

А. К. Усціновіч

# Служник асабовых уласных імен



А. К. Усціновіч

# Служнік

асабовых  
уласных  
імён

Ба



Мінск  
«Літаратура і Мастацтва»  
2011

УДК 811.161.3'373.231'374  
ББК 81.2Беи-4  
У80

Навуковы рэдактар  
член-карэспандэнт НАН Беларусі,  
доктар філалагічных навук А. А. Лукашанец

Рэцэнзенты:  
доктар філалагічных навук, прафесар Г. М. Мезенка;  
кандыдат філалагічных навук І. І. Лучыц-Федарэц

Усціновіч, А. К.  
У80 Слойнік асабовых уласных імён / А. К. Усціновіч ; навук.  
рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. –  
240 с.  
ISBN 978-985-6941-10-1.

Слойнік з'яўляеца найбольш поўным нарматыўным даведнікам па  
выкарыстанні уласных асабовых беларускіх імён, утворанні імён па бацьку.  
Прыведзены розныя па паходжанні мужчынскія і жаночыя імёны, у тым ліку  
рэдкаўжывальныя і юстэрольныя; пададзены найбольш пашираныя іх народныя,  
размоўныя і вытворныя формы і варыянты. Выданне ўтрымлівае таксама  
інфармацыю аб іншамоўных адпаведніках беларускіх імён.

Адресуецца работнікам пашпартных сталоў і кадравых службай,  
ЗАГСаў, натарыяльных кантор і юрыдычных кансультантаў, работнікам друку,  
настаўнікам і студэнтам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца сучасным беларускім  
іменасловам.

УДК 811.161.3'373.231'374  
ББК 81.2Беи-4

ISBN 978-985-6941-10-1

© Усціновіч А. К., 2011  
© Афармленне. РВУ «Літаратура  
і Мастацтва», 2011

## ПРАДМОВА

Уласныя імёны складаюць вельмі важную і разам з тым вельмі  
спецыфічную частку слоўнікавага складу любой мовы, у тым ліку  
і беларускай. Асабовыя уласныя імёны ўваходзяць у нацыянальны  
лексікон беларускай мовы як саставная частка, аднак істотна адроз-  
ніваюцца ад агульных найменняў як па сваім складзе і асаблівасцях  
гістарычнага фарміравання, так і па сваёй функцыянальнай ролі.

Уласныя асабовыя імёны разам з імем па бацьку і прозвішчам  
з'яўляюцца найважнейшымі сродкамі ідэнтыфікацыі чалавека. Кожны  
жыхар нашай краіны, як і кожны чалавек наогул, атрымлівае уласнае  
імя адразу пасля нараджэння, яно супрадавдае яго на працягу ўсяго  
жыцця. Выбранае імя запісваецца ў дакументах, што сведчаць асобе:  
у пасведчанні аб нараджэнні, пашпарце, документах аб адукацыі,  
у пасведчанні аб заключэнні шлюбу і г. д. Уласнае імя передаецца  
у спадчыну дзесяткам, паколькі ў пасведчанні аб нараджэнні абавязковая  
указваюцца імёны бацькі і маці. Імя бацькі передаецца асобе і ў вы-  
глядзе імя па бацьку, якое разам з уласным іменем і прозвішчам вы-  
ступае абавязковай часткай сучаснай трохкампанентнай формулы  
афіцыйнага наймення асобы.

Сказанае сведчыць, што уласныя асабовыя імёны выконваюць  
спецыфічную функцыю ідэнтыфікацыі асобы. У сучасным ужыванні  
яны не выражают ніякага сэнсавага значэння, а толькі указваюць  
на асобу, выдзяляюць яе з кола іншых, хаця гістарычна многія улас-  
ныя імёны сущнасць асабы з агульнаўжывальнымі словамі з пэўным  
лексічным значэннем. Менавіта асабовае уласнае імя ў сукуннасці  
з прозвішчам і імем па бацьку дазваляе ідэнтыфікацыю асобы з усяго  
калектыву, людской супольнасці ў цэлым. Тому выкарыстанне і функ-  
цыяняванне уласных імён з'яўляеца не толькі асабістай справай  
носьбіта таго ці іншага імені, але і ўсяго грамадства. Дзякуючы улас-  
наму імені асоба не толькі становіцца паўнавартасным членам калек-  
тыву, але і пакідае свой след у гісторыі. Увогуле, сёння цяжка сабе  
уяўіць функцыяняванне грамадства і яго інстытутаў без уласных імён  
і прозвішчаў. Тому вельмі важна і неабходна ведаць асаблівасці свай-  
го нацыянальнага іменніка, асаблівасці яго функцыянявання.

Вывучэннем сістэмы уласных імён, у тым ліку і асабовых, зай-  
маецца асобны раздзел анамастыкі – антрапаніміка, якая не толькі  
фіксуе і сістэмазуе наяўны інвентар гэтых моўных сродкаў ідэнты-  
фікацыі асобы, але і вывучае гісторыю фарміравання нацыянальных  
антрапанімічных сістэм. Сістэма сучасных беларускіх асабовых імён  
фарміравалася на працягу доўгага гістарычнага перыяду і ўяўляе

дастакова складанае адзінства, якое аб'ядноўвае вельмі розныя па сваім паходжанні пласты і групы іменалагічнай лексікі, якія спецыфічна функцыянуюць і ўзаемадзеянічаюць паміж сабой.

Аснову сучаснага беларускага іменаслова складаюць хрысціянскія імёны, якія аб'ядноўваюць спрадвечныя ўласныя асабовыя імёны, што склаліся на ўласным беларускім і ўсходнеславянскім моўным матэрыйяле (Уладзімір, Вячаслаў, Яраслаў і інш.), а таксама імёны старажытнай ўрэйскага (Іван, Сямён, Міхail, Ганна, Марыя і інш.), грэчаскага (Георгій, Андрэй, Аляксандар, Несцер, Платон, Фёдар, Алімпіядা, Ксенія, Софія, Агата, Пётр, Максім і інш.), лацінскага (Валерый, Марк, Валянцін, Агрыпіна, Клаудзія і інш.) паходжання. У сучасным беларускім антрапаніміконе трывала замацаваліся і ўспрымаюцца як уласныя многія імёны, што прыйшлі з моў іншых народаў, з якімі кантактавалі нашы продкі, напрыклад, *Вітаўт*, Альгерд, Алег, Глеб, Ігар, Вольга, Тамара, Ніна, Рагнеда і інш.

Сучасны корпус беларускага іменаслова ўключае імёны, што прыйшлі з іншых еўрапейскіх моў, тыпу Арнольд, Артур, Жанна, Віялетта, Элеанора. Іх пашырэнню спрыялі папулярныя творы мастацкай літаратуры, радыё і тэлебачанне, кіно. Як самастойныя імёны функцыянуюць зараз многія пашыраныя ў сучасных еўрапейскіх мовах скарочаныя, памяншальныя і ласкальныя формы, тыпу Ада, Аніта, Эрна, Рыта.

Асобную групу сучаснага беларускага іменаслова складаюць так званныя новыя рэвалюцыйныя імёны, што з'явіліся ў 20-я гг. XX ст., як моўнае адлюстраванне грамадска-пагітычных рэалій таго часу. Да такіх імён адносяцца Ідэя, Інтэрна, Трактарына, Воля, Свабода, Слава, Кім, Іскра, Уладзілен, Марлен і інш. Такія імёны не толькі да гэтага часу сустракаюцца ў творах мастацкай і іншай літаратуры, але іх носьбітамі з'яўляюцца грамадзяне нашай краіны.

Найбольш пашыраныя і ўжывальныя ў наш час імёны, якія адносяцца да сістэмы традыцыйных хрысціянскіх імён, а таксама імёны, якія звязаны з гісторыяй і культурай беларускага народа (*Вітаўт*, Альгерд, Рагнеда і інш.). Асаблівасцю функцыяновання хрысціянскай па паходжанні часткі сучаснага беларускага іменніка з'яўляецца і тое, што ў ім паралельна ў якасці афіцыйных (документальных) ужываюцца трох самастойных падсістэм: візантыйска-праваслаўная (найбольш набліжаная да рускай іменаслоўнай традыцыі), рымска-каталіцкая (у значнай ступені суадносная з польскай мовай) і ўласная народная (найбольш нацыянальна адметная). Частка гэтых паралельных радоў імён поўнасцю супадае па гукавым складзе (*Адам, Раман, Пётр* і інш.), а другая – мае неаднолькавае фанетычнае афармленне. Параўнайце, напрыклад, рады візантыйска-праваслаўных і рымска-каталіцких імён: Фёкла і Тэкля, Фама і Тамаш, Іван і Ян, Іосіф і Юзаф. Побач з традыцыйнымі формамі праваслаўных імён *Васіль*, Генадзій, Анатолій, Пракопій, Якаў, Іосіф ужываюцца народныя *Васіль*, Генадзь, Анатоль, Пракоп, Якуб, Язэп і інш.

На функцыянованне ў вуснай і пісьмовай практыцы ўласных асабовых імён істотны ўплыў оказвае моўная сітуацыя, а таксама разнастайныя пазалінгвістычныя фактары. Так, вельмі істотным фактарам для сучаснай беларускай іменаслоўнай практыкі з'яўляецца дзяржаўнае беларуска-руское двухмоўе, у выніку чаго найбольш важныя

дакументы, якія сведчаць асабу, афармляюцца на абедзвюх дзяржаўных мовах, што стварае праблему перадачы ўласных асабовых імён і міжмоўнай адпаведнасці імян, а таксама пэўныя цяжкасці пры афармленні таго ці іншага імені графічнымі сродкамі іншай мовы. Яшчэ адной істотнай праблемай пісьмовага функцыяновання беларускага антрапанімікону з'яўляецца неабходнасць перадачы асабовых імён сродкамі лацінскага алфавіта.

Уласныя імёны ў залежнасці ад сітуацыі маўлення выступаюць у разнастайных формах і варыянтах. Поруч з поўнымі дакументальными формамі існуюць размойна-бытавыя (скарочаныя, дэмінутыўныя, гіпакарыстычныя) іх варыянты. Але здольнасць імён да вар'іравання не зайды бярэцца пад увагу пры афармленні дакументаў, што выклікае рад непажаданых з'яў. Замест поўных форм імён у дакументах часта фіксуюцца размойна-гутарковыя варыянты, замест прынятых дакumentальных форм уносяцца дыялектныя, пашыраныя на пэўнай тэрыторыі, у дакументах адной і той жа асобы сустракаюцца розныя варыянты аднаго і таго ж імя або праваслаўнае імя замяняецца адпаведным імем каталіцкім і наадварот, непаслядоўна ўтвараюцца імёны па бацьку ад розных варыянтаў аднаго і таго ж мужчынскага імені.

Таму важнейшай задачай Слоўніка з'яўляецца, па магчымасці, поўнае адлюстраванне асабовых імён, якія засведчаны ў Беларусі. Гэтай мэце падпарадкавана і структура слоўнікавага артыкула, які ўключае наступныя элементы:

- загалоўнае слова – афіцыйную (документальную) форму асабовага імя (і яго прынятую лацінамоўную транслітарыраваную форму);
  - граматычную характеристыку (імя мужчынскае – м., жаночае – ж.);
  - стылістичную і часавую характеристыку (слав., ст. рэдк.);
  - формы імя па бацьку;
  - вытворныя формы імя і пашыраныя на тэрыторыі Беларусі прозвішчы, што ўтварыліся ад гэтага імя;
  - агульнамоўныя формы дадзенага імя ў сучасных еўрапейскіх мовах;
  - дзень імянін на падставе традыцыйных календароў, апрацаваных царквой і касцёлам;
  - звесткі пра паходжанне імя і яго першапачаткове значэнне.

Напрыклад:

**АЛЯКСАНДР** (*Aliaksandr*) -а, м. Аляксандравіч, Аляксандраўна.

Вядома з XIV ст. як Аляксандр (1528), Аляксандро (1525), Аляксандер (1388), Олександр (1465), Олександро (1540), Аляксандор (1682), Олехно (1528), Алес (1746), Олех (1528), Санко (1555), Санько (1555), Санюк (1555), Санец (1540), Санюта (1541).

Вытворныя: Алесь, Аляксанка, Алесік, Алеська, Алясюк, Аляхно, Алік, Алькі, Лесь, Лесік, Леся, Ляська, Ляско, Сан, Сацік, Санюк, Санчук, Санюта, Саша, Сашкі, Сашанька, Сашуня, Сашута, Сашура, Шура, Шурка, Шурык, Алія, Лёкса.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аляксандраў, Аляксандровіч, Аляксандрін, Алесь, Алесіч, Алесенка, Алесік, Алеська, Алясюк, Аляхно, Аляхнавіч, Алікевіч, Альківіч, Лесь, Лесін, Лесік, Леся, Ліксандра, Ляська, Ляско, Санаў, Сацін, Санец, Санцэвіч, Сашніка.

Санько, Санківіч, Санкевіч, Санікевіч, Санюк, Санюковіч, Санчук, Санюта, Сашанок, Сашко, Сашчанка, Сашанькін.

Англ. *Alexander*, балг. Александър, Алека, Алеко, Алек, Алекс, Леко, Лего, Сашо, Сандро, венг. *Sándor*, Alex, ісп. *Alejandro*, іт. *Alessandro*, літ. *Aleksandras*, Aleksas, ням. *Alexander*, польск. *Aleksander*, руск. Александър, славац. *Aleksander*, славен. *Alexandr*, Alex, укр. Олександр, Оле́сь, Лесь, франц. *Alexandre*, чеш. *Alexandr*.

[Греч. *Alexandros*: *alexō* – абараняць і *anēr*, *andros* – муж, мужчына]

Імяніны: 15 I, 26, 27 II, 18, 20 III, 24 IV, 3, 8 V, 10 VII, 11, 28 VIII, 11 XI, 12 XII.

### КАЦЯРЫНА (Katsiaryna) -ы, ж.

Вядома з XVI ст. як Катерина (1555), Катрина (1540), Катарина (1625), Катериница (1540), Касюта (1541), Касютка (1556).

Вытворныя: Кацярынка, Кацярыначка, Катра, Катрўня, Катрўнка, Катрўся, Катрўська, Кáця, Кáцечка, Кацюша, Кáся, Кáська, Кáсечка, Касюля.

Англ. *Catherine*, *Catharine*, *Katharine*, балг. Катерина, Екатерина, Катка, Катя, Катина, Кина, Кинка, венг. *Katalin*, Kata, Kató, *Katinka*, ісп. *Catalina*, іт. *Caterina*, Rina, літ. *Kotryna*, *Katryna*, *Katryné*, *Katarina*, *Katré*, ням. *Katharina*, *Katharine*, польск. *Katarzyna*, руск. Екатерина, Катерина, укр. Катерина, Катря, славац. *Katarina*, славен. *Katarina*, *Katja*, *Katka*, франц. *Katherine*, чеш. *Katerina*, *Katrin*, *Katrina*.

[Греч. *Haikaterinē*<*katharon* – чысціня, прыстойнасць]

Імяніны: 24 XI.

Безумоўна, у розных слоўніковых артыкулах у залежнасці ад паширанасці таго ці іншага асабовага імя названыя структурныя элементы прадстаўлены з рознай паўнотай.

Іёны пададзены ў алфавітным парадку, запісаны ў адпаведнасці з сучаснымі правапіснымі нормамі беларускай мовы і па традыцыі ў форме назоўнага склону адзіночнага ліку. У якасці абавязковай граматычнай формы прыводзіцца канчатак роднага склону. Перавага аддаецца паширанай форме і даеца ўсяе характеристыка, а традыцыйная – прыводзіцца на сваім месцы ў алфавітным парадку са спасылкай на першую. Паразельныя формы імені, якія могуць выкарыстоўвацца ў якасці дакументальных, таксама прыводзяцца ў асноўным слоўніковым артыкуле.

У якасці асноўных крыніц абрани гісторыка-юрыдычныя дакументы XVI–XVIII: акты земскіх судоў, матэрыялы падкаморскіх і памятовых судоў, дакументы эканоміі, сістэматизаваныя і выдадзеныя Віленскай археографічнай камісіяй у шматлікіх тамах (Вільна, 1865, 1867, 1870, 1871, 1872, 1874, 1888, 1890, 1894 г. в.).

А. А. ЛУКАШАНЕЦ,  
член-карэспандэнт НАН Беларусі,  
доктар філалагічных навук,  
дирэктар Інстытута мовы  
і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купала  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

### Скарачэнні

англ.	– англійскае	слав. – славянскае
арабск.	– арабскае	славац. – славацкае
арам.	– арамейскае	славен. – славенскае
асир.	– асірыйскае	ст.-англ. – старажытнаанглійскае
балг.	– балгарскае	ст.-верх.-ням. – старажытнаверх-ненімецкае
баск.	– баскскае	ст.-герм. – старажытнагерманскае
венг.	– венгерскае	ст.-грэч. – старажытнагрэчскае
гальск.	– гальскае	ст.-ірл. – старажытнаірландскае
гебр.	– гебрэйскае	ст.-ням. – старажытнанімецкае
герм.	– германскае	ст.-перс. – старажытнаперсідскае
груз.	– грузінскае	ст.-руск. – старажытнарускскае
грэч.	– грэческае	ст.-рымск. – старажытнарымсксае
дыял.	– дыялектнае	ст.-радк. – старое, рэдкае
егіл.	– егіпецкае	ст.-сканд. – старажытнаскандынаўскае
ж.	– жаночы род	ст.-слав. – старажытнаславянскае
запаз.	– запазычанае	ст.-фрак. – старажытнафракійскае
і.	– імя	ст.-яўр. – старажытнаяўрэйскае
ісп.	– іспанскае	тат. – татарскае
іт.	– італьянскае	трад. – традыцыйнае
кельцк.	– кельцкае	укр. – украінскае
ласк.	– ласкальнае	франц. – французскае
лац.	– лацінскае	халдз. – халдзейскае
літ.	– літоўскае	циорк. – цюркскае
м.	– мужчынскі род	чэш. – чэшскае
мн.	– множны лік	швед. – шведскае
наз.	– назоўнік	
нов.	– новае	
ням.	– німецкае	
памянш.	– памяншальнае	
перан.	– пераноснае значэнне	
перс.	– персідскае	
польск.	– польская	
прым.	– прыметнік	
разм.	– размоўнае	
руск.	– рускае	
рэдк.	– рэдкае	
санскр.	– санскрытскае	
сербск.	– сербскае	
серыйск.	– серыйскае	
сканд.	– скандынаўскае	
скар.	– скарочанае	

## Выкарыстаныя крыніцы

### Асноўныя

1. Балканская этимология: Болгария [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <http://balkany.net/kultura/balkanskaya-etimologiya.html>. – Дата доступа: 05.05.2010.
2. Бірыла, М. В. Беларуская антрапанімія / М. В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1966. – 328 с.
3. Бондалетов, В. Д. Русская ономастика / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с.
4. Българските имена [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <http://www.imenata.com>. – Дата доступа: 05.05.2010.
5. Бялькевіч, І. К. Краёвы слоўнік усходній Магілёўшчыны / І. К. Бялькевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, – 1970. – 510 с.
6. Гиляревский, Р. С. Иностранные имена и названия в русском тексте: справочник / Р. С. Гиляревский, Б. А. Старостин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Международные отношения, 1978. – 240 с.
7. Делерт, Д. Новые имена / Д. Делерт. – «Советский Юг», 1924.
8. Европейские имена: Значение и происхождение. Болгарские имена [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <http://kurufin.narod.ru/bulgarian.html>. – Дата доступа: 05.05.2010.
9. Етимологічний словник української мови : в 7 т. – Київ : Наукова думка, 1983.
10. Илчев, С. Речник на личните и фамилни имена у българите / С. Илчев. – София, 1969. – 218 с.
11. Казаков, В. С. Именослов: Словарь славянских имен и прозвищ с толкованием их значения и происхождения / В. С. Казаков. – Калуга, 1997.
12. Левченко, С. П. Словник власних імен людей (українсько-російський і російско-український) / С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – 4-е выд., випр. і доп. – Київ : Наукова думка, 1973. – 278 с.
13. Носович, И. И. Словарь белорусского наречия / И. И. Носович. – СПб : Типография Императорской академии наук, 1870. – 778 с.
14. Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен / Н. А. Петровский. – М. : ACT, 2006. – 480 с.
15. Рыбакин, А. И. Словарь английских личных имен. 3000 имен / А. И. Рыбакин. – М. : Сов. Энциклопедия, 1973. – 408 с.
16. Скрипник, Л. Г. Власні имена людей: словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – Київ : Наукова думка, 1986. – 308 с.
17. Словарь английских личных имен. – М. : Русский язык, 1989. – 221 с.
18. Слойнік асабовых уласных імён / уклад. М. Р Суднік; навук. рэд. А. А. Лукашанец. – 2-е выд., выпр. і дапрац. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 176 с.

19. Справочник личных имен народов РСФСР. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Русский язык, 1979. – 574 с.
20. Суперанская, А. В. Справочник личных имен народов РСФСР / А. В. Суперанская, Ю. М. Гусев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1987. – 570 с.
21. Суперанская, А. В. Структура имени собственного (фонология и морфология) / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1969. – 208 с.
22. Тихонов, А. Н. Словарь русских личных имен / А. Н. Тихонов, Л. З. Бояринова, А. Г. Рыжкова. – М., 1995.
23. Труевцева, О. Н. Английский язык: особенности номинации / О. Н. Труевцева. – Л. : Наука, 1986. – 247 с.
24. Усціновіч, А. К. Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны (XIV–XVIII стст.) / А. К. Усціновіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 175 с.
25. Bach, A. Die deutschen Personennamen / A. Bach. – Heidelberg, 1952. – Т. 1–2.
26. Bubak, J. Księga naszych imion / J. Bubak. – Wrocław. Warszawa. Kraków, 1993.
27. Karplukówna, M. Polskie imiona słowiańskie / M. Karplukówna. – Wrocław, 1973.
28. Kovaczev, N. Czestotno-tylkoven recznik na licznite imena u Wygadrite / N. Kovaczev. – Sofia, 1987.
29. Księga imion / B. Kupis, B. Wernichowska, J. Kamyczek, L. Kern. – 1975.
30. Šimundić, M. Rječnik osobnih imena / M. Šimundić. – Zagreb, 1988.
31. Słownik imion / Opracowały W. Janowowa, A. Skarbek, B. Zbijowska, J. Zbiniowska. – Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk, 1975.

У якасці дадатковых крыніц выкарыстаны рукапісныя даведнікі і асабістыя запісы:

1. Мядзведскі, С. Беларускі слоўнік / С. Мядзведскі. – 1910 (рукапіс).
2. Носович, И. И. Алфавитный указатель слов, извлеченных из актов, относящихся к истории Западной России / И. И. Носович (рукопись).
3. Слоўнічак уласных іменняў, якай ўжываюца ў Кастюковіцкім р-не Калінінскае акругі // сабраў старшыня Касцюковіцкага раёна краязнаўчага т-ва Т. Мікалаеў.
4. Шашалевіч, А. Краснапольскі раён. Калінінская акруга (в. Палуж, Маластоўка, Хвёдараўка, б. Хутары, Горкі) / А. Шашалевіч.
5. Шпілеўскі, П. Рукапісны слоўнік / П. Шпілеўскі. – 1853 г.
6. Ярушэвіч, А. В. Расейска-беларускі слоўнік. 1914 (рукапіс № 2) // Бібліятэка Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР. – Я78.

У слоўніку таксама выкарыстаны асабістыя матэрыялы і запісы аўтара.

## A

**ААРОН (Aaron)** -а, м. Ааронавіч, Ааронаўна.  
Вядома з XV ст. як Аарон (1416), Арон (1420), Аронка (1560), Аранчук (1612).

Вытворныя: Ааронка, Аронка, Роня.  
Англ., ням. Aaron, Aron, балг. Арон, венг. Áron, ісп. Aaron, іт. Aronne, літ. Aronas, польск., славен., франц. Aron, руск. Аарон, Arón, укр. Аарон, чеш. Árón, Áron.  
[Ст.-яўр. імя *Aħārōn* – скрынка, каўчэг запавету]  
Імяніны: 13 V, 1 VII, 9 X.

**АБАГОР (Abahor)** -а, м. Абагоравіч, Абагораўна. Ст. рэдк.  
Руск. Абагор, укр. Абагор.

**АБАКУМ (Abakum)** -а, м. Абакумавіч, Абакўмаўна.  
Гл. Абакўм.  
Вядома з XVI ст. як Абакум (1578), Обакун (1577), Обакум (1580), Бакун (1541).  
Вытворныя: Абакўнчык, Бакун, Бóкун, Бакўнчык, Бакун, Бакунівіч.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Абакўмаў, Абакўнчык, Бакун, Бóкун, Бакўнчык, Бакунівіч.  
Англ. Habakkuk, руск. Абакум, укр. Абакум.  
[Ст.-яўр. імя *Hābaqqūq* – абнімі (Божа) <*hābaq* – абдымцаь]  
Імяніны: 6 VII, 2 XII.

**АБАМОН (Abamón)** -а, м. Абамонавіч, Абамонаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Абамон, укр. Абамон.

**АБДАІКЛ (Abdaikl)** -а, м. Абдаіклавіч, Абдаіклаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Абдаікл, укр. Абдаікл.  
[Арабск. ці перс.]

**АБДОН (Abdon)** -а, м. Абданавіч, Абданаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Абданя, Абдоша, Дёння.

Англ., ням., польск., славац., франц. Abdon, балг. Абдон, Авдон, венг. Abdon, Abdone, ісп. Abdon, Abdo, літ. Abdonas, руск. Абдón, Абдóн, укр. Абдóн, чеш. Abdon, Abdon.  
[Ст.-яўр. імя *'abđōn* – слуга, раб]  
Імяніны: 30 VII.

**АБЕЛЬ (Abel)** -я, м. Абелевіч, Абелеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Аель.  
Англ., венг., ісп., іт., ням., польск., славен., франц., чеш. Abel, балг. Avel, літ. Abelis, Awel, руск. Абелль, укр. Аель.  
[Ст.-яўр. імя *hēbel* – лёгкі павеў]  
Імяніны: 2 I, 2 VI, 5 VIII, 5, 9 XII.

**АБРАМ (Abram)** -а, м. Абра́мавіч, Абра́мавна.  
Гл. Аўраám.  
Вядома з XVI ст. як Абрам (1528), Абраам (1657), Абрагам (1681), Абра́мец (1539).  
Вытворныя: Абра́мец, Абра́мка, Абра́мчык, Абра́мук, Абра́мчук.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Абра́маў, Абра́мовіч, Абра́менка, Абра́меня, Абра́мцаў, Абра́мчанка, Абра́мчык, Абра́мук, Абра́мчук.  
Англ., ням., польск., славац., франц., чеш. Abraham, балг. Абра́м, ісп. Abrahán, Abraham, іт. Abramo, літ. Abraomas, Abrahamas, Abromas, руск. Абра́м, Абрáм, Абра́мий, Абра́м, укр. Абрáм, Obrám, Абра́м, Абра́м.  
[Ст.-яўр. імя *Abrahām* – бацька народай]  
Імяніны: 14 II, 16 III, 15 VI, 16 VIII, 9 X, 6 XII.

**АВАДОН (Avadon)** -а, м. Агадонавіч, Агадонаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Аудон.  
Вытворныя: Агадоня, Агадоша, Дёння.  
Руск. Агадон, укр. Агадон.

**АВАКІР (Avakir)** -а, м. Авакіравіч, Авакіраўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Kíra, Áva.  
Руск. Авакíр, укр. Авакíр.

**АВАКУМ (Avakum)** -а, м. Авакўмавіч, Авакўмаўна.  
Гл. Абакўм.  
Вядома з XVI ст. як Авакум (1567).  
Вытворныя: Авакўшка, Авакўмчык, Авакўмачка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Авакўмаў, Авакўменка.  
Англ. Habakkuk, руск. Авакўм, укр. Авакўм.  
[Ст.-яўр. імя *Hābaqqūq* – абдымцаь]  
Імяніны: 6 VII, 2 XII.

**АВЕЛЬ (Avel)** -я, м. Авелевіч, Авелеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Аель.  
Вытворныя: Авеля, Вéля, Ава.  
Балг. Авел, руск. Авель, укр. Авель.  
[Ст.-яўр. *hēbel* – лёгкі павеў]  
Імяніны: 2 I, 2 VI, 5 VIII, 5, 9 XII.

**АВЕРКІЙ (Averki)** -я, м. Аверкіевіч, Аверкіеўна.  
Вядома з XVI ст. як Аверкей (1558), Оверкей (1541), Оверкій (1555), Аверко (1577), Оверко (1540), Оверке (1528), Оверян (1567).  
Вытворныя: Аверка, Авяр'ян, Авэр, Авéra.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Авяркóу, Аверкін, Аверчанка, Авяр'яна, Авэр, Авэрын, Авэркаў.  
Руск. Аверкій, укр. Аверкій, Оверкій.  
[Лац. *aerato* – утрымліваць]  
Імяніны: 26 V, 22 X.

**АВІВА (Aviva)** -ы, ж. І. ж. ад і. Avíy.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Аві́ка, Ві́ва.  
Руск. Аві́ва, укр. Аві́ва.

**АВІГЕЯ (Avīheya)** -и, ж.  
Англ. Abigail, руск. Авигея, укр. Авігéя.  
[Ст.-яўр. імя *'ābīgayil* – бацька мой, моя радасць]

**АВІД (Avid)** -а, м. Авідавіч, Авідаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Авідка.  
Руск. Авід, укр. Авід.  
[Арам. 'ābidā – работа]

**АВІДЗІЙ (Avidzi)** -я, м. Авідзіевіч, Авідзіеўна.  
Венг. Ovidiusz, ісп., іт. Ovidio, літ. Ovidijus, ням. Ovid, польск. Owidiusz, руск. Овідій, славац., чеш. Ovidius, укр. Овідій, франц. Ovide.  
[Лац. ovis – авечка]  
Імяніны: 6 V.

**АВІМ (Avim)** -а, м. Авімавіч, Авімаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Авімка, Віма, Ава.  
Руск. Авім, укр. Авім.  
[Грэч. αῖμα – подых, павеў]

**АВІСАЛОН (Avisalon)** -а, м. Авісалонавіч, Авісалонаўна.  
Вядома з XIII ст. у Польшчы як Absalon (1257), Absolon (1349).  
Англ. Absalom, венг. Absa, Absalom, ісп., славен., франц. Absalon, іт. Assalonne, літ. Absalomas, ням. Absalom, Axel, руск. Ависолон, славац. Absolón, укр. Авісолон, чеш. Absolón.  
[Ст.-яўр. імя *'Abšalōm* – бацька спакою, святыя]  
Імяніны: 2 IX.

**АВІЎ (Aviu)** -ва, м. Авіавіч, Авіваўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Авіва, Віва.  
Руск. Аві́в, укр. Аві́в.  
[Ст.-яўр. *'abīb* – час года, калі паспываюць каласы]

**АВІЯ (Aviya)** -и, ж.  
Вытворныя: Ава, Вія.  
Руск. Авія, укр. Авія.  
[Ст.-яўр. імя *'Avījā* – Яхве (Бог) – мой бацька]

**АВІЯТА (Aviyata)** -ы, ж.  
Руск. Авиáта, укр. Авиáта.

**АВУДЗІМ (Avudzim)** -а, м. Авудзімавіч, Авудзімаўна. Ст. рэдк.

## АВҮНДЗІЙ

Вытворныя: Дзіма.  
Руск. Авудым, укр. Авудим.  
[Греч. *aoidimos* – услайлены, у песнях усхватены]

**АВҮНДЗІЙ (Avundzi)** -я, м. Авундзіевіч, Авундзіеуна. Ст. редк.  
Руск. Аеундий, укр. Авундій.  
[Лац. *abundus* – багаты, пышны, шчодры; *abundo* – быць багатым на што-небудзь, знаходзіцца ў вялікай колькасці]

**АВЯЛІНА (Avialina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ліна, Авялінка.  
Англ. *Eveline*, *Evelina*, балг. *Evelina*, *Eeka*, венг. *Evelin*, *Evelina*, іт., літ., польск., славац., славен., чеш. *Evelina*, ням. *Eveline*, *Ewelina*, *Evelyn*, *Evelin(a)*, руск. Авельна, укр. Евельна, франц. *Éveline*.

**АВЯНІР (Avianir)** -а, м. Авяніравіч, Авяніраўна.  
Вытворныя: Ава, Ніра, Вінусь.  
Англ. *Abner*, руск. Авенір, укр. Авенір.  
[Ст.-яўр. імя *Abner* <*abnēr* – бацька (Бог) ёсцы]  
Імяніны: 19 XI.

**АВЯНІРА (Avianira)** -ы, ж. І. ж. ад і.  
Авянір.  
Вытворныя: Авянірка, Ава, Біра.  
Руск. Авеніра, укр. Авеніра.  
Імяніны: 19 XI.

**АВЯНЦІН (Aviantsin)** -а, м. Авянцінавіч, Авянцінаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Авянцінчык, Ава, Віна.  
Руск. Авенцін, укр. Авенцін.  
[Лац. *Aventinus* – назва аднаго з сямі ўзгоркаў Рыму]

**АВЯНЦІНА (Aviantsina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Авянцін.  
Вытворныя: Авянцінка, Ціна, Іна.  
Руск. Авенціна, укр. Авенціна.

**АВЯР'ЯН (Aviaryan)** -а, м. Авяр'янавіч, Авяр'янайна.  
Вытворныя: Ян, Авяр'янчык, Авяр'янік, Авяр'янка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Авяр'янаў, Авэр'яніўскі, Авяр'янчык.

Руск. Аверьян, укр. Оверъян, Аверьян.  
[Лац. *averto* – утрымліваць]  
Імяніны: 26 III, 22 X.

**АГÁВА (Ahava)** -ы, м. Агáвавіч, Агáваўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Агáўка, Агáша.  
Руск. Агáва, укр. Агáва.  
[Ст.-яўр. *hāgāb* – саранча]

**АГÁП (Ahap)** -а, м. Агáпавіч, Агáпаўна.

Вядома з XVI ст. як Агап (1541).  
Вытворныя: Агáпка, А́га, Гáпа, Гáша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Агáпаў, Гáпаў, Агáпенка.  
Балг. Агапи, ісп. *Agapio*, руск. Агáп, славац. *Agap*.

[Греч. *Agapios* – любімы <*agapaō* – любіць]

Імяніны: 22 IV, 18 VIII, 20 IX.

**АГÁПА (Ahapa)** -ы, ж.  
Вытворныя: А́га, Гáпа, Гáша, Гáня.  
Руск. Агáпа, укр. Агáла.  
[Греч. *agapē* – любоў]

**АГÁПІЙ (Ahapi)** -я, м. Агáпіевіч, Агáпіеўна.

Гл. Агáп.  
Вядома з XVI ст. як Агапій (1540), Гапей (1539).

Балг. Агапиі, Агали, руск. Агáпій, укр. Агáпій.

Імяніны: 24 I, 1, 15 III, 19, 21 VIII, 20 IX, 3 XI.

**АГАПІТ (Ahapit)** -а, м. Агапітавіч, Агапітаўна.

Вытворныя: Агапітка, Гапіт, Гапітка, Агáпка, Гáпка, Гáпа, Гáша.

Англ., ням. *Agapitus*, венг. *Agapét*, іт. *Agapito*, ісп. *Agapito*, *Agapio*, літ. *Agapitas*, польск., чеш. *Agapit*, руск. Агапіт, славен. *Agapet*, *Agapit*, укр. Агапіт, франц. *Agapet*, *Agapit*, *Agarat*.

[Греч. *agapētos* – любімы]

Імяніны: 18 II, 17 IV, 12 VI, 13 XII.

**АГÁПІЯ (Ahapiya)** -і, ж. І. ж. ад і.  
Агáпій. Ст. редк.

Вядома з XVI ст. як Агапія (1746), Агалья (1746), Агапія (1743), Огапія (1585), Огапія (1577), Огапіка (1558), Гафія (1674), Гасута (1540).

Вытворныя: Агáпа, Агáпка, Гáпа, Гáп'я, Гáся, А́га, Агáша, Гáша.

Балг. Агапія, руск. Агáпія, укр. Агáпія.

**АГАПÓН (Ahapon)**-а, м. Агапонавіч, Агапонаўна.  
Гл. Агапон.

**АГÁТА (Ahata)** -ы, ж.

Вытворныя: Агáша, Агáшка, А́га, Агúня, Агúся, Я́га, Гáпка.

Англ. *Agatha*, балг. *Agata*, *Agatka*, венг. *Agáta*, *Agota*, ісп. *Aqueda*, іт., польск., славац., славен., чеш. *Agata*, літ. *Agota*, ням. *Agathe*, *Agatha*, руск. Агáта, Агáфа, укр. Агáта, франц. *Agathe*.

[Греч. *agathos* – добрая, шляхетная, храбрая, выдатная]

Імяніны: 5 II.

**АГÁЎ (Ahau)** -ва, м. Агáвавіч, Агáваўна. Ст. редк.

Вытворныя: Агáха, Агáня, Агáва.  
Руск. Агáэ, укр. Агáэв.

[Ст.-яўр. *hāgāb* – саранча]

**АГАФАДÓР (Ahafador)** -а, м. Агахадоравіч, Агахадораўна. Ст. редк.

Руск. Агахадор, укр. Агахадор.  
[Греч. *agathos* – добры, харошы і *dōron* – дар, падарунак]

Імяніны: 7 III, 13 X.

**АГАФАНГЕЛ (Ahafanhel)** -а, м. Агахангелавіч, Агахангелаўна.

Ст. редк.

Вытворныя: Агаханя, Гаханя, Фáня.

Руск. Агахангел, укр. Агахангел.  
[Греч. *agathos* – добры, харошы і *angelos* – вястун]

Імяніны: 7 III, 13 X.

**АГАФАПÓД (Ahafapod)**-а, м. Агахаподавіч, Агахаподаўна. Ст. редк.

Руск. Агафопод, укр. Агафопод.  
[Греч. *agathos* – добры, харошы і *podos* – нага]  
Імяніны: 5 IV.

**АГÁФІЯ (Ahafiya)** -і, ж.

Вядома з XVI ст. як Гафія (1674), Агафія (1737), Гасута (1540).

Вытворныя: Гáся, Гáша, Агáша, Гáня, Ганúся, Ганюша, Гáпа, Агáфка, Гáпка.

Ісп. *Aqueda*, руск. Агáфья, укр. Агáфія, Гáфія.

[Греч. *agathos* – добрая, харошая, шляхетная, прыстойная]  
Імяніны: 5 II, 26 XII.

**АГАФÓКЛІЯ (Ahafockliya)** -і, ж. Ст. редк.

Руск. Агафоклия, укр. Агафоклія.  
[Греч. *agathos* – добрая, харошы і *kleos* – слава, чутка, вестка; добрыя чуткі]  
Імяніны: 17 IX.

**АГАФÓN (Ahafon)** -а, м. Агафонаўіч, Агафонаўна.

Вядома з XVI ст. як Агапон (1578), Огапон (1578), Гапон (1528).

Вытворныя: Гапон, Гапончык, Гапонік, Гапонька, Гапанюб, Гáфа, Агáпа, Гапіян, Гапúсь, Гапóша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Агафонаў, Агафёненка, Гапон, Гапонаў, Гапанбіч, Гапоненка, Гапаненак, Гапончык, Гапонік, Гапонька, Гапанюб.

Англ. *Agathon*, венг. *Agaton*, ісп., славен., чеш. *Agaton*, іт. *Agatone*, літ. *Agatonas*, ням., франц. *Agathon*, польск. *Agaton*, руск. Агафон, укр. Агафон, Агапон, Гапон.  
[Греч. *agathon* – дабро]  
Імяніны: 10 I.

**АГАФÓNІК (Ahafonik)** -а, м. Агафónікавіч, Агафónікаўна. Ст. редк.

Вытворныя: Агафónка, Агафónша, Нíк.

Руск. Агафónик, укр. Агафónик.  
[Греч. *agathos* – добры, харошы і *níkē* – перамога]  
Імяніны: 13 X.

**АГАФÓНИКА (Ahafonika)** -і, ж. I. ж. ад і. Агафóник. Ст. редк.  
Вытворныя: Áга, Фóня, Агáша, Нíка.  
Руск. Агафóника, укр. Агафóника.

**АГÉЙ (Ahei)** -я, м. Агéевич, Агé-  
еуна.  
Вядома з XVI ст. як Агей (1684),  
Огей (1567).  
Вытворныя: Агéйка, Агéйчык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Агéй, Агéеу, Агéевич, Агéенка,  
Агéйка, Агéйчык.  
Англ. *Haggai*, руск. Аггéй, Агéй,  
укр. Огéй, Огéй.  
[Ст.-яўр. імя *Hagga!* <*haggay* – свя-  
точны, урачысты]  
Імяніны: 5 III, 16 XII.

**АГЛАÍДА (Ahlaida)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аглаíдка, Аглáя,  
Аглáня, Аглаíша, Глáша, Áга, Ará-  
ша, Агúня, Агúля, Гúля, Аглóся.  
Балг. Аглаїда, руск. Аглайды, укр.  
Аглаїда.  
[Греч. *aglaos* – бліскучы, раскош-  
ны, цудоўны і *aidos* – знешні вы-  
гляд, знешнасць]

**АГЛÁЙ (Ahlai)** -я, м. Аглáевич,  
Аглáеуна. Редк.  
Вытворныя: Аглáя, Аглáш(а).  
Руск. Аглáй, укр. Аглáй.  
[Греч. *aglaos* – бліскучы, раскош-  
ны, цудоўны]

**АГЛÁЯ (Ahlaya)** -і, ж. I. ж. ад і.  
Аглай.  
Вытворныя: Аглáня, Аглáнька,  
Аглáша, Глáша.  
Англ., франц. *Egle*, балг. Аглай,  
Аглея, Яглай, Яглея, руск. Аглáя,  
укр. Аглай.  
[Греч. *Aglaiā* < *aglaia* – прыгажосць,  
краса, бліск]

**АГН (Ahn)** -а, м. Агнавіч, Агнаўна.  
Ст. редк.  
Вытворныя: Агня, Агнýк, Агнуль,  
Анўха.  
Руск. Агн, укр. Агн.  
[Греч. *hagnos* – чисты, нявінны,  
бязгрэшны ці лац. *agnus* – ягня]

**ÁГНА (Ahna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Агн.  
Ст. редк.  
Вытворныя: Áгня, Агнúся, Нюша.  
Балг. Агна, руск. Агна, укр. Агна.

**АГНЕСА (Ahnesa)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Агнешка (1567),  
Агнекка (1556), Ягнешка (1560).  
Вытворныя: Агуня, Ягуня, Агуся,  
Ягуся, Агнёша, Áга, Áгна, Ася.  
Англ., ням. *Agnes*, балг. Агнес,  
Агнеса, венг. *Agnes*, греч. *Agnéta*,  
ісп. *Ines*, іт. *Agnese*, літ. *Agnietė*,  
*Agnieška*, *Agnyta*, *Agné*, польск.  
*Agnieszka*, руск. Агнесса, славац.  
*Agnesa*, Агнëса, славен. *Neža*,  
*Nežka*, *Ines*, укр. Агнëса, франц.  
*Agnés*, чэш. *Anězka*.  
[Греч. *hagnē* – чистая, нявінна ці  
лац. *agnus* – ягня]  
Імяніны: 21 I, 6 III, 20 IV, 27 VIII.

**АГНЕТА (Ahneta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Агня, Агнёша, Аг-  
нёшка.  
Руск. Агнëта, укр. Агнëта.

**ÁГНІЙ (Ahni)** -я, м. Агніевіч, Агніеў-  
на. Ст. редк.  
Вытворныя: Агня, Агнúша.  
Руск. Агній, укр. Агній.  
[Греч. *hagnos* – чисты, нявінны ці  
лац. *agnus* – ягня]  
Імяніны: 5 II.

**ÁГНІЯ (Ahniya)** -і, ж. I. ж. ад і.  
Агній.  
Вытворныя: Агня, Агна, Áга,  
Агнúся, Агуся, Ася.  
Руск. Агния, Агнëя, укр. Агнія.

**АГРАФÉНА (Ahrafena)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Агры́па.  
Гл. Агрыпіна.  
Руск. Аграфéна, укр. Горпіна.

**АГРАФÍЙ (Ahrafi)** -я, м. Аграфіевіч,  
Аграфіеўна.  
Вытворныя: Гráфа, Графуля,  
Графуя, Гráня.  
Руск. Аграфíй, укр. Агáфíй.

**АГРЫПА (Ahrypa)** -ы, м. Агры́павіч,  
Агры́паўна. Ст. редк.

Вытворныя: Агры́пка, Гры́пка,  
Гры́па.  
Руск. Агры́пла, укр. Агры́па.  
[Лац. *Agríppa*; греч. *agreipō* – ла-  
віць, хапаць і *pous* – нага]

**АГРЫПІНА (Ahrypina)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Агры́па.  
Вядома з XVI ст. як Огрена (1558),  
Огrefина (1558), Огрепина (1540),  
Огrefена (1540).  
Вытворныя: Агры́са, Гру́на, Гры-  
піна, Рыпіна, Ры́па, Піна, Іна.  
Руск. Агриппіна, укр. Агрипіна,  
Горпіна.  
Імяніны: 23 VII.

**ÁДА (Ada)** -ы, ж.  
Вытворныя: А́дка, А́дачка.  
Англ. *Adda*, польск. *Ada*, руск.  
А́да, укр. А́да.  
[Ст.-яўр. імя *'Adā* – аздоба, упрыго-  
жанне <*'adā* – прыбіраць, убіраць]  
Імяніны: 28 VII.

**АДАЛІНА (Adalina)** -ы, ж. Запаз.  
Вытворныя: А́да, Ліна, Аліна.  
Англ. *Adaline*, *Adelina*, *Adeline*, *Ede-  
line*, балг. Адела, Аделіна, венг.  
*Adelina*, ням. *Adeline*, польск. *Ade-  
lina*, руск. Аделіна, укр. Аделіна,  
франц. *Adelina*, *Adeline*.  
[Ст.-герм. *adai* – высакародны,  
прыстойны]  
Імяніны: 28 VIII.

**АДÁМ (Adam)** -а, м. Адáмавіч,  
Адáмаўна.  
Вядома з XVI ст. як Адам (1528).  
Вытворныя: Адáмка, Адамкó,  
Адамéц, Адамчык, Адамéйка,  
Адамушка, Адамчук, Адáсь,  
Адáська, Адáш, Адáшка, Адáшчык,  
Адашчук.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Адáмаў, Адамóвіч, Адáміч, Адамé-  
нак, Адамéц, Адамцéвіч, Адамkévіch,  
Адáмчук, Адамéйка, Адáмушка,  
Адамчук, Адáсь, Адáська, Ада-  
шчук, Адашчук, Адамíцкі.  
Англ., ням., польск., славац., славен.,  
франц. *Adam*, балг. *Адам*,  
Даме, венг. *Adam*, ісп. *Adam*, іт.

*Adam*, літ. *Adoms*, руск. Адáм,  
укр. Адáм.  
[Ст.-яўр. *'ādām* – чалавек]  
Імяніны: 6 IV, 24 XII.

**АДАНÁЙ (Adanai)** -я, м. Аданáевіч,  
Аданáеўна.  
Руск. Адонáй, укр. Адонáй.

**АДÓЛЬФ (Adolf)** -а, м. Адольфавіч,  
Адольфаўна.  
Вядома ў Польшчы з XIII ст.  
Вытворныя: Дóльф, Дóлік, Дóлусь,  
Адалюк.  
Англ. *Adolph*, *Adolphus*, венг., ням.,  
польск., чэш. *Adolf*, ісп., іт. *Adolfo*,  
літ. *Adolfas*, *Dulpis*, руск. Адольф,  
славац. *Adolf*, *Dolfe*, укр. Адольф,  
франц. *Adolphe*.  
[Ст.-герм. *adal* – высакародны  
і *wolf* – воўк]  
Імяніны: 13 II, 17 IV, 16 XII.

**АДÓЛЬФІНА (Adolfinia)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Адольф.  
Вытворныя: Дóля, Фíна, Іна.  
Польск. *Adolfinia*, руск. Адольфíна,  
укр. Адольфíна, чэш. *Adolfiná*.  
Імяніны: 13 II, 17 IV, 16 XII.

**АДÓNIC (Adonis)** -а, м. Адónісавіч,  
Адónісаўна. Запаз.  
Руск. Адónіс, укр. Адонíс.  
[Ст.-яўр. *'adōn* – пан, уладар]

**АДРЫЯН (Adryian)** -а, м. Адрый-  
навіч, Адрыйнаўна.  
Вытворныя: Адрыйнка, Янка, Ад-  
рыйша, Яша.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Адрыйнаў, Дробаў, Дранюк,  
Дранéц.  
Англ., ням., польск. *Adrian*, *Hadri-  
an*, балг. Адриан, Адриян, венг.  
*Adorján*, ісп. *Adriano*, *Adrian*, іт. *Ad-  
riano*, літ. *Adrijonas*, руск. Адриан,  
укр. Адриан, Адриян, франц. *Adri-  
en*, чэш. *Adrian*, *Adrian*, *Hadrián*.  
[Лац. *Adrianus* – чалавек, які паход-  
дзіц з г. Адрыйя]  
Імяніны: 9 I, 4, 23 III, 8 VII, 8 IX.

**АДРЫЯНА (Adryiana)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Адрыйн.

## АДУÁРД

Балг. Адриана, Адрияна, Андриана, Андрияна, руск. Адриáна, укр. Адриáна.

**АДУÁРД (Aduard)**-а, м. Адуáрдавіч, Адуáрдаўна.  
Гл. Эдуáрд.

**АДЕЛАÍДА (Adelaïda)** -ы, ж.  
Вытворныя: Адзолья, Адзолька, Іда.  
Англ., іт. *Adelaide*, венг. *Etelka*, ісп., славац., чеш. *Adelaida*, ням. *Adelaide*, *Adelheid*, польск. *Adelajda*, руск. Аделаїда, славен. *Adelajda*, укр. Аделаїда, франц. *Adélaïde*.  
[Ст.-герм. *adal* – шляхетны і *heit* – становішча, маёмысцы]  
Імянны: 5 II, 11 VI, 16 XII.

**АДЕЛЬФІЙ (Adelfi)** -я, м. Адэльфіевіч, Адэльфіеўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Адоль, Доль.  
Руск. Адэльфий, укр. Адэльфій.  
[Греч. *adelphos* – братні, братэрскі]

**АДЕЛЬФІНА (Adelfina)** -ы, ж. І. ж.  
ад і. Адэльфій. Ст. редк.  
Вытворныя: Адэльфінка, Адэльфа, Фіна, Іна.  
Руск. Адэльфіна, укр. Адэльфіна.  
Імянны: 13 II, 17 IV, 16 XII.

**АДЕЛЯ (Adelia)** -и, ж.  
Англ., славац., славен. *Adela*, венг. *Adél*, іт. *Adele*, літ. *Adelė*, ням. *Adele*, *Adela*, польск. *Adela*, руск. Одéля, укр. Одéля, Адэля, Оделя, франц. *Adèle*, чеш. *Adela*.  
[Лац. *Adela* са ст.-герм. *adal* – высадародны]  
Імянны: 3 I, 23 XI, 24 XII.

**АЗА (Aza)** -ы, ж.  
Вытворныя: Азка.  
Руск. Аза, укр. Аза.  
[Тат.<карабск. 'azā – заспакаенне]

**АЗА (Aza)** -ы, м. Азіч, Азічна. Ст. редк.  
Вытворныя: Азён, Азончык, Азбій, Азоля, Азўка, Азёма, Азёмша, Азár.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Азéвіч, Азанóвіч, Азбічык,

Азрэнка, Азольін, Азёма, Азёмша, Азўка.  
Англ. *Aza*, руск. Аза, укр. Аза.  
[Ст.-яўр. *āsā* – лекар]

**АЗАДÁН (Azadan)**-а, м. Азадáнавіч, Азадáнаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Аза, Азя.  
Руск. Азадáн, укр. Азадáн.

**АЗÁЛІЯ (Azaliya)** -и, ж. Запаз.  
Вытворныя: Аза, Зáля, Зáла.  
[Греч. *azaleos* – сухі, высахлы >лац. *azalea* – дэкаратаўная расліна сямейства верасковых, якая расце і на сухой глебе]

**АЗÁР (Azar)** -а, м. Азáравіч, Азáраўна.  
Вядома з XVI ст. як Азар (1614), Озар (1588).  
Вытворныя: Азárка, Аза, Зáра, Зáрык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Азáраў, Азарóвіч, Азарóвіч, Азáранка, Азáранкаў, Азарэнка, Азарёнак, Азárка, Азаркéвіч, Азárчанка.  
Руск. Азár, укр. Азár.  
[Ст.-яўр. імя '*Azarjā* – Яхве (Бог) памог]  
Імянны: 3 II, 17 XII.

**АЗÁРЫЙ (Azary)** -я, м. Азáрыевіч, Азáрыеўна.  
Гл. Азár.  
Руск. Азáрий, укр. Азáрій.

**АЗÁТ (Azat)** -а, м. Азáтавіч, Азáтаўна.  
Вытворныя: Аза.  
Руск. Азáт, укр. Азáт.

**АІДА (Aida)** -ы, ж. Запаз.  
Вытворныя: Іда, Ідка, Ада, Аідка.  
Венг., ісп., іт., славац., чеш. *Aida*, руск. Айда, укр. Аїда.  
[Арабск. *'āida* – карысць, узнагарода; паводле імя герайні оперы Дж. Вердзі «Аіда»]  
Імянны: 2 I.

**АІФÁЛ (Aifal)** -а, м. Аіфáлавіч, Аіфáлаўна. Ст. редк.

Вытворныя: Фáля, Іфа, Фáлка.  
Руск. Аіфáл, укр. Аїфáл.

**АІФÁЛ (Aifal)** -а, м. Аіфáлавіч, Аіфáлаўна.  
Вытворныя: Фáла, Фáлька.  
Руск. Аіфáл, укр. Аїфáл.

**АКА́ (Aka)** -и, м. Акіч, Акінічна.  
Руск. Окá, укр. Окá.

**АКА́КІЙ (Akaki)** -я, м. Акакіевіч, Акакіеўна. Ст. редк.  
Вядома з XV ст. як Акакій (1479).  
Англ. *Acacius*, венг. *Akács*, ісп., іт. *Acacio*, літ. *Akacijus*, ням. *Achatius*, *Akazius*, *Achaz*, *Achatz*, польск. *Achacjusz*, *Achacy*, руск. Акакій, укр. Акакій, франц. *Acace*.  
[Греч. *akakos* – нявінны, незласлівы, добры]  
Імянны: 9, 31 III, 17 IV, 7, 19 V, 7, 26 VII, 15 IX, 29 XI.

**АКЕПСІЙ (Akepsi)** -я, м. Акепсіевіч, Акепсіеўна. Ст. редк.  
Руск. Акепсій, укр. Акепсій.

**АКЕПСІМ (Akepsim)** -а, м. Акепсімавіч, Акепсімаўна. Ст. редк.  
Руск. Акепсім, укр. Акепсім.

**АКЗЕЛЬМ (Akzelm)** -а, м. Акзельмавіч, Акзельмаўна.  
Вытворныя: Акзельмусь, Зэльма.  
Руск. Акзельм, укр. Акзельм.  
[Магчыма, ад сканд. *Axel*, *Aksel* > *Absalom*]

**АКІЛА (Akila)** -ы, м. Акілавіч, Акілаўна. Ст. редк.  
Гл. Акўла.  
Вытворныя: Акілка.  
Англ. *Aquila*, руск. Акіла, укр. Акўла.  
[Лац. *Aquila* – арол]  
Імянны: 4, 21 I, 14 VII, 28 VIII.

**АКІЛІНА (Akilina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Акілінка, Кілінка, Кіля.  
Акулінка, Кулінка, Куліна.  
Руск. Акіліна, укр. Киліна.  
[Лац. *aquillina* – арліна]  
Імянны: 7 IV, 13 VI.

**АКІМ (Akim)** -а, м. Акімавіч, Акімаўна.  
Гл. Якім.

Вядома з XVII ст. як Акім (1691).  
Вытворныя: Акімец, Акімка, Акімушка, Акімчык, Акімук, Акімчук.  
Руск. Акым, укр. Яким.  
[Ст.-яўр. *yeħō-ħaqīt* – Бог паставіў, Бог зацвердзіў]  
Імянны: 26 VII, 16 VIII.

**АКІНДЗІН (Akindzin)** -а, м. Акіндзінавіч, Акіндзінаўна.  
Вытворныя: Акіндзінка, Дзінка, Дзіна, Кіна.  
Руск. Акіндзін, укр. Акіндзін.  
[Греч. *akindynos* – бяспечны]

**АКІНФ (Akinf)** -а, м. Акінфавіч, Акінфаўна.  
Гл. Іакінф.  
Вытворныя: Канцісь, Яконт, Акіня, Кіня, Кінф.  
Руск. Акінф, укр. Акінф.  
[Греч. *hyakinthos* – яхант]  
Імянны: 3, 18 VII, 24 XII.

**АКСÁНА (Aksana)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аксанка, Ксáна, Сáна.  
Руск. Оксáна, укр. Оксáна.  
[Укр. размоўная форма імя Ксенія, якая стала дакументальнай]

**АКСЕН (Aksion)** -а, м. Аксенавіч, Аксенаўна.  
Гл. Аўксенцій.  
Вядома з XVI ст. як Аксэн (1647), Оксен (1567).  
Вытворныя: Аксенчык, Аксенчык, Аксюта, Аксюк, Аксянчук, Аксянчук, Аксянчук, Аксень, Аксель.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Аксёнаў, Аксянёвіч, Аксянёвіч,  
Аксінёвіч, Аксененка, Аксянёнак,  
Аксенчык, Аксенчык, Аксюта,  
Аксютаў, Аксючэнка, Аксючыц,  
Аксянчук, Аксянчук, Аксень, Аксель.  
Руск. Аксэн, укр. Оксэн.  
[Греч. *Auxentios*<*auxanō* – павялічваца, памнажаца, узрасці]

Імянны: 14 II, 18 IV, 12 VI, 13 XII.

**АКСІННЯ (Aksinnia)** -и, ж.

Вядома з XVI ст. як Ксения (1746), Аксиня (1578), Оксина (1578), Оксиня (1565), Оксимья (1540), Оксимка (1556), Оксюха (1541), Аксюта (1746), Оксюта (1567).

Вытворнья: Аксіня, Аксеня, Акся, Аксюня, Аксюта, Аксюша, Ася, Ксюша, Ксюра, Ксюня.

Англ., ісп., ням. *Xenia*, балг. Аксения, Аксиния, венг., славац. *Xénia*, польск. *Ksenia*, руск. Ксения, укр. Аксенія, Оксенія, Ксенія, чеш. *Xenie*.

[Греч. *Xenia*<*xenia* – гасціннасць ці *xénios* – іншаземнасць]

Імяніны: 24 I, 16 IV.

**АКТАВІЙ (Aktavi)** -я, м. Актавіевіч, Актавіеўна. Ст. рэдк.

Вытворнья: Актава, Тава, Ава.

Англ. *Octavius*, венг. *Oktáv*, ісп. *Octavio*, іт. *Ottavio*, літ. *Oktavijus*, *Oktavas*, польск. *Oktawiusz*, руск. Октавій, славац. *Oktávius*, славен. *Oktavij*, укр. Октавій, франц. *Octave*, чеш. *Oktavius*.

[Лац. *octāvus* – восьмы]

Імяніны: 20 XI.

**АКТАВІЯ (Aktaviya)** -и, ж. I. ж. ад i. Актавій. Ст. рэдк.

Вытворнья: Ава, Тава, Ака.

Англ., ісп. *Octavia*, балг. Октавия, венг., славац. *Oktavia*, іт. *Ottavia*, літ. *Oktavija*, ням. *Octavia*, *Oktavia*, польск. *Oktawia*, руск. Октавія, укр. Октавія, франц. *Octavie*, чеш. *Oktavie*, *Oktavie*.

Імяніны: 16 III, 6 VIII, 20 XI.

**АКТАВІЯН (Aktaviyan)** -а, м. Актавіянавіч, Актавіянаўна. Запаз.

Вытворнья: Актава, Ава, Актавіянак.

Англ., франц. *Octavian*, венг. *Oktavian*, ісп. *Octaviano*, літ. *Oktavijonas*, ням. *Oktavian*, польск. *Oktawian*, руск. Октавіан, славац., чеш. *Oktavijan*, укр. Октавіан.

[Лац. *Octavianus*<*octāvus* – Актавіяў]

Імяніны: 6 VIII, 23 XII.

**АКУЛА (Akula)** -ы, м. Аку́лавіч,

Аку́лаўна.

Засведчана з XVI ст. як Окула (1528), Акула (1578), Окуля (1633), Вакула (1577).

Вытворнья: Аку́лка, Аку́лік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аку́ла, Аку́лаў, Аку́ліч, Аку́ловіч, Аку́ленка, Аку́лінка, Аку́ленак, Аку́лка, Аку́лік, Аку́лінскі.

Англ. *Aquila*, руск. Аку́ла, Аку́ла, укр. Аку́ла, Аку́ла.

[Лац. *aquila* – арол; греч. *eakulos* – ядомы жолуд, плод дуба]

Імяніны: 4, 21 I, 14 VII, 28 VIII.

**АКУЛІНА (Akulina)** -ы, ж.

Вытворнья: Акуліта, Куліта, Ку́ліна, Аку́ля, Ліна, Кулья.

Руск. Акуліна, Акуліна, Ку́ліна, укр. Кили́на, Ку́ліна, Якили́на.

[Лац. *aquillina* – арліна; греч. *Akyline*]

Імяніны: 7 IV, 13 VI.

**АКУСЦІЙ (Akustsi)**-я, м. Аку́сціевіч, Аку́сціёна.

Ст. рэдк.

Руск. Аку́стій, укр. Аку́стій.

[Греч. *akostos* – пачуты]

**АКУЦІЁН (Akutsiyou)** -а, м. Акуціё-навіч, Акуціёнаўна. Ст. рэдк.

Руск. Акутиён, укр. Акутиён.

[Лац. *acutus* – востры]

**АКЦЯБРЫН (Aktsiabryn)** -а, м.

Акцябрыйнавіч, Акцябрынаўна. Нов.

Вытворнья: Акцябрыйн.

Руск. Октябрыйн, укр. Октябрыйн.

[У гонар Октябрьской революции]

**АКЦЯБРЫНА (Aktsiabryna)** -ы, ж.

I. ж. ад i. Акцябрыйн. Нов.

Вытворнья: Акцябрыйна, Акця,

Аця, Ака, Брына, Рына.

Руск. Октябрыйна, укр. Октябрыйна.

**ÁЛА (Ala)** -ы, ж.

Вытворнья: Ала, Аля, Алюнія,

Алю́ся,

Руск. Алла, укр. А́лла.

**АЛАІЗ (Alaiz)** -а, м. Алаізавіч,

Алаізаўна.

Вытворнья: Ала, Алаізік, Алёйза, Альдзіс.

Англ. *Aloysius*, *Aloys*, венг. *Alojos*, ісп. *Aloisio*, іт. *Aloisio*, *Luigi*, літ. *Aloizas*, *Aloyzas*, *Alyzas*, ням. *Alois*, *Aloisius*, *Aloysius*, польск. *Alojzy*, руск. Ало́из, славен. *Alojzij*, *Alojz*, *Lojze*, укр. Ало́їз, франц. *Aloys*, *Louis*, чеш. *Alois*, *Aloiz*.

[Ст.-ням. *alwisi* – мудры]

Імяніны: 21 VI.

**АЛАІЗА (Alaiza)** -ы, ж. I. ж. ад i.

Алаіз.

Вытворнья: Ала, Лайзіка, Іза.

Англ. *Aloisia*, *Aloisa*, *Aloysia*, венг. *Alojzia*, ням. *Aloisia*, *Aloysia*, польск. *Alojza*, *Alojzia*, руск. Ало́йза, славац. *Alojzia*, славен. *Alojzija*, *Lojzka*, чеш. *Aloisie*, *Alojzie*.

Імяніны: 21 VI.

Гл. Аляксéй.

Засведчана ў XVIII ст. як Алексій (1751).

Вытворнья: Але́кс.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Алексіéвіч, Алéксін, Алéксіч.

Руск. Алéксій, укр. Олéксій, Олéкса.

[Греч. *alexō* – абараняць, ахоўваць]

Імяніны: 12 II, 17 III, 24 IV, 20 V, 9 VIII, 28 IX, 5 X, 23 XI.

**АЛЕНА (Alena)** -ы, ж.

Вядома з XVI ст. як Олена (1555), Алена (1609), Галена (1556), Гелена (1669), Оленіца (1556).

Вытворнья: Алéнка, Алéнчака, Лéна, Лéнка, Лéнчака, Лéнанька, Ля́нуся, Ля́нўля, Лёля, Лéлька, Алéна, Ялéна, Гéля, Алíся, Гáлька.

Англ. *Helen*, *Helena*, *Helene*, балг. Елена, Еленка, Еліна, Еленица, Елинка, Ели, Елка, Альонка, Лена, Ленка, Леца, Алена, Алéнка, венг. *Ilona*, *Héla*, *Helén*, *Heléna*, ісп., іт. *Elena*, літ. *Elena*, *Alena*, *Alina*, ням. *Helene*, *Helena*, польск. *Helena*, руск. Елéна, славац. *Helena*, *Jela*, укр. Олéна, франц. *Hélène*, чеш. *Helena*.

[Греч. *Helénē* – сонечная <*helē* – сонечнае святло]

Імяніны: 21, 26 V, 11 VII, 16 IX.

**АЛЕСЯ (Alesia)** -и, ж.

Вытворнья: Алéська, Лéся, Лéська. Венг. *Alexa*, руск. Алéся, укр. Олéся, Лéся, чеш. *Aleska*.

Імяніны: 21, 26 V, 11 VII, 16 IX.

**АЛІМ (Alim)** -а, м. Алімавіч,

Алімаўна.

Вытворнья: Алімка, Ліма, Алькі.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Альмаў, Альменка, Альмéня, Альмéнак.

Руск. Алім, укр. Алім.

**АЛІМП (Aliimp)** -а, м. Алімпавіч, Алімпаўна.

Вытворнья: Алькі, Ліма, Ліпа.

Балг. *Olimp*, ісп., іт. *Olimpio*, літ. *Olimpijus*, ням. *Olympius*, польск.

*Olympius*, руск. Олімп, Олімпий, славен. *Olimpij*, укр. Олімп, франц. *Olympiade*.  
[Греч. *Olympios* – алімпійські]  
Імяніни: 25 VII, 17 XII.

**АЛІМПА (Alimpa)** -ы, ж. I. ж. ад і.  
Алімп. Редк.  
Вытворныя: Аля, Ліма, Ліпа.  
Англ., венг., ісп., іт., славац. *Olympia*, балг. Олімпа, літ *Olimpė*, франц. *Olympe*, чеш. *Olimpie*.  
Імяніни: 25 VII, 17 XII.

**АЛІМПІЙ (Alimpí)** -я, м. Алімпієвіч, Алімпієуна. Ст. редк.  
Гл. Алімп.  
Вытворныя: Ліма, Ліпа, Алім, Аліп.  
Балг. Олімпи, Олімпий, руск. Олімпий, укр. Олімпий.  
[Греч. *Olympios* – алімпійські]  
Імяніни: 30 VII.

**АЛІМПІЯ (Alimpiya)** -и, ж. I. ж. ад і.  
Алімпій.  
Вытворныя: Ліма, Ліпа, Аля.  
Англ., ням., славац. *Olympia*, балг. Олімпія, венг., ісп., іт. *Olympia*, літ. *Olimpija*, *Olympe*, польск. *Olimpia*, руск. Олімпія, укр. Олімпія, франц. *Olympe*, *Olympiade*, чеш. *Olimpie*.  
Імяніни: 25 VII, 17 XII.

**АЛІМПІЯД (Alimpiyad)** -а, м. Алімпіядавіч, Алімпіядайна. Ст. редк.  
Вытворныя: Алім, Ліма, Ліпа.  
Руск. Олімпіад, укр. Олімпіад.  
[Греч. *Olympias*, *Olympiados* – Алімпійська гульня]

**АЛІМПІЯДА (Alimpiyada)** -ы, ж.  
I. ж. ад і. Алімпіяд.  
Вытворныя: Аля, Ліма, Ліпа, Ада, Алімпіядка.  
Балг. Олімпіада, Олімпіяд, руск. Олімпіада, укр. Олімпіада, франц. *Olympiade*.

**АЛІМПІЯДОРА (Alimpiyadora)** -ы, ж. Ст. редк.  
Вытворныя: Аліма, Ліма, Ліпа, Дора, Аля.

Руск. Олімпіодобра, укр. Олімпіодобра.  
[Греч. *Olympios* – алімпійські і *dōron* – дар]

**АЛІМПІЯН (Alimpiyan)** -а, м.  
Алімпіяновіч, Алімпіяна. Ст. редк.  
Вытворныя: Алімпа, Ліма, Ліпа.  
Руск. Олімпіан, укр. Олімпіан.  
[Греч. *Olympios* – алімпійські]

**АЛІНА (Alina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аля, Алінка, Алька, Алюся.  
Англ. *Alina*, *Aline*, *Alena*, балг. Алина, Алинка, венг. *Alina*, *Alinka*, ісп., іт., літ., польск., славац., чеш. *Alina*, ням. *Alina*, *Aline*, руск. Аліна, укр. Аліна, франц. *Aline*.  
[Памянш. ад ім'їн Альбіна, *Akīlīna*]  
Імяніни: 17 VI, 28 VII, 20 X, 16 XII.

**АЛІНАРХІЙ (Alinarkhi)** -я, м. Алінархіевіч, Алінархіеуна. Ст. редк.  
Руск. Алинархій, укр. Алинархій.

**АЛІП (Alip)** -а, м. Аліпавіч, Аліпауна.  
Вытворныя: Аліна, Ліпа, Аліпік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аліпаў, Аліпенка, Аліпеня.  
Балг. Алипи, руск. Аліп, укр. Аліп.  
[Греч. *alyros* – безжурботны]  
Імяніни: 17 VIII, 26, 28 IX.

**АЛІПІЙ (Alipi)** -я, м. Аліпіевіч, Аліпіеуна. Ст. редк.  
Гл. Аліп.  
Руск. Аліпій, укр. Аліпій.

**АЛІСА (Alisa)** -ы, ж. Запаз.  
Вытворныя: Аля, Ала, Аліска.  
Балг. Алиса, Алиска, руск. Аліса, укр. Аліса, франц. *Alice*.  
[Греч. *alētheia* – ісціна]

**АЛІСКЕР (Alisker)** -а, м. Аліскеравіч, Аліскерауна. Ст. редк.  
Руск. Алискер, укр. Алискер.

**АЛІХВЕР (Alikhver)** -а, м. Аліхвіравіч, Аліхвірауна.

Вядома з XVI ст. як Олифіер (1528), Олифвер (1540), Олихвер (1585), Алихвер (1726), Лыхвер (1704), Волихвер (1624).

Вытворныя: Аліфэр, Альпір, Аўфір, Аліфэр, Альфірка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Альфіер, Альфіраў, Альфірівіч, Альфірона, Альпіяровіч, Аўфір, Аліфір, Альфірівіч, Альфірэнка, Альфірка, Аліхвір, Альфірэвэц.  
Іт. *Eleuterio*, руск. Елевфірій, укр. Елевфірій.  
[Греч. *eleutheros* – свободны, вольны]  
Імяніни: 4, 8 VIII, 3 X, 15 XII.

**АЛІЦЫЯ (Alitsyia)** -і, ж.  
Вытворныя: Ала, Аліка, Аліса, Аліца.  
Англ. *Alice*, *Alyce*, *Alys*, балг. Алисия, венг. *Aliz*, *Alicia*, ісп. *Alicia*, іт., ням. *Alice*, літ. *Alicija*, *Ale*, польск. *Alicja*, руск. Алісія, славен. *Alicija*, *Alica*, славац. *Alica*, укр. Алісія, франц., чеш. *Alice*.  
Імяніни: 15 II, 18 V, 21 VI, 1 IX.

**АЛОНІЙ (Aloni)** -я, м. Алоніевіч, Алоніеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Алоня, Лоня.  
Руск. Алоній, укр. Алоній.

**АЛФЕЙ (Alfei)** -я, м. Алфіевіч, Алфіеуна.  
Вядома з XVI ст. як Авпей (1577), Овпей (1577).  
Вытворныя: Фей, Алік.  
Англ., ням. *Alpheus*, ісп., іт. *Alfeo*, руск. Алфій, укр. Алфій, франц. *Alphée*.  
[Греч. *Alphaios* – па назве ракі Пелапанеса]  
Імяніни: 10, 26 V, 28 IX, 18 XI.

**АЛФЕРЫЙ (Alfery)** -я, м. Алфір'евіч, Алфір'еуна.  
Гл. Алфір.  
Іт. *Eleuterio*, руск. Алфірій, укр. Алфірій.  
[Греч. *eleutheros* – свободны, вольны]  
Імяніни: 4, 8 VIII, 3 X, 15 XII.

**АЛФЁР (Alfior)** -а, м. Алфіравіч, Алфірауна.  
Вядома з XVI ст. як Олифіер (1528), Олифвер (1540), Алихвер (1585), Алихвер (1726), Олихвер (1624), Волихвер (1624).

Вытворныя: Альфір, Альфір, Альфір, Альфірка, Альхвір.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Альфір, Альфіраў, Альфірівіч, Альфірона, Альпіяровіч, Аўфір, Аліфір, Альфірівіч, Альфірэнка, Альхвір, Альфірэвэц.  
Руск. Алфірій, укр. Алфірій.  
[Греч. *eleutheros* – свободны, вольны]  
Імяніни: 4, 8 VIII, 3 X, 15 XII.

**АЛФІЙ (Alfi)** -я, м. Алфіевіч, Алфіеуна. Ст. редк.  
Гл. Алфій.  
Руск. Алфій, укр. Алфій.  
Імяніни: 10, 20 V, 28 IX, 18 XI.

**АЛЬБЕРТ (Albert)** -а, м. Альбераўвіч, Альберауна. Запаз.  
Вытворныя: Аля, Бера.  
Англ. *Albert*, *Elbert*, балг. Алберт, венг., славен. *Albert*, ісп., іт. *Alberto*, літ. *Albertas*, ням. *Albert*, *Adalbert*, польск. *Albert*, *Albrecht*, *Adalbert*, *Olbracht*, *Olbrycht*, руск. Альберт, франц. *Albert*, *Aubert*, чеш. *Albert*, *Albertyn*, *Albertin*.  
[Ст.-герм. *ádal* – шляхетны, выскароцідны і *berht* – вядомы]  
Імяніни: 8, 25 I, 18 II, 7, 24 VIII, 5, 15 IX, 21, 24 XI.

**АЛЬБІН (Albin)** -а, м. Альбінавіч, Альбінауна.  
Вытворныя: Альбіня, Біна, Альба.  
Англ. *Alban*, *Alben*, *Albin*, балг. Албен, венг., славац., чеш. *Albin*, ісп. *Albino*, іт. *Albino*, *Bino*, літ. *Albanas*, *Albinas*, ням. *Albin*, *Albwin*, *Albuin*, *Alboin*, польск. *Albin*, *Bine*, руск. Альбін, славен. *Albin*, *Bine*, укр. Альбін, франц. *Albin*, *Aubin*.  
[Лац. *Albinus*<*albus* – белы]  
Імяніни: 5 II, 1 III, 23 VI, 22 VII, 6, 15 IX, 26 X.

**АЛЬБІНА (Albina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Альбін.  
Вытворныя: Альбінка, Бінка, Аліна, Аля, Іна.  
Англ., венг., ісп., іт., ням., польск., славац., чеш. *Albina*, балг. Албена, літ. *Albina*, *Alba*, руск. Альбіна, славен. *Albina*, *Binca*, *Binda*, укр. Альбіна.  
Імяніны: 16 XII.

**АЛЬБРЭХТ (Albrekht)** -а, м. Альбрэхтавіч, Альбрэхтаўна.  
Гл. Альберт.  
Вядома з XV ст. як Альбрехт (1676), Альбріхт (1401), Ольбріхт (1612), Альбрыхт (1697).  
Ням. *Albrecht*, польск. *Albrecht*.  
Імяніны: 8, 25 I, 18 II, 7, 24 VIII, 5, 15 IX, 21, 24 XI.

**АЛЬБЯРЦІНА (Albiartsina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Альбэрт.  
Вытворныя: Аля, Ціна, Іна.  
Англ. *Alberta*, *Albertina*, *Albertine*, *Elberta*, *Elbertine*, балг. Альберта, венг., літ., ням. *Alberta*, *Albertina*, ісп., славац. *Albertina*, іт. *Alberta*, *Berta*, польск. *Alberta*, *Albertyna*, руск. Альбертіна, славен. *Albertina*, *Berta*, укр. Альбертіна, франц. *Albertine*, чеш. *Alberta*, *Albertyna*, *Albertina*.  
Імяніны: 23 IV, 21 XI.

**АЛЬВІЯН (Alviyan)** -а, м. Альвіянавіч, Альвіянаўна.  
Вытворныя: Алік, Віян, Ян.  
Руск. Альвиан, укр. Альвіан.  
[Лац. *Albianus*<*Albius* – рымскае радавое імя]

**АЛЬГЕРД (Alherd)** -а, м. Альгэрдавіч, Альгэрдаўна.  
Вытворныя: Алік, Герд.  
Літ. *Algirdas*, руск. Ольгэрд, укр. Ольгэрд.  
[Ст.-герм. *Adalger*: *adal* – высакародны, прыстойны і *gar* – кап'ё]

**АЛЬДОНА (Aldona)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аля, Дона, Альда.  
Англ., іт., венг., славен., франц.

*Aldona*, літ. *Aldona*, *Alda*, *Ale*, руск. Альдона, укр. Альдона.  
[Літ.]  
Імяніны: 10 IX, 11 X.

**АЛЬЖБЕТА (Alzhbeta)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Альжбета (1528), Ольжбета (1555), Олежбета (1558), Алжбета (1541), Олжута (1540), Ольжута (1539).  
Вытворныя: Аля, Алька, Бéta, Альжбетка.  
Літ. *Alžbēta*, *Alzbieta*, польск. *Elżbieta*, руск. Альжбета, славац., чеш. *Alžběta*, укр. Альжбета.  
[Ст.-яўр. імя *Elisheba* – мой Бог дасканаласца]  
Імяніны: 18 VI, 4, 8 VII, 14 IX, 21 X, 19 XI.

**АЛЬФА (Alfa)** -ы, ж. Нов.  
Вытворныя: Альфачка, Аля.  
Руск. Альфа, укр. Альфа.  
[Назва першай літары грэч. алфавіта]

**АЛЬФІЙ (Alfi)** -я, м. Альфіевіч, Альфіеўна.  
Гл. Альфей.  
Вытворныя: Альфік, Алік.  
Руск. Альфій, укр. Альфій.  
Імяніны: 10, 26 V, 28 IX, 18 XI.

**АЛЬФІЯ (Alfiya)** -і, ж. I. ж. ад i. Альфій.  
Вытворныя: Альфачка, Аля, Фéя.  
Руск. Альфія, укр. Альфія.

**АЛЬФОНС (Alfons)** -а, м. Альфо́нсавіч, Альфо́нсаўна.  
Вытворныя: Альфук, Альфа.  
Англ. *Alphonso*, ням., славен., чеш. *Alfons*, венг., славац. *Alfonz*, ісп. *Alfonso*, *Alonso*, іт. *Alfonso*, *Alonso*, літ. *Alfonsas*, *Alponsas*, *Alponas*, *Alpa*, польск. *Alfons*, руск. Альфо́нс, укр. Альфо́нс, франц. *Alphonse*.  
[Ст.-герм. *adal*, *adel* – высакародны і *funs* – хуткі, спрытны, поўкі]  
Імяніны: 28 I, 1 VI, 27 VII, 1, 16 VIII, 19 IX, 30, 31 X.

**АЛЬФОНСА (Alfonsa)** -ы, ж. I. ж. ад i. Альфо́нс.  
Англ. *Alphonsine*, *Alfonsine*, венг. *Alfonza*, *Alfonzina*, ісп. *Alfonsa*, *Alfonsina*, іт. *Alfonsina*, літ. *Alfonsa*, польск. *Alfonsa*, *Alfonsyna*, славац. *Alfonzia*, франц. *Alfonce*.  
Імяніны: 2 VIII, 30 X.

**АЛЬФРЭД (Alfred)** -а, м. Альфрэ́давіч, Альфрэ́даўна. Запаз.  
Вытворныя: Фрэ́дусь, Альфа, Фрэ́д, Фрэ́дак.  
Англ. *Alfred*, *Alf*, венг., славац., чеш. *Alfred*, ісп., іт. *Alfredo*, літ. *Alfredas*, ням., польск., славен. *Alfred*, руск. Альфрэ́д, укр. Альфрэ́д, франц. *Alfred*, *Alfrid*.  
[Ст.-герм. *Alfred*: *alf* – эльф і *rath* – савет, думка ці *al* – увесь і *frid* – свет]  
Імяніны: 15 I, 15, 23 II, 14 VI, 4, 19 VII, 4, 14 VIII, 28 X, 14 XII.

**АЛЬФРЭДА (Alfreda)** -ы, ж. I. ж. ад i. Альфрэ́д.  
Вытворныя: Фрэ́да, Фрэ́дка, Фрэ́дзя.  
Англ. *Alfreda*, *Elfreda*, *Elfrida*, венг., чеш. *Alfréda*, ісп., літ., ням., польск., славен. *Alfreda*, франц. *Alfréde*.  
Імяніны: 15 I, 15, 23 II, 14 VI, 4, 19 VII, 4, 14 VIII, 28 X, 14 XII.

**АЛЯКСАНДАР (Aliaksandar)** -а, м. Аляксандраўвіч, Аляксандараўна.  
Гл. Аляксандр.

**АЛЯКСАНДР (Aliaksandr)** -а, м. Аляксандравіч, Аляксандраўна.  
Вядома з XIV ст. як Александр (1528), Александро (1525), Александер (1388), Олександр (1465), Олександро (1540), Александор (1682), Олехно (1528), Алес (1746), Олех (1528), Санко (1555), Санько (1555), Санюк (1555), Санец (1540), Санюта (1541).

Вытворныя: Але́сь, Аляксанка, Алéсік, Алéська, Аляксю́к, Аляхно, Алік, Алько, Лесь, Лéсік, Лéська, Лясько, Лясью, Сан, Сáнік, Санюк, Санчук, Санюта, Сáша, Сашю.

Сáшанька, Сашу́ня, Сашу́та, Сашу́ра, Шу́ра, Шу́рка, Шу́рык, Аля, Лéкса.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аляксáндраў, Александровіч, Аляксáнкін, Але́сь, Алéсіч, Алéсенка, Алéсік, Алéська, Аляксю́к, Аляхно, Аляхновіч, Алікевіч, Альковіч, Лесь, Лéсін, Лéсік, Лéська, Лíкáндра, Лясько, Лясью, Сáнаў, Сáнік, Сане́ц, Санцэ́віч, Сáнъка, Санъко, Санкóвіч, Санкéвіч, Санкéвіч, Саню́к, Санюкóвіч, Санчук, Санюта, Сашанькін.

Англ. *Alexander*, балг. Александъръ, Алека, Алеко, Алек, Алекс, Леко, Лего, Сашо, Сандро, венг. *Sándor*, *Alex*, ісп. *Alejandro*, іт. *Alessandro*, літ. *Aleksandas*, *Aleksas*, ням. *Alexander*, польск. *Aleksander*, руск. Александъръ, славац. *Aleksander*, славен. *Alexandr*, *Alex*, укр. Олександръ, Оле́сь, Лесь, франц. *Alexandre*, чеш. *Alexandr*.  
[Грэч. *Alexandros*: *alexō* – абараняць і *anēr*, *andros* – муж, мужчына]

Імяніны: 15 I, 26, 27 II, 18, 20 III, 24 IV, 3, 8 V, 10 VII, 11, 28 VIII, 11 XI, 12 XII.

**АЛЯКСАНДРА (Aliaksandra)** -ы, ж. I. ж. ад i. Аляксандр.

Вядома з XVII ст. як Александра (1641), Алеся (1746).

Вытворныя: Сáша, Сáшка, Сашу́ля, Сашу́ха, Сашу́ра, Сашу́та, Шу́ра, Шу́рка, Шу́рачка, Аля, Алька, Ася, Аська, Аляксандарка, Лéка, Ляксáня, Ляксáна, Ляксáша.

Англ. *Alexandra*, *Sandy*, балг. Александра, Аля, Сандра, Саня, Сана, Санда, Сашка, Саша, венг. *Alexandra*, *Alexa*, ісп. *Alejandra*, іт. *Alessandra*, *Sandra*, літ., ням., славац., чеш. *Alexandra*, польск., славен. *Aleksandra*, руск. Александра, укр. Олександра, Оле́ся, Лέся, франц. *Alexandra*, *Alexandre*, *Alexandrine*.  
Імяніны: 18 III, 15, 18 V.

**АЛЯКСÉЙ (Aliaksei)** -я, м. Аляксéевіч, Аляксéеўна.

## АЛЯЎЦІН

Вядома з XV ст. як Алексей (1431), Олексей (1564), Олекший (1541), Алекшы (1585), Олекса (1567), Алекшай (1540).

Вытворныя: Алёша, Алёшка, Аляхно, Алéка, Аляксéйка, Алёха, Лёня, Лёля, Лёлік, Лёкса, Алёкса. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аляксéй, Аляксéвіч, Аляксіевіч, Аляксéенка, Аляксéнак, Аляксéйчык, Аляксéюк, Алéка, Алёкса, Алéксін, Алéксіч, Аляксюк, Аляксютовіч, Алéхай, Алéхін, Алёхна, Аляхно, Аляхнóвіч, Алёшын, Алішэвіч, Алéшчанка, Алёшчанка, Лёша.

Англ. *Aleck, Alexis*, балг. Алексей, Алекси, Алекса, Алеко, Леко, Лечо, венг. *Alex*, ісп. *Alejo*, іт. *Alessio*, літ. *Aleksas, Alekšis, Aleksys, Aleksiejus*, ням. *Alexis, Alexius*, польск. *Aleksy*, руск. Алексей, Алéксій, Алёша, славац. *Alexej, Alex*, славен. *Aleks, Aleš*, франц. *Alexis*, чэш. *Alexej*.

[Грэч. *alekō* – абараняць, ахоўваць]

Імянны: 12 II, 24 IV, 17 VII, 28 VIII, 6 IX.

## АЛЯЎЦІН (Aliautsin) -а, м. Аляўцинавіч, Аляўцинауна.

Вытворныя: Аляўцинчык, Алік.

Руск. Алеевтýн, укр. Алеевтýн.

[Грэч. *aleuo* – адбіваць]

## АЛЯЎЦІНА (Aliautsina) -ы, ж. I. ж. ад i. Аляўцин.

Вытворныя: Áля, Ціна, Іна, Цінка.

Руск. Алеевтýна, укр. Алеевтýна.

## АМАДЭЙ (Amadei)-я, м. Амадэевіч, Амадэйна.

Англ. *Amyas, Amadeus*, венг. *Amadé*, ісп. *Amadeo*, іт. *Amadeo, Amadigi*, літ. *Amadejus*, ням. *Amadeus*, польск. *Amadeusz*, руск. Амадеус, Амадéй, славац. *Amadeus*, славен. *Amad, Amadeus*, укр. Амадéй, Амáдій, Мадéй, Мадíй, франц. *Amédée*, чэш. *Amadeus*.

[Лац. *amadeus* – які любіць Бога] Імянны: 28 I, 30 III, 10 VIII.

**АМАЛІЯ (Amaliya)** -і, ж. Запаз. Вытворныя: Амáля, Áма, Míla, Líja, Mália, Амалька, Мелька. Англ. *Amelia, Amalia, Amalie, Emelie*, балг. Амалия, Амелія, венг. *Amália, Amelia*, ісп. *Amalia, Amelia*, іт. *Amelia, Amália, Emmelina*, літ. *Amalija, Amelija*, ням. *Amalia, Amalie*, польск. *Amalia, Amelja*, руск. Амелия, славац. *Amália, Amelija*, укр. Амáлія, франц. *Amélie, Ameline*, чэш. *Amálie, Amélie*. [Ст.-герм. *amat* – працевітасць] Імянны: 28 I, 30 III, 20 IV, 4 V, 10 VII, 7 X, 20, 30 XI.

## АМАНДА (Amanda) -ы, ж.

Вытворныя: А́ма, Мáнда. Англ., ням., польск. *Amanda*. [Лац. *amanda* – вартая любові] Імянны: 6 II, 18 IV, 26 X.

**АМАНЦІЙ (Amantsi)** -я, м. Аманціевіч, Аманціеуна. Ст. рэдк.

Руск. Амантій, укр. Амантій. [Лац. *amans* – любячы]

**АМБРАЖЭЙ (Ambrazhei)** -я, м. Амбражэвіч, Амбражэуна.

Вядома з XVI ст. як Амброжей (1556), Амброжий (1567), Амброжы (1599), Блажэй (1584).

Вытворныя: Амбражэйчык, Амбражук, Амбражэй, Амброжы, Амбрасім, Амбрós.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Амбражэй, Амбражэвіч, Амброжэвіч, Амбражэйчык, Амброжук, Амброжэсаў, Амбрусэвіч.

Іт. *Ambrogio*, літ. *Ambrazioeus, Ambražiejus, Ambrozijus, Ambrazas*, ням. *Ambrosius*, польск. *Ambrozy*, руск. Амеросій, славац. *Ambroz*, славен. Амбрóсь, Амбрóсій, франц. *Ambrôse*.

[Грэч. *ambrosios* – бессмяротны, Боскі]

Імянны: 20 III, 19 VII, 16 VIII, 16, 18 X, 2 XI, 7 XII.

**АМБРОС (Ambros)** -а, м. Амбрóсівіч, Амбрóсауна.

Гл. Амбражэй.

Вытворныя: Амбрóсік, Амбрóсім, Амбрóсія, Амбрóс.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Абражэй, Абражэу, Абражэіч, Амбрóсаў, Абрасімау, Аблажэй.

Англ. *Ambrose*, венг. *Ambrus, Ambró, Ambos*, літ. *Ambrazas, Ambrozijus*, ням. *Ambrosius*, руск. Амбрóс, Абрóсім, укр. Амбрóс, Амбрóсь, франц. *Ambroise*.

**АМБРОСІЙ (Ambrorsi)** -я, м. Амбрóсіевіч, Амбрóсіеуна.

Гл. Амбрóс.

Вытворныя: Амбрóсік, Амбрóсія, Абрóсія, Амбрóс.

Руск. Амбрóсій, укр. Амбрóсій.

**АМВРОСІЙ (Amvrosi)** -я, м. Амвróсіевіч, Амвróсіеуна.

Вытворныя: Амбрóс, Амвróсік.

Англ. *Ambrose*, венг. *Ambrus, Ambro*, ісп. *Ambrosio, Ambrosius, Broos*, іт. *Ambrogio*, ням. *Ambrosius*, руск. Амвróсій, укр. Амбрóсій, Амбрóс, Амвróсій, франц. *Ambroise*.

[Грэч. *ambrosios* – бессмяротны, Боскі]

Імянны: 7 XII.

## АМЕЛІЯ (Ameliya) -і, ж.

Гл. Амáлія.

Вытворныя: Амэля, Амэлька.

Балг. Амéлия, руск. Амéлия, укр. Амáлія.

**АМІЛЬДА (Amilda)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Руск. Амильда.

**АМІЯН (Amiyan)** -а, м. Аміяновіч, Аміянауна. Ст. рэдк.

Руск. Амміан, укр. Амміан.

**АМОН (Amon)** -а, м. Амонаўіч, Амонауна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Амónя, Амónік, Мóня.

Руск. Аммоn, укр. Амón.

[Ст.-яўр. імя 'Amón – мастак, удалы майстар]

**АМОНІЙ (Amoni)** -я, м. Амоніевіч, Амоніеуна. Ст. рэдк.

Гл. Амón.

Вытворныя: Мóня, Мónік.

Руск. Аммоníй, укр. Амоній.

[Ст.-яўр. імя 'Amón – мастак, удалы майстар]

**АМОС (Amos)** -а, м. Амосавіч, Амосауна.

Вядома з XVI ст. як Амос (1567). Вытворныя: Амос, Мóся.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Амос, Амосау, Амосенка, Амасёнак.

Англ. *Amos*, ням. *Ámos*, руск. Амос, укр. Амос.

[Ст.-яўр. імя 'Amós – які нясе ношу, нагружаны]

Імянны: 15 VI.

**АМПЛІЙ (Ampli)** -я, м. Ампліевіч, Ампліеуна.

Вытворныя: Амáлія, Плій.

Руск. Амплий, укр. Амплій.

[Лац. *amplus* – важны, бліскучы]

Імянны: 4 I, 31 X.

**АМУН (Amun)** -а, м. Амунавіч, Амунауна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Амúна, Амúся, Мúня.

Руск. Аммúн, укр. Аммúн.

[Ст.-яўр. імя 'Amún – мастак, удалы майстар]

**АМУР (Amur)** -а, м. Амуравіч, Амурауна. Запаз.

Вытворныя: Амúрка, Амúрчык, Мур.

Руск. Амúр, укр. Амúр.

[Лац. *Amur<Amor* – каханне]

**АМФІЛОХІЙ (Amfilokhi)** -я, м. Амфілохіевіч, Амфілохіеуна.

Вытворныя: Амфіл, Амфілóх, Філóх, Філóша, Філія, Хілóт.

Руск. Амфілóхий, укр. Амфілохій.

[Грэч. *amphi* – вакол і *lochos* – засада]

Імянны: 23 III, 28 VIII, 10, 12 X, 23 XI.

**АМФІЯН (Amfiyan)** -а, м. Амфіяновіч, Амфіянауна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Амфіянка, Ян.

Руск. Амфиáн, укр. Амфиáн.

## АМЯФІТ

[Греч. *Amphion* – Амфіон – міфічний засновальник Фії]

**АМЯФІТ (Amiafit)** -а, м. Амяфітавіч, Амяфітауна. Ст. редк. Руск. Амефіт, укр. Амефіт.

**АНÁНІЙ (Anani)** -я, м. Анáньєвіч, Анáньєуна. Гл. Анáнь. Балг. Анáний, руск. Анáний, Анáния, укр. Анáний, Анáнь.

**АНÁНЬ (Anan)** -я, м. Анáневіч, Анáнеуна. Вядома з XVI ст. як Анания (1646), Ананий (1540), Онания (1578), Анання (1582), Ананя (1583), Анан (1614), Анань (1670), Она́нья (1596), Онашко (1528), Ананко (1541), Аненко (1640), Онац (1541), Онацко (1568), Оначко (1591), Оножко (1541).

Вытворныя: Анáня, Анáха, Нáнісь, Нáня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Анáньеу, Анáневіч, Анáніч, Анáненка, Анáнька, Анáнчанка, Ананчук, Анáшка, Анашкевіч, Анашкана, Анашканка, Анах, Анашкевіч, Анашкена.

Балг. Ана, руск. Анáний, Анáния, укр. Анáний, Анáнь. [Ст.-яўр. *hālalū* – Бог спрыяе] Імяніны: 4, 26 I, 17 IV, 17 VI, 1 X, 1, 17 XII.

**АНАСТАСІC (Anastas)** -а, м. Анастасіавіч, Анастасіауна. Вытворныя: Настасіc, Стас, Анастасіка, Аносік, Аносік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Анасэнка, Анастасіэнка, Настасіэнка, Аносік, Аносік.

Англ. *Anastasius*, *Anstice*, *Anstiss*, балг. Анастас, Анастаси, Анастасій, Нацмас, Таско, Тачо, венг. *Anasztasz*, ісп. *Anastasio*, іт. *Anastasio*, *Anastagio*, літ. *Anastazijus*, *Anastazas*, ням. *Anastasius*, *Anastas*, польск. *Anastazy*, руск. Анастасій, Анастасій, славац. Анастáz, славен. Анастазіj, укр. Анастасій, Анастасій,

Настасіc, франц. *Anastase*, чэш. Anastáz.

[Греч. *anastas* – уваскреслы] Імяніны: 8, 21, 22, 24 I, 20 IV, 29 VIII, 28 IX, 25 X, 5 XII.

**АНАСТАСІЙ (Anastasi)** -я, м. Анастасіевіч, Анастасіеўна. Гл. Анастасіc. Руск. Анастасій, укр. Анастасій.

**АНАСТАСІЯ (Anastasiya)** -і, ж. I. ж. ад і. Анастасій. Вядома з XVI ст. як Анастасия (1664), Настазия (1585), Настасея (1558), Настася (1540), Настасія (1556), Настюха (1539), Настя (1639).

Вытворныя: Нáсця, Нáста, Натуля, Настуля, Настуся, Тáся, Ася. Англ. *Anastasia*, *Anstice*, *Stasey*, балг. Анастасия, Анастасійка, Суйка, Таска, Шина, Шинка, венг. *Anasztázia*, *Neszta*, ісп., іт. *Anastasia*, літ. *Anastazija*, *Asta*, ням. *Anastasia*, польск. *Anastazja*, руск. Анастасія, Настасія, Настасія, славац. *Anastázia*, славен. *Anastazija*, укр. Анастасія, Настасія, Настасія, Нáстя, франц. *Anastasie*, чэш. *Anastazie*. Імяніны: 27 II, 15 IV, 17 VIII, 25 XII.

**АНАТОЛІЙ (Anatoli)** -я, м. Анатольевіч, Анатольеўна. Гл. Анатоль.

Балг. Анатолий, руск. Анатолий, укр. Анатолій.

**АНАТОЛІЯ (Anatoliya)** -і, ж. I. ж. ад і. Анатолій.

Вытворныя: Анатолька, Анатоля, Антосія, Антоська, Тóся, Тóська, Толька.

Балг. Анатолия, руск. Анатолия, укр. Анатолія.

**АНАТОЛЬ (Anatol)** -я, м. Анатольевіч, Анатольеўна.

Вытворныя: Тóлік, Тóля, Анатолік, Анатольчык.

Англ. *Anatole*, балг. Анатоли, Тóльо, Тольо, венг. *Anatol*, ісп., іт. *Anatolio*, літ. *Anatolijus*, *Anastazas*, ням. *Anastazij*, *Anastazas*, польск. *Anastazy*, руск. Анастасій, Анастасій, славац. Анастáz, славен. Анастазіj, укр. Анастасій, Анастасій,

*Tolo*, ням. *Anatol*, *Anatolius*, польск. *Anatol*, *Anatoliusz*, руск. Анатолій, славац. *Anatol*, славен. *Anatolij*, *Anatol*, укр. Анатолій, Анатоль, франц. *Anatole*, чэш. *Anatol*.

[Греч. *anatolē* – усход] Імяніны: 20 III, 2 V, 3 VI, 3 VII, 20 XI.

**АНАФА (Anafa)** -ы, ж. Ст. редк. Вытворныя: Аня, Нáфа. Руск. Анафа, укр. Анафа.

**АНАФРОЛІЯ (Anafroliya)** -і, ж. Ст. редк. Вытворныя: Ана, Фрóля, Оля. Руск. Анафролія, укр. Анафролія.

**АНГЕЛ (Anhel)** -а, м. Ангелавіч, Ангелауна. Вытворныя: Гел, Гéла.

Англ. *Angel*, балг. Ангел, Ангелко, Ачо, Анго, Анджо, Анжо, Хачо, ісп. *Ángel*, іт. *Angelo*, ням. *Angelus*, руск. Ангел, Аггел, франц. *ANGE*. Імяніны: 17 V, 30 VII, 12 X.

**АНГÉЛА (Anhela)** -ы, ж. ад і. Андрон.

Вытворныя: Ангéля, Ангелька, Гéля.

Англ. *Angela*, балг. Ангел, Ангелка, ісп. *Ángela*, іт. *Angela*, *Angelina*, ням. *Angela*, руск. Ангéла, укр. Ангéла, франц. *ANGELE*.

Імяніны: 29 IV, 21 VII.

**АНГЕЛІН (Anhelin)** -а, м. Ангелінавіч, Ангелінауна.

Вытворныя: Гéля, Ангéля. Руск. Ангелін, укр. Ангелін. [Ад ж. і. Ангеліна]

**АНГЕЛІНА (Anhelina)** -ы, ж. Вытворныя: Лíна, Гéля, Ангéла, Ангéля.

Англ. *Angelina*, *Angeline*, балг. Ангелина, Ангелинка, Ангелка, венг. *Angelina*, іт. *Angelina*, ням. *Angelina*, польск. *Angelina*, руск. Ангеліна, славац., славен. *Angelina*, укр. Ангеліна, чэш. *Andělina*. Імяніны: 29 IV, 15 VI, 15 , 21 VII.

**АНГЕЛЯР (Anheliar)** -а, м. Ангелярівіч, Ангелярауна. Ст. редк. Вытворныя: Ангéль, Гель, Ангéля. Руск. Ангеліар, укр. Ангеліар. [Греч. *aggelos* – вястун]

**АНГІЙ (Anhi)** -я, м. Ангіевіч, Ангіеуна. Ст. редк.

Вытворныя: Аня, Нáфа. Руск. Ангій, укр. Ангій. [Греч. *angeion* – пасудзіна]

**АНДРОН (Andron)** -а, м. Андронавіч, Андронауна. Гл. Андронік.

Вытворныя: Дрон, Рóня, Андрончык, Андронік. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Андрон, Андронаў, Андрончык, Дронай. Руск. Андрон, укр. Андрон. [Греч. *andron* – мужн.; магчыма таксама як усечаная форма імя Андронік] Імяніны: 17 V, 30 VII, 12 X.

**АНДРОНА (Androna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Андрон.

Вытворныя: Андронка, Андра, Рóна. Руск. Андрона, укр. Андрона. Імяніны: 4 I, 9 X.

**АНДРОНІК (Andronik)** -а, м. Андронікавіч, Андронікаўна.

Вядома з XVI ст. як Андррос (1589), Андроц (1591), Ондрас (1510), Дрон (1540), Дронко (1541), Дронец (1541). Вытворныя: Андроня, Дроня, Ніка, Андроўс.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Андронік, Андронівіч, Андро́саў, Андро́сік, Андрасік, Андрашчук. Руск. Андронік, укр. Андронік. [Греч. *anēr*, *andros* – муж, мужчына і *nikē* – перамога]

Імяніны: 4 I, 17 V, 13 VI, 30 VII, 9, 12 X.

**АНДРЫЯН (Andryian)** -а, м. Андррыянавіч, Андррыянауна. Гл. Адрыян.



**АНÓС (Anos)** -а, м. Аносавіч, Аносаўна.  
Руск. *Анóс*, укр. *Анóс*.

**АНСГÁРЫЙ (Anshary)** -я, м. Аңсáр'евіч, Аңсáр'еўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Ансгáрий*, укр. *Аңсгáрий*.

**АНТАНÍДА (Antanida)** -ы, ж. I. ж. ад i. Антанін.  
Вытворныя: Ніда, Іда, Аñіда, Тáня.  
Руск. *Антонида*, укр. *Антоніда*.

**АНТАНÍН (Antanin)** -а, м. Антанінавіч, Антанінаўна.  
Вядома з XVII ст. як Антонин (1699).

Вытворныя: Антон, Антонія.  
Польск. *Antonin*, ням. *Antonius*, руск. *Антонін*, укр. *Антонін*, франц. *Antonin*, чеш. *Antonín*.  
[Лац. *Antoninus* – прым. ад *Antonius*]  
Імяніны: 23 II, 19 IV, 1, 4 VIII, 23 IX, 22 X, 7, 13 XI.

**АНТАНÍНА (Antanina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Антанін.  
Вядома з XVIII ст. як Тося (1730).  
Вытворныя: Антося, Тóнька, Тóся, Тóська, Антоська, Антоля, Антолька.

Англ. *Antonia*, балг. *Антонина*, венг. *Antónia*, ісп. *Antonina*, *Antonia*, іт. *Antonia*, *Antonietta*, літ. *Antanina*, *Antané*, *Antonija*, ням. *Antonia*, *Antonie*, *Toni*, *Tony*, польск. *Antonina*, руск. *Антоніна*, славац. *Antónia*, славен. *Antonija*, *Tončka*, *Tona*, укр. *Антоніна*, франц. *Antoinette*, *Antonine*, *Antonie*, чеш. *Antonie*.  
Імяніны: 1 III, 3 V, 12 VI, 27 X.

**АНТОН (Anton)** -а, м. Антонавіч, Антонауна.  
Вядома з XV ст. як Антоній (1664), Антоней (1401), Антон (1566), Онтон (1565), Антонец (1558), Онтонец (1556).  
Вытворныя: Антось, Аñцік, Тóсік, Тóся, Тóша, Антоша, Антонік, Антончык, Антонец, Антусёк, Антошка, Антух.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Антónаў, Антанóвіч, Антанéвіч,  
Антанéнка, Антóненка, Антанéня,  
Антónік, Антóнчык, Антóнцаў,  
Антаню́к, Антунéвіч, Антóсенка,  
Антуськóу, Антóшын, Антóшка,  
Антóшкін, Анташкéвіч, Антúх.  
Англ. *Antony*, *Ant(h)olou*, балг. *Антон*, *Андон*, *Анто*, *Тончо*, *Тоньо*, *Тони*, *Дончо*, *Донъо*, *Додо*, венг. *Antal*, *Antos*, ісп. *Antonio*, *Anton*, іт. *Antonio*, *Antonino*, *Antonello*, літ. *Antanas*, *Antonijus*, *Antas*, ням. *Anton*, *Antonius*, *Toni*, *Tony*, польск. *Antoni*, *Antonin*, *Antoniusz*, руск. *Антон*, *Антóний*, славац. *Anton*, славен. *Anton*, *Ante*, *Antonij*, *Tone*, укр. *Антóн*, *Антін*, *Антóний*, франц. *Antoine*, *Antonin*, чеш. *Antonin*.  
[Лац. *Antonius* >грэч. *anteō*, *antab* – спаборнічаць]  
Імяніны: 12, 17 I, 2, 10 V, 13 VI, 5, 7, 10 VII, 30 IX, 24 X, 7 XI.

**АНТОНІЙ (Antoni)** -я, м. Антоніевіч, Антоніеўна.  
Гл. Антон.  
Балг. *Антоний*, *Антони*, руск. *Антóний*, укр. *Антóній*.

**АНТОНІЯ (Antoniya)** -и, ж. I. ж. ад i. Антоній.  
Гл. Антаніна.  
Вытворныя: Тóня, Антося, Тóся, Анта.  
Англ. *Antonia*, балг. *Антония*, Антонія, Антонка, Тонка, Тонц, Тоня, Донка, венг. *Antónia*, ісп. *Antonia*, іт. *Antonia*, літ. *Antonia*, *Antonija*, ням. *Antonia*, *Antonie*, *Toni*, *Tony*, польск. *Antonina*, руск. *Антонія*, славац. *Antónia*, славен. *Antonija*, *Tončka*, *Tona*, укр. *Антонія*, франц. *Antoinette*, *Antonine*, *Antonie*, чеш. *Antonie*.  
Імяніны: 12 VI.

**АНТРОП (Antrop)** -а, м. Антрóпавіч, Антрапаўна.  
Гл. Яўтróп, Яўтрапій.  
Вядома з XVI ст. як Антроп (1605), Онтроп (1577).  
Вытворныя: Антра, Трóпа, Антрапка, Антрапік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Антрапаў, Трóпай, Антрапенка,

Антрапёнак, Антрапéня.  
Руск. *Антрóп*, укр. *Антрóп*.  
[Грэч. *eutropos* – прыстойны]  
Імяніны: 3 III, 16 VI, 17 X.

**АНУВÍЙ (Anuví)** -я, м. Аñувіевіч, Аñувіеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Анúвій*, укр. *Анúвій*.  
[Грэч. *Anubis* – Аñубіс – імя егіпецкага бажаства]

**АНУРÝЙ (Anury)** -я, м. Аñурыеўч, Аñурьеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Аñура, Нýра.  
Руск. *Анúрій*, укр. *Анúрій*.

**АНУФРЫЙ (Anufry)** -я, м. Аñуфрыевіч, Аñуфрыеўна.  
Вядома з XVI ст. як Онуфрий (1552), Онофрэй (1555), Анопреій (1578), Анопрый (1689), Онопреій (1541), Онапры (1578), Нопреій (1541), Нупреій (1790), Онопр (1541), Онушко (1591).  
Вытворныя: Аñуhréй, Аñупрэй, Аñупрэй, Аñуфрака, Аñуфрык, Аñуфрыко.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Аñуфрыеў, Аñуфрыёнак, Аñуфрыбок, Аñуфробівіч, Аñуфранка, Аñуфрэня, Аñупрыёнка, Аñапрээнка, Аñапрэйка, Аñапрэйчык, Аñарэеў, Аñарэнка, Аñупрыёнка, Нýпрык.  
Англ. *Humphrey*, *Humfrey*, балг. *Онуфрий*, *Онуфри*, венг. *slavaц.* *Onufer*, ісп. *Onofre*, іт. *Onofrio*, літ. *Apupras*, польск. *Onufry*, руск. *Онуфрий*, укр. *Онúфрій*, *Онóпрій*, франц. *Onuphre*.  
[Грэч. *opos* – асёл і *pherō* – мець]  
Імяніны: 27 VII, 27 VIII.

**АНФÁЛ (Anfal)** -а, м. Аñфáлавіч, Аñфáлауна. Ст. рэдк.  
Руск. *Анфáл*, укр. *Анфáл*.

**АНФÍЛ (Anfil)** -а, м. Аñфíлавіч, Аñфíлауна.  
Руск. *Анфíл*, укр. *Анфíл*.

**АНФÍМ (Anfim)** -а, м. Аñфíмавіч, Аñфíмауна.

Вядома з XVI ст. як Аñхим (1528), Онихим (1567).  
Вытворныя: Аñфімка, Фíмка, Фíма.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Аñфíмаў, Аñфіменка, Аñфімук, Аñфімчык.  
Руск. *Анфíм*, укр. *Анфíм*.  
[Грэч. *anthinos* – пакрыты кветкамі]  
Імяніны: 3 IX, 17 X, 28 XII.

**АНФÍМА (Anfima)** -ы, ж. I. ж. ад i. Аñфíм.  
Вытворныя: Аñфімка, Фíма.  
Руск. *Анфíма*, укр. *Анфíма*.

**АНФÍМИЙ (Anfimi)** -я, м. Аñфíміевіч, Аñфіміеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Аñфíм.  
Руск. Аñфíмий, укр. Аñфíмій.

**АНФÍПÁТ (Anfipat)** -а, м. Аñфíпáтавіч, Аñфíпáтавна. Ст. рэдк.  
Руск. Аñфíпáт, укр. Аñфíпáт.

**АНФÍР (Anfir)** -а, м. Аñфíравіч, Аñфíрауна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фíра.  
Руск. Аñфíр, укр. Аñфíр.  
[Грэч. *anthéros* – квітнеючы]

**АНФÍСА (Anfisa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аñфíска, Фíса, Фíска, Аñфúша.  
Руск. Аñфíса, укр. Аñфíса.  
[Грэч. *antheō* – цвіці, *anthēsis* – цвіценне]  
Імяніны: 27 VII, 27 VIII.

**АНФÍЯ (Anfiya)** -и, ж.  
Вытворныя: Фéя, Аñя, Фéня.  
Руск. Аñфíя, укр. Аñфíя.  
[Грэч. *anthos* – кветка]

**АНФÚСА (Anfusa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Аñфúска, Аñфúся, Фýса.  
Руск. Аñфúса, укр. Аñфúса.  
[Грэч. *anthos* – кветка]  
Імяніны: 12 IV, 22 VIII.

**АНЦÍВÓХ (Antsivokh)** -а, м. Аñцíвóхавіч, Аñцíвóхайна.

Вядома з XVI ст. як Анцута (1528), Анцушка (1528).  
Вытворнія: Анціха, Анцішка, Анóха, Анцук.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Анціховіч, Анціхевіч, Анцук, Анцішковіч, Анцішкевіч, Анціхеня, Анохін.  
Руск. Антиох, укр. Антіох.  
[Грэч. *antechō* – супраціўляцца]  
Імяніны: 23 II, 16 VII.

**АНЦІГОН (Antsihon)** -а, м. Анцігóнавіч, Анцігóнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Антигон, укр. Антигон.  
[Грэч. *anti* – замест і *gōnos* – дзіця]

**АНЦІГОНА (Antsihona)** -ы, ж. I. ж. ад і. Анцігон. Рэдк.  
Руск. Антигона, укр. Антигона.

**АНЦІМОН (Antsimon)** -а, м. Анцімónавіч, Анцімónаўна.  
Вытворнія: Анцім, Ціма.  
Руск. Антимон, укр. Антимон.

**АНЦІНЕЯ (Antsineya)** -і, ж.  
Вытворнія: Анецта, Аня, Ціна.  
Руск. Антінея, укр. Антінія.

**АНЦІП (Antsip)** -а, м. Анціпавіч, Анціпаўна.  
Вядома з XVI ст. як Антипа (1555), Онтипа (1580).  
Вытворнія: Анецік, Анеціпка, Анецута.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Анеціпаў, Анеціпін, Анеціпівіч, Анеціпенка, Анеціпікін, Анеціпаў, Анеціпівіч, Анеціпіон, Анеціпіт.  
Руск. Антіп, укр. Антіп.  
[Грэч. імя *Antipas*<*anti* – замест і *pas* – увесы, усякі]  
Імяніны: 12 IV.

**АНЦІПАТР (Antsipatr)** -а, м. Анципáтравіч, Анципáтраўна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Анеціпа, Анеціп.  
Руск. Антипáтр, укр. Антипáтр.  
[Грэч. *anti* – замест і *pater* – бацька]  
Імяніны: 29 IV.

**АНЦІХЕЙ (Antsikhei)** -я, м. Анцихéевіч, Анцихéеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Антихéй, укр. Антихéй.

**АНЯЛІНА (Anialina)** -ы, ж.  
Вытворнія: Аня, Ліна.  
Руск. Анейна, укр. Анейна.

**АПАЛІНАР (Apalinar)** -а, м. Апалинарівіч, Апалінараўна.  
Вытворнія: Апáлік, Апáлін, Паліян. Англ. *Apollinaris*, венг. *Apolinár*, ісп. *Apolinar*, іт. *Apollinare*, літ. *Apolinaras*, *Polinaras*, *Polis*, ням. *Apolinaris*, польск. *Apolinary*, руск. Аполлінарій, Полінарій, славац. *Apolinár*, славен. *Apolinar*, укр. Аполлінарій, франц. *Apollinare*.  
[Лац. *Apollinarius*>*Apollon*]  
Імяніны: 8 I, 23 VII, 21 VIII, 5 X.

**АПАЛІНАРЫЙ (Apalinary)** -я, м.  
Апалинар'евіч, Апалинар'еўна.  
Гл. Апалинар.  
Руск. Аполлінарій, Полінарій,  
укр. Аполлінарій.

**АПАЛІНАРЫЯ (Apalinaryia)** -і, ж.  
I. ж. ад і. Апалинарый.  
Вядома з XVI ст. як Половея (1555), Понка (1549), Панюша (1540), Пона (1541), Поля (1746).  
Вытворнія: Апаліна, Паліна, Ліна, Ліра.  
Англ. *Apollinaria*, *Polina*, венг. *Apollinaria*, *Polina*, ісп. *Apolinaria*, літ. *Apolinara*, *Apolinarija*, польск. *Apolinaria*, руск. Аполлінарія, Полінарія, славац. *Apolinára*, славен. *Apolonija*, *Polona*, укр. Аполлінарія.  
Імяніны: 23 VII.

**АПАЛОН (Apalon)** -а, м. Апалонарівіч, Апалонаўна.  
Вытворнія: Лóня, Пóня, Палóн, Паланéц, Паланéчык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Паланéвіч, Паланéчкі, Паланéчыкай, Палонскі.  
Венг. *Apollón*, польск. *Apollo*, руск. Аполлóн, Аполлóний, славац. *Apolón*, славен. *Apolon*, *Apolonij*, укр. Аполлóн, Аполлóний.  
[Грэч. *Apollōn* – імя бога сонца і заступніка мастацтва]  
Імяніны: 25 I, 18 IV.

**АПАЛОНІЙ (Apaloni)** -я, м. Апала́ньевіч, Апало́ньеўна.  
Гл. Апалон.

Вытворнія: Пáля, Апáля.  
Англ., ням. *Apollonius*, венг. *Apollóniusz*, ісп. *Apolonio*, літ. *Apolonijus*, польск. *Apoloniusz*, руск. Аполлоній, укр. Аполлоній.  
Імяніны: 10, 18 IV.

**АПАЛОНІЯ (Apaloniya)** -і, ж. I. ж. ад і. Апалоній.

Вытворнія: Апалёня, Апóля, Пóля, Палóня, Палонка, Палу́ся, Полька.  
Англ. *Apollonia*, венг. *Apollónia*, *Apolka*, ісп. *Apolonia*, іт. *Apollonia*, літ. *Apolonija*, *Apolionija*, ням. *Apolonia*, польск. *Apolonia*, *Pola*, руск. Аполлонія, славац. *Apolónia*, *Apolena*, славен. *Apolonija*, *Polona*, укр. Аполлонія, франц. *Apollonie*, чеш. *Apolena*.  
Імяніны: 9 II.

**АПАЛОС (Apalos)** -а, м. Апалосавіч, Апалосаўна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Пóля.  
Руск. Аполлóс, укр. Аполлóс.  
[Грэч. *apollōtī* – губіць, нішчыць]  
Імяніны: 4 I, 30 III, 21 IV, 8 XII.

**АПАНÁС (Apanas)** -а, м. Апанáсавіч, Апанáсаўна.

Вядома з XVI ст. як Афанасій (1676), Офана́с (1540), Апанас (1528), Опона́с (1560), Пана́с (1528), Офана́с (1567), Афана́с (1528), Атаназій (1672), Пана́ско (1599), Носу́та (1539), Носон (1555), Носаль (1540).

Вытворнія: Аланáсік, Аланасіо́к, Пана́с, Панáсік, Панáсчык, Пана́сіо́к, Гáсік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аланáсевіч, Аланасéцкі, Алане́чыкай, Палонскі.

Англ., ням. *Athanasius*, балг. *Атана́с*, *Танас*, *Тако*, *Танчо*, *Тачо*, *Наско*, *Насо*, венг. *Atanáz*, ісп., іт. *Atanasio*, літ. *Atanazas*, польск.

Атаназій, руск. Афана́сій, Афана́с, Апанáс, славац. *Atanáz*, славен. Атаназіj, укр. Пана́с, Опанáс, Афана́сій, Атана́с, Атана́сіj, Тана́с, чеш. Атанас, Атана́š.

[Грэч. *athanasia* – бессмяротнасць]  
Імяніны: 2 V, 5, 15 VII.

**АПÉНЦІЙ (Apentsi)** -я, м. Апэнце́віч, Апэнцеўна.

Вытворнія: Апéня, Пéня.  
Руск. Апéнцій, укр. Апéнцій.

**АПРАНІЯН (Apraniyan)** -а, м. Апра́ніяновіч, Апраніянаўна.

Вытворнія: Прáня, Ян, Апра́ня.  
Руск. Апроніа́н, укр. Апроніа́н.  
[Лац. *Apronianus*>*Apronius* – рымскае радавое імя]

**АПРЭЛІЙ (Apreli)** -я, м. Апрэльевіч, Апрэльеўна. Ст. рэдк.

Руск. Апрéлий, укр. Апрéлій.  
АПРЭЛІЯ (Apreliya) -і, ж. I. ж. ад і. Апрэлій.  
Вытворнія: Лíя, Апрэлька.  
Руск. Апрéлия, укр. Апрéлія.

**АПФІЯ (Apfiya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Апа, Фія.

Руск. Афия, укр. Афія.  
[Грэч. *haptō* – запальваца]

**АРАНОС (Aranos)** -а, м. Аранóсавіч, Аранóсаўна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Ара́на, Рáна.  
Руск. Аронóс, укр. Аронóс.

**АРГÉЙ (Arhei)** -я, м. Аргéевіч, Аргéеўна. Ст. рэдк.

Руск. Аргéй, укр. Аргéй.

**АРГЕНЦІНА (Arhentsina)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворнія: Аргéня, Цíна, Іна, Гéня.  
Руск. Аргентíна, укр. Аргентíна.  
[Лац. *argentum* – срэбра]

**АРДАЛЬЁН (Ardalyon)** -а, м. Арда́льёновіч, Арда́льёнаўна.

Вытворнія: Дáля, Дáня, Лéня.  
Руск. Ардалион, укр. Ардаліон.

[Лац. *ardelio* – мітусліві чалавек] Імяніны: 4 I, 15 IV, 27 IX.

**АРКАДЗІЙ (Arkadzi)** -я, м. Арка́дзь-евіч, Арка́дзе́уна. Гл. Арка́дзь. Руск. Арка́дий, укр. Арка́дій.

**АРКАДЗІЯ (Arkadziya)** -і, ж. I. ж. ад і. Арка́дзій. Вytворныя: Áра, Кáдзя, Áда. Руск. Арка́дія, укр. Арка́дія.

**АРКАДЗЬ (Arkadz)** -я, м. Арка́дзевіч, Арка́дзе́уна. Вytворныя: Арка́дзя, Арка́дзік, Кáдзік, Кáдзя, Арка́д. Англ., ням., франц. *Arcadius*, балг. Арка́дий, Арка́ди, венг. *Arkád*, *Árkos*, ісп., іт. *Arcadio*, літ. *Arca-dius*, польск. *Arkadiusz*, *Arcady*, руск. Арка́дій, славен. *Arcadij*, *Ar-kad*, укр. Арка́дій. [Греч. *Arkadios* – жыхар Арка́дзії] Імяніны: 12 I, 13 XI.

**АРКЕСІЛАЙ (Arkesilai)** -я, м. Арке́сілаевіч, Аркесіла́еуна. Ст. редк. Руск. Аркесилай, укр. Аркесилай.

**АРМЕНІ (Armen)** -а, м. Армéнавіч, Армéнауна. Вytворныя: Méна, Áра. Англ. *Armin*, *Artup*, венг. *Ármin*, ісп., іт. *Arminio*, ням., славац., чеш. *Armin*, польск. *Armin*, руск. Армén, укр. Армén. [Греч. *Armenios* – жыхар Арменії] Імяніны: 7 IV.

**АРМЕНІЙ (Armeni)** -я, м. Армéніевіч, Армéніе́уна. Гл. Армén. Руск. Армéний, укр. Армéний.

**АРНОЛЬД (Arnold)** -а, м. Арно́льдавіч, Арно́льдауна. Вядома з XVII ст. як Арнольд (1603). Вytворныя: Áра, Áрык, Нóлік, Нóдзя, Арно́льдзік. Англ., ням., польск., славац., славен., чеш. *Arnold*, венг. *Arnold*, іт. *Arnoldo*, ісп., іт. *Arnaldo*, літ.

*do*, літ. *Arnoldas*, руск. Арно́льд, укр. Арно́льд, франц. *Arnaud*. [Ст.-герм. *Arinwald*: *arn*, *ago* – арол і *waltan* – панаваць] Імяніны: 19 II, 18 VII, 9 X.

**АРНОЛЬДА (Arnolda)** -ы, ж. I. ж. ад і. Арно́льд. Венг., польск., славац., чеш. *Arnolda*, руск. Арно́льда, укр. Арно́льда.

**АРНОЛЬФ (Arnolf)** -а, м. Арно́льфавіч, Арно́льфауна. Вядома з XVI ст. як Арнольф (1592). Франц. *Arnoulf*. [Ст.-герм. *am*, *ago* – арол і *wulf* – воўк]

**АРОН (Aron)** -а, м. Аро́навіч, Аро́науна. Гл. Аарон. Вядома з XV ст. як Арон (1420), Аронка (1560), Аранчук (1612). Вytворныя: Аро́нка, Аро́ня, Рóня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аро́наў, Арано́віч, Аранкéвіч, Аранчук. Балг. *Aron*, руск. Аро́н, укр. Аро́н. [Ст.-яўр. імя *'Ahärōn>ārōn* – скрынка, каўчэг запавету] Імяніны: 13 V, 1 VII, 9 X.

**АРОНІЙ (Aroni)** -я, м. Аро́ніевіч, Аро́ніе́уна. Ст. редк. Руск. Аро́ний, укр. Аро́ній.

**АРПІЛА (Arpila)** -ы, м. Арпілавіч, Арпілауна. Ст. редк. Руск. Арпіла, укр. Арпіла.

**АРСАКІЙ (Arsaki)** -я, м. Арсакіевіч, Арсакіе́уна. Ст. редк. Вytворныя: Áрса, Арсю́ха, Áка. Руск. Арсакій, укр. Арсакій. [Греч. *Arsakēs* – імя заснавальніка Парфянскага царства]

**АРСЕНІЙ (Arsen)** -а, м. Арсéнавіч, Арсéнауна. Вytворныя: Арсён, Арсéнь, Арсáйла, Сéня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Арсéнчык, Арсéнаў, Арсéненка.

Англ. *Arsenius*, балг. Арсен, Арсо, Арсенко, венг. *Arzén*, ісп., іт. *Ar-senio*, літ. *Asenijas*, польск. *Arsen*, *Arseniusz*, руск. Арсéний, славен. *Arsenij*, *Arse*, *Arsen*, укр. Арсéн, Арсéний, франц. *Arséne*, чеш. *Ar-zen*, *Arsen*. [Греч. *arsēn* – мужны] Імяніны: 19 VII, 30 X.

**АРСЕНІЙ (Arseni)** -я, м. Арсéньевіч, Арсéньеуна. Гл. Арсéн. Балг. Арсений, руск. Арсéний, укр. Арсéний.

**АРСЕНІЯ (Arseniya)** -і, ж. I. ж. ад і. Арсéній. Вytворныя: Áрся, Сéня, Áся, Сюша. Балг. Арсения, Арсена, Арсенка, руск. Арсéния, укр. Арсéния, Арсéна.

**АРТАМОН (Artamon)** -а, м. Арта-мónавіч, Артамо́науна. Вytворныя: Тáма, Мóня, Тóня. Руск. Артамо́н, укр. Артемо́н. [Греч. *artemēs* – здаровы, непашоджаны ці *artemōn* – парус] Імяніны: 24 III, 13 IV.

**АРТУРЫ (Artur)** -а, м. Артúравіч, Артúрауна. Вytворныя: Артúсь, Артúк. Англ., франц. *Arthur*, балг. Артúр, венг., славац. *Artúr*, ісп., іт. *Artu-ro*, літ. *Artūras*, ням. *Artur*, *Arthur*, польск. *Artur*, руск. Артúр, славен. *Artur*, укр. Артúр, чеш. *Artur*, *Artuš*. [Кельцк. *art(h)* – мядзведзь] Імяніны: 6 X, 15 XI.

**АРТУРА (Artura)** -ы, ж. I. ж. ад і. Артúр. Руск. Артúра, укр. Артúра.

**АРХЕЛАЙ (Arkhelai)** -я, м. Архе-ляевіч, Археле́уна. Ст. редк. Руск. Архелáй, укр. Архелáй. [Греч. *archelaos* – правадыр на-рода]

**АРХЕЛАЯ (Arkhelaja)** -і, ж. I. ж. ад і. Архелáй. Ст. редк. Руск. Архелáя, укр. Архелáя.

**АРХІЛІЙ (Arkhili)** -я, м. Архіліевіч, Архіліе́уна. Ст. редк. Руск. Архілій, укр. Архілій. [Греч. *archi* – галоўны і *hēlios* – сонца]

**АРХІМЕД (Arkhimed)** -а, м. Архі-мéдавіч, Архімéдауна. Ст. редк. Вytворныя: Хíма, Мéда. Руск. Архимéд, укр. Архимéд. [Греч. *archi* – галоўны і *mēdomai* – думаць, разважаць]

**АРХІП (Arkip)** -а, м. Архіпавіч, Архіпауна. Вядома з XVII ст. як Архіп (1684). Вytворныя: Áра, Архіпка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Архіпáу, Архіпенка, Архіпéц, Архіпáц. Руск. Архíпп, укр. Архíп. [Греч. *Archippos*: *archō* – кіраваць, загадваць і *hippos* – конь] Імяніны: 4 I, 19 II, 6 IX, 22 XI.

**АРХІСТРАЦІГ (Arkhistratsih)** -а, м. Архістрацігавіч, Архістрацігауна. Ст. редк. Вytворныя: Хістра, Архістра. Руск. Архистрати́г, укр. Архи-страти́г.

**АРЦЕМІДОР (Artsemidor)** -а, м. Арцемідóравіч, Арцемідóрауна. Ст. редк. Вytворныя: Арцём, Мідóр, Цёма. Руск. Артемидóр, укр. Артеми-дóр.

**АРЦЕМІЙ (Artsemi)** -я, м. Арцéм'e-віч, Арцéм'eуна. Гл. Арцём. Руск. Артéмий, укр. Артéмий.

**АРЦЕМІЯ (Artsemya)** -і, ж. I. ж. ад і. Арцéмій. Ст. редк. Вядома з XVI ст. як Артима (1541). Вytворныя: Арцíма, Арцíмка, Цíма.

Руск. Артёмия, укр. Артёмія.  
Імяніни: 7 VI.

**АРЦЁМ (Artsiom)** -а, м. Арцёмавіч, Арцёмаўна.  
Вядома з XVI ст. як Арцём (1528), Артем (1670), Ортем (1528), Артим (1577), Артемей (1567), Артюх (1539), Ортюх (1540), Артиш (1541).

Вытворныя: Арцісъ, Арціх, Арцім, Артұх, Арцюшка, Арціх, Арцімук, Арцямюк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Арцём'еў, Арцёмаў, Арцёменка, Арцёменка, Арцяменя, Арцімовіч, Арціменя, Арцімук, Арцімук, Арцямюк, Арціх, Арціхоў, Арціхон, Арціховіч, Арціховіч, Арцюшэнка, Арцюшэня, Арцюшака, Арцишкевіч, Артухевіч, Арциховскі, Арцишевскі, Арциховскі, Арцишевскі.

Англ. *Artemas, Artemus*, руск. Артём, Артёмый, укр. Артёмій, Артём.  
[Греч. *artemēs* – здаровы, непашкоджаны]  
Імяніни: 4 I, 24 III, 29 IV, 23 VI, 20, 30 X.

**АРЦЯМІДА (Artsiamida)** -ы, ж.  
Вытворныя: Іда, Арцимідка, Міда.  
Руск. Артеміда, укр. Артеміда.  
[Греч. *Artemis, Artemidos* – імя багіні палявання і месяца]

**АРЦЯМІЗІЯ (Artsiamiziya)** -і, ж.  
Англ. *Artemisia*, руск. Артемізія, укр. Артемізія.  
[Греч. *Artemisia* – назва месяца спартанская і македонская календара *артемесий*, прыблізна сакавік-красавік]

**АРЦЯМОН (Artsiamon)** -а, м.  
Арцимонаўч, Арцимонаўна.  
Вытворныя: Мбня, Цямён.  
Руск. Артемон, укр. Артемон.  
[Греч. *artemēs* – здаровы, непашкоджаны ці *artemōn* – парус]  
Імяніни: 24 III, 13 IV.

**АРЧЫЛ (Archyl)** -а, м. Арчылавіч, Арчылаўна. Ст. рэдк.

Руск. Арчыл, укр. Арчыл.  
[Груз.]  
Імяніни: 21 IV.

**АРЫВОН (Aryvon)** -а, м. Арывонавіч, Арывонаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ара.  
Руск. Арион, укр. Арион.  
[Греч. *Oriōn* – назва сузор'я]

**АРЫЙ (Ary)** -я, м. Арыевіч, Арыеўна.  
Вытворныя: Ара, Арык.  
Руск. Арий, укр. Арий.  
[Ст.-яўр. *'ariē* ('ári) – леў]

**АРЫС (Arys)** -а, м. Арысавіч, Арысаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Арык, Ара.  
Руск. Арис, укр. Арис.  
[Греч. *Ařes* – імя бога вайны]

**АРЫСТАВУЛ (Arystavul)** -а, м.  
Арыставулавіч, Арыставулаўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Арыставулка, Арыстайл.  
Руск. Аристовул, укр. Аристовул.  
[Греч. *Aristoboulos* – лепшы саветнік]  
Імяніни: 4 I, 16 III, 31 X.

**АРЫСТАКЛЕЙ (Arystaklei)** -я, м.  
Арыстаклеевіч, Арыстаклеўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ара, Арык, Арыст.  
Руск. Аристоклий, укр. Аристоклій.  
[Греч. *Aristoklēs*: *aristos* – лепшы і *kleos* – слава]  
Імяніни: 20 VI.

**АРЫСТАРХ (Arystarkh)** -а, м.  
Арыстархавіч, Арыстархайна.  
Вытворныя: Ара, Арыс, Алистарх.  
Руск. Аристарх, укр. Аристарх.  
[Греч. *aristos* – лепшы і *archō* – кіраваць]

**АРЫСТЬД (Arystyd)** -а, м. Арыстыдавіч, Арыстыдаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Арыс.  
Англ. *Aristides*, руск. Аристуд, укр. Аристуд.  
[Греч. *aristos* – лепшы]

**АРЫСЦІЕН (Arystsyon)** -а, м.  
Арысціенавіч, Арысціенаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Ара, Арык, Сціва.  
Руск. Аристыён, укр. Аристыён.  
[Греч. *aristeion, aristeion* – узнагарода за доблесць, ганаровы дар]

**АРЫСЦІП (Arystsip)** -а, м. Арысціпавіч, Арысцілаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Аристіпп, укр. Аристіпп.

**АРЫЯДНА (Ariyadna)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ара, Адзя, Адна.  
Англ. *Ariadne*, венг. *Ariadné, Arianna*, іт. *Arianna*, ням., франц. *Ariane*, польск. *Ariadna*, руск. Ариадна, славац. *Ariadna*, укр. Ариадна, чэш. *Ariana*.  
[Греч. *ari* – вельмі і *handanō* – падабацца]  
Імяніни: 7 VI.

**АРЫЯН (Aryian)** -а, м. Арыянавіч, Арыянаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Арыянка, Арыянчык, Ян.  
Руск. Ариан, укр. Ариан.  
[Ст.-яўр. *'ariē* ('ári) – леў]

**АРЭПАГІТА (Areapahita)** -ы, ж.  
Ст. рэдк.  
Руск. Ареопагіта, укр. Ареопагіта.

**АРЭЙ (Arei)** -я, м. Арэевіч, Арэеўна.  
Ст. рэдк.  
Руск. Аре́й, укр. Аре́й.

**АРЭНЦІЙ (Arentsi)** -я, м. Арэнцье-віч, Арэнцьеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Арэнта, Арэнъ.  
Руск. Орентій, укр. Орентій.

**АРЭСТ (Arest)** -а, м. Арэставіч, Арэстаўна.  
Вядома з XVII ст. як Арест (1670).  
Вытворныя: Араст, Ара, Рэстуль.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Арэстай, Арастовіч.  
Англ. *Orestes*, венг. *Oresztész*, іт. *Oreste*, польск., славац., чэш. *Orest*, руск. Орест, Арест, укр. Орест.

[Греч. *Orestēs>oros* – гара, узгорак]  
Імяніни: 14 I, 9 XI.

**АРЭСТА (Aresta)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Арэст.  
Вытворныя: Арэся, Арыся, Рыся.  
Польск. *Oresta*, руск. Ореста, укр. Ореста.

**АРЭФА (Arefa)** -ы, м. Арэфавіч, Арэфаўна.  
Гл. Арэфій.  
Руск. Аре́фа, Аре́фиј, укр. Аре́фиј.

**АРЭФІЙ (Arefi)** -я, м. Арэф'евіч, Арэф'еўна.  
Вядома з XVI ст. як Арефа (1578), Орефа (1578), Орехва (1567).  
Вытворныя: Арэхва, Арэфа.  
Англ. *Arefas*, руск. Аре́фа, Аре́фиј, укр. Аре́фиј, Аре́фа, Оре́фа, Оре́фиј.  
[Греч. *arefē* – доблесць, дабраздайнасць]

**АСІНКРЫТ (Asinkryt)** -а, м.  
Асінкрытавіч, Асінкрытаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Асінкру́т, укр. Асінкру́т.  
[Греч. *asynkritos* – непараўнальны]  
Імяніни: 4 I, 8 IV.

**АСІР (Asir)** -а, м. Асіравіч, Асіраўна.  
Ст. рэдк.  
Англ. *Asher*, ням. *Acher*, руск. Асір, укр. Асір, франц. *Acher*.  
[Ст.-яўр. *'āšer* – шчаслівы]

**АСІЯ (Asiya)** -и, м. Асіевіч, Асіеўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ася, Асік.  
Руск. Осія, укр. Осія.

[Ст.-яўр. *Hōšē'a<ḥōbēa'* – ратавальнік]

**АСКАЛОН (Askalon)** -а, м. Аска-лонавіч, Аскалонаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Аскалончык.  
Руск. Аскалон, укр. Аскалон.  
[Греч. *askalos* – нераскапаны, неразрыты]  
Імяніни: 20 V.

**АСКÁР (Askar)** -а, м. Аскáравіч, Аскáрауна.  
Англ. Oscar, венг. Oszkár, ісп., іт. Anscario, Oskar, літ. Anskaras, Oskaras, ням. Angsar, Oskar; Oscar, польск. Oskar, руск. О́скар, славац. Oskár, славен., чеш. Oskar, укр. Оскáр.  
[Ст.-герм. os – ім'я бога і gar – кап'є]  
Імянини: 3 II.

**АСКИТРЭЯ (Askitreya)** -і, ж. Ст. редк.  
Вытворная: Скітра, Скіта, Рéя.  
(Руск. Аскитрéя, укр. Аскитрéя.  
[Греч. askēō – упрыгожваць і treis – трэи]

**АСКЛІПІЯД (Asklipiyad)** -а, м.  
Аскліпіядавіч, Аскліпіядайна.  
Руск. Аскліпіа́д, укр. Аскліпіа́д.  
[Греч. Asklepiadēs – нашчадак Асклепія ці Эскулапа]

**АСКЛІПІЯДА (Asklipiyada)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Аскліпіяд. Ст. редк.  
Руск. Аскліпіа́да, укр. Аскліпіа́да.

**АСКЛІПІЯДÓТ (Asklipiyadot)** -а, м.  
Аскліпіядотавіч, Аскліпіядотайна.  
Ст. редк.  
Вытворная: Дот, Аскліп.  
Руск. Аскліпіо́дот, укр. Аскліпіо́дот.  
[Греч. Asklepios – ім'я бога лячэння і dotēs – дарыльшчык]

**АСКЛІПІЯДÓТА (Asklipiyadota)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Аскліпіядот. Ст. редк.  
Вытворная: Дóта, Аскліпа.  
Руск. Аскліпіо́дота, укр. Аскліпіо́дота.

**АСКЛІЯД (Askliyad)** -а, м. Асклія́давіч, Асклія́дауна. Ст. редк.  
Руск. Асклиа́д, укр. Асклія́д.

**АСКЛІЯДА (Askliyada)** -ы, ж. І. ж.  
ад і. Аскліяд.  
Руск. Асклиа́да, укр. Аскліа́да.

**АСКОЛЬД (Askold)** -а, м. Аскольд-  
авіч, Аскольдауна.

Вытворная: Аскольдзік, А́ся, А́ля.  
Руск. Аскольд, укр. Аскольд.  
[Станд. Hoskoldr, швед. Haskoldr]

**АСÓН (Ason)** -а, м. Асо́навіч, Асо́науна.  
Англ. Jason, руск. Асо́н, укр. Асо́н, Ясо́н.  
[Греч. Iasōn – Ясо́н, трад. Язо́н – ім'я правадыра арганаутаў]

**АСПÁЗІЯ (Aspaziya)** -і, ж.  
Англ., ням. Aspazija, руск. Аспáзия,  
укр. Аспáзія.  
[Греч. Aspasia<aspasio – мілы,  
прыемны, жаданы]

**АСТАП (Astap)** -а, м. Астáпавіч,  
Астáпауна.  
Гл. Яўстáфій.  
Вядома з XVI ст. як Остап (1541),  
Астап (1681), Остапай (1589), Го-  
стап (1552), Остапко (1528), Оста-  
ша (1528), Осташко (1526), Осте-  
ша (1591), Остик (1567).  
Вытворная: Астáпка, Астáпчык,  
Астапúк, Астапчúк, Астáх, Астáш,  
Астáшка, Астáня, Астáнька, Атáп-  
чык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Астáпáу, Астапóвіч, Астáленка,  
Астапéнак, Астапéня, Астапóвіч,  
Астапkéвіч, Астáпчык, Астапúк,  
Астапчúк, Астáх, Астáхаў, Астáш,  
Астáшаў, Асташóнак, Асташéня,  
Астáшка, Астáшкін, Асташkéвіч,  
Астанéвіч, Астáнька, Атапóвіч,  
Атапчык.

Руск. Остáп, укр. Остáп.  
Імянини: 29 III, 16 VII, 8, 20 IX,  
12 X, 10 XII.

**АСТРА (Astra)** -ы, ж.  
Вытворная: Астрачка, А́ся.  
Руск. А́стра, укр. А́стра.  
[Греч. astron – зорка]

**АСТРАМÍР (Astramir)** -а, м. Астрамі-  
равіч, Астрамірауна. Ст.-руск.  
редк.

Вытворная: Mír, А́стра.  
Руск. Острамíр, укр. Остромíр.  
[Ад асноў са значэннем востры  
і mīr]

**АСТРЫХІЙ (Astrykhi)** -я, м. Астры-  
хіевіч, Астрыхіеуна. Ст. редк.  
Руск. Острыхій, укр. Острыхій.

**АСЦÉРЫЙ (Astseriy)** -я, м. Асцé-  
рыевіч, Асцéреуна. Ст. редк.  
Вытворная: Асцéра, Асцéша,  
Сцéша.  
Руск. Астéрий, укр. Астéрий.  
[Греч. asterios – зоркавы]

**АСЦІЁН (Astsiyon)** -а, м. Асціёна-  
віч, Асціёнауна. Ст. редк.  
Вытворная: Асця, А́ся, Асціох.  
Руск. Астібон, укр. Астіон.  
[Греч. asteios – гарадскі; ветлівы,  
далікатны]

**АСЦІФЕЙ (Astsifei)** -я, м. Асци-  
фееvіч, Асцифееуна.  
Руск. Астіфей, укр. Астіфей.

**АТАБÁЛЬД (Atabald)** -а, м. Ата-  
бáльдавіч, Атабáльдауна. Ст. редк.  
Руск. Оттобáльд, укр. Отто-  
бáльд.

**АТАРАХ (Atarakh)** -а, м. Атáрахавіч,  
Атáрахайна. Ст. редк.  
Руск. Атáрах, укр. Атáрах.

**АТЛАНТ (Atlant)** -а, м. Атлáнтавіч,  
Атлáнтауна. Ст. редк.  
Руск. Атлáнт, укр. Атлáнт.

**АЎГІЙ (Auhi)** -я, м. Аўгіевіч,  
Аўгіеуна. Ст. редк.  
Руск. А́вгий, укр. А́вгий.

**АЎГУСТ (Auhust)** -а, м. Аўгуставіч,  
Аўгустауна.

Вытворная: Густ, Гусія, Гусцік.  
Англ. August, Augustus, балг. Ав-  
густ, венг. Agost, ісп., іт. Augus-  
to, літ. Augustas, Augustis, ням.,  
польск., славац., чеш. August, укр.  
Август, славен. Avgust, франц.  
Auguste, руск. Августын, чеш. Augustýna,  
Augustina.

Імянини: 9 IX.

**АЎДА (Auda)** -ы, м. Аўдавіч, Аўдау-  
на. Ст. редк.  
Руск. А́вда, укр. А́вда.  
[Арам. 'aþdā – слуга, раб]

**АЎДЗÉЙ (Audzei)** -я, м. Аўдзéевіч,  
Аўдзéеуна.

Вытворная: Густа, Гусця, Усця,  
Ága, Аўгúня, Аўгúта.

Англ., ісп., іт., славац., чеш. August-  
ta, балг. Августа, венг. Auguszt-  
ta, Agosta, літ. Augusta, Augusté,  
Asta, ням. Auguste, Augusta, руск.  
Августа, славен. Avgusta, Gusti,  
укр. Августа.  
Імянини: 27 III, 3 VIII, 31 X.

**АЎГУСЦІН (Auhustsin)** -а, м.  
Аўгусцінавіч, Аўгусцінауна.

Вядома з XVI ст. як Августин  
(1589), Августын (1541), Августын  
(1556), Аугустын (1585),  
Ягустын (1591), Ав (1556).

Вытворная: Аўгуста, Аўгúня,  
Аўгúса, Аўгúта, Агуста, Агусцік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Аўгусцінівіч, Аўгусцінчык,  
Аўгустынчык, Аўгусціц, Аўгуль.

Англ. Augustine, Austin, балг. Август-  
тин, венг. Agoston, ісп. Agustin,  
іт. Agostino, Tino, літ. Augustinas,  
нем., славац. Augustin, Августын,  
польск. Avgustyn, руск. Августын, славен.  
Avgustin, укр. Августын, франц.  
Augustin, чеш. Augustin, Августын,  
Augstyn.  
[лац. augustus – велічны, свя-  
шчэнны]

Імянини: 28 I, 29 IV, 28 V, 28 VIII.

**АЎГУСЦІНА (Auhustsina)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Аўгусцін.

Вытворная: Аўгусцінка, Аўгуста,  
Гусця, Усця, Ціна.

Англ. Austine, балг. Августы-  
на, венг. Augusztina, іт. Agostina,  
Tina, літ. Augustina, ням. August-  
ine, польск. Augustyna, руск.  
Августына, славац. Augustina,  
укр. Августына, чеш. Augustýna,  
Augustina.

Імянини: 9 IX.

**АЎДА (Auda)** -ы, м. Аўдавіч, Аўдау-  
на. Ст. редк.  
Руск. А́вда, укр. А́вда.  
[Арам. 'aþdā – слуга, раб]



Вытворныя: Афона, Афонка, Аханько, Апон, Апанель.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Афо́нін, Афа́нэвіч, Афо́ненка, Афо́нкін, Аханькоў, Апанóвіч, Апанель.  
Руск. Афо́н, укр. Афо́н.  
[Греч. *aphíthos* – багаты, шчодры]

**АФОНІЙ (Afoni)** -я, м. Афо́ньевіч, Афо́ньеўна.  
Гл. Афо́н.  
Вытворныя: Афона, Фо́ня.  
Руск. Афо́ний, укр. Афо́ний, Афо́н.  
[Греч. *aphíthos* – багаты, шчодры]  
**АФРА (Afra)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Афра, укр. Афра.  
[Магчыма, ад Афрыка]

**АФРАÁТ (Afraat)** -а, м. Афраáтавіч, Афраáтаяна. Ст. рэдк.  
Руск. Афраáт, укр. Афраáт.

**АФРАДЗІСІЙ (Afradzisi)** -я, м. Афрадзісіевіч, Афрадзісіеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Дзіся.  
Руск. Афродісій, укр. Афродісій.  
[Греч. *Aphrodísia* – свята ў гонар Афрадзіты]

**АФРАДЗІТА (Afradzita)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Афроді́та, укр. Афроді́та.  
[Греч. *Aphrodítē* – імя ст.-греч. багіні кахання і прыгажосці]

**АФРЫКАН (Afrykan)** -а, м. Афрыка́навіч, Афрыка́науна.  
Вытворныя: Афрык, Кáна, Афра, Афрыкаша.  
Руск. Африка́н, укр. Африка́н.  
[лац. *africanus* – афрыканскі; афрыканец]  
Імяніны: 13 III, 10 IV, 28 X.

**АХАЗ (Akhaaz)** -а, м. Ахáзвіч, Ахáзаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахáз, укр. Ахáз.

**АХАÍК (Akhaik)** -а, м. Ахáікавіч, Ахáікаўна. Ст. рэдк.

Руск. Ахáік, укр. Ахáік.  
[Греч. *Acháïkos* – ахейскі, грэчаскі]

**АХÁР (Akhar)** -а, м. Ахáравіч, Ахáраўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахáр, укр. Ахáр.

**АХÁРД (Akhard)** -а, м. Ахáрдавіч, Ахáрдаўна.  
Ням. *Achard*, руск. Ахáрд, укр. Ахáрд, франц. *Achard*, *Achart*.  
[Ст.-герм. *aigan* – мець і *hard* – моцны, дужы]

**АХЕМЯНІД (Akhemianid)** -а, м. Ахемянідавіч, Ахемянідаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахеменід, укр. Ахеменід.

**АХІКАМ (Akhikam)** -а, м. Ахікамавіч, Ахікамаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахікам, укр. Ахікам.

**АХІЛ (Akhil)** -а, м. Ахілавіч, Ахілайна.

Вытворныя: Ахілка.  
Англ. *Achilles*, венг., ісп., славац. *Achilles*, іт. *Achille*, *Achilleo*, літ. *Achilas*, *Achilejus*, ням. *Achilles*, *Achilleus*, *Achill*, польск. *Achilles*, руск. Ахілл, славен. *Ahilej*, *Ahil*, укр. Ахіла, франц. *Achille*.  
[Греч. *Achilleus* – імя героя «Іліяды»]

**АХІЛІЙ (Akhili)** -я, м. Ахілевіч, Ахілеўна. Ст. рэдк.

Англ., венг., ісп., славац. *Achilles*, іт. *Achille*, *Achilleo*, літ. *Achilas*, *Achilejus*, ням. *Achilles*, *Achilleus*, *Achill*, польск. *Achilles*, руск. Ахіллій, славен. *Ahilej*, *Ahil*, укр. Ахіллій, франц. *Achille*.  
[Греч. *Achilleus* – імя героя «Іліяды»]

**АХІЛУД (Akhilud)** -а, м. Ахілудавіч, Ахілудаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахілуд, укр. Ахілуд.

**АХІМ (Akhim)** -а, м. Ахімавіч, Ахімавіна. Ст. рэдк.  
Гл. Яхім.  
Руск. Ахім, укр. Єхім.

**АХІМЕЙ (Akhimei)** -я, м. Ахімéевіч, Ахімéеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахімéй, укр. Ахімéй.

**АХІСАМАХ (Akhisamakh)** -а, м. Ахісамáхавіч, Ахісамáхаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахисамáх, укр. Ахисамáх.

**АХІСАР (Akhisar)** -а, м. Ахісáравіч, Ахісáраўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахисáр, укр. Ахисáр.

**АХІЯ (Akhiya)** -и, м. Ахііч, Ахіічна. Ст. рэдк.

Руск. Ахія, укр. Ахія.  
[Ст.-яўр. *'ahiyā* – мой брат Яхве]

**АХІЯН (Akhiyan)** -а, м. Ахія́навіч, Ахія́наўна. Ст. рэдк.  
Руск. Ахія́н, укр. Ахія́н.

**АЦІЙ (Atsi)** -я, м. Аціевіч, Аціеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Ацік, Аця.  
Руск. Аттій, укр. Аттій.  
[Греч. *Attēs* – імя жраца багіні Кібелы]

**АЭЛІТА (Aelita)** -ы, ж.

Вытворныя: Эла, Эля, Ала, Аля.  
Руск. Аэліта, укр. Аеліта.  
[Греч. *aēr* – паветра і *lithos* – камень. Імя ўтворана А. М. Талстым у яго рамане «Аэлита»]

**АЯНДÓР (Ayandor)** -а, м. Аяндóравіч, Аяндóраўна. Ст. рэдк.

Руск. Аендор, укр. Аендор.

## Б

**БАГАЛЕП (Bahalep)** -а, м. Багалéпавіч, Багалéпаўна. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Бáга, Лéпа.

Балг. Боголеп, руск. Боголéп, укр. Боголíп.  
[Ст.-слав. і балг. калька з греч. імя Феапрэлій (*theoprepēs* – дастойны, варты Бога)]

**БАГДÁН (Bahdan)** -а, м. Багдáнавіч, Багдáнаўна. Слав.  
Вядома з XVI ст. як Богдан (1528), Богданец (1540), Богдули (1555), Богданко (1614).

Вытворныя: Багдáнка, Багдáш, Дáна, Дáня, Бóгдзя, Бóга, Бóдзя, Бóгусь.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Багдáн, Бóгдан, Багдáнаў, Багдановіч, Багданéц, Багданкéвіч, Багданчук, Багдáнчык, Багдáчыц, Багдáшáу, Багдáшыч, Багдáшыц, Бáгдзя, Багдáвіч, Багдзéй.

Балг. Богдан, Бого, Божо, Божил, Бото, Бончо, Дан, Данчо, Данко, венг. *Bogdán*, іт., ням., славен. *Bogdan*, літ. *Bogdanus*, польск. *Bogdan*, *Bohdan*, руск. Богдáн, укр. Богдáн, чэш. *Bohdan*.

[Ст.-слав. калька з греч. імя *Theodosios*<*theodotos* – дадзены Богам] Імяніны: 6 II, 19 III, 17 VII, 10, 31 VIII, 2 IX.

**БАГДÁНА (Bahdana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Багдáн. Слав.

Вядома з XVI ст. як Богдана (1558).

Вытворныя: Багдáнка, Дáна, Багдáша, Дáша.

Балг. Богдана, Богданка, Бона, Бонка, Бока, Бoца, Данка, Dana, польск. *Bogданa*, руск. Богдáна, славац., чэш. *Bohdana*, славен. *Bogdanka*, укр. Богдáна.

Імяніны: 6 II, 6 XI.

**БАГУMІЛ (Bahumil)** -а, м. Багумілавіч, Багумілаўна.

Вытворныя: Бóгусь, Бóгуш, Бóгут. Англ. *Bogomile*, балг. *Bogomil*, Бого, Бого, Мілко, Мільо, Мілчо, ісп., іт., славен., франц. *Bogomil*, літ. *Bogumilas*, ням. *Bogumil*, *Gottlieb*, польск. *Bogumil*, руск. Богуміл, славац., чэш. *Bogumil*, укр. Богуміл.

[Ад асноў са значэннем бог, багацце і *mīl*, *mīly*]  
Імяніны: 10 VI.

**БАГУMІЛА (Bahumila)** -ы, ж. I. ж. ад і. Багуміл.

Вядома з XVII ст. як Богумила (1665).

Вытворныя: Багуся, Багуська, Багуна, Багута.

Балг. Богомила, Божка, Мила, Милка, славен. *Bogomila*, ням. *Gottliebe*, польск. *Bogumila*, руск. Богуміла, славац., чэш. *Bohumila*, укр. Богуміла.

Імяніны: 10 VI, 20 XII.

**БАГУСЛАВА (Bahuslava)** -ы, ж. I. ж. ад і. Багуслаў. Слав. рэдк.

Вытворныя: Багуся.

Польск. *Boguslawa*, руск. Богусла́ва, славац., чэш. *Bohuslava*, укр. Богусла́ва.

Імяніны: 29 V.

**БАГУСЛАЎ (Bahuslav)** -ва, м. Багуслававіч, Багуславаўна. Вядома з XV ст. як Богушлав (1541), Богуш (1401).

Вытворныя: Богуш, Богусь, Багусь, Бóкша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Бóгуш, Багуслáўскі, Бóкша. Балг. Богослав, Бого, Боко, Слав, Славчо, Славко, ісп. *Boguslávo*, ням. *Bogislaw*, *Bogislav*, *Boguslaw*, *Boguslav*, польск. *Bogusław*, руск. Богусла́е, славац., чэш. *Bohuslav*, укр. Богусла́в.

[Ад асноў са значэннем бог, багаце і слава]

Імяніны: 29 IV, 18 XII.

**БАГУХВÁЛ (Bahukhval)** -а, м. Багухвалавіч, Багухвáлаўна. Слав. рэдк.

Вядома з XVI ст. як Богухвал (1541), Богуфал (1555), Богуфвал (1555).

Балг. Богохвал, польск. *Boguchwał*, руск. Богухве́ал, укр. Богухе́ал, чэш. *Bohuchval*.

[Ад асноў са значэннем бог, багаце і хвала]

Імяніны: 18 III.

**БАГУХВÁЛА (Bahukhvala)** -ы, ж. I. ж. ад і. Багухвáл.

Польск. *Boguchwala*.

Імяніны: 18 III.

**БАЖЭН (Bazhen)** -а, м. Бажэнавіч, Бажэнаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Бажэй, Бажэн.

Балг. Божан, Божин, Божен, руск. Бажён, укр. Бажэн.

[Параўн. дыял. бажать – вельмі моцна хацець чаго-небудзь, жадаць, баженый – жаданы, мілы]

**БАЖЭНА (Bazhena)** -ы, ж. I. ж. ад і. Бажэн.

Вытворныя: Бажэнка.

Балг. Божана, Божина, Божена, польск., славац., чэш. *Božena*, руск. Божéна, укр. Божéна.

[Пераклад грэч. *Theóρε* – надзвычайная, чароўная, цудоўная]

Імяніны: 13 III.

**БАЗІЛІЯ (Baziliya)** -и, ж. Ст. рэдк.

Руск. Базíлия, укр. Базíлія.

**БАЗЫЛЬ (Bazyly)** -я, м. Базылевіч, Базылеўна.

Вядома з XVI ст. як Базылей (1665), Базилей (1582), Базыли (1664), Базилий (1695), Басюта (1541), Базыль (1728).

Вытворныя: Басюта, Базылік, Базыльчык, Базыльчук, Базылюк. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Бázылеў, Базылёў, Базылéвіч, Базылёнка, Базылік, Базыльчык, Базыльчук, Базылюк.

Англ. *Basil*, балг. *Bazil*, *Bazco*, *Vazul*, *Vászoly*, ісп. *Basilio*, іт. *Basilio*, літ. *Bazilijus*, *Bazyljus*, *Bazilius*, *Bazilius*, *Basil*, польск. *Bazyli*, славац. *Bazil*, *Vasil*, славен. *Vasilij*, *Vaso*, укр. *Vasyl*, франц. *Basile*, чэш. *Bazil*, *Bazileus*.

[Грэч. *basileios* – каралеўскі]

Імяніны: 2 I, 14, 20 V, 14 VI, 1 X.

**БАЛТАЗÁР (Baltazar)** -а, м. Балтазáраўіч, Балтазáраўна.

Вядома з XVI ст. як Балцар (1567), Балцер (1567), Бальтазар (1632).

Вытворныя: Бальцáр, Бáльцíсь, Баль, Бáлец, Балько, Бáлюк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Баль, Бальцéвіч, Бáлцавіч, Балько, Балюк, Бальчóўскі.

Англ. *Balthasar*, венг. *Boldizsár*, *Baltazár*, ісп. *Baltasar*, іт. *Baldassare*, *Baldassarre*, літ. *Baltazaras*, ням. *Balthasar*, польск. *Baltazar*, руск. Балтасáр, славац. *Baltazár*, славен. *Baltežar*, *Baltazar*, франц. *Balthasar*, *Baltazar*, *Balthazar*, чэш. *Baltazar*.

[*Acip. bēl-tas-assar* – каго абараняе Бог; лац. *Balthasar*]

Імяніны: 6 I.

**БАЛТАСÁРЫЙ (Baltasary)** -я, м. Балтасáр'евіч, Балтасáр'еўна.

Гл. Балтазáр.

Руск. Балтасáр, укр. Балтасáр'ї.

**БАЛЬБÍНА (Balbina)** -ы, ж.

Англ., венг., ісп., іт., літ., ням., польск., славен., чэш. *Balbina*, руск. Бальбíна, укр. Бальбíна, франц. *Balbine*.

[лац. *balbus*]

Імяніны: 11, 31 III, 2 XII.

**БАЛЯСЛАВА (Baliaslava)** -ы, ж. I. ж. ад і. Баляслáу.

Вытворныя: Бáлька, Бáлька, Балéсяя.

Балг. Болеслава, Слава, польск. *Bolesława*, руск. Болеслáва, укр. Болеслáва, славац., чэш. *Boleslava*.

Імяніны: 19 VIII.

**БАЛЯСЛАЎ (Baliaslav)** -ва, м. Баляслáвавіч, Баляслáваўна. Слав. рэдк.

Вытворныя: Бóлесь, Бóлюсь, Бóлек.

Англ. *Boleslas*, балг. Болеслав, Слав, Слави, Славчо, Славко, венг. *Boleszló*, *Boleszláv*, ісп., іт. *Boleslao*, літ. *Boleslovas*, *Boleslavas*, *Balys*, *Bolius*, ням. *Boleslaw*, *Boleslav*, польск. *Bolesław*, руск. Болеслáв, славац., славен., чэш. *Boleslav*, укр. Болеслáв, франц. *Boleslas*.

[Ад асноў са значэннем болей, больш і слава]

Імяніны: 19 VIII.

**БАНІФÁТ (Banifat)** -а, м. Баніфáтавіч, Баніфáтаўна.

Гл. Баніфáцый.

Руск. Боніфáт, укр. Боніфáт.

**БАНІФÁЦЫЙ (Banifatsy)** -я, м. Баніфáцьевіч, Баніфáцеўна.

Вядома з XVI ст. як Банифаций (1540), Бонифаци (1695), Бонифацы (1596), Бонис (1558).

Вытворныя: Баніфáт, Баніхвáт, Баніфáцьйка, Бáня, Бáньось, Фáця, Бóніс, Нíхвáт.

Англ. *Boniface*, венг. *Bonifác*, *Bónisz*, ісп. *Bonifacio*, іт. *Bonifacio*, *Bonifazio*, *Fazio*, літ. *Bonifacijus*, *Bonifacas*, ням. *Bonifatius*, *Bonifazijs*, польск. *Bonifacy*, руск. Боніфáтій, Боніфáт, Воніфáтій, славац., чэш. *Bonifáč*, *Bonifacij*, *Bonifac*, укр. Боніфáтій, Боніфáт, Воніфáтій, франц. *Boniface*.

[лац. *Bonifacius*: *bonum* – добро і *facere* – рабіць]

Імяніны: 14 V, 5 VI, 4 IX.

**БАНІФÁЦЫЯ (Banifatsyia)** -и, ж. I. ж. ад і. Баніфáцый.

Польск. *Bonifacja*, славен., *Bonifacija*.

Імяніны: 14 V.

**БАРАМÉЙ (Baramei)** -я, м. Барамéевіч, Барамеёўна. Ст. рэдк.

Руск. Боромéй, укр. Боромій.

**БАРБÁРА (Barbara)** -ы, ж.

Гл. Варвáра.

Вядома з XVI ст. як Барбара (1528).

Вытворныя: Барбáрка, Бáсяя, Бáська.

Англ., венг., ісп., іт., ням., польск., славен. *Barbara*, літ. *Barbora*, *Basė*, славац. *Barbora*, франц. *Barbara*, *Barbe*, чэш. *Barbora*, *Barbara*.

[Грэч. *barbare* – чужаземная]

Імяніны: 4 XII.

**БАРЗАМÍР (Barzamir)** -а, м. Барзамíравіч, Барзамíраўна. Ст. рэдк.

Руск. Борзамíр, укр. Борзамíр.

**БАРТАЛАМЕЙ** (Bartalamei) -я, м.  
Барталамеевич, Барталамеёуна.  
Вядома з XVI ст. як Бартломей (1585), Бартоломей (1663), Балтромей (1528), Болпромей (1528), Балтромеец (1541), Болтр (1558), Болтрук (1597), Бартос (1576), Бартош (1586), Берть (1541), Бертош (1539), Бертьюс (1540), Бальциар (1539), Бутрим (1528), Болтрок (1582), Бортко (1528).  
Вытворныя: Бартош, Бáртак, Балтру́к, Балтру́ш, Балтру́шка, Баўтру́ш, Баўтрым, Бóутрык, Бутрым, Бутраме́й, Бату́ра, Бату́рка, Бату́рчык, Бату́рык, Бартáль, Бартáс, Бартáш, Бартáшык, Бартóшык, Барташу́к, Барту́ш, Барт, Бартко́ Бéрташ.

Бартко, Бартас. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Балтраме́й, Балтрамя́ю́к, Балтры́к, Балтру́ковіч, Балтру́кевіч, Балтрушэ́віч, Балтру́шка, Баўтрушо́б, Баўтру́шка, Баўтру́шкін, Баўтрамо́віч, Баўты́рк, Бутры́м, Бутры́мовіч, Бату́ра, Бату́раў, Бату́рын, Бату́рэвіч, Бату́ронак, Бату́рка, Бату́рык, Бату́рын, Бартале́віч, Бартасе́віч, Бáрташ, Бартóш, Барташэ́віч, Бартáшык, Бартóшык, Барташу́к, Бáртуш, Бартóвіч, Бартkó, Бартке́віч, Бéрташ, Барташэ́ўскі, Батуры́цкі. Англ. *Bartholomew*, балг. *Вартоломей*, венг. *Bertalan*, *Bartal*, *Bartó*, *Bartos*, ісп. *Bartolomeo*, *Bartolome*, іт. *Bartolomeo*, *Bartolo*, *Bortolo*, літ. *Baltramiejus*, *Baltras*, *Baltrus*, ням. *Bartholomäus*,польск. *Bartłomiej*, *Bartosz*, славац. *Bartolomej*, славен. *Bartolomej*, *Bartolj*, укр. *Бартоломій*, франц. *Bartholomé*, *Barthelemey*, чэш. *Bartoloměj*. [Арам. імя *Bar-Tolmai* – сын Талмая] Імяніны: 30 IV, 5 VII, 24 VIII, 3 IX, 11 XI.

**БАРЫҚАДА** (Barykada) -ы, ж. Нов.  
Руск. Баррикада, укр. Баррикада.

**БАРЫС** (Barys) -а, м. Барысавіч, Барысаўна. Слав.

Вядома з XVI ст. як Борис (1528),  
Борыс (1555), Борисец (1582).  
Вытворныя: Барыска, Бóра, Бóня,  
Боб, Бары́сік, Барысóк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Бары́с, Бары́саў, Бары́севіч,  
Барысéнка, Барысéйка, Барысóк,  
Барысавéц, Бóрыс.  
Англ., іт., ням., славац., франц.,  
чэш. *Boris*, балг. Борис, Боро, Бор-  
ко, Боби, Бобан, Боре, польск. *Bo-rys*, венг. *Borisz*, руск. Боры́с, укр.  
Борýс.  
[Скарачэнне імя Барыслай]  
Імяніны: 2 V.

**БАРЫСЛАВА** (Baryslava) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Барыслáу. Слав.  
Балг. Барислава, Борка, Слава,  
руск. Борислáва, укр. Борислáва.

**БАРЫСЛАЎ** (Baryslau) —ва, м. Барыслáвіч, Барыслáваўна. Слав. Вытворныя: Слáва, Барыс. Балг. Борислав, Боро, Борко, Борчо, Слав, Слави, Славчо, Славко, польск. Borysław, Borzysław, russk. Борисла́в, славац. Borislav, укр. Борисла́в, чэш. Borislav, Bořislav. [Ад асноў са значэннем змагаща і слава] [мяніны: 19 VI]

**БАЙН** (*Bayan*) -а, м. Баянавіч,  
Баянаўна. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Бáя, Ян.  
Балг. Боян, Боянчо, Бойко, Бойо,  
Бойчо, Боби, польск., славац. Во-  
յан, руск. Боян, укр. Боян.  
[Ад асноў. са значэннем бой, бойка,  
барацьба; цюрк. *bajan* – багаты ]  
Імяніны: 28 III, 5 IX.

**БАЯНА** (*Bayana*) -ы, ж. I. ж. ад i.  
Байн. Слав. рэдк.  
Балг. *Бояна*, Боянка, Бойка, Боби,  
руск. *Бояна*, укр. *Бояна*.

**БЕÁТА (Beata)** -ы, ж.  
Вытворныя: Беáтка, Ата.  
Англ., ісп., іт., літ., польск., славен.  
*Beata*, венг., славац., чэш. *Beáta*,  
ням. *Beata*, *Beate*, руск. *Беáта*,  
укр. *Беáта*, франц. *Beate*.

[Лац. *beata* – багатая, щаслівая]  
Ім'яніни: 8, 22 III, 8 IV, 6 IX, 16 XII.

**БЕАТРЫ́СА** (Beatrysa) -ы, ж.  
Вытворныя: Беатры́ска, Беáта,  
Бéта.  
Англ., ням. *Beatrice*, *Beatrix*, балг.  
Беатриса, Беатриска, венг. *Beat-  
rix*, *Bolda*, ит. *Beatrice*, *Bice*, исп. *Be-  
atriz*, літ. *Beatričė*, *Beatrisa*, польск.  
Beatrycza, руск. Беатри́са, слава-  
цац. *Beatrica*, славен. *Beatričē*,  
*Beatrika*, укр. Беатри́са, франц.  
*Beatrice*, *Béatrix*, чэш. *Beatrice*.  
[Лац. *beata* – бағатая, шчасливая]  
[МЯНІНЫ: 29 VII.]

**БЕГУÁЙ** (*Behuai*) -я, м. Бегуáевіч,  
Бегуáеуна. Ст. редк.  
Руск. *Бегуáй*, укр. *Бегуáй*.

**БЕНВЯНУТ** (*Benvianut*) -а, м.  
Бенвянутавіч, Бенвянутаўна. Ст.  
рэдк.  
Іт., ням. *Benvenuto*, польск. *Bew-  
wenut*, руск. *Бенвенут*, укр. *Бен-  
венут*.  
[Лац. *bene* – добра і *venire* – прый-  
сці, надысці]  
Імяніны: 22 III.

**БЕНВЯНУТА** (Benvianuta) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Бенвянут. Ст. рэдк.  
Руск. *Бенвенута*, укр. *Бенве-  
нута*.

**БЕНЯДЗІКТ** (Beniadzikt) -а, м.  
Бенядзікта́віч, Бенядзі́ктаўна.  
Вядома з XVI ст. як Бенедикт (1528),  
Бенедыкт (1558), Бенко (1599),  
Бенюк (1585), Бенаш (1555), Бе-  
неш (1539), Беняш (1567), Бенюль  
(1585), Бенчко (1567).

(1553), Венкъ (1567).  
Вытворныя: Банздык, Банаш,  
Банадыс, Бенадыс.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Бенедзіктовіч, Бенедычук, Бенда,  
Бэнда, Біндзя, Бéндзеу, Бяндала,  
Бяндалаў, Беніцэвіч, Бяндзелік,  
Бенька, Бянькó, Бянькóу, Бенеш,  
Беняш, Бянасік, Банадысеу, Бана-  
дysёу, Бандысеу, Банадысенка,  
Банд, Бандзік, Бандзікау, Бандык,  
Бандыка. Бандзюк, Баніцэвіч.

Бандзюш, Бань, Банько, Банель,  
Баньківські, Бянечкі, Бенські, Ба-  
нечкі.

Англ. *Benedict, Bennet*, венг. *Benedek, Bene*, исп. *Benedicto, Benito*, ит. *Benedetto, Bettino*, літ. *Benediktas*, *Benys, Benas, Benis*, ням., чеш. *Benedikt*, польск. *Benedykt*, руск. *Венедикт*, *Бенедикт*, славац. *Benedik*, *Benedik*, славен. *Benedikt, Benedik*, укр. *Венедікт*, *Бенедікт*, франц. *Bénédikt, Benoît*.

[Лац. *benedictus* – благословен-  
ні, щасливів]   
Ім'яніни: 12 I, 12 II, 21, 31 III, 16 IV,  
11 VII, 13 XI.

**БЕНЯДЗІКТА** (Beniadzikta) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Бенядзікт.

Англ. *Benedicta*, *Benita*, венг. *Benedikta*, *Benáta*, *Benedetta*, исп. *Benedicta*, *Benita*, ит. *Benedetta*, *Betta*, літ., ням., славац., чэш. *Benedikta*, польск. *Benedykta*, руск. *Бенедикта*, *Бенедикта*, *Бенедикта*, славен. *Benedikta*, *Benedika*, укр. *Бенедикта*, *Бенедикта*, франц. *Benoîte*.  
Ім'яніни: 6 V. 2 VII.

**БÉРТА (Berta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Бéта, Бéця.  
Англ. *Bertha*, балг. *Берта*, венг.,  
исп., ит., літ., славац., славен. *Berta*,  
нем., чеш. *Berta*, *Bertha*, руск.  
*Бéрта*, укр. *Бéрта*, франц. *Berte*,  
*Berthe*.  
[Ст.-герм. *berth* – бліск, пышнасць,  
раскош].

**БІБІЯНА (Bibiyana)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
 Англ. Viviana, Vivian, Vivien, Vi-  
 evenne, балг. Бибиана, венг.  
*Bibiána*, Bibjana, Vivijana, ісп. Bi-  
 biana, Viviana, іт. Bibiana, Vibiana,  
 літ. Vibijoné, Viviana, Vivien, ням.  
 Bibiana, Viviane, Viviana, польск.  
 Bibiana, Wiwiana, руск. Бибиана,  
 славац. Bibiána, славен. Bibija-  
 na, укр. Бибијана, франц. Bibiane,  
 чаш. Bibiana.

[Лац. *vivus*, *vivus* – поўны жыцця]  
Імяніны: 9 III, 2 XII.

**БІРУТА (Biruta)** -ы, ж.  
Літ. *Birute*, руск. *Бирута*, укр. *Бирута*.  
[Літ. *berti* – съпаць ці *bor* – валь-  
цеваць]  
Імяніны: 24 XI.

**БІСЕКТРЫ́СА (Bisektrysa)** -ы, ж.  
Нов.  
Руск. *Биссектрýса*, укр. *Бисек-  
трýса*.

**БЛАГАСЛА́Ў (Blahaslau)** -ва, м.  
Благаслáвіч, Благаслáваўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Слáва, Благаслáўка.  
Балг. *Благослав*, руск. *Благослáв*,  
укр. *Благослáв*.  
[Ад асноў са значэннем благо, да-  
бро і слава]

**БЛАЖЭЙ (Blazhei)** -я, м. Блажэвіч,  
Блажэўна.  
Вытворныя: Блáжко.  
Утвораныя прозвішчы ад гэтага імя:  
Блажэвіч, Блажковіч, Блажкóўскі.  
Англ. *Blase*, *Blaise*, *Blaze*, *Blayne*,  
балг. *Блаже*, *Блажо*, *Благой*, *Бла-  
гойчо*, венг. *Balázs*, ісп. *Blas*, *Blas-  
co*, іт. *Biagio*, літ. *Blažiejuš*, *Blazys*,  
ням. *Blasius*, польск. *Blażej*, руск.  
*Vlas*, *Vláscii*, славац. *Blazej*, слав-  
ен. *Blaz*, укр. *Vlas*, *Ulás*, *Vláci*,  
франц. *Blais*, *Blaise*, чеш. *Blazej*.  
[Грэч. *blasios* – прости, грубы]  
Імяніны: 3 II, 29 XI.

**БÓЛДЫР (Boldyr)** -а, м. Бólды-  
равіч, Бólдыраўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Бólдырь*, укр. *Бólдырь*.

**БРАНІСЛА́ВА (Branislava)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Браніслáў. Слав.  
Вытворныя: Брónя, Брónька,  
Слáва.  
Балг. *Бранислава*, Славка, літ. *Bri-  
nislava*, польск. *Bronisława*, руск.  
*Бронислáва*, славац. *Branislava*,  
*Bronislava*, славен. *Branislava*,  
*Branka*, укр. *Броніслáва*, чеш. *Bri-  
nislava*, *Branislava*.  
Імяніны: 1 IX.

**БРАНІСЛА́Ў (Branislau)** -ва, м. Бра-  
ніслáвіч, Браніслáваўна. Слав.

Вытворныя: Брónіс, Брónіюк,  
Слáва.  
Балг. *Бранислав*, *Бранко*, *Бран-  
чо*, *Бранью*, *Бран*, Слав, Слави,  
Славчо, Славко, ісп., іт. *Bronislao*,  
літ. *Bronislovas*, *Bronius*, *Bronys*,  
ням. *Bronislaw*, *Bronislav*, польск.  
*Bronisław*, руск. *Бронислáв*, слава-  
ц., славен. *Bronislav*, укр. *Броні-  
слáв*, франц. *Bronislas*, чеш. *Broni-  
slav*, *Bronislav*.  
[Ад асноў са значэннем бараніць,  
ахоўваць і слава]  
Імяніны: 1 IX.

**БРАЦІСЛА́ВА (Bratsislava)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Браціслáў. Слав.  
Балг. *Братислава*, руск. *Брати-  
слáва*, укр. *Братіслáва*.

**БРАЦІСЛА́Ў (Bratsislau)** -ва, м.  
Браціслáвіч, Браціслáваўна.  
Слав.  
Вытворныя: Слáва, Брáця.  
Балг. *Братислав*, руск. *Брати-  
слáв*, укр. *Братіслáв*.  
[Ад асноў са значэннем браці,  
змагаца і слава]  
Імяніны: 25 I, 30 V.

**БРАЧЫСЛА́ВА (Brachyslau)** -ва, м.  
Брачыслáвіч, Брачыслáваўна.  
Слав. рэдк.  
Вытворныя: Брáча, Слáва.  
Балг. *Братислае*, руск. *Брячислáв*.  
[Ад асноў са значэннем брачы,  
брзгаць і слава]

**БРУНА (Bruna)** -ы, ж. Брúнавіч,  
Брунаўна.

Англ., ісп., іт., ням., славац., слав-  
ен., чеш. *Bruno*, балг. *Бруно*,  
венг. *Brúnó*, літ. *Brunonas*, польск.  
*Bruno*, *Brunon*, руск. *Бруно*, укр.  
*Бруно*, франц. *Bruno*, *Brunon*.  
[Ням. *bruno* – загарэлы, смуглы]  
Імяніны: 9 III, 6 X.

**БРЫГІДА (Bryhida)** -ы, ж.  
Вытворныя: Брыгідка.  
Англ. *Briget*, *Brigid*, балг. *Бри-  
гита*, венг. *Brigitta*, *Gitta*, ісп., іт.  
*Brigida*, літ. *Brigita*, *Brigylta*, *Brigé*,  
ням. *Brigitte*, *Brigitta*, *Gitta*, польск.

*Brygida*, руск. *Бригіда*, славац.,  
славен., чеш. *Brigita*, укр. *Бригіда*,  
франц. *Brigitte*.

[Ням. *Brigitta* <ст.-ірл. *brigh* – сіла,  
*brigit* – моцная, дужая]  
Імяніны: 1 II, 23 VII.

**БУДÁЙ (Budai)** -я, м. Будáевіч,  
Будáеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Будай*, укр. *Будай*.

**БУДЗІМІР (Budzimir)** -а, м. Будзі-  
міравіч, Будзіміраўна. Слав.  
Вытворныя: Дзіма, Бúдзя, Мірык.  
Балг. *Будимир*, *Будим*, *Буда*, *Бу-  
дьо*, *Мирко*, *Мирчо*, *Мирьо*, польск.  
*Budzimir*, руск. *Будимір*, славац.,  
чеш. *Budimír*, укр. *Будимір*.  
[Ад асноў са значэннем будзі, буд-  
зіць і мір]

Імяніны: 16 III.

**БУДЗІСЛА́ВА (Budzislava)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Будзіслáў.  
Балг. *Будислава*, польск. *Budzi-  
slawa*.  
Імяніны: 2 XII.

**БУДЗІСЛА́Ў (Budzislau)** -ва, м.  
Будзіслáвіч, Будзіслáваўна.  
Слав.  
Балг. *Будислав*, *Буда*, *Будьо*, *Бу-  
дин*, Слав, Слави, Славчо, Слав-  
ко, польск. *Budzisław*, славац.,  
чеш. *Budislav*.  
[Ад асноў са значэннем будзі, буд-  
зіць і слава]  
Імяніны: 2 XII.

**БЭЛА (Bela)** -ы, ж.  
Вытворныя: Бéлка.  
Балг. *Бела*, *Белла*, руск. *Бéлла*,  
укр. *Бéлла*.  
[Лац. *bella* – прыгожая]

**БЯКІР (Biakir)** -а, м. Бякіравіч,  
Бякіраўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Бекір*.

**БЯНІГН (Bianihن)** -а, м. Бянігнавіч,  
Бянігнаўна. Ст. рэдк.  
Венг. *Benignusz*, *Kegyes*, ісп., іт.  
*Benigno*, літ. *Benignas*, ням.,  
польск. *Benignus*, руск. *Бенігн*,

укр. *Бенігн*, франц. *Benigne*,  
*Béline*, *Benin*.  
Імяніны: 20 VI.

**БЯНІГНА (Bianihna)** -ы, ж.  
Англ., ісп., іт., ням., польск., слава-  
ц., чеш. *Benigna*, венг. *Benigna*,  
*Benina*, *Kegyes*, літ. *Benigna*, *Be-  
lupna*, руск. *Бенігна*, укр. *Бенігна*,  
франц. *Benigne*, *Béline*.  
Імяніны: 20 VI.

**БЯРНАДЗІЙ (Biarnadzi)** -я, м.  
Бярна́дзе́віч, Бярна́дзе́ўна.  
Вытворныя: Барнáт, Барнáсь.  
Руск. *Бернáдий*, укр. *Бернáдій*.

**БЯРНАРД (Biarnard)** -а, м. Бяр-  
нáрдавіч, Бярнáрдаўна.  
Выдома з XVI ст. як Бернат (1528).  
Вытворныя: *Бярнáд*, *Барнáт*,  
Барнáт.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: *Бярнáцкі*, *Бернатóвіч*, *Бéрнад*,  
*Бéрнат*, *Барнáцкі*.

Англ. *Bernard*, *Bárnard*, венг. *Bernát*,  
ісп., іт. *Bernardo*, літ. *Bernardas*,  
ням. *Bernhard*, *Bernard*, *Bernd*,  
польск. *Bernard*, руск. *Бернáрд*,  
славац., славен., франц., чеш.  
*Bernard*, укр. *Бернáрд*.  
[Ст.-герм. *Bernhard*: *ber* – мядз-  
ведз і *hard* – моцны, дужы]  
Імяніны: 20 V, 15 VI, 2 VII, 4 XII.

**БЯРНАРДА (Biarnarda)** -ы, ж. І. ж.  
ад і. Бярнáрд.  
Англ., венг., іт., славац., чеш. *Ber-  
narda*, ням. *Bernharde*, *Bernharda*,  
польск. *Bernarda*, руск. *Бернáрда*,  
славен. *Bernardka*.  
Імяніны: 16 IV, 20 V.

**БЯССОН (Biasson)** -а, м. Бяссó-  
навіч, Бяссóнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Бессон*, укр. *Бессон*.

## B

**ВАВІЛА (Vavila)** -ы, м. Вавілавіч,  
Вавілаўна.

Вытворныя: Вавула, Вавуля, Вавуся, Вавутка, Вавойша, Бава, Біля.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Вавілаў, Вавула, Вавуткін, Вавойша.  
Руск. Вавула, укр. Вавуло, Ваву́л, Аву́ло, франц. Babylas, Babes.  
[Греч. *Babyla*]  
Імяніны: 24 I, 4 IX.

**ВАГАТАЙ** (*Bahatai*) -я, м. Вагатайевіч, Вагатеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Vagatay*, укр. *Vagatay*.

**ВАДЗІМ** (*Vadzim*) -а, м. Вадзімавіч, Вадзімаўна.  
Вытворныя: Вадзік, Дзіма, Вадзімка, Вадзіуша.  
Руск. *Vadym*, укр. *Vadym*.  
[Ст.-руск. *vaditi* – адвінавачваць, нагаворваць ці скарочаная форма слав. імя *Vadimir*]  
Імяніны: 9 IV.

**ВАЙСЛАВА** (*Vaislava*) -ы, ж. I. ж. ад i. Вайслáу. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Вайслáука, Слáва.  
Балг. *Boislaeva*, польск. *Wojsława*, руск. *Boisláva*, укр. *Boisláva*, чэш. *Vojslava*.  
Імяніны: 26 I, 5 III.

**ВАЙСЛАЎ** (*Vaislau*) -ва, м. Вайслáвіч, Вайслáвайна. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Вайслáука, Слáва.  
Балг. *Boislaw*, *Vaislav*, *Bato*, *Voičko*, Слав, Слави, Славчо, Славко, польск. *Wojsław*, руск. *Boisláv*, укр. *Boisláv*, чэш. *Vojislav*, *Vojislav*.  
[Ад асноў са значэннем ваяваць і слава]  
Імяніны: 26 I, 5 III, 8 X.

**ВАКУЛА** (*Vakula*) -ы, м. Ваку́лавіч, Ваку́лаўна  
Гл. Ву́кол.  
Выдома з XVI ст. як Вакула (1577), Вокула (1528).  
Вытворныя: Вакульчык, Вакулюк, Вікуля, Вікуха.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Вакула, Ваку́ліч, Вакульчык, Вакулюк.

Руск. *Vakúla*, *Vikúl*, *Vikúla*, укр. *Vakúla*.  
[Греч. *boukolos* – пастух]  
Імяніны: 6 II.

**ВАКХ** (*Vakkh*) -а, м. Вáкхавіч, Вáкхайна.  
Вытворныя: Báka, Вакáня.  
Руск. *Vakkh*, укр. *Vakkh*.  
[Греч. *Bakchos* – імя бога віна і вінаробства]

**ВАЛЕНСІЯ** (*Valensiya*) -і, ж.  
Вытворныя: Bália, Léся, Lénia.  
Руск. *Valénsiya*, укр. *Valénsia*.  
[Лац. *valens*, *valentis* – здаровая, моцная, дужая]

**ВАЛЕНТА** (*Valenta*) -ы, м. Валéнтаўвіч, Валéнтаўна.  
Гл. Валéнцій.  
Выдома з XVI ст. як Валента (1558), Валентый (1589), Валентий (1576), Валентей (1558), Валент (1528), Валько (1591), Валюк (1585), Вапис (1585), Валюта (1567).

Вытворныя: Bália, Válюсь, Báka, Válubla, Válék.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Валéнта, Валюсюк.  
Венг. *Bálint*, іт. *Valente*, літ. *Valent*, *Tine*, руск. *Valént*, укр. *Valént*.  
[Лац. *valens*, *valentis* – здаровы, дужы]  
Імяніны: 14 II.

**ВАЛЕНЦІЙ** (*Valentsi*) -я, м. Валéнцье-віч, Валéнцьеўна.  
Выдомы з XVI ст. як Валентий (1576), Валентей (1558).  
Вытворныя: Bália, Lénia, Bánya, Válenta.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Валéнцін, Валéнцеў, Валéнцейка.  
Руск. *Valéntij*, укр. *Valéntij*.  
[Лац. *valens*, *valentis* – здаровы, дужы]  
Імяніны: 14 II.

**ВАЛЕРЫЙ** (*Valery*) -я, м. Валéр'е-віч, Валéр'eўна.  
Вытворныя: Валéра, Léra, Bália, Léruha, Váleryk.

Балг. *Valéri*, *Valerij*, *Válér*, Валчо, венг. *Valér*, ісп., іт. *Valerio*, літ. *Valerijus*, *Valeras*, ням. *Valerius*, польск. *Walery*, руск. Валéрій, славен. *Valerij*, славац. *Valér*, укр. *Valéri*, франц. *Valére*.  
[Лац. *valere* – быць дужым, здаровы]  
Імяніны: 29 I, 14 IV, 15 XII.

**ВАЛЕРЫЯ** (*Valeryia*) -і, ж. I. ж. ад i. Валéрый.

Вытворныя: Bália, Léra, Валéрка, Валюся, Любся, Любська.  
Англ. *Valerie*, *Valeria*, *Valery*, балг. *Valerija*, *Valia*, *Valka*, венг. *Valéria*, ісп., іт. *Valeria*, літ. *Valerija*, ням. *Valerie*, *Valeria*, польск. *Waleria*, руск. Валéрия, славен. *Valerija*, *Valerjana*, укр. Валéрия, франц. *Valérie*, чэш. *Valérie*, *Valerie*.  
Імяніны: 29 IV, 5 VI, 8 X, 9 XII.

**ВАЛЬГІНА** (*Valhina*) -ы, ж.

Вытворныя: Bália, Iña.  
Руск. *Válgyina*, укр. *Válgyina*.

**ВАЛЬДЭМАР** (*Valdemar*) -а, м. Вальдэмáравіч, Вальдэмáраўна.  
Вытворныя: Вáльдак, Вальдэчак, Вáльдусь.

Англ., славац., славен., франц., чэш. *Valdemar*, венг. *Valdemár*, ісп., іт. *Valdemaro*, літ. *Voldemaras*, ням. *Waldemar*, *Woldemar*, польск. *Waldemar*, руск. Вальдемáр, укр. Вальдемáр.  
[Ст.-герм. *waltan* – царстваваць, панаўваць і *mar* – слынны, вядомы]  
Імяніны: 5 V, 11 XI.

**ВАЛЬФРЫД** (*Valfryd*) -а, м. Вальфрыдаўвіч, Вальфрыдаўна.  
Руск. *Vólfryd*, укр. *Vólfryd*.

**ВАЛЯНЦІН** (*Valiantsin*) -а, м. Валéянцінавіч, Валянецінаўна.  
Выдома з XVI ст. як Валентын (1540).

Вытворныя: Bália, Bálík, Léancík, Bólесь.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Валянецінай.

Англ. *Valentine*, балг. Валентин, Вальо, Валчо, венг. *Bálint*, *Valentín*, ісп., ням., славац., франц. *Valentin*, іт. *Valentino*, *Valente*, літ. *Valentinas*, *Valentas*, польск. *Walenty*, руск. Валентын, славен. *Valentin*, *Valent*, *Tine*, укр. Валентын, чэш. *Valentýn*, *Valentin*.  
[Лац. *valens*, *valentis* – здаровы, дужы]  
Імяніны: 14 II.

**ВАЛЯНЦІНА** (*Valiantsina*) -ы, ж. I. ж. ад i. Валянецін.

Вытворныя: Bália, Валéна, Валюня, Валюся, Валюша, Ціна.  
Англ., ісп., ням. *Valentine*, *Valentina*, балг. Валентина, *Valia*, *Valka*, венг. *Valéria*, іт. *Valentina*, польск. *Walentyna*, руск. Валентына, славен. *Valentina*, чэш. *Valentýna*, *Valentina*.  
Імяніны: 25 VII.

**ВАЛЯР'ЯН** (*Valiaryan*) -а, м. Валяр'янавіч, Валяр'янаўна.

Выдома з XVI ст. як Валерian (1658), Валериян (1580), Валеріянъ (1586), Валерьян (1677), Валерьян (1540).

Вытворныя: Валюк, Валюсь, Валéрак.  
Англ. *Valerian*, венг., славац., чэш. *Valerián*, ісп., іт. *Valeriano*, літ. *Valerijonas*, *Valius*, ням. *Valerian*, *Valerianus*, польск. *Walerian*, руск. Валеріян, укр. Валеріян, Валеріанъ. [Лац. *valere* – быць дужым, здаровы]  
Імяніны: 29 I, 14 IV.

**ВАНДА** (*Vanda*) -ы, ж.

Вытворныя: Вáндачка, Bána, Bándzia.  
Англ. *Wanda*, *Wenda*, *Wendy*, балг. *Wanda*, *Wando*, венг. *Wendt*, ісп., іт., славац., славен., чэш. *Wanda*, *Wanda*, укр. Вáнда, франц. *Wanda*, *Vanda*.  
[Польск. *Wanda*]  
Імяніны: 23 VI.

**ВАНІФÁЦІЙ** (*Vanifatsy*) -я, м. Ваніфáцьевіч, Ваніфáцьеўна. Гл. Баніфáцій. Вытворнія: Вáня, Фáця, Ваніфáцейка. Руск. Воніфáтій, укр. Воніфáтій. [Лац. *bonum* – добро і *facere* – рою] Імяніны: 19 XII.

**ВАНХІЯС** (*Vankhiyas*) -а, м. Ванхі́савіч, Ванхі́саўна. Ст. рэдк. Руск. Ванху́ас, укр. Ванхі́ас.

**ВÁПТАС** (*Vaptas*) -а, м. Вáптасавіч, Вáптасаўна. Ст. рэдк. Руск. Ваптóс, укр. Ваптóс. [Греч. *baptos* – кръніца; *baptō* – акунаць, апускацы]

**ВАРАДÁТ** (*Varadat*) -а, м. Варадáтавіч, Варадáтаўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Варáт, Дáта, Радáт. Руск. Вара́дат, укр. Вара́дат. [Арабск. і перс. *wāradāt* – імпартнáя тавары, даходы]

**ВАРАК** (*Varak*) -а, м. Варáкавіч, Варáкаўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Варáка, Варакúш. Руск. Варáк, укр. Варáк.

**ВАРАХІЙ** (*Varakhii*) -я, м. Варахіевіч, Варахіеўна. Ст. рэдк. Руск. Варахій, укр. Варахій. [Ст.-яўр. *bārāk'ēl* – Бог благаславіў]

**ВАРАХІСІЙ** (*Varakhisi*) -я, м. Варахісіевіч, Варахісіеўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Варахісій. Руск. Варахісій, укр. Варахісій. [Ст.-яўр. *bārāk'ēl* – Бог благаславіў]

**ВАРВÁР** (*Varvar*) -а, м. Варвáравіч, Варвáраўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Вárка, Вáрва. Руск. Варвáр, укр. Варвáр. [Греч. *barbaros* – іншаземны]

**ВАРВÁРА** (*Varvara*) -ы, ж. I. ж. ад i. Варвáр. Гл. Барбáра.

Вядома з XVI ст. як Варка (1539), Вариша (1558), Варуша (1578). Вытворнія: Вáра, Вárка, Варúша, Варúся, Варúха, Варúта. Балг. *Varevara*, *Varya*, *Varka*, руск. *Varevára*, укр. *Varevára*. Імяніны: 4 XII.

**ВАРКОС** (*Varkos*) -а, м. Варкóсавіч, Варкóсаўна. Ст. рэдк. Руск. Варкóс, укр. Варкóс.

**ВАРЛАÁМ** (*Varlaam*) -а, м. Варлаáмавіч, Варлаáмаўна. Гл. Варлám. Вытворнія: Варлаáмка, Варлám, Laám. Руск. Варлаáм, укр. Варлám, Orlám. Імяніны: 28 IX, 6, 19 XI.

**ВАРЛÁМ** (*Varlam*) -а, м. Варлáмавіч, Варлáмаўна. Вытворнія: Варлáмка, Варлáха, Варлáта, Láма, Варúх. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Варлám, Варлáмаў, Варламéня, Варламéнақ. Руск. Варлám, укр. Варлám, Orlám. [Халдз. *bar* – сын і *lahama* – мажнасць, сытасць] Імяніны: 28 IX, 6, 19 XI.

**ВАРЛÁМПІЙ** (*Varlampi*) -я, м. Варлáмпіевіч, Варлáмпіеўна. Вытворнія: Варлám, Варлáмка. Руск. Варлáмпий, укр. Варлáмпій.

**ВАРЛÉН** (*Varlen*) -а, м. Варлéнавіч, Варлéнаўна. Руск. Варлéн, укр. Варлéн.

**ВАРНÁВА** (*Varnava*) -ы, м. Варнáвавіч, Варнáваўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Вárва, Варáука, Варнéль, Варнэль, Варнó, Вáра, Háva. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Варáва, Варáвін, Варáука, Варнéль, Варнэль, Варнó. Англ. *Barnaby*, *Barnabas*, венг. *Barnabás*, *Barna*, *Balió*, ісл. *Barnabe*, *Bernabe*, іт., славен. *Barnaba*,

літ., ням. *Barnabas*, польск. *Barnaba*, руск. Варнáва, славац., чэш. *Barnabáš*, укр. Варнáва, франц. *Barnabé*.

[Грам. *bar* – сын і *naba* – прарок; лац. *Barnabas*] Імяніны: 11, 16 VI.

**ВАРСÁВА** (*Varsava*) -ы, ж. Варсáвавіч, Варсáваўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Варсáўка, Bápca, Cáva.

Руск. Варсáва, укр. Варсáва. [Грам. *bar* – сын і грэч. *Saboi* – сабы, народ з Фрыгії] Імяніны: 4 I.

**ВАРСАМÍТ** (*Varsamit*) -а, м. Варсамítавіч, Варсамítаўна. Ст. рэдк. Руск. Варсамít, укр. Варсамít.

**ВАРСАНÓФІЙ** (*Varsanofi*) -я, м. Варсанóфіевіч, Варсанóфіеўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Bápca, Cánya, Санóфіка, Санóфа, Bápca. Руск. Варсонóфій, укр. Варсонóфій. Імяніны: 29 II, 2 III, 11 IV, 4 IX.

**ВАРСИМÉЙ** (*Varsimei*) -я, м. Варсиméевіч, Варсіméеўна. Ст. рэдк. Руск. Варсіméй, укр. Варсіméй.

**ВАРУЛ** (*Varul*) -а, м. Вару́лавіч, Вару́лаўна. Ст. рэдк. Вытворнія: Bápca, Вару́лка. Руск. Вару́л, укр. Вару́л. [Ст.-яўр. ці арам. *barul* – сын (Бога)]

**ВАРУХ** (*Varukh*) -а, м. Вару́хавіч, Вару́хаўна. Ст. рэдк. Руск. Вару́х, укр. Вару́х. [Ст.-яўр. імя *Bārūk* – благаслаўёны] Імяніны: 28 IX.

**ВАРФАЛАМЕЙ** (*Varfalamei*) -я м. Варфаламéевіч, Варфаламéеўна. Гл. Бартапамéй. Вядома з XVI ст. як Верхомей (1576), Вархлом (1746).

Вытворнія: Варфаламéйка, Варфаломéка, Bápfa, Вархаламéй, Вахрám.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Варфаламéеў, Вахрамéеў, Вахромéй, Вахрамéня.

Руск. Варфоломéй, укр. Варфоломéй.

[Грам. імя *Bar-Talmai* – сын Талмáя] Імяніны: 11, 30 VI, 25 VIII.

**ВАРЫПСÁЎ** (*Varypsau*) -ва, м. Варыпсáвавіч, Варыпсáваўна. Ст. рэдк.

Руск. Варипсáв, укр. Варипсáв. [Грам. *bar* – сын і грэч. *Ipsosins* – горад з Фрыгії]

**ВАС** (*Vas*) -а, м. Bácavіч, Bácayна. Ст. рэдк. Вытворнія: Bácay, Bácaya.

Руск. Bacc, укр. Bacc.

**ВÁCA** (*Vasa*) -ы, ж. Вытворнія: Básachka, Báska, Basciota, Basciosa, Ácsa. Руск. Bácca, укр. Bácca. [Греч. *Bësa*, *Bëssa* – Беса] Імяніны: 19 III, 16 IV, 21 VIII.

**ВАСІЛІД** (*Vasilid*) -а, м. Васілідаўвіч, Васілідаўна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Васілідка, Bácya, Basciota.

Руск. Василíд, укр. Василíд. [Греч. *basileidēs* – царэвіч] Імяніны: 20 I, 1 IV, 23 XII.

**ВАСІЛІДА** (*Vasilida*) -ы, ж. I. ж. ад i. Васілід. Ст. рэдк. Вытворнія: Bácya, Васілідка. Руск. Василída, укр. Василіda.

**ВАСІЛІЙ** (*Vasili*) -я, м. Васільевіч, Васільеўна. Гл. Васіль.

Балг. Василий, *Vasili*, руск. Васíлий, укр. Vasíly.

[Греч. *basileus* – цар] Імяніны: 1, 30 I, 10, 29 II, 4, 7, 22, 23, 26 III, 12, 26, 29, 30 IV, 21 V, 8, 30 VI, 3, 6, 10, 15 VII, 2, 11 VIII, 28 IX, 28 XI.



Вытворныя: Вéня, Béna, Вянюрык, Вянусік, Міня.  
Англ., ісп., ням., славац., славен., чэш. *Benjámin*, балг. *Вениамин*, *Венямин*, венг. *Benjámin*, *Béni*, *Benő*, іт. *Beniamino*, *Mino*, літ. *Benjáminas*, польск. *Beniamin*, руск. *Вениамин*, укр. *Веніамін*.  
[Ст.-яўр. *ben-jamín* – сын (правай рукі); любімы сын]  
Імяніны: 31 III, 19 XII.

**ВЕНЯДЗІКТ (Veniadzikt)** -а, м. Венядзіктавіч, Венядзіктаўна. Гл. Бенядзікт.  
Вядома з XVI ст. як Венедыкт (1726), Венцек (1565).  
Вытворныя: Вéня, Béna.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Венядзіктаў, Венедзіктоўбіч.  
Руск. *Венедыкт*, укр. *Венедыкт*.  
Імяніны: 12 I, 12 II, 21, 31 III, 16 IV, 11 VII, 13 XI.

**ВЕНЯДЗІКТА (Veniadzikta)** -ы, ж. I. ж. ад і. Венядзікт.  
Вытворныя: Вéня, Dzíkta.  
Балг. *Венедикта*, руск. *Венедыкта*, укр. *Венедыкта*.  
Імяніны: 6 V, 2 VII.

**ВЕНЯДЗІМ (Veniadzim)** -а, м. Венядзімавіч, Венядзімаўна.  
Вытворныя: Вéня, Dzíma.  
Руск. *Венедым*, укр. *Венедим*.  
[Лац. *Venedī* – венеды]

**ВЕНЯНОН (Venianon)** -а, м. Венянонавіч, Венянонаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Вéня, Нона.  
Руск. *Вененон*, укр. *Вененон*.

**ВЕНЯРÁНДА (Veniaranda)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Вéня, Вянéra, Áda.  
Іт. *Veneranda*, руск. *Венеранда*, укр. *Венеранда*.  
[Лац. *veneranda* – паважаная]

**ВÉРА (Vera)** -ы, ж.  
Вытворныя: Вéрка, Bérecha, Веруна, Веруся, Веруша.  
Англ. *Faith*, *Fay*, балг. *Вера*, *Яра*, *Верка*, венг. *Fidesz*, ісп. *Fe*, іт. *Vera*, літ. *Fidė*, ням. *Fides*, руск.

*Béra*, славац. *Viera*, *Vieroslava*, славен. *Verá*, укр. *Bíra*, франц. *Foi*, чэш. *Véra*.  
[Калька з грэч. *pistis* – вера]  
Імяніны: 17 IX.

**ВЕРАНІК (Veranik)** -а, м. Веранікавіч, Веранікаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Вéрык, Ník.  
Руск. *Веронік*, укр. *Веронік*.  
[Грэч. *rhegō* – несці і *nikē* – перамога]

**ВЕРАНІКА (Veranika)** -і, ж. I. ж. ад і. Веранік.  
Вядома з XVIII ст. як Вероника (1704).  
Вытворныя: Вéра, Níka, Веранічка, Bíka, Bíčka.  
Англ., ісп., іт. *Veronica*, балг. *Вероника*, венг. *Veronika*, *Veron*, *Véra*, літ. *Veronika*, *Veré*, ням., славац., славен., чэш. *Veronika*, руск. *Вероніка*, укр. *Вероніка*, франц. *Véronique*.  
Імяніны: 13 I, 4 II, 17 V, 9 VII.

**ВЕРАНІЯ (Veraniya)** -і, ж.  
Вытворныя: Béra, Верáня, Веру́ся, Веруня.  
Руск. *Вербния*, укр. *Вербнія*.  
Імяніны: 5 X.

**ВЕРАЦЫЯН (Veratsyian)** -а, м. Верацияновіч, Варацыянаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Béra, Béryk, Raцыяն.  
Руск. *Вероциан*, укр. *Вероциан*.

**ВЕРК (Verk)** -а, м. Вéркавіч, Bérkavica. Ст. рэдк.  
Вядома з XVIII ст. як Веркей (1769).  
Вытворныя: Béra, Béryk, Bárkéj. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Bérkín, Bárkóvich, Bárkéey, Bárkóvski.  
Руск. *Верк*, укр. *Верк*.

**ВÉСТА (Vesta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Béta, Béstachka.  
Англ. *Vesta*, руск. *Веста*, укр. *Bésta*.  
[Лац. *Vesta* <грэч. *hestia* – хатні ачаг].

**ВЕСЯЛІН (Vesialin)** -а, м. Весялінавіч, Весялінаўна. Ст. рэдк.  
Балг. *Веселин*, *Весел*, *Веско*, *Весо*, *Веço*, руск. *Веселін*, укр. *Веселін*.

**ВЕСЯЛІНА (Vesialina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Весялін. Ст. рэдк.  
Балг. *Веселина*, *Весела*, *Веселка*, *Веса*, *Веска*, руск. *Веселіна*, укр. *Веселіна*.

**ВІВЕЯ (Viveya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Bíva, Béya.  
Руск. *Вивея*, укр. *Вивея*.  
[Лац. *vivo* – жывы]

**ВІВІН (Vivin)** -а, м. Вівінавіч, Bívinaўna. Ст. рэдк.  
Руск. *Вивін*, укр. *Bívín*.  
[Лац. *vivus* – жывы, жывучы]

**ВІВІЯН (Viviyán)** -а, м. Вівіяновіч, Bívianauна. Вытворныя: Bíván, Bíván, Ján.  
Англ., польск. *Vivian*, руск. *Вивіан*, укр. *Bívian*, франц. *Vivien*.  
[Лац. *vivus* – жывы, жывучы]  
Імяніны: 2 XII.

**ВІВІЯНА (Viviyana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Вівіян.  
Вытворныя: Bíva, Jána, Bívianka.  
Англ. *Vivian*, *Viviana*, *Vivien*, *Vievielle*, венг. *Viviana*, *Vivien*, ісп. *Viviana*, іт. *Vibiana*, літ. *Vibijoné*, *Viviana*, ням. *Viviane*, *Viviana*, польск. *Wiwiana*, руск. *Вивіана*, укр. *Bíviana*.  
Імяніны: 2 XII.

**ВІДÁНА (Vidana)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Bídánka, Bída, Dána.  
Балг. *Вида*, *Виденка*, руск. *Відáна*, укр. *Bídána*.  
[Лац. *video* – бачыць]

**ВІЁЛА (Viola)** -ы, ж.  
Вытворныя: Béłka, Ёла, Bíla.  
Англ. *Viola*, літ. *Vijolė*, *Violé*, іт. *Viola*, ням. *Viola*, венг. *Ibolya*, руск. *Вибла*, укр. *Bíbla*, чэш. *Viola*.  
[Лац. *viola* – фіялка]  
Імяніны: 29 X.

**ВІКÉНЦІЙ (Vikentsi)** -я, м. Вікэнце-віч, Вікэнцеўна.  
Гл. Вінцэнт.

Вытворныя: Bína, Kénya.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Вікэнцеў.  
Балг. *Викенти*, руск. *Викентий*, укр. *Víkent*, *Víkentij*.  
[Лац. *vinco* – перамагаць]  
Імяніны: 22 I, 8 III, 19 VII.

**ВІКÉНЦІЯ (Vikentsiya)** -і, ж. I. ж. ад і. Вікэнцій.

Вытворныя: Bíka, Kénya.  
Руск. *Вікентия*, укр. *Víkentija*.

**ВІКТАР (Viktar)** -а, м. Віктаравіч, Bíktarauna.  
Вядома з XVI ст. як Віктор (1558), Віктор (1567).  
Вытворныя: Bíktus, Bíktórchyk, Bíctya, Bíctyka, Bíctok, Bíctósha, Bíctónya, Bíctosya.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Bíktaraú, Bíktaróvich, Bíktórchyk, Bíctyánko, Bíctykó, Bíctogó. Англ., ісп., франц. *Victor*, балг. *Виктор*, вика, *Viki*, венг. *Gyöző*, *Viktas*, іт. *Vittore*, *Vittorio*, літ. *Viktoras*, *Viktoras*, польск. *Wiktor*, ням. *Victor*, *Victor*, руск. *Віктор*, славен. *Viktor*, *Zmago*, укр. *Віктор*.  
[Лац. *Victor* – пераможца]  
Імяніны: 6 III, 12 IV, 28 VII, 1 IX, 17 X.

**ВІКТАРЫН (Viktaryn)** -а, м. Віктарынавіч, Bíktaryna.

Вядома з XVI ст. як Вікторин (1567), Вікторын (1576).  
Вытворныя: Bíkta, Bítá, Bítáxa, Bításha.  
Англ. славац., славен., чэш. *Viktorin*, ісп. *Victorino*, іт. *Vittorino*, літ. *Viktorinas*, ням. *Viktorinus*, *Viktorin*, польск. *Wiktoryn*, руск. *Вікторын*, укр. *Вікторын*, франц. *Victorin*.  
[Лац. *Victorinus* – пераможны <victoria – перамога]  
Імяніны: 5 IX.

**ВІКТАРЫНА (Viktaryna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Віктарын.

Англ., франц. *Victorine*, венг., славен. *Viktorina*, ісп. *Victorina*, іт. *Vittorina*, руск. *Викторина*, укр. *Вікторина*.  
Імянини: 20 V, 5 IX, 23 XII.

**ВІКТОРЫЙ (Viktory)** -я, м. Віктóр'євич, Віктóр'єуна.  
Вытворныя: Віктóрык, Віка, Тóрык, Віта.  
Руск. *Викторий*, укр. *Вікторій*.  
[Лац. *Victor*, *Victoris* – переможца]  
Імянини: 31 I, 10 III, 18 VII.

**ВІКТОРЫК (Viktryk)** -а, м. Віктóрыкавич, Віктóрыкауна. Ст. редк.  
Вытворныя: Вікáр, Віта, Тóрак.  
Руск. *Викторик*, укр. *Вікторік*.  
[Лац. *Victor* – переможца]

**ВІКТОРЫЯ (Viktoryia)** -ї, ж.  
Вядома з XVII ст. як *Виктория* (1698).  
Вытворныя: Віктóрка, Віка, Віта, Віцяня, Віра, Тóра, Тóся, Тóша.  
Англ., ісп. *Victoria*, балг. *Виктория*, *Вика*, *Вики*, венг., славац. *Viktória*, іт. *Vittoria*, літ. *Viktorija*, *Vikté*, ням. *Viktoria*, *Victoria*, польск. *Wiktoria*, руск. *Виктория*, славен. *Viktorija*, *Zmaga*, укр. *Вікторія*, франц. *Vic-toire*, чеш. *Viktorie*.  
[Лац. *Victoria* – перемога]  
Імянини: 20 V, 23 XII.

**ВІКУЛ (Vikul)** -а, м. Вікúлавич, Вікúлауна. Ст. редк.  
Гл. *Вукóл*.  
Руск. *Викúл*, *Викúла*, укр. *Викúл*, *Викúла*.

**ВІЛ<sup>1</sup> (Vil)** -а, м. Вілавіч, Вілауна. Ст. редк.  
Вытворныя: Віль, Вілька, Вілім, Вілюга, Вількота.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Вілобіч, Віль, Вілевіч, Вількóу, Вількóбіч, Вількóускі, Вільчынскі, Вількота, Вілюга, Вілюха.  
Руск. *Vil*, укр. *Vil*.  
[Грэч. *Bēlos* – вярхоўны бог у асіра-авілланян]

**ВІЛ<sup>2</sup> (Vil)** -а, м. Вілавіч, Вілауна. Нов.  
Вытворныя: Віла, Віля.  
Руск. *Vil*, укр. *Vil*.  
[Ад пачатковых літар слоў у спалучэнні *Владимир Ильич Ленин*]

**ВІЛА (Vila)** -ы, ж. І. ж. ад і. Віл<sup>1</sup>. Ст. редк.  
Руск. *Výla*, укр. *Víla*.

**ВІЛÉН (Vilen)** -а, м. Вілéнавіч, Вілéнауна. Нов.  
Вытворныя: Віля, Віленчык, Лéня.  
Руск. *Vilén*, укр. *Vilén*.  
[Ад пачатковых літар і часткі слоў у спалучэнні *В. І. Ленин*]

**ВІЛÉНА (Vilena)** -ы, ж. І. ж. ад і. Вілéн. Нов.  
Вытворныя: Віленка, Віля, Лéна, Лéнка.  
Руск. *Viléna*, укр. *Viléna*.

**ВІЛІБÁЛЬД (Willibald)** -а, м. Вілібáльдавіч, Вілібáльдауна. Ст. редк.  
Англ. *Willibald*, венг., славац., славен., чеш. *Vilbal*, ісп., іт. *Villibaldo*, ням. *Willibald*, польск. *Wilibald*, руск. *Виллибáльд*, укр. *Віллібáльд*, франц. *Guillibaud*.  
[Ст.-герм. *willo* – жаданне і *bald* – смелы]

**ВІЛІКТОН (Vilikton)** -а, м. Вілікто-навіч, Віліктонауна. Ст. редк.  
Руск. *Виликтон*, укр. *Виликтон*.

**ВІЛІНА (Vilina)** -ы, ж.  
Руск. *Vilina*, укр. *Vilina*.

**ВІЛОРА (Vilora)** -ы, ж. Нов.  
Вытворныя: Вілброка, Віла, Лóра.  
Руск. *Vilóra*, укр. *Vilóra*.  
[Ад пачатковых літар слоў у спалучэнні *Владимир Ильич Ленин – организатор революции*]

**ВІЛÓРЫЙ (Vilory)** -я, м. Вілóр'євич, Вілóр'єуна. Нов.  
Вытворныя: Віл, Вілóр.  
Руск. *Vilóriй*, укр. *Vilóriй*.

**ВІЛЬГÉЛЬМ (Vilhelm)** -а, м. Вільгéльмавіч, Вільгéльмауна.  
Вытворныя: Вілек, Вілюс.

Англ. *William*, *Willie*, *Will*, балг. *Vil-hel'm*, *Vili*, венг. *Vilmos*, ісп. *Guil-lermo*, іт. *Gugielmo*, літ. *Wilhelmas*, *Villemas*, *Vilimas*, *Vilius*, ням. *Wil-hel'm*, *Willi*, польск. *Wilhelm*, руск. *Вильгельм*, славац. *Viliam*, славен. *Viljem*, *Vilko*, укр. *Вільгельм*, франц. *Guillaume*, чеш. *Vilém*.  
[Ст.-верх.-ням. *wil* – воля, жаданне і *helm* – шлем]  
Імянини: 6 IV, 25 VI, 2 IX.

**ВІЛЬГЕЛЬМІНА (Vilhelmina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Вільгельм.

Англ. *Willamina*, *Willa*, *Wilma*, венг. *Vilma*, *Vilhelmina*, ісп. *Guillerma*, *Guillermina*, іт. *Guglielmina*, літ. *Vilhelma*, *Vilhelmina*, *Vile*, *Myné*, ням. *Wilhelmine*, *Wilhelmina*, *Wilhel-ma*, польск. *Wilhelma*, *Wilhel-mina*, руск. *Вильгельмина*, славац. *Vilma*, *Vilemina*, славен. *Viljema*, укр. *Вільгельміна*, *Вілгéлма*, чеш. *Vilma*, *Viléma*, *Vilemina*.  
Імянини: 26 V, 25 X.

**ВІЛЬМА (Vilma)** -ы, ж.

Англ. *Vilma*, венг. *Vilma*, руск. *Вільма*, славац. *Vilma*, укр. *Вільма*, чеш. *Vilma*.  
Імянини: 26 V, 25 X.

**ВІЛЬЯМÍР (Vilyamir)** -а, м. Вілья-міравіч, Вільямірауна.

Вытворныя: Віля, Вільям, Мірык.  
Руск. *Вильямíр*, укр. *Вільямíр*.

**ВІЛЯНÍН (Vilianin)** -а, м. Вілянінавіч, Вілянінауна. Нов.

Вытворныя: Віля, Лéня, Віленчык.  
Руск. *Vilenín*, укр. *Vilenín*.  
[Ад пачатковых літар і часткі слоў у спалучэнні *В. І. Ленин*]

**ВІЛЯНÍНА (Vilianina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Вілянін. Нов.

Вытворныя: Віля, Лéна, Віка, Ліяніна, Ніна.  
Руск. *Vilenína*, укр. *Vilenína*.

**ВІНАДÓРА (Vinadora)** -ы, ж.  
Руск. *Винадóра*, укр. *Вінадóра*.

**ВІНАЛІЙ (Vinali)** -я, м. Вінальевіч, Вінальеуна.  
Руск. *Винáлий*, укр. *Віналій*.

**ВІНАРЫЯ (Vinaryia)** -ї, ж.  
Руск. *Винáрия*, укр. *Вінарія*.

**ВІНФÁНЦІЙ (Vinfantsi)** -я, м.  
Вінфáнцевіч, Вінфáнцеуна. Ст. редк.  
Руск. *Вінфáнтий*, укр. *Вінфáн-tiй*.

**ВІНЦАНЦІНА (Vintsantsina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Вінцáнт.  
Вытворныя: Вінцáсся.  
Англ., ням. *Vincentia*, венг., славац. *Vincencia*, ісп., літ. *Vincenta*, іт. *Vincenza*, *Cencia*, *Enzia*, польск. *Wincencja*, *Wincentyna*, руск. *Вінцентія*, *Вінцентіна*, славен. *Vincencija*, чеш. *Vincencie*.  
Імянини: 7 V.

**ВІНЦЭНТ (Vintsent)** -а, м. Вінцэн-тавіч, Вінцэнтауна.

Гл. *Вікэнцій*.  
Вядома з XVI ст. як *Віценты* (1540), *Вінценты* (1670), *Вінаш* (1540).

Вытворныя: Вінцўк, Вінькó, Вінкó, Вінцúсь, Вінцэсъ.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Вінцукéвіч, Вінькéвіч, Вінчонак, Вінкóвіч.

Англ., славац., франц. *Vincent*, балг. *Викенти*, венг. *Vince*, *Bence*, ісп. *Vincente*, іт. *Vincenzo*, *Cencio*, *Enzio*, *Enzo*, літ. *Vincentas*, *Vin-cas*, *Vinca*, ням. *Vinzenz*, *Vincenz*, *Vincent*, польск. *Wincenty*, руск. *Вінцентій*, славен. *Vincencij*, *Vincenc*, *Vinko*, укр. *Вікéнтий*, *Вікéнти*, чеш. *Vincenc*, *Sének*.  
[Лац. *Vincentius*<*vincens* – які пе-рамагае]

Імянини: 22 I, 8 III, 19 VII.

**BIP (Vir)** -а, м. Віравіч, Вірауна. Ст. редк.  
Вытворныя: Вірка, Вірык.

Руск. *Vir*, укр. *Vir*.  
[Лац. *vir* – муж, чалавек]

**ВІРГІНІЯ (Virginiya)** -і, ж.  
Вытворныя: *Bírga*, *Gínya*, *Ína*, *Bírgínya*.  
Англ. *Virginia*, *Ginger*, балг. *Виргиния*, *Виржиния*, венг. *ispol.*, іт., ням., славац. *Virginia*, літ., славен. *Virginija*, польск. *Wírginia*, руск. *Виргінія*, укр. *Віргінія*, франц., чеш. *Virginie*.  
[Лац. *virgo* – дзяўчына]  
Імяніны: 8 VIII.

**ВІРСÁВІЯ (Virsavija)** -і, ж.  
Вытворныя: *Bíra*, *Cáva*.  
Англ. *Bathseba*, руск. *Вірсавія*, укр. *Вірсавія*.  
[Ст.-яўр. *batšebá* – дачка клятвы]

**ВІРЫЙ (Viry)** -я, м. *Bír'evich*, *Bír'eū-na*.  
Вытворныя: *Bír*, *Bíra*, *Bíryk*.  
Руск. *Вірий*, укр. *Вірій*.  
[Лац. *vir* – муж, чалавек]

**ВІРЫЛАД (Virylad)** -а, м. *Вірылád*, *Вірылáda*. Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Bír*, *Bíra*, *Bíryládka*.  
Руск. *Вирилád*, укр. *Вірілád*.  
[Лац. *virilis* – мужны]

**ВІРЫНЕЯ (Viryneya)** -і, ж.  
Вытворныя: *Bíra*, *Héja*, *Rýnia*, *Bíryneika*.  
Руск. *Віринея*, укр. *Віринея*.  
[Лац. *virens* – зялёны; які цвіце; малады]

**BIC (Vis)** -а, м. *Bícavích*, *Bícaúna*.  
Руск. *Bic*, укр. *Bic*.  
[Лац. *vis* – сіла]

**ВІСАРЫЁН (Visaryion)** -а, м. *Bíca-ryénavích*, *Bíca-ryénaúna*.  
Вытворныя: *Bíca*, *Bícáp*, *Bíca-ryénnka*.  
Руск. *Віссарыён*, укр. *Віссарыён*.  
[Грэч. *Bēsariōn* – лясны]  
Імяніны: 6 VII.

**ВІСОН (Vison)** -а, м. *Bíconavích*, *Bícoñaúna*. Ст. рэдк.

Вытворныя: *Bíca*, *Són*.  
Руск. *Bíssón*, укр. *Bíssón*.

**BIT (Vit)** -а, м. *Bítavích*, *Bítáuna*.  
Выдома з XVI ст. як *Vit* (1528), *Vitko* (1528), *Vitash* (1528), *Vitas* (1585).  
Вытворныя: *Bíta*, *Bítka*, *Bítkó*, *Bítolík*, *Bítóška*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Bítka*, *Bítkó*, *Bítkín*, *Bítolín*, *Bítóškin*, *Bítashévič*, *Bítóvskí*.  
Англ. *Guy*, балг. *Vítan*, *Vítos*, *Vítka*, венг. *Vítus*, *Víd*, *Vida*, *Vídos*, ісп., іт., *Vito*, літ. *Vitas*, ням. *Vitus*, *Veit*, польск. *Wít*, руск. *Vít*, славац. *Vít*, славен. *Víd*, *Vít*, укр. *Vít*, франц. *Vít*, *Guy*.  
[Лац. *vita* – жыццё]  
Імяніны: 15 VI.

**BÍTA (Vita)** -ы, ж. I. ж. ад i. *Bít*.  
Вытворныя: *Bítka*, *Bítóysia*, *Bítólya*.  
Балг. *Vítana*, *Vítma*, руск. *Bítma*, укр. *Bítma*.

**ВІТАЛ (Vital)** -а, м. *Bítálavích*, *Bítá-láyna*.  
Вытворныя: *Bítálya*, *Bítá*.  
Англ. *Vital*, ісп. *Vidal*, *Vital*, ням. *Vital*, руск. *Vítal*, укр. *Vítál*, франц. *Vital*.  
[Лац. *vitalis* – жыццёвы]  
Імяніны: 20 X.

**ВІТАЛІЙ (Vitali)** -я, м. *Bítál'evich*, *Bítál'yeúna*.  
Вытворныя: *Bítálik*, *Bítá*, *Tálya*, *Tálík*, *Bítáxa*, *Bítálya*.  
Англ. *Vital*, балг. *Vítaliy*, венг. *Vítális*, *Vítályos*, ісп. *Vidal*, *Vital*, іт. *Vitale*, літ. *Vitalis*, *Vitalius*, ням. *Vitalis*, *Vital*, *Veitel*, польск. *Wítalis*, руск. *Bítáliy*, славац. *Vítális*, *Vítáliš*, *Zívko*, славен. *Vít*, *Zivko*, укр. *Bítáliy*, франц. *Vital*, *Vitalis*.  
[Лац. *vitalis* – жыццёвы]  
Імяніны: 25 I, 22, 28 IV, 20 X.

**ВІТАЛІК (Vitalik)** -а, м. *Bítál'ikavích*, *Bítál'ikaúna*.  
Вытворныя: *Bítálya*, *Bítá*, *Tálya*.  
Руск. *Bítálik*, укр. *Bítálik*.  
[Лац. *vitalis* – жыццёвы]

**ВІТАЛІКА (Vitalika)** -і, ж. I. ж. ад i.  
Bítálik.  
Вытворныя: *Bítálya*, *Tálya*, *Bítá*.  
Руск. *Bítálika*, укр. *Bítálika*.

**ВІТАЛІНА (Vitalina)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Bítáliy.  
Вытворныя: *Bítalína*, *Talína*, *Talínska*, *Lína*, *Bítá*.  
Руск. *Bítalína*, укр. *Bítalína*.

**ВІТАЛІСА (Vitalisa)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Bítá*, *Tálya*, *Bítalíksa*.  
Руск. *Bítalísa*, укр. *Bítalísa*.

**ВІТАЛІЯ (Vitaliya)** -і, ж. I. ж. ад i.  
Bítáliy.  
Вытворныя: *Bítálya*, *Tálya*, *Bítá*, *Bílya*.  
Балг. *Vítalija*, венг. *Vítália*, руск. *Bítália*, укр. *Bítália*.

**ВІТАЛІЯН (Vitaliyan)** -а, м. *Bítalíján*-navích, *Bítalíjánaúna*. Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Bítálya*, *Bítá*.  
Руск. *Bítalíján*, укр. *Bítalíján*.  
[Лац. *vitalis* – жыццёвы]

**ВІТАҮТ (Vitaut)** -а, м. *Bítáutavích*, *Bítáuyaúna*.  
Вытворныя: *Bítak*, *Bítus*.  
Англ. *Witowt*, літ. *Vytautas*, ням. *Wítowt*, руск. *Bítovt*, укр. *Bítovt*.  
[Лац. *vyti* – гнаць і *taut(a)* – люд]  
Імяніны: 15 VI, 12 X, 12 XI.

**ВІТОЛЬД (Vitold)** -а, м. *Bítóльdavích*, *Bítóльdaúna*. Слав.  
Вытворныя: *Bítá*, *Tólya*, *Bítak*.  
Англ. *Witold*, *Wítowt*, венг., славац., франц., чеш. *Vítold*, ісп., іт. *Vítoldo*, літ. *Vytautas*, ням. *Wítold*, *Vietholdt*, польск. *Wítold*, руск. *Bítóльd*, укр. *Bítóльd*.  
[Ст.-герм. *hwit*, *wit* – белы і *hull* – угзорак]  
Імяніны: 15 VI, 12 X, 12 XI.

**ВІТОЛЬДА (Vitolda)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Bítóльd. Слав.  
Вытворныя: *Bítá*, *Tólya*.  
Руск. *Bítóльda*, укр. *Bítóльda*.

**ВІФОНІЙ (Vifoni)** -я, м. *Віфоньевіч*, *Віфоньеуна*. Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Bífa*, *Fónya*.

Руск. *Віфоній*, укр. *Віфоній*.  
[Грэч. *býthos* – глубіня, бездань]

**ВІЯЛÉТА (Viyaleta)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Bítá*, *Bítólya*, *Bítus*, *Léta*, *Bíja*, *Tája*.

Англ. *Violet*, *Viola*, *Violetta*, *Violette*, балг. *Violéta*, *Violéta*, *Violéta*, венг. *Ibolya*, *Viola*, *Violetta*, ісп. *Violeta*, іт., ням. *Violetta*, *Viola*, *Violé*, польск. *Violęta*, руск. *Violémitta*, славац. *Viola*, славен. *Vjoleta*, *Violeta*, укр. *Violéta*, франц. *Viollette*, чеш. *Violála*, *Violeta*.  
[Лац. *Violetta*<*viola* – фіялка]  
Імяніны: 29 X.

**ВІЯРЫКА (Viaryka)** -і, ж. Рэдк.  
Руск. *Bioryka*, укр. *Bíoríka*.

**ВОЙЦЕХ (Voitsek)** -а, м. *Войцехавіч*, *Войцехауна*. Слав.  
Выдома з XVI ст. як *Войтех* (1528), *Войцех* (1599), *Войтко* (1528), *Войтюк* (1597), *Войташ* (1541), *Войчис* (1540), *Войч* (1540).

Вытворныя: *Vajcésyik*, *Vajcésyik*, *Bójtka*, *Vajtkó*, *Bójtik*, *Vajcik*, *Bójtuk*, *Vajcósik*, *Vajcósik*, *Bójtúly*, *Vajcósik*.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Vajcásyóvich*, *Vajcásxóvich*, *Vajcásxónak*, *Vajcésyóvich*, *Vajcésyik*, *Vajcésyóvich*, *Bójtka*, *Vajtkó*, *Vajtkevich*, *Bójtik*, *Vajcik*, *Bójtuk*, *Vajtcsévich*, *Vajtcsik*, *Bójtúly*, *Vajtcsúly*, *Vajcásyóvskij*, *Vajcásxóvskij*.

Англ. *Adelbert*, *Ethelbert*, балг. *Adalbert*, венг. *Adalbert*, *Béla*, ісп., іт. *Adalberto*, літ. *Vaitiekus*, *Adalbertas*, *Vaitkus*, ням. *Adalbert*, *Adelbert*, польск. *Wojciech*, руск. *Войтех*, славен. *Vojtěch*, *Vojtek*, укр. *Войтех*, франц. *Adalbert*, чеш. *Vojtěch*.  
[Адасноў са значэннем *вой* – ваяўнік і *цех* – уцеха, пацеха]

Імяніны: 23 IV.

**ВОЛЬГА (Volha)** -и, ж.

Вядома з XVI ст. як Олюхна (1541).  
Вытворнія: Вольга, Оля, Волька,  
Олька.  
Руск. Ольга, укр. Ольга.  
[Ст.-сканд. *Heilga*<*heila* – святая]  
Імяніни: 11 VII.

**ВОЛЯ (Volia)** -и, ж. Нов.

Вытворнія: Волька, Воля.  
Руск. Воля, укр. Воля.  
[Ужыванне агульнага наз. воля  
у якасці асабовага імя]

**ВУКОЛ (Vukol)** -а, м. Вуколавіч,

Вуколаўна.  
Вядома з XVI ст. як Вукол (1653),  
Укол (1577), Вакула (1577), Вокула  
(1528).  
Вытворнія: Вуколка, Вікілка, Ві-  
кіуха, Вікіша, Вакула, Вакульчык,  
Вакулюк.  
Утвораныя прозвішчы ад гэтага  
імя: Вакула, Вакуліч, Вакульчык,  
Вакулюк.  
Руск. Вукол, Вікіл, Вікіла, укр.  
Вукол, Вікіл, Вікула.  
[Грэч. *Boukolos* – пастух]  
Імяніни: 6 II.

**ВЫШАСЛАЎ (Vyshaslau)** -ва, м.

Вышаслававіч, Вышаславаўна.  
Слав. рэдк.  
Вытворнія: Слава.  
Балг. *Visheslav*, руск. Вышеслав.  
[Ад асноў са значэннем вышэй, вы-  
шыня і слава]

**ВЯВЕЯ (Viaveya)** -и, ж. Рэдк.

Вытворнія: Вявейка, Вея.  
Руск. Вевея, укр. Вевея.  
[Грэч. *bebaia* – надзеяная, моц-  
ная]

**ВЯНАНЦІЙ (Vianantsi)** -я, м. Вянан-  
цьевіч, Вянанцьеўна. Рэдк.

Вытворнія: Вяна, Наня.  
Бенг. *Venánc*, *Venánt*, ісп. *Venancio*, іт. *Venanzio*, літ. *Venancijus*,  
*Venantas*, ням., чэш. *Venantius*,  
руск. Венантий, славац. *Venancij*,  
укр. Венантий, франц. *Venance*.  
[Лац. *venans* – які палюе]

**ВЯНЁРА (Vianera)** -ы, ж.

Вытворнія: Вянёрка, Нéra, Вéra.  
Англ., ням., франц. *Venus*, балг.  
Венера, руск. Венёра, укр. Ве-  
нёра.  
[Лац. *Venus*, *Veneris* – імя ст.-рымск.  
багіні кахання і прыгажосці]

**ВЯНЁРЫЙ (Vianery)** -я, м. Вянё-  
рыевіч, Вянёрыёўна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Вéня, Нéra.  
Руск. Венёрий, укр. Венёрий.  
[Лац. *Venerius* – Вянерын; які слу-  
жыць багіні Вянери, жрэц Вянери]

**ВЯНУСТ (Venust)** -а, м. Вянуставіч,  
Вянустаўна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Вéня, Уста.  
Руск. Венуст, укр. Венуст.  
[Лац. *venustus* – вытанчаны, пры-  
гожы, прывабны]

**ВЯНУСТА (Venusta)** -ы, ж. I. ж. ад i.

Вянуст. Слав. рэдк.  
Вытворнія: Вéна, Вéня, Уста.  
Руск. Венуста, укр. Венуста.

**ВЯРГІНІЙ (Viarhini)** -я, м. Вяргін-  
евіч, Вяргіньеўна.

Вытворнія: Вяргін, Гіна.  
Балг. *Berghin*, руск. Віргіній, укр.  
Віргіній.  
[Лац. *virginus* – дзявоцкі, нявінны]

**ВЯРГІНІЯ (Viarhiniya)** -и, ж. I. ж.  
ад i. Вяргіній.

Вытворнія: Вяргіня, Гіня, Іна.  
Балг. *Berghinia*, *Berjhinia*, руск.  
Віргінія, укр. Віргінія.  
[Лац. *Virginia*<*virgo* – дзяўчына]

**ВЯСЛАВА (Viaslava)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Вяслáу. Слав.

Вытворнія: Слава, Бéся, Бéська.  
Руск. Веслáва, укр. Веслáва.  
Імяніни: 22 V, 9 XII.

**ВЯСЛАЎ (Viaslau)** -ва, м. Вяслá-  
вавіч, Вяслáваўна. Слав.

Вытворнія: Слава, Бéсек, Бéська.  
Польск. *Wiesław*, руск. Веслáв,  
укр. Веслáв, чэш. *Věslav*.  
Імяніни: 22 V, 7 VI, 21 XI, 9 XII.

**ВЯСЦІТА (Viastsita)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворнія: Ціта.  
Руск. Вестіта, укр. Вестіта.  
[Лац. *vestita* – адзетая]

**ВЯЧАСЛАВА (Viachaslava)** -ы, ж.

I. ж. ад i. Вячаслáу.  
Балг. Венцеслава, Венцислава,  
Венка, Вена, Венда, Славка, літ.  
*Vaclava*, *Vaclova*, *Vacé*, польск.  
*Wieńczysława*, руск. Вячеслава,  
славац., чэш. *Venceslava*, славен.  
*Venceslava*, *Venčeslava*, *Vena*, укр.  
Вячеслава.  
Імяніни: 28 IX.

**ВЯЧАСЛАЎ (Viachaslau)** -ва, м.

Вячаслававіч, Вячаславаўна.  
Вытворнія: Вячык, Слава,  
Слáука.

Англ. *Venceslaus*, балг. Венце-  
слав, Венцислав, Венко, Венци,  
Венчо, Веньо, Вено, Венецко, Ве-  
нец, Венечко, Вендо, Слав, Слави,  
Славчо, Славко, венг. *Vencel*, ісп.,  
іт. *Venceslao*, літ. *Vaclovas*, *Vacys*,  
*Vacilius*, *Vacis*, ням. *Venzel*, *Venze-  
slaus*, польск. *Wieńczysława*, руск.  
Вячеслав, славац., чэш. *Venceslav*,  
славен. *Venceslav*, *Venčeslav*, *Vene-  
cij*, *Veno*, укр. Вячеслав, франц.  
*Venceslas*.

[Ад асноў са значэннем вяче,  
вяще – больш і слава]  
Імяніни: 28 IX.

## Г

**ГАÁФА (Haafa)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворнія: Гáфа.  
Руск. Гаáфа, укр. Гаáфа.

**ГАБРОН (Habron)** -а, м. Габронавіч,  
Габронавна. Ст. рэдк.

Вытворнія: Рónя, Гáбра.  
Руск. Гоброн, укр. Гоброн.

**ГАБРЫЕЛЬ (Habryiel)** -я, м.

Габрыелевіч, Габрые́леўна.  
Вядома з XVI ст. як Габриель

(1661), Кабриель (1541), Габриел

(1609), Габрыель (1638), Кабри-  
ел (1632), Габриял (1567), Кабри-  
ел (1567).

Вытворнія: Габрые́льчык, Габры-  
нёц, Габрук, Габрусь, Гáбрус,  
Габры́ла, Габрэль.

Утвораныя прозвішчы ад гэтага імя:  
Габрэль, Габрынóвіч, Габрынёц,  
Габрук, Гáбрус, Гáбрус, Гáбрус-  
сéў, Габрусе́віч, Габрусéнак.

Англ., ісп., чэш. *Gabriel*, балг. Гав-  
рил, Гаврил, Гавраил, Габриел,  
Гавро, Гаве, Гате, Гаро, Гаго,  
венг. *Gábor*, *Gábel*, іт. *Gabriele*,  
*Gariello*, *Gabrio*, літ. *Gabrielius*,  
*Gabras*, *Gabrus*, *Gabrys*, ням. *Gab-  
riel*, *Gaberl*, польск. *Gabriel*, руск.  
Габрие́ль, Гаэрóло, Гаэрýл,  
Гаврýла, славац. *Gabriel*, *Gábor*,  
славен. *Gabrijel*, укр. Гаврýло.  
Імяніни: 27 II, 16, 24 III, 29 IX, 19 X.

**ГАБРЫЕЛЯ (Habryelia)** -и, ж. I. ж.

ад i. Габрые́ль.

Англ. *Gabrielle*, *Gabriela*, *Gabriella*,  
балг. Габриела, венг. іт. *Gabiella*,  
ісп., славац., чэш. *Gabriela*, літ.  
*Gabrielé*, ням. *Gabriele*, польск.  
*Gabriela*, руск. Габрие́лла, слава-  
ц. *Gabriela*, *Ela*, славен. *Gabrije-  
la*, франц. *Gabrielle*.  
Імяніни: 19, 27 II.

**ГАВАÁФ (Havaaf)** -а, м. Гаваáфавіч,  
Гаваáфаўна. Ст. рэдк.

Руск. Гаваáф, укр. Гаваáф.

**ГАВАÍЛ (Havail)** -а, м. Гаваíлавіч,  
Гаваíлаўна.

Вядома з XVI ст. як Кавел (1567).  
Англ. *Gall*, венг. *Gál*, *Gálos*, ісп.  
*Galo*, іт. *Gallo*, ням. *Gallus*, польск.  
*Gawel*, руск. Гава́йл, славац. *Gál*,  
*Galus*, *Havel*, укр. Гава́йл, Гáевел,  
франц. *Gai*, *Gall*, чэш. *Havel*.  
[Лац. *Gallus* – чалавек з Галії]  
Імяніни: 16 X.

**ГАВАÓН (Havaon)** -а, м. Гаваóнавіч,  
Гаваóнаўна. Ст. рэдк.

Руск. Гава́он, укр. Гава́он.

**ГАВÍНІЙ (Havini)** -я, м. Гавініевіч,  
Гавініеўна.

Вядома з XVI ст. як Говейно (1540), Говен (1539), Говонь (1541), Говенец (1541), Гонушко (1591).  
Вытворныя: Гáва, Гавінья, Віня.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Гавінюк, Гавінёнка, Гавінёнак.  
Руск. Гавіній, укр. Гавіній, франц. Gauvain.  
[Лац. *Gabinius* – жыхар Габій]

**ГАВЯДÁЙ (Haviadai)** -я, м. Гавядáевич, Гавядáеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гáва.  
Руск. Гаведáй, укр. Гаведáй.

**ГАГÁН (Hahan)** -а, м. Гагáнавіч, Гагáнаўна.  
Руск. Гагáн, укр. Гагáн.

**ГАÍНА (Haina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Гáйка, Гайнчака, Гáня.  
Балг. Гая, руск. Гайна, славен. *Gaja*, укр. Гайна.  
[Грэч. *gaia* – зямля]

**ГАЙ (Hai)** -я, м. Гáевіч, Гáеўна.  
Вядома з XVI ст. як Гайко (1540).  
Вытворныя: Гайкó, Гайчúк, Гáя.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Гайкó, Гайкóу, Гайкóвіч, Гайчúк, Гайкóўскі.  
Англ., франц. *Guyl*, балг. Гай, венг. *Kajusz*, ісп. *Cayo*, іт. *Caio*, *Gaio*, ням. *Cajus*, *Kajus*, руск. Гай, славен. *Gai*, укр. Гай.  
[Грэч. *gaiētos* – народжаны зямлёй]  
Імяніны: 24 XII.

**ГÁЛА (Hala)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гáлка, Гáлька, Гаљо́ня, Гаљо́ся.  
Руск. Гáлла, укр. Гáла.  
[Лац. *Galla* – жыхарка Галії]

**ГАЛАКЦIЁН (Halaktsiyon)** -а, м. Галякціёнаківіч, Галаціёнаўна.  
Вытворныя: Галакціёна, Галáня, Гáша, Гáла, Лакціён.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Галакціёнаў, Галакціюк.  
Руск. Галактион, укр. Галактіон.  
[Грэч. *gala*, *galaktos* – малако]  
Імяніны: 12 I, 22 VI, 24 IX, 5 XI.

**ГАЛАТА (Halata)** -ы, ж.  
Вытворныя: Галатка, Гáла.  
Руск. Галáта, укр. Галáта.  
[Грэч. *Galatēs* – гал, келты]

**ГАЛАТЭЯ (Halateya)** -и, ж.  
Вытворныя: Галатэйка, Гáла, Галатá.  
Іт. *Galatea*, руск. Галатéя, укр. Галатéя.  
[Грэч. *Galateia* < *gala* – малако]

**ГАЛАЦІЯН (Halatsiyon)** -а, м.  
Галаціяновіч, Галаціянаўна.  
Руск. Галатиáн, укр. Галатиáн.  
[Грэч. *Galatia* – Галація (вобласць у Малой Азіі)]

**ГÁЛІК (Halik)** -а, м. Гáлікавіч,  
Гáлікаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гал, Гак.  
Руск. Гáлик, укр. Гáлик.  
[Лац. *gallicus* – гальскі]

**ГАЛІНА (Halina)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Гальшка (1558).  
Вытворныя: Гáля, Гáлька, Галінка,  
Галио́ся, Галио́ня.  
Балг. Галина, Галинка, Гала, Галка,  
Гали, польск., славен. *Halina*,  
руск. Галина, укр. Галина, чеш. *Halina*.  
[Грэч. *galēnē* – цішыня, спакой, ціхамірнасць]  
Імяніны: 10 III, 16 IV.

**ГАЛІНДУХА (Halindukha)** -и, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гáля, Лíна, Дúша,  
Дúха.  
Руск. Голіндúха, укр. Голіндúха.

**ГАМАЛІЛ (Hamalil)** -а, м. Гамалі́лавіч, Гамалі́лаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гáма.  
Руск. Гамали́л, укр. Гамалі́л.  
[Ст.-яўр. *gamali'ēl* – Божы заступнік]  
Імяніны: 2 I.

**ГАНАРАТ (Hanarat)** -а, м. Ганарапавіч, Ганарапаўна.

Англ., ням. *Honoratus*, венг. *Honorátusz*, ісп. *Honorato*, іт. *Onerato*, літ. *Honoratas*, польск. *Honorat*, руск. Гонорáт, славен. *Honorát*, укр. Гонорáт, франц. *Honorat*, *Honorat*.  
[Лац. *honoratus* – які карыстаецца павагай]  
Імяніны: 16 I, 8 II.

**ГАНАРАТА (Hanarata)** -ы, ж. I. ж. ад i. Ганарапáт.  
Вытворныя: Ганарапка, Ганорка, Ганора.  
Венг., славен. *Honoráta*, ісп., ням., славен. *Honorata*, літ. *Honorata*, польск. *Honorata*, руск. Гонорáта, укр. Гонорáта.  
Імяніны: 16 I, 22 II.

**ГАНЕСТА (Hanesta)** -ы, ж.  
Руск. Гонеста, укр. Гонеста.  
[Лац. *honesta* – вартая павагі, паважаная, шаноўная]

**ГАНІЯНІЯ (Haniyaniya)** -и, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Ганиáния, укр. Ганіáнія.

**ГÁННА (Hanna)** -ы, ж.  
Гл. Анна.  
Вядома з XVI ст. як Ганна (1528),  
Гана (1556), Ганица (1556).  
Вытворныя: Гану́ля, Гану́ся, Ні́ора,  
Ні́ся, Ні́ша, Ні́шка, Ну́ся, Нéта,  
Ні́она, Ні́ораха, Ніорáша, Ніорáся.  
[Ст.-яўр. імя *Hannā* < *h-n-n* – міласць]  
Імяніны: 3, 10 II, 26 III, 12, 15 IV, 5,  
12 VI, 5, 12, 21, 25 VII, 28 VIII, 9 IX,  
2, 4, 22, 29 X, 3, 30 XI, 9 XII.

**ГАНОР (Hanor)** -а, м. Ганоравіч,  
Ганораваўна.  
Англ., ням. *Honorius*, венг. *Honorósiusz*, ісп. *Honorio*, іт. *Onorio*, літ. *Honorijus*, польск. *Honoriusz*, *Honoracy*, руск. Гонор, славен. *Honorij*, *Honorij*, укр. Гонор, франц. *Honoré*, чеш. *Honor*, *Honorius*.

[Лац. *Honorius* – рымскае радавое імя]  
Імяніны: 24 IV.

**ГАНОРА (Hanora)** -ы, ж. I. ж. ад i. Ганор.  
Славац. *Hónora*, *Honora*.  
Імяніны: 27 II.

**ГАНОРЫЙ (Nanory)** -я, м. Ганорыевіч, Ганорыевна.  
Гл. Ганор.  
Руск. Гонорий, укр. Гонорій.  
Імяніны: 30 IX.

**ГАНОРЫЯ (Hanoryia)** -и, ж. I. ж. ад i. Ганорый.  
Англ. *Honor*, *Honoria*, венг. *Honória*, ням., чеш. *Honoria*, польск. *Honoria*, *Honorupa*.  
Імяніны: 27 II.

**ГАНЦІЁЛ (Hantsiyol)** -а, м. Ганциёлавіч, Ганциёлаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Гантибл, укр. Гантибл.

**ГАПÉЙ (Harei)** -я, м. Гапéевіч,  
Гапéеўна.  
Гл. Агáпій.  
Вытворныя: Гáпа, Гапéйка, Гапéйчык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Гапéеў, Гапéевіч, Гапéенка, Гапéнка.

**ГАРАЗД (Harazd)** -а, м. Гара́здавіч,  
Гара́здаўна. Ст.-руск. рэдк.  
Вытворныя: Гárка.  
Балг. Горазд, руск. Горáзд, укр. Горáзд.  
[Ст.-руск. горазды – адмысловы]  
Імяніны: 27 VI.

**ГАРАЦЫЙ (Haratsy)** -я, м. Гарáцыевіч, Гарáцыеўна.  
Англ. *Horace*, *Horatio*, венг. *Horác*, ісп. *Horacio*, іт. *Orazio*, літ. *Horacijus*, ням. *Horatius*, *Horaz*, польск. *Horacjusz*, *Horacy*, руск. Горáцій, славен. *Horacij*, *Horacij*, укр. Горáцій, франц. *Horace*, чеш. *Horatius*, *Horác*.  
[Лац. *Horatius* – рымскае радавое імя]  
Імяніны: 24 IV.

**ГАРАЦЫЯ (Haratsyia)** -и, ж. I. ж. ад i. Гарáцый.

Англ. *Horatia*, *Horacia*, венг. *Horácia*, польск. *Horacja*, руск. *Горация*, укр. *Гораций*.  
Імяніны: 24 IV.

**ГАРГОНІЙ** (*Harhoni*) -я, м. Гаргоневіч, Гаргонеїна. Ст. редк.  
Вытворнія: Гаргоня, Гання.  
Руск. *Горгоний*, укр. *Горгопій*.  
[Греч. *Gorgoneios* (*Gorgelos*) – які належали Гаргоне]  
Імяніни: 9 III, 3 IX.

**ГАРГОНІЯ** (*Harhoniya*) -и, ж. I. ж.  
ад і. Гаргоній. Ст. редк.  
Вытворнія: Гарга, Гара, Ганя,  
Ганя.  
Руск. *Горгонія*, укр. *Горгопія*.

**ГАРДЗЕЙ** (*Hardzei*) -я, м. Гардзей-  
евіч, Гардзейна. Вядома з XVI ст. як Гордей (1540),  
Гордец (1540). Вытворнія: Гардзейка, Гардзей-  
чук, Гардзяюб, Гардзюб, Гар-  
дзеня.  
Утвораны прозвішчы ад гэ-  
тага імя: Гардзей, Гардзей,  
Гардзіевіч, Гардзевіч, Гардзіенка,  
Гардзіенка, Гардзіенка, Гар-  
дзіенак, Гардзеня, Гардзейка,  
Гардзейчук, Гардзяюб.  
Літ. *Gordijus*, руск. *Гордей*, укр.  
*Гордій*. [Греч. *Gordias* – імя цара Фрыгії]  
Імяніни: 3 I.

**ГАРДЗІЯН** (*Hardziyan*) -а, м.  
Гардзіянавіч, Гардзіяна. Вытворнія: Ян, Гордзя.  
Англ., чеш. *Gordian*, балг. *Gordan*, венг. *Gordián*, ісп., іт. *Gordiano*, літ. *Gordijonas*, *Gordijus*, ням. *Gordianus*, польск. *Gordjan*, руск. *Гордіан*, славен. *Gordjan*, *Gordan*, укр. *Гордіан*, франц. *Gordien*. [Греч. *Gordion* – старожытная ста-  
ліца Фрыгії]  
Імяніни: 10 V.

**ГАРТЭНЗ** (*Hartenz*) -а, м. Гартэн-  
зівіч, Гартэнза. Ст.-руск. редк.

Ісп. *Hortensio*, іт. *Ortensio*, польск. *Hortensjusz*, руск. *Гортензія*.  
[Лац. *hortensis* – садовы]  
Імяніни: 1 VI.

**ГАРТЭНЗІЯ** (*Hartenziya*) -і, ж.  
Вытворнія: Гартэнзія.  
Англ. *Hortense*, *Hortensio*, венг.,  
славац. *Hortenzia*, *Hortense*, ісп.,  
ням. *Hortensia*, іт. *Ortensia*, польск.  
*Hortensa*, руск. *Гортензія*, славен.  
*Hortenzija*, укр. *Гортензія*,  
франц. *Hortense*, чеш. *Hortenzie*,  
*Hortensie*.  
[Лац. *hortensia* – садовая]  
Імяніни: 24 X.

**ГАРЫНА** (*Haryna*) -ы, ж.  
Руск. *Горына*.

**ГАРЫСЛАВА** (*Haryslava*) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Гарыслай.  
Польск. *Gorzyława*, руск. *Гори-  
слава*, укр. *Горислава*.

**ГАРЫСЛАЎ** (*Haryslau*) -ва, м. Гары-  
славівіч, Гарыслава. Слав.  
Вытворнія: Гарыслайка, Слава.  
Балг. *Gorislaw*, польск. *Gorzyław*,  
руск. *Горислав*, укр. *Горислав*,  
чеш. *Hořeslav*.  
[Ад асноў са значэннем гарэць  
і слава]  
Імяніни: 9 XI, 14 XII.

**ГÁСІЙ** (*Hasi*) -я, м. Гасіевіч,  
Гасіена. Ст. редк.  
Руск. *Гасій*, укр. *Гасій*.

**ГÁСПАР** (*Haspar*) -а, м. Гаспаратвіч,  
Гаспаратуна. Англ. *Gaspar*, *Gasper*, *Casper*,  
балг. *Гаспар*, венг. *Gáspár*, *Gazsó*,  
ісп. *Gaspar*, іт. *Gaspare*, літ. *Kas-  
paras*, *Gasparas*, ням. *Kaspar*, *Cas-  
par*, польск. *Kasper*, руск. *Гаспár*,  
славен. *Gašpar*, славен. *Gašper*,  
укр. *Гаспár*, франц. *Gaspard*, чеш.  
*Kašpar*.  
Імяніни: 6 I.

**ГАСТАМЫ́СЛ** (*Hastamysl*) -а, м.  
Гастамысловіч, Гастамысла. Ст.-руск. редк.

Вытворнія: Гасця.  
Балг. *Гостомисъл*, руск. *Госто-  
мисл*, укр. *Гостомисл*.  
[Ад асноў са значэннем госць  
і мыслъ]

**ГАҮРЫІЛ** (*Hauryil*) -а, м. Гаўрыі-  
лавіч, Гаўрыла. Гл. Гаўрыла.  
Балг. *Гавраил*, *Гавриил*, руск.  
*Гавриіл*, укр. *Гаврило*.

**ГАҮРЫІЛА** (*Hauryla*) -ы, м.  
Гаўрыілавіч, Гаўрыла. Вядома з XVI ст. як Гавриил  
(1652), Гаврило (1528), Гавруло (1552), Гаврело (1552), Аврыло  
(1660), Гаврыло (1555), Гаврыла (1743), Гаврилко (1541), Гац  
(1589), Гацко (1540), Гацук (1541), Гацути (1541), Гач (1591), Гаврис  
(1746), Гаврук (1726).

Вытворнія: Гаўрылік, Гаўрыльчык,  
Гаўрык, Гаўрук, Гаўрута, Гаўрύс,  
Гаўрүш, Гаўрушка, Гаўраш.  
Утвораны прозвішчы ад гэта-  
га імя: Гаўрыла, Гаўрылбович,  
Гаўрыленка, Гаўрылёнак, Гаўры-  
лік, Гаўрыльчык, Гаўрылюк,  
Гаўрык, Гаўрыкаў, Гаўрычэнка,  
Гаўрук, Гаўруковіч, Гаўручэнка,  
Гаўручонак, Гаўрута, Гаўрусеў,  
Гаўрүш, Гаўрүшчанка, Гаўраш.  
Балг. *Гаврил*, *Габриел*, *Гавро*,  
*Гаве*, *Гате*, *Гаро*, *Гаго*, руск.  
*Гавриіл*, *Гаврила*, укр. *Гаврило*,  
*Гавріл*, *Гавріла*.  
[Ст.-яўр. *gavří'l* – маг сіла – Бог]  
Імяніни: 15, 22 I, 10, 11 II, 26 III, 20,  
22 IV, 9 V, 12, 13 VII, 27 XI, 30 XII.

**ГАФТАРЫІМ** (*Haftaryim*) -а, м.  
Гафтарыімавіч, Гафтарыімайна.  
Ст. редк.  
Руск. *Гафторийм*.

**ГÁЯ** (*Haya*) -и, ж. I. ж. ад і. Гай.  
Англ. *Gaea*, балг. *Гая*, венг. *Gajána*,  
польск. *Gaja*, руск. *Гая*, чеш. *Gaja*,  
*Gajana*.  
[Греч. *gaiā* – зямля]  
Імяніни: 24 XII.

**ГАЙН** (*Hayan*) -а, м. Гайна. Гайна.

Вытворнія: Гая.  
Руск. *Гай*, укр. *Гай*.  
[Греч. *gaiā* – зямля]

**ГАЙНІЯ** (*Hayaniya*) -и, ж.  
Вытворнія: Гаяна, Яня, Гая,  
Януся, Ганя, Гануля, Гануся.  
Руск. *Гаяния*, укр. *Гаянія*.  
[Греч. *gaiā* – зямля]

**ГВІДОН** (*Hvidon*) -а, м. Гвіданавіч,  
Гвідана.

Вытворнія: Гвіданка, Гвіданчык,  
Дона. Вядома з XVI ст. як Гавриил  
(1652), Гаврило (1528), Гавруло (1552), Гаврело (1552), Аврыло  
(1660), Гаврыло (1555), Гаврыла (1743), Гаврилко (1541), Гац  
(1589), Гацко (1540), Гацук (1541), Гацути (1541), Гач (1591), Гаврис  
(1746), Гаврук (1726).

Вытворнія: Гаўрылік, Гаўрыльчык,  
Гаўрык, Гаўрук, Гаўрута, Гаўрύс,  
Гаўрүш, Гаўрушка, Гаўраш.  
Утвораны прозвішчы ад гэта-  
га імя: Гаўрыла, Гаўрылбович,  
Гаўрыленка, Гаўрылёнак, Гаўры-  
лік, Гаўрыльчык, Гаўрылюк,  
Гаўрык, Гаўрыкаў, Гаўрычэнка,  
Гаўрук, Гаўруковіч, Гаўручэнка,  
Гаўручонак, Гаўрута, Гаўрусеў,  
Гаўрүш, Гаўрүшчанка, Гаўраш.  
Балг. *Гаврил*, *Габриел*, *Гавро*,  
*Гаве*, *Гате*, *Гаро*, *Гаго*, руск.  
*Гавриіл*, *Гаврила*, укр. *Гаврило*,  
*Гавріл*, *Гавріла*.  
[Ст.-яўр. *gavří'l* – маг сіла – Бог]  
Імяніни: 15, 22 I, 10, 11 II, 26 III, 20,  
22 IV, 9 V, 12, 13 VII, 27 XI, 30 XII.

**ГЕДЫМІН** (*Hedymin*) -а, м.  
Гедымінавіч, Гедыміна. Літ. *Giedyminas*, польск. *Giedymin*,  
руск. Гедимін, укр. Гедимін.  
[Літ. *gédetis* – саромецца; *gedáuti* –  
шукаць, распытаць пра кагосьци;  
*minti* – помніць; *mineti* – успамі-  
наць аб кімсъци; *gëta* – ганьба, со-  
рам; *gedéjimas* – быць у жалобе]  
Імяніни: 23 X.

**ГЕДЭОН** (*Hedeon*) -а, м. Гедэонавіч,  
Гедэона.

Вытворнія: Гедеон (1589),  
Кедеон (1631). Вытворнія: Геда, Гідон.  
Англ., славен. *Gideon*, венг. *Ge-  
deon*, *Gedö*, *Gida*, іт. *Gedeone*,  
ісп. *Gedeon*, літ. *Gedeonas*, ням.  
*Gideon*, *Gedeon*, *Gidion*, польск.  
*Gedeon*, руск. Гедеон, славен.,  
чеш. *Gedeon*, укр. Гедеон, франц.  
*Gédéon*.

## ГЕКТАР

[Ст.-яўр. імя *Gid'ōn*<*gāda'* – хто вадае зброяй]  
Імяніны: 28 III, 10 X.

**ГЕКТАР (Hektar)** -а, м. Гектараўіч, Гектараўна.  
Вытворныя: Гéка, Гéра.  
Англ., ісп., франц. *Hector*, венг., славац., славен., чэш. *Hektor*, іт. *Ettore*, літ. *Hektoras*, ням. *Hector*, *Hektor*, польск. *Hektor*, руск. Гéктар, укр. Гéктар.  
[Грэч. *Hectōr*<*hektr* – ахоўнік]  
Імяніны: 28 VI.

**ГЕЛАСІЙ (Helasi)** -я, м. Геласіевіч, Геласіеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гéла, Ася, Гелáся.  
Венг. *Geláz*, ісп., іт. *Gelasio*, літ. *Gelazijus*, ням. *Gelasius*, польск. *Gelazy*, руск. Гелáсій, славен. *Gelazij*, укр. Гелáсій, франц. *Gélase*, чэш. *Gelasius*.  
[Грэч. *gelaō* – смяяцца]  
Імяніны: 27 II, 23 XII.

**ГЕЛАСІЯ (Helasiya)** -і, ж. I. ж. ад i. Гелáсій. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гéла, Ася, Гелáська.  
Англ. *Gelasia*, руск. Гелáсія, укр. Гелáсія.

**ГЕЛЕНА (Helena)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Галéна (1556), Гелéна (1669).  
Вытворныя: Гéля, Гелéнка, Гéлька, Гелóся.  
Англ. *Helen*, *Helena*, *Helene*, балг. Елена, венг. *Héla*, *Helén*, *Heléna*, ням. *Helene*, *Helena*, польск. *Helena*, руск. Гелéна, славац. *Helena*, *Jlena*, укр. Гелéна, франц. *Hélène*, чэш. *Helena*.  
[Грэч. *helenos* – святыло]  
Імяніны: 2 III, 23 IV, 22 V, 31 VII, 18 VIII.

**ГЕЛІЙ (Heli)** -я, м. Гéліевіч, Гéліеўна.  
Вытворныя: Гéля, Гéлька.  
Руск. Гéлий, укр. Гéлій.  
[Грэч. *hēlios* – сонца]

**ГЕЛІЯ (Heliya)** -і, ж. I. ж. ад i. Гéлій.

Вытворныя: Гéля, Гéлька, Лія.  
Руск. Гéлия, укр. Гéлія.

**ГЕЛІЯНА (Heliyana)** -ы, ж.  
Вытворныя: Геліянка, Яна, Гéля, Лія, Ліяна.  
Руск. Геліáна, укр. Геліáна.  
[Грэч. *hēlios* – сонца]

**ГЕМЕЛ (Hemel)** -а, м. Гемéлавіч, Гемéлаўна.  
Вытворныя: Гéма, Мéлік.  
Руск. Гемéлл, укр. Гемéл.  
[Лац. *gemellus* – двайны, які адносіцца да двайнят, блізня]

**ГЕМЕЛА (Hemela)** -ы, ж. I. ж. ад i. Гемéл.

Вытворныя: Гéма, Мéла.  
Руск. Гемéлла, укр. Гемéла.

**ГЕМІН (Hemin)** -а, м. Гемінавіч, Гемінаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Гéма, Мíна.  
Руск. Гемін, укр. Гемін.  
[Лац. *geminus* – які мае адносіны да двайнят]

**ГЕМІНА (Hemina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Гемін. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гéма, Мíна.  
Руск. Геміна, укр. Геміна.

**ГЕМІНІЯН (Heminiyan)** -а, м. Гемінінавіч, Гемініянаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Геміня, Гемін.  
Руск. Геміниан, укр. Гемініан.

**ГЕНАВÉФА (Nepavefa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Гéня, Гунёта, Гунэфа.  
Англ. *Genevieve*, *Gaynor*, *Jennifer*, балг. Геновева, Генка, Гена, венг. *Genovéva*, *Gjöngyvér*, ісп., ням. *Genoveva*, іт. *Genoveffa*, літ. *Genovaite*, польск. *Genowefa*, руск. Геновéфа, славац. *Genovéva*, славен. *Genovefa*, укр. Генéфа, франц. *Geneviéve*, чэш. *Jenovéfa*.  
[Гальск. *geno wēfa* – белая хвала]  
Імяніны: 3 I.

**ГЕНАДЗІЙ (Henadzi)** -я, м. Генáдзе-віч, Генáдзеуна.

Гл. Генáдэзь.  
Балг. Генадий, Генади, руск. Генна́дий, укр. Генна́дій.  
Імяніны: 23 I, 9 II, 31 VIII, 4 XII.

**ГЕНАДЗІЯ (Henadziya)** -і, ж. I. ж. ад i. Генáдзій.  
Балг. Генадия, Генадина, Генка, Гена, руск. Генна́дия, укр. Генна́дія.

**ГЕНАДЗЬ (Henadz)** -я, м. Генáдзевіч, Генáдзеуна.

Вытворныя: Гéна, Гéня, Генúся, Гéнуся, Гéнец, Гéнка, Гéнька, Гéнуля.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Гéнаў, Гéнін, Гéніч, Гéнкін, Генчанóк, Гéныкін.

Балг. Генади, Генадий, Гено, Генчо, Генко, руск. Генна́дий, укр. Генна́дій.

[Грэч. *gennadios* – высакародны, прыстойны]

Імяніны: 23 I, 9 II, 31 VIII, 4 XII.

**ГЕНІЙ (Heni)** -я, м. Геніявіч, Геніеўна. Нов.

Вытворныя: Гéня.  
Руск. Гéний, укр. Гéній.

[Ужыванне агульнага наз. геній у якасці асабовага імя]

**ГЕНІЯ (Heniya)** -і, ж. I. ж. ад i. Геній. Нов.

Вытворныя: Гéня.  
Руск. Гéния, укр. Гéнія.

**ГЕНРЫЕТА (Henryeta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Гéна, Гéра, Гéта, Гréта.

Англ. *Henrietta*, *Harriet*, *Harriette*, *Henriette*, венг. *Henrietta*, *Henriett*, ісп. *Enriqueta*, іт. *Enrica*, *Enrichetta*, літ. *Jurgis*, *Juris*, *Juras*, *Jauré*, ням. *Georg*, *Jörgen*, *Jörg*, польск. *Jerzy*, руск. Георгий, Юрий, славац. *Jerík*, ням. *Henrike*, *Heinrike*, *Henriette*, польск. *Henrieta*, *Henryka*, руск. Генриётта, славац. *Henrieta*, укр. Генриётта, франц. *Henriette*, чэш. *Henrieta*.  
Імяніны: 16 III.

**ГЕНРЫКА (Henryka)** -і, ж. I. ж. ад i. Генрых.

Англ. *Henryetta*, *Harriet*, *Harriette*, *Henriette*, венг. *Henriett*, *Henrietta*, ісп. *Enriqueta*, іт. *Enrica*, *Enrichetta*, літ. *Henrika*, *Heinrike*, *Henriette*, руск. Гéнрика, славац. *Henrieta*, славен. *Henrika*, франц. *Henriette*, чэш. *Jindřiška*, *Jindra*.

**ГЕНРЫХ (Henrykh)** -а, м. Генрýхавіч, Генрýхайна.

Вядома з XVI ст. як Генрýх (1686), Гендріх (1589).

Вытворныя: Гéня, Гéра.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Генрýх, Генрýхóўскі.

Англ. *Henry*, *Harry*, *Hendrick*, венг. *Henrik*, ісп. *Enrique*, *Enriquez*, іт. *Enrico*, *Arrigo*, літ. *Enrikas*, *Henrikas*, *Henrichas*, ням. *Heinrich*, *Heinz*, *Henrik*, польск. *Henryk*, руск. Гéнрих, славац. *Henrich*, славен. *Henrik*, *Riko*, укр. Гéнрíх, франц. *Henri*, чэш. *Jindřich*, *Hynek*.

[Ст.-герм. *heim* – дом і *ric* – магутнасць, бағацце]

Імяніны: 19 I, 19 II, 2 III, 10 VI, 15 VII.

**ГЕОРГІЙ (Heorhi)** -я, м. Георгіевіч, Георгіеўна.

Вядома з XVI ст. як Георгій (1540).  
Вытворныя: Гéра, Гóра, Гóша, Гóга, Алігóр, Жорж, Жóржык.

Англ. *Georg*, балг. Георги, Георгин, Геро, Гéто, Гиньо, Гоце, Гого, Гото, Гошо, Гочо, Жоро, Горо, Гацо, Герго, Герчо, Гечо, Гешо, Гено, Генчо, Генко, Гичо, Гито, Джоро, Джорго, Джера, Йорго, венг. *György*, *Györe*, *Györk*, ісп. *Jorge*, іт. *Giorgio*, літ. *Jurgis*, *Juris*, *Juras*, *Jauré*, ням. *Georg*, *Jörgen*, *Jörg*, польск. *Jerzy*, руск. Георгий, Юрий, славац. *Juraj*, славен. *Jure*, *Zorž*, укр. Гéоргій, франц. *Georges*, чэш. *Jiří*.  
[Грэч. *geōrgos* – земляроб]

Імяніны: 8, 22 I, 4, 11, 21 II, 11 III, 4, 7, 19, 23 IV, 13, 16, 26 V, 14, 27 VI, 18, 24 VIII, 3, 10, 26 XI.

**ГЕРА (Hera)** -ы, ж.  
Вытворныя: Гéрка.

## ГЕРАДЗІЯДА

Руск. Гéра, укр. Гéра.  
[Греч. Ήερα – багіння шлюбу]

**ГЕРАДЗІЯДА (Heradziyada)** -ы, ж.  
Вытворная: Гéра, Іда.  
Руск. Геродіáда, укр. Геродіáда.

**ГЕРАДÓТ (Heradot)** -а, м. Гера-  
дóтавіч, Герадóтаўна.  
Вытворная: Гéра.  
Руск. Геродóт, укр. Геродóт.

**ГЕРАІДА (Heraida)** -ы, ж.  
Руск. Гераіда.

**ГЕРАІСА (Heraisa)** -ы, ж.  
Руск. Гераіса.

**ГЕРАКЛ (Herakl)** -а, м. Герáклавіч,  
Герáклаўна.  
Вытворная: Гéра.  
Англ. *Heraclius*, венг. *Heraklios*,  
*Herákliasz*, іcn. *Heraklio*, іт. *Eraclie*,  
*Eraclio*, літ. *Heraklis*, *Irklijus*, ням.  
*Herakles*, *Heraklius*, польск. *He-  
racles*, *Heracliusz*, руск. Герáкл,  
Иráклий, славен. *Herakl*, *Herak-  
le*, *Heraklij*, укр. Герáкл, Иráклий,  
Герáклий, франц. *Héraclés*, *Hérac-  
lien*, *Héraclius*, чеш. *Heraklés*, *He-  
rakljos*.

[Греч. *Heraklēs*: *Ηέρα* – Гера (імя  
багіні) і *kleos* – слава]  
Імяніны: 17 V.

**ГЕРАКЛÍД (Heraklid)** -а, м. Гераклі-  
давіч, Гераклідаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Герáкл.  
Руск. Гераклід, укр. Гераклід.  
[Греч. *Heracleides* – сын ці нашчадак Геракла]  
Імяніны: 17 V.

**ГЕРАКЛІЙ (Herakli)** -я, м. Герак-  
ліевіч, Геракліеўна.  
Гл. Герáкл.  
Руск. Гераклій, укр. Гераклій.

**ГЕРАКЛІЯ (Herakliya)** -и, ж. I. ж.  
ад I. Герáкл, Гераклій.  
Руск. Гераклия, укр. Гераклія.

**ГЕРАЛЬД (Herald)** -а, м. Гераль-  
давіч, Геральдаўна.

Вытворная: Гарáльд, Гéра.  
Англ., славац., славен. *Gerald*,  
венг. *Gerold*, *Girót*, іcn. *Giraldo*, іт.  
*Geraldo*, літ. *Geraldas*, ням. *Ge-  
rald*, *Gerold*, польск. *Gerald*, руск.  
Герáльд, укр. Герáльд, франц.  
*Gérald*, *Géraud*, чеш. *Gerald*, *Ge-  
raldus*.  
[Ст.-герм. *gar* – кап'ё i *waldan* – ва-  
лодаць, панаваць, кіраваць]  
Імяніны: 13 X, 5 XI.

**ГЕРАНÍМ (Heraním)** -а, м. Гера-  
німавіч, Геранімаўна.  
Вядома з XVI ст. як Геронім (1590).  
Вытворная: Гірусь, Гéра, Гéня.  
Англ. *Jerome*, *Jerrome*, *Gerome*,  
венг. *Jeromos*, іcn. *Jeronimo*, іт.  
*Gerolamo*, *Geronimo*, *Girolamo*, літ.  
*Jeronimas*, *Joronymas*, *Jaras*, ням.  
*Hieronymus*, польск. *Hieronim*,  
руск. Геронім, славац. *Hieroným*,  
славен. *Hieronim*, *Jerko*, *Jeronim*,  
укр. Геронім, франц. *Jérome*,  
чеш. *Jeroným*.  
[Греч. *hierós* – святы i ópuma –  
імя]  
Імяніни: 8 II, 3 III, 20 VII, 30 IX.

**ГЕРАРД (Herard)** -а, м. Герáрдавіч,  
Герáрдаўна.  
Вытворная: Гéра, Герáп.  
Англ. *Garrett*, *Garrard*, *Garret*, *Gar-  
rit*, *Garard*, венг. *Gellért*, іcn. *Gerar-  
do*, іт. *Gerardo*, *Gherardo*, літ. *Ge-  
rardas*, *Gerhardas*, ням. *Gerhard*,  
*Gerhardt*, *Gerhart*, польск. *Gerard*,  
руск. Герáрд, славен. *Gerard*, слава-  
ц. *Gerhard*, укр. Герáрд, франц.  
*Gérard*, чеш. *Gerard*, *Gerhard*.  
[Ст.-герм. *gar* – кап'ё i *waldan* – ва-  
лодаць, кіраваць, панаваць]  
Імяніни: 23 IV, 24 IX, 16 X.

**ГЕРАРДА (Herarda)** -ы, ж. I. ж. ад I.  
Герáрд.  
Вытворная: Гéра, Герáпа.  
Англ. *Gerardine*, венг. *Gellertké*,  
іт. *Geraldina*, ням. *Gerharde*, *Ge-  
rta*, польск. *Gerarda*, чеш. *Gerarda*,  
*Gerardina*, *Gerharda*.  
Імяніни: 23 IV, 24 IX, 16 X.

## ГЕРАСІМ (Herasim)

-а, м. Герá-  
сімавіч, Герасімаўна.

Вядома з XVI ст. як Герасим (1577),

Гарасим (1539), Арасим (1728),

Гарас (1599), Гараска (1746).

Вытворная: Гарасім, Грásim, Гарась,

Гараска, Гарас, Герасіо́к, Гераска,

Герасік, Герасімчук, Герасімчык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:

Герасіму́к, Герасімчык, Герасім,

Герасімчук, Герасік, Гераска,

Герасіо́к, Гéша, Гарас্য.

Балг. Герасим, Герас, Герас-

ко, Герчо, Расим, венг. *Geras-  
zim*, *Gerázim*, ісп., іт. *Gerasimo*,

літ. *Gerasimus*, ням. *Gerasimus*,

руск. Герасим, Гарасим, славац.,

славен. *Gerasim*, укр. Гарасим,

Герасим, чеш. *Gerasim*.

[Греч. *gerasmios* – паважаны]

Імяніны: 1 III, 5 IX.

## ГÉРБЕРТ (Herbert)

-а, м. Гéрбер-

тавіч, Гéрбертаўна.

Вытворная: Берт, Гéра, Бéрцік.

Англ. *Herbert*, *Harbert*, *Hebert*,

венг. *Herbert*, *Geréb*, іcn. *Herberto*,

*Heriberto*, іт. *Erberto*, *Eriberto*, літ.

*Heribertas*, ням. *Herbert*, *Heribert*,

польск. *Herbert*, руск. Гéрберт,

славац. *Herbert*, *Heribert*, славен.

*Herbert*, укр. Гéрберт, франц. *Her-  
bert*, *Aribert*, чеш. *Herbert*.

[Герм. *Herbert*: *heer* – войска i

*berht* – бліскучы]

Імяніны: 16 III.

## ГЕРВÁСІЙ (Hervasi)

-я, м. Гервáсъ-

евіч, Гервáсьеўна.

Вядома з XVI ст. як Гервас.

Вытворная: Гервáс, Гéра, Вáся,

Гéся, Гráуша.

Англ. *Gervase*, *Jarvis*, *Jervis*, венг.

*Gyárfás*, *Járfás*, іcn. *Gervasio*, іт.

*Gervasio*, *Garvaso*, літ. *Gervazijus*,

*Gervazas*, ням. *Gervasius*, *Gervas*,

польск. *Góławzy*, руск. Гервáсий,

славац. *Gerváz*, славен. *Gervazij*,

укр. Гервáсій, франц. *Gervais*,

чеш. *Gevasius*.

[Ст.-герм. *gar* – кап'ё i *vas* – слуга

ци з греч. *geras*, *geraos* – лепшая

частка здабычы]

Імяніны: 19 VI.

## ГЕРМАНА

**ГЕРКУЛÉС (Herkules)** -а, м. Герку-  
лесавіч, Геркулесаўна.

Вытворная: Гéра.

Англ., ісп. *Hercules*, венг. *Herku-  
les*, іт. *Ercole*, ням. *Herkules*, руск.

Геркулес, славац. *Herkules*, славен.

*Herkul*, укр. Геркулес, чеш.

*Herkules*, франц. *Hercule*.

[Лац. *Hercules* з греч. *Hēraklēs*]

Імяніны: 1 III, 5 IX.

**ГЕРМАГÉН (Hermann)** -а, м. Гер-  
магéнавіч, Гермагéнаўна.

Вядома з XVI ст. як Гермоген (1582).

Вытворная: Гéрма, Гéра, Гéна.

Руск. Гермогéн, укр. Гермогéн.

[Греч. *Hermēs* – Гермес і *genos* –  
нашчадак]

Імяніны: 17 II, 12 V, 1 IX, 5 X,  
10 XII.

**ГЕРМАКРÁТ (Hermakrat)** -а, м. Гер-  
макратавіч, Гермакратаўна.

Рэдк.

Вытворная: Гéра.

Руск. Гермокrát, укр. Гермокrát.

[Греч. *Hermokratēs*: *Hermēs* – Гер-  
мес і *kratos* – сіла, моц]

**ГÉРМАН (Herman)** -а, м. Гéрман-  
авіч, Гéрманаўна.

Вядома з XVI ст. як Герман (1528),  
Гарман (1528), Гармон (1597).

Вытворная: Гéра, Гéрма, Гéма,

Гéня, Герўся.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:

Гéрман, Гéрмановіч, Гéрманчук,

Гéрмель.

Англ. *Herman*, *Harman*, *Harmon*,  
балг. Гéрман, венг. *Herman*, *Armand*,

*Armin*, іcn. *Armando*, іт. *Ermanno*,

*Armando*, *Arminio*, літ. *Hermanas*,

*Ermanas*, *Ermonas*, *Ermias*, ням.

*Hermann*, *Herrman*, польск. *Her-  
man*, руск. Гéрман, славац., славен.

*Herman*, укр. Гéрман, франц.

*Armand*, чеш. *Her̄man*, *Herman*.

[Лац. *germanus* – родны, кроўны]

Імяніны: 7 IV, 24 IX.

**ГЕРМАНА (Hermana)** -ы, ж. I. ж  
ад I. Гéрман.

## ГЕРМÁНІК

Вытворныя: Гéрма, Гермúся, Мýся, Гéра, Гéма, Гéна.  
Англ. *Germanie*, іт., ісп., ням. *Germania*, руск. Гéрмана, укр. Гéрмана, франц. *Germanie*.

**ГЕРМÁНІК (Hermanik)** -а, м. Гéрманікавіч, Гéрманікаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гéра, Нíк, Гéрман.  
Руск. Гéрманік, укр. Гéрманік.  
[Лац. *Germanicus* < *hermanus* – германец]

**ГЕРМÉС (Hermes)** -а, м. Гéрмéсавіч, Гéрмéсаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гéра, Гéрма.  
Руск. Гéрмéс, укр. Гéрмéс.  
[Грэч. *Hermēs* – Гéрмес, бог жывёл, лагадоўлі, гандлю і вястун багоў]

**ГЕРМÍНА (Hermína)** -ы, ж. I. ж. ад i. Гéрман.

Англ., ням. *Hermíne*, венг., славац., славен., чеш. *Hermína*, польск. *Hermína*, *Hermínia*, руск. Гéрмíна, Ермíна, укр. Гéрмíна.  
Імяніны: 24 XII.

**ГЕРМÍНІЙ (Hermíni)** -я, м. Гéрмíньевіч, Гéрмíньеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гéрма, Гéра, Мíна.  
Польск. *Hermíniusz*, руск. Гéрмíний, укр. Гéрмíний.  
[Грэч. *Hermēs* – Гéрмес]

**ГЕРОН (Heron)** -а, м. Гéронаўвіч, Гéронаўна.

Вытворныя: Гéра, Рóня.  
Руск. Гéрон, укр. Гéрон.  
[Грэч. *gerōn* – стары]

**ГЕРОНЦІЙ (Herontsi)** -я, м. Гéронцье́віч, Гéронцье́ўна.

Вытворныя: Гéра, Рóнцісь, Рóня, Гéронція.  
Руск. Гéронтій, укр. Гéронтій, франц. *Gerons*.  
[Грэч. *gerōn* – стары]

Імяніны: 1 IV, 28 VIII.

**ГЕРТРУДА<sup>1</sup> (Hertruda)** -ы, ж. Вытворныя: Гéра, Гéрка, Гéта, Гéрта.

Англ., франц. *Gertrude*, венг. *Gertrúd*, іт. *Gertrude*, *Geltrude*, ісп. *Gertrudis*, літ. *Gertrūda*, *Gen-druta*, ням. *Gertrud*, *Gertrude*, *Trude*, польск. *Gertruda*, руск. Гéртрóда, славен. *Gertruda*, славац. *Gertrúda*, укр. Гéртрóда, чеш. *Gertruda*, *Gerda*.  
[Ст.-герм. *ger*, *gar* – кап'ё і *trūs* – сіла, моц]  
Імяніны: 17 III, 16 XI.

**ГЕРТРУДА<sup>2</sup> (Hertruda)** -ы, ж. Нов.

Вытворныя: Гéрта, Гéра, Гéта, Гéртўна, Гéртўся.  
[Ад пачатковых частак слова словазлучэння Гéроi Труда]

**ГЕФÉСТ (Hefest)** -а, м. Гéфéставіч, Гéфéстаўна. Рэдк.

Руск. Гéфéст, укр. Гéфéст.

**ГÉЯ (Heya)** -и, ж.

Вытворныя: Гéйка.  
Руск. Гéя, укр. Гéя.  
[Грэч. *gaiā* (гé) – зямля. У аntyчнай міфалогії Гéя – багіня зямлі]

**ГІГАНЦІЙ (Hihantsi)** -я, м. Гігáнцье́віч, Гігáнцье́ўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Tíra, Гáнцік.  
Руск. Гігáнтий, укр. Гігáнтий.  
[Грэч. *gigas* – гіганці]

**ГІЛÁР (Hilar)** -а, м. Гілáравіч, Гілáраўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гíла, Гíля, Іля, Лáра.  
Руск. Гілáр, укр. Гілáр.  
[Грэч. *hilaros* – вясёлы, радасны]  
Імяніны: 14 I, 13 II, 16 III, 5 V, 21 X.

**ГІЛÁРЫЙ (Hilary)** -я, м. Гілáрыевіч, Гілáрыеўна.

Гл. Гілáр.  
Руск. Гілáрий, Илáрий, укр. Гілáрий, Илáрий.

**ГІЛЯРЫЙ (Hiliary)** -я, м. Гілáрыевіч, Гілáрыеўна.

Вытворныя: Гíля, Іля, Гілáрка.  
Англ. *Hilary*, *Hillary*, *Hillery*, венг. *Hiláriusz*, ісп. *Hilario*, іт. *Hilario*, літ. *Hilarijus*, *Hilarius*, *Hilas*, ням. *Hilarius*, *Hilar*, польск. *Hilary*, руск. Гілáрий,

Ілáрий, славац. *Hilář*, славен. *Hilarij*, укр. Гілáрий, франц. *Hilar*, чеш. *Hilář*, власн. *Hilář*, іспан. *Hilari*, літ. *Hilarijus*.

[Грэч. *hilarios* – вясёлы, радасны]  
Імяніны: 14 I, 13 II, 16 III, 5 V, 21 X.

**ГІЛЯРЫЯ (Hilliaryia)** -и, ж. I. ж. ад i. Гілáрый.

Вытворныя: Гілáрка, Гіля.  
Англ. *Hilaria*, *Hilary*, венг., славац. *Hilária*, ісп. *Hilaria*, іт. *Hilaria*, літ. *Hilarija*, польск. *Hilaria*, руск. Илáрия, укр. Илáрия.  
Імяніны: 17 III, 16 XI.

Імяніны: 12 VIII.

**ГІЯЦЫНТ (Hiyatsynt)** -а, м. Гіяцынтаўвіч, Гіяцынтаўна.

Вытворныя: Гія, Яцына.  
Англ. *Hyacinth*, венг. *Jácint*, ісп. *Jacinto*, іт. *Giacinto*, літ. *Hiacintas*, *Jacintas*, ням. *Hyazinth*, *Hyacinth*, *Hyacinthus*, польск. *Hiacynt*, *Jacek*, *Jacenty*, руск. Гіацынт, славац. *Hyacint*, славен. *Nijacint*, укр. Гіацынт, франц. *Hyacinthe*, чеш. *Hyacint*, *Jacek*.  
[Грэч. *Hyakinthos*]  
Імяніны: 10 II, 16 III, 3, 17 VII, 11 IX.

**ГІЯЦЫНТА (Hiyatsynta)** -ы, ж. I. ж. ад i. Гіяцынт.

Англ. *Hyacintha*, *Jacintha*, *Jacinthe*, венг. *Jácinta*, ісп. *Jacinta*, іт. *Giacinta*, літ. *Hiacinta*, *Jacinta*, руск. Гіацынта, славен. *Nijacinta*, славац., чеш. *Hyacinta*, укр. Гіацынта.

Імяніны: 30 I.

**ГІЛАРЫЁЗА (Hilaryoza)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Руск. Глорибóза, укр. Глоріóза.  
[Лац. *gloriosa* – славная]

**ГІЛАФІРА (Hlafira)** -ы, ж.

Вытворныя: Глáша, Глáфа, Фíра, Лáра.  
Руск. Глафíра, укр. Глафíра.  
[Грэч. *glaphýra* – вытанчаная, статная]  
Імяніны: 26 IV.

**ГІЛЕБ (Hleb)** -а, м. Гléбавіч, Гléбаўна.

Вядома з XVI ст. як Глеб (1528), Глебко (1540).

Вытворныя: Гléбка, Гléбік.  
Утвораны прозвішчада гэтага імя: Глеб, Глéбаў, Глябóвіч, Глéбка, Глябкó, Глéбік, Глéбус.

Руск. Глеб, укр. Глéб.  
[Ст.-герм. *Gudleifr*<*gud* – Бог і *leifr* – нашчадак супастаўлеца са ст.-герм. *Gottlieb* – нашчадак Бога]  
Імяніны: 2 V, 20 VI, 24 VII, 5 IX.

**ГІЛІКЕРЫЙ (Hlikery)** -я, м. Глікéр'e-віч, Глікéр'eўна.

Вытворныя: Гліка, Ліка.  
Руск. Гликéрий, укр. Гликéрий.  
[Грэч. *glykeros* – салодкі]  
Імяніны: 28 XII.

**ГІЛІКЕРЫЯ (Hlikeryia)** -и, ж. I. ж., ад i. Глікéрый.

Вядома з XVI ст. як Лукеря (1577), Луцея (1567).  
Вытворныя: Глікéra, Ліцэра, Луцэ́ся, Лукута, Ліка, Лéра, Гléра, Лікера, Луша, Лўня, Кéra.  
Балг. Гликерия, іт. *Glicera*, руск. Гликéрия, укр. Гликéрія, Пикерія, Ликера, чеш. *Glikerie*.

**ГІЛІКІЯ (Hlikiya)** -и, ж. Ст. рэдк.

Руск. Гликія, укр. Глікія.  
[Лац. *glorija* – слава]

**ГІЛОРЫЯ (Hloriya)** -и, ж.

Вытворныя: Глóра, Лóра.  
Руск. Глорія, укр. Глорія.  
[Лац. *glorija* – слава]

**ГÓРГІЙ (Horhi)** -я, м. Гóргіевіч, Гóргіеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Гóра, Гóрга.  
Руск. Гóргий, укр. Гóргай.  
[Грэч. *gorgos* – страшны, грозны]

**ГÓРДЗІЙ (Hordzi)** -я, м. Гóрдзіевіч, Гóрдзіеўна.

Гл. Гардзéй.  
Руск. Гóрдій, укр. Гóрдій.  
Імяніны: 3 I.

**ГРАДЗІСЛАВА (Hradzislava)** -ы, ж. I. ж. ад i. Градзіслáў.

## ГРАДЗІСЛАЎ

Балг. Градислава, польск. *Grodzisława*, руск. Градислава, укр. Градислава.

**ГРАДЗІСЛАЎ (Hradzislau)** -ва, м. Градзіспавіч, Градзіспаваўна. Слав. рэдк. Вытворныя: Гráдзя, Гráдзік, Слáва.

Балг. Градислав, польск. *Grodzisław*, руск. Градислав, укр. Градислав.

[Ад асноў са значэннем горад (ствараць) і слава]  
Імяніны: 12 X.

**ГРАЖЫНА (Hrazhyna)** -ы, ж. Вытворныя: Гражына. Польск. *Grażyna*, укр. Гражына. [Літ. *gražūs* – прыгожая]  
Імяніны: 1 IV, 26 VII.

**ГРАНІЙ (Hrani)** -я, м. Граниевіч, Граниёуна. Вытворныя: Грáня, Грáнік. Руск. Граний, укр. Граний.  
[Лац. *granum* – зерне]

**ГРАНІСЛАВА (Hranislava)** -ы, ж. I. ж. ад i. Граніслáу. Слав. Вытворныя: Грáня, Слáва. Руск. Гранислава, укр. Границлава.

**ГРАНІСЛАЎ (Hranislau)** -ва, м. Граніспавіч, Граніспаваўна. Слав. Вытворныя: Грáня, Слáва. Руск. Гранислав, укр. Границлава.

**ГРАЦЫЯН (Hracyian)** -а, м. Грацыянавіч, Грацыянауна. Англ. *Gratian*, венг. *Gracián*, *Karácson*, ісп. *Graciano*, іт. *Graciano*, літ. *Gracijonas*, *Gracijus*, ням. *Gratianus*, *Grazián*, польск. *Gracjan*, руск. Грациан, славац. *Gracián*, укр. Грациан, франц. *Gratien*, чеш. *Gracian*.  
[Лац. *gratia* – грацыя, чароўнасць, прывабнасць]  
Імяніны: 18 XII.

**ГРАЦЫЯНА (Hracyiana)** -ы, ж. I. ж. ад i. Грацыян.

Англ. *Grace*, венг. *Grácia*, *Graciána*, іт. *Grazia*, ісп. *Gracia*, літ. *Gracija*, ням. *Gratia*, польск. *Gracjana*, славац. *Graciána*.  
Імяніны: 1 VI, 18 XII.

**ГРЫГОРЫЙ (Hryhory)** -я, м. Грыгор'евіч, Грыгор'еўна. Гл. Рыгор.

Вядома з XVI ст. як Григорий (1567), Григорый (1540), Григорей (1528), Григор (1528), Грыгор (1577), Грыгор (1666), Грин (1540), Хрын (1591), Гринь (1539), Гринько (1589), Гринец (1540), Гринаш (1540), Гринашко (1541), Гринчук (1578), Гриц (1577), Грыц (1597), Грыца (1621), Грицко (1563), Грицук (1597), Грыцук (1597), Грицула (1556), Грыч (1591), Хрич (1591), Хрыч (1591), Гришко (1540), Грышко (1556), Гришук (1558), Кгрик (1555), Григель (1585), Григелис (1585), Григорко (1578), Гридя (1528), Гридко (1528), Гриша (1578), Гришук (1582), Гринко (1528), Гриняш (1528), Грись (1567), Грегор (1624), Грегори (1669), Грегоры (1669), Грегорий (1589), Грегорей (1540), Кгрегор (1589).

Вытворныя: Грыгор, Грыгарчук, Грыгарэц, Грыгарук, Грыгорка, Грыгарашка, Грыгорык, Грыгаль, Грыгальчык, Грыгель, Грыгус, Грыдзюшка, Грынь, Грынько, Грынко, Грынчук, Грынеч, Грынюк, Грыняк, Грыц, Грыцай, Грыцаль, Грыцель, Грыцко, Грыцук, Грыцан, Грыцаноў, Грыша, Грышко, Грышук, Грышачка, Грышай, Грышан, Грышаноў, Грышаль, Грышель, Рыгор.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Грыгор'еў, Грыгаровіч, Грыгоровіч, Грыгаронак, Грыгарчук, Грыгарцэвіч, Грыгарук, Грыгаркевіч, Грыгарашчанка, Грыгорык, Грыгаль, Грыгалёнак, Грыгальчык, Грыгель, Грыгус, Грыдзюшка, Грынь, Грынёў, Грынёвіч, Грынёна, Грынько, Грынкоў, Грынкевіч, Грынчанка, Грынчук, Грынэвіч, Грынёў, Грыняк, Грыц, Грыцау,

Грыцэвіч, Грыцэнка, Грыцай, Грыцэу, Грыцалевіч, Грыцэль, Грыцкобу, Грыцкевіч, Грыцук, Грыцан, Грыцаноў, Грышын, Грышкобу, Грышкобу, Грышкін, Грышкевіч, Грышчанка, Грышчанку, Грышчэня, Грышчук, Грышук, Грышакін, Грышай, Грышан, Грышаноў, Грышаноў, Грышаль, Грышэль, Грышэль, Грыгоніс, Грыцкіх, Грыцевэц, Грынёўскі, Грынявэцкі, Грынявіцкі.

Англ. *Gregory*, балг. *Григорий*, *Григор*, *Гриша*, *Горо*, *Горчо*, *Горко*, *Гиго*, венг. *Gergely*, *Gergő*, ісп., іт. *Gregorio*, літ. *Grigalius*, *Grigalis*, *Grigas*, ням. *Gregor*, *Gregorius*, польск. *Grzegorz*, руск. Григорий, славац. *Gregor*, славен. *Gregorij*, *Grega*, *Gregor*, укр. Григорій, *Грігорій*, франц. *Grégoire*, чеш. *Rehař*.

[Грэч. *grēgoreō* – быць пільным]  
Імяніны: 13 II, 12 III, 24 IV, 9, 25 V, 17, 28 XI.

**ГРЫГОРЫЯ (Hryhoryia)** -і, ж. I. ж. ад i. Грыгорый.

Вытворныя: Грыгора, Гора. Англ. *Gregoria*, *Greer*, балг. *Григория*, *Григоринка*, ісп. *Gragoria*, руск. Григория, славац. *Gregorina*.

**ГРЫМІСЛАВА (Hrymislava)** -ы, ж. I. ж. ад i. Грыміслáу. Слав. рэдк. Польск. *Gromisława*, руск. Греміслава, укр. Гремислава.

**ГРЫМІСЛАЎ (Hrymislau)** -ва, м. Грыміспавіч, Грыміспаваўна. Слав. рэдк. Вытворныя: Слáва.

Польск. *Gromisław*, руск. Греміслав, укр. Гремислав.

[Ад асноў са значэннем грымець і слава]  
Імяніны: 25 II, 11 X.

**ГРЕТА (Hreta)** -ы, ж. Нов.

Венг., чеш. *Gréta*, ням. *Grete*, *Grethe*, польск. *Greta*, руск. Гре́тта, укр. Гре́та.  
[Скарочаная форма імя *Margareta*]  
Імяніны: 13 VII.

## ГУСТАВА

**ГУБЕРТ (Hubert)** -а, м. Губертаў, Губертаўна.

Англ. *Hobart*, *Hubert*, венг. славац., славен., франц., чеш. *Hubert*, ісп. *Huberto*, іт. *Uberto*, *Oberto*, літ. *Hubertas*, *Ubertas*, ням. *Hubert*, *Hubertus*, польск. *Hubert*, руск. Губерт, укр. Губерт.

[Ням. *hugu* – розум і *berah* – які выпраменьвае]  
Імяніны: 3 XI.

**ГУБЕРТА (Huberta)** -ы, ж. I. ж. ад i. Губерт.

Англ., венг. *Huberta*, ням. *Huberta*, *Hubertine*, польск. *Huberta*.  
Імяніны: 3 XI.

**ГУДЗЕЛІЯ (Hudzeliya)** -і, ж. Ст. рэдк.

Руск. Гудэлия, укр. Гуделія.

**ГУРЫЙ (Hury)** -я, м. Гур'евіч, Гур'еўна.

Вядома з XVI ст. як Гурко (1528), Гуран (1578), Гурец (1556), Гуц (1589).

Вытворныя: Гур, Гúрын, Гурынчык, Гурэй, Гурэнчык, Гúрка, Гурко, Гурян, Гúрык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Гур'еў, Гúрын, Гурынбóу, Гурынбóвич, Гурынчык, Гурэй, Гур, Гурэнчык, Гúрка, Гуркоў, Гурчнáк, Гурянаў, Гúрыкаў, Гуркóўскі, Гурэ́ўскі, Гурэ́цкі.

Руск. Гур'ий, укр. Гур'їй.  
[Ст.-яўр. *gūr* – малады леў]

Імяніны: 20 VI, 1 VIII, 4 X, 16 XI, 5 XII.

**ГУР'ЯН (Huryan)** -а, м. Гур'янавіч, Гур'янайна.

Гл. Гур'ий.

Руск. Гур'ян, укр. Гур'ян.

**ГУСТАВА (Hustava)** -ы, ж. I. ж. ад i. Густаў.

Англ., славен., чеш. *Gustava*, літ. *Gustava*, *Gusté*, польск. *Gustawa*, руск. Густа́ва, славац. *Gustina*, укр. Густа́ва.  
Імяніны: 2 VIII.

**ГУСТАЙ** (Hustau) -ва, м. Густавівич, Густаваўна. Вytворныя: Густа, Гусцік, Гусця. Англ. *Gustave*, *Gustav*, *Gustavus*, венг. *Gusztáv*, ісп., іт. *Gustavo*, літ. *Gustavas*, ням. *Gustav*, *Gustaf*, польск. *Gustaw*, руск. *Густаё*, славац. *Gustáv*, славен., чеш. *Gustav*, укр. *Густаё*, франц. *Gustave*. [Ст.-герм. *gunt* – бітва і *staf* – жазло] Імяніны: 2 VIII.

**ГЯГÁЛ** (Hiahal) -а, м. Гягáлавіч, Гягáлаўна. Ст. рэдк. Руск. *Гегал*, укр. *Гегал*.

## Д

**ДАБЕСПÁВА** (Dabeslava) -ы, ж. I. ж. ад і. Дабеслáу. Польск. *Dobieslawa*. Імяніны: 14 II, 13 V.

**ДАБЕСПÁЎ** (Dabeslau) -ва, м. Дабеслáвавіч, Дабеслáваўна. Слав. рэдк. Вядома з XVI ст. як Добко (1589), Допко (1558). Польск. *Dobieslaw*. [Ад асноў са значэннем дзелавы, дзелавіты і слава] Імяніны: 13 V.

**ДАБРАМÍЛ** (Dabramil) -а, м. Дабра-мілавіч, Дабрамілаўна. Вытворныя: Міл, Мілік. Балг. *Добромил*, руск. *Доброму́л*, укр. *Доброму́л*. [Ад асноў са значэннем добро і мілы]

**ДАБРАМÍЛА** (Dabramila) -ы, ж. I. ж. ад і. Дабраміл. Вытворныя: Міла, Мілік. Балг. *Добромила*, руск. *Доброму́ла*, укр. *Доброму́ла*.

**ДАБРАМÍР** (Dabramir) -а, м. Дабра-міравіч, Дабраміраўна. Вытворныя: Міра, Мірык.

Балг. *Добромир*, *Добри*, *Додо*, *Мирко*, *Мирчо*, *Миръо*, польск., славац., чеш. *Dobromir*, руск. *Доброму́р*, укр. *Доброму́р*. [Ад асноў са значэннем добры, дабро і мір] Імяніны: 4 I.

**ДАБРАМÍРА** (Dabramira) -ы, ж. I. ж. ад і. Дабрамір. Балг. *Добромира*, *Добра*, *Дока*, *Доца*, *Мирка*, польск., славац., чеш. *Dobromíra*, руск. *Доброму́ра*, укр. *Доброму́ра*. Імяніны: 31 III.

**ДАБРАМЫСЛ** (Dabramysl) -а, м. Дабрамыспавіч, Дабрамыслайна. Балг. *Добромисъл*, польск., славен., чеш. *Dobromysl*, руск. *Доброму́сл*, укр. *Доброму́сл*. [Ад асноў са значэннем добры, дабро і мысл] Імяніны: 22 I.

**ДАБРАСЛАВА** (Dabraslava) -ы, ж. I. ж. ад і. Дабраслáу. Вытворныя: Дáбра, Дабраслáўка, Сláва. Балг. *Доброслава*, *Добра*, *Дока*, *Доца*, *Славка*, польск. *Dobrosława*, руск. *Доброслáва*, славац., славен., чеш. *Dobrosława*, укр. *Доброслáва*. Імяніны: 9 IV.

**ДАБРАСЛАЎ** (Dabraslau) -ва, м. Дабраслáвавіч, Дабраслáваўна. Вытворныя: Дáбра, Сláва. Балг. *Доброслав*, *Добри*, *Додо*, *Слав*, *Слави*, *Славчо*, *Славко*, польск. *Dobslaw*, руск. *Доброслáв*, славац., славен., чеш. *Dobroslav*, укр. *Доброслáв*. [Ад асноў са значэннем добры, дабро і слава] Імяніны: 10 I.

**ДАБРЫНЯ** (Dabrynia) -и, м. Дабрыніч, Дабрынічна. Ст.-руск. рэдк. Вытворныя: Дáбрык. Балг. *Добри*, *Добрин*, *Добрил*, *Додо*, *Добринчо*, *Добрилчо*, руск. *Добрыня*.

[Ад асноў са значэннем добры, дабро]

**ДАБРЫЯНА** (Dabryiana) -ы, ж. Слав. рэдк. Вядома з XVI ст. як Добрыяна (1555). Руск. *Добрыяна*.

**ДАВÍКТ** (Davikt) -а, м. Давіктавіч, Давіктауна. Ст. рэдк. Руск. *Давікт*, укр. *Давікт*.

**ДАВЫД** (Davyd) -а, м. Давыддавіч, Давыдаўна. Вядома з XVI ст. як Давыд (1528), Давид (1566). Вытворныя: Давідчык, Давідзюк, Давыдзік, Давыдзька, Давідчык, Давыдзюк, Дóдзя, Дóдзік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Давід, Давідовіч, Давідзэнка, Давідзéня, Давідчык, Давідзюк, Давыдаў, Давыдóвіч, Давыдзэнка, Давыдзéнак, Давыдзік, Давыдзька, Давыдка, Давыдзюк, Давыдаўка, Давідóўскі, Давыдзóўскі. Англ. *David*, *Davie*, балг. *Давид*, *Да-видка*, *Дачо*, *Дацо*, венг., славац. *Dávid*, ісп., ням., славен., франц., чеш. *David*, іт. *David*, *Davide*, літ. *Davydas*, *Dovas*, польск. *Dawid*, руск. *Давид*, *Давыд*, укр. *Давид*. [Ст.-яўр. імя *Dāvid*<*dāwid* – любімы]

Імяніны: 26 I, 5 III, 2, 7, 8 V, 25, 26 VI, 24 VII, 5, 6, 19 IX, 2 X, 26 XII.

**ДАВЯНÁРА** (Davianara) -ы, ж. Ст. рэдк. Руск. *Довенáра*.

**ДАГÁР** (Dahar) -а, м. Дагáравіч, Дагáраўна. Вытворныя: Дáга, Гéra. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дагáраў, Дагарўк, Дагаронак. Руск. *Дагár*.

**ДÁДА** (Dada) -ы, м. Дáдavіч, Дáдаўна. Ст. рэдк. Руск. *Дáда*, укр. *Дáда*.

**ДАКУЧÁЙ** (Dakuchai) -я, м. Дакучáевіч, Дакучáеўна. Ст. рэдк. Руск. *Докучáй*, укр. *Докучáй*.

**ДАЛАТ** (Dalat) -а, м. Далáтавіч, Далáтаўна. Ст. рэдк. Руск. *Далáт*, укр. *Далáт*.

**ДАЛМАТ** (Dalmat) -а, м. Далмáтавіч, Далмáтаўна. Вядома з XVI ст. як Долмат (1528), Далмат (1541).

Вытворныя: Даля, Даль, Далюк, Далек, Дóбумат. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дólмат, Далмáтаў, Далматóвіч, Даўмáт, Даля, Даля, Далюк, Даль-кóў, Даљенак. Руск. *Далmáт*, укр. *Далmáт*. [Пац. *Dalmata* – жыхар Далмацый] Імяніны: 15 III.

**ДАМАСÍЙ** (Damasi) -я, м. Дамáсьевіч, Дамáсьеўна.

Англ., ням. *Damasus*, венг. *Damáz*, ісп., іт. *Damaso*, літ. *Damazas*, польск. *Damazy*, руск. *Дамáсий*, славен. *Damas*, укр. *Дамáсий*, франц. *Damase*. [Грэч. *damáo* – асвоены, лагодны] Імяніны: 27 XI, 11 XII.

**ДАМÉЦÍЙ** (Dametsi) -я, м. Дамéцье-віч, Дамéцьеўна. Руск. *Домéтий*, укр. *Домéтий*.

**ДАМЕЦÍЯН** (Dametsian) -а, м. Дамециáнавіч, Дамециáнаўна.

Вытворныя: Домант. Англ., ням. *Domitian*, венг. *Domicián*, ісп. *Domiciano*, іт. *Domiziáno*, літ. *Domicijonas*, руск. Дометиáн, славац. *Domicián*, славен. *Domicjan*, укр. Дометиáн, франц. *Domitien*, чеш. *Domicián*, *Domitiánus*. [Пац. *Domitíanus* – які належыць Дамецию] Імяніны: 5 IX, 5, 15 X, 1, 17 XI.

**ДАМИНÍК** (Daminik) -а, м. Даміні-кавіч, Дамінікаўна.

Вядома з XVI ст. як Домінік (1567), Доменик (1539), Домаш (1539). Вытворныя: Домка, Дамінічак.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дамінікóу, Домчанка, Дамінікóускі, Даменікóускі.

Англ. *Dominic*, *Dominick*, балг. Домінік, венг. *Domonkos*, *Domokos*, *Domas*, *Domán*, ісп. *Dominico*, іт. *Domenico*, літ. *Domininkas*, *Domas*, ням. *Dominikus*, *Dominik*, польск. *Dominik*, руск. Домінік, славац., славен., чэш. *Dominik*, укр. Домінік, франц. *Dominique*. [Лац. *Dominicus*: *dies dominicus* – дзень божы, нядзеля]

Імяніны: 9 IV, 4 VIII, 14 X, 5 XI.

**ДАМІНІКА (Daminika)** -і, ж. I. ж. ад і. Дамінік.

Вытворныя: Дамінічка, Дамісія, Ніка.

Англ., ісп. *Dominica*, балг. Домініка, Домна, венг., ням., славац., славен., чэш. *Dominika*, іт. *Domenika*, літ. *Dominika*, польск. *Dominika*, руск. Домініка, укр. Домініка.

Імяніны: 6 VI, 4 VIII.

**ДАМІЦЫЛА (Damitsyla)** -ы, ж.

Вытворныя: Даміцэля, Даміца. Англ., венг., іт., ням., чэш. *Domitilla*, ісп. *Domitila*, літ. *Domicela*, *Domicele*, *Domicela*, польск. *Domicila*, руск. Доміцилла, укр. Доміцілла, франц. *Domitille*.

[Лац. *Domitilla* <*domo* – уціхамірваць]

Імяніны: 12 V.

**ДАМІЯН (Damiyan)** -а, м. Даміяновіч, Даміянаўна.

Гл. Дзям'ян.

Балг. Дамян, Дамянко, Даме, Дамо, Дамчо, Манъо, руск. Дамиан, укр. Даміан.

Імяніны: 23 II, 1 VII, 28 IX, 5, 17 X, 1, 27 XI.

**ДАМНІН (Damnin)** -а, м. Дамнінавіч, Дамнінаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Дáнік, Дáня.

Руск. Домнін, укр. Домнін.

[Лац. *dominium* – гаспадарка]

**ДАМНІНА (Damnina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Дамнін. Ст. рэдк.

Вытворныя: Дáма, Нíна, Іна. Руск. Домніна, укр. Домніна.

**ДАМІЦЕЯ (Damiatseyea)** -і, ж. Ст. рэдк.

Руск. Дометéя, укр. Дометéя.

**ДАН (Dan)** -а, м. Дáнавіч, Дáнаўна.

Вытворныя: Дан, Данько, Данко, Данец, Данюк, Дáнік, Данюша, Данус, Данека.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дан, Дáнаў, Дановіч, Данько, Дáныкін, Дáнікін, Дáнчанка, Данцоў, Данюк, Дáнік, Данюшын, Данусёвіч, Данека, Дáнскі.

Балг. Дан, Дани, руск. Дан, укр. Дан.

[Ст.-яўр. імя *Dān* – суддзя]

**ДÁНА (Dana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Дан.

Балг. Дана, руск. Дáна, укр. Дáна.

**ДАНÁКС (Danaks)** -а, м. Данáксавіч, Данáксаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Дан, Дáнік, Дáня.

Руск. Данáкс, укр. Данáкс. [Грэч. *Dan* (ускосны склон імя Зеўс) і *anax*, *anaktos* – уладар, вальадар]

**ДАНÁКТ (Danakt)** -а, м. Данáктавіч, Данáктаўна.

Вытворныя: Дáнік, Нáкта.

Руск. Данáкт, укр. Данáкт.

**ДАНÁТ (Danat)** -а, м. Данáтавіч, Данáтаўна.

Вытворныя: Дáна, Дáня, Даняша.

Англ. *Donet*, венг., славац. *Donát*, ісп. *Donato*, іт. *Donato*, *Donatello*, літ. *Donatas*, польск., славен., франц. *Donat*, руск. Донáт, укр. Донáт, чэш. *Donát*, *Donatus*. [Лац. *donatus* – падараваны]

Імяніны: 30 VIII, 4 IX.

**ДАНÁТА (Danata)** -ы, ж. I. ж. ад і. Данáт.

Вытворныя: Данáтка, Нáта, Дáна, Натуся.

Англ., літ., польск., славен. *Dona-ta*, балг. Дона́та, венг., славац. *Donáta*, іт. *Donata*, *Donatella*.

**ДАНІІЛ (Daniil)** -а, м. Даніілавіч, Даніілаўна.

Гл. Даніла.

Вядома з XVI ст. як Да́шко (1528), Да́нилай (1528), Да́ниело (1552), Да́нько (1600), Да́ниел (1651), Да́ниил (1652), Да́ниель (1670).

Балг. Да́нашл, Да́нишл, Да́ниел, Да́нчо, Да́нько, Да́нко, Да́н, Да́ни, Да́чо, Да́чко, руск. Да́нишл, укр. Да́нило, Да́нило.

**ДАНІІЛА (Daniila)** -ы, ж. I. ж. ад і. Данііл.

Вытворныя: Да́на, Да́ня, Ніла.

Англ. *Daniela*, *Daniëlla*, *Danelle*, *Danielle*, балг. Да́ниела, Да́ниша, Да́нка, Да́на, Да́ни, венг. *Daniel-la*, іт., славац., чэш. *Daniela*, ням. *Daniela*, *Daniella*, польск. *Daniela*, руск. Да́нила, славен. *Danijela*, Да́нила, *Dana*, укр. Да́нила, франц. *Danielle*. Імяніны: 11 XII.

**ДАНІЛА (Danila)** -ы, м. Данілавіч, Данілаўна.

Вядома з XVI ст. як Да́нило (1528), Да́нилец (1528), Да́шко (1528), Да́нько (1600), Да́нила (1683).

Вытворныя: Да́нель, Да́нилка, Да́ня, Да́ниша, Да́нілька, Да́нільчики, Да́нілюк, Да́нілачка, Да́нік, Да́нусь.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Да́нила, Да́нилаў, Да́нілоўіч, Да́нілеўіч, Да́ніленка, Да́нілкóу, Да́нілкóвіч, Да́нількéвіч, Да́нільчанка, Да́нільчык, Да́нілюк, Да́нілачка, Да́нілакін.

Англ. *Daniel*, *Dan*, *Danny*, балг. Да́нил, венг. *Dániel*, *Daniló*, *Danós*, іт. *Daniele*, *Danilo*, ісп., ням., польск., славац., франц., чэш. *Daniel*, літ. *Danielius*, *Danis*, *Danys*, *Danis*, руск. Да́нил, Да́нило, славен. *Danijel*, *Dane*, *Danilo*, укр. Да́нило.

[Ст.-яўр. імя *Dāni'el* <*dani'-el* – мой суддзя – Бог]

Імяніны: 16 II, 4 III, 7 IV, 10 VII, 30 VIII, 21 IX, 11, 17, 20 XII.

**ДАНУТА (Danuta)** -ы, ж.

Вытворныя: Да́на, Да́нка, Да́нуся, Да́нуська.

Літ. *Danútē*, ням., польск., славац., чэш. *Danuta*.

[Літ.]

Імяніны: 24 VI, 1 X.

**ДАРАФÉЙ (Darafei)** -я, м. Дарапéевіч, Дарапéевна.

Вядома з XVI ст. як Да́рофей (1528), Да́рохвей (1597), Да́рофей (1578), Да́рош (1540), Да́рошко (1567).

Вытворныя: Дарапéйчык, Дарапéй, Дарапéвіч, Да́рах, Да́раш, Да́раш, Да́рошка, Да́рошак, Да́рашчук, Да́рас, Да́рац, Да́рахвей.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дарапéеў, Дарапéенка, Дарапéйчык, Дарапéй, Дарапéвіч, Да́раш, Да́рашвіч, Да́рашэнка, Да́рошка, Да́рошак, Да́рошкóу, Да́рашкéвіч, Да́рошчанка, Да́рошчонак, Да́рашчук, Да́рас, Да́рац, Да́рахвей.

Англ. *Dorothy*, балг. Да́роте́й, Да́рчо, ісп., іт., літ. *Doroteo*, *Dorotéjus*, польск. *Doroteusz*, руск. Да́рофéй, славац. *Dorotej*, славен. *Doro*, *Dore*, укр. Да́рофíй, Да́рош.

[Грэч. *dōron* – дар і *theos* – Бог]

Імяніны: 5 VI, 3, 16 IX, 7 XI, 28 XII.

**ДАРАФÉЯ (Darafeya)** -і, ж. I. ж. ад і. Дарапéй.

Вытворныя: Да́ра, Фéя, Дарапéйка.

Англ., ням. *Dorothea*, балг. Да́ротея, Да́ра, Да́рка, венг. *Dorottya*, *Dóra*, ісп., іт. *Dorotea*, літ. *Dorotéja*, *Darata*, *Urté*, руск. Да́рофéя, славен. *Doroteja*, *Dora*, укр. Да́рофéя, франц. *Dorothée*, чэш. *Dorota*, *Dora*.

Імяніны: 6 II.

**ДАРАЦÉЯ (Daratseyea)** -і, ж.

Вытворныя: Да́ра, Да́рка, Да́рота.

Англ. *Dorothy*, *Dorothea*, балг. Да́ротея, Да́ра, Да́рка, венг. *Dóra*, *Dorottya*, ісп., іт. *Dorotea*, літ. *Dorotéja*, *Darata*, *Urté*, ням. *Dorothea*, польск. *Dorota*, руск. Да́рофéя, славац. *Dorote*, славен. *Doroteja*, *Dora*, укр. Да́рофéя,

**Доротея, Дорка, франц.** *Dorothee*, чеш. *Dora, Dorota*.  
[Греч. *dōron* – дар і *thea* – багіня]  
Імяніни: 6 II.

**ДАРМІДОНТ** (*Darmidont*) -а, м.  
Дармідонтавіч, Дармідонтауна.  
Вытворнія: Дарміда, Мідонт.  
Руск. *Доримедонт*, *Дормедонт*, укр. *Доримедонт*, *Дормедонт*.  
[Греч. *dory* – кап’є і *medōn* – начальник]  
Імяніни: 19 IX.

**ДАРОТА** (*Darota*) -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Дорота (1528), Доротка (1541), Доротица (1540).  
Вытворнія: Даротка, Дárка, Дárця.  
Англ. *Dorothy, Dorothea*, балг. *Dorothea*, венг. *Dóra, Dórottya*, ісп., іт. *Dorothea*, літ. *Dorotéja*, *Darata*, *Urté*, ням. *Dorothea*, польск. *Dorota*, руск. Доротея, Дорофія, славац. *Dorote*, славен. *Doroteja*, *Dora*, укр. Дорофія, Доротея, Дорка, франц. *Dorothée*, чеш. *Dora, Dorota*.  
[Греч. *dōron* – дар і *thea* – багіня]  
Імяніни: 6 II.

**ДÁРЫЙ** (*Dary*) -я, м. Дáрыевіч, Дáрыеуна.  
Вытворнія: Дáра, Дáня, Дарúсь.  
Англ., ням., франц., чеш. *Darius*, балг. *Darij*, *Darko*, *Darjo*, *Daro*, венг., славац. *Dárius*, ісп., іт. *Dario*, літ. *Darijus*, *Darius*, польск. *Dariusz*, руск. Дáрий, укр. Дáрий.  
[Греч. *Dareios* – ім'я з перс. *dara* – які валодає, уладає]  
Імяніни: 25 X, 19 XII.

**ДÁР'Я** (*Darya*) -и, ж. I. ж. ад. i. Дáрый.  
Вядома з XVII ст. як Даря (1619), Одаря (1619), Адарья (1722), Адaryя (1746).  
Вытворнія: Дáрка, Адáрка, Дáша, Дашúня, Дашúра, Дáня, Дарúня.  
Англ., ісп., іт., ням. *Daria*, балг. *Daria*, *Dara*, *Darya*, літ. *Darija*, польск. *Daria*, руск. Дáрья, Дáрия, славац. *Dária*, *Darina*, славен.

*Darja, Darka*, укр. Дáрія, Дáрья, Дарýна, Одáрка, чеш. *Darie, Darja, Darina*.  
Імяніни: 19 III.

**ДÁСІЙ** (*Dasi*) -я, м. Дáсьєвіч, Дáсьєуна.  
Вядома з XVI ст. як Дось (1558), Дасько (1764), Даць (1599), Даченя (1591).  
Вытворнія: Дáся, Дас, Дасько, Дасюк, Дашкó, Даshúk.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дасéвіч, Даськó, Дасюкéвіч, Даshкó, Даshкó, Даshкéвіч, Даshчóнак, Даshчúk, Даshкóускі, Даshúk.  
Руск. *Dásij*, укр. *Dásij*.  
[Греч. *dasys* – калматы]

**ДАСІФЕЙ** (*Dasifei*) -я, м. Дасіфееvіch, Дасіfееуна.  
Вытворнія: Дасіfейка, Дáся.  
Балг. *Dosi*, руск. *Dosiféy*, укр. *Dosiféy*, *Dosifíj*.  
[Греч. *Dōsitheos*: *dōs* – дар і *theos* – Бог]  
Імяніни: 19 II, 8 X.

**ДАСІФЕЯ** (*Dasifeya*) -i, ж. I. ж. ад. i. Дасіfей.  
Вытворнія: Дасіfейка, Дóся.  
Руск. *Dosiféy*, укр. *Dosiféy*.

**ДÁСІЯ** (*Dasiya*) -i, ж. I. ж. ад. i. Дáсій. Рэдк.  
Вытворнія: Дáся, Дáша, Даshúля, Даshúня, Даshúта.  
Руск. *Dásia*, укр. *Dásia*.

**ДАҮМОНТ** (*Daumont*) -а, м. Даўмоnтавіч, Даўмόntауна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Мóня.  
Літ. *Daumantas*, руск. *Довмόnt*, укр. *Давмόnt*.  
[Літ. *Daumantas*: *daug* – шмат і *mantus* – разумны]  
Імяніни: 20 V.

**ДАҮРÁТ** (*Daurat*) -а, м. Даўráтавіч, Даўrátайна. Ст. рэдк.  
Руск. *Давrát*, укр. *Давrát*.

**ДАЦІВА** (*Datsiva*) -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. *Датíva*, укр. *Датíva*.

**ДЖЭМА** (*Jemma*) -ы, ж.  
Англ. *Jemma*, іт. *Gemma*, руск. Джéмма, укр. Джéмма.

**ДЗЕСІДЗÉРЫЙ** (*Dzesidzery*) -я, м.  
Дзесідзéрыевіч, Дзесідзéрыеуна.  
Ст. рэдк.  
Руск. *Десидéрий*, укр. *Десидéрий*.

**ДЗІДЗІM** (*Dzidzim*) -а, м. Дзідзіmавіч,  
Дзідзіmaуна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Дзідзіmка, Дзіма, Дзіdзі.  
Руск. *Дидым*, укр. *Дидым*.  
[Греч. *didymos* – близня]  
Імяніни: 27 V, 11 IX.

**ДЗІЁН** (*Dziyon*) -а, м. Дзіёnavіч,  
Дзіёнауна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Дзіёнік, Дзія.  
Руск. *Диён*, укр. *Діён*, франц. *Dion*.  
[Греч. *dios* – Зеўсаў, боскі]

**ДЗІЙ** (*Dzi*) -я, м. Дзіевіч, Дзіеуна.  
Вытворнія: Дзéй, Дзéйка, Дзяйкó, Дашéц, Дашéйкун.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Дзіеў, Дзіёнак, Дзéеў, Дзéйка, Дзяйкó, Дашéйчанка, Дашéйцаў, Дашéйкун, Дашéйкавец.  
Руск. *Дий*, укр. *Дій*.  
[Греч. *dios* – Зеўсаў, боскі]

**ДЗІМІТРЫЙ** (*Dzimitry*) -я, м. Дзімітрыевіч, Дзімітрыеуна.  
Гл. Дзімітрый.

**ДЗІМІТРЫЯН** (*Dzimetryian*) -а, м.  
Дзімітрыяновіч, Дзімітрыянауна.  
Ст. рэдк.  
Вытворнія: Дзіма, Міця, Ян.  
Балг. *Димитриян*, руск. *Димитриán*, укр. *Димитріéн*.  
[Греч. *Dēmētrīōn* – назва месяца]  
Імяніни: 20 VI, 11 IX.

**ДЗІНА** (*Dzina*) -ы, ж.  
Вытворнія: Іна.  
Балг. *Дина*, *Динка*, руск. *Дýна*, укр. *Дíна*.

**ДЗІСАН** (*Dzisan*) -а, м. Дзісánavіч,  
Дзісáнауна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Дзісáнка, Сáня.

Руск. *Дисáн*, укр. *Дисáн*.  
[Греч. *dis* – два]

**ДЗІЯГÉН** (*Dziyahen*) -а, м. Дзіягé-  
навіч, Дзіягéнауна.

Вытворнія: Гéна, Гéня.  
Руск. *Диогéн*, укр. *Діогéн*.  
[Греч. *Diogenēs*: *dios* – Зеўсаў, боскі і *genos* – патомак]

**ДЗІЯДÓР** (*Dziyador*) -а, м. Дзіядó-  
равіч, Дзіядрауна.  
Вытворнія: Дóрык, Дзíй.  
Руск. *Диодór*, укр. *Діодór*.  
[Греч. *Diodōros*: *dios* – Зеўсаў, боскі і *dōron* – дар]  
Імяніни: 31 I, 3 II, 10, 19 III, 29 IV, 11 IX, 20, 27 XI.

**ДЗІЯДÓРА** (*Dziyadora*) -ы, ж. I. ж.  
ад i. Дзіядóр.  
Вытворнія: Дзіядóрка, Дóра, Дзíя.  
Руск. *Диодóra*, укр. *Діодóra*.

**ДЗІЯДÓТ** (*Dziyadot*) -а, м. Дзіядó-  
тавіч, Дзіядотауна. Ст. рэдк.  
Вытворнія: Дзіядóтка, Дóта.  
Руск. *Диодót*, укр. *Діодót*.  
[Греч. *dios* – Зеўсаў, боскі і *dōtinē* – дар]

**ДЗІЯКЛІЦЫЯН** (*Dziyaklitsyan*) -а,  
м. Дзіякліцыяновіч, Дзіякліцыя-  
науна.  
Вытворнія: Дзíй, Кліцяն, Ян.  
Англ. *Diocletian*, венг. *Diocletián*, ісп. *Diocletiano*, *Dioclecio*, іт. *Dioclezian*, літ. *Dijoklecijonas*, ням. *Diokletian*, руск. *Диоклетиán*, славен. *Dioclečijan*, укр. *Діоклетіан*, франц. *Dioclétien*, чеш. *Diokletian*.  
[Греч. *dios* – Зеўсаў, боскі і *kle-  
os* – слава]

**ДЗІЯМАРА** (*Dziyamara*) -ы, ж.  
Вытворнія: Мáра, Дзíя.  
Руск. *Диомáра*, укр. *Диомáра*.

**ДЗІЯМІД** (*Dziyamid*) -а, м. Дзіямі-  
давіч, Дзіямідауна.  
Вытворнія: Дзіямідка, Дзіямід-  
чык, Дзíма.



**ДЗЯФÉНСАР (Dziafensar)** -а, м. Дзяфенсаравіч, Дзяфенсарайна. Ст. рэдк. Руск. Дефенсёр, укр. Дефенсёр.

**ДОМН (Domn)** -а, м. Домнавіч, Домнаўна. Вытворныя: Домнік, Донік, Доміш. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Домчанка, Дамініч. Руск. Домн, укр. Домн. [Лац. *domnus* – пан] Імяніны: 14 I.

**ДÓМНА (Domna)** -ы, ж. I. ж. ад i. Домн. Вядома з XVI ст. як Домна (1539). Вытворныя: Домка, Дона, Доня. Балг. Домна, руск. Домна, укр. Домн. [Лац. *domna* – пані] Імяніны: 3 IX, 28 XII.

**ДÓРА (Dora)** -ы, ж. Гл. Фядора.

**ДРАГАМÍР (Drahamir)** -а, м. Драгаміравіч, Драгаміраўна. Слав. Вытворныя: Mip. Балг. Драгомир, Драго, Драньо, Дражо, Дражко, Мирко, Мирчо, Миръо, польск. *Dragomir*, руск. Драгомíр, славац., чэш. *Drahomír*, укр. Драгомíр. [Ад асноў са значэннем дарагі, каштоўны і мір] Імяніны: 18 VII, 17 XI.

**ДРАГАМÍРА (Drahamira)** -ы, ж. I. ж. ад i. Драгамір. Слав. Балг. Драгомира, Драга, Дражка, Дражка, Мирка, руск. Драгомýра, славац., чэш. *Drahomíra*, укр. Драгомýра. Імяніны: 18 VII, 17 XI.

**ДРАГУЦÍН (Drahutsin)** -а, м. Драгуцінавіч, Драгуцінаўна. Слав. рэдк. Руск. Драгутын, укр. Драгутын.

**ДРАСÍДА (Drasida)** -ы, ж. Рэдк. Вытворныя: Драся, Сіда. Руск. Дросыда, укр. Дросыда. [Грэч. *drosos* – раса]

**ДРЫМÉНТ (Dryment)** -а, м. Дрымэнтавіч, Дрымэнтаўна. Вытворныя: Дрым. Руск. Дримэнт, укр. Дримэнт.

**ДУКІЦІЙ (Dukitsi)** -я, м. Дукіцьевіч, Дукіцьеўна. Руск. Дукітий, укр. Дукітій. [Лац. *dux* – правадыр – праз грэч. *doukas* з дадатковай суфіксацыяй пры запазычанні з балгарскіх дыялектаў]

**ДУКЛІДА (Duklida)** -ы, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Дўка, Ліда. Руск. Дукліда, укр. Дукліда.

**ДУЛА (Dula)** -ы, м. Дўлавіч, Дўлаўна. Ст. рэдк. Руск. Дўла, укр. Дўла. [Грэч. *doule* – рабыня ці з грэч. скарачэнне імён тыпу *Φεαδουλη*]

**ДУЛЬФІНА (Dulfina)** -ы, ж. Вытворныя: Дўля, Фіна, Іна. Руск. Дульфіна, укр. Дульфіна.

**ДЭКРЭТА (Dekreta)** -ы, ж. Руск. Декрета, укр. Декрета.

## E

**ЕВА (Yeva)** -ы, ж. Вядома з XVII ст. як Ева (1617). Вытворныя: Эўка. Англ. *Eve*, Eva, балг. Ева, Евка, венг. Éva, ісп. Eva, славац., чэш. Eva, Еве, літ. Ieva, levé, Jieva, ням. Eva, Еве, польск. Ewa, руск. Ева, укр. Єва, Євка, франц. Eve. [Ст.-яўр. *hawwá* – жыццё. У Бібліі – імя жонкі Адама] Імяніны: 14 III, 24 XII.

**ЕВАНГЕЛІНА (Yevanhelina)** -ы, ж. Вытворныя: Ева, Гéля, Ліна, Іна. Англ. *Evangeline*, балг. Евангелия, Евангелина, Вангела, Вангелка, Вангелина, Вангелинка, Вангелица, Ванга, руск. Евангеліна, укр. Евангеліна.

**ЕВАРЭСТ (Yevarest)** -а, м. Еварэставіч, Еварэстаўна. Вытворныя: Рэста, Евáра.

Англ. *Evaristus*, венг. *Evariszt*, *Evarisztusz*, ісп. *Evaristo*, іт. *Evarista*, ням. *Evaristus*, польск. *Ewaryst*, руск. Еварéст, славен., чэш. *Evarist*, укр. Еварéст, франц. *Evariste*. [Грэч. *euareistos* – прыемны] Імяніны: 26 X.

**ЕВЕЛЬ (Yevel)** -я, м. Евелевіч, Евелеўна. Ст. рэдк. Руск. Евель, укр. Євель.

**ЕВІЁТ (Yeviyot)** -а, м. Евіётавіч, Евіётаўна. Ст. рэдк. Руск. Евиёт, укр. Євиот. [Грэч. *eubiotos* – які лёгка здабывае сабе харчаванне]

**ЕВІЛАСІЙ (Yevilasi)** -я, м. Евіласьевіч, Евіласьеўна. Ст. рэдк. Гл. Яўлásій.

Вытворныя: Евіла, Евілка. Руск. Евіласій, укр. Євіласій. [Грэч. *eui* – хороша і *hilaos* – міласцівы, прыхильны, добразычлівы]

**ЕВЯІЛ (Yeviail)** -а, м. Евяілавіч, Евяілаўна. Ст. рэдк. Руск. Евеіл, укр. Євеіл.

**ЕВЯЛПІСТ (Yevialpist)** -а, м. Евялпіставіч, Евялпістайна. Ст. рэдк. Руск. Евелпіст, укр. Євелпіст. [Грэч. *euelpistia* – цвёрдая надзея]

**ЕГАВАÓН (Yehavaon)** -а, м. Егаваóнавіч, Егаваонаўна. Ст. рэдк. Руск. Егаваón, укр. Єгаваón.

**ЕЗЯКІЛЬ (Yezakiil)** -я, м. Езякільевіч, Езякілеўна. Гл. Іезекіль.

Англ. *Ezekiel*, венг. *Ezékiel*, ісп. *Ezequiel*, іт. *Ezechiele*, літ. *Ezekiélis*, ням. *Ezechiel*, польск. *Ezechiel*, руск. Езекіль, Іезекіль, укр. Ізекіль, франц. *Ezéchiel*. Імяніны: 10 VI.

**ЕЗЯКІЯ (Yezakiya)** -і, ж. Ст. рэдк. Руск. Езекія, укр. Езекія. [Ст.-яўр. імя *Jehizqijahū* – Яхве (Бог) умацуе]

**ЕКСАКУСТАДЗІЯН (Yeksakusta-dziyan)** -а, м. Ексакустадзіяновіч, Ексакустадзіянаўна. Ст. рэдк. Руск. Ексакустодіа́н, укр. Єксакус-тодіéн. [Грэч. *exakouïō* – чуць, *exakoustos* – аудытар]

**ЕЛЕАНÁН (Yeleanan)** -а, м. Елеанáнавіч, Елеанáнаўна. Ст. рэдк. Руск. Елеанáн, укр. Єлеанáн.

**ЕЛІЗÁР (Yelizar)** -а, м. Еліzáравіч, Еліzáраўна. Вядома з XVI ст. як Елиозар (1605), Олизар (1528), Озар (1541), Лизар (1660).

Вытворныя: Алізár, Азár, Азárка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Алізарóвіч, Алізарéвіч, Елізár'еў, Азár'еў, Азарóвіч, Азарéвіч, Азár-ранка, Азарéнка, Азаронак, Азárка, Азарéвіч, Азárчанка.

Англ. *Eleazar*, *Eleazer*, балг. Елие-зер, ісп. *Eleázaro*, *Eleazar*, *Elzear*, іт. *Eleazaro*, літ. *Eleazaras*, ням. *Eleasar*, *Eleazar*, польск., славен. *Eleazar*, руск. Елизár, славац. *Eleazár*, укр. Єлизár, Єлеазár, франц. *Eléazar*, чэш. *Eleazar*. [Ст.-яўр. імя *'El'āzār*<*'el'āzār* – Бог дапамог; лац. *Eleazar*] Імяніны: 13 I, 4 VI, 1 VIII.

**ЕЛІЗБÁР (Yelizbar)** -а, м. Еліз-бáравіч, Елізбáраўна. Ст. рэдк. Гл. Элізбáр.

Вытворныя: Эля, Бар.

Руск. Елизбáр, укр. Єлизбáр.

**ЕЛІЙ (Yeli)** -я, м. Еліевіч, Еліеўна. Ст. рэдк. Гл. Гéлій.

Руск. Елий, укр. Єлій.

**ЕЛІКАНІДА (Yelikanida)** -ы, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Ліканя, Іда, Кáня, Ліка, Каніда, Ліканіда.



Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Еранкевіч, Ерашвіч.  
Англ. *Jerome, Jerome, Gerome*, венг. *Jeromos*, ісп. *Jerónimo*, іт. *Gerolamo, Geronimo, Girolato*, літ. *Jeronimas, Joronymas, Jaras*, ням. *Hieronymus*, польск. *Hieronim*, руск. Еронім, Иеронім, славац. *Hieroným*, славен. *Hieroním*, Іерко, *Jeroním*, укр. Іеронім, франц. *Jérôme*, чэш. *Jeronym*.

[Грэч. *Hierōnūtos: hieros* – свяшчэнны і опуата – імя]

Імяніны: 8 II, 3 III, 20 VII, 30 IX.

**ЕРАФЕЙ (Yerafei)** -я, м. Ерафеевіч, Ерафеёуна.

Вядома з XVI ст. як Ерофей (1528), Орофей (1577), Арофей (1683), Офей (1566), Ерох (1726), Ерко (1578), Ерош (1528), Ярош (1597).  
Вытворныя: Яраш, Ярощ, Ярүс, Яроха, Рахвей, Рахцей, Ерах, Ярох, Ераш, Ярошык, Ерашук, Ярась, Ярось, Ярап, Яроц, Ярэц, Ярэй, Ярыш, Ярук, Ярўля, Ярута, Ярота, Ярўшка, Рафей.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ерафеев, Ерафеенка, Ерах, Ерахай, Ераховіч, Ярохін, Ярох, Яроха, Ераш, Яраш, Ярош, Ерашбуй, Ярашаў, Ерашвіч, Ерашэнка, Ерашёнак, Ерашэння, Ярошык, Ерашук, Ярась, Ярось, Ярап, Яроц, Ярэц, Ярэй, Ярыш, Ярук, Ярўлін, Ярута, Ярўціч, Ярота, Ярўшчанка, Рафеенка.

Руск. Ерофей, Иерофеў, укр. Ерофей, Ерофій.

[Грэч. *Hierotheos: hieros* – свяшчэнны і *theos* – Бог]  
Імяніны: 4 X.

**ЕРАЦІДА (Yeratsiida)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Руск. Ероти́да, укр. Ероти́да.  
[Грэч. *Erōtidia<erōtis, erōtidos* – любімая]

**ЕРМ (Yerm)**-а, м. Эрмавіч, Эрмаўна.

Ст. рэдк.  
Вытворныя: Эрма, Эра.

Руск. Ерм, укр. Ерм.

[Грэч. *Hermēs* – Гермес (бог жывёлагадоўлі, пастваху, бог гандлю, вястун багоў)]

Імяніны: 4 I, 8 III, 8 IV, 31 V, 18 VIII, 3 XI.

**ЕРМАГÉН (Yermahen)** -а, м. Ерамагенівіч, Ерамагенайна.

Вядома з XVI ст. як Гермоген (1582).

Вытворныя: Гéна.

Руск. Ермоген, укр. Ермогéн.

[Грэч. *Hermēs* – Гермес і *genos* – род]

Імяніны: 17 II, 12 V, 1 IX, 5 X, 10 XII.

**ЕРМАКРÁТ (Yermakrat)** -а, м. Ермакратавіч, Ермакратайна.

Ст. рэдк.

Гл. Гермакрат.

Руск. Ермократ, укр. Ермократ.

**ЕРМАЛАЙ (Yermalai)** -я, м. Ермалавіч, Ермалайна.

Вядома з XVI ст. як Ермолай (1728), Ермола (1541), Ярмола (1541), Ермол (1726), Ярмош (1577), Гермолос (1561), Ермак (1577).

Вытворныя: Ермалайчык, Ярмола, Ярмолік, Ярмольчык, Ермась, Ермалюк, Ермалюга, Ярмаш, Ярмашка, Ермашук, Ярмáк, Ермачоўк, Ярміла, Ярмош, Ярмол.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ермалай, Ермалайчык, Ярмола, Ермаловіч, Ярмоліч, Ярмоленка, Ермалёнка, Ермалёнак, Ярмолік, Ярмольчык, Ермасёнак, Ермалюк, Ермалюгін, Ярмаш, Ярмаш, Ермашвіч, Ярмашка, Ермашук, Ярмáк, Ермакоў, Ермаковіч, Ермачэнка, Ермачёнак, Ермачоўк, Ермачоўкі.

Іт. *Ermaio*, руск. Ермолай, укр. Ермолай, Ярмолай.

[Грэч. *Hermolaos: Hermēs* – Гермес і *laos* – народ]

**ЕРМИЁНІЯ (Yermiyoniya)** -і, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Ерміёнка, Эрма, Ірма.

Руск. Ермиония, укр. Ерміонія.

**ЕРMIЙ (Yermi)** -я, м. Эрміевіч, Эрміёна.

Ст. рэдк.

Вытворныя: Эрма, Эра.

Руск. Ермий, укр. Ермій.

[Грэч. *Hermēs* – Гермесаў; які прыносиць бацаце]

Імяніны: 4 I, 31 V, 6 VII, 4 XI.

**ЕРМИНІНГÉЛЬД (Yermininheld)** -а, м. Ермінінгэльдавіч, Ермінінгэльдаўна.

Ст. рэдк.

Вытворныя: Ерміна, Міна.

Руск. Ермінінгэльд, укр. Ермінінгэльд.

[Ст.-герм. *Irmin* – імя германскага бoga вайны і *held* – герой]

**ЕСПЕР (Yesper)** -а, м. Эсперавіч, Эспераўна.

Ст. рэдк.

Руск. Еспер, укр. Еспер.

[Грэч. *hesperos* – вечар, вячэрняя зорка]

**ЕЎДАКІМ (Yeudakim)** -а, м. Еўдакімавіч, Еўдакімаўна.

Вядома з XVI ст. як Авдоким (1578), Авдаким (1717).

Вытворныя: Аўдакім, Аўдот, Аўдось, Данут, Еўдасюк, Аўдóшка, Аўдбня, Адакімчык, Аўдак.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Еўдакімаў, Еўдакімовіч, Еўдакінка, Еўдасюк, Аўдóшка, Аўдашкóу, Аўдónін, Адакімчык, Аўдакóускі.

Балг. Евдоким, Дочко, іт. *Eudos-sio*, літ. *Eudokijus*, ням. *Eudoxius*, польск. *Eudoksiusz*, руск. Евдокім, укр. Евдокім, Явдокім, франц. *Eudoxe, Eodoxius*, чэш. *Eudoxius*.

[Грэч. *Eudokimos<eudokitos* – слáўны, шанаваны]

Імяніны: 31 VII.

**ЕЎДАКІЯ (Yeudakiya)** -і, ж. I. ж. ад і. Еўдакім.

Вядома з XVI ст. як Овдотья (1528), Авдотя (1578), Овдотка (1540), Дюли (1556), Водя (1637), Водзя (1746), Дося (1636).

Вытворныя: Аўдакéя, Аўдóсяя, Аўдóцца, Аўдóтка, Дану́ля, Дóська, Дóсечка, Дúсяя, Дúська, Дúсечка, Ду́нья, Ду́нчека.

Англ. *Eudocia, Eudosia, Eudoxia*, балг. Евдокия, Евда, Дока, Дочка, Дота, Доца, венг. *Eudokia, Eudoxia*, ісп. *Eudoxia*, іт. *Eudocia, Eudoxia, Eudoxia*, ням. *Eudokia, Eudoxia, Eudoxia*, руск. Евдокія, славац. *Eudoxia*, укр. Евдокія, Докія, франц. *Eudoxie*, чэш. *Eudoxia*.

[Грэч. *Eudokia<eudokia* – ласка, прыхильнасць, зычлівасць]

Імяніны: 1 III, 17 V, 7 VII, 4 VIII.

**ЕЎНІКА (Yeunika)** -і, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Еўка, Еўся, Еўня, Ніка.

Руск. Евніка, укр. Евніка.

[Грэч. *Eunikē: eu* – добра, хораша і *nikē* – перамога]

**ЕЎНІКІЯН (Yeunikian)** -а, м. Еўнікіяновіч, Еўнікіянаўна.

Ст. рэдк.

Вытворныя: Нікан, Ян.

Руск. Евнікіан, укр. Евнікіан.

[Грэч. *eu* – добра, хораша і *nīkāō* – перамагаць]

**ЕЎПЛ (Yeupl)** -а, м. Еўплавіч, Еўплаўна.

Ст. рэдк.

Руск. Евл, укр. Евлл.

[Грэч. *Euplotos: eu* – добра, хораша і *pleō* – плысці]

**ЕЎСХІМОН (Yeuskimon)** -а, м. Еўсхімонавіч, Еўсхімонаўна.

Ст. рэдк.

Руск. Евсхімон, укр. Евсхімон.

[Грэч. *euschēmon* – прыгожы, прыстойны]

**ЕЎСЦІГНЕЙ (Yeustsihnei)** -я, м. Еўсцігнэевіч, Еўсцігнэеўна.

Вытворныя: Аўсцігнэй, Гéня, Еўка, Сціва.

Руск. Евстигней, укр. Евстигній.

[Грэч. *eu* – добра, добры і *syggenēs* – родзіц]

Імяніны: 5 VIII.

**ЕЎСЯВОН (Yeusiavon)** -а, м. Еўсявонавіч, Еўсявонаўна.

Ст. рэдк.

Вытворныя: Еўся, Вáня.

Руск. Ессеевн, укр. Ессеевн.

[Грэч. *eusebebē* – быць набожным]

**ЕЎФІМІЯН (Yeufimiyān)** -а, м. Еўфіміяновіч, Еўфіміянаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фіма, Ян.  
Руск. Евфимиан, укр. Євфіміан.  
[Грэч. εὐφήμος – набожны]

**ЕЎФРАСІН (Yeufrasin)** -а, м. Еўфрасіновіч, Еўфрасінаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Ефрасін.  
Руск. Евфросін, укр. Євфросін.

**ЕЎЦІХІЯН (Yeutsikhīyan)** -а, м. Еўціхіяновіч, Еўціхіянаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ціша, Ціхіян.  
Руск. Евтихіан, укр. Євтихіан.  
[Грэч. εὐτίχια – шчасце, поспех]

**ЕФРАСІН (Yefrasin)** -а, м. Ефрасіновіч, Ефрасінаўна.  
Вытворныя: Сіна, Фрасік.  
Балг. Efrosinij, Efrosin, польск. Eufrazy, руск. Ефросін, укр. Єфросін.  
[Грэч. εὐφρόσυνος – радасны, вя-  
сэлы]

**ЕФРАСІННЯ (Yefrasinnia)** -и, ж.  
Вядома з XVI ст. як Просиня (1578),  
Прося (1746), Просимка (1556).  
Вытворныя: Прасіння, Проя,  
Фроя, Фроська, Прўяза, Прузына,  
Фрасыня.  
Англ., ням. Euphrosyne, балг. Ефро-  
сина, Фрося, Фроска, венг. Euf-  
rozina, Fruzsina, іспн., іт. Eufrosina,  
літ. Eufrozina, Eufrosinija, польск.  
Eufrozyna, руск. Ефросінія, Еф-  
росінья, славац. Eufrozina, Zina,  
укр. Єфросінія, Фросіна, франц.  
Euphrosine, Euphrosyne, чеш. Euf-  
rozina, Eufrosyné.  
[Грэч. Εὐφροσύνη<εὐφροσύνη –  
радасць, весялосць]  
Імяніны: 1, 11 I.

## Ж

**ЖАЗЕФІНА (Zhazefina)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Жазэф.

Вытворныя: Фіна, Іна, Зіна,  
Жайна.  
Англ. Josephine, Josephina, балг.  
Жозефіна, венг., славац. Jozefi-  
na, іспн. Josefina, іт. Giuseppina,  
літ. Juozapina, ням. Josephine,  
Josefine, польск. Józefina, руск.  
Жозефіна, славен. Josipina, Jože-  
fina, укр. Жозефіна, франц. Jose-  
phine, чеш. Josefina, Jozefina.  
[Франц. Joséphine – i. ж. да м. Jose-  
ph]

Імяніны: 12, 19 III.

**ЖАЗЭФ (Zhazef)** -а, м. Жазэфавіч,  
Жазэфаўна. Рэдк.  
Гл. Іосіф.  
Руск. Жозеф, укр. Жозеф.

**ЖАН (Zhan)** -а, м. Жанавіч, Жа-  
наўна. Рэдк.  
Гл. Іваń.  
Балг. Жан, руск. Жан, франц.  
Jean.  
Імяніны: 7 I.

**ЖАНЕТА (Zhaneta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ануся, Жанетка.  
Англ. Janet, Janetta, балг. Жане-  
та, Жанка, Жанетка, венг. Zsa-  
nett, польск. Żaneta, ням., франц.  
Jeannette, руск. Жаннёта, укр.  
Жаннёта.  
Імяніны: 4 II, 30 V, 27 XII.

**ЖАННА (Zhanna)** -ы, ж.  
Вытворныя: Жанка, Жанўся, Жа-  
на, Жаначка, Жася.  
Балг. Жана, Жанна, Жанка,  
польск. Żanna, руск. Жанна, укр.  
Жанна, франц. Jeanne.  
[Франц. Jeanna – i. ж. да м. Jean]  
Імяніны: 4 II, 30 V, 27 XII.

**ЖДАН (Zhdan)** -а, м. Жданавіч,  
Жданаўна.  
Вядома з XVI ст. як Ждан (1585),  
Жданук (1597), Жданец (1540).  
Вытворныя: Жданко, Дáня, Дáнік.  
Балг. Ждан, руск. Ждан, укр.  
Ждан.  
[Ст.-руск., балг. жъданъ – дзе-  
прым. ад дзеясл. жъдати – каго  
чакалі]

**ЖДÁНА (Zhdana)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Ждан.  
Вядома з XVI ст. як Ждана (1555).  
Вытворныя: Жданка, Дáна, Дáнка.  
Руск. Ждáна, укр. Ждáна.

**ЖУЛЬÉТА (Zhulyeta)** -ы, ж.  
Гл. Юлія.  
Вытворныя: Жўлья.  
Балг. Жулиета, руск. Жюльётта,  
укр. Жюльётта, франц. Juliette.

**ЖЭРÁРД (Zherard)** -а, м. Жэрар-  
давіч, Жэрардаўна.  
Гл. Герáрд.  
Руск. Жэрард, укр. Жерард.

## 3

**ЗАВУЛОН (Zavulon)** -а, м. Заву-  
лонавіч, Завулонаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Завулон, укр. Завулон.

**ЗАÍЛ (Zail)** -а, м. Заілавіч, Заі-  
лаўна.  
Руск. Заіл, укр. Заіл.  
[Грэч. Ζωΐος<zōion – жывёла і hila-  
os – літасцівы, добразычлівы]  
Імяніны: 3 III.

**ЗАÍРА (Zaira)** -ы, ж.  
Руск. Заіра, укр. Заіра.  
[Араб. زائر – гостъ, госцъ]

**ЗАКХÉЙ (Zakkhei)** -я, м. Заукхеевіч,  
Заукхеёўна. Ст. рэдк.  
Англ. Zacheus, венг. Zákheus, іспн.  
Zaqueo, іт. Zaccdeo, літ. Zacheūšas,  
ням. Zachäus, польск. Zacheusz,  
руск. Закхей, славац. Zachej, укр.  
Закхей, франц. Zachée.  
[Ст.-яўр. zakkay – чысты, нявінны]  
Імяніны: 18 XI.

**ЗАЛІНА (Zalina)** -ы, ж.  
Руск. Заліна, укр. Заліна.

**ЗАНІФА (Zanifa)** -ы, м. Заніфавіч,  
Заніфаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Заніфа, укр. Заніфа.

**ЗАРАВÁВЕЛЬ (Zaravavel)** -я, м.  
Зараўавелевіч, Зараваўелеўна.  
Ст. рэдк.  
Руск. Зорава́вель, укр. Зоровá-  
вель.  
[Ст.-яўр.]

**ЗАРВІЛ (Zarvil)** -а, м. Зарвілавіч,  
Зарвілаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Зарвіл, укр. Зарвіл.

**ЗАРЫНА (Zaryna)** -ы, ж.  
Вытворныя: Зарынка, Зарыначка,  
Зáра.  
Балг. Зарина, Заряна, Зарка, руск.  
Зорына, укр. Зорына.  
[Перс. zar – золата]

**ЗАРЭМА (Zarema)** -ы, ж. Нов.  
Вытворныя: Зарэмка, Рэмса, Зáра.  
Руск. Зарéма, укр. Зарéма.  
[Ад пачатковых частак слова словазвлечэння За революцио мира]

**ЗАСІМ (Zasim)** -а, м. Засімавіч,  
Засімаўна.  
Вядома з XVI ст. як Зосим (1592).  
Вытворныя: Засыцем, Засімка,  
Сіма, Сімка, Засімук.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Засім, Засімовіч, Засімук.  
Англ., ням., чеш. Zosimus, іспн., іт.  
Zosimo, венг. Szozim, літ. Zosimas,  
польск. Zozym, руск. Зосіма, славац.  
Zocim, славен. Zozim, укр.  
Зосім, Изосім.  
[Грэч. Ζωσίμος<zōsimu – адзя-  
ваць пояс, падпярэзаца]

Імяніны: 4 I, 30 III, 4, 17 IV, 4, 8,  
19 VI, 8 VII, 10, 28 IX, 7 XI.

**ЗАХÁР (Zakhar)** -а, м. Захáравіч,  
Захáраўна.  
Вядома з XVI ст. як Захарья  
(1567), Захарий (1567), Захарей  
(1639), Захария (1726), Захарка  
(1541), Захарко (1577), Захарыаш  
(1582), Захариаш (1746), Захары-  
аш (1597), Захарьянш (1555).  
Вытворныя: Захáра, Захáрык,  
Захарэц, Захарчук, Захарошка,  
Захárка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Захáраў, Захáрын, Захарéвіч,

Захáрый, Захарéнка, Захáранка, Захáр'еў, Захáрка, Захáрчанка, Захарчéня, Захáрык, Захарéц, Захарчук, Захарóшка, Захáрск, Захарзéуски, Захарыясéвіч.  
Англ. *Zachary, Zachariah*, балг. *Захари*, *Захарий*, *Зарко*, *Заре*, венг. *Zakariás*, ісп. *Zacarías*, іт. *Zaccaria*, літ. *Zakarijas*, *Zakaras*, *Zacharijas*, ням. *Zacharias*, польск. *Zachariasz*, руск. *Захáр*, *Захáрий*, *Захáрия*, славац. *Zachariáš*, славен. *Zahar, Zaharij*, укр. *Захáр*, *Захáрій*, *Захáрко*, франц. *Zacharie*, чеш. *Zachar, Zachariáš*.  
[Ст.-яўр. *zakaryā* – Бог успомні]

Імяніны: 8 II, 24, 30 III, 28 IV, 5 IX, 5 XII.

**ЗАХÁРЫЙ (Zakhary)** -я, м. Захáр'еўіч, Захáр'еўна.  
Гл. Захáр.  
Балг. *Захарий*, *Захари*, *Захарин*, руск. *Захáрий*, укр. *Захáрій*.

**ЗАХÁРЫЯ (Zakharyia)** -і, м. Захáрьеўіч, Захáрьеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Захáр.  
Балг. *Захарина*, *Захаринка*, руск. *Захáрия*, укр. *Захáрія*.

**ЗАХАРЫЯШ (Zakharyash)** -а, м. Захарыяшавіч, Захарыяшайна.  
Гл. Захáр.  
Імяніны: 15 III, 6 IX, 5 XI.

**ЗБÍГНЕВА (Zbihneva)** -ы, ж. I. ж. ад і. *Збíгнеў*.  
Польск. *Zbigniewa*, руск. *Збýгнева*, укр. *Збýгнева*, чеш. *Zbyhněva*, *Zbyňka*.  
Імяніны: 17 III.

**ЗБÍГНЕУ (Zbihneu)** -ва, м. Збігневіч, Збігнейна.  
Вытворныя: Збышак, Збышко, Збысь.  
Польск. *Zbigniew*, руск. *Збýгнёв*, укр. *Збýгнёв*, чеш. *Zbyhněv*, *Zbyněk*, *Zbyšek*.  
[Ад асноў са значэннем польск. *zby* – збыць, пазбыць і *gniew* – гнеў]  
Імяніны: 17 III.

**ЗБЫСЛАВА (Zbyslava)** -ы, ж. I. ж. ад і. *Збыслáу*.  
Польск. *Zbysława*, руск. *Збыслáва*, укр. *Збыслáва*, чеш. *Zbyslava*.  
Імяніны: 30 XI.

**ЗБЫСЛАЎ (Zbyslau)** -ва, м. Збыслáвіч, Збыслáваўна.  
Вытворныя: Збысь, Збышак.  
Польск. *Zbysław*, руск. *Збыслáв*, укр. *Збыслáв*, чеш. *Zbyslav*.  
[Ад асноў са значэннем польск. *zby* – збыць, пазбыць і *slawa* – слава]  
Імяніны: 23 III.

**ЗДЗІСЛАВА (Dzislava)** -ы, ж. I. ж. ад і. *Здзіслáу*.  
Вытворныя: Здзіся, Здзіска.  
Польск. *Dzisława*, руск. *Здислáва*, укр. *Здислáва*, чеш. *Zdislava*, *Zde-slava*.  
Імяніны: 29 I, 28 XI.

**ЗДЗІСЛАЎ (Dzislaw)** -ва, м. Здзіслáвіч, Здзіслáваўна.  
Вытворныя: Здзісь, Здзіх, Здзісік.  
Польск. *Dzisław*, руск. *Здислáв*, укр. *Здислáв*, чеш. *Zdislav*, *Zdeslav*.  
[Ад асноў са значэннем польск. *zdzi* – класці і *slawa* – слава]  
Імяніны: 29 I, 28 XI.

**ЗЕФÍРЫН (Zefiryn)** -а, м. Зефíрнавіч, Зефíрнаўна.  
Англ., ням. *Zephyrinus*, венг., славац. *Zefirin*, ісп. *Ceferino*, *Cefirino*, іт. *Zefirino*, *Zefiro*, літ. *Zefyrinas*, польск. *Zefryna*, руск. *Зефíрн*, укр. *Зефíрн*, франц. *Zéphirin*, *Zéphyrin*.  
[Грэч. *Zéphyrós*]  
Імяніны: 26 VIII.

**ЗЕФÍРЫНА (Zefiryna)** -ы, ж. I. ж. ад і. *Зефíрны*.  
Вытворныя: Фíра, Ірýна, Іра, Зéна.  
Іт. *Zefirina*, *Zefira*, польск. *Zefry-na*, руск. *Зефíра*, *Земфíра*, укр. *Земфíра*, *Зефíра*.  
Імяніны: 26 VIII.

**ЗІГМУНД (Zihmund)** -а, м. Зігмунд-авіч, Зігмундаўна.

Вядома з XVI ст. як Зыгмунт (1679), Зыгмонт (1632), Жикгімонт (1528), Жикгмонт (1679).  
Вытворныя: Зігмант, Зігмус, Зігус, Зісь.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Зыгмант, Зігмунд, Зігмантóвіч.  
Англ. *Sigmund*, ісп. *Segismondo*, іт. *Zsigmond*, літ. *Žygimantas*, *Zigmantas*, *Zigmas*, польск. *Zygmunt*, ням. *Sigmund*, *Siegmond*, *Sigismund*, руск. *Сигизмунд*, *Зігмунд*, славац. *Zigmund*, *Zigmund*, славен. *Sigismund*, *Sigmund*, *Žigmund*, укр. *Зігмунд*, *Сигізмунд*, франц. *Sigis-mund*, чеш. *Zikmund*.  
[Ст.-герм. *sigu* – перамога і *tunt* – абарона, ахова]  
Імяніны: 2 V.

**ЗІГМУНДА (Zihmunda)** -ы, ж. I. ж. ад і. *Зігмунд*.  
Польск. *Zygmunta*, руск. *Зігмунда*, укр. *Зігмунда*.

**ЗІГФРЫД (Zihfryd)** -а, м. Зігфрыд-авіч, Зігфрыдаўна.  
Вытворныя: Зыфрук, Фрыд, Зіга.  
Англ. *Sigurd*, *Sigurth*, венг. *Szigfrid*, *Szeveréd*, ісп. *Sigfrido*, літ. *Zigfridas*, *Zygfridas*, ням. *Siegfried*, *Sigfrid*, польск. *Zygryd*, руск. *Зігфрид*, славац. *Sigfrid*, укр. *Зігфрид*, франц. *Sigetroi*, чеш. *Sigfrid*.  
[Ст.-герм. *sig* – перамога і *frid* – мір]  
Імяніны: 20 II, 24 XII.

**ЗІЛОТ (Zilot)** -а, м. Зілóтавіч, Зілóтаўна.  
Англ. *Zelotes*, іт. *Zilotto*, руск. *Зилот*, укр. *Зілот*.  
[Грэч. *Zelotes* – паклоннік]

**ЗІНА (Zina)** -ы, м. Зінавіч, Зінаўна.  
Вытворныя: Зінко, Зінкó, Зіноў, Зінáк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Зінін, Зінёвіч, Зінóвіч, Зінкевіч, Зінкóвіч, Зінчанка, Зінчонак, Зінько, Зінькó, Зінькó, Зінькéвіч, Зініо́к, Зінакó, Зінкавéц.  
Руск. *Зіна*, укр. *Зіна*.  
[Грэч. *Zēnos* – родны склон імя *Zeus* (Зеўс)]

**ЗІНАІДА (Zinaida)** -ы, ж.

Вытворныя: Зіна, Зінка, Зінўля, Зінуса, Зінуска, Іда, Іна.  
Балг. *Зинаида*, *Зинка*, *Зина*, іт. *Zenaide*, руск. *Зинаида*, укр. *Зинаїда*, Зіня, Зінька.  
[Грэч. *Zēnais, Zēnaidos*: *Zēna* – він. склон ад *Zeus* (Зеўс) і *eidos* – нашчадак]  
Імяніны: 11 X.

**ЗІНОВІЙ (Zinovi)** -я, м. Зінóуевіч, Зінóуена.

Вядома з XVI ст. як Зинов (1578), Зенов (1541), Зиновей (1556).  
Вытворныя: Зінь, Зіна.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Зінóуе, Зінавéнка, Зінóвенка, Зінавéеу.

Англ., ням. *Zenobius*, балг. *Зино-вий*, Зіно, венг. *Zenobius*, ісп. іт. *Zenobio*, літ. *Zenobijus*, польск. *Zenobijsz*, руск. *Зінóвий*, славац. *Zenopob*, славен. *Zenobij*, укр. *Зінóвій*, Зінько, франц. *Zénobe*, *Zenobien*.  
[Грэч. *Zēnobios*: *Zeus*, *Zēnos* – Зеўс і *bios* – жыццё]

Імяніны: 20 II, 24 XII.

**ЗІНОВІЯ (Zinoviya)** -і, ж. I. ж. ад і. Зіновій.

Вядома з XVI ст. як Зиновья (1556).  
Вытворныя: Зéна, Зінуса, Зінўля.  
Англ., ісп., іт., ням. *Zenobia*, венг., славац. *Zenobia*, польск. *Zenobia*, руск. *Зінобія*, укр. *Зінобія*, франц. *Zenobie*, чеш. *Zenobie*.  
Імяніны: 20 II, 24 XII.

**ЗЛÁТА (Zlata)** -ы, ж.

Вытворныя: Злáтка, Злáтачка, Злáтанка.  
Балг. *Златка*, *Злата*, руск. *Злáта*, сербск. *Златица*, укр. *Злáта*.  
[Балг. *злат* – залаты]  
Імяніны: 13 X.

**ЗМÉНА (Zmena)** -ы, ж.

Вытворныя: Змéнка.  
Руск. *Смéна*, укр. *Змéна*.  
[Ужыванне агульнага наз. змена ў якасці ўласнага імя]

**ЗМЫЧКА** (Zmychka) -и, ж.  
Руск. Змычка.  
[Ужыванне агульнага наз. змычка  
ў якасці ўласнага імя]

**ЗОТ** (Zot) -а, м. Зóтавіч, Зóтайна.  
Гл. Ізбt.  
Вытворныя: Зóтка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Зóтай, Зóтчык.  
Руск. Зот, укр. Зот.

**ЗÓЦІК** (Zotsik) -а, м. Зóцікавіч,  
Зóцікайна. Ст. рэдк.  
Гл. Зот.  
Вытворныя: Зот.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Зóцікаў, Зóценка.  
Руск. Зóтик, укр. Зóтик.  
[Грэч. Zótkos – жыццёвы, жыватворны]  
Імяніны: 18 IV, 22 VIII, 13 IX, 21 X,  
30 XII.

**ЗÓЯ** (Zoya) -и, ж.  
Вытворныя: Зóйка, Збечка, Зóенька.  
Англ. Zoë, балг. Зоя, Zoi, Зоица,  
Зойка, Зоичка, ням. Zoe, руск.  
Зóя, укр. Зóя, франц. Zoé.  
[Грэч. Zóē – жыццё]  
Імяніны: 13 II, 2 V, 18 XII.

**ЗЫГМУНД** (Zygmund) -а, м. Зыгмундавіч, Зыгмундаўна.  
Гл. Зігмунд.  
Вытворныя: Зыгмунт, Зыгмусь.

**ЗЯМФІРА** (Ziamfira) -ы, ж.  
Вытворныя: Фіра, Зямфірка.  
Балг. Зефира, Замфира, польск.  
Zefryna, руск. Земфіра, укр.  
Земфіра.  
[Грэч. sappheiros, sampheiros –  
сапфір]  
Імяніны: 26 VIII.

**ЗЯНОН** (Zianon) -а, м. Зянóнавіч,  
Зянóнаўна.  
Вядома з XVI ст. як Зенон (1696),  
Занон (1589), Зень (1585), Зенеко  
(1540), Зенько (1540), Зенец (1556),  
Зан (1539), Зань (1589).

Занко (1540), Занько (1589), За-  
нец (1540), Занюта (1558).  
Вытворныя: Зен, Зёнка, Зёнька,  
Зянкó, Зянóўка, Зянúк, Зянюк,  
Зан, Занкó, Занька, Занькó.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Зéнау, Зянаў, Зянóвіч, Зянéвіч,  
Зéнкін, Зянкевіч, Зéнчанка, Зéнь-  
ка, Зянькó, Зянькóў, Зянькóвіч,  
Зянькевіч, Зéнькавіч, Зянóўка,  
Зену́кó, Зянюк, Зáнаў, Занкóвіч,  
Занкевіч, Зáнька, Занькó, Зéнь-  
кавéц, Занéўскі, Занóўскі.  
Англ. Zeno, венг. Zéno, ісп., спла-  
вац., славен. Zenon, іт. Zenone,  
Zeno, літ. Zenonas, Zenas, Zenis,  
Zenius, ням., чеш. Zeno, Zenon,  
польск. Zenop, руск. Зенон, укр.  
Зенон, Зінон, франц. Zénon.  
[Грэч. Zépōn – Зеўсай, боскі]  
Імяніны: 30 I, 3 III, 10, 12, 18, 28 IV,  
7 V, 22 VI, 28 VIII, 3, 6, 17 IX, 28 XII.

**ЗЯНОНА** (Zianona) -ы, ж. I. ж. ад i.  
Зянón.  
Вытворныя: Зéна, Зéня, Зéнка.  
Англ. Zena, Zenna, Zenina, венг.  
Zenina, літ. Zenona, польск. Zeno-  
na, руск. Зенона, укр. Зенона.  
Імяніны: 23 VI.

**ІААН** (Iaan) -а, м. Іаáнавіч, Іаáнаўна.  
Ст. рэдк.  
Гл. Івán.  
Балг. Йоан, Иоан, руск. Иоáнн,  
укр. Йоáнн.  
[Ст.-яўр. імя Iōhānān<uðhānān –  
Бог мілуе]  
Імяніны: 4, 7, 15, 22, 24, 26, 27, 30,  
31 I, 23, 24, 26, 29 II, 5, 9, 20, 27,  
29, 30 III, 11, 12, 14, 16, 19, 27 IV, 7,  
8, 19, 22, 24, 25, 26, 29 V, 2, 10, 12,  
13, 19, 24, 26, 28, 30 VI, 3, 9, 12,  
18, 21, 30 VII, 4, 9, 18, 29, 30 VIII,  
2, 3, 7, 14, 22, 23, 26, 28 IX, 3, 12,  
15, 19, 22, 24, 28 X, 1, 9, 11, 13, 20,  
28 XI, 2, 3, 4, 7, 10, 29 XII.

**ІААНАФÁН** (Iaanafan) -а, м. Іаана-  
фáнавіч, Іаанафáнаўна. Ст. рэдк.

Англ., ням. Jonathan, венг., спла-  
вац. Jonatán, ісп. Jonatan, Jonatas,  
Jonato, іт. Giona, літ. Jonatas,  
польск., славен. Jonatan, руск.  
Ионафáн, укр. Іонафáн, франц.  
Jonathan, Jonathas, чеш. Jonatan,  
Jonathan.  
[Ст.-яўр. uðhā-nātān – Бог даў]  
Імяніны: 26 XI.

**ІААНІКІЙ** (Iaaniki) -я, м. Іаанікіевіч,  
Іаанікіеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Анікéй.  
Руск. Иоаннікій, укр. Іоанікій.  
[Грэч. Ioannikios]  
Імяніны: 26 IV, 23 VI, 30 VIII, 4 XI.

**ІААННА** (Iaanna) -ы, ж. I. ж. ад i.  
Іаán.  
Гл. Івáнна.  
Балг. Йоана, Йоанна, Йоанка, Йон-  
ка, польск. Joanna, руск. Иоáнна,  
укр. Йоáнна.  
Імяніны: 30 I, 3 III, 10, 12, 18, 28 IV,  
7 V, 22 VI, 28 VIII, 3, 6, 17 IX, 28 XII.

**ІАВІЛА** (Iavilla) -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Іавілка, Віла.  
Руск. Иовилла, укр. Йовіла.

**ІАВІЛÉЙ** (Iavilei) -я, м. Іавілéевіч,  
Іавілéеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Іавілéй, укр. Йавілéй.  
Імяніны: 19 X.

**ІАГÁН** (Iahan) -а, м. Іагáнавіч,  
Іагáнаўна.  
Гл. Івán.  
Руск. Иогáнн, укр. Йогáнн.

**ІАДÓР** (Iador) -а, м. Іадóравіч,  
Іадóраўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Дóра.  
Руск. Іадбр, укр. Іадбр.  
Імяніны: 4 II.

**ІАІЛЬ** (Iail) -я, м. Іаілевіч, Іаілеўна.  
Ст. рэдк.  
Вядома з XVI ст. як Иоиль (1558).

Вытворныя: Іль, Ілька.  
Руск. Иоиль, укр. Йоиль.  
[Ст.-яўр. імя Iōīl – Яхве – Бог]  
Імяніны: 19 X.

**ІАКАЎ** (Iakau) -ва, м. Іакáвіч, Іакаў-  
на. Ст. форма.

Гл. Ікаў.  
Вядома з XVII ст. як Іаков (1677).  
Руск. Иáков, укр. Іків.

**ІАКÍМ** (Iakim) -а, м. Іакíмавіч,  
Іакімаўна. Ст. форма.  
Гл. Якім.  
Вядома з XVIII ст. як Иоаким (1730).  
Вытворныя: Акім, Акімка, Кім.  
Балг. Йоаким, Аким, Ахим, Якім,  
руск. Иакум, укр. Іакум.  
[Ст.-яўр. імя Iéhō-dāq̄t –  
Яхве (Бог) узводзіць]  
Імяніны: 10 II, 16 VIII, 9 IX.

**ІАКÍНФ** (Iakinf) -а, м. Іакінфавіч,  
Іакінфаўна.  
Гл. Акінф.  
Руск. Иакінф, укр. Іакінф.  
[Грэч. Hyakinthos, лац. Hyacin-  
thus – гіяцынт]  
Імяніны: 3, 18 VII, 24 XII.

**ІАЛÁНТА** (Ialanta) -ы, ж.  
Вытворныя: Іáла, Іóлка.  
Англ. Yolande, Iolande, Iolanthe,  
балг. Йоланта, венг. Jolán, ісп.  
Yolanda, іт. Jolanda, літ. Jolanta,  
ним. Iolanthe, Jolenthe, польск. Jo-  
lanta, руск. Йолáнта, славац. Jo-  
lana, Jolanta, славен. Jolanta, укр.  
Йолáнта, франц. Yolande, чеш. Jo-  
lanta, Jolana.  
[Ісп. Violante <лац. viola – фіялка]  
Імяніны: 15 VI, 15 IX.

**ІАНІКÍТ** (Ianikit) -а, м. Іанікітавіч,  
Іанікітаўна. Ст. форма.  
Гл. Анікіта.  
Руск. Ианикіт, укр. Іаникіт.

**ІАНУÁРЫЙ** (January) -я, м. Іануáрье-  
віч, Іануáреўна. Ст. форма.  
Гл. Януár.  
Руск. Иануáрий, укр. Іануáрій.  
[лац. Januarius]  
Імяніны: 25 I, 21, 28 IV.

**ІАСÁФ** (Iasaf) -а, м. Іасáфавіч,  
Іасáфаўна.  
Вытворныя: Асáф, Сáфа.  
Англ., франц., ням. Josaphat,  
венг., славац. Jozafát, ісп., чеш.



**ІЕРАКС (Iyeraks)** -а, м. Іераксавіч, Іераксаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Иеракс*, укр. *Іеракс*.  
[Греч. *hierax* – ястраб]

**ІЕРАМІЯ (Iyeramiya)** -і, м. Іераміевіч, Іераміеўна. Ст. форма.  
Гл. Ерамей.  
Балг. *Иеремия*, руск. *Иеремія*, укр. *Іеремія*.  
Імяніны: 14 I, 16 II, 1 III, 28 IX, 5 X.

**ІЕРАФЕЙ (Iyerafei)** -я, м. Іерафееўіч, Іерафееўна. Ст. форма.  
Гл. Ерафей.  
Балг. *Иерофеј*, руск. *Иерофей*, укр. *Іерофей*.  
Імяніны: 4 X.

**ІЗАБЕЛА (Izabela)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ізабелка, Бéла, Іза, Белу́ня.  
Англ. *Isabel*, *Isabella*, *Isabelle*, балг. *Изабела*, *Изабел*, *Изабелла*, венг. *Izabella*, *Iza*, ісп. *Isabel*, іт. *Isabella*, літ. *Izabelė*, *Zabelė*, ням. *Isabella*, *Isabelle*, *Isabel*, польск. *Izabela*, *Izabella*, руск. *Изабелла*, славац., славен. *Izabela*, укр. *Ізабелла*, франц. *Isabelle*, чеш. *Izabela*, *Isabela*.  
[Ісп. *Isabel*]  
Імяніны: 22 II, 16 III, 14 VII, 3 IX, 19 XI, 9 XII.

**ІЗАЯШ (Izayash)** -а, м. Ізаяшавіч, Ізаяшайна.  
Вядома з XVI ст. як Изаяш (1636), Езайш (1582), Заяш (1567), Езаяс (1585), Езаель (1585), Езур (1556), Язелис (1585).  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ізаяшай, Ізаяшук, Ізаяшчык.  
Англ. *Isaias*, *Isaiyah*, балг. *Исаї*, венг. *Izaiás*, *Ezsaiás*, ісп. *Isaias*, іт. *Isaia*, літ. *Izaijas*, *Jezajas*, *Izajas*, *Izajus*, ням. *Isaias*, *Jesaja*, *Jesaias*, польск. *Izajasz*, руск. *Исаї*, славен. *Izaija*, укр. *Ісаї*, франц. *Esaïe*, *Isaïe*, чеш. *Izaiáš*.  
[Ст.-яўр. імя */éšá'jahū* – збаўленне, абарона Бога]  
Імяніны: 16 II, 6 VII.

**ІЗІДА (Izida)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ізідка, Зіда, Іда.  
Руск. *Изіда*, укр. *Ізіда*.  
[У античнай міфалогіі: Ізіда – багіня ўрадлівасці]

**ІЗМАІЛ (Izmail)** -а, м. Ізмаілавіч, Ізмаілаўна.  
Вытворныя: Ізмáйла, Ізмаілка.  
Руск. *Измаіл*, укр. *Ізмаїл*.  
[Ст.-яўр. *ušmā'ēl* – пачуе Бог]  
Імяніны: 17 VI.

**ІЗМАРАГД (Izmarahd)** -а, м. Ізмарáгдавіч, Ізмарáгдаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Измарагд*, укр. *Ізмарагд*.

**ІЗОЛЬДА (Izolda)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ізольдачка, Іза, Зольда, Золя.  
Англ. *Isolde*, балг. *Изолда*, венг., славац. *Izolda*, ісп. *Isolda*, ням. *Isolda*, польск. *Izolda*, руск. *Изольда*, укр. *Ізольда*, чеш. *Izolda*, *Isolda*.  
[Ст.-англ. *Essylt: is* – лёд і *wald* – панаванне]

**ІЗОСІМ (Izosim)** -а, м. Ізосімавіч, Ізосімаўна.  
Гл. Засім.  
Руск. *Изосим*, укр. *Ізосим*.

**ІЗÓТ (Izot)** -а, м. Ізóтавіч, Ізóтаўна.  
Гл. Зóцік.  
Вытворныя: Зот, Зóцік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ізóтаў, Зóтаў.  
Руск. *Изóт*, укр. *Ізóт*.  
[Греч. *Zōtikos* – жыццёвы, жыватворны]  
Імяніны: 18 IV, 22 VIII, 13 IX, 21 X, 30 XII.

**ІЗРАІЛЬ (Izraill)** -я, м. Ізраілевіч, Ізраілеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ізя, Іль.  
Англ. *Israel*, руск. *Израиль*, укр. *Ізраіль*, франц. *Israël*.  
[Ст.-яўр. імя */ísrā'ēl* – Бог пануе]

**ІЗЯСЛАВА (Iziaslava)** -ы, ж. І. ж. ад і. *Ізяслáва*.  
Вытворныя: Ізя, Сла́ва.  
Руск. *Изяслава*, укр. *Ізяслава*.

**ІЗЯСЛАЎ (Iziaslau)** -ва, м. Ізяслáвавіч, Ізяслáвайна. Ст.-руск.  
Вытворныя: Ізяслáўка, Сла́ва.  
Руск. *Изяслава*, укр. *Ізяслава*.  
[Ад асноў са значэннем узяць, браць і слава]  
Імяніны: 6 VII.

**ІЛАРЫЁН (Ilaryion)** -а, м. Іларыёновіч, Іларыёнаўна.  
Вядома з XVI ст. як Ларыон (1541), Ларка (1579), Ларко (1579).  
Вытворныя: Ларывón, Лárка, Варывón, Варывónчык, Іла, Лáра, Лáрык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ларыёнаў, Ларыёнаў, Варывónчык.  
Балг. *Иларион*, іт. *Ilarione*, руск. *Иларион*, укр. *Іларіон*, *Ларіон*.  
[Греч. *Hilarion*<*hilaros* – весёлы]  
Імяніны: 28 III, 6 IV, 18, 28 VIII, 21 X, 7, 19 XI.

**ІЛАРЫЙ (Ilary)** -я, м. Ілáр'евіч, Ілáр'еўна.  
Вытворныя: Ілárка, Лáра, Лáрык.  
Англ. *Hilary*, *Hillary*, *Hillery*, венг. *Hiláriusz*, ісп. *Hilario*, іт. *Hilario*, літ. *Hilarijus*, *Hilarius*, *Hillas*, ням. *Hilarius*, *Hilar*, польск. *Hilary*, руск. *Иларий*, *Гилáрій*, славац. *Hilár*, славен. *Hilarij*, укр. *Гилáрій*, *Іларій*, франц. *Hilaire*, чеш. *Hilar*, *Hilarius*.  
[Греч. *Hilarius*<*hilaros* – весёлы]  
Імяніны: 12 VII.

**ІЛАРЫЯ (Ilaryia)** -і, ж. І. ж. ад і. *Іларый*.  
Вытворныя: Ілárка, Лárка, Лáра, Іла.  
Англ. *Hilaria*, *Hilary*, венг., славац. *Hilária*, ісп. *Hilaria*, іт. *Hilaria*, літ. *Hilag̊rja*, польск. *Hilaria*, руск. *Илария*, укр. *Іларія*.  
Імяніны: 12 VIII.

**ІЛІРЫК (Illyrik)** -а, м. Ілірыкавіч, Ілірыкаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Лірык, Ліра, Іля.  
Руск. *Иллýрик*, укр. *Іллýрик*.  
[Греч. *Illyrikos* – ілірыец, з Іліры – краіны на заходзе ад Македоніі]

**ІЛІЯ (Iliya)** -і, м. Іліевіч, Іліеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Іля, Ілік.  
Руск. *Илия*, укр. *Ілія*.

**ІЛІЯДÓР (Iliyador)**-а, м. Іліядóравіч, Іліядóраўна.  
Вытворныя: Алядóр, Дóра, Іля, Дóрык.  
Балг. *Cheliodor*, *Iliodor*, венг. *Heliodor*, *Hiador*, ісп. *Heliodoro*, іт. *Eliodoro*, літ. *Heliodoras*, польск. *Heliodor*, руск. *Илиодор*, славен. *Heliodor*, укр. *Ілиодор*, франц. *Héliodore*, чеш. *Heliodóros*.  
[Греч. *Heliodoros*: *hēlios* – сонца і *dōron* – дар]  
Імяніны: 28 IX, 19 XI.

**ІЛІЯН (Iliyan)** -а, м. Ілія́навіч, Ілія́наўна. Ст. рэдк.  
Гл. Ілья.  
Вытворныя: Іля, Ян, Ілюша.  
Балг. *Илиан*, *Илиян*, *Илин*, *Илианчо*, *Илиянча*, *Илинчо*, *Илко*, *Ильо*, *Илчо*, *Ило*, *Иле*, руск. *Илиан*, укр. *Іліан*.  
[Греч. *hēlios* – сонца]  
Імяніны: 14 I, 15 II, 20 VII, 17 IX, 19 XII.

**ІЛОНА (Ilona)** -ы, ж.  
Вытворныя: Ілонка.  
Балг. *Илона*, *Илонка*, руск. *Илона*, укр. *Ілонá*.  
[Венг. *Ilona*. Гл. Алéна]  
Імяніны: 18 VIII.

**ІЛІЯ (Ilya)** -і, м. Іліч, Ілінічна.  
Вядома з XVI ст. як Илия (1751), Илля (1578), Илья (1528), Илько (1541), Иля (1578), Ильяш (1570), Елиаш (1697), Гелияш (1649), Гелиаш (1663), Ояш (1566).  
Вытворныя: Ілля, Ільяш, Ільюб, Гальяш, Ільюшка, Ільяшэц, Іллэйка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ільін, Ільініч, Ільич, Ільичоў, Ільінка, Ільянкоў, Ільёна, Ілініч, Іллэйка, Ільчык, Ільюхін, Ільбцік, Ільюшкін, Ільюшчанка, Ільюшак, Ільюшёнак, Ільяш, Ільяшэвіч, Ільініч, Ілынеч, Ілынік, Ільянікі.

## ІМЯНÉЙ

Англ. *Elias, Ellis, Elijah*, балг. *Илия, Ило, Иле, Илко, Ильо, Илчо, Илий-чо, Лично, Личе*, венг. *Eliás, Illés*, ісп., ням. *Elias*, іт. *Elia*, літ. *Elijas, Eliošius*, польск. *Eliasz*, руск. *Илья, Илья́*, славац. *Eliáš, Ilja*, славен. *Elija*, укр. *Ілля, Ілько*, франц. *Élie*, чеш. *Eliáš, Ilja*.

[Ст.-яўр. *'Elijah, 'Elijāhū<eliyāhu – Яхве – мой Бог]*  
Імяніны: 8, 14 I, 16 II, 9, 28 III, 20 VII, 13, 17, 28 IX, 19 XII.

**ІМЯНÉЙ (Imianei)** -я, м. Імянёевіч, Імянёуна. Ст. рэдк.  
Руск. *Именей*, укр. *Іменей*.

**ІНА (Ina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Іна.  
Вытворныя: Інуся, Інка, Інўля.  
Балг. *Ина*, Инна, руск. *Инна*, укр. *Інна*.

**ІНА (Ina)** -ы, м. Ініч, Інічна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Інка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ініч, Інскі.  
Руск. *Инна*, укр. *Інна*.

**ІНАКÉНЦІЙ (Inakentsi)** -я, м. Інакéнцевіч, Інакéнцеўна.  
Вядома з XVII ст. як Іннокентий (1690).  
Вытворныя: Іна, Кéня, Кéша.  
Англ., франц. *Innocent*, балг. *Инокентий*, *Инокенти*, *Инко*, венг. *Ince*, ісп. *Inocencio*, іт. *Innocenzo*, літ. *Inocentas*, ням. *Innozenz*, польск. *Innocenty*, руск. *Иннокентий*, славац. *Inocent*, славен. *Inocencij*, *Cene*, *Inocenc*, укр. *Інокентій*, чеш. *Inocenc*.  
[Пац. *innocentius* – бязвінны, ня- вінны]  
Імяніны: 17 IV, 22 VI, 28 VII, 13 VIII.

**ІНАРЫЙ (Inary)** -я, м. Інар'евіч, Інар'еўна.  
Вытворныя: Іна.  
Руск. *Инарий*, укр. *Інарій*.

**ІНГА (Inha)** -и, ж.  
Вытворныя: Іна, Інуся.

Балг. *Инга*, венг. *ням. Inge*, польск. *Inga*, руск. *Инга*, укр. *Інга*.  
[Скарочаная форма імён *Ingebórga, Ingryð*; ст.-сканд. *Ingviō* – імя бога баражца]

Імяніны: 27 II, 22 X.

**ІНГРЫДА (Inhryda)** -ы, ж.  
Англ., венг. *ням. Ingrid*, руск. *Ингрýда*, славац. *Ingrida*, укр. *Інгрýда*, чеш. *Ingrid, Ingrida*.  
[Ст.-сканд. *Ingviō* – імя бога баражца і *ridan* – ехаць вярхом]  
Імяніны: 2 IX.

**ІНДЗІС (Indzis)** -а, м. Індзісавіч, Індзісаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Дзіса, Індзіса.  
Руск. *Індис*, укр. *Індис*.  
[Грэч. *Indos* – індыйскі]

**ІНЕСА (Inesa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Інеска, Іна, Інуся.  
Балг. *Инес*, ням. *Ines*, руск. *Инесса*, укр. *Інеса*.  
[Ісп. *Iness*]

**ІНІЛІЯ (Iniliya)** -и, ж.  
Руск. *Інілія*, укр. *Інілія*.

**ІНТЭРНА (Interna)** -ы, ж. Нов.  
Руск. *Інтэрна*, укр. *Інтэрна*.

**ІОЛА (Iola)** -ы, ж.  
Вытворныя: Іолка.  
Іт. *Iole*, руск. *Іола*, укр. *Іола*.

**ІОНА (Iona)** -ы, м. Іонаўіч, Іонаўна.  
Вядома з XVI ст. як Енко (1556).  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Іонін, Іонінка.  
Англ. *Jonah, Jonas*, балг. *Йоно, Йонко*, венг. *Jónás*, ісп., ням., славен., франц. *Jonas*, іт. *Giona*, літ. *Jonas, Jonošius*, польск. *Jonasz*, руск. *Іона*, укр. *Іона*.  
[Ст.-яўр. *yōnā* – голуб]

**ІОСІЙ (Iosi)** -я, м. Іосіевіч, Іосіеўна.  
Ст. рэдк.  
Англ. *Josiah, Josias*, руск. *Іосій*, укр. *Іосій*.  
[Ст.-яўр. *yōšiyā* – няхай падтрымае Бог]  
Імяніны: 20 III.

**ІОСІФ (Iosif)** -а, м. Іосіфавіч, Іосіфайна.

Вядома з XV ст. як Іосиф (1465), Іосаф (1592), Есіф (1541), Есип (1528), Осип (1699), Ошип (1591), Асип (1580), Еско (1567), Есько (1597), Еська (1555), Есюк (1528). Вытворныя: *Bóspíl, Óspíl, Éspíl, Úspíl, Úspík*.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Óspíau, Bóspíau, Acípóvich, Acípénka, Acípénak, Acíník, Acípkóu, Acípčyck, Óspíchyk, Acípúk, Acípuk, Acípčuk, Ecípóvich, Ecípénak*.  
Англ. *Joseph*, балг. *Йосиф*, венг. *József*, ісп. *Jose*, іт. *Giuseppe, Verpre, Perpre, Peppre*, літ. *Juožapas, Jūzupas, Juozas, Juza, Juzas*, ням. *Joseph, Josef, Josephus*, польск. *Józef*, руск. *Іосиф, Осип*, славац. *Jozef, Jozef, Josip, Joža, Jože, Perpe, Pepe, Pepi*, укр. *Йосип, Йосиф, Осип*, франц. *Joseph*, чеш. *Josef, Jozef*.  
[Ст.-яўр. імя */ðsəf<yōsəf* – Бог прывабівіць, памножыць]

Імяніны: 4, 14, 26 I, 7, 11, 31 III, 4 IV, 23 VI, 31 VII, 28 VIII, 9, 15, 16, 21 IX, 18 X, 3, 20 XI.

**ІОЎ (Iou)** -а, м. Іоавіч, Іоваўна. Ст. рэдк.

Вядома з XVI ст. як Іов (1697), Іев (1540), Іевец (1556).

Вытворныя: Іва, Іёў, Іўкó, Івель.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Іёвена, Іўкó, Іўкóу, Іўкін, Іўчык, Іўкóвіч, Іўчанка, Іўчын, Іўлœў, Іўлеў.

Англ. *Ives, Ivo*, балг. *Йов, Йова*, *Йовко, Йовечо*, венг. *Ivó*, ісп., іт., славен., чеш. *Ivo*, літ. *Ivas*, ням. *Ivo, Iwo*, польск. *Iwo, Iwon*, руск. *Іов, Іов*, франц. *Yves*.  
[Ст.-яўр. імя. *īyb<iyyōbh* ці ад *īyb* – вораг]  
Імяніны: 19, 20 V.

**ІПАЛІТ (Ipalit)** -а, м. Іпалітавіч, Іпалітаўна.

Вытворныя: Гіпаліт, Паліт.  
Англ. *Hippolyt, Hippolytus, Eppalets, Pallets*, венг. *Hippolít, Ipoly*, ісп. *Hipolito*, іт. *Ippolito*, літ. *Ipolitas*,

ням. *Hippolyt, Hippolytus*, польск. *Hipolit*, руск. *Ипполит*, славац. *Hipolít*, славен. *Hipolit*, укр. *Іполіт*, франц. *Hippolyte*, чеш. *Hypolit, Hippolyt*.

[Грэч. *Hippolytos*: *hippos* – конь і *lyb* – распрагаць, развязаць]  
Імяніны: 30 I, 13 VIII.

**ІПАЛІТА (Ipalita)** -ы, ж. I. ж. ад i. Іпаліт.

Англ., ням. *Hippolyta*, венг. *Hippolita*, *Hippia*, ісп., польск. *Hipolita*, іт. *Ippolita*.  
Імяніны: 13 VIII.

**ІПАТ (Ipat)** -а, м. Іпатавіч, Іпатайна.

Вядома з XVI ст. як Патей (1584), Потей (1542), Пац (1577), Пацко (1541), Пацук (1556), Пацути (1540), Пачко (1591).

Вытворныя: Пацейка, Пацай, Пáцка, Пацайка, Пацэй, Пацэн, Пацуля́н, Пацы́ла, Пацы́на, Пацю́ка, Пацю́тка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Інатай, Інатовіч, Пацей, Пацэнка, Пацэнка, Пацайчук, Пац, Пацэвіч, Пацэнка, Пацай, Пацайкóвіч, Пацэнка, Пацук, Пацэйка, Пацүэнка, Пацэнак, Пацэнка, Пацайо́к, Пацы́ла, Пацы́на, Пацы́нка, Пацо́шын, Пацо́тка, Пацо́ускі.  
Польск. *Hipasyc*, руск. *Ипат*, укр. *Inát*, франц. *Hupras*.

[Грэч. *hypatos* – найвышэйшы]  
Імяніны: 17 VI, 14 XI.

**ІПАЦІЙ (Ipatsi)** -я, м. Іпачьевіч, Іпачьеўна.

Гл. Іпат.  
Руск. *Ипатий*, укр. *Inátiy*.

**ІПЯРЭХІЙ (Iparekhi)** -я, м. Іпярэхьевіч, Іпярэхьеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Иперехий*, укр. *Іперехій*.  
[Грэч. *hyperechē* – пераўзыходзіць]

**ІРАДЗІЕН (Iradziyon)** -а, м. Ірадзіё- навіч, Ірадзіёнаўна. Ст. рэдк.



Вядома з XVI ст. як Змайла (1582).  
Вытворныя: Ісма, Маіл.  
Англ. *Ishmael*, іт. *Ismaele*, руск. *Измаїл*, укр. *Ізмаїл*.  
[Ст.-яўр. імя *[išmā'el]*<*yišmā'ēl* – пачуе Бог]  
Імяніны: 17 VI.

**ІСÓП (Isop)** -а, м. Ісóповіч, Ісóпаўна.  
Ст. рэдк.  
Руск. *Иссоп*, укр. *Іссоп*.

**ІСПÁЛТ (Ispalt)** -а, м. Іспáльтавіч,  
Іспáлтаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Испалт*, укр. *Іспалт*.

**ІСТОМА (Istoma)** -ы, м. Істомавіч,  
Істомаўна.  
Вытворныя: Стóма.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Істомін, Стóма, Стóмін.  
Руск. *Истома*, укр. *Істома*.

**ІСТУКАРЫЙ (Istukary)** -я, м. Істукáрыевіч, Істукáрыеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Истукáрий*, укр. *Істукáрий*.

**ІСЦІСЛАЎ (Istsislau)** -ва, м. Ісціслáвавіч, Ісціслáваўна. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Ісціслáўка, Слáва.  
Руск. *Истислáв*, укр. *Істислáв*.  
[Ад асноў са значэннем *ісціна* і *слава*]

**ІУВЯНЦІН (Iuvantsin)** -а, м. Іувянцінавіч, Іувянцінаўна. Ст. форма.  
Гл. Ювянцін.  
Руск. *Иувентин*, укр. *Іувентýн*, *Ювентýн*.  
[Лац. *juvenalis* – юнацкі]  
Імяніны: 2 VII.

**ІУЛІЙ (Iuli)** -я, м. Іуліевіч, Іуліеўна.  
Ст. форма.  
Гл. Юлій.  
Руск. *Иулий*, укр. *Іулій*, *Юлій*.

**ІУЛІЯН (Iuliyan)** -а, м. Іуліяновіч,  
Іуліянаўна. Ст. форма.  
Гл. Юльян.  
Руск. *Иулиán*, укр. *Юліáн*, *Улія́н*.  
Імяніны: 8, 29 I, 6, 16 II, 16 III, 3, 23 VI, 13, 28 VII, 9 VIII, 4, 12, 13 IX, 7, 18 X.

**ІУСТ (Iust)** -а, м. Іуставіч, Іустаўна.  
Ст. форма.  
Гл. Юст.  
Руск. *Иуст*, укр. *Іуст*.  
Імяніны: 4 I, 28 V, 9 VI, 14 VII, 30 X.

**ІУСЦІН (Iustsin)** -а, м. Іусцінавіч,  
Іусцінаўна. Ст. форма.  
Гл. Юстын.  
Руск. *Иустин*, укр. *Іустін*.  
Імяніны: 1 VI.

**ІФЕНЦІЙ (Ifentsi)** -я, м. Іфэнцьевіч,  
Іфэнцьеўна.  
Вядома з XVII ст. як Ифентий (1614).  
[Імя адносіцца да ліку схімніцкіх,  
якія надаваліся пры прыняці  
схімы]  
Руск. *Ифентий*, укр. *Іфéнтій*.

**ІФІГÉНІЯ (Iphiheniya)** -і, ж.  
Англ. *Iphigenia*, літ., славен. *Ifigenija*, венг. *Ifigénia*, ісп., іт., польск., чэш. *Ifigenia*, ням. *Iphigenia*, *Iphigenie*, руск. *Ифигéния*, укр. *Іфігéнія*, франц. *Iphigénie*.  
[Грэч. *Iphigeneia*: *iphi* – доблесна і *genos* – род]

**ІЯ (Iya)** -і, ж.  
Вытворныя: Іика, Іюта, Іюня.  
Руск. *Ия*, укр. *Ія*.  
[Грэч. *ioi* (мн. *ia*) – фіялка]  
Імяніны: 11 IX.

**ІЯРОН (Iyaron)** -а, м. Іяронавіч,  
Іяронаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ярбія, Ярбха, Яроша.  
Балг. *Иероним*, руск. *Иеро́н*, укр. *Ієро́н*.  
[Грэч. *Hieron*<*hieros* – свяшчэнны]  
Імяніны: 15 VI.

**ІЯСЕЙ (Iyasei)** -я, м. Іясеевіч,  
Іясеёўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ясéй, Ясéйка.  
Руск. *Иессéй*, укр. *Ієсéй*.  
[Ст.-яўр. біблейскае імя *[iša]*]  
Імяніны: 9 V, 20 IX.

## K

**КАДЗІMÍM (Kadzimim)** -а, м. Кадзіmіавіч, Кадзіmімаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Кадимім*, укр. *Кадимім*.

**КАДЗІC (Kadzis)** -а, м. Кадзіcавіч,  
Кадзісаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Кадіс*, укр. *Кадіс*.

**КАЗДÓЯ (Kazdoya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Кáзя.  
Руск. *Каздóя*, укр. *Каздóя*.

**КАЗІMÍR (Kazimir)** -а, м. Казіmіравіч,  
Казіmіраўна. Слав.  
Вядома з XV ст. як Казімеж (1500),  
Казімер (1556), Казімир (1684).  
Вытворныя: Казімérchyk, Казіmіrchyk,  
Казіk, Кáзік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Казіmіrchyk, Казіmіraў,  
Казіmіr, Казіmіróvіch, Казіmіrénka,  
Казіmіrchyk, Казіmіrsky.  
Англ., франц. *Casimir*, балг. *Казіmіr*,  
венг. *Kázmér*, *Kazimir*, ісп., іт.  
*Casimiro*, літ. *Kazimieras*, *Kazimierius*,  
*Kazys*, ням. *Kasimir*, польск.  
*Kazimierz*, руск. *Казіmіr*, славац.,  
чэш. *Kazimir*, укр. *Казіmіr*.  
[Ад асноў са значэннем *прадказа-*  
*ваць і mіr*]  
Імяніны: 4 III.

**КАЗІMÍRA (Kazimira)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Казіmіr. Слав.  
Вытворныя: Кáзя, Кáзька, Míra,  
Míracha, Mírka.  
Ісп. *Casimira*, літ., польск. *Kazimiera*,  
руск. *Казіmіra*, славац., славен.,  
чэш. *Kazimíra*, укр. *Казіmіra*.  
Імяніны: 4 III.

**КАЙ (Kai)** -я, м. Кáевіч, Кáеўна. Ст.  
рэдк.  
Руск. *Кай*, укр. *Кай*.  
[Лац. *Caius* (*Gaius*)<*gaudere* –  
радавацца]  
Імяніны: 22 III, 24 V, 29 VII, 23 VIII,  
7 XI, 14 XII.

**КАЛАДÓТА (Kaladota)** -ы, ж. Ст.  
рэдк.  
Руск. *Калодóта*, укр. *Калодóта*.

**КАЛÉРЫЯ (Kaleryja)** -і, ж.  
Вытворныя: Кáля, Лéра.  
Руск. *Калéрия*, укр. *Калéрія*.  
[Грэч. *kalē* – добрая, прыгожая]  
Імяніны: 7 VI.

**КАЛІBÍT (Kalivit)** -а, м. Каліbіставіч,  
Каліbітаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Калибít*, укр. *Калибít*.

**КАЛІДА (Kalida)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Кáля, Лíда, Лíдка,  
Калідка, Калідачка.  
Руск. *Каліда*, укр. *Каліда*.  
[Грэч. *kalos* – прыгожы і *eidos* – від,  
знешнасць]  
Імяніны: 17 IX.

**КАЛІMÁХ (Kalimakh)** -а, м. Каліmáхавіч,  
Каліmáхаваўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Каллімáх*, укр. *Калімáх*.  
[Грэч. *Kallimachos*: *kalli* – прыгожы  
і *machimos* – воін]  
Імяніны: 10 VIII.

**КАЛІНА (Kalina)** -ы, ж.  
Гл. Калінікія.  
Балг. *Калина*, Калинка, Кина, Кінка,  
руск. *Каліна*, укр. *Каліна*.  
Імяніны: 11 VII.

**КАЛІНА (Kalinka)** -ы, м. Калінавіч,  
Калінаваўна.  
Гл. Калінік.  
Балг. *Калин*, Калинчо, руск. *Каліна*,  
укр. *Каліна*.

**КАЛІNІК (Kalinik)** -а, м. Каліnікавіч,  
Каліnікаваўна.  
Вядома з XVI ст. як Калиник (1552),  
Каленик (1540), Калини (1541).  
Вытворныя: Калінка, Калéнік, Калінéц,  
Калінéйка, Каліна, Калінша,  
Кáля, Кáна, Нíкаша.  
Руск. *Калліник*, укр. *Калéник*.  
[Грэч. *Kallinikos*: *kalli* – прыгожы  
і *níka* – перемагаць]  
Імяніны: 22 III, 24 V, 29 VII, 23 VIII,  
7 XI, 14 XII.

**КАЛІNІКІЯ (Kalinikiya)** -і, ж. I. ж.  
ад i. Калінік. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Кáля, Нíка, Калінка.  
Руск. *Каллінікія*, укр. *Калінікія*.

**КАЛІСА (Kalisa)** -ы, ж.

Вытворныя: Каліска, Аліса, Кáля.  
Балг. Калиса, руск. Каліса, укр. Калиса.  
[Греч. *kalē* – прыгожая]  
Імяніны: 6 II, 1 IX.

**КАЛІСТ (Kalist)** -а, м. Кáлістavіч, Кáлістауна.

Вядома з XVI ст. як Калист (1646), Калих (1540), Калиш (1577).

Вытворныя: Калістка, Кáля.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Калістбóй, Калістбóвіч, Калістtúк, Каліст.

Англ. *Callistus*, венг. *Kalliszt*, ісп. *Calisto*, *Calixto*, іт. *Calisto*, *Callisto*, літ. *Kalikstas*, ням. *Callixtus*, *Kallistus*, *Kalixt*, польск. *Kalikst*, *Kalist*, руск. *Калист*, славац., славен. *Kalist*, укр. Кáліст, франц. *Calliste*, *Calixte*, чеш. *Kallixt*.

[Греч. *kallistos* – самы прыгожы]

Імяніны: 6 III, 14 X.

**КАЛІСТА (Kalista)** -ы, ж. I. ж. ад i. Кáліст.

Вытворныя: Кáля, Аліса, Álya.

Англ. *Calista*, балг. Калиста, венг. *Kallisza*, ісп. *Calixta*, літ. *Kaliksté*, руск. Калійста, славен. *Kalista*, укр. Калиста.

Імяніны: 6 II, 1 IX.

**КАЛІСТРАТ (Kalistrat)** -а, м. Калистратавіч, Калистратáуна.

Вядома з XVI ст. як Калистрат (1567).

Вытворныя: Калистáр, Лістрáт, Калистратáка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Калистратáу, Калистрат.

Балг. Калистрат, руск. Калистрат, франц. *Célestin*, чеш. *Celestýna*.

[Греч. *Kallistratos*: *kalli* – прыгожы і *stratos* – войска, армія]

Імяніны: 27 IX.

**КАЛІСФÉН (Kalisfen)** -а, м. Калисфéнавіч, Калисфéнауна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Кáлик, Фéна.

Руск. Калисфéн, укр. Калисфéн.

[Греч. *kalli* – прыгожы і *sthenos* – сила]

Імяніны: 3 III.

**КАЛІСФÉНІЯ (Kalisfeniya)** -і, ж. I. ж. ад i. Калисфéн.

Вытворныя: Калисфéна, Кáля, Фéна.

Руск. Калисфéния, укр. Калисфéнія.

**КАЛУФ (Kaluf)** -а, м. Калуфавіч, Калуфауна. Ст. рэдк.

Руск. Калуф, укр. Калуф.

**КАЛЯСÁНЦІЙ (Kaliasantsi)** -я, м.

Калисáнціевіч, Калисáнціеўна. Ст. рэдк.

Руск. Калесáнтий, укр. Калесáнтий.

**КАЛЯСЦІН (Kaliastsin)** -а, м. Калисцінавіч, Калисцінáуна.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Калисцінавіч, Калисцінчык.

Англ. *Celestine*, венг. *Celésztin*, *Cölesztin*, ісп. *Celestino*, літ. *Celestinas*, ням. *Cölestín*, *Cölestinus*, *Zölestín*, *Zölestinus*, польск. *Celestyn*, руск. Келестин, Целестин, славац., славен. *Celestín*, укр. Келестин, франц. *Célestin*, чеш. *Celestyn*.

[Лац. *coelestinus* – нябесны]

Імяніны: 6 IV, 19 V, 27 VII.

**КАЛЯСЦІНА (Kaliastsina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Калисцін.

Вытворныя: Калисцінка, Кáля, Ціна.

Англ. *Celestine*, *Celestina*, венг. *Celészta*, *Celésztna*, ісп. *Celestina*, літ., ням. *Cölestine*, *Zölestine*, польск. *Celestyyna*, руск. Келестына, Целестына, укр. Келестина, Целестына, франц. *Célestine*, чеш. *Celestýna*.

Імяніны: 6 IV.

**КАМІЛ (Kamil)** -а, м. Камілавіч, Камілауна.

Вытворныя: Камілка, Кáля, Мíла. Англ. *Camillus*, венг. *Kamill*, *Kamilló*, ісп. *Camilo*, іт. *Camillo*, літ. *Kamilas*, *Kamilis*, ням. *Camillo*, *Camillus*, *Kamillo*, *Kamillus*, *Kamill*, польск., славац., славен., чеш. *Kamil*, руск. Камíлл, укр. Каміл, франц. *Camille*.

[Лац. *camillus* – малады чалавек са знатнай сям'і]

Імяніны: 18 VII, 25 IX.

**КАМІЛА (Kamila)** -ы, ж. I. ж. ад i. Каміл.

Вытворныя: Камілка, Міла, Міля, Кáма, Кáля.

Англ. *Camille*, *Camilla*, венг. *Kamilla*, ісп. *Camila*, іт. *Camilla*, літ. *Kamilé*, ням. *Camilla*, *Kamilla*, польск., славац., славен., чеш. *Kamila*, руск. Камíлла, Камíлия, укр. Каміла, франц. *Camille*.

Імяніны: 31 V, 16 IX.

**КАНАНІТ (Kananit)** -а, м. Кана-нітавіч, Кананітаўна. Ст. рэдк.

Руск. Кананіт, укр. Кананіт.

**КАНАФÉЙ (Kanafei)** -я, м. Канафéе-віч, Канафéеўна. Ст. рэдк.

Руск. Канафéй, укр. Канафéй.

**КАНДЗІД (Kandzid)** -а, м. Кандзі-давіч, Кандзідаўна.

Вытворныя: Кандзідка, Кáня.

Венг., славац., славен. *Kandid*, ісп. *Candido*, літ. *Kandidos*, ням. *Candidus*, польск. *Kandyd*, руск. Кандідай, укр. Кандідай, Кандід, франц. *Candidate*.

[Лац. *candidus* – белы, бліскучы; чистасардечны]

Імяніны: 21 I, 9 III.

**КАНДЗІДА (Kandzida)** -ы, ж. I. ж. ад i. Кандзід.

Англ., ісп., іт., ням. *Candida*, венг., літ., славац. *Kandida*, польск. *Kandyda*, руск. Кандіда, укр. Кандіда.

Імяніны: 3 X.

**КАНДЗІДЗІЙ (Kandzidzi)** -я, м. Кандзідзіевіч, Кандзідзіеўна.

Гл. Кандзід.

Руск. Кандідай, укр. Кандідай.

**КАНДРÁЦІЙ (Kandratsi)** -я, м. Кандрáцьевіч, Кандрáцьеўна.

Гл. Кандрат.

Руск. Кондрáт, укр. Кіндрáт.

**КАНСТАНЦІН**

друсь, Кандрúсік, Кандрасюк, Кандрúха, Кондрык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кандрат, Кондрат, Кандратáу, Кандратóвіч, Кандрацэнка, Кандрацэнак, Кандрацéня, Кандрацьеў, Кандратчык, Кандрацюк, Кандрашоў, Кандрашэвіч, Кандрашонак, Кандрашук, Кандрусь, Кандрусеўч, Кандрусік, Кандрасюк, Кандрухоў, Кондрык, Кондрыкау.

Англ., франц. *Conrad*, венг. *Konrád*, *Kuno*, ісп. *Conrado*, іт. *Corrado*, літ. *Konradas*, *Kundrotas*, ням. *Konrad*, *Conrad*, *Kuno*, *Kunrad*, *Kunz*, *Kurt*, польск. *Konrad*, руск. Кондрáт, Кондрáтый, славен. *Konrad*, *Konrádt*, кіндрáт, чеш. *Konrád*.

[Лац. *quadratus* – квадратны, шыракаплечы, Греч. *Kodratos*]

Імяніны: 4 I, 10, 26 III, 21 IV, 21 IX.

**КАНДРÁЦІЙ (Kandratsi)** -я, м. Кандрáцьевіч, Кандрáцьеўна.

Гл. Кандрат.

Руск. Кондрáт, укр. Кіндрáт.

**КАНКОРДЗІЙ (Kankordzi)** -я, м. Канкордзіевіч, Канкордзіеўна.

Вытворныя: Кóра, Кóдзя, Дзій.

Ісп. *Concordio*, польск. *Konkordijsz*, руск. Конкордий, франц. *Concordie*.

[Лац. *concordis*, *concordis* – адна-дущы, згодны]

Імяніны: 4 VI.

**КАНКОРДЗІЯ (Kankordziya)** -и, ж. I. ж. ад i. Канкордзій.

Англ. *Concordia*, *Harmony*, венг., ням., польск., славац. *Konkordia*, ісп. *Concordia*, літ. *Concordie*, славен. *Konkordija*, руск. Конкордия, укр. Конкордія.

[Лац. *concordia* – згода]

Імяніны: 13 VIII.

**КАНСТАНЦІН (Kanstantsin)** -а, м. Канстанцінавіч, Канстанцінауна.

Вытворныя: Кондрат (1528), Кондраш (1582).

Вытворныя: Кандратчык, Кандра-цюк, Кандраш, Кандрашук, Кон-

Костюшко (1556), Костюк (1558), Кохно (1597), Костя (1556), Кац (1589), Коста (1528).

Вытворныя: Кастусь, Костусь, Касцюк, Касташ, Косця, Косцік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Канстанцінаў, Кастанчук, Касток, Кастачук, Кастыка, Кастынік, Косцін, Косцінаў, Касцёвіч, Касцёніч, Касцэнка, Кастэнка, Касцянкóу, Косцік, Косцікаў, Касцюк, Касцюкобў, Касцюковіч, Касцюкевіч, Касцючэнка, Касцючык, Касцюшка, Касцялéй, Касцян, Касцянка.

Англ. *Constanine, Constantin*, балг. *Kostadin*, Константин, Коста, Косьо, Кондо, Кондъо, Конда, Коно, Кою, Коичо, Коино, Коце, Коочо, Динко, Дико, Тинко, венг. *Konstantin, Szilárd*, ісп. *Constancio, Constantino*, іт. *Constance, Costanzo, Costantino*, літ. *Konstantas, Kastantas, Kostas, Kostis, Konstantinas*, ням. *Konstantin, Constantinus*, польск. *Konstancjusz, Konstanty, Konstantyn*, руск. Константін, славац. *Konštantc, Konštantín*, славен. *Kosta, Konstantin*, укр. Костянтін, франц. *Constant*, чэш. *Konstantýn, Konstantín*.

[Лац. *Constantinus<constans – стойкі, пастаянны*]  
Імяніны: 14 II, 5, 6 III, 11, 21 V, 5, 8 VI, 2, 29 VII, 4 VIII, 19 IX, 2, 22 X, 10 XI, 26 XII.

**КАНСТАНЦІЯ (Kanstantsyia)** -я, ж. І. ж. ад і. Канстанцін.

Вытворныя: Кáня, Стáня.

Англ. *Constance, Constancy, Constanta*, балг. Констанца, венг. *Konstancia*, ісп. *Constancia, Constansa*, іт. *Costanza*, літ. *Konstancija*, ням. *Konstanze, Constanze*, Konstantine, Konstantia, польск. *Konstancja*, руск. Констáнция, славац. *Konštancia, Konštantína*, славен. *Kostanca*, укр. Констáнция, франц. *Constance, chéz. Kostance, Konstancie, Konstantyna, Konstantina*.  
Імяніны: 18 II, 17 VII, 19 IX.

**КАНЦІДЗІЙ (Kantsidzi)** -я, м. Канцідзіевіч, Канцідзіеўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Кáна.

Руск. Кантудий, укр. Кантудій.  
[Лац. *Cantate Domino* – так пачынаеца 98 псалом]

Імяніны: 21 I, 9 III, 3 X.

**КАНЦІДЗІЯН (Kantsidziyan)** -а, м. Канцідзіяновіч, Канцідзіянаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Кáня.  
Руск. Кантудиан, укр. Кантудіан.  
Імяніны: 3 X.

**КАПІК (Kapik)** -а, м. Кáпікавіч, Кáпікайна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Кáпа, Пíка.  
Балг. Капка, руск. Кáпик, укр. Кáпик.

**КАПІСТРАН (Kapistran)** -а, м. Капістрáнавіч, Капістрáнаўна. Ст. рэдк.

Руск. Капистрán, укр. Капистрáн.

**КАПІТАЛІНА (Capitalina)** -ы, ж. Вытворныя: Кáпа, Тáля, Лíна, Іна, Капіталінка, Капúля.

Руск. Капітолýна, укр. Капітоліна.

[Лац. *Capitolina* – капіталійская <*Capitolium* – Капітолій, назва ўзгорка ў Рыме>]  
Імяніны: 27 X.

**КАПІТОН (Kapiton)** -а, м. Капіто́навіч, Капіто́наўна.

Вытворныя: Кáпа, Тóня, Тóша, Капітончык, Капітoshka.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Капітон, Капітонаў, Капітончык.

Руск. Капітон, укр. Капітон.

[Лац. *capitón*, *capitonis* – з вялікай галавой]

Імяніны: 7 III, 12 VIII.

**КАРАЛІНА (Karalina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Кароль.

Вытворныя: Карапінка, Каролька, Кáля, Лíна.

Англ., франц. *Caroline*, балг. Каролина, венг. *Karolina, Lina*, ісп. *Ca-*

*rolina*, літ., польск., славац., чэш. *Karolina*, ням. *Karoline, Caroline, Karolina, Carolina*, руск. Кароліна, славен. *Karolina, Karlina*, укр. *Karolína*.

Імяніны: 9 V, 5 VII, 4 XI.

**КАРАНÁТ (Karanat)** -а, м. Карапáтавіч, Карапатáна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Карапáцік, Карапатáк.

Руск. Коронáт, укр. Коронáт.

[Лац. *coronatus* – увенчаны]

**КАРДЗІЯН (Kardziyan)** -а, м. Карапáзіяновіч, Карапáзіянаўна. Ст. рэдк.

Руск. Кордиа́н, укр. Кордиа́н.

**КАРЛ (Karl)** -а, м. Карапáлавіч, Карапáлаўна.

Вытворныя: Карапáша, Карапáня, Карапáшка, Карапóк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Карапáй, Карапóк, Карапóвіч.

Англ., франц. *Charles*, балг. *Karl, Karpel, Karpol*, венг. *Károly*, ісп. *Carlos*, іт. *Carlo*, літ. *Karolis*, ням. *Karl, Carl*, польск. *Karol*, руск. Карапá, славац. *Karel*, славен. *Karel, Karel*, чэш. *Karel*.

[Ст.-герм. *Carlmann: carl* – мужны і *tan* – чалавек]

Імяніны: 19 VI, 17 XI.

**КАРМ (Karm)** -а, м. Карапáлавіч, Карапáлаўна. Ст. рэдк.

Руск. Каrm, укр. Каrm.

**КАРМЕЛЬ (Karmel)** -я, м. Карапáлевіч, Карапáлеўна. Ст. рэдк.

Руск. Каrméль, укр. Каrméль.

**КАРМІЯ (Karmiya)** -и, ж. Руск. Каrmíja, укр. Каrmíja.

**КАРНЕЙ (Karnei)** -я, м. Карапáеевіч, Карапáеўна.

Вядома з XVI ст. як Корней (1577).

Вытворныя: Карапáйчык, Карапóк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:

Карней, Карапáенка, Карапáйчык,

Карnéвіч, Карапáенка, Карапáеўч,

Карнейчык, Карапáяўчык, Карапáеўскі.

Руск. Карапéй, укр. Карапéй.

[Лац. *cornu* – рог]

Імяніны: 20 II, 19 V, 22 VII.

**КАРНÉЛІЙ (Karneli)** -я, м. Карапáльевіч, Карапáльеўна.

Гл. Карапáль.

Руск. Карапáлий, укр. Карапáлий.

**КАРНÉЛІЯ (Karneliya)** -и, ж. І. ж. ад і. Карапáль.

Англ. *Cornelia, Cornelie, Comelle*, балг. Карапáлия, венг. славац. *Kornélia*, ісп., іт. *Cornelia*, літ., славен. *Kornelija*, руск. Карапáлия, укр. Карапáлия, франц. *Cornélie*, чэш. *Kornélie*.

Імяніны: 31 III, 16 IX.

**КАРНÉЛЬ (Karnel)** -я, м. Карапáлевіч, Карапáлеўна.

Вядома з XVI ст. як Корнило (1576), Корнила (1556).

Вытворныя: Карапáлюк, Карапáльчик, Карапáш.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Карапáлюк, Карапáльчик, Карапáшоў.

Англ. *Cornelius, Cornel*, балг. Карапáли, Карапáлий, венг. *Kornél, Soma*, ісп., іт. *Cornelio*, літ. *Kornelijus, Kormel*, ням. *Cornelius, Cornelius*, польск. *Kornel, Korneli, Korneliusz*, руск. Карапáлий, славац. *Kornel*, славен. *Kornelij, Kornel*, укр. Карапáло, Карапáлий, франц. *Corneille*, чэш. *Kornel, Kornelius*.

[Грэч. *Kornēlios* з лац. *Cornelius* – рымскае радавое імя <*cornu* – рог]

Імяніны: 20 II, 19 V, 22 VII, 16 IX.

**КАРНÍЛ (Karnil)** -а, м. Карапáлавіч, Карапáлаўна.

Гл. Карапáль.

Вытворныя: Карапáсь, Карапáлка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Карапáлаў, Карапáловіч, Карапáлюк, Карапáленка, Карапáлеўскі.

Руск. Карапáл, Карапáлий, укр. Карапáло, Карапáлій.

**КАРНÍЛА (Karnila)** -ы, м. Карапáлавіч, Карапáлаўна.

Гл. Карапáл.

Руск. Карапáла, укр. Карапáло.

**КАРÓЛЬ (Karol)** -раля, м. Карапáлевіч, Карапáлеўна.



**КАЯТАН** (Kayatan) -а, м. Каятáнавіч, Каятанаўна.

Вытворныя: Кайтán, Tánik.

Англ. Cajetan, венг. славац., чеш. Kajetán, ісп. Cajetano, Cayetano, іт. Gaetano, літ. Kajetonas, Kajeta, Kaje, ням. Kajetan, Kajetán, польск. Kajetan, руск. Каэтан, славен. Kajetan, укр. Каэтан, франц. Gaetan.

[ЛАЦ. *cajetanus* – чалавек з Каэты] Імяніны: 7 VIII.

**КВІНЦІЛІАН** (Kvintsiliyan) -а, м. Квінциліяновіч, Квінциліянаўна. Редк.

Англ. Quintilian, ісп. Quintiliano, Quintilo, іт. Quintiliano, ням. Quintilian, польск. Kwintylian, руск. Квінтиліан, славац. Quintilián, славен. Kvintilijan, укр. Квінтиліан, чеш. Quintilianus.

[ЛАЦ. *quintilis* – п'яты месяц, прайменаваны ў ліпень (у старожытнасці першым месяцам быў март (сакавік))]

Імяніны: 28 IV.

**КВІРЫН** (Kviryn) -а, м. Квірінавіч, Квірінаўна.

Англ. Quirinus, ісп., іт. Quirino, венг. Kerény, літ. Kvirinas, ням. Quirin, Quirinus, польск. Kwiryn, славац., славен. Kvirin, укр. Квірин, франц. Quirin, чеш. Quirin.

[ЛАЦ. *Quirinus* – імя сабонскага бога, які зліўся з вобразам і культа Марса]

Імяніны: 30 III, 4 IV, 4 VI.

**КВІРЫНА** (Kviryna) -ы, ж. I. ж. ад i. Квірін.

Польск. Kwiryna, славен. Kvirina. Імяніны: 30 III, 4 IV, 4 VI.

**КЕЛІДОНІЯ** (Kelidoniya) -и, ж. Ст. редк.

Вытворныя: Кéля, Дóня.

Руск. Келідónія, укр. Келідónія.

**КÉЛЬСІЙ** (Kelsi) -я, м. Кéльсіевіч, Кéльсіеўна. Ст. редк.

Вытворныя: Кéля, Кéлься.

Руск. Кéльсий, укр. Кéльсий, Цéльсий.

[ЛАЦ. *ceius* – высокі, узвышаны] Імяніны: 8 I, 14 X.

**КЕЛЯСЦІН** (Keliastsin) -а, м. Келясцінавіч, Келясцінаўна.

Англ. Celestine, венг. Celesztin, Cölesztin, Szelezsény, ісп., іт. Celestino, літ. Celestinas, ням. Cölestin, Cölestinus, Zölestín, Zölestinus, польск. Celestyn, руск. Келестын, славац., славен. Celestín, укр. Келестын, франц. Célestín, чеш. Celestín, Celestyn.

[ЛАЦ. *coelestinus* – нябесны]

**КЕЛЯСЦІНА** (Keliastsina) -ы, ж. I. ж. ад i. Келясцін.

Англ. Celestine, Celestina, венг. Celesztina, Celeszta, ісп., іт., літ., славац., славен. Celestina, ням. Cölestine, Zölestine, польск. Celestyn, руск. Келестына, укр. Célestine, чеш. Celestina, Celestýna.

**КЕНДЗЯВЕЙ** (Kendziavei) -я, м. Кендзявеевіч, Кендзявеёўна. Ст. редк.

Руск. Кендеве́й, укр. Кендеве́й.

**КЕНСАРЫН** (Kensaryn) -а, м. Кенсарынавіч, Кенсарынаўна. Ст. редк.

Вытворныя: Кéня, Сарын. Руск. Кенсарын, укр. Кенсарын. [ЛАЦ. *censor* – цэнзар]

**КЕНЦІНАР** (Kentsinar) -а, м. Кенцина́р, Кенцина́раўна. Ст. редк. Руск. Кентинár, укр. Кентинár.

**КЕРКІРА** (Kerkira) -ы, ж. Ст. редк.

Вытворныя: Kíra, Керкіра. Руск. Керкýра, укр. Керкýра. [Грэч. *Kerkyra* – па назве вострава Керкіра ў Ганічным моры]

**КÉСАР** (Kesar) -а, м. Кéсаравіч, Кéсаравна. Ст. редк.

Вытворныя: Кéша. Руск. Кéсьарь, укр. Késcar. [ЛАЦ. *Caesar* < *caedo* – сячы, рассякаць] Імяніны: 9 V, 7 X, 1 XI.

**КЕСÁРЫЙ** (Kesary) -я, м. Кесáрье-віч, Кесáрьеўна. Ст. редк.

Гл. Késar. Руск. Кесáрий, укр. Késar.

**КІЁН** (Kiyon) -а, м. Кіёнаўвіч, Кіёнаўна. Ст. редк.

Руск. Кіён, укр. Kíon.

[Грэч. *kiōn* – стоуб, калона, помнік]

**КІЙ** (Ki) -я, м. Кіевіч, Кіеўна. Ст. руск. редк.

Вытворныя: Кія.

Руск. Кій, укр. Kíj. [Ст.-руск. *ки* – молат]

**КІКІЛІЯ** (Kikiliya) -и, ж. Ст. редк.

Вытворныя: Кіля.

Руск. Кікілия, укр. Цецилія.

[ЛАЦ. *saecus* – сляпы]

**КІЛІЯН** (Kiliyan) -а, м. Кіліяновіч, Кіліянаўна.

Вытворныя: Кілян, Іля, Ян.

Англ. Kilian, Chillién, венг. Kilián, Killény, Gellén, ісп. Kiliano, іт. Chiliano, літ. Kilijonas, Kilys, Kilius, ням. Kilianus, Kilian, польск., славен. Kilian, руск. Килиан, славац., чеш. Kilián, укр. Kílián, франц. Cilian, Kilian. Імяніны: 8 VII.

**KIM** (Kim) -а, м. Кімавіч, Кімаўна.

Руск. Kím, укр. Kím.

[Ад пачатковых літар слова у сполученні Коммунистический Интернационал Молодежи]

**КІМА** (Kima) -ы, ж. I. ж. ад i. Kíma.

Вытворныя: Кімка, Іма.

Руск. Kíma, укр. Kíma.

**КІНДЗЕЙ** (Kindzei) -я, м. Кіндзéевіч, Кіндзéеўна. Ст. редк.

Вытворныя: Кіндзя, Кінья.

Руск. Кіндéй, укр. Кіндéй.

[Грэч. *kindynos* – небяспека, небяспечнасць]

**KIP** (Kir) -а, м. Кіравіч, Кіраўна.

Вытворныя: Kírkó, Kírčuk, Kírškó,

Kírčka.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Kírkó, Kírčuk, Kírškó, Kírčka, Kírčuk.

Іт. Quirico, руск. Кírik, укр. Kírik. [Грэч. *kēgux, kērykos* – вястун, вяшчун]

Імяніны: 27 III, 15 VII.

чук, Kírsha, Kírshchuk, Kírshčónya, Kír-

róuskí, Kírshúskí.

Англ., ням., славац. Cyrus, балг.

Kír, Kíro, венг. Cirus, ісп., іт. Ciro,

літ. Kíras, Kíras, польск. Cyrus,

руск. Kír, славен. Cir, Kír, укр. Kíp,

франц. Cír, Cyrus, чеш. Cyrus.

[Грэч. *kyros* – улада, права, сіла]

Імяніны: 8, 31 I, 28 VI.

**KÍPA** (Kira) -ы, ж. I. ж. ад i. Kíp.

Вытворныя: Kíracha, Kírusya, Kí-

rúskya, Kírúsha.

Балг. Kíra, польск., чеш. Kíra,

руск. Kíra, укр. Kíra.

Імяніны: 28 II, 13 III.

**KÍRYÉNA** (Kiryiena) -ы, ж.

Вытворныя: Kíra, Iryna.

Руск. Kíriéna, укр. Kíriéna.

[Грэч. *kyria* (*kyreia*) – пані, гаспадыня]

**KÍRYÉN** (Kiryion) -а, м. Kíryénavіч, Kíryénaўна.

Вядома з XVI ст. як Куриан (1552),

Курыан (1591), Куриян (1566), Ку-

рян (1541), Курыян (1556).

Вытворныя: Kíryénič, Kíryéñčyč.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Kíryénič, Kíryéñč, Kíryéñčka, Kíraénak, Kíréñčka, Kíraénka.

Руск. Kírión, укр. Kírión.

[Грэч. *kytios* – дзяржаўная ўлада, закон]

Імяніны: 24 VI, 6 IX.

**KÍRYIK** (Kiryk) -а, м. Kírykavіч, Kírykaўna.

Вядома з XVI ст. як Кирик (1528).

Вытворныя: Kíra, Kíp, Kírka,

Kírúś.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Kíryk, Kírykaú, Kírykóvich, Kíryčénka, Kíryčónak, Kíryčók, Kíryčuk.

Іт. Quirico, руск. Kírik, укр. Kírik.

[Грэч. *kēgux, kērykos* – вястун, вяшчун]

Імяніны: 27 III, 15 VII.

**KÍRYL** (Kiryl) -а, м. Kírylavіч, Kírylaўna.

Вядома з XVI ст. як Кирил (1582),

Кирило (1567), Курило (1539), Ку-

рыло (1556), Курила (1578), Курело (1552), Курилец (1582).

Вытворныя: Кіръла, Кірълка, Кіръльчык, Кірълушка, Кірълюк, Кіръха, Кіръша, Кіръшка, Курила, Курилка, Курильчык, Курилюк, Кір'ящ, Чурыла.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кірълаў, Кірълобіч, Кіръліч, Кіръленка, Кіръленак, Кірълка, Кіръльчык, Кірълушкін, Кірълюк, Кіръхін, Кірушын, Кіръшкевіч, Кіръшчанка, Курилаў, Курылобіч, Курыленка, Курыленак, Курылкін, Курыльчык, Курылбік, Курылбускі.

Англ., славац. *Cyril*, балг. *Kiril*, *Kiro*, венг. *Cirich*, ісп. *Cirilo*, іт. *Cirillo*, літ. *Kirilas*, ням. *Syrrill(us)*, польск. *Cyryl*, руск. *Кирилл*, славен. *Ciril*, укр. *Кирило*, франц. *Cyrille*, чэш. *Cyril*, *Cyrill*.

[Грэч. *Kyrillos*<*kyrios* – пан, уладар, гаспадар]

Імяніны: 18 I, 4, 14 II, 9, 18, 21 III, 28 IV, 4, 11 V, 9, 17 VI, 9 VII, 6 IX, 29 X, 7 XI, 8 XII.

**КІРЫЛА (Kiryla)** -ы, м. Кірълавіч, Кірълаўна. Ст. рэдк.

Гл. Кіръл.

Руск. *Кирила*, укр. *Кирило*.

**КІРЫЯКІЯ (Kiryakiya)** -і, ж. I. ж. ад і. Кір'як. Ст. рэдк.

Вытворныя: Кіра, Кія.

Руск. *Кириакия*, укр. *Кириакія*.

**КІРЫЯН (Kiryian)** -а, м. Кіръянавіч, Кіръянаўна.

Вытворныя: Кіра, Кіръянка, Кір'ян, Кіръяночка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кіръянаў, Кіръянбуй.

Руск. *Кириан*, укр. *Кириан*.

[Лац. *Curianus*<*Curius* – рымскае радавое імя]

**КІРЫЯНА (Kiryiana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Кіръян. Ст. рэдк.

Вытворныя: Кіра, Кіръянка, Яна.

Руск. *Кириана*, укр. *Кириана*.

**КІРЭЙ (Kirei)** -я, м. Кірэевіч, Кірэеўна.

Вядома з XVI ст. як Кірэй (1540), Кірий (1556).

Вытворныя: Кірэйка, Кірэйчык, Кірэйша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кірэй, Кірэеў, Кірэнка, Кірэйка, Кірэйчанка, Кірэйчык, Кірэйшын.

Руск. *Кирэй*, укр. *Кирэй*.

**КІР'ЯК (Kiryak)** -а, м. Кір'якавіч, Кір'якайна.

Вядома з XVI ст. як Кіръяк (1563).

Вытворныя: Кірук, Кірша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кір'якоб, Кір'яківіч, Кір'якеня.

Англ. *Cyrus*, балг. *Kirjak*, венг. *Cirjek*, ісп. *Ciriaco*, іт. *Ciriaco*, *Quirico*, літ. *Kirijakas*, *Cirijakas*, ням. *Cyrak(us)*, *Zyriak(us)*, польск. *Cyriak*, руск. *Кириак*, *Кириак*, укр. *Кириак*, франц. *Cyriaque*, чэш. *Cyriacus*.

[Грэч. *kyriakos* – Гасподні]

Імяніны: 28 IV, 2 V, 7, 24 VI, 1 VII,

6, 29 IX, 28 X.

**КІФА (Kifa)** -ы, м. Кіфавіч, Кіфаўна.

Ст. рэдк.

Вядома з XVI ст. як Кіфа (1563).

Вытворныя: Кіфка.

Руск. *Кіфа*, укр. *Кіфа*.

[Арам. *kēfā* – скала, камень]

Імяніны: 30 III, 8 XII.

**КЛÁРА (Clara)** -ы, ж.

Вытворныя: Клárка, Lára, Кла-

рúся, Кларúша.

Англ. *Clara*, *Clare*, *Clurette*, балг.

Клара, венг. *Klára*, *Klarissza*, ісп.

*Clara*, іт. *Chiara*, *Clara*, літ., польск.,

славен. *Klara*, ням. *Klara*, *Clara*,

руск. *Клара*, славац. *Klára*, *Karisa*,

*Jasna*, укр. *Клара*, франц. *Claire*,

чэш. *Klára*.

[Лац. *Clara* – ясная, чыстая, свет-

ляя]

Імяніны: 7 IV, 12, 18 VIII.

**КЛАРЫСА (Klarysa)** -ы, ж.

Вытворныя: Клárка, Lára, Ларыса.

Венг. *Klarissza*, ням. *Klarissa*, *Clarissa*,

польск. *Klarysa*, славац. *Klárissa*,

руск. *Кларыса*, укр. *Кларыса*.

[Лац. *Clara* – ясная]

Імяніны: 1 VII, 9 VIII.

**КЛАЎДЗІЙ (Klaudzi)** -я, м. Клáудзіевіч, Клáудзіеўна.

Вытворныя: Клáудзік, Клáудзіоха, Клáудзіюня, Клáудзія.

Англ. *Claud*, *Claude*, венг. *Kolos*, ісп., іт. *Claudio*, літ. *Klaudijus*, *Klaudas*, ням. *Claudius*, *Klaudius*, польск. *Klaudiusz*, руск. Клáудий, славац. *Klaudiuss*, славен. *Klavdij*, укр. Клáудій, франц. *Claude*, чэш. *Klaudius*.

[Лац. *Claudius*<*claudus* – кульгавы]

Імяніны: 15 II, 26 IV, 6 VI, 8 IX.

**КЛАЎДЗІМ (Klaudzim)** -а, м. Клáудзімавіч, Клáудзімаўна.

Вытворныя: Клéдзісь.

Руск. Клáудый, укр. Клáудій.

**КЛАЎДЗІЯ (Klaudziya)** -і, ж. I. ж. ад і. Клáудзій.

Вытворныя: Клáудзя, Клáва, Клáудзюня, Клавўня, Клаша, Клаха.

Англ. *Gladys*, *Claudia*, *Claudette*, балг. Клáвдия, венг. *Klaudia*, *Klaudetta*, ісп., іт. *Claudia*, літ. *Klaudija*, ням. *Claudia*, *Klaudia*, польск. *Klaudia*, руск. Клáвдия, Клáвдия, славац. *Klaudia*, славен. *Klavdija*, укр. Клáвдія, франц. *Claude*, чэш. *Klaudie*.

Імяніны: 20 III, 18 V, 7 VIII, 18 XI, 24 XII.

**КЛАЎДЗІЯН (Klaudziyan)** -а, м. Клáудзіяновіч, Клáудзіянаўна. Ст. рэдк.

Гл. Клáудзій.

Руск. Клáудзиан, укр. Клáудіан.

[Лац. *Claudianus* – міласэрны, літа-

сівы, ласкавы]

Імяніны: 23 I, 13 II, 15 III, 23 XI.

**КЛЕМЕНЦІН (Klemantsin)** -а, м. Клémенсавіч, Клемянцінаўна.

Літ. *Klementinas*, польск. *Klementyn*, руск. Клемэнтін, славац. *Klementín*, укр. Клементін.

Імяніны: 23 XI.

**КЛЕМЕНЦІНА (Klemantsina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Клемянцін.

Вытворныя: Клéма, Ціна.

Англ. *Clementine*, *Clementina*, венг. Клéméntina, славац. Клéméntina, ісп., іт. *Clementina*, літ. *Klementina*, ням. *Clementine*, польск. *Klementyna*, руск. Клементіна, франц. *Clementine*, чэш. *Klementýna*, укр. Клементіна.

Імяніны: 21 X, 23 XI.

Англ., ісп., іт. *Cleopatra*, венг. *Kleopátra*, польск. *Kleopatra*, руск. *Клеопатра*, славац. *Kleopatra*, укр. *Клеопатра*, чэш. *Kleopatra*.

[Грэч. *Kleopatra*: *kleos* – слава і *patér* – бацька]

Імяніны: 19 X.

**КЛЕАФÁС (Kleafas)** -а, м. Клеафáсавіч, Клеафáсаўна.

Англ. *Cleophas*, балг. *Kleo*, венг. *Kleofás*, ісп. *Cleofas*, іт. *Cleofa*, *Cleofe*, літ. *Kleopas*, ням. *Kleophas*, польск. *Kleofas*, славац. *Kleofás*, чэш. *Kleofáš*, укр. *Клеофáс*, франц. *Cleopas*, *Cleóphas*.

[Грэч. *kleob* – праслаўляць]

Імяніны: 25 IX.

**КЛÉМЕНС (Klemens)** -а, м. Клémенсавіч, Клемянсаўна.

Вядома з XVII ст. як Клеменс (1634).

Вытворныя: Клémанс, Клемас.

Венг. *Kelmen*, *Kelen*, літ. *Klementas*, *Klemas*, ням. *Clemens*, *Klemens*, польск. *Klemens*, руск. Клемéнс, славен. *Klemen*.

[Лац. *clemens* – міласэрны, літа-

сівы, ласкавы]

Імяніны: 23 XI.

**КЛЕМЯНЦІНА (Klemantsina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Клемянцін.

Вытворныя: Клéма, Ціна.

Англ. *Clementine*, *Clementina*, венг. Клемéntina, славац. Клемéntina, ісп., іт. *Clementina*, літ. *Klementina*, ням. *Clementine*, польск. *Klementyna*, руск. Клементіна, франц. *Clementine*, чэш. *Klementýna*, укр. Клементіна.

Імяніны: 21 X, 23 XI.

**КЛІМ (Klim)** -а, м. Клімавіч, Клімаўна.

Вядома з XVI ст. як Клім (1528), Клімко (1567), Клиш (1552), Клімец (1540).

Вытворныя: Клімка, Клімачка, Клімусь, Клімчык, Клімаш, Клімушка, Клімянок.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Клім, Клімаў, Клімовіч, Клімэнка, Кліменак, Клімэння, Клімаш, Клімеч, Клімка, Клімко, Клімбуй, Клімкін, Клімкобіч, Клімчэня, Клімчук, Клімавец.

Балг. *Klim*, руск. *Клим*, укр. *Клим*. [Лац. *clemens* – міласэрны, літасцівы, ласкавы]

Імяніны: 4 I, 23 IV, 4 V, 17 VI, 27 VII, 10 IX, 25 XI.

**КЛІМЕНТ (Klement)** -а, м. Клімэнтавіч, Кліментаўна.

Вядома з XVI ст. як Клімент (1528), Кліментий (1588), Клім (1528), Клімко (1567), Клімец (1540), Клиш (1552), Клишко (1577), Клімаш (1567), Кліміята (1582).

Вытворныя: Клімук, Клімант, Клімянок, Клімянка, Клім, Клімаш, Клімашонак, Клімеч, Клімушка, Клімчык, Кліміта, Кліміяціч, Клімза, Клімка, Клімко.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Клімец, Клімушка, Кліміта, Клімбуй, Клімкін, Клімковіч, Клімчня, Клімчук, Клімавец, Кліманскі, Клімянок, Клімянкоў, Клімянка, Клімай, Клімовіч, Клімэнка, Клімеч, Клімэнія, Клімаш, Клімашевіч, Клімашонак.

Англ. *Clement*, балг. *Климент*, венг. *Kelemen*, *Kelen*, ісп., іт. *Clemente*, літ. *Klemensas*, *Klementas*, *Klemas*, ням. *Clemens*, *Klemens*, польск. *Klemens*, руск. *Клімэнт*, славен. *Klemen*, славац. чеш. *Klement*, *Kliment*, укр. *Клімэнт*, франц. *Clément*.

[Лац. *clemens* – міласэрны, літасцівы, ласкавы]

Імяніны: 4, 23 I, 4 III, 22, 30 IV, 17 VI, 27 VII, 10 IX, 25 XI.

**КЛІМЕНЦІЙ (Klimentsi)** -я, м. Клімэнцьевіч, Клімэнцеўна.

Гл. Клімэнт. Руск. *Климентій*, укр. *Климентій*.

**КЛОД (Klod)** -а, м. Клодавіч, Клодаўна. Ст. рэдк. Руск. *Клод*, укр. *Клод*, франц. *Clau-de*.

**КЛЯОНІК (Kliaonik)** -а, м. Кляёнікавіч, Кляёнікаўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Кляён, Клёнія, Ляён. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Кляёнскі.

Руск. *Клеёнік*, укр. *Клеёнік*. [Грэч. *kleos* – слава і *nikē* – перамога]

**КЛЯОПА (Kliaora)** -ы, м. Кляопавіч, Кляоپаўна. Ст. рэдк. Руск. *Клеопла*, укр. *Клеопа*. [Грэч. *kleō* – славіць, праслаўляць]

Імяніны: 4 I.

**КОЛПАС (Kolpas)** -а, м. Кольпасавіч, Кольпасаўна. Ст. рэдк. Руск. *Кольпос*, укр. *Кольпос*.

**КОНАН (Konan)** -а, м. Конанавіч, Конанаўна.

Вядома з XVI ст. як Конон (1555), Коник (1746), Конош (1540), Конаш (1577), Конюта (1577).

Вытворныя: Конанец, Кананоў, Канаюк, Канаёнук, Канаңчук, Канішка, Канонак, Кано́нік, Кано́нчык, Конах, Канах, Конаш, Кона́йка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Конан, Конанаў, Кананоў, Канаёнка, Канаёнец, Кананоў, Канаюк, Канаңчанка, Канаңчук, Конашка, Конах, Канах, Конахай, Конаш, Канашевіч, Канашонак, Канойка, Канонак, Кано́нік, Кано́нчык, Канахоўскі.

Руск. *Конон*, укр. *Конон*. [Грэч. *Kopōn* – імя некалькіх праслаўленых грэкаў]

Імяніны: 5, 6 III.

**КОНРАД (Konrad)** -а, м. Конрадавіч, Конрадаўна.

Вядома з XVI ст. як Конрад (1540).

Англ., франц. *Conrad*, венг. *Konrád*, *Kuno*, ісп. *Conrado*, іт. *Corrado*, літ. *Konradas*, *Kundrotas*, ням. *Konrad*, *Conrad*, *Kuno*, *Kunrad*, *Kunz*, *Kurt*, польск., славен. *Konrad*, руск. *Конрад*, славац., чеш. *Konrád*, укр. *Конрад*.

[Ст.-герм. *sol* – адважны і *rad* – савет; рашэнне]

Імяніны: 14, 19 II, 21 IV, 1 VI, 7 VIII, 21, 26 XI.

**КОПРЫЙ (Korpy)** -я, м. Копрыевіч, Копрыеўна. Ст. рэдк.

Балг. *Копра*, руск. *Коприй*, укр. *Копрій*.

[Балг. *Копре* м. да *Копріна* – коприна – шоўк]

**КОРНУТ (Kornut)** -а, м. Корнутавіч, Корнутаўна. Ст. рэдк.

Руск. *Корнут*, укр. *Корнут*.

[Лац. *cornu* – рог]

**КРАНІД (Kranid)** -а, м. Кранідавіч, Кранідаўна.

Вытворныя: Краяня, Крояня.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Крон, Кронда, Кранідук.

Руск. *Кронид*, укр. *Кронид*.

[Грэч. *Khronidēs* – сын Крона (Зеуса)]

**КРАСАРМА (Krasarma)** -ы, ж. Рэдк.

Руск. *Красарма*, укр. *Красарма*.

[Ад словазлучэння *Красная Армия*]

**КРЫСКЕНТ (Kryskent)** -а, м. Крысцентавіч, Крыскэнтайдуна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Крыскі, Крыська, Крыські, Крыскі.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Крыскевіч, Крыська, Крыські, Крысанай, Крыскавец.

Польск. *Krescencjusz*, руск. *Кристек*, славен. *Krescens*, *Krescen-cius*, укр. *Кристек*.

[Лац. *Crescens* – *cresco* – расці]

Імяніны: 15 VI.

**КРЫСКЕНЦІЯ (Kryskentsyia)** -и, ж. I. ж. ад і. Крыскэнт. Ст. рэдк.

Венг. *Kreszcencia*, ням. *Crescentia*, *Kreszentia*, польск. *Krescencja*, руск. *Кристекентия*, славац. *Kres-cenčnica*, укр. *Кристекентія*. Імяніны: 15 VI.

**КРЫСКЕНЦЫАН (Kryskentsian)** -а, м. Крыскенцыянавіч, Крыскенцыянаўна. Ст. рэдк.

Руск. *Кристекентян*, укр. *Кристекентіян*.

[Лац. *cresco* – расці]

**КРЫСПІН (Kryspin)** -а, м. Крыспінавіч, Крыспінаўна.

Англ. *Crispin*, балг. *Криспин*, венг. *Krispian*, ісп. *Crispin*, *Crispo*, іт. *Crispino*, літ. *Krispinas*, ням. *Cris-pinus*, *Crispin*, *Krispinus*, *Krispijn*, польск. *Kryspin*, руск. *Криспін*, *Криспін*, славен. *Krispín*, укр. *Криспін*, *Криспін*, франц. *Crispin*, *Crépin*, чеш. *Kryšpín*.

[Лац. *crispus* – кучараўы]

Імяніны: 25 X.

**КРЫСПІНА (Kryspina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Крыспін.

Англ., ісп., іт., ням. *Crispina*, польск. *Kryspina*, славен. *Krispina*.

Імяніны: 25 X.

**КРЫСЦІН (Krystsin)** -а, м. Крысцінавіч, Крысцінаўна.

Вытворныя: Крыстус, Крысь, Крысік.

Балг. *Кърстин*, літ. *Kristinas*, польск. *Krystyn*, руск. *Кристин*.

[Лац. *Christus*]

Імяніны: 26 VII, 12 XI, 4 XII.

**КРЫШТОФ (Kryshtof)** -а, м. Крыштофавіч, Крыштофайдуна.

Вядома з XVI ст. як Криштоф (1528), Криштоф (1614).

Вытворныя: Крыштоф, Крыська, Крыські.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Крыштофавіч, Крыштофайдуна, Крыштофівіч, Крыштофік, Крыштофік, Крыштофівіч, Крыштофайдуна.

Англ. *Christopher*, балг. *Христо*, *Ицо*, *Ичо*, *Хично*, *Хинко*, *Хито*, венг. *Kristóf*, ісп.





*cjusz, Laurenty*, руск. Лаврентий, славац. *Lauercz, Laurus, Vavrinec*, славен. *Lavrencij, Lovrenc, Lovro*, укр. Лаврентій, Лаврін, франц. *Laurent*, чеш. *Laurenc, Lorenec, Laurentyn, Laurentin, Vavrinec*. [Лац. *laurens* – жыкар г. Лаўрэнт] Імяніны: 29 I, 16 III, 10, 28 VII, 28 IX.

**ЛАҮРЭНЦІЙ (Laurensi)** -я, м. Лаврэнцевіч, Лаврэнцеуна. Гл. Лаврыйн. Рук. Лаврентій, укр. Лаврентій.

**ЛАФІДОР (Lafidor)** -а, м. Лафідоравіч, Лафідбрауна. Ст. рэдк. Рук. Лафідбр, укр. Лафідор.

**ЛАХІС (Lakhis)** -а, м. Лахісавіч, Лахісауна. Ст. рэдк. Рук. Лахіс, укр. Лахіс.

**ЛЕАКАДЗІЯ (Leakadziya)** -и, ж. Вытворныя: Лёня, Ліка, Лёка, Кадзя, Лёдзя. Англ., ісп., іт. *Leocadia*, венг., славац. *Leokádia*, літ., славен. *Leokadija*, ням. *Leocadia, Leokadia*, польск. *Leokadia*, руск. Леокадія, укр. Леокадія, франц. *Léocadie*. [Грэч. *Ιάος (ίεός)* – люд і *κῆδος (kādos)* – клопат] Імяніны: 9 XII.

**ЛЕАКРЫЦІЯ (Leakrytsiya)** -и, ж. Ст. рэдк. Польск. *Leokryscja*, руск. Леокрытия, укр. Леокрыця. [Грэч. *Ιάος (ίεός)* – люд і *κρίσις* – сад] Імяніны: 15 III.

**ЛЕАЛЬГІНА (Lealhina)** -ы, ж. Вытворныя: Лéна, Аля, Іна. Рук. Леольгіна, укр. Леольгіна.

**ЛЕАНÁРД (Leanard)** -а, м. Леанардавіч, Леанардаўна. Вядома з XVI ст. як Ленарт (1528), Леонард (1679), Ленарт (1567). Вытворныя: Ленár, Лёня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Леаніда, літ. *Leonide*, польск. *Leonid*, руск. Леонід, славац. *Leonid*, славен., чеш. *Leonið*, укр. Леонід, франц. *Léonide, Léonid*. [Грэч. *Ιεόν – леў i eidos – від*] Імяніны: 5, 10 III, 16 IV, 5 VI, 8 VIII.

Англ. *Leonard, Leonerd, Lennard*, балг. Леонардо, венг. *Lénárd, Leonárd*, ісп., іт. *Leonardo*, літ. *Leonardas*, ням. *Leonhard*, польск., славац., чеш. *Leonard*, руск. Леонард, славен. *Lenart*, укр. Леонард, франц. *Léonard*. [Ст.-герм. *leo* – леў і *hard* – адважны, смелы] Імяніны: 30 III, 6, 26 XI.

**ЛЕАНÁРДА (Leanarda)** -ы, ж. I. ж. ад i. Леанард. Англ. *Lenice, Leonarda*, венг., ісп., іт., літ., польск. *Leonarda*, ням. *Leonharda*, руск. Леонарда, славен. *Lenarda*, укр. Леонарда. Імяніны: 30 III, 6, 26 XI.

**ЛЕАНІД (Leanid)** -а, м. Леанідавіч, Леанідаўна. Вядома з XVI ст. як Ленид (1528). Вытворныя: Лёня, Лёнька, Лянькі, Лéнец, Лянéй, Лёша, Лёха, Лёдзя. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ляневіч, Лёнька, Лянькі, Лянкі, Лянкі, Лéнец, Лянцэвіч, Лянёеу, Ленкавéц, Лянéускі. Англ., літ. *Leonidas*, балг. Леонид, венг. *Leonidász, icn. Leonidas, Leonides*, іт. *Leonida, Leonide*, ням. *Leonid, Leonidas, Leonides*, польск. *Leonid*, руск. Леонід, славац. *Leonid, Leonidas*, славен., чеш. *Leonið*, укр. Леонід, франц. *Léonidas, Léonide, Léonid*. [Грэч. *Ιεόν – леў i eidos – від*] Імяніны: 5, 10 III, 16 IV, 5 VI, 8 VIII.

**ЛЕАНІДА (Leanida)** -ы, ж. I. ж. ад i. Леанід. Вытворныя: Лёня, Лéна, Лёда, Ніда, Іда. Балг. Леоніда, літ. *Leonide*, польск., славен. *Leonida*, руск. Леоніда, укр. Леоніда. Імяніны: 15 VI, 12 VIII.

**ЛЕАНІЛА (Leanila)** -ы, ж. Вытворныя: Лéна, Лéла, Ніла. Рук. Леонілла, укр. Леоніла. [Лац. *leo* – ільвіца] Імяніны: 16 I.

**ЛЕАНІНА (Leanina)** -ы, ж. Вытворныя: Лéна, Ніна, Леанінка, Іна. Рук. Леоніна, укр. Леоніна. Імяніны: 9 IV, 13 IX.

**ЛЕАНÓР (Leanor)** -а, м. Леанóравіч, Леанóраўна. Рук. Леонібр, укр. Леонібр. Імяніны: 30 III, 6, 26 XI.

**ЛЕАНЦІН (Leantsin)** -а, м. Леанцінавіч, Леанцінаўна. Вытворныя: Лéня, Лёня. Балг. Леонти, Леонтий, польск. *Leontyn*, руск. Леонтын, славац. *Leontín*, укр. Леонтын, чеш. *Leontin, Leontyn*. [Грэч. *Ιεόν – леў*] Імяніны: 19 VI.

**ЛЕАНЦІНА (Leantsina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Леанцін. Рэдк. Вытворныя: Леанцінка, Леаніна, Леанінка, Леанінчака, Леаніна, Ціна, Іна. Венг., ісп., іт., славац. *Leontina*, польск. *Leontyna*, руск. Леонтына, укр. Леонтина, чеш. *Leontyna, Leontina*. Імяніны: 22 III.

**ЛЕАПÓЛЬД (Leapold)** -а, м. Леапольдавіч, Леапольдаўна. Вытворныя: Польдзік, Польдзя, Лéпа. Англ., ням., франц., чеш. *Leopold*, венг. *Lipót, Leopold*, ісп. *Leopoldo*, іт. *Leopoldo, Poldo*, літ. *Leopoldas*, руск. Леопольд, славац. *Leopold*, Leo, славен. *Leopold*, Polde, укр. Леопольд. [Ст.-герм. *Leopold: liut – народ i pold – смелы*] Імяніны: 22 IV.

**ЛЕВІЯ (Leviya)** -и, ж. Вытворныя: Лéвия, укр. Леевія.

**ЛЕНІН (Lenin)** -а, м. Ленінавіч, Ленінаўна. Нов. Рук. Ленін, укр. Ленін. [Ад прозвішча В. И. Лéнин]

**ЛЕНІНА (Lenina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Ленін. Нов.

Вытворныя: Лéна, Лéнка, Ніна, Іна. Рук. Леніна, укр. Леніна.

**ЛЕНІЯНА (Leniyana)** -ы, ж. Вытворныя: Лениана, укр. Лениана.

**ЛЕЎ (Leu)** Левá, м. Левоўіч, Левоўна. Вядома з XV ст. як Лев (1401), Левко (1528).

Вытворныя: Ляўкó, Лёўка, Левчанóк, Лéўчык, Ляўчык, Лёўка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Львоў, Львянкóу, Ляўкó, Ляўкóу, Лёўкін, Лёўкін, Ляўковіч, Ляўкевіч, Лёўчанка, Лёўчынка, Ляўчёнак, Лёўчанóк, Ляўчэня, Лёўчык, Ляўчук, Лёўкавéц.

Балг. Лев, польск. *Lew*, руск. Лев, славац., славен. *Lev*, укр. Лев. [Грэч. *Ιεόν – леў*] Імяніны: 11 V.

**ЛÉУКІЙ (Leuki)** -я, м. Лéукіевіч, Лéукіеуна. Вытворныя: Лéўка, Лёва. Рук. Лéвкій, укр. Лéвкій. [Грэч. *Ιεύκος – белы, светлы, ясны*] Імяніны: 7 IV, 20 VI, 17 VIII, 14 XII.

**ЛÉЯ (Leya)** -и, ж. Вытворныя: Лéйка. Англ. *Leah*, венг., ням., польск., славац., славен. *Lea*, балг. *Лия, Лéя*, ісп. *Lia*, іт., чеш. *Lea, Lia*, руск. Лéя, укр. Лéя, франц. *Lia, Léa*. [Ст.-яўр. імя *Λέα < Ιεά* – антылопа] Імяніны: 22 IV.

**ЛІБЕРАТ (Liberat)** -а, м. Лібератавіч, Лібератáуна. Вытворныя: Ліба, Берат.

Венг. *Liberátsz*, польск. *Liberat, Libert*, руск. Ліберат, укр. Ліберат. [Лац. *liberatus* – вызвалены] Імяніны: 17 VIII, 23 IX.

**ЛІБЕРАТА (Liberata)** -ы, ж. I. ж. ад i. Ліберат. Ст. рэдк. Польск. *Liberata*, руск. Ліберата, укр. Ліберата. Імяніны: 17 VIII, 23 IX.

**ЛІВАН (Livan)** -а, м. Лівáнавіч, Лівáнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Лівáн*, укр. *Лівáн*.  
[Грэч. *Líbanos* – Ліван (горны лан-цуг у Сірыі) ці *libanos* – ладан]  
Імяніны: 14 XII.

**ЛІВАНІЙ (Livani)** -я, м. Лівáньевіч, Лівáньеўна. Ст. рэдк.  
Гл. *Ліван*.  
Руск. *Лівáний*, укр. *Лівáний*.

**ЛІВЕРЫЙ (Livery)** -я, м. Лівéрыевіч, Лівéрыеўна.  
Вытворныя: *Ліва*, *Вéра*, *Лівéра*.  
Венг. *Libériusz*, польск. *Liberiusz*, руск. *Лівéрий*, славац. *Libérius*, укр. *Лівéрий*.  
[ЛАц. *liber* – вольны, свабодны, незалежны]  
Імяніны: 27 IV.

**ЛІВІЙ (Livi)** -я, м. Лівіевіч, Лівіеўна.  
Вытворныя: *Ліва*.  
Англ. *Livy*, венг. *Liviusz*, ісп., іт. *Livio*, літ. *Livijus*, ням., славац., чеш. *Livius*, польск. *Liwiusz*, руск. *Лівій*, славен. *Livij*, укр. *Лівій*, франц. *Live*.  
[ЛАц. *Livius* < *liveo* – быць сінявато-чорным]  
Імяніны: 23 IX.

**ЛІВІЯ** -і, ж. І. ж. ад і. *Лівій*.  
Англ., венг., ісп., іт., ням., славац. *Livia*, літ., славен. *Lívija*, польск. *Liwia*, руск. *Лівія*, укр. *Лівія*, франц., чеш. *Livie*.  
Імяніны: 14 VII.

**ЛІГІЯ (Lihiya)** -і, ж.  
Руск. *Лігія*, укр. *Лігія*.

**ЛІДЗІЯ (Lidziya)** -і, ж.  
Вытворныя: *Ліда*, *Лідуся*, *Лідуня*, *Лідуха*, *Лідка*, *Ліка*.  
Англ., ням., славац. *Lydia*, балг. *Лидия*, *Лидка*, *Лида*, венг., ісп. *Lidia*, іт. *Lidia*, *Lydia*, літ. *Lidija*, *Lida*, польск. *Lidja*, руск. *Лідія*, славен. *Lidija*, *Lidka*, укр. *Лідія*, франц. *Lydie*, чеш. *Lýdie*.

[Грэч. *Lydia* – Лідзія (вобласць у Малой Азії)]  
Імяніны: 27 III, 3 VIII.

**ЛІЗАВЕТА (Lizaveta)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Ліза*, *Вéта*, *Лісавета*, *Лісаветка*.  
Англ. *Elizabeth*, *Lisbeth*, *Lizabeth*, балг. *Елисавета*, *Савета*, *Вета*, *Ели*, *Лиска*, *Елизабета*, венг. *Erzsébet*, ісп. *Isabel*, іт. *Elisabetta*, літ. *Elžbieta*, *Elzbieta*, *Alžbieta*, *Alzbieta*, ням. *Elisabeth*, польск. *Elžbieta*, руск. *Альжбета*, *Елизавета*, славац. *Alžbeta*, *Jela*, славен. *Elizabeta*, *Betka*, *Špela*, *Liza*, укр. *Єлизавета*, *Лісавета*, франц. *Elisabeth*, *Isabelle*, чеш. *Alžbeta*.  
[Ст.-яўр. *el-i-šeba* – Бог мой – клятва]  
Імяніны: 18 VI, 4, 8 VII, 14 IX, 21 X, 19 XI.

**ЛІКАРЫЁН (Likaryion)** -а, м. Ліка-рыёнаўч, Лікарыёнаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Лікар*, *Ліка*.  
Руск. *Лікарыён*, укр. *Лікаріён*.  
[Грэч. *lykos* – воўк]

**ЛІЛІЯ (Liliya)** -і, ж.  
Вытворныя: *Ліля*, *Лілюня*, *Лілюся*, *Лілючык*, *Лілюша*.  
Англ. *Lily*, балг. *Лилия*, *Лила*, *Лилка*, *Лили*, венг. *Lili*, іт. *Lilia*, ням. *Lil*, *Lill*, *Lili*, *Lilly*, польск. *Lilia*, руск. *Лілія*, славен. *Lilja*, укр. *Лілія*.  
[ЛАц. *lilium* – лілія]  
Імяніны: 14 II, 30 IV, 27 VII, 4 IX, 19 XI.

**ЛІЛІЯНА (Liliyana)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Ліля*, *Ліліянка*, *Ліна*, *Лінуся*, *Лінуха*, *Яна*, *Ліяна*.  
Англ. *Lillian*, *Lilian*, *Lilyan*, *Lily*, *Liliane*, балг. *Лилияна*, *Лила*, *Лілка*, *Лили*, венг. *Liliána*, *Lili*, ісп., славац., чеш. *Liliana*, іт. *Lilia*, *Liliana*, літ. *Lilijana*, ням. *Lili*, *Lilli*, *Lilly*, польск. *Liliana*, руск. *Ліліана*, славен. *Liljana*, *Lilja*, укр. *Ліліана*.  
[ЛАц. *lilium* – лілія]  
Імяніны: 14 II, 30 IV, 27 VII, 4 IX, 19 XI.

**ЛІМНЕЙ (Limnei)** -я, м. Лімнёевіч, Лімнёўна. Рэдк.  
Вытворныя: *Ліма*.  
Англ. *Lynpus*, руск. *Лімнéй*, укр. *Лімнéй*.  
[Грэч. *līmē* – возера, балота]

**ЛІМНІЙ (Limni)** -я, м. Лімніевіч, Лімніеўна.  
Гл. *Лімнéй*.  
Руск. *Лімній*, укр. *Лімній*.

**ЛІН (Lin)** -а, м. Лінавіч, Лінаўна.  
Вытворныя: *Лінóк*, *Лінкўн*, *Ліннік*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Лінóў*, *Лінаў*, *Лінін*, *Лінёвіч*, *Лініч*, *Лінкін*, *Лінкевіч*, *Лінкўн*, *Ліннік*, *Лінбўскі*.  
Англ., венг., ням., чеш. *Linus*, ісп., іт. *Lino*, літ. *Linas*, польск., славен., франц. *Lin*, руск. *Лін*, укр. *Лін*.  
[Грэч. *linos* – журботная песяня]  
Імяніны: 4 I, 11 III, 5 XI.

**ЛІНА (Lina)** -ы, ж. І. ж. ад і. *Лін*.  
Вытворныя: *Лінка*, *Лінўлька*.  
Балг. *Ліна*, руск. *Ліна*, укр. *Ліна*.

**ЛІРА (Lira)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Лірка*, *Лірўся*.  
Руск. *Ліра*, укр. *Ліра*.  
[Ужыванне агульнага назоўніка *ліра* ў якасці асабовага імя]

**ЛІСІМАХ (Lisimakh)** -а, м. Лісімáхавіч, Лісімáхайна.  
Вытворныя: *Лісім*, *Лісімчык*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Лісімэнка*, *Лісімук*, *Лісімчык*, *Лісімчук*.  
Руск. *Лісімáх*, укр. *Лісімáх*.  
[Грэч. *lysis* – спыненне і *machē* – бой]

**ЛІЯ (Liya)** -і, ж.  
Вытворныя: *Лійка*, *Лія*.  
Англ. *Leah*, балг. *Лия*, *Лея*, венг., ням., польск., славац., славен. *Lea*, ісп. *Lia*, іт. *Lia*, *Lilia*, руск. *Лія*, укр. *Лія*, франц. *Lia*, *Léa*.  
[Ст.-яўр. *lōt* – пакрывала; пахучая смала]  
Імяніны: 9 X.

**ЛІЯНА (Liyana)** -ы, ж.  
Вытворныя: *Лійнка*, *Ліна*, *Лінуся*, *Ліна*, *Яна*.

Балг. *Лияна*, руск. *Ліана*, укр. *Ліана*.

**ЛІЯНІНА (Liyanina)** -ы, ж.  
Руск. *Ліяніна*, укр. *Ліяніна*.

**ЛÓГВІН (Lohvin)** -а, м. Лóгвінавіч, Лóгвінаўна.  
Вядома з XVI ст. як Логвин (1555), Лонгин (1772).

Вытворныя: *Лóгін*, *Лóна*, *Лóга*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Лóгвін*, *Лóгвінаў*, *Лóгін*, *Лóгінаў*.  
Англ., славен., франц. *Longin*, венг. *Longinusz*, ісп., іт. *Longino*, літ. *Longinas*, *Longinas*, ням., чеш. *Longinus*, польск. *Longin*, *Longinus*, руск. *Лонгин*, *Логгин*, *Логвин*, укр. *Логвин*.  
[ЛАц. *longus* – доўгі]  
Імяніны: 10 II, 24 IV, 3 VII, 28 VIII, 16 X, 7 XI.

**ЛÓЛА (Lola)** -ы, ж. І. ж. ад і. *Лóлій*.  
Вытворныя: *Лóлка*.  
Руск. *Лóлла*, укр. *Лóла*.

**ЛÓЛІЙ (Loli)** -я, м. Лóльевіч, Лóльеўна.  
Вытворныя: *Лóла*, *Лóля*, *Лéлюш*.  
Руск. *Лóллій*, укр. *Лóлій*.  
[ЛАц. *lolum* – пустазелле, куколь]  
Імяніны: 23 IV.

**ЛÓНГІН (Lonhin)** -а, м. Лóнгінавіч, Лóнгінаўна.  
Гл. *Лóгвін*.  
Руск. *Лонгин*, укр. *Логвин*.

**ЛÓРГІЙ (Lorhi)** -я, м. Лóргіевіч, Лóрпіеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Лоргій*, укр. *Лоргій*.

**ЛОТ (Lot)** -а, м. Лóтавіч, Лóтаўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Лóтка*, *Лóташ*, *Лóтыш*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: *Лóтка*, *Лóткін*, *Лóташ*, *Лóтыш*.  
Руск. *Лот*, укр. *Лот*.  
[Ст.-яўр. *lōt* – пакрывала; пахучая смала]  
Імяніны: 9 X.

**ЛОТА (Lota)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: *Лóтка*.

Руск. Лóта, укр. Лóта.  
[Греч. *lōtos* – лотас]  
Імяніны: 9 Х.

**ЛУАРСÁБ (Luarsab)** -а, м. Луарсáбовіч, Луарсáбайна. Ст. рэдк.  
Руск. Луарсáб, укр. Луарсáб.

**ЛУІЗА (Luiza)** -ы, ж.  
Вытворныя: Луізка, Лўза, Ліза, Іза, Ізка, Ізачка.  
Англ. *Louisa*, *Louise*, *Loyse*, балг. *Луиза*, венг. спавац. *Lujza*, ісп., іт. *Luisa*, ням. *Luisa*, польск. *Luisa*, руск. *Луїза*, укр. *Луїза*, франц. *Louise*, чэш. *Lujza*, *Luisa*.  
Імяніны: 25 VIII.

**ЛУКА́ (Luka)** -і, м. Лукіч, Лукінічна.  
Вядома з XVI ст. як Лука (1528),  
Лукаш (1528), Люкаш (1589).  
Вытворныя: Лукáня, Лукáш, Лукашка,  
Лукáшык, Лукашук, Лукуша,  
Лукúша, Лукúшка, Лукша.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Лукá, Лукін, Лукáнін,  
Луканóвіч, Лукáш, Лукашук, Лукошын,  
Лукашэвіч, Лукашэнка,  
Лукашнак, Лукашэня, Лукашка,  
Лукáшык, Лукашук, Лукуша, Лукúшка,  
Лукóшка, Лукша, Лукашáнец,  
Лукáнскі, Лукíцкі, Лукбўскі.  
Англ. *Luke*, балг. *Лука*, *Лукан*,  
*Лула*, *Лулчо*, венг. *Lukács*, ісп. *Lucas*, іт. *Luca*, літ. *Lukošius*, *Lukas*,  
нем. *Lukas*, *Lucas*, польск. *Łukasz*,  
руск. *Лукá*, спавац., чэш. *Lukáš*,  
славен. *Luka*, укр. *Лукá*, *Лукáш*,  
франц. *Luc*, *Lucas*.  
[Гац. *Lukas*-*lux* – святло]  
Імяніны: 29 I, 7, 10 II, 22 IV, 30 VII,  
7, 28 IX, 18 X, 6 XI, 11 XII.

**ЛУКÉР'Я (Lukerya)** -і, ж.  
Гл. Глікéрыя.  
Вытворныя: Лікéra, Лўша, Лўня.  
Іт. *Glicera*, руск. *Лукéрья*, укр.  
Лукéрия, Лукéra, Лікéra.

**ЛУКÍЙ (Luki)** -я, м. Лукіевіч,  
Лукіеўна.  
Вытворныя: Лукáня, Лукáша.  
Англ., чэш. *Lucius*, венг. *Lúciusz*,  
ісп. *Lucio*, іт. *Lucio*, *Lucillio*, літ. *Liui-*

*cijus*, *Lucijus*, ням. *Lucius*, *Luzius*,  
польск. *Lukusz*, руск. *Лукий*, укр.  
Лукій, франц. *Luce*, *Lucius*.  
[Гац. *Lucius*-*lux* – святло]  
Імяніны: 4 I, 1 VI, 10 IX.

**ЛУКІЛІЯН (Lukiliyan)** -а, м. Лукі-  
ліяновіч, Лукіліянаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Лукáн, Лукá, Кіліян.  
Руск. Лукілліан, укр. Лукіліан.  
[Гац. *Lucilianus*]  
Імяніны: 28 VII.

**ЛУКІНА (Lukina)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Лукінка, Іна.  
Руск. Лукіна, укр. Лукіна.  
Імяніны: 6 VII.

**ЛУКІЯ (Lukiya)** -і, ж. І. ж. ад і. Лукій.  
Ст. рэдк.  
Вядома з XVI ст. як Луца (1539),  
Люса (1555), Лукаша (1556).  
Вытворныя: Лукéйка, Лўша, Лўшка.  
Руск. Лукія, укр. Лукія.  
Імяніны: 6 VII, 13 XII.

**ЛУКІЯН (Lukiyian)** -а, м. Лукіяновіч,  
Лукіянаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Лукіян.  
Вытворныя: Лўкя, Ян.  
Руск. Лукіан, укр. Лукіан.  
Імяніны: 3 VI, 6, 7 VII, 28 VIII, 13 IX,  
15 X.

**ЛУКРЭЦЫЙ (Lukretsy)** -я, м. Лук-  
рэцыевіч, Лукрэцыеўна.  
Англ. *Lucretius*, ісп. *Lucrecio*, іт.  
*Lucrezio*, *Crezio*, літ. *Lukrecijus*,  
нем. *Lukretius*, *Lukrez*, польск. *Luk-  
recjusz*, руск. Лукрэций, спавац.  
*Lukrécius*, славен. *Lukrecij*, укр.  
Лукрэций, чэш. *Lukrecius*.  
[Гац. *Lucretius* – рымскае радавое  
імя]  
Імяніны: 15 III.

**ЛУКРЭЦЫЯ (Lukretsyia)** -і, ж. І. ж.  
ад і. Лукрэций.  
Англ. *Lucretia*, балг. Лукреция,  
венг. *Lucrezia*, ісп. *Lukrecia*, іт.  
*Lucrezia*, літ. *Lukrecija*, *Liukrecija*,  
нем. *Lukretia*, *Lucretia*, *Lukrezia*,  
польск. *Lukrecja*, руск. Лукрэция,

славац. *Lukrécia*, славен. *Lukre-  
cija*, укр. Лукрэція, франц. *Lucréce*,  
чэш. *Lukrécie*.  
Імяніны: 7 VI, 9 VII, 11 VIII.

**ЛУК'ЯН (Lukyan)** -а, м. Лук'яновіч,  
Лук'янаўна.  
Вядома з XVI ст. як Лукъян (1528),  
Лукінь (1564), Лукъян (1556),  
Луken (1592), Лукъянец (1540),  
Лукінь (1540), Луц (1539).  
Вытворныя: Лук'ян, Лук'янец,  
Лук'янчык, Лук'янік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Лук'янаў, Лук'янóвіч, Лук'яненка,  
Лук'янёнак, Лук'янéц, Лук'янцаў,  
Лук'янчык, Лук'янік.  
Руск. Лукъян, укр. Лукъян.  
[Гац. *Lucianus* – сын Луки]  
Імяніны: 3 VI, 6, 7 VII, 28 VIII, 13 IX,  
15 X.

**ЛУП (Lup)** -а, м. Лўпавіч, Лўпаўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Лўпка, Лупаўня, Лупаń.  
Руск. Лупп, укр. Луп.  
[Гац. *Iupis* – воўк]  
Імяніны: 17 VIII, 3 XI.

**ЛЮБÁВА (Liubava)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Любa, Любáша, Любáвачка,  
Любáўка, Любáўка, Любóўнка, Любóўська.  
Балг. Любена, Любинка, Любка,  
Люба, Бена, Бенка, Беня, руск.  
Любáва, укр. Любáва.  
[Слав. любíмъ – любімы]

**ЛЮБAMÍЛА (Liubamila)** -ы, ж.  
Слав.  
Вытворныя: Любa, Мíла.  
Руск. Любомíла, укр. Любомýла.  
[Ад асноў са значэннем любімая  
і мілай]

**ЛЮБAMÍР (Liubamir)** -а, м. Любамíравіч,  
Любамíраўна. Слав.  
Вытворныя: Любамíрка, Любчык.  
Балг. Любомíр, Любим, Любко,  
Любчо, Мирко, Мирчо, Мирьо,  
польск., чэш. Lubomír, руск.  
Любомýр, спавац. *Lubomir*, укр.  
Любомýр.

[Ад асноў са значэннем любімы  
і мір]  
Імяніны: 20 II, 21 III, 1 V, 28 VI,  
31 VII, 20 XI.

**ЛЮБAMÍРА (Liubamira)** -ы, ж. І. ж.  
ад і. Любамíр. Слав.  
Вытворныя: Любa, Мíра.  
Балг. Любомíра, Любима, Любка,  
Люба, Мирка, польск., чэш. Lubo-  
míra, руск. Любомýра, спавац.  
*Lubomíra*, укр. Любомýра.  
Імяніны: 23 VIII.

**ЛЮБAPALÍT (Liubapalit)** -а, м.  
Любапалітавіч, Любапалітаўна.  
Ст. рэдк.  
Руск. Любополýт, укр. Любопо-  
полýт.

**ЛЮBÍM (Liubim)** -а, м. Любімавіч,  
Любімаўна. Ст.-руск.  
Вытворныя: Любімка, Любімчык.  
Балг. Любен, руск. Любíм, укр.  
Любім.  
[Слав. любíмъ – любімы]

**ЛЮBÓЎ (Liubou)** -оўі, ж.  
Вытворныя: Любa, Любка, Любáч-  
ка, Любáва, Любáша, Любóўся, Люб-  
ушка, Любўнка, Любіна.  
Балг. Любов, Любка, Любa, руск.  
Любóў, укр. Любóў.  
[Пераклад з грэч. імя *Agarē* – лю-  
боў]  
Імяніны: 17 IX.

**ЛЮДVÍG (Liudvih)** -а, м. Людвігавіч,  
Людвігаўна.  
Вядома з XVI ст. як Людвік (1576),  
Людовік (1699).  
Вытворныя: Людак, Людвіс, Люд-  
віч.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Людвікаў, Людвін.  
Англ. *Lewis*, *Louis*, балг. Людовик,  
венг. *Lajos*, ісп. *Lodovico*, *Luis*,  
*Luiz*, іт. *Lodovico*, *Ludovico*, *Luigi*,  
*Gino*, *Lodoveo*, літ. *Liudvikas*, *Liū-  
das*, *Liūdas*, нем. *Ludwig*, польск.  
*Ludwik*, руск. Людвіг, спавац.  
*L'udovít*, славен., чэш. *Ludvík*, укр.  
Людвіг, франц. *Louis*.

[Ст.-ніям. *hlüt* – вядомы і *wig* – бітва]  
Імяніны: 31 I, 28 IV, 25 VIII.

**ЛЮДВІГА (Liudviha)** -и, ж. I. ж. ад i.  
Людвіг.  
Вытворная: Людка, Людвіса,  
Ліся, Люська.  
Англ. *Louisa*, *Louise*, *Loyce*, балг.  
*Lуиза*, венг. *Ludovika*, *Lujza*, ісп.  
*Ludovica*, *Luisa*, іт. *Ludovica*, *Ludo-  
vica*, *Lujgia*, *Gina*, *Luisa*, літ. *Liu-  
drika*, *Liuda*, *Liuđevé*, ням. *Ludwiga*,  
*Ludowica*, *Ludowika*, *Luise*, польск.  
*Ludwika*, руск. Людвіга, славац.  
*L'udovita*, *Lujza*, славен. *Ludvika*,  
укр. Людвіга, франц. *Louise*, чеш.  
*Ludvika*, *Luisa*.  
Імяніни: 15 III, 24 VII, 25 VIII.

**ЛЮДМІЛ (Liudmil)** -а, м. Люд-  
мілавіч, Людміла.  
Вытворная: Люда, Міла.  
Балг. *Людмил*, *Людмилоч*, *Люси*,  
*Мілко*, *Мільо*, *Мілчо*, польск.  
*Ludmił*, руск. Людміл, укр. Люд-  
міл, чеш. *L'udmil*.  
[Ад асноў са значэннем люд, лю-  
дзі і міл, мілы]  
Імяніни: 20 II.

**ЛЮДМІЛА (Liudmila)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Людміл.  
Вядома з XVI ст. як Людмила  
(1578), Людмина (1555).  
Вытворная: Люда, Міла, Людка,  
Людуся, Люся, Міля, Мілаша,  
Мілка, Мілуся.  
Англ., венг. ням. *Ludmilla*, балг.  
Людмила, *Люси*, *Мілка*, *Міла*,  
Людмила, іт. *Lidmilla*, *Ludmilla*, літ.  
*Liudmila*, *Liudmilé*, польск. *Ludmila*,  
руск. Людміла, славац. *L'udmila*,  
славен. *Ljudmila*, укр. Людміла,  
чеш. *Lidmila*, *Ludmila*.  
Імяніни: 20 II, 7 V, 30 VII, 16 IX.

**ЛЮЦІЙ (Liutsy)** -я, м. Люцыевіч,  
Люцыеўна.  
Вытворная: Люцік.  
Руск. Люций, укр. Люцій.  
[Лац. *Lucius* <*lux* – святло]

**ЛЮЦІЛІЯ (Liutsyliya)** -и, ж.  
Гл. Люцыя.

Вытворная: Люца, Лія.  
Англ. *Lucille*(-a), ням. *Lucilla*, *Lucil-  
le*, польск. *Lucyla*, франц. *Lucile*.  
Імяніны: 29 VII, 31 X.

**ЛЮЦЫНА (Liutsyna)** -ы, ж.  
Вытворная: Люцынка, Люца.  
Англ., венг., чеш. *Lucina*, балг. *Лю-  
сияна*, *Люсцина*, ісп. *Luciana*, *Lu-  
cina*, іт. *Luciana*, *Lucina*, літ. *Liuci-  
na*, польск. *Lucyna*, руск. Люцина,  
славен. *Lucijana*, славац. *Luciana*,  
укр. Люцина, франц. *Lucienne*, *Lu-  
cine*.  
[Лац. *lux* – святло]  
Імяніны: 30 VI, 17, 26 X.

**ЛЮЦІЯ (Liutsyia)** -и, ж. I. ж. ад i.  
Люцій.  
Англ. *Lucy*, балг. Люца, Лучия,  
венг. *Luca*, *Lúcia*, ісп., іт., славац.  
*Lucia*, літ. *Liucija*, *Lucija*, *Liucé*,  
ням. *Lucia*, *Luzia*, *Lucie*, польск.  
*Lucja*, руск. Люція, славен. *Lucija*,  
*Lucka*, укр. Люція, франц. *Luce*,  
*Lucie*, чеш. *Lucie*.  
Імяніни: 25 III, 25 VI, 9 VII, 16 IX,  
13 XII.

**ЛЮЦІЯН (Liutsyian)** -а, м. Лю-  
цынавіч, Люцыяна.  
Гл. Люк'ян.  
Англ. *Lucian*, балг. *Люсиян*, *Лю-  
сиен*, венг. славац., чеш. *Lucián*,  
ісп., іт. *Luciano*, літ. *Lucijonas*, ням.  
*Lucianus*, *Lucian*, польск. *Łucjan*,  
руск. Люциан, славен. *Lucijan*,  
укр. Люциан, франц. *Lucien*.  
[Лац. *Lucianus* – сын Луки]  
Імяніни: 7 I, 11 II, 13 VI, 26 X.

**ЛЯАНДР (Liaandr)** -а, м. Ляанд-  
равіч, Ляандраўна.  
Англ., венг., ням., польск., славац.,  
славен. *Leander*, балг. Леандър,  
ісп., іт. *Leandro*, літ. *Leandras*,  
руск. Леандр, укр. Леандр, франц.  
*Leandre*, чеш. *Leandr*, *Leander*.  
[Грэч. *leōn* – леў; лац. *leo*, *leonis*]  
Імяніни: 27 I.

**ЛЯАНДРА (Liaandra)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Ляандр.  
Ісп., польск. *Leandra*.  
Імяніни: 27 I.

**ЛЯВОН (Liavon)** -а, м. Лявонавіч,  
Лявонаўна.

Вядома з XVI ст. як Леон (1591),  
Левон (1528), Лен (1566), Лес-  
ко (1589), Ленко (1541), Левонец  
(1555), Ленец (1540), Лец (1564),  
Лецко (1541), Леч (1591), Левош-  
ко (1577).

Вытворная: Лявонка, Леваноўк,  
Лявонік, Лявончык, Лявоншка, Лявон-  
нец, Леваноўк, Леванчук, Ляон,  
Ляонік, Леаноўк, Ляончук, Леанец,  
Леаноўк, Леанчук.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Лявон, Лявонаў, Леваноўчі,  
Леванёнка, Лявоненка, Леванё-  
нак, Леванея, Леванкевіч, Ля-  
вонік, Лявончык, Лявончыкаў, Ля-  
воншка, Левашкевіч, Леванцоў, Ля-  
вонцаў, Леваноўк, Леванчук, Ля-  
онаў, Леаноўчі, Ленаненка, Леане-  
нёнак, Леанёня, Леанкобу, Ляон-  
чанка, Ляончук, Леанец, Леаноўк,  
Леанчук, Леанавец, Леваноўскі,  
Левантойскі.

Англ. *Lionel*, *Leo*, балг. Леон, венг.  
*Leo*, *León*, ісп. *Leon*, іт. *Leone*, літ.  
*Leonas*, ням. *Leo*, польск., славац.  
*Leo*, *Leon*, руск. Леон, укр. Леон,  
франц. *León*, чеш. *Leo*, *Leon*,  
*Leoš*, *Lev*.

[Грэч. *leōn* – леў; лац. *leo*, *leonis*]  
Імяніни: 20 II, 14 III, 11, 19, 22 IV,  
12, 28 VI, 3, 17, 20 VII, 10, 16 XI.

**ЛЯВОНЦІЙ (Liavontsi)** -я, м. Ля-  
вонцьевіч, Лявонцеўна.

Вядома з XVI ст. як Леонтий (1589),  
Левонтий (1552), Леонтея (1589).

Вытворная: Лявон, Лёўка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Лявонцеў, Лявонцік.

Балг. Леонти, Леонтий, польск.  
*Leontusz*, руск. Леонтий, укр.

Леонтій.

[Грэч. *leonteios* – ільвіны]

Імяніни: 22 I, 9 III, 24 IV, 23 V, 18 VI,  
10, 18 VII, 1, 9, 28 VIII, 13 IX, 17 X.

**ЛЯВОНЦІЯ (Liavontsiya)** -и, ж. I. ж.  
ад i. Лявонцій.

Вытворная: Оня, Лéна.

Руск. Леонтия, укр. Леонтія.

**МАГДА (Mahda)** -ы, ж.

Вытворная: Мáгдачка, Мáгдзя,  
Мáдзя.

Балг. *Magda*, венг., польск., спа-  
вац., славен., чеш. *Magda*, літ.  
*Magdé*, руск. *Mágda*, укр. *Mágdza*.  
[Скарочаная форма імён *Magdalé-  
na*, *Magdalína*]

Імяніни: 22 VII.

**МАГДАЛІНА (Mahdalina)** -ы, ж.

Вядома з XVI ст. як Мокгда (1570),  
Макдален (1649).

Вытворная: Mágda, Mágá, Léna,  
Mágdzя, Mádzя.

Англ. *Magdalene*, *Madeline*, *Mag-  
dalene*, балг. *Магдалена*, *Маг-  
да*, *Магдалина*, венг. *Magdaléna*,  
*Magdolna*, *Maglána*, *Alena*, ісп.,  
польск. *Magdalena*, іт. *Maddalena*,  
*Lena*, літ. *Magdalena*, *Magdele-  
na*, ням. *Magdalena*, *Magdalene*,  
руск. *Магдаліна*, славен. *Magdaléna*,  
*Lena*, *Lénka*, славен. *Magdale-  
na*, *Makalonca*, укр. *Магдаліна*,  
франц. *Magdeleine*, чеш. *Magdale-  
na*, *Magdaléna*.

[Грэч. *Magdalēnē* – па назве на-  
селенага пункта ў Палесціне  
Магдала]

Імяніни: 25 V, 22 VII.

**МАГІСТРЫЯН (Mahistryan)** -а, м.  
Магістрыяновіч, Магістрыяна.

Ст. рэдк.

Руск. *Магистриан*, укр. *Магіст-  
риан*.

[Лац. *magister* – настаўнік]

Імяніни: 10 VII, 26 VIII, 15 XI.

**МАГН (Mahn)** -а, м. Мáгнавіч,  
Мáгнаўна.

Англ., ням. *Magnus*, венг., ісп., іт.  
*Magno*, літ. *Magnas*, польск., спа-  
вац., славен. *Magnus*, руск. *Магн*,  
укр. *Магн*, франц. *Magne*, *Magnus*,  
чеш. *Magnus*, *Mogens*.

[Лац. *magnus* – вялікі]

Імяніни: 7 IX.

**МАГНА (Mahna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Магн. Ст. рэдк. Вытворныя: Mára. Руск. Mágna, укр. Mágna.

**МАГРЫІН (Mahryn)** -а, м. Магрынавіч, Магрынаўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Rýník, Грын. Руск. Magrýn, укр. Magrýn.

**МАДЗЕСТ (Madzest)** -а, м. Мадзеставіч, Мадзестаўна. Вытворныя: Mádzík, Mádzéstka. Англ. Modesty, балг. Modeszt, венг. Modesztusz, Modeszt, Szerény, ісп. Modesto, Modestino, Madesto, літ. Modestas, ням. Modest, Modestus, польск., славац., славен., чэш. Modest, руск. Modést, укр. Modést, франц. Modeste. [Лац. *modestus* – сціплы, далікатны] Імяніны: 16 V, 15 VI, 18 XII.

**МАДЗЕСТА (Madzesta)** -ы, ж. I. ж. ад і. Мадзест. Вытворныя: Мадзестка, Mádzia. Венг. Modeszta, ісп., літ., ням., польск. Modesta, іт. Modesta, Modestina, руск. Modésta, укр. Modésta. Імяніны: 5 XI.

**МАЁР (Mayor)** -а, м. Маёравіч, Маёраўна. Ст. рэдк. Балг. Mайер, руск. Mайёр, укр. Mайór. [Лац. *major* (ад прым. *magnus*) – вялікі]

**МАІНА (Maina)** -ы, ж. Вытворныя: Máя, Ína, Maińska. Руск. Máiна, укр. Máiна. [Ужыванне агульнага наз. май у якасці асабовага імя]

**МАІСА (Maisa)** -ы, ж. Вытворныя: Maíska, Máся. Руск. Máiса, укр. Máiса. [Усечаная форма ад Anímaísa; грэч. *apumpeō* – усладуляць гімнамі] Імяніны: 26 III.

**МАЙ (Mai)** -я, м. Маявіч, Máiyna. Вытворныя: Máiка, Máiчык. Балг. Mái, руск. Mái, укр. Mái. [Ужыванне агульнага назоўніка май у якасці асабовага імя]

**МАЙСÉЙ (Maisei)** -я, м. Máiсéevich, Máiсéeúna. Вядома з XVI ст. як Моісей (1541), Мойсей (1541), Мойса (1585), Мосей (1670), Можейко (1540), Мось (1564), Mac (1541), Maciota (1540). Вытворныя: Maícéika, Maícéy, Macéisha, Máiсяybók, Máiysa, Mái-sák, Máiysók, Máiśiobók, Macéy, Macéika. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Maícéey, Maícéenka, Máiсéey, Máiсяeúvich, Máiсéenka, Máiсяeúnya, Máiсéychyk, Máiсéišyñ, Mái-siúy, Máiysók, Máiysa, Máiśinovích, Máicéúnya, Máiśák.

Англ., ням. Moses, балг. Móisey, венг. Mózes, ісп. Moíses, іт. Mose, літ. Moze, польск. Mojżesz, руск. Moiséy, славац., чэш. Mojžíš, славен. Mojzes, укр. Móiсéy, Myśl, франц. Moïse. [Ст.-яўр. імя Móše – яўрэйскі заканадаўца] Імяніны: 14, 25 I, 23 II, 26 VII, 28 VIII, 4, 28 IX.

**МАКАВÉЙ (Makavei)** -я, м. Макавéевіч, Макавéеúна. Ст. рэдк. Балг. Makavei, ням. Makkabäus, руск. Макавéй, укр. Маковíй, франц. Maccabée. [Дынастычнае біблейскае імя; арабск. *makkabī*]

**МАКАР (Makar)** -а, м. Макáравіч, Makáraúna. Вядома з XVI ст. як Makar (1541), Makarec (1555), Makariush (1612), Makuti (1540). Вытворныя: Makárka, Makárchyk, Makárzc, Makárók, Makárchýk, Makáréika. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Makár, Makáraú, Makárévič, Makáróvich, Makáranka, Makárénka, Makárónak, Makárénya, Makár-

чанка, Makárchyňka, Makárchyk, Makárcaú, Makárók, Makárchýk, Makáréika, Makárski.

Англ., франц. Macaire, балг. Makári, Makarij, Makarko, венг. Makár, ісп., іт. Macario, літ. Makaras, ням. Macarius, Makarius, польск. Makar, Makariusz, Makary, руск. Makár, Makárij, Makar, славен. Makarij, Makar, укр. Makár, чэш. Macarius, Makarius. [Грэч. *makarios* – шчаслівы, блажэнны]

Імяніны: 10, 14, 19, 22 I, 5, 19,

22 II, 17 III, 1, 10 IV, 1, 13, 26 V,

10, 25 VII, 9, 11, 15, 28, 30 VIII, 6,

7, 14, 28 IX, 23 XI.

**МАКАРЫЙ (Makary)** -я, м. Makár'e-vich, Makár'eúna. Гл. Makár.

Руск. Makáriй, укр. Makár.

**МАКЕДÓН (Makedon)** -а, м. Македóнавіч, Македбáуна.

Вядома з XVI ст. як Makidon (1556).

Вытворныя: Македónka, Македón-chyk, Македóша, Máká.

Руск. Makédbón, Makédbónii, укр. Makédbón.

[Грэч. *Makedōn* – македонец]

Імяніны: 24 I, 11, 23 III.

**МАКЕДÓNІЙ (Makedoni)** -я, м. Македónievich, Македónieúna.

Гл. Makedón.

Руск. Makédbónii, укр. Makédbón.

**МАКЕЙ (Makei)** -я, м. Makéevich, Makéeúna.

Вядома з XVI ст. як Mokéj (1528), Makéj (1646), Moхутъ (1555), Mo-кель (1556).

Вытворныя: Makéychyk, Makéika.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Makéj, Makéeú, Makéenka, Makéychyk.

Руск. Mokéj, Mókiy, укр. Mókiy.

[Грэч. *tōkos* – насмешнік]

Імяніны: 29 I, 11 V, 3 VII.

**МАКРОВІЙ (Makroví)** -я, м. Makróvievich, Makrovíeúna. Ст. рэдк.

Руск. Makróvij, укр. Makróvij. [Грэч. *makrobios* – даўгавечны]

**МАКРЫІНА (Makryna)** -ы, ж. Вядома з XVI ст. як Makryda (1578).

Вытворныя: Makryínska, Makryídka. Англ., ісп., іт. Macrina, балг. Makre-na, Makrina, венг., ням., славен. Makrina, польск. Makryuna, руск. Makrýna, укр. Mokrýna, франц. Macrine.

[Грэч. *Makrínē*<*makros* – доўгі,далёкі, высокі, вялікі]

Імяніны: 19 VII.

**МАКСÉНЦІЙ (Maksentsi)** -я, м. Makséńczevich, Makséńczyeúna.

Вытворныя: Mákся, Cénya. Руск. Makséntij, укр. Makséntij.

[Лац. *Maxentius*<*maximus* – самы вялікі]

**МАКСÍМ (Maksim)** -а, м. Maksímavich, Maksímaúna.

Вядома з XVI ст. як Maksim (1528).

Вытворныя: Maksímkha, Maksímczyk, Maksímúk, Maksímczhúk, Maksíy, Maksíly, Címa, Máksc.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Maksímaú, Maksímówich, Maksímenka, Maksímeňa, Maksímkín, Maksímczyk, Maksímúk, Maksímczhúk, Maksíyeú, Maksíly, Maksímaúčoú.

Англ., ням. Maxím, Max, балг. Mak-sim, Mak, Maksimko, Maksimčo, венг., славац. Maxím, ісп. Maxis-tó, іт. Massimo, літ. Maksimas, Maksas, польск. Maksym, руск. Maksím, славен. Maksim, Maks, укр. Maksím, франц. Maxime, чэш. Max, Maxim.

[Грэч. *Maxímos* з лац. *maximus* – самы вялікі]

Імяніны: 16, 18, 21 I, 6, 19 II, 10, 28, 30 IV, 14 V, 30 VI, 11, 13 VIII, 5 IX, 9, 28 X, 11, 22 XI, 6 XII.

**МАКСÍМА (Maksima)** -ы, ж. I. ж. ад і. Maksím. Ст. рэдк.

Вытворныя: Címa, Mákся, Makróscha.

Англ. *Maxine*, *Maxene*, венг. *Maximilla*, іт. *Massima*, літ. *Maksima*, польск. *Maksyma*, руск. *Максима*, славац. *Maxima*, укр. *Максима*.

**МАКСІМІЛІЙН (Maksimiliyan)** -а, м. Максімілійнавіч, Максімілійнауна. Вядома з XVII ст. як Максимилиан (1669).

Вытворныя: Максімілійнка, Максім, Макс, Сіма, Міліян.

Англ. *Maximilian*, балг. *Максимилиан*, *Макс*, венг. *Maximilián*, *Miksa*, ісп. *Maximiliano*, іт. *Massimiliano*, літ. *Maksimilijonas*, ням. *Maximilian*, *Max*, польск. *Maksymilian*, руск. *Максимилиан*, славац. *Maximilián*, *славен. Maksimilijan*, укр. *Максиміліан*, франц. *Maximilién*, чеш. *Maxmilián*, *Maximilián*.

[Лац. *Maximilianus* – кантамінація ім'ян *Maximus i Aemilianus*]

Імяніни: 14, 25 VIII, 12 X, 27 XI.

**МАКСІМІЯН (Maksimiyan)** -а, м. Максімійнавіч, Максімійнауна. Вытворныя: Максім, Сіма, Макс. Руск. *Максимиан*, укр. *Максиміан*. [Лац. *Maximianus* – Максіма] Імяніни: 29 V.

**МАКСІЯН (Maksiyan)** -а, м. Максіяновіч, Максіянауна. Вытворныя: Макс, Максія, Максіста. Руск. *Максіан*, укр. *Максіан*. [Лац. *maximus* – самы вялікі] Імяніни: 29 X.

**МАЛ (Mal)** -а, м. Малавіч, Малаўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Малія, Малік. Руск. *Мал*, укр. *Мал*. [Лац. *malus* – злы, дурны]

**МАЛАННЯ (Malannia)** -і, ж. Вядома з XVI ст. як Маланка (1555).

Вытворныя: Маланка, Малаша, Малаха, Міла, Міля.

Англ. *Melanie*, *Melany*, балг. *Мелания*, *Мелани*, венг., славац. *Melánia*, ісп., іт., польск. *Melania*, літ., славен. *Melanija*, ням. *Mela-*

*nie*, руск. *Мелания*, *Меланья*, укр. *Меланія*, *Мелана*, франц. *Mélanie*, чеш. *Melánie*. [Грэч. *Mēlānē* – чорная, чёмная; панурая, жорсткая] Імяніны: 31 XII.

**МАЛАФЕЙ (Malafei)** -я, м. Малафейвіч, Малафеёўна.

Вядома з XVI ст. як Малофей (1582), Малафей (1540), Малохвей (1555), Малош (1576).

Вытворныя: Малош, Малáфа, Мóлаш, Малáшка, Малафўк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Малошка, Малафўк, Малафеня. Руск. *Малафей*, укр. *Малафій*. [Ст.-яўр. *mal'akī* – мой пасланец]

Імяніны: 3 I.

**МАЛАХІЙ (Malakhij)** -я, м. Малахіевіч, Малахіеўна.

Гл. Малафей. Вядома з XVI ст. як Малах (1614), Малей (1539), Малеец (1541).

Вытворныя: Малáх, Málá, Málásha, Máláška.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Малáхай, Málaxóvich, Máláš, Málashévich, Málášanka, Málášenka, Málášónak, Máláška, Málashévich, Máláščanika, Málášuk, Málahóubskí, Málášyčki. Руск. *Малахий*.

**МАЛАХІЯ (Malakhija)** -я, м. Малахіевіч, Малахіеўна. Ст. форма.

Гл. Малахій. Вядома з XVII ст. як Молахия (1691), Малахияш (1706).

Вытворныя: Малáхা, Málja.

Англ. *Malachi*, *Malachy*, венг. *Malakiás*, ісп. *Malaquias*, іт. *Malachia*, літ. *Malakijas*, ням. *Malachias*, польск. *Malachiasz*, руск. *Малахия*, славац., чеш. *Malachíáš*, укр. *Малахія*, франц. *Malachie*.

[Ст.-яўр. *mal'akī* – мой пасланец]

Імяніны: 14 I, 3 X.

**МАЛГАЖАТА (Malhazhata)** -ы, ж.

Гл. Маргарыта. Вытворныя: Малгоська, Малгося, Гóся, Гóська, Гóсенька, Малголя, Малгажатка.

Польск. *Malgorzata*.

Імяніны: 18 I, 22 II, 10 VI, 13 VII, 16 X.

**МАЛЕЙ (Malei)** -я, м. Малеевіч, Малеёўна.

Балг. *Малей*, *Малчо*, *Мальо*, руск. *Малей*, укр. *Малéй*. [З *málī* – малы, маленькі]

**МАЛІНА (Malina)** -ы, ж.

Вытворныя: Малінка, Іна, Ліна.

Балг. *Малина*, *Малинка*, ням. *Malina*, *Maline*, польск. *Malina*, руск. *Малина*, укр. *Маліна*.

[Ужыванне агульнага наз. *малина* ў якасці асабовага імя; ці скарочаная форма імя *Магдаліна*] Імяніны: 24 VIII.

**МАЛХ (Malkh)** -а, м. Малхавіч, Малхайна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Маля, Малік.

Руск. *Малх*, укр. *Малх*. [Ст.-яўр. *meleħ* – цар ці *mal'āk* – анёл, пасланец]

**МАЛЬВІНА (Malvina)** -ы, ж.

Вытворныя: Мальвінка, Мальва, Малія, Іна.

Англ. *Malvina*, *Melvina*, балг. *Малвина*, венг. *Malvin*, ісп., іт., літ., славац., чеш. *Malvina*, ням. *Malvina*, *Malvine*, польск. *Malwina*, руск. *Мальвіна*, укр. *Мальвіна*, франц. *Malvy*.

[Ст.-ням. *mal* – справядлівы і *win* – сябар]

Імяніны: 4 VII.

**МАЛЮЦІНА (Maliutsina)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Малія, Ціна, Люца.

Руск. *Малютіна*, укр. *Малютина*.

**МАМАНТ (Mamant)** -а, м. Мамантавіч, Мамантайна. Ст. рэдк.

Засведчана ў XVI ст. як Мамонт (1553), Мамон (1578).

Руск. *Мамант*, укр. *Мамант*. [Грэч. *tatāb* – ссаць грудзі]

**МАМЕЛФА (Mamelfa)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Амэлфа, Мамэлфачка, Амэлфачка.

Руск. *Мамелфа*, укр. *Мамелфа*.

[Грэч. *Mamethōn* – імя егіпецкага жраца, аўтара твораў па гісторыі *Eritta*]

**МАМІЙ (Mami)** -я, м. Маміевіч, Маміеўна. Ст. рэдк.

Руск. *Маммий*, укр. *Мамій*.

[Лац. *tat̄ma* – грудзі]

**МАМИКА (Mamika)** -и, ж. Ст. рэдк.

Руск. *Мамика*, укр. *Маміка*.

[Магчыма, з балг.; парабн. *mámi* ласкавы зварот маці да дзіцяці: мой маленькі ці мамічка, мамачка; разм. *Маніка* да *Марыя*]

**МАНЕФА (Manefa)** -ы, ж.

Вытворныя: Манефка, Манія, Мэфа, Нэфа.

Руск. *Манефа*, укр. *Манефа*.

[Магчыма, ж. да грэч. *Manēthōn* – *Манефон* – імя егіпецкага жраца]

Імяніны: 13 XI.

**МАНУІЛ (Manuil)** -а, м. Мануілавіч, Мануілаўна.

Вядома з XVI ст. як Мануил (1639), Манюли (1540), Мануила (1684), Манко (1541), Монко (1541), Манец (1541).

Вытворныя: Мануіл, Мануїла, Монуль, Манулік, Манўка, Манух, Мануха, Манец, Манкó, Манькó, Манчака, Манчак, Манчык, Манчук, Манчукевіч, Манькóускі.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Мануілаў, Мануйлаў, Манулéвіч, Ману́лік, Мануйка, Манух, Ману́хін, Манцэвіч, Манчанка, Манькó, Манькóў, Манчак, Манчак, Манчык, Манчукевіч, Манькóускі.

Англ. *Emmanuel*, *Immanuel*, балг. *Мануил*, *Емануил*, *Манол*, *Мано*, *Маньо*, *Мануш*, венг. *Mánuel*, *Manó*, *Emánuel*, ісп. *Manuel*, іт. *Emanuele*, *Emmanuele*, літ. *Emanuelis*, ням., польск. *Emmanuel*, *Manuel*, руск. *Эммануил*, *Мануил*, славац., чеш. *Emanuel*, *Emmanuel*, укр. *Єммануїл*, *Мануїл*, *Мануїло*, франц. *Emmanuel*.

[Ст.-яўр. скарачэнне імя *'Imma-nī'ēl* – з намі Бог]  
Імяніны: 22 I, 27 III, 17 VI.

**МАНФРЭД(Manfred)**-а, м. Манфрэд  
давіч, Манфрэдаўна.  
Англ., ням., польск. *Manfred*, венг.,  
славац. *Manfréd*, ісп. *Manfredo*, іт.  
*Manfredi*, *Manfredo*, франц. *Man-froy*, чэш. *Manfréd*, *Manfred*.  
[Ст.-герм. *man* – чалавек і *fridu* –  
мір, спакой]  
Імяніны: 4 X.

**MAP (Mar)** -а, м. Мáравіч, Máраўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Марўк, Марўта, Марўтка,  
Марўцька, Марўцік, Марэй, Марэйка,  
Марэська, Марэш.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Марўк, Маруковіч, Маруцэнка, Марўтка,  
Марўцька, Марўцік, Марэйка, Марэська,  
Марэшаў, Марэцкі.  
Руск. *Mar*, укр. *Mar*.  
[Лац. *mas*, *maris* – мужчына, мужык]

**MAPÁT (Marat)** -а, м. Марáтавіч,  
Марáтавна.  
Руск. *Marát*, укр. *Marám*.  
[У гонар французскага рэвалю-  
цыянер а Ж.-П. *Marata*]

**МАРГАРЫТА (Marharyta)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Маркколета (1540),  
Малкгорета (1556).  
Вытворныя: Магарэта, Магарытка,  
Рыта, Рытуля, Рытка, Рытуся,  
Máра, Márpa, Margó, Margúsha,  
Mára.  
Англ. *Margaret*, *Margery*, *Margory*,  
*Marjorie*, *Marjor*, *Marget*, *Margot*,  
балг. *Маргарита*, *Марга*, *Мар-  
гита*, венг. *Márgit*, *Márgéta*,  
*Márgita*, *Márgó*, *Gréta*, *Réta*, ісп.,  
літ. *Margarita*, іт. *Margherita*, *Rita*,  
ням. *Margarete*, *Margareta*, *Margarita*,  
*Margit*, *Margitta*, *Margret*,  
*Margrit*, польск. *Małgorzata*, руск.  
*Маргары́та*, славац. *Margaréta*,  
*Margita*, славен. *Margareta*, *Marge-ta*,  
укр. *Маргарита*, франц. *Mar-*

*guerite*, чэш. *Markéta*, *Margit*, *Margita*, *Margareta*.  
[Лац. *margarita* – жамчужына]  
Імяніны: 17 VII.

**МАРДÁРЫЙ (Mardary)** -я, м. Мардáрыевіч,  
Мардáрыеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Máра, Dára, Mardár.  
Руск. *Мардáрий*, укр. *Мардáрій*.  
[Грэч. *μαρδύς* – назва племя ў Паў-  
днёвай Арменіі]  
Імяніны: 28 VIII, 13 XII.

**МАРДÓНІЙ (Mardonij)** -я, м. Мардóніевіч,  
Мардóніеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Dóня, Мардóн.  
Руск. *Мардóний*, укр. *Мардóній*.  
[Грэч. *Μαρδονίος* – імя перс. военачальніка V ст. да н. э.]

**MAPK (Mark)** -а, м. Márkavích, Márkaúna.  
Вядома з XVI ст. як Марк (1683),  
Марко (1560), Марка (1704), Марек (1667),  
Маркей (1578), Маречко (1556).  
Вытворныя: Márchyk, Márkún, Márku-  
шуш, Márkus.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Маркó, Márkaў, Márkiń, Márkevich,  
Márkóvich, Márchanka, Márchančák,  
Márchyk, Márchún, Márkúš, Márku-  
šónak, Márkus, Márkusénka, Már-  
kavéč, Márkaúčó, Márkoúski, Már-  
kushéúski.

Англ. *Mark*, балг. *Марко*, *Марк*,  
Марчо, венг. *Márk*, *Márkus*, *Márko*,  
ісп. *Marco*, *Marcos*, іт. *Marco*, літ.  
*Morkus*, *Markas*, ням. *Markus*, *Mar-  
cus*, польск., славац., чэш. *Marek*,  
руск. *Марк*, славен. *Marko*, *Mare*,  
*Marek*, славен. *Marko*, *Mare*, *Ma-  
rek*, укр. *Марко*, франц. *Marc*.  
[Лац. *Marcus*<*marceo* – быць вя-  
льым, слабым]

Імяніны: 4, 14 I, 5, 29 III, 5, 25 IV,  
3 VII, 27, 28 IX, 27, 30 X, 18, 29 XII.

**MÁRKA (Marka)** -і, м. Márkavích,  
Márkaúna.  
Гл. *Mark*.

**МАРКÉЙ (Markei)** -я, м. Маркéевіч,  
Маркéеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Марк, Кей.  
Руск. *Маркéй*, укр. *Маркéй*.

**МАРКÉЛ (Markel)** -а, м. Маркéлавіч,  
Маркéлаўна.

Вытворныя: Маркéлка, Маркéха,  
Маркúха.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Маркéлаў, Маркéлін.

Англ. *Marcellus*, *Marcelki*, *Marcelów*,  
венг. *Marcell*, ісп. *Marcelo*, іт. *Marcel-  
lo*, літ. *Marcelijus*, *Marcelis*, ням. *Mar-  
cellus*, *Marzellus*, *Marcel*, польск.  
*Marcel*, *Marceli*, руск. *Маркéлл*,  
славац., славен., франц., чэш. *Mar-  
cel*, укр. *Маркéл*, *Маркéло*.  
[Лац. *Marcellus*<*Marcus*. Гл. *Марк*]  
Імяніны: 9 II, 1 III, 7 VI, 1, 14 VIII,  
15 XI, 29 XII.

**МАРКЕЛÍН (Markelin)** -а, м. Марке-  
лінавіч, Маркелінаўна.

Ісп. *Marcelino*, іт. *Marcellino*, літ.  
*Marcelinas*, *Marcelis*, ням. *Marcel-  
linus*, польск., славен., франц.,  
чэш. *Marcelin*, руск. *Маркелін*,  
укр. *Маркелін*.  
[Лац. *Marcellinus* прым. да *Marcel-  
lus*. Гл. *Маркéл*]

Імяніны: 3, 7 VI, 18 XII.

**МАРКЕЛÍНА (Markelina)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Маркелін.

Англ. *Marcellina*, *Marcelline*, венг.,  
іт., ням. *Marcellina*, ісп., літ.,  
польск., славен., чэш. *Marcelina*,  
руск. *Маркеліна*, укр. *Маркеліна*,  
франц. *Marceline*.  
Імяніны: 17 VII.

**МАРКÍТА (Markita)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. *Маркýта*, укр. *Маркýта*.

**МАРКÍЯН (Markian)** -а, м. Маркíя-  
навіч, Маркíянаўна.  
Вядома з XVII ст. як Маркиан (1646).

Вытворныя: Маркíянка, Марк, Ян-  
ка, Міркíян, Маркýян.  
Англ. *Martian*, венг., славац.  
*Marcíán*, ісп. *Marciano*, іт. *Marciano*,  
*Marziano*, *Marzio*, літ. *Marcijonas*,  
ням. *Marcianus*, польск. *Marcjan*,

руск. *Маркиáн*, славен. *Marcjan*,  
укр. *Маркíян*, *Мар’ян*, франц. *Marc-  
ien*, чэш. *Marcíán*, *Marcianus*.  
[Лац. *Marcianus* – Маркыеў, гл.  
*Marcius* – рымскае радавое імя]  
Імяніны: 10, 18 I, 5 VI, 13 VII, 9 VIII,  
25, 30 X, 2 XI.

**МАРКÍЯНА (Markiyana)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Маркíян.

Ісп., ням. *Marciana*, іт. *Marciana*,  
*Marziana*, *Marzia*, літ. *Marcijona*,  
польск. *Marcjana*, *Marcjanna*, руск.  
*Маркíяна*, укр. *Маркíяна*, франц.  
*Marcianne*.  
Імяніны: 9 I.

**МАРКÍЯНІЛА (Markiyana)** -ы, ж.  
Ст. рэдк.  
Руск. *Маркіонілла*, укр. *Маркія-  
нілла*.

**МАРКЛÉН (Marklen)** -а, м. Марк-  
лінавіч, Маркленаўна. Нов.  
Вытворныя: Марк, Мáрык, Марлén.  
Руск. *Марклен*, укр. *Марклен*.  
[Ад пачатковых складоў прозві-  
шчаў *Маркс* і *Ленін*]

**МАРКСÍНА (Marksina)** -ы, ж. Нов.  
Вытворныя: Mára, Ína, Maína.  
Руск. *Марксына*, укр. *Марксына*.  
[Ад прозвішча *Маркс*]

**МАРЛÉН (Marlen)** -а, м. Марлénавіч,  
Марленаўна. Нов.  
Вытворныя: Марлёнка, Марлеся,  
Mára, Léna.  
Англ., ісп. *Marlene*, балг. *Марле-  
на*, польск., чэш. *Marlena*, венг.  
*Marléne*, ням. *Marleen*, *Marlen*,  
*Marlene*, руск. *Марлёна*, укр. *Марлена*,  
франц. *Marlin*.  
[Ад спалучэння імён *Марыя* і *Маг-  
даліна*]  
Імяніны: 16 VII, 12 IX.

**МАРÓН (Maron)** -а, м. Марónавіч,  
Маронаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Маронік, Рóня.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Маронка, Маранбіч, Мароненка.  
Руск. Марон, укр. Марон.  
[Лац. *Maro*, *Maronis* – рымскае радиавое імя]  
Імяніны: 17 VIII.

**МАРСАЛІЙ (Marsali)** -я, м. Марсá-  
ліевіч, Марсáлеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Марсáлий, укр. Марсáлій,  
франц. *Marsal*.  
[Лац. *Martialis* – Марсаў, прысвечены Марсу, богу вайны]

**МАРСЕЛЬЕЗА (Marselyeza)** -ы, ж.  
Рэдк.  
Руск. Марсельёза, укр. Марсельёза.

**МАРТ (Mart)** -а, м. Мáртавіч, Máртаўна. Нов.  
Вытворныя: Мáрта.  
Балг. Марто, руск. Март, укр. Март.  
[Ад назвы месяца март; скарочаная форма імя Мартын]

**МАРТА (Marta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Мáртачка, Máра, Máp-  
ца, Мартуна, Мартуся, Мартося.  
Англ. *Martha*, балг. *Марта*, венг.  
*Márta*, ісп., іт., польск., славац.,  
славен., чэш. *Marta*, літ. *Morta*,  
*Marta*, ням. *Martha*, *Marte*, руск.  
*Márta*, укр. *Mártua*, франц. *Marte*.  
[Лац. *Martha* – пані, гаспадыня]  
Імяніны: 19 I, 22 II, 21 VI, 29 VII.

**МАРТЫН (Martyn)** -а, м. Мартынавіч, Мартынауна.  
Гл. Марцін.  
Балг. Мартин, руск. Мартын, укр. Мартын.

**МАРТЭН (Marten)** -а, м. Мартэнавіч,  
Мартэнайна. Рэдк.  
Руск. Мартéн, укр. Мартéн.

**МАРУФ (Maruf)** -а, м. Маруфавіч,  
Маруфаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Маруфа, Рўфа.  
Руск. Маруф, укр. Маруф.

[Арабск. *märūf* – вядомы, 'arafa –  
ведаць]

**МАРФА (Marfa)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Марфа (1558),  
Марфіда (1539).  
Вытворныя: Márхва, Márфачка,  
Марфуша, Марфута.  
Руск. Márфа, укр. Márфа.  
[Лац. *Martha* – пані, гаспадыня]  
Імяніны: 6 II, 4, 6 VII, 1 IX, 8 XI.

**МАРХОЛЬД (Markhold)** -а, м. Мархольдавіч, Мархольдаўна. Рэдк.  
Руск. Мархольд, укр. Мархольд.

**МАРЦАЛІН (Martsalin)** -а, м. Марцалінавіч, Марцалінаўна.  
Гл. Марклін.  
Ісп. *Marcelino*, іт. *Marcellino*, літ.  
*Marcelinas*, *Marcelis*, ням. *Mar-  
cellinus*, польск., славен., франц.,  
чэш. *Marcelin*, руск. Марклін.  
укр. Марклін.  
Імяніны: 9 I.

**МАРЦАЛІНА (Martsalina)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Марцалін.  
Вытворныя: Марцэля, Марцэся,  
Марціся.  
Англ. *Marcellina*, *Marcelline*, венг.,  
іт., ням. *Marcellina*, ісп., літ.,  
польск., славен., чэш. *Marcelina*,  
руск. Марцеліна, укр. Марцеліна,  
франц. *Marceline*.  
Імяніны: 17 VII.

**МАРЦІН (Martsin)** -а, м. Марцінавіч,  
Марцінаўна.  
Вядома з XVI ст. як Мартин (1528),  
Мартын (1576), Марцин (1599),  
Марчин (1591), Мартинец (1541),  
Мартюк (1590), Мартиш (1558),  
Мартишко (1540), Марцын (1726).

Вытворныя: Мартынэц, Мартынок,  
Мартынчык, Мартынюк, Мартын-  
чук, Мартысь, Мартысюк, Мартыш,  
Мартышок, Марцінок, Марцінчук,  
Марцішка, Марцішок, Марцук,  
Марцюк, Марцуль, Марцута, Мар-  
цынок, Мартуль, Мартушок, Мар-  
тын, Марцісь.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Мартынаў, Мартынёвіч,

Мартынэнка, Мартынэц, Мартын-  
кевіч, Мартынчык, Мартынюк,  
Мартынчук, Мартысь, Мартысёвіч,  
Мартысюк, Мартышэвіч, Мартыш-  
энка, Мартышок, Марцінёвіч,  
Марцінок, Марцінчук, Марцін-  
нек, Марцінэнка, Марцін-  
чэнка, Марцінчук, Марцін-  
шчанка, Марцішок, Марцук, Марцуль,  
Мартулёу, Мартушкó, Мартынóўскі,  
Марцішэўскі, Марцута, Марцю-  
чэнка, Марцінкевіч.

Англ. *Martin*, *Marten*, балг. *Mart-  
tin*, венг. *Márton*, *Martos*, ісп.,  
ням., славац., славен., франц.,  
чэш. *Martin*, іт. *Martino*, літ. *Marty-  
nas*, *Marcíus*, *Mercíus*, польск. *Marc-  
in*, руск. Мартын, укр. Мартын.  
[Лац. *Martinus* – вытворнае ад  
*Mars*, *Martis*]  
Імяніны: 14 IV, 27 VI, 12 X.

**МАРЦІНА (Martsina)** -ы, ж. І. ж.  
ад і. Марцін.  
Вытворныя: Марцінка, Már-  
ца, Ціна, Іна.  
Англ., венг., ісп., іт., славац., ням.  
*Martina*, балг. *Martina*, *Martin-  
ka*, літ., польск. *Martyna*, славен.  
*Martina*, *Tinka*, франц. *Martine*.  
Імяніны: 30 I.

**МАРЦІНЯН (Martsiniyan)** -а, м.  
Марцінінавіч, Марцініянаўна.  
Вядома з XVI ст. як Мартимьян  
(1577), Мартиан (1617), Мартиньян  
(1679), Мартіян (1679), Марцін  
(1697).

Вытворныя: Márця, Марціоні.  
Балг. Мартинийян, польск. *Marty-  
nian*, руск. Мартиниан, укр. Мар-  
тинийян.  
[Лац. *Martinus*]  
Імяніны: 12 I, 13 II, 11 IV, 4 VIII,  
7, 22 X.

**МАРЦІНЯНА (Martsiniyana)** -ы, ж.  
І. ж. ад і. Марцініян.  
Вытворныя: Марцініяна, Már-  
ца, Ціна, Іна, Яна.  
Руск. Мартиниана, укр. Марти-  
ніана.

**МАРЦІРЫЙ (Martsiry)** -я, м. Марці-  
рыевіч, Марцірыеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Márця, Марціша.  
Руск. Мартíрий, укр. Мартíрій.  
[Грэч. *Martyrios*<*martyros* – муча-  
нік, пакутнік]  
Імяніны: 10 II, 1 III, 28 VIII, 25 X,  
11 XI.

**МАРЦІСА (Martsisa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Mápа, Márця, Īса.  
Руск. Мартíссса, укр. Мартíса.

**МАРЦЫЯЛ (Martsyal)** -а, м. Марцыя-  
лавіч, Марцыялаўна.  
Англ. *Martial*, іт. *Marziale*, руск.  
Марциál, укр. Марциál, франц.  
*Martial*.  
[Лац. *Martialis* – прысвечаны  
Марсу]

**МАРЦЬЯН (Martsyan)** -а, м. Марцья-  
навіч, Марцьянаўна. Ст. рэдк.  
Вядома з XVII ст. як Марцян  
(1697).  
Вытворныя: Márця, Марцьянка.  
Руск. Мартъян, укр. Мартъян.  
[Лац. *martinus* – прысвечаны Мар-  
су; народжаны ў марце (сакавіку)]  
Імяніны: 13 II, 11 IV, 7, 22 X.

**МАРЫАЎ (Maryau)** -ва, м. Марыá-  
вавіч, Марыáваўна. Ст. рэдк.  
Руск. Mariáv, укр. Mariáv.

**МАРЫЙ (Mary)** -я, м. Мáрыевіч,  
Мáрыеўна.  
Вытворныя: Mápа.  
Англ., ням., франц. *Marius*, балг.  
*Marij*, венг. *Máriusz*, *Mário*, ісп., іт.  
*Mario*, літ. *Marijus*, *Marius*, польск.  
*Mariusz*, руск. Márij, славац.  
*Márius*, славен. *Marij*, *Marjo*, укр.  
*Márij*, чэш. *Mario*, *Marius*.  
[Лац. *mare* – мора]

**МАРЫЛЯ (Marylia)** -и, ж.  
Вытворныя: Марылька, Мары-  
лечка.  
Балг. Мария, польск., чэш. *Maryla*.  
[Памяньш. ад і. Марыя ці Марыяна]  
Імяніны: 26 I, 12 II, 1 IV, 7 VI, 22 VII,  
9 VIII, 29 X, 8 XI.

**МАРЫН (Maryn)** -а, м. Марынавіч, Марынауна. Вытворныя: Марына, Марыняк. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Марынó, Марынін, Марынёвіч, Марыніч, Марыняк. Балг. *Marin*, *Marienko*, *Marincho*, *Marcho*, *Miko*, ісп., іт. *Marino*, літ. *Marinas*, ням. *Marinus*, польск. *Maryn*, руск. *Марын*, славен., чэш. *Marín*, укр. *Марын*. [Лац. *marinus* – марсکі] Імяніны: 8 III, 15 XII.

**МАРЫНА (Maryna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Марын. Вядома з XVI ст. як Марина (1529), Марына (1541). Вытворныя: Марынка, Марыша, Маша, Марыся, Мара, Маруся, Марынушка. Англ., венг., ісп., іт., ням., славац., франц. *Marina*, балг. *Марина*, *Маринка*, *Мика*, літ. *Marina*, *Marupė*, польск. *Maryna*, руск. *Марына*, славен. *Marina*, *Marinka*, укр. *Марына*. [Лац. *marinus* – марсکі] Імяніны: 28 II, 17 VII.

**МАРЫТА (Maryta)** -ы, ж. Балг. *Mariuta*, ісп. *Marita*, іт. *Maritta*, руск. *Марита*, укр. *Марита*. [Ласк. да Марыя]

**МАРЫЭТА (Maryeta)** -ы, ж. Вытворныя: Мара, Эта. Руск. *Mariéta*, укр. *Марієта*. [Ласк. да Марыя]

**МАРЫЯ (Maryia)** -и, ж. Вядома з XV ст. як Мария (1485), Марья (1563), Марья (1577), Маря (1528), Маруся (1746), Марьюша (1541), Марушка (1641), Марюха (1541), Марьюха (1556), Марюся (1541), Марухна (1593), Маська (1540), Масюта (1540), Машута (1540), Маня (1541). Вытворныя: Марыйка, Марыша, Марўня, Мўля, Марўся, Мўся, Марўта, Марўха, Марўша, Маня, Манўня, Манюся, Манюра, Манюта, Манюха, Машўра, Мўра,

Машўта, Мар'юха, Мар'юша, Марыля, Марыся, Мар'я. Англ. *Mary*, балг. *Maria*, *Mara*, *Marijka*, *Mimi*, *Mima*, *Mimka*, *Mika*, *Mama*, венг. *Mária*, *Marica*, ісп., іт., польск. *Maria*, літ. *Marija*, *Maré*, *Maria*, ням. *Maria*, *Marie*, руск. *Мария*, *Марья*, славац. *Mária*, *slavača*, *Márija*, славен. *Marija*, *Manica*, *Marička*, *Marička*, *Marija*, *Micika*, *Mimi*, укр. *Марія*, *Мар'я*, франц., чэш. *Marie*. [Ст.-яўр. *m-r-y-t* – любімая, жаданая]

Імяніны: 26 I, 6, 12 II, 1 IV, 4, 7, 9 VI, 12, 22 VII, 9 VIII, 29 X, 8 XI.

**МАРЫЯМНА (Maryiamna)** -ы, ж. Вытворныя: Марыямнічка, Мара, Рыма, Яна. Руск. *Mariámna*, укр. *Маріамна*. [Ст.-яўр. *m-r-y-t* – любімая, жаданая] Імяніны: 12 VIII.

**МАРЫЯН (Maryian)** -а, м. Марыянавіч, Марыянауна. Вытворныя: Мара, Марыянчык. Англ. *Marion*, балг. *Marijan*, венг. *Márián*, ісп., іт. *Mariano*, літ. *Marijonas*, ням. *Marian*, *Marianus*, польск. *Marian*, руск. *Мариан*, *Марьян*, славац. *Marián*, славен. *Marijan*, *Marijan*, укр. *Маріан*, *Мар'ян*, франц. *Marien*, чэш. *Marián*, *Marián*. [Лац. *mare* – мора]

Імяніны: 17 III, 6 VII, 7 VIII, 18 X, 16 XII.

**МАРЫЯНА (Maryiana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Марыян. Вядома з XVIII ст. як Марияна (1746). Вытворныя: Марыянка, Мара. Англ. *Marion*, *Marian*, *Marianna*, *Marianne*, *Maryanne*, балг. *Марияна*, *Мариана*, *Мара*, *Мими*, *Мима*, *Мимка*, венг. *Marian*, *Marianna*, ісп., чэш. *Mariana*, іт., польск. *Marianna*, літ. *Marijona*, *Marijoné*, руск. *Марьянна*, *Марьянна*, славац. *Mariana*, *Marianna*, славен. *Marijana*, *Marijana*, укр. *Маріянна*, *Мар'янна*.

**МАРЫЯНІЛА (Maryianila)** -ы, ж. Вытворныя: Ніла, Марыя, Мара. Балг. *Marionela*, руск. *Марионілла*, укр. *Маріоніла*. [Лац. *mare* – мора; магчыма, вытворнае ад *Марыя*]

**МАРЭЛІЙ (Mareli)** -я, м. Марэліевіч, Марэлеўна. Ст. рэдк. Руск. *Mareliй*, укр. *Марелій*.

**МАРЭС (Mares)** -а, м. Марэсавіч, Марэсаўна. Вытворныя: Марэся, Марэсік, Марэсі.

Руск. *Maprécs*, укр. *Maprécs*. [Грэч. *Marecs* – старажытная народнасць на паўночным беразе Чорнага мора]

**МАР'ЯН (Maryan)** -а, м. Мар'янавіч, Мар'янауна.

Гл. Марыян. Вытворныя: Мара, Мар'янчык, Манек. Англ. *Marion*, балг. *Mariyan*, *Mariyan*, венг. *Márián*, ісп., іт. *Mariano*, літ. *Marijonas*, ням. *Marian*, *Marijanus*, польск. *Marian*, руск. *Мариан*, *Марьян*, славац. *Marián*, славен. *Marijan*, *Marijan*, укр. *Маріан*, *Мар'ян*, франц. *Marien*, чэш. *Marián*, *Marián*. [Лац. *mare* – мора]

Імяніны: 17 III, 6 VII, 7 VIII, 18 X, 16 XII.

**МАР'ЯНА (Maryana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Мар'ян.

Гл. Марыяна. Вытворныя: Мар'янка, Яна, Мар'юся, Мар'юха. Англ. *Marianna*, *Marianne*, *Maryanne*, венг. *Mariann*, *Marianna*, ісп., чэш. *Marianna*, іт. *Marianna*, літ. *Marijona*, *Marijoné*, польск. *Marianna*, руск. *Марьянна*, *Марьянна*, славац. *Marijana*, *Marijana*, славен. *Marijana*, *Marijana*, укр. *Маріянна*, *Мар'янна*. [Кантамінацыя імён Марыя і Анна]

Імяніны: 17 II, 26 V, 2 VI, 8 IX.

**МАСЕЙ (Masei)** -я, м. Macéevіch, Macéеўна. Ст. рэдк.

Гл. Майсéй. Руск. *Мосéй*, укр. *Мосéй*.

**МАСТРЫДЗІЯ (Mastrydziya)** -і, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Máстра, Rýdzia, Mастрыда. Руск. *Мастрыдія*, укр. *Мастрыдія*. [Грэч. *Mastoridēs* г. зн. сын Mástara (па Гамеру)]

**МАСУТ (Masut)** -а, м. Macútавіч, Macútaўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Máся, Macúta. Руск. *Macút*, укр. *Macút*.

**МАТРОНА (Matrona)** -ы, ж. Вядома з XVI ст. як Матруна (1541).

Вытворныя: Матрúна, Мóтра, Матрўнка, Матруха, Матрўся, Матрўла. Руск. *Матрона*, *Матрёна*, укр. *Матрона*. [Лац. *matrona* – паважаная знатная жанчына]

Імяніны: 20, 27 III, 18 V, 6, 9 XI.

**МАТРЫКС (Matryks)** -а, м. Mátrыксаўіч, Máтрыксаўна. Ст. рэдк. Руск. *Мáтрыкс*, укр. *Мáтрыкс*.

**МАТЭВУШ (Matevush)** -а, м. Matévushavіch, Matévushaўna. Вядома з XVI ст. як Матыясь (1567), Матыас (1528), Матыас (1528), Mat'яс (1528), Матыс (1567), Матысь (1567), Матус (1567), Матус (1567), Matuš. Вытворныя: Matóх, Matóха, Matóш, Matóшка, Mat, Matóлька, Matúць, Matúць, Matúк, Matúка, Matúчык, Matúль, Matúлек.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Matóх, Matóха, Matóш, Matóшка, Matóвіч, Matóлька, Matúць, Matúх, Matúка, Matúчык, Matúль, Matúлькоў. Англ. *Matthew*, *Mathew*, балг. *Матей*, *Mamo*, *Mamio*, *Macho*, венг. *Máté*, ісп. *Matéo*, іт. *Matteo*, *Mattia*, *Matuzino*, літ. *Matielius*, *Matas*, ням. *Matthäus*, *Mathis*, польск. *Ma-*





Славко, ням., польск. *Miłosław*, руск. *Милослав*, славац. *Miloslav*, укр. *Милослав*, чеш. *Miloslav*. [Ад асноў са значэннем *мілы* – слава] Імяніны: 3 VIII, 18 XII.

**МІЛЕН** (*Milen*) -а, м. Міленавіч, Міленауна. Вытворныя: Міленка, Міла. Балг. *Milen*, *Milko*, *Miljo*, *Milcho*, *Milenco*, *Milenco*, руск. *Milén*, укр. *Milén*. [Ад асноў са значэннем *міл* – мілы] Імяніны: 1 I.

**МІЛÉНА** (*Milena*) -ы, ж. I. ж. ад i. Мілен. Балг. *Milena*, *Mila*, *Milka*, *Milenka*, венг. *Miléna*, польск., чеш. *Milena*, руск. *Милéна*, укр. *Мілéна*. Імяніны: 24 I, 24 V, 18 VI.

**МІЛІЙ** (*Mili*) -я, м. Мільевіч, Мільеўна. Выдома з XVI ст. як Миль (1539), Милько (1540), Милош (1540), Милост (1541). Вытворныя: Мілóш, Міль, Міléйка, Міléха, Міléшка, Мілько, Мілюк, Мілюць. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Мілóш, Мілашэвіч, Міléвіч, Міléйка, Міléхін, Міléшкін, Мілько, Мількéвіч, Мільчанка, Мілóк. Руск. *Ми́лий*, укр. *Мілій*. [Грэч. *mēlea*, *mēlis* – яблыня] Імяніны: 10 XI.

**МІЛІЦА** (*Militsa*) -ы, ж. Слав. Вытворныя: Міла, Міля, Мілюся, Мілюша. Балг. *Miliča*, руск. *Милыца*, укр. *Міліця*. [Балг. *мила* – мілая]

**МІЛІЯ** (*Miliya*) -и, ж. I. ж. ад i. Мілій. Вытворныя: Міла, Міля. Руск. *Ми́лия*, укр. *Мілія*.

**МІНА** (*Mina*) -ы, м. Мінавіч, Мінауна.

Выдома з XVI ст. як Міна (1614), Мин (1589), Минко (1541), Минец (1539), Минюк (1582).

Вытворныя: Мінкó, Мінчúк, Мінькó, Мініóк, Мінáй, Мінák, Мінáх, Мінéц, Мінúк, Мінáсь, Мінка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Міна, Мінаў, Мінін, Мінёвіч, Мінёнка, Мінякó, Мінкó, Мінкó, Мінкáу, Мінкін, Мінкóвіч, Мінкéвіч, Мінчанка, Мінчанак, Мінчэнка, Мінчэня, Мінчúк, Мінчукó, Мінькó, Мінкó, Мінкó, Мінóк, Мінúхін, Мінокóвіч, Мінáеў, Мінакó, Мінáхін, Мінéц, Мінавéц.

Балг. *Mina*, *Minka*, руск. *Мýна*, укр. *Мýна*. [Грэч. *mēna*, *mēnas* – месяц]

Імяніны: 5 I, 17 II, 12 IV, 25 VIII, 11 XI, 10 XII.

**МІНАДÓРА** (*Minadora*) -ы, ж. Вытворныя: Мінадорка, Міна, Дóра.

Руск. *Минодóра*, укр. *Минодóра*, *Nimídora*. [Грэч. *mēna* – месяц і *dōron* – дар]

Імяніны: 10 IX.

**МІНАЙ** (*Minai*) -я, м. Мінáевіч, Мінáеўна.

Гл. Міна. Вытворныя: Міна, Мінка. Руск. *Минáй*, укр. *Минáй*.

**МІНЕЙ** (*Minei*) -я, м. Мінáевіч, Мінáеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Міна, Мінкó, Мінéц, Мінéйка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Мінáй, Мінкó, Мінáеў, Мінáевіч, Мінéйка.

Руск. *Минéй*, укр. *Минéй*.

**МІНСІФÉЙ** (*Minsifei*) -я, м. Мінсіфéеўіч, Мінсіфéеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Міна, Сіфа. Руск. *Минсіфéй*, укр. *Мінсіфéй*. [Грэч. *mitnēskō* – помніц і *theos* – Бог]

**МІНЯВÓН** (*Miniaxon*) -а, м. Мінявóнавіч, Мінявóнауна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Міня.

Руск. *Минеóн*, укр. *Минеóн*. [Грэч. *mēna* – месяц]

**MÍR** (*Mir*) -а, м. Міравіч, Міраўна. Нов.

Вытворныя: Мірка, Мірык.

Руск. *Mír*, укр. *Mír*. [Ужыванне агульнага наз. *mír* у якасці асабовага імя]

**MÍPA** (*Mira*) -ы, ж. I. ж. ад i. *Mip*. Слав.

Вытворныя: Мірка, Мірачка, Міруся.

Балг. *Mira*, *Mirka*, венг. іт., ням., польск., славац., чеш. *Mira*, руск. *Míra*, укр. *Míra*. Імяніны: 26 II, 4 IV.

**MIPÁKC** (*Miraks*) -а, м. Міráксавіч, Міráксаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: *Mírc*.

Руск. *Міráкс*, укр. *Міráкс*. [Лац. *mirus* – дзіўны]

**MIRASLÁVA** (*Miraslava*) -ы, ж. I. ж. ад i. *Míraslau*.

Вытворныя: *Míra*, *Mírka*, *Míračka*.

Балг. *Miraslava*, *Mirká*, Славка, польск. *Mirosława*, руск. *Мирослáва*, славац. *Miroslava*, *Sláva*, славен. *Miroslava*, *Mira*, укр. *Мирослáва*, чеш. *Miroslava*. Імяніны: 26 II.

**MIRASLÁU** (*Miraslau*) -ва, м. Міраслáвавіч, Міраслáваўна.

Выдома з XVII ст. як Мирослав (1662).

Вытворныя: *Míra*, Сláва, Мірык. Балг. *Miroslav*, *Mircho*, *Mirkó*, *Miryo*, Слав, Слави, Славчо, Славко, венг. *Mirkó*, польск. *Mirosław*, руск. *Мирослáв*, славац. *Miroslav*, славен. *Miroslav*, *Miroslav*, чеш. *Miroslav*. [Ад асноў са значэннем *mír*, мірны і слава]

Імяніны: 26 II.

**MÍRÓN** (*Miron*) -а, м. Мірónавіч, Мірónауна.

Выдома з XVI ст. як Мірон (1614), Мірук (1590).

Вытворныя: Мірónка, Міранéц, Мірónчык, Міранóк, Міранчук, Мірош, Міраш, Мірошка, Міркó, Мірода, Мірóк, Мірұтка, Мірúц, Мірэйка, Мірэйчык, Мірась.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Мірón, Міронау, Міранóвіч, Мірónенка, Міранку, Міранцóу, Мірónчык, Міранчыкау, Міранок, Міранчук, Мірош, Міраш, Мірошкін, Міркін, Мірдзеў, Мірóк, Мірушкóвіч, Мірұтка, Міруц, Мірэйка, Мірэйчык, Мірашнічэнка, Міранóўскі, Міркóўскі.

Англ., франц. *Myron*, балг. *Miron*, *Miro*, *Mirko*, *Mircho*, *Miryo*, венг. *Miron*, іт. *Mirone*, руск. *Мирон*, славац. *Míron*, укр. *Мирón*. [Грэч. *tugóp* – міра – пахучае рэчыва]

Імяніны: 8, 17 VIII, 10 XII.

**MIRÓPIЯ** (*Miropiya*) -и, ж.

Вытворныя: Мірóпа, *Míra*. Балг. *Miropa*, руск. *Мирóпия*, укр. *Мирóпія*. [Грэч. *tugápoios* – хто гатуе пахучыя рэчывы]

**MICÁÍP** (*Misail*) -а, м. Місаілавіч, Місаілаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Місаілка, *Micánya*, *Míša*.

Руск. *Мисаіл*, укр. *Мисаіл*. [Ст.-яўр. імя *Míšā ēl* – выпрашаны ў Бога]

Імяніны: 17 XII.

**MITRADÓR** (*Mitrador*) -а, м. Мітра́дор, Мітра́доравіч, Мітра́дораўна.

Вытворныя: Мітра́дorka, Мітра́dóra, Дóра.

Руск. *Митродóр*, укр. *Митродóр*. [Грэч. *tētēr* – маці і *dōron* – дар]

**MITRADÓRA** (*Mitradora*) -ы, ж. I. ж. ад i. *Mítredor*.

Вытворныя: Мітра́dra, Мітра́дорка, Дóра, Дóрка.

Руск. *Митродóра*, укр. *Митродóра*.

**MITRAFÁN** (*Mitrafan*) -а, м. Мітрафáнавіч, Мітрафáнауна.

Вядома з XVI ст. як Митрофан (1669), Митрон (1540), Митко (1516), Митрош (1566), Митруск (1654).

Вытворныя: Мітрапа́н, Мітрахвáн, Мітróш, Мітрахá, Мітру́с, Міткó, Мітрухáн.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Мітраховіч, Мітрафáнаў, Мітрафаню́к, Мітровын, Мітробхін. Руск. *Митрофáн*, укр. *Митрофáн*.

[Грэч. *tētēr* – маці і *phainō* – выяўляць, паказваць]  
Імяніны: 4 VI, 7 VIII, 23 XI.

### MIXAÍL (Mikhail) -а, м. Mixáylavich, Mixáylauña.

Вядома з XVI ст. як Михайл (1552), Михайло (1528), Михайла (1528), Михал (1567), Михало (1552), Михаль (1664), Михаел (1679), Михалко (1528), Михалка (1746), Михалец (1541), Михно (1528), Мись (1528), Миско (1528), Мисько (1567), Мисюк (1539), Мисута (1541), Мисюта (1541), Мисюс (1585), Мисель (1558), Миселис (1585), Мисан (1541), Мисюли (1567), Миша (1590), Мишко (1528), Мишути (1541), Мишура (1697).

Вытворныя: Mixál, Mixály, Mixáylala, Mixáylík, Mixály, Mixálka, Mixalchúk, Mixalék, Mixalchýk, Mixálík, Mixaléz, Mixalók, Mixalóta, Mixásy, Mixasék, Mixél, Mixlók, Mixnó, Mixnók, Mix, Mixuta, Mixkó, Mixkín, Mixkóvich, Mixkévich, Mixchanka, Mixchúk, Mixáka, Mixkíny, Mixkúrbo, Mixkúcenka, Mixkúcenak, Mixshyn, Mixshota, Mixshuk, Mixshúr, Mixshúra, Mixshúrbo, Mixshúta, Mixchúryka, Mixséika, Mixsík, Mixséikivich, Mixséánka, Mixsíóly, Mixsíólya, Mixsíóra, Mixsíórk, Mixsíók, Mixsíokévich, Mixsíún, Mixsíúna, Mixsíuhú, Mixsíupágin, Mixsíogin, Mixsárevich, Mixáylaver, Mixnavéz, Mixkavéz, Mixsávéd, Mixhályouski, Mixhályouski, Mixhalóuski, Mixhónski, Mixshúlski.

Англ. *Michael*, балг. *Mihail*, *Mišo*, *Mincho*, *Minko*, *Micho*, *Micho*, *Milčo*, *Milčo*, венг. *Mihály*, іт. *Michèle*, ісп. *Miguel*, літ. *Mýkolas*, *Mýkolas*, *Mikelis*, *Mikola*, *Mikas*, ням. *Michael*, *Michel*, польск. *Michał*, руск. *Михаил*, *Михаила*, славац. *Michal*, славен. *Mihael*, *Miha*, *Michel*, укр. *Михаїло*, франц. *Michel*, чеш. *Michaël*, *Michal*. [Ст.-яўр. імя *Mikā'ēl* – роўны богу Яхве]

Імяніны: 11 I, 14 II, 14 III, 2, 6, 7, 21, 23 V, 15, 24 VI, 12, 29 VII, 6, 20, 30 IX, 1 X, 8, 17, 22 XI, 18 XII.

### MIXALÍNA (Mikhaliina) -ы, ж. I. ж. ад i. Mixaíl.

Вытворныя: Mixa, Xalína, Lína, Mixáyska.

Англ. *Michaela*, *Michaeline*, *Micheline*, *Michelina*, балг. *Mihailina*, *Miša*, венг. *Miháela*, ісп. *Miguela*, *Miguelina*, іт. *Micaela*, *Michela*, *Michelina*, літ. *Mikalina*, *Michalina*, *Mikolé*, ням. *Michaela*, *Micheline*, польск. *Michalina*, руск. *Михалына*, *Михайлына*, славац. *Michaela*, славен. *Mihaela*, *Mihela*, укр. *Михайлына*, франц. *Micheline*, *Michéille*, чеш. *Michaela*, *Michala*. Імяніны: 19 VI, 29 IX.

### MIXÉY (Mikhei) -я, м. Mixéevich, Mixéeyuna.

Mixalióta, Mixaséy, Mixaséevich, Mixaséénka, Mixaséenak, Mixaséykó, Mixél, Mixlókó, Mixnó, Mixnóy, Mixnóvich, Mixnévich, Mixnénak, Mixnók, Mix, Mixóvich, Mixuta, Mixkó, Mixkín, Mixkóvich, Mixkévich, Mixchanka, Mixchúk, Mixáka, Mixkíny, Mixkúrbo, Mixkúcenka, Mixkúcenak, Mixshyn, Mixshota, Mixshuk, Mixshúr, Mixshúra, Mixshúrbo, Mixshúta, Mixchúryka, Mixséika, Mixsík, Mixséikivich, Mixséánka, Mixsíóly, Mixsíólya, Mixsíóra, Mixsíórk, Mixsíók, Mixsíokévich, Mixsíún, Mixsíúna, Mixsíuhú, Mixsíupágin, Mixsíogin, Mixsárevich, Mixáylaver, Mixnavéz, Mixkavéz, Mixsávéd, Mixhályouski, Mixhályouski, Mixhalóuski, Mixhónski, Mixshúlski.

Англ. *Michael*, балг. *Mihail*, *Mišo*, *Mincho*, *Minko*, *Micho*, *Micho*, *Milčo*, *Milčo*, венг. *Mihály*, іт. *Michèle*, ісп. *Miguel*, літ. *Mýkolas*, *Mýkolas*, *Mikelis*, *Mikola*, *Mikas*, ням. *Michael*, *Michel*, польск. *Michał*, руск. *Михаил*, *Михаила*, славац. *Michal*, славен. *Mihael*, *Miha*, *Michel*, укр. *Михаїло*, франц. *Michel*, чеш. *Michaël*, *Michal*. [Ст.-яўр. імя *Mikā'ēl* – роўны богу Яхве]

Імяніны: 11 I, 14 II, 14 III, 2, 6, 7, 21, 23 V, 15, 24 VI, 12, 29 VII, 6, 20, 30 IX, 1 X, 8, 17, 22 XI, 18 XII.

Вядома з XVI ст. як Михей (1540). Вытворныя: Mixéika, Mixéychyk, Mixínók, Mixéysha, Mixnó.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Mixéy, Mixéey, Mixéevich, Mixéich, Mixéenka, Mixéyka, Mixéychanka, Mixéychynka, Mixéychyk, Mixéychyka, Mixéyshyn.

Руск. *Михей*, укр. *Михей*. [Ст.-яўр. імя *Mikā* – хто як Бог]  
Імяніны: 5 I, 5 V, 14 VIII.

### MÍCIR (Mitsir) -а, м. Mícírávich, Mícíraúna. Ст. рэдк. Руск. Mútipr, укр. Mútipr.

MÍYÁN (Miyan) -а, м. Míyánavich, Míyánaúna. Ст. рэдк. Руск. Mián, укр. Mián.

### MLÁDA (Mlada) -ы, ж. Слав. Балг. Mladena, Mladina, Mladénska, Denka, Dena, russk. Mláda, ukr. Mláda. [Слав. маладая]

MÓIKA (Moika) -и, ж. Рэдк. Вытворныя: Íka. Руск. Moýka, укр. Moýka.

### MÓKÍJ (Moki) -я, м. Mókíevich, Mókíeyna. Ст. форма. Гл. Makéy.

Вядома з XVI ст. як Мокей (1539), Мохуть (1555), Мокель (1556). Вытворныя: Móka. Руск. Mókij, укр. Mókij. [Грэч. *tókos* – насмешнік]  
Імяніны: 29 I, 11 V, 3 VII.

### MÓNIKA (Monika) -и, ж.

Вытворныя: Híka, Míka, Mónícka. Англ., ісп., іт. *Monica*, балг. Mónika, венг. Mónika, літ. *Mónika*, *Monika*, *Moniká*, ням. *Monika*, *Monica*, руск. Mónika, франц. *Monique*. [Грэч. *monos* – адзін, адзіны, адзінокі]  
Імяніны: 4 V.

### MCSÍSLÁVA (Mstsislava) -ы, ж. I. ж. ад i. Mscísláy.

Польск. *Mscíslawa*, russk. *Mstisi-*

слáva, славац., чеш. *Mstislava*, ukr. *Mstisláva*. Імяніны: 8 I.

### MCSÍSLÁY (Mstsislav) -ва, м. Mscíslávavich, Mscíslávauña.

Вытворныя: Mscísha, Cíva, Sláva.

Балг. *Mъstislav*, польск. *Mscíslaw*, russk. *Mstisláv*, славац., чеш. *Mstisláv*. [Ад асноў са значэннем *mstít*, месть і слава]

Імяніны: 8 I, 15 IV, 14 VI.

### MÚZA (Muza) -ы, ж.

Вытворныя: Múzacka.

Руск. Múza, укр. Múza.

[Грэч. *μοῦσα* – муз, натхніцелька, багіня навук і мастацтва]  
Імяніны: 16 V.

### MUKIÁN (Mukíyan) -а, м. Mukiánavich, Mukiánaúna. Ст. рэдк.

Руск. Mukiáhn, укр. Mukiáhn.

[Лац. *Mucianus*]

Імяніны: 24 II, 13 V.

### MULIÉRA (Mulyera) -ы, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Múlya.

Руск. Muliéra, укр. Muliéra.

[Лац. *mulier* – жанчына]

### MUSIKÍJ (Musiki) -я, м. Musikíevich, Musikíeyna. Ст. рэдк.

Руск. Musikíj, укр. Musikíj.

[Грэч. *μουσικός* – музычны]

### MÍÓDA (Mjuda) -ы, ж. Рэдк.

Руск. Mjuda, укр. Mjuda.

[Ад пачатковых літар спалучэння *Международны юношеский день*]

### MÍDÁRT (Miadart) -а, м. Mjártavich, Mjártartaúna.

Англ., польск., славац., славен., чеш. *Medard*, венг. *Medárd*, ісп., іт. *Medardo*, літ. *Medardas*, ням. *Medardus*, russk. *Medért*, укр. *Medárt*, франц. *Médard*. [Ст.-ням. *maht* – моц і *hard* – адважны, моцны]

Імяніны: 8 VI.



Вытворныя: Нáля, Hálík.  
Руск. Нáль, укр. Нáль.  
[Имя героя індийской паэмы «Нáль и Дамаянти»]

**HÁHA (Nana)** -ы, ж.  
Вытворныя: Hánka.  
Балг. Нана, Náni, Nánka, руск.  
Hána, укр. Hána.  
[Греч. nánnos – маленький, карликавы]

**НАПАЛЕОН** (Napoleon) -а, м.  
Напалеонович, Напалеона.  
Вытворныя: Напалеончик.  
Англ., ісп., ням., польск., славац.,  
славен., чеш. Napoleon, венг.  
Nápoléon, іт. Napóleone, літ. Na-  
poleonas, руск. Наполеон, укр.  
Наполеон, франц. Napoléon.  
[Франц. Napoléon < Napoli – Не-  
аполь]  
Імянини: 15 VIII.

**NAPKÍC (Narkis)** -а, м. Наркісавіч,  
Наркісауна.  
Вытворныя: Hápa, Kíca.  
Англ. Narcissus, венг. Narcisszus,  
ісп. Narciso, іт. Narciso, Narciso,  
літ. Narcizas, Narcyzas, ням. Nar-  
zissus, Narziss, польск. Narcyz,  
руск. Наркісс, славац., славен.,  
чеш. Narcis, укр. Наркіс, франц.  
Narcisse.  
[Греч. Narcissos < narkē – анямен-  
не, акамяненне]  
Імянини: 4 I, 18 III, 17 IX, 31 X.

**NAPC (Nars)** -а, м. Hárcavích,  
Hárcsaúna. Ст. редк.  
Руск. Нарс, укр. Нарс.

**NAPЦЫС (Nartsys)** -а, м. Нар-  
цысавіч, Нарцысауна.  
Вытворныя: Hápa, Нарцыска.  
Англ. Narcissus, балг. Нарцис,  
венг. Narcissusz, ісп. Narciso, іт.  
Narciso, Narciso, літ. Narcizas,  
Narcyzas, ням. Narzissus, Narziss,  
польск. Narcyz, руск. Нарцисс,  
славац., славен., чеш. Narcis, укр.  
Нарцис, франц. Narcisse.  
[Греч. Narcissos < narkē – анямен-  
не, акамяненне]

**НАРЦЫСА (Nartsysa)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Нарцыс.  
Венг. Nárcisz, іт., славац., чеш. Nar-  
cisa, польск. Narcyza, руск. Нар-  
циssa, Наркýssa, укр. Нарциса.  
Імянини: 18 III.

**НАСТАССЯ (Nastassia)** -и, ж.  
Вядома з XVI ст. як Анастасия  
(1664), Настазия (1585), Настасея  
(1558), Настася (1540), Настасья  
(1556), Настюха (1539), Настя  
(1639), Насця (1746).  
Вытворныя: Hástya, Hászia, Hac-  
túlia, Hascióxa, Hasciósha, Hána,  
Háta, Hascéna, Hátúlia, Hátúya.  
Англ. Anastasia, Anstice, Stacey,  
балг. Анастасия, Анастасијка,  
Hastia, Hasia, венг. Anaszázia,  
Neszta, ісп., іт., ням. Anastasie,  
літ. Anastazija, Asta, польск. A-  
nastazja, руск. Анастасія, славац.  
Anastázia, славен. Anastazija, укр.  
Анастасія, Анастасія, Hácstia,  
франц. Anastasie, чеш. Anastázie.  
[Греч. anástasis – уваскреслы, ад-  
роджаны, ажыўлены]  
Імянини: 27 II, 10 III, 15, 16 IV,  
17 VIII, 20, 30 X, 22 XII.

**НАТАЛІЙ (Natali)** -я, м. Натальевіч,  
Натальеуна.  
Англ. Nowell, Noel, венг. Noel, ісп.  
Natalio, іт. Natale, Natalino, літ.,  
польск. Natalis, руск. Натáлий,  
укр. Натáлий, франц. Noël.  
[Лац. natalis – прыроджаны, ка-  
лядны; dies natalis – дзень нара-  
дження; natale domini – Каляды]  
Імянини: 27 VII, 26 VIII, 1 XII.

**НАТАЛЛЯ (Natallia)** -и, ж. I. ж. ад і.  
Натáлий.  
Вядома з XVI ст. як Наталля (1746),  
Наталя (1577), Наташка (1540).  
Вытворныя: Натáлка, Натáлька,  
Натáля, Натáня, Натáха, Натáша,  
Háta, Tásha, Натúlia, Натúся,  
Натúлька, Натúська, Tálya, Táta,  
Tatuya, Tatúська, Líka.  
Англ. Noelle, Natale, Nathalia, Na-  
thalie, Nataka, балг. Наталия,  
Háma, Hataša, венг. Natália, Nata-  
sa, ісп. Natalia, іт. Natalia, Natalina,

літ. Natalija, Natalé, Naté, ням. Na-  
talie, Natalia, польск. Natalia, руск.  
Натáлья, Натáлья, Натáша, славац.,  
славен. Natália, Nataša, славен. Nata-  
lija, Nataša, укр. Натáлія, Натáлья,  
Натáлка, франц. Natálie, чеш.  
Natálie, Natalie, Nataša.  
[Лац. Natalia > natale domini – Ка-  
ляды]  
Імянини: 27 VII, 26 VIII, 1 XII.

**НАТАН (Natan)** -а, м. Натáнавіч,  
Натáнауна.  
Вытворныя: Натáнчык, Натáнік,  
Натáня, Hátá, Натúлік, Натýсік.  
Англ., ням., чеш. Nathan, венг.  
Nátan, Náthán, ісп., іт., польск.,  
славен. Natan, руск. Натáн, укр.  
Натáн, франц. Nat(h)an, Natan,  
Nathanael.  
[Ст.-яўр. імя Nátan – (Бог) даў]  
Імянини: 21 I, 22 VIII, 28 X.

Вытворныя: Няніла, Нянілка, Hí-  
ла, Нéла.  
Руск. Неонілла, укр. Неоніла.  
[Греч. neos – малады; новы]  
Імянини: 28 X.

**НЕАФІТ (Neafit)** -а, м. Неафітавіч,  
Неафітаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Неафітка, Няфіт.  
Руск. Неофіт, укр. Неофіт.  
[Греч. neophytos – нованараджа-  
ны]  
Імянини: 21 I, 22 VIII, 28 X.

**НЕРЫЙ (Nery)** -я, м. Нéрыевіч,  
Нéрыеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Нéрка, Нéра.  
Руск. Нéрий, укр. Нéрий.  
[Греч. Néreus – імя марскага ба-  
жаства]

**НЕСЦЕР (Nestser)** -а, м. Нéсце-  
равіч, Нéсцераўна.  
Вядома з XVI ст. як Нестор (1566),  
Нестер (1528).  
Вытворныя: Несцяроک, Несцярўк,  
Несцярчук, Нéсцерка.  
Утвораны прозвышчы ад гэтага імя:  
Нéсцер, Нéсцераў, Несцярўвіч,  
Несцярэвіч, Несцярэнка, Несцярэн-  
ка, Несцяронак, Несцяро́к, Нес-  
цярко́у, Несцярўк, Несцярчук.  
Англ., ням., польск., славац., славен.,  
франц. Nestor, балг. Нестор,  
венг. Nesztör, ісп. Nestor, Nestorio,  
іт. Nestore, Nestoro, літ. Nesto-  
ras, руск. Нéстор, укр. Нéстор,  
Héstir, чеш. Nestorius.  
[Греч. Nestor]  
Імянини: 28 II, 1 III, 28 VIII, 28 IX,  
27, 28 X.

**НЕУФАЛАІМ (Neufalim)** -а, м. Неуфа-  
лімавіч, Неуфалімауна. Ст. редк.  
Руск. Нeевфалім, укр. Нeевфалім.

**НЕЯМІЯ (Neyamiya)** -и, м. Нeяміевіч,  
Нeяміеуна. Ст. редк.  
Руск. Нeемія, укр. Нeемія.  
[Ст.-яўр. імя Nēhemjāh – Бог су-  
щешыць]

**НІГЕР (Niher)** -а, м. Нігеравіч, Ніге-  
рауна. Ст. редк.

Вытворныя: Гéра, Нігéрчык.  
Руск. Нýгер, укр. Нýгер.  
[Лац. *niger* – чорни]

**НІДА (Nida)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Нідка.  
Руск. Нýда, укр. Нýда.

**НІКА (Nika)** -і, ж.  
Вытворныя: Нікулька, Нікýся.  
Балг. Ника, Ники, іт. *Nice*, руск. Ніка, укр. Ніка.  
[Грэч. *nikē* – перамога]  
Імяніны: 10 III, 16 VIII.

**НІКАДЗІМ (Nikadzim)** -а, м. Ніка-  
дзімавіч, Нікадзімаўна.  
Вядома з XVII ст. як Никодим  
(1665).  
Вытворныя: Мікадзім, Мікодым,  
Нікод, Ніка, Дзіма, Нішка, Нікýся,  
Кáдзя.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Нікóдаў, Нікадзімаў, Нікадзіменка,  
Нікадзімўк.  
Англ. *Nicodemus*, балг. Никодим,  
Нико, Ники, венг. *Nikodémusz*,  
*Nikodém*, ісп., іт. *Nicodemo*, літ. *Nikodemas*, ням. *Nikodemus*, польск.  
*Nikodem*, руск. Никодым, славен.  
*Nikodem*, славац., чеш. *Nikodém*,  
укр. Никодýм, Микодýм, франц.  
*Nicodéme*.  
[Грэч. *nikē* – перамога і *dēmos* –  
народ]  
Імяніны: 11 V, 3 VII, 2, 30 VIII, 28 IX,  
31 X.

**НІКАН (Nikan)** -а, м. Ніканавіч,  
Ніканáуна.  
Вядома з XVI ст. як Никон (1556),  
Оникон (1578).  
Вытворныя: Нікáнчык, Нікончык,  
Ніканюк, Ніканчук, Ніка, Нікúха,  
Нікýша, Нікýся.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Ніканáу, Нікановіч, Ніканéнка,  
Ніканчук, Ніканчык, Нікончык, Ні-  
канюк.  
Руск. Нýкон, укр. Нýкін, Нýкон.  
[Грэч. *nikāb* – перамагаць]  
Імяніны: 23 III, 30 VI, 3 VII, 28 IX, 7,  
17 XI, 11 XII.

**НІКАНДР (Nikandr)** -а, м. Нікан-  
дрavіч, Нікáндраўна.  
Вытворныя: Мікáндра, Ніка, Нікáн-  
чык, Нікáша, Нікýся.

Англ., чеш. *Nicander*, венг., ням.,  
польск., славен. *Nikander*; ісп.,  
іт. *Nicandro*, літ. *Nikandras*, руск.  
Нікандр, укр. Нікандр, франц.  
*Nicandre*.  
[Грэч. *nikāb* – перамагаць і *anēr*,  
*andros* – мужчына]  
Імяніны: 15 III, 5, 29 VI, 24 IX, 4,  
7 XI.

**НІКАНÓР (Nikanor)** -а, м. Нікано-  
равіч, Ніканóраўна.  
Вытворныя: Міканóр, Ніканóрка,  
Ніка, Нікýша, Нікáша, Нікýся.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Ніканóраў, Ніканóрык,  
Ніканóрчык.  
Руск. Ніканóр, укр. Ніканóр.  
[Грэч. *nikē* – перамога і *oīaō* – ба-  
чыць]  
Імяніны: 4 I, 28 VII, 28 XII.

**НІКАСТРАТ (Nikastrat)** -а, м. Ніка-  
стráтавіч, Нікаст्रáтаўна. Рэдк.  
Вытворныя: Ністрáт, Нікастстра,  
Страт.  
Руск. Нікастрапт, укр. Нікастрапт.  
[Грэч. *nikāb* – перамагаць і *stratos* – войска]

**НІКЕЛЬ (Nikel)** -я, м. Нікелевіч,  
Нікелеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Нýкель, укр. Нікель.

**НІКЕРÁТА (Nikerata)** -ы, ж.  
Руск. Нікерáта, укр. Нікерáта.

**НІКІЙ (Niki)** -я, м. Нікіевіч, Нікіеўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ніка, Нікіша, Нікáша.  
Руск. Нýкий, укр. Нíкий.  
[Грэч. *Nikias*<*nikē* – перамога]

**НІКТАПАЛІЁН (Niktapaliyon)** -а, м.  
Ніктапаліёнаўч, Ніктапаліёнаўна.  
Ст. рэдк.

Вытворныя: Нікта, Ніка.  
Руск. Ніктополиён, укр. Нікто-  
поліён.

[Грэч. *puktos* – нач і *polis*, *po-  
leos* – горад, дзяржава]

**НІЛ (Nil)** -а, м. Нілавіч, Нілаўна.  
Вытворныя: Нілка.

Іт. *Nil*, руск. Нил, укр. Нил.  
[Грэч. *Neilos*]  
Імяніны: 7 IV, 7, 27 V, 17 IX, 12 XI,  
7 XII.

**НІЛА (Nila)** -ы, ж. І. ж. ад і. Ніл.  
Вытворныя: Нілка.  
Руск. Ніла, укр. Ніла.

**НІМФА (Nimfa)** -ы, ж.  
Вытворныя: Німа, Німфачка.  
Руск. Нýмфа, укр. Німфа.  
[Грэч. *pumphē* – маладая; мала-  
дая жанчына; німфа]

**НІМФАДÓРА (Nimfadora)** -ы, ж.  
Вытворныя: Німфа, Дóра.  
Руск. Німфодобра, укр. Німфо-  
добра.  
[Грэч. *pumphē* – маладая; маладая  
жанчына; німфа і *dōron* – дар]  
Імяніны: 10 IX.

**НІНА (Nina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Нінка, Нінўля, Нінўся,  
Нінўша, Ніка, Ніта.  
Англ., венг., іт., ням., польск., слава-  
ц. *Nina*, балг. Нина, Нинка, руск.  
Нýна, укр. Ніна, франц. *Ninon*, *Ni-  
nette*.  
[Грэч. *Ninos* – Нін (імя заснаваль-  
ника Асірыйскай дзяржавы і назва  
століцы Асірії)]  
Імяніны: 14 I.

**НІНЕЛЬ (Ninel)** -і, ж.  
Вытворныя: Нінэлька, Нéлька,  
Ніна, Ніла.  
Руск. Нінель, укр. Нінель.  
[Утварэнне пры адваротным чы-  
танні прозвішча Ленин]

**НІНЯВÍЯ (Niniaviya)** -і, ж. Рэдк.  
Вытворныя: Ніня, Нява.  
Руск. Нинеўя, укр. Нинеўя.

**НІРС (Nirs)** -а, м. Нірсавіч, Нірсаў-  
на. Рэдк.  
Вытворныя: Нірса.

Руск. Нірс, укр. Нірс.

[Лац. *Nursia* – гара ў Сабінскай  
землі]

**НІРЭЙ (Nirei)** -я, м. Нірэвіч, Нірэй-  
на. Ст. рэдк.  
Руск. Нірéй, укр. Нірéй.  
[Грэч. *Nēreus*]

**НІТ (Nit)** -а, м. Нітавіч, Нітаўна. Ст.  
рэдк.  
Балг. Нит, руск. Нит, укр. Нит.  
[Лац. *nitor* – бліск]

**НІФАНТ (Nifant)** -а, м. Ніфантавіч,  
Ніфантáуна.  
Вытворныя: Ніфа, Фáня, Ніхван.  
Руск. Нýфонт, укр. Нýфонт.  
[Грэч. *pērphōn*, *pērphontos* – цвяро-  
зы, разважлівы]

Імяніны: 8 IV, 28 IX, 23 XII.

**НІЧЫПАР (Nichypar)** -а, м. Нічы-  
паравіч, Нічыпáраўна.  
Вядома з XVI ст. як Никифор  
(1528), Никипор (1577), Никипер  
(1614), Ничипер (1726), Ничипор  
(1555), Микифор (1552), Микипор  
(1578).

Вытворныя: Мікіпар, Нікіфар, Нікі-  
пар, Нікіпер, Нічыпáрук.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Нікіфараў, Нікіфарóвіч,  
Нікіфарéнка, Нікіпáровіч, Нікіпá-  
рóвіч, Нічыпáраў, Нічыпáровіч,  
Нічыпáрэнка, Нічыпáрук.

Англ. *Nikephor*, балг. Никифор,  
венг. *Nicefor*, ісп., іт. *Niceforo*, літ.  
*Nikiforas*, *Nikiporas*, ням. *Nicepho-  
rus*, польск. *Nicefor*, *Nikifor*, руск.  
Нікіфор, славац. *Nikefor*, укр.  
Нікіфор, Нічипíр, франц. *Nice-  
phore*, чеш. *Nikeforos*.

[Грэч. *nikēphoros* – пераможны;  
пераможца]  
Імяніны: 31 I, 9 II, 10, 13 III, 19 IV,  
4 V, 2, 17 VI, 13 XI.

**НОЙ (Noi)** -я, м. Нóевіч, Нóеўна.  
Англ. *Noah*, балг. Ной, Нойо, Ной-  
ко, Ною, іт. *Noe*, руск. Ной, укр.  
Ной, франц. Ноé.  
[Ст.-яўр. імя *No'aḥ* – адпачынак,  
супакаенне]

**НОН (Non)** -а, м. Нónавіч, Нónайна. Ст. рэдк.  
Балг. *Нон*, руск. *Нонн*, укр. *Нон*. [Лац. *nōnus* – дзяявты] Імяніны: 14 I.

**НОНА (Nona)** -ы, ж. I. ж. ад i. Нон. Вытворныя: Нónачка, Нónка. Балг. *Нона*, польск. *Nonna*, руск. *Нónна*, укр. *Нónна*. Імяніны: 14 I.

**НОРБЕРТ (Norbert)** -а, м. Норбертавіч, Норбертаўна. Вытворныя: Норберцік, Бéрцік, Берт. Англ., венг., ням., польск., славац., славен., франц., чэш. *Norbert*, ісп., іт. *Norberto*, літ. *Norbertas*, руск. *Норберт*, укр. *Норберт*. [Герм. *nord* – поўнач і *bercht* – бліск, хараство] Імяніны: 6 VI.

**НОРБЕРТА (Norberta)** -ы, ж. I. ж. ад i. Норберт. Англ., венг., літ., польск., славац., чэш. *Norberta*.

**НУНЕХІЯ (Nunekhiya)** -и, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Нúня.  
Руск. *Нунехия*, укр. *Нунехія*. [Грэч. *nūs* – разум; цвярозы сэнс і *echein* – мець]

**НЭЛІ (Nelli)** -и, ж.  
Вытворныя: Нéлька, Нéлік.  
Англ. *Nell(y)*, *Nelie*, балг. *Нели*, венг. *Nelli*, іт. *Nella*, ням. *Nelle*, *Nelli*, *Nelly*, польск. *Nela*, руск. *Нелли*, укр. *Неллі*, чэш. *Nela*. [Англ. *Nelly*] Імяніны: 18 VIII.

**НЭРА (Nera)** -ы, ж.  
Руск. *Нéra*, укр. *Нéra*.

**НЯВОН (Niavon)** -а, м. Нявшанавіч, Нявшанайна. Ст. рэдк.  
Руск. *Небон*, укр. *Небон*. [Грэч. *neōn* – маладосць] Імяніны: 16 I, 24, 28 IV, 28 IX, 29 X.

**НЯКТАР (Niaktar)** -а, м. Няктáравіч, Няктáраўна.  
Вытворныя: Няра.  
Руск. *Нектár*, укр. *Нектáр*. [Грэч. *nectar* – нектар – літво багоў] Імяніны: 3 IV, 28 IX, 11 X, 29 XI, 5 XII.

**НЯКТАРЫЙ (Niaktary)** -я, м. Няктáр'евіч, Няктáр'еўна.  
Гл. Няктáр.  
Руск. *Нектáрий*, укр. *Нектáрій*.

**НЯЛІДА (Nialida)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Нелида (1579).

**НЯМЕЗІЙ (Namezi)** -я, м. Нямезіевіч, Нямезіеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Немéзій*, укр. *Немéзій*. [Грэч. *Nemesis* – багіня пакарання]

**НЯМІР (Niamir)** -а, м. Няміравіч, Няміраўна. Рэдк.  
Балг. *Немир*, руск. *Немíр*, укр. *Немíр*.

**НЯМНОН (Niamnon)** -а, м. Нямно-  
навіч, Нямнонаўна. Рэдк.  
Руск. *Немнón*, укр. *Немнón*.

**НЯФЁД (Niafioid)** -а, м. Няфёдавіч,  
Няфёдаўна.  
Гл. Мяфодзій.  
Вядома з XVI ст. як Нефед (1597),  
Мехвед (1541).  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Няфёд, Няфёда.  
Руск. *Нефéд*, укр. *Нефéд*.  
[Грэч. *methodos* – метад, тэорыя]  
Імяніны: 6 IV, 11 V, 4, 14, 20 VI.

**НЯЧÁЙ (Niachai)** -я, м. Нячáевіч,  
Нячáеўна. Рэдк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Нячáй, Нячáеў.  
Руск. *Нечáй*, укр. *Нечáй*.

## O

**ОЛДА (Olda)** -ы, ж. Ст. форма.  
Вытворныя: Оля, Ода.  
Руск. *Олда*, укр. *Олда*.

**ОЛЬДА (Olda)** -ы, ж. Рэдк.  
Вытворныя: Оля.  
Руск. *Ольда*, укр. *Ольда*.

**ÓРА (Ora)** -ы, ж. Рэдк.  
Руск. *Óра*, укр. *Óра*.

**ОСВАЛЬД (Osvald)** -а, м. Осваль-  
давіч, Освальдаўна.  
Англ. *Oswald*, *Oswell*, венг. *Ozsvát*,  
*Oszvald*, *Asbót*, ісп., іт. *Osvaldo*,  
літ. *Oswaldas*, ням., польск. *Oswald*,  
руск. *Освальд*, славац., славен.,  
франц., чэш. *Osvald*, укр. *Óсвальд*.  
[Ст.-герм. *os* – імя бога і *walt*, *wal-*  
*dan* – панаваць ці *ost* – усход, у-  
ходні і *wald* – лес]  
Імяніны: 29 II, 5 VIII.

**ÓТАН (Otan)** -а, м. Óтанавіч,  
Óтанаўна.  
Англ. *Otho*, *Otto*, *Odo*, балг. *Otto*,  
венг. *Otto*, *Odó*, іт. *Otone*, *Ottone*,  
*Oddone*, ісп. *Oton*, літ. *Otonas*,  
ням. *Otto*, польск. *Otto*, *Otton*,  
руск. *Óттон*, славац. *Oto*, славен.  
*Oto*, *Oton*, укр. *Óттон*, франц. *Otton*,  
чэш. *Ota*, *Oto*, *Otta*, *Otto*.  
[Ст.-герм. *auda*, *odo* – багацце,  
уласнасць]  
Імяніны: 2, 30 VI.

## П

**ПÁВЕЛ (Pavel)** -а, м. Пáвлавіч,  
Пáўлаўна.  
Вядома з XVI ст. як Павел (1528),  
Пашко (1528), Пачко (1591), Пав-  
лик (1556), Павлюк (1541), Пав-  
люк (1591), Павелец (1540), Пав-  
шута (1540).

Вытворныя: Пáва, Пáвал, Пáўла,  
Пáўло, Пáўлюк, Пáўлусь, Пáў-  
ляноў, Пáўлік, Пáўлічак, Пáўлечка,  
Пáўлішка, Пáўлуска, Пáўлýга,  
Пáўлючук, Пáўлюсюк, Пáўлюц,  
Пáўлюць, Пáўлючок, Пáўлючык,  
Пáўлюшка, Пáўлішчык, Пáў-  
люша, Пáўка, Пáўк, Пáўля, Пáўля,  
Пашко, Пáша, Пашаноў, Пашалюк,

Пашúк, Пашúн, Пашúня, Пашúра,  
Пашúта, Пáшык, Пашéй, Пашéйка,  
Пашéнька.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Пáўлаў, Пáўлóу, Пáўлóв,  
Пáўлінін, Пáўлéвіч, Пáўлéнка, Пáў-  
лёнак, Пáўлéня, Пáўляноў, Пáўлік,  
Пáўлічёнка, Пáўлічка, Пáўлéчка,  
Пáўлішка, Пáўлушкóу, Пáўлúшкін,  
Пáўлюкéвіч, Пáўлючёнка, Пáў-  
лючёнкаў, Пáўлючонак, Пáўлю-  
чук, Пáўлюсюк, Пáўлуць, Пáў-  
люць, Пáўлючок, Пáўлючык, Пáў-  
люшын, Пáвіч, Пáўчанка, Пáвўк,  
Павúля, Пашкó, Пáшкін, Пашкóвіч,  
Пашкéвіч, Пáшанка, Пашанкóу,  
Пашалюк, Пашúк, Пашкéвіч, Пáш-  
ун, Пашúта, Пáшык, Пáшык,  
Пашéй, Пашéйка, Пашéнька,  
Пáўлавéц, Пáўлюкавéц, Пашкá-  
вéц, Пáўлінскі, Пáўлóўскі, Паш-  
кóўскі, Пашéйнскі.

Англ., ням., франц. *Paul*, балг.  
Павел, Павелко, Павелчо, Павко,  
Павле, Павли, Павлик, Павель,  
Пайко, Пайо, Пако, Палко, Пало,  
Палчо, Пальо, Паллян, Пато,  
Пачо, Пашо, венг. *Pál*, ісп. *Pablo*,  
іт. *Paolo*, літ. *Pavilas*, *Paulius*, *Po-  
vilis*, польск. *Paweł*, руск. Пáвел,  
славац. *Pavel*, *Pavol*, славен. *Pa-  
vel*, *Pavle*, укр. Павéл, чэш. *Pavel*.  
[Лац. *paulus* – малы]  
Імяніны: 10, 14, 15 I, 16 II, 4, 7, 10,  
27 III, 3 IV, 18 V, 3, 28, 29 VI, 16 VII,  
17, 28, 30 VIII, 10 IX, 4 X, 6 XI, 7,  
15, 23 XII.

**ПАД'ЁМ (Padyom)** -а, м. Пад'ёма-  
віч, Пад'ёмаўна. Рэдк.  
Руск. *Подъём*.

**ПАЗДЗÉЙ (Pazdzei)** -я, м. Паздзéе-  
віч, Паздзéеўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Поздéй*, укр. *Поздéй*.

**ПАІСІЙ (Paisi)** -я, м. Паісьевіч,  
Паісьеўна.  
Вядома з XVII ст. як Паисий (1624).  
Вытворныя: Пáся, Пáся.  
Балг. *Паиси*, *Паисий*, руск. *Паисий*,  
укр. *Паісій*.  
[Грэч. *pais* – дзіца]

**ПАІСІЯ (Paisiya)** -і, ж. І. ж. ад і. Пайсій. Редк. Вytворныя: Пайсія, Пайса, Пася. Руск. *Пайсия*, укр. *Пайсія*.

**ПАКТОВІЙ (Paktovi)** -я, м. Пактівіч, Пактівієуна. Ст. редк. Руск. *Пактівій*, укр. *Пактівій*. [Греч. *rakto* – умацоўваць, захоўваць і *bios* – жыццё]

**ПАЛАДА (Palada)** -ы, ж. Ст. редк. Вytворныя: Палія, Лада. Руск. *Паллада*, укр. *Паллада*. [Греч. *Pallas* – ёпітэт багіні Афіны; *pallō* – размахваць (кап'юм)]

**ПАЛАДЗІЙ (Paladzi)** -я, м. Паладзьеvіч, Паладзьеуна. Вytворныя: Ладута, Лад, Палад, Ладзік, Пала, Паша, Палаш. Руск. *Палладий*, укр. *Палладій*. [Греч. *Palladion* – выява Афіны Палады] Імяніны: 28 I, 27 XI.

**ПАЛАДЗІЯ (Paladziya)** -і, ж. І. ж. ад і. Паладзій. Ст. редк. Руск. *Палладія*, укр. *Палладія*.

**ПАЛАКІДА (Palakida)** -ы, ж. Ст. редк. Вytворныя: Пала, Палія. Руск. *Палакіда*, укр. *Палакіда*.

**ПАЛÁКЦІЯ (Palaktsiya)** -і, ж. Ст. редк. Вytворныя: Палія, Лáця. Руск. *Полактия*, укр. *Полактія*. [Греч. *poly* – шмат і *axia* – каштоўнасць, годнасць]

**ПАЛАМОН (Palamon)** -а, м. Паламонавіч, Паламонауна. Ст. редк. Вytворныя: Палік, Мóня, Памон. Руск. *Паламон*, укр. *Паламон*. [Греч. *palamaotai* – рабіць; прадпрымаць; выдумваць]

**ПАЛАЦІН (Palatsin)** -а, м. Палацінавіч, Палацінауна. Ст. редк. Вytворныя: Цінік, Пала. Руск. *Палатин*, укр. *Палатин*. [*Лац.* *Palatinus*<*Palatum* – назва рымскага ўзгорка і палаца на ім]

**ПАЛІАДÓР (Paliador)** -а, м. Паліадоравіч, Паліадоруна. Ст. редк. Вytворныя: Палія, Палік, Добра. Руск. *Полиодор*, укр. *Поліодор*. [Греч. *polydōros* – здольны, таленавіты; з багатым пасагам]

**ПАЛІЕКТ (Paliyekt)** -а, м. Паліектавіч, Паліектауна. Вytворныя: Палік, Пáка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Палуэктау, Паліектау. Руск. *Поліевкт*, укр. *Поліевкт*. [Греч. *polyeuktos* – дойгачаканы, жаданы] Імяніны: 9 I, 5 II, 18 XII.

**ПАЛІЕН (Paliyen)** -а, м. Паліенавіч, Паліенауна. Вядома з XVI ст. як Полуян (1528). Вytворныя: Палуян, Палуянка, Палуянчык, Палей, Палін, Еня, Енька, Еньчык. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Палуян, Палуяновіч, Палуянка, Палуянчык, Палеvіch, Палей, Палеёнка, Палінэнка, Палуянскі, Палеўскі, Палінскі. Руск. *Поліен*, укр. *Поліен*. [Греч. *poly* – шмат і *aīnē* – слава] Імяніны: 19 V, 18 VIII.

**ПАЛІЕЎКТ (Paliyeukt)** -а, м. Паліеўктавіч, Паліеўктауна. Гл. Паліект. Руск. *Поліевкт*, укр. *Поліевкт*.

**ПАЛІКАРП (Palikarp)** -а, м. Палікарпавіч, Палікарпауна. Вядома з XVI ст. як Полікарп (1528), Полікарп (1567). Вytворныя: Палікарп, Палукár, Палішка, Палія, Кáрп, Палікарпік. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Палікарпау, Палікарпóвіч, Палікаранка, Палікарэнка, Палукáраў, Палішка. Англ. *Polycarp*, венг. *Polikárp*, ісп., іт. *Policarpo*, літ. *Polikarpas*, ням., славац., чэш. *Polykarp*, польск. *Polikarp*, руск. *Полікарп*, славен. *Polikarp*, укр. *Полікарп*, франц. *Polycarpe*.

[Греч. *polykarpos* – урадлівы, шматпладовы] Імяніны: 23 II, 2 IV, 24 VII, 28 IX.

**ПАЛІКСÉНА (Paliksena)** -ы, ж. Вytворныя: Паліксéна, Ксéня. Балг. *Поликсена*, *Поликсения*, руск. *Поликсéния*, *Поліксéна*, укр. *Поліксéня*, *Поліксéна*. [Греч. *polyxēnē* – вельмі гасцінны] Імяніны: 23 IX.

**ПАЛІНА (Palina)** -ы, ж. Вytворныя: Палінка, Пáша, Лíна, Лінка, Іна, Інчика, Палюша, Палюся, Палюня, Пáня. Англ., ням., франц. *Pauline*, балг. *Полина*, *Паолина*, *Павлинка*, *Полинка*, *Паша*, *Пашка*, венг., ісп., польск., славац. *Paulina*, іт. *Paolina*, літ. *Paulina*, *Pavilina*, руск. *Поліна*, славен., чэш. *Pavilina*, укр. *Поліна*. [Скарочаны варыянт імя Апалінарэя ці франц. *Pauline*] Імяніны: 24 I, 6 VI, 8 IX, 23 X, 15 XII.

**ПАЛІХРОНІЙ (Palikhroni)** -я, м. Паліхроніевіч, Паліхроніеуна. Ст. редк. Руск. *Поліхроній*, укр. *Поліхроній*. [Греч. *polychronios* – працяглы; даўгавечны] Імяніны: 23 II, 30 VII, 7 X.

**ПАЛУВІЙ (Paluvi)** -я, м. Палувіевіч, Палувіеуна. Ст. редк. Вytворныя: Палія, Пáша, Лúва. Руск. *Полувій*, укр. *Полуй*. [Греч. *poly* – шмат і *bios* – жыццё]

**ПАЛЬMІРА (Palmira)** -ы, ж. Вytворныя: Пальма, Míra, Пальмірка. Балг. *Палмира*, руск. *Пальмира*, укр. *Пальмира*. [іт. *Palmira* – Вербная нядзеля, Вербніца] Імяніны: 16 II, 12 VIII.

**ПÁМВА (Pamva)** -ы, м. Пáмвавіч, Пáмвауна. Редк. Руск. *Памео*, укр. *Памео*. [Греч. *patrphōnos* – многагалосы] Імяніны: 18 VII, 28 VIII.

**ПАМВÓН (Pamvon)** -а, м. Памвонавіч, Памвонауна. Редк. Руск. *Памвон*, укр. *Памвон*. [Греч. *patrphōnos* – многагалосы, мнагагучны] Імяніны: 18 VII, 28 VIII.

**ПАМПÉЙ (Pampej)** -я, м. Пампéевіч, Пампéеуна. Вytворныя: Пампéйка, Пампéйчик, Пáма, Пáмка. Англ. *Pompeu*, венг. *Pompeiusz*, ісп. *Pompeuo*, іт. *Pompreo*, *Pomprilio*, ням., чэш. *Pomprejus*, польск. *Pomprejusz*, руск. *Помпéй*, славен. *Pomprej*, укр. *Помпéй*, франц. *Pompré*. [Греч. *pompēus* – удзельнік урачыстага шэсця] Імяніны: 10 IV, 7 VII, 28 X, 23 XII.

**ПАМФАЛОН (Pamfalon)** -а, м. Памфалонавіч, Памфалонауна. Ст. редк. Руск. *Памфалон*, укр. *Памфалон*.

**ПАМФАМÍР (Pamfamir)** -а, м. Памфаміравіч, Памфамірауна. Ст. редк. Руск. *Памфамир*, укр. *Памфамир*.

**ПАМФÍЛ (Pamfil)** -а, м. Памфілавіч, Памфілауна. Вядома з XVI ст. як Панфіл (1580), Помфіл (1578). Вytворныя: Памфілка, Філя. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Панфіленка, Панфілаў, Памфілея, Памфілік. Венг. *Pamfil*, *Pamfilusz*, ісп. *Pamfilio*, іт. *Panfilo*, літ. *Panfilus*, ням. *Pamphilus*, руск. *Памфіл*, славац., славен. *Pamfil*, укр. *Памфіл*, франц. *Pamphile*, чэш. *Pamfilos*. [Греч. *pamphilos* – усім мілы, любімы, усім сябра] Імяніны: 16 II, 12 VIII.

**ПАМФІЛІЁН (Pamfiliyon)** -а, м. Памфіліевіч, Памфіліенауна. Ст. редк. Руск. *Памфілиён*, укр. *Памфіліён*.

**ПАМФІЛІЯ** (Pamfiliya) -і, ж. І. ж. ад і. Памфіл. Руск. Памфілия, укр. Памфілія.

**ПАНГÁЛ** (Panhal) -а, м. Пангáлавіч, Пангáлауна. Ст. редк. Руск. Пангáл, укр. Пангáл.

**ПАНИМОН** (Panimon) -а, м. Панимóнавіч, Панимóнауна. Руск. Панимóн, укр. Панимóн.

**ПАНКРАТ** (Pankrat) -а, м. Панкратáвіч, Панкратáуна. Вядома з XVI ст. як Панкрат (1540).

Вытворнья: Пéнкрат, Пянкрат, Пянкráцік, Пянкráтка, Пáня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Панкráццеў, Панкráцьеў, Панкрат, Панкратáу, Пéнкрат, Пянкрат, Пянкráцік.

Англ. *Pancras*, *Pankratius*, *Ran-kras*, *Panbridge*, балг. *Панкрайян*, венг. *Pongrác*, *Pongor*, ісп. *Pancracio*, іт. *Pancrazio*, літ. *Pankracijus*, *Pankras*, ням. *Pan-kratius*, *Pankraz*, польск. *Pankra-су*, руск. Панкрат, Панкратий, славац., чеш. *Pankrác*, славен. *Pankracij*, *Pankrac*, укр. Панкрат, Панкратíй, франц. *Pancrace*. [Грэч. *pankratēs* – усеўладны, усёмагутны]

Імяніны: 9 II, 9 VII, 28 VIII.

**ПАНКРАЦІЙ** (Pankratsi) -я, м. Панкрайевіч, Панкрайеуна. Гл. Панкрат. Руск. Панкратий, укр. Панкратíй.

**ПАНСÓФІЙ** (Pansofi) -я, м. Пансо-фіевіч, Пансо-фіеуна. Ст. редк. Руск. Пансо-фій, укр. Пансо-фій. [Грэч. *pansophos* – вельмі мудры, наймудрэйшы]

**ПАНТАЛЕАН** (Pantalean) -а, м. Панталéанавіч, Панталéанауна. Ст. редк. Вытворнья: Пáнта, Тáля. Балг. *Панталей*, руск. *Панталеон*, укр. *Панталéон*. Імяніны: 27 VII.

**ПАНХÁРЫЙ** (Pankhary) -я, м. Панхáрыевіч, Панхáрыеуна. Ст. редк. Руск. Панхáрий, укр. Панхáрий. [Грэч. *pas*, *pan* – усё, увеселішы і *cha-ris* – прыгажосць, вытанчанасць, элегантнасць]

**ПАНЦЕЛЯЙМОН** (Pantselaimon) -а, м. Панцеляймónавіч, Панцеляймónауна.

Вядома з XVI ст. як Палемон (1644), Панко (1541), Панец (1541), Панюта (1540), Панюх (1566).

Вытворнья: Панцеляй, Панцеляй, Панцеляйка, Панцей, Панця, Панцох, Панцох, Панцюха, Пантак, Панту, Панцява, Панько, Панка, Пáныш, Паняк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Панцеляймón, Панцéенка, Панцéвіч, Панцох, Панцох, Панцюх, Панцюхін, Пантак, Панчук, Панту, Панцявін, Панько, Панько, Панчанка, Пáныш, Панякó.

Англ. *Panteleon*, балг. *Панталеймон*, *Пантелеї*, *Панталей*, Панко, Панчо, Пано, венг. *Pentele*, *Pantaleon*, ісп., ням., польск., славац., чеш. *Pantaleon*, іт. *Pantaleo-ne*, літ. *Pantaleonas*, руск. Панте-леймón, славен. *Pantelejmon*, укр. Пантелеймón, Пантелемón, франц. *Pantaleon*.

[Грэч. *Panteleēmon* <*panteleia* – дасканаласць]

Імяніны: 27 VII.

**ПАНЦЯЛÉЙ** (Pantsialei) -я, м. Панцялéевіч, Панцялéеуна. Гл. Панцеляймón.

Вытворнья: Панцеляй, Панця-лéйка, Панцай, Панцох, Панцюха, Паняк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Панцялéеу, Панцеляй, Панцялéйка, Панцох, Панцюх, Панякó.

Балг. Панталей, руск. Панталéй, укр. Панталей. Імяніны: 27 VII.

**ПÁПА** (Papa) -ы, м. Пáпіч, Пáпічна. Ст. редк.

Вытворнья: Папáня, Пáпка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пáпін, Папінэнка, Папінёк, Папéнак.

Руск. Пáпа, укр. Пáпа.

[Грэч. *parpas* – бацька, папа, *parpos* – дзед]

Імяніны: 16 III, 14 IX.

**ПÁПІЙ** (Papi) -я, м. Пáпіевіч, Пáпіеуна. Ст. редк.

Вытворнья: Пáпа, Пáша.

Руск. Пáпій, укр. Пáпій.

[Грэч. *rappias* – папачка]

Імяніны: 31 I, 3 II, 10 III, 7 VI, 7 VII.

**ПАПÍЛА** (Papila) -ы, ж. Папíліч, Папíлічна. Ст. редк.

Руск. Папíла, укр. Папíла.

Імяніны: 13 X.

**ПАПІНІЯН** (Papinian) -а, м. Папінія-навіч, Папініянауна. Ст. редк.

Руск. Папіниан, укр. Папініан.

**ПАРАКЛІТ** (Paraklit) -а, м. Параклітавіч, Параклітауна. Ст. редк.

Руск. Паракліт, укр. Паракліт.

**ПАРАЛІПАМЯНÓН** (Paralipamia-non) -а, м. Параліпамяно-навіч, Параліпамянонауна. Ст. редк.

Руск. Параліпоменон, укр. Паралі-поменон.

**ПАРАМОН** (Paramon) -а, м. Парамо-навіч, Парамо-науна.

Вытворнья: Парамончык, Парамоша, Пармён.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Парамон, Парамонау, Парамончык, Парамошын, Пармо-ён.

Руск. Парамон, укр. Парамон. [Грэч. *paramonos* – надзеины, верны]

Імяніны: 29 XI.

**ПАРД** (Pard) -а, м. Пáрдавіч, Пáрдауна. Ст. редк.

Вытворнья: Пáра.

Руск. Пард, укр. Пард.

[Лац. *pardus* – барс]

**ПАРМÉН** (Parmen) -а, м. Пармé-навіч, Пармéнауна.

Вытворнья: Пармён, Пармéнчык, Пармёнка, Пáрма, Мéна.

Руск. Пармён, укр. Пармён.

[Грэч. *paramētō* – заставаца; моцна трымашца]

Імяніны: 4 I, 28 VII.

**ПАРМÉНІЙ** (Parmeni) -я, м. Пармéньевіч, Пармéньеуна. Гл. Пармён.

Руск. Пармéний, укр. Пармéній.

**ПАРОД** (Parod) -а, м. Пародавіч, Пародауна. Ст. редк.

Вытворнья: Рóдзя.

Руск. Парод, укр. Парод.

[Грэч. *parodos* – дорога; шлях]

**ПАРФÉН** (Parfen) -а, м. Парфéнавіч, Парфéнауна.

Вядома з XVI ст. як Парфений (1676), Парфен (1528), Пархвен (1540), Пархом (1582), Пархута (1597), Пархун (1541), Пархим (1726), Парфей (1578).

Вытворнья: Парфён, Пархвén, Пархім, Парфяно-к, Парфéнчык, Парфун, Пархом, Пархомчык, Пархамéц, Пархімчык, Пархбóцк, Пархун, Пархута, Пархўцк, Пархўц, Паршута.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Парфёнаў, Парфяно-віч, Парфéненка, Парфінёнак, Парфяно-к, Парфёнчык, Парфўн, Пархамо-віч, Пархоменка, Пархомчык, Пархамéц, Пархімо-віч, Пархімчык, Пархбóцк, Пархўц, Пархўн, Пархўт, Пархўцк, Пархўц, Паршута, Паршыкаў, Парфейавéц, Паршукóўскі.

Руск. Парфён, укр. Парфéн, Пархом, Пархім.

[Грэч. *parthenos* – чысты, некра-нуты]

Імяніны: 7 II.

**ПАРФÉНІЙ** (Parfeni) -я, м. Парфéньевіч, Парфéньеуна.

Гл. Парфён.

Руск. Парфéний, укр. Парфéній, Парфéнтій.

**ПАРФЕНІЯ (Parfeniya)** -і, ж. І. ж. ад і. Парфен. Редк.  
Руск. *Парфенія*, укр. *Парфенія*.

**ПАРФІР (Parfir)** -а, м. Парфіравич, Парфіраїна.  
Вядома з XVI ст. як Парфирий (1578), Парфир (1578).  
Вытворныя: Парфірка, Парфірык, Парфірчык.  
Венг., славац. *Porfir*, польск. *Porfiriusz*, руск. *Порфир*, *Порфірий*, укр. *Порфир*, *Порфірій*.  
[Греч. *porphyreos* – пурпуроны, барвовы]  
Імяніны: 10, 16, 26 II, 15 IX, 9, 24 XI.

**ПАРФІРЫЙ (Parfiry)** -я, м. Парфір'евіч, Парфір'еуна.  
Гл. Парфір.  
Руск. *Порфірий*, укр. *Порфірій*.

**ПАРЫГОРЫЙ (Paryhory)** -я, м. Парыгорьевіч, Парыгорьеуна.  
Ст. редк.  
Вытворныя: Рыгор.  
Руск. *Паригорий*, укр. *Паригорій*.  
[Греч. *parēgoros* – суцяшальнік]

**ПАСАРЫЕН (Pasaryion)** -а, м. Пасарыёнавіч, Пасарыёнауна. Ст. редк.  
Вытворныя: Пáса.  
Руск. *Пассарион*, укр. *Пассаріон*.

**ПАСІКРАТ (Pasikrat)** -а, м. Пасікрапавіч, Пасікрапаїна. Ст. редк.  
Вытворныя: Пáся, Крат.  
Руск. *Пасикрат*, укр. *Пасикрат*.  
[Греч. *pas* – увесь, уся і *kratos* – моц, улада]

**ПАТАМІЙ (Patami)** -я, м. Патаміевіч, Патаміеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Пáта, Тáма, Патáня.  
Руск. *Потамій*, укр. *Потамій*.  
[Греч. *potamios* – рачны]

**ПАТАП (Patap)** -а, м. Патапавіч, Патапаїна.  
Вядома з XVI ст. як Потап (1528), Патап (1726).  
Вытворныя: Патапеїка, Патапка, Патапчык, Патапчук.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Патапаў, Патаповіч, Патапёнка,  
Патапея, Патапейка, Патапкбӯ,  
Патапчык, Патапчук.  
Руск. *Потап*, укр. *Потап*.  
[Греч. *potaros, podaros*]  
Імяніны: 8 XII.

**ПАТРОКЛ (Patrokli)** -а, м. Патроклавіч, Патроклаїна. Ст. редк.  
Вытворныя: Патрык.  
Руск. *Патрокл*, укр. *Патрокл*.  
[Греч. *patēr – бацька і kleos – слава*]  
Імяніны: 17 VIII.

**ПАТРЫКЕЙ (Patrykei)** -я, м. Патрыкіевіч, Патрыкеёуна. Редк.  
Вытворныя: Патрыка, Патра, Патрыкéйчики.  
Англ. *Patrick, Paddy, Pat*, балг. *Патрик*, венг. *Patricius, Patrik*, ісп. *Patricio*, іт. *Patrizio*, літ. *Patricijus, Patrikas*, ням. *Patrick, Patrizius, Patricius*, польск. *Patrycusz, Patrusy, Patryk, Petrusy*, руск. *Патрикéй*, славац. *Patrik*, славен. *Patricij*, укр. *Патрикéй, Патрýкii*, франц. *Patrice, Patrick*, чеш. *Patrik, Patricius*.  
[Греч. *patrikios*; лац. *patricius* – патрыцый, які належыць да рымскай знаці]  
Імяніны: 20 III, 19 V.

**ПАТРЫКІЙ (Patryki)** -я, м. Патрыкіевіч, Патрыкеюна.  
Гл. Патрыкéй.  
Руск. *Патрýкii*, укр. *Патрýкii*.

**ПАТРЫКІЯ (Patrykiya)** -і, ж. І. ж. ад і. Патрыкій.  
Англ., венг., ісп., славац. *Patricia*, балг. *Патриция*, *Патрисия*, іт. *Patrizia*, літ., славен. *Patricija*, ням. *Patrizia, Patricia*, польск. *Patrycja*, руск. *Патрýкия*, укр. *Патрýкія*, чеш. *Patricie*.

**ПÁУЛА (Paula)** -ы, ж. І. ж. ад і. Пáвел.  
Англ., венг., ісп., ням., польск., славац. *Paula*, балг. *Павла*, іт. *Paola*, літ. *Paulė*, *Paulia*, руск.

Пáела, славен., чеш. *Pavla*, укр. *Пáела*, франц. *Paule, Paulette*.  
Імяніны: 10 II, 3 VI.

**ПАҮЛАНЦІЙ (Paulantsi)** -я, м. Паўланціевіч, Паўланцеўна. Ст. редк.  
Руск. *Павлантій*, укр. *Павлантій*.

**ПАҮЛІН (Paulin)** -а, м. Паўлінавіч, Паўлінаўна.  
Вядома з XVII ст. як Павлин (1676).  
Вытворныя: Пáва, Павін, Павук, Павуля.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Паўлініч, Пáвіч, Павініч, Павук, Павуля.  
Англ., ням. *Paulinus*, балг. *Павлин*, *Павлинчо*, *Павко*, *Павле*, *Павли*, *Павлик*, *Павльо*, *Пайко*, *Пай*, *Пако*, *Палко*, *Пало*, *Пальчо*, *Паль*, *Палян*, *Пато*, *Пачо*, *Пашо*, ісп. *Paulino*, іт. *Paolino*, літ. *Paulinas*, польск., франц. *Paulin*, руск. *Павлін*, славен., чеш. *Pavlin*, укр. *Павлін*.  
[лац. *Paulinus* – Паўлаў]  
Імяніны: 23 I, 18 V.

**ПАҮЛІНА (Paulina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Пáулін.  
Вытворныя: Пáулінка, Пóлька, Пóля.

Англ., ням., франц. *Pauline*, балг. *Полина*, *Павлина*, *Павлинка*, *Полинка*, *Паша*, *Пашка*, венг., ісп., польск., славац. *Paulína*, іт. *Paolina*, літ. *Pauolina*, *Povilina*, руск. *Павліна*, славен., чеш. *Pavlina*, укр. *Павліна*.  
Імяніны: 26 I, 25 V, 6 VI, 31 VIII, 10 X, 2 XII.

**ПАҮСІКАКІЙ (Pausikaki)** -я, м. Паўсікакіевіч, Паўсікакіеўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Пáся.  
Руск. *Павсікакий*, укр. *Павсікакий*.  
[Греч. *patēr ton thei* – бацька мой Боскі]  
Імяніны: 13 VI.

**ПАҮСІЛІП (Pausiliip)** -а, м. Паўсіліпавіч, Паўсіліпаўна. Ст. редк.

Вытворныя: Сіла, Ліпа, Пáся.  
Руск. *Павсиліп*, укр. *Павсиліп*.  
[Греч. *raibō* – спыняць, суцішаць і *lyrē* – журбота, смутак]

**ПАФНУЦІЙ (Pafnutsi)** -я, м. Пафнúцьевіч, Пафнúцеўна.  
Вытворныя: Пафнúша, Пáша, Пáнцік.

Венг. *Pafnus*, ісп. *Pafnucio*, іт. *Pafnuzio*, літ. *Pafnucijus*, *Pafnutas*, ням. *Paphnütius*, польск. *Pafnucy*, руск. *Пафнúтий*, славен. *Pafnuci*, укр. *Пафнúтий*, франц. *Paphnuse*.  
Імяніны: 15 II, 1 V, 28 VIII, 15 IX.

**ПАХÓМ (Pakhom)** -а, м. Пахóмавіч, Пахóмаўна.  
Вядома з XVI ст. як Пахом (1582).  
Вытворныя: Пахóмка, Пахóмчык, Хóмка, Пáха, Хóма.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пахóм, Пахóмчык, Пахóмаў, Пахóбів.  
Руск. *Пахом*, укр. *Пахом*.  
[Греч. *pachys* – тоўсты, моцны, дужы і *ōtos* – плячо]  
Імяніны: 10 I, 21, 23 III, 15, 21 V.

**ПАХÓМІЙ (Pakhomi)** -я, м. Пахóміевіч, Пахóміеўна.  
Гл. Пахóм.  
Балг. *Пахомий*, руск. *Пахомий*, укр. *Пахомій*.

**ПАЦІТ (Patsit)** -а, м. Пацітавіч, Пацітаўна.  
Вытворныя: Пáця, Ціт.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пацітаў, Пацітў.  
Руск. *Потіт*, укр. *Потіт*.  
[лац. *potitus<potior* – завалодаць, заўладаць]

**ПАЦЯРМУФІЙ (Patsiarmufi)** -я, м. Пацярмúфіевіч, Пацярмúфіеўна.  
Ст. редк.  
Руск. *Патермúфий*, укр. *Патермúфій*.  
[Греч. *patēr ton thei* – бацька мой Боскі]

**ПАЭМА (Raema)** -ы, ж. Редк.  
Руск. *Поэма*, укр. *Поéма*.

**ПЕЛАГÉЙ (Pelahei)** -я, м. Пелагéевіч, Пелагéєуна. Выйтворнья: Пелáга, Пелагéйчык. Англ., ням. *Pelagius*, венг. *Pelágiusz*, ісп. *Pelagio*, *Pelayo*, іт. *Pelagio*, літ. *Pelagiūs*, польск. *Pelagiusz*, руск. Пелагéй, укр. Пелагéй, франц. *Pélage*. [Греч. *pelagios* – марсі] Імяніни: 23 III, 9 VI, 11 VII, 8 X.

**ПЕЛАГÉЯ (Pelaheya)** -и, ж. I. ж. ад і. Пелагéй. Вядома з XVI ст. як Палагея (1556), Пологея (1567), Поладя (1577). Выйтворнья: Палáга, Палá'я, Паланéя. Англ., ням., славац. *Pelagia*, балг. *Pelagia*, *Pelagi*, венг. *Pelágia*, іт. *Pelagia*, *Pelazia*, ісп. *Pelagia*, *Pelaya*, літ., славен. *Pelagija*, польск. *Polagia*, руск. Пелагéя, Пелагéя, укр. Пелагéя, Пелагéя, франц. *Pélage*, чеш. *Pelagie*. Імяніни: 4 V, 7, 28 X.

**ПЕЛÉЙ (Pelei)** -я, м. Пелéевіч, Пелéєуна. Ст. редк. Выйтворнья: Пéля, Еля. Балг. *Pelai*, *Pele*, руск. Пелéй, укр. Пелéй. [Греч. *pēlos* – гліна]

**ПÉЛІЙ (Peli)** -я, м. Пéлевіч, Пéлеуна. Ст. редк. Руск. Пéлий, укр. Пéлий.

**ПЕРАГРЫН (Perahryn)** -а, м. Перагрынавіч, Перагрынауна. Выйтворнья: Грын, Перагрынчык, Грынчык. Англ. *Peregrine*, венг. *Peregrin*, *Pelegrin*, *Pellegrin*, ісп. *Pelegrin*, *Pellegrino*, ням. *Pellegrin*, *Peregrinus*, польск. *Peregryn*, руск. Перегрýн, славац. *Peregrin*, *Peregrín*, славен. *Peregrin*, укр. Перегрýн, франц. *Pélegrin*, *Pelerin*, чеш. *Pelhřim*, *Pelhřím*. [Лац. *peregrinus* – паломник, вандроўник] Імяніни: 6, 7 VII.

**ПЕРАГРЫНА (Perahryna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Перагрын.

Англ. *Peregrine*, венг., славац. *Peregrina*, іт. *Pellegrina*, польск. *Peregryna*, руск. Перегрýна, укр. Перегрýна.

**ПЕРАСВÉТ (Perasvet)** -а, м. Перасвáтівіч, Перасвáтауна. Ст. редк. Руск. Пересвéт, укр. Пересвéт. [Ст.-руск. *пера* – пристаука са знач. «вельмі» і *свет* – светлы]

**ПÉТРА (Petra)** -ы, ж. I. ж. ад і. Пётр. Англ., венг., чеш. *Petra*, балг. *Petra*, *Petja*, *Peyja*, *Penka*, *Pena*, *Pepa*, *Pepka*, *Petina*, іт. *Pietra*, *Piera*, руск. Пéтрапа.

**ПЕТРУНÉЛЯ (Petrunelia)** -и, ж. Выйтворнья: Пятрúся, Нéля, Пéтрапа. Англ. *Parnel*, *Parnella*, *Pernella*, *Petronella*, балг. Петрана, Петранка, венг. *Petronella*, ісп. *Petronila*, іт. *Petronella*, *Peronella*, *Petronilla*, літ. *Petronéle*, *Petroné*, *Petré*, ням. *Petronella*, *Petronelle*, *Petronilla*, польск. *Petronela*, руск. Петрунéля, славац., славен. *Petronela*, укр. Петрунéля, франц. *Pétronille*, *Perronelle*, *Pernelle*, *Rorraine*, чеш. *Petronela*, *Petronila*. [Лац. *Petronilla*, *Petronella* – ж. да *Petrus* (Пётр)] Імяніни: 12 VI.

**ПЁТР (Piotr)** Пятрá, м. Пятрóвіч, Пятрóуна.

Вядома з XIV ст. як Петр (1388), Петро (1726), Петрик (1541), Петрук (1589), Петрок (1540), Пятрок (1746), Петран (1528), Петранец (1540), Петрут (1558), Петрель (1541), Петрули (1556), Петраш (1541), Петрашко(а) (1540), Петроша (1689), Петруша (1580), Петран (1555), Петрас (1585), Петрах (1591), Петко (1528), Петъко (1528), Петака (1540), Петюк (1597), Петели (1539), Петкель (1540), Петюль (1558), Петюс (1540), Петя (1540), Пец (1585), Пецько (1566), Пешко (1541), Петрочок (1528), Петруха (1635), Петрусь (1746).

Выйтворнья: Пётра, Пётрык, Петрачо́к, Пётраш, Пятрáш, Пятрáша,

Пятрáшка, Пятрёшка, Пятрáн, Петралáй, Петрасо́к, Пятрýшча, Пятрýнчык, Пятрúк, Петручúк, Пятрúня, Пятрúцік, Петручык, Пятрúша, Пятрúшка, Пятрúшча, Пэтрусь, Пятрúцый, Пяткó, Пяткун, Пéцька, Пяцбóль, Пяцбóк, Пяцкý, Пецы, Пятрó.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пятрóу, Пятрóвіч, Пятрénka, Пятрónya, Пётрык, Пéтрыкаў, Петрыкéвіч, Пятрýчыц, Петрачёнка, Петрачкоў, Пéтрапаш, Пятрás, Пятрásын, Петрашэ́віч, Пятрásка, Петрашкéвіч, Пятрэ́шка, Петранéвіч, Петралáй, Петрасо́к, Пятрýшча, Пятрýшкá, Пятрýнчык, Пятрóк, Петручéня, Петручук, Пятрúnin, Пятрúцік, Пятручык, Пятрúша, Пятрúшын, Петрушэнка, Петрушэ́ня, Пятрúшка, Пятрúшкін, Петрушкéвіч, Пятрúшчиk, Пётрусь, Петру́сёу, Петру́севіч, Петру́сэнка, Пятрúцый, Пяткó, Пяткéвіч, Пётчанка, Пяткун, Пéцька, Пяцкó, Пяцкóу, Пяцéлін, Пяцбóль, Пецикéвіч, Пецикóу, Пяцéвіч, Петражы́цкі, Петракóўскі, Петрашэ́ўскі, Пятрóўскі.

Англ., ням., славац. *Peter*, балг. *Petъr*, *Petъyo*, *Penko*, *Pencho*, *Peyko*, *Peyo*, *Pesho*, *Peko*, *Pelo*, *Peco*, *Pecho*, *Pepo*, венг. *Péter*, *Pető*, *Petér*, ісп. *Pedro*, іт. *Pietro*, *Piero*, літ. *Petras*, *Petris*, польск. *Piotr*, руск. Пётр, славен. *Peter*, *Pero*, укр. Петрó, франц. *Pierre*, чеш. *Petr*.

[Греч. *petros* – скала, уцёс; каменная глыба]

Імяніни: 9, 12, 13, 16, 22, 26, 30 I, 1 II, 24 III, 3, 18 V, 5, 12, 25, 29, 30 VI, 1 VII, 9, 24 VIII, 3, 5, 10, 13, 22, 23 IX, 4, 5, 9 X, 22, 25 XI, 21, 28 XII.

**ПÍГÁСІЙ (Pihasi)** -я, м. Пíгáсіевіч, Пíгáсіеуна. Ст. редк.

Выйтворнья: Пíгáсі, Пíгáсія, Гáсія.

Руск. Пíгáсій, укр. Пíгáсій.

[Греч. *Pegasos* – Пегас, крилаты конь <*rēgē* – крикніца, струмень>]

Імяніни: 2 XI.

**ПÍЙ (Pi)** -я, м. Пíевіч, Пíеуна. Гл. Пíус.

Руск. Пíй, славен. *Pij*, укр. Пíй. [Лац. *pius* – адданы, набожны] Імяніни: 30 IV, 5 V, 11 VII, 21 VIII, 3 IX.

**ПÍЛАТ (Pilat)** -а, м. Пíлатавіч, Пíлатауна.

Руск. Пíлат, укр. Пíлат. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пíлатóвіч, Пíлатóўскі. [Лац. *Pilatus*<*pilatus* – узброены дроцікамі]

**ПÍЛІП (Pilip)** -а, м. Пíліпавіч, Пíліпауна.

Вядома з XVI ст. Пíліп (1567). Выйтворнья: Пíліпóк, Пíліпчык, Пíліпúк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пíліпóвіч, Пíліпéнка, Пíліпкаў, Пíліпчык, Пíліпчук, Пíліпáк, Пíліпáк, Пíліпáвэц.

Літ. *Pilipas*, *Pylipas*, укр. Пíліп. [Греч. *philippos* – любіць коней; які захапляеца верхавой яздой] Імяніни: 4, 9, 25 I, 22 II, 30 VI, 3 VII, 17 VIII, 5 X, 11, 14, 15 XI.

**ПÍЛІПА (Pilipa)** -ы, ж. I. ж. ад і. Пíліп.

Выйтворнья: Пíліпка, Лíпа. Літ. *Piliipé*, ням. *Philippa*. Імяніни: 16 II, 24 IV, 26 V.

**ПÍЛІПІНА (Pilipina)** -ы, ж. Ст. редк. Гл. Пíліпа.

Выйтворнья: Пíліпка, Пíля, Лíпа, Іна. Руск. Филиппіна, укр. Пíліпіна.

**ПÍМЕН (Pimen)** -а, м. Пíменавіч, Пíменауна.

Вядома з XVIII ст. як Пíман (1746). Выйтворнья: Пíмáн, Пíмáш, Пíмашóк, Пíма.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пíменау, Пíмáнау, Пíмашэнка, Пíмашкóу.

Балг. Пíмен, руск. Пíмен, укр. Пíмін, Пíмон.

[Греч. *poimēn* – пастух; перан. кіраўнік, настайнік]

Імяніни: 7, 27, 28 VIII, 28 IX.

**ПІНА (Pina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Піня, Іна.  
Руск. Пінна, укр. Піна.

**ПІНА (Pina)** -ы, м. Пінавіч, Пінаўна.  
Ст. рэдк.  
Балг. Пин, руск. Пінна, укр. Піна.  
[Грэч. *pinnā* – перламутравая ракавіна]  
Імяніны: 20 I, 20 VI.

**ПІНУФРЫЙ (Pinufry)** -я, м. Пінуфрыевіч, Пінұфрыеуна. Ст. рэдк.  
Руск. Пиннуфрий, укр. Пиннұфрий.

**ПІР (Pir)** -а, м. Піравіч, Піраўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Пірым.  
Руск. Пірр, укр. Пірр.  
[Грэч. *rūttos* – чырвоны; рыжы]

**ПІСТ (Pist)** -а, м. Піставіч, Пістаўна.  
Ст. рэдк.  
Руск. Піст, укр. Піст.  
[Грэч. *pistos* – верны]

**ПІУС (Pius)** -а, м. Піусавіч, Піусаўна.  
Англ., ням., польск., славац., чэш.  
*Pius*, венг. *Piusz*, ісп., іт. *Pio*, літ.  
*Pijus*, руск. Піус, Пій, славен. *Pij*,  
укр. Піус, Пій, франц. *Pie*.  
[Лац. *pius* – адданы, набожны]  
Імяніны: 30 IV, 5 V, 11 VII, 21 VIII,  
3 IX.

**ПІЦІРУН (Pitsirun)**-а, м. Піцирұнавіч,  
Піцирұнаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Піца.  
Руск. Пітирун, укр. Питирун.

**ПІЦІРЫМ (Pitsiryum)** -а, м. Піцирымавіч, Піциримаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Піцирымка, Піцирымчык, Піца.  
Руск. Питириум, укр. Питириум.  
Імяніны: 29 I, 28 VII, 19 VIII.

**ПІЯМА (Piýama)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Піма, Пáма.  
Руск. Пiáма, укр. Пiáма.  
[Лац. *piamē* – забавенне ці грэч.  
*piaínō* – радаваць]  
Імяніны: 3 III.

**ПЛАКІЛА (Plakila)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Плака, Іла.  
Руск. Плакілла, укр. Плакілла.  
[Грэч. *plakoeis* – праснак, скавароднік]

**ПЛАТАНІДА (Platanida)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Платон.  
Вытворныя: Платанія, Тáня, Іда,  
Ніда, Плáша.  
Руск. Платаніда, укр. Платаніда.  
Імяніны: 6 IV.

**ПЛАТОН (Platon)** -а, м. Платонавіч,  
Платонаўна.  
Вядома з XVIII ст. як Платон (1726).  
Вытворныя: Плат, Платун, Тóня,  
Тónік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Платонаў, Платанэнка, Платаў,  
Платун.  
Польск. *Platon*, руск. Платон, укр.  
Платон, франц. *Platon*.  
[Грэч. *Platon* <*platys* – шыракаплечы]  
Імяніны: 5 IV, 18 XI.

**ПЛАЎЦІЛА (Plautsila)** -ы, ж. Ст.  
рэдк.  
Вытворныя: Плáўца, Плáўка, Ціла.  
Руск. Плавтýлла, укр. Плавтýлла.

**ПЛУТАРХ (Plutarkh)** -а, м. Плутархавіч, Плутархайна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Тáра, Ара.  
Руск. Плутарх, укр. Плутарх.  
[Грэч. *plutos* – багацце і *archē* –  
улада]

**ПÓМПІЙ (Pompi)** -я, м. Пóмпіевіч,  
Пóмпіеуна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Пóма, Пíй.  
Руск. Пóмпий, укр. Пóмпій.  
[Грэч. *ρωτρē* – урачыстае шэсце;  
працэсія]  
Імяніны: 10 IV, 28 X, 23 XII.

**ПОНЦІЙ (Pontsi)** -я, м. Понцьевіч,  
Понцьеуна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Пóня, Понція.  
Руск. Понцій, укр. Понцій, франц.  
*Ponce, Pons*.

[Лац. *Pontius* <грэч. *pontos* – мора]  
Імяніны: 5 VIII.

**ПÓПЛІЙ (Popli)** -я, м. Пóпліевіч,  
Пóпліеуна. Ст. рэдк.  
Гл. Публій.  
Вытворныя: Пóпля, Пóплійка,  
Плій.  
Руск. Пóппій, укр. Пóппій.  
[Грэч. *Poplīos* (лац. *Publius*) – народны]  
Імяніны: 25 I.

**ПÓПЛІЯ (Popliya)** -і, ж. I. ж. ад i.  
Пóплій. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Плія, Лія.  
Руск. Пóплия, укр. Пóпплія.

**ПРАДСЛАЎ (Pradslau)** -ва, м.  
Прадслáвавіч, Прадслáваўна.  
Вядома з XVII ст. як Прецлав (1624).  
Балг. Преслав, руск. Предслáв,  
укр. Предслáв.  
[Ад асноў са значэннем прад –  
вельмі і слáўны]

**ПРАКОП (Prakop)**-а, м. Пракóпавіч,  
Пракóпаўна.  
Вядома з XVI ст. як Прокоп (1567),  
Прокопец (1539), Проц (1585).  
Вытворныя: Пракапéц, Пракóпік,  
Пракóпчык, Пракапóк, Пракапчúк,  
Пракапішак, Пракапышка, Пракóша.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Пракóпаў, Пракапóвіч,  
Пракóпенка, Пракапéнка, Пракапéня,  
Пракапéц, Пракóпік, Пракóпчык,  
Пракóпчýк, Пракапыкаў, Пракапóк, Пракапчúк,  
Пракапішак, Пракапышка, Пракóшын,  
Пракóф'еў.

Англ. *Procor*, балг. Прокопи, Прокопий,  
венг., ням., польск., славац., чэш.  
*Prokop*, ісп., іт. *Procorio*, руск.  
Прокóфиў, Прокóпій, Прокóп,  
Прокóп, укр. Прокопій, Прокіп,  
франц. *Procopé*.  
[Грэч. *prokōpēs* – поспех]  
Імяніны: 27 II, 8 VII, 16 IX, 22 XI,  
21 XII.

**ПРАКСЭДА (Prakseda)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Опрана (1639),  
Опранка (1558).

Вытворныя: Праксéдка, Праксéда,  
Пракса.

Англ., ісп. *Praxedes*, венг. *Praxedisz*, іт. *Prassedē*, піт., польск.,  
славен. *Prakseda*, руск. Праксéда,  
Евпра́ксия, укр. Прáкся, Евпра́ксия,  
франц. *Praxéde*.  
[Грэч. *Euprakhia* <*euprakhia* – працвітанне]  
Імяніны: 12 I, 25 VII, 16 X.

**ПРАПЯДЗІГНА (Prapiadzihna)** -ы,  
ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Дзігна, Дзіна.  
Руск. Препедігна, укр. Препедігна.  
[Лац. *prae* – перед і *digna* – вартая]

**ПРАСДÓК (Prasdok)** -а, м. Прасдóкавіч,  
Прасдóкаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Просдóк, укр. Просдóк.  
[Грэч. *prosdokā* – чакаць]

**ПРАСДÓКА (Prasdoka)** -і, ж. I. ж.  
ад i. Прасдóк. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Прáся, Дóка.  
Руск. Просдóка, укр. Просдóка.

**ПРАСКОЎЯ (Praskouya)** -і, ж.  
Вядома з XVI ст. як Паракса (1577),  
Парася (1577).  
Вытворныя: Парáска, Прáся,  
Прóся, Пáша.  
Руск. Праскóвья, укр. Параксóвія,  
Параскéва, Парáска.  
[Грэч. *paraskeuē* – падрыхтоўка,  
пярэдадзень святы, пятніца]  
Імяніны: 26 VII, 14, 28 X.

**ПРАСКУДЗІЯ (Praskudziya)** -і, ж.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Праскúда, Кúдзя.  
Руск. Проскúдія, укр. Проскúдія.  
[Грэч. *proskupēb* – шчыра, з глыбокай  
верай маліца]

**ПРАТАГЕН (Pratahen)** -а, м. Пратагéнавіч,  
Пратагéнаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Прáта, Гéня.  
Руск. Протагéн, укр. Протагéн.  
[Грэч. *prōtagōnēs* – першынец]  
Імяніны: 25 VIII.

**ПРАТАЛЯОН** (*Prataliaon*) -а, м. Праталяонавіч, Праталяонауна. Ст. редк. Вytворныя: Прáта, Тáля. Руск. *Протолеон*, укр. *Протолеон*. [Греч. *prōtōs* – перши, галоўны і *leōn* – леў]

**ПРАТАС** (*Pratas*) -а, м. Пратасавіч, Пратáсауна. Вядома з XVI ст. як Протас (1528), Протасец (1541). Вytворныя: Прóтас, Пратасюк, Прóтка, Прóцька, Прóцка, Працкó, Прóцык, Працúк, Прóц. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пратáс, Прóтас, Пратасаў, Пратасéвіч, Пратасéвіч, Пратасéнка, Пратасéня, Пратасюк, Прóткін, Прóтчанка, Прóцька, Прóцка, Працкó, Працéвіч, Прóцык, Прóцык, Працúк, Працэнка, Пратасавіцкі. Англ. *Protase*, венг., славац. *Protáz*, ісп., іт. *Protasio*, літ. *Protazijus*, *Protazas*, ням. *Protasius*, польск. *Protazy*, руск. Протáсий, Протáс, славен. *Protazij*, укр. Протáсій, Протáс, франц. *Protais*. [Греч. *protassō* – вылучаць, высоўваць] Імяніны: 14 X.

**ПРАТАСІЙ** (*Prasaki*) -я, м. Пратасьеvіч, Пратасьеуна. Гл. Пратáс. Руск. Протáсий, укр. Протáсій.

**ПРАТЭРЫЙ** (*Pratery*) -я, м. Пратэryевіч, Пратэryеуна. Ст. редк. Вytворныя: Пратэр, Тэра. Руск. Протéрий, укр. Протéрий. [Греч. *proteraios*<*protereō* – мець перавагу, апярэджаць]

**ПРОВІЙ** (*Provi*) -я, м. Прóвіевіч, Прóвіеуна. Ст. редк. Гл. Прой. Руск. Прóвій, укр. Прóвій.

**ПРОКЕС** (*Prokes*) -а, м. Прóкесавіч, Прóкесауна. Ст. редк. Вytворныя: Кéша. Руск. Прóкесс, укр. Прóкес.

[Лац. *processus* – рух наперад, поспех]

**ПРОКЛ** (*Prokl*) -а, м. Прóклавіч, Прóклауна. Вytворныя: Прóкша, Прóня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Прóкша, Прóклау, Прóклін. Руск. Прокл, укр. Прокл. [Греч. *rho* – раней, спераду і *kleos* – слава] Імяніны: 14 I, 12 VII, 20 XI.

**ПРОКУЛ** (*Prokul*) -а, м. Прóкулавіч, Прóкулауна. Ст. редк. Руск. Прóкул, укр. Прóкул. [Лац. *procu* – далёка] Імяніны: 21, 30 IV.

**ПРОТ** (*Prot*) -а, м. Прóтавіч, Прóтауна. Ст. редк. Вytворныя: Прóта. Ит. *Proteo*, польск. *Prot*, руск. Прот, укр. Прот, франц. *Prote*. [Греч. *prōtōs* – перши, галоўны, асноўны] Імяніны: 2 VII.

**ПРОЎ** (*Prou*) -ва, м. Прóвавіч, Прóвауна. Вytворныя: Прóука. Руск. Пров, укр. Пров. [Греч. *probūs* – чесны] Імяніны: 12 X.

**ПРОХАР** (*Prokhar*) -а, м. Прóхаравіч, Прóхарауна. Вядома з XVI ст. як Прохор (1567), Прошка (1684). Вytворныя: Прóшка, Прóхарчык, Прахор. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Прóхар, Прóхарау, Прахарóвіч, Прахарéвіч, Прахарéнка, Прóхарчык, Прóхарчау. Балг. Прошо, руск. Прóхор, укр. Прóхор. [Греч. *prochoreuō* – скакаць наперадзе] Імяніны: 4, 15 I, 10 II, 28 VII, 28 IX.

**ПРЫЛІДЗІЯН** (*Prylidziyan*) -а, м. Прылідзіяновіч, Прылідзіянауна. Ст. редк.

Вытворныя: Лідзія́н, Лідзія́нка. Руск. Прилідіа́н, укр. Прилідіа́н. [Лац. *praeludo* – даваць]

**ПРЫНКІПС** (*Prynkips*) -а, м. Прынкіпсавіч, Прынкіпсауна. Ст. редк. Руск. Принкіпс, укр. Принкіпс. [Лац. *princeps* – перши, галоўны]

**ПРЫСК** (*Prysk*) -а, м. Прыскавіч, Прыскауна. Ісп. *Prisco*, іт. *Prisco*, польск. *Pryskus*, руск. Приск, славац. *Priskus*, укр. Приск, франц. *Priscilien*. [Лац. *priscus* – старжытны, старыны]

**ПРЫСКІЛА** (*Pryskila*) -ы, ж. Вytворныя: Прыскана, Прыся, Іна, Присцила. Англ. *Priscilla*, балг. *Преспия*, венг. *Piroska*, *Priszciilla*, ісп., іт. *Prisca*, *Priscilla*, літ. *Priska*, *Priscila*, *Priscilė*, ням. *Prisca*, *Priska*, *Priscilla*, *Priszilla*, польск. *Priska*, *Priskila*, *Priscylla*, *Priscílla*, укр. *Priskilla*, *Priscílla*. [Лац. *prisca* – старжытная, стараўня] Імяніны: 4 I, 15 IV.

**ПРЭП** (*Prep*) -а, м. Прéпавіч, Прéпауна. Ст. редк. Вytворныя: Прéпка. Руск. Преп, укр. Преп. [Греч. *prepōs* – слайны, выдатны]

**ПСОЙ** (*Psoi*) -я, м. Псбевіч, Псбеўна. Ст. редк. Вytворныя: Псбіка, Сой, Псбічык. Руск. Псой, укр. Псой. [Греч. *psogios* – прыдзірлівы] Імяніны: 9 VIII.

**ПТАЛАМЕЙ** (*Ptalamei*) -я, м. Пталаméвіч, Пталаméеуна. Вytворныя: Тáля, Пталаméйка. Англ. *Ptolemy*, венг. *Ptolemaiosz*, ісп. *Ptolemeo*, *Tolemeo*, іт. *Tolemeo*, *Tolomeo*, літ. *Ptoloméjus*, *Ptoleméjas*, ням. *Ptolemäus*, польск. *Ptolemeusz*, руск. Птоломéй, славац.,

славен. *Ptolomej*, укр. Птоломéй, франц. *Ptolemée*, чеш. *Ptolemaios*. [Греч. *polemēos* – баявы, умелы ў ваеннай справе] Імяніны: 1 VI.

**ПУБЛІЙ** (*Publii*) -я, м. Публіевіч, Публіеуна. Гл. Пўплій. Іт. *Publio*, руск. Публій, Пўплій, укр. Публій, Пўплій. [Лац. *Publius*<*publicus* – народны, дзяржайны]

**ПУД** (*Pud*) -а, м. Пудавіч, Пудаўна. Вytворныя: Пудзя, Пудаш, Пудак. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пудаў, Пудакéвіч, Пудбўскі. Руск. Пуд, укр. Пуд. [Лац. *pudeo* – саромецца] Імяніны: 4 I, 15 IV.

**ПУДЗЕНТ** (*Pudzent*) -а, м. Пудзэнтавіч, Пудзэнтауна. Ст. редк. Руск. Пудéнт, укр. Пудéнт.

**ПУДЗЕНЦЫЯНА** (*Pudzentsyiana*) -ы, ж. І. ж. ад і. Пудзэнт. Ст. редк. Вytворныя: Пудзя, Яна, Цыяна. Руск. Пуденциáнна, укр. Пуденциáна.

**ПУЛІЙ** (*Puli*) -я, м. Пуліевіч, Пуліеуна. Вytворныя: Пулка, Пульян, Пульяк. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пулкó, Пульянау, Пульянóвіч, Пульяк. Балг. Пульо, руск. Пулий, укр. Пуль.

**ПУЛЬХЕРЫЯ** (*Pulkheriya*) -и, ж. Вytворныя: Пулька, Пулья, Пульхéрка. Ит. польск., чеш. *Pulcheria*, літ. *Pulcherija*, ням. *Pulcheria*, *Pulcherine*, руск. Пульхéрія, укр. Пульхéрія, франц. *Pulchérie*, *Pulquerie*. [Лац. *pulchra* – прыгожая] Імяніны: 10 IX.

**ПУПЛІЙ** (*Pupli*) -я, м. Пўпліевіч, Пўпліеуна. Гл. Пўблій.

Вытворныя: Пуп, Пўпа, Пупейка, Пупель, Пўплік, Пўпка, Пупкó.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Пуп, Пупá, Пўлін, Пупáч, Пупейка,  
Пўпель, Пўплікаў, Пўпка, Пупкó,  
Пупкóу, Пупкéвіч, Пуплінскі.  
Руск. Пўплий, укр. Пўплій.  
Імяніны: 25 л.

**ПУРПУР** (*Purpur*) -а, м. Пурпурівич,  
Пурпурайна. Ст. редк.  
Руск. *Пурпур*, укр. *Пурпур*.

**ПЯРПÉТУЙ** (*Piarpetui*) -я, м. Пярпéтуевіч, Пярпéтуеуна.  
Ісп. *Perpetuo*, літ. *Perpetuas*, ням.,  
польск. *Perpetuus*, руск. *Перпéтуй*,  
укр. *Перпéтуй*.  
[Лац. *perpetuus* – пастаянны,  
вечны]

**ПЯРПÉТУЯ** (*Piarpetuya*) -і, ж. I. ж.  
ад і. Пярпéтуй.  
Вытворныя: Тýя, Пярпéтука.  
Англ., ісп., іт., літ., ням., польск.,  
славац., славен., чэш. *Perpetua*,  
венг. *Perpétua*, руск. *Перпéтуя*,  
укр. *Перпéтуя*, франц. *Perpétue*.  
[Лац. *perpetua* – пастаянная, веч-  
ная]  
[Мяніны: 1 ||.

**ПЯРФІЛ (Piarfil)** -а, м. Пярфілавіч, Пярфілаўна.  
Гл. Парфір.  
Руск. *Перфоль*, укр. *Перфіл*.  
[Греч. *porphyreos* – пурпуроўы, барвовы]  
!мяніні: 10, 16, 26 II, 15 IX, 9, 24 XI.

**ПЯРФІЛІЙ** (Piarfili) -я, м. Пярфі-  
лієвіч, Пярфілієуна.  
Гл. Пярфіл.  
Руск. *Перфильй*, укр. *Перфілій*.

**ПЯТРОНІЙ** (Piatroni) -я, м. Пятро-  
нієвич, Пятронієуна.  
Вытворныя: Пятроня, Роня.  
Балг. *Petran*, венг. *Petróniusz*,  
ісп., іт. *Petronio*, літ. *Petronijus*,  
нем., чеш. *Petronius*, польск. *Pet-  
roniusz*, руск. Петро́ний, славац. *Petrónius*, славен. *Petronij*, укр.  
Петро́ний, франц. *Pétrone*.

[Лац. *Petronius*, парадн. греч. *petros* – скала, уцёс, каменная глыба]  
[Имяніны: 17 X]

**ПЯТРОНІЯ** (*Piatroniya*) -і, ж. І. ж.  
ад і. Пятропій.  
Вытворныя: Роня, Пятронька.  
Англ. *Petronija*, балг. *Петруница*,  
*Петрана*, венг., славац. *Petrónia*,  
польск. *Petronia*, руск. *Петропния*,  
славен. *Petronija*, укр. *Петропния*.  
Ім'яніни: 13 VI.

**ПЯТРЫНА** (Piatryna) -ы, ж. I. ж.  
ад і. Пётр.  
Вытворныя: Пятрынка.  
Балг. Петрана, Петя, Пейя, Пен-  
ка, Пена, Пепа, Пепка, Петина,  
руск. Петрёна, укр. Петрёна.

10

**РАВУЛ (Ravul)** -а, м. Раву́лавич, Раву́лауна. Ст. редк.  
Вытворныя: Раву́лка, Рáва.  
Руск. *Ravúl*, *Ravúla*, укр. *Раєўл*, *Раєўла*.  
[Лац. *rabula* – крыкун, сварлівы чалавек]  
Імяніны: 19 II

**РАГВАЛОД** (*Rahvalod*) -а, м. Рагвало́д, Рагвало́д, Рагвало́да, Рагвало́даўна. Рэдк. Вытворныя: Рагвáл, Валóдзя. Руск. *Рогволод*, укр. *Рогволод*. [Ст.-сканд. *Rag(n)-vald*; .ст.-руск. *Рогволодъ*]

**РАГНÉДА (Rahneda)** -ы, ж.  
Вытвóрныя: Рагнéдка, Нéда, Рáда,  
Рágна.  
Руск. Рогнéда, укр. Рогнíда.  
[Ст.-сканд. *Ragnhild* <ст.-герм. *ra-  
gin* – парада *i hild* – бítva]

**РАГУІЛ** (*Rahuil*) -а, м. Рагуілавіч,  
Рагуілаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Рагу́л*, укр. *Рагу́л*.

**РÁДА<sup>1</sup> (Rada)** -ы, ж. Слав.

Балг. Рада, Радка, Райка, Райна,  
Рая, руск. Рáда, укр. Рáда.  
[Слав. *радасная*]

**РÁДА<sup>2</sup> (Rada)** -ы, ж.  
Руск. *Ráda*, укр. *Ráda*.  
[Ад пачатковых літар спалучэння  
рабочая демократия]

**РАДАМІР** (Radamir) -а, м. Радаміравіч, Радаміраўна. Слав. Вытворныя: Rádzik, Míryk. Балг. Radimir, Radomir, польск., славац. Radomír, руск. Радомир, укр. Радомір, чэш. Radomír, Radomíra. [Ад асноў са значэннем рад – кла-паціца і *mír*] |Імяніны: 26 VII.

**РАДАМІРА** (Radamira) -ы, ж. I. ж.  
ад і. Радамір. Слав.  
Вытворныя: Ráda, Míra.  
Балг. Radomira, польск., славац.  
*Radomira*, руск. Радоми́ра, укр.  
Радоми́ра, чэш. Radomíra, Radi-  
mira.  
Імяніны: 26 VII, 27 IX.

**РАДАПІЯН (Radapiyan)** -а, м. Радапіянович, Радапіянауна. Слав. редк.  
Вытворныя: Ráda, Píján, Ján.  
Руск. Родопиán, укр. Родопіán.  
[Греч. Rodopē – Родопы (горны ланцуг у Фракии)]

**РÁДАСЦЬ** (*Radasts*) -и, ж. Слав. рэдк.  
Вытворныя: *Рáда*, *Дáся*.  
Балг. *Радост*, *Рада*, *Радка*,  
польск. *Radost*, руск. *Рáдость*,  
укр. *Рáдость*.  
[Ужыванне агульнага наз. *радасць*  
у якасці асабовага імя]  
[Імяніны: 2 XI].

**РАДЗІВОН** (Radzivon) -а, м. Радзівонавіч, Радзівонаўна.  
Вядома з XVI ст. як Радион (1683),  
Родион (1528), Радивон (1558),  
Родь (1539), Радко (1528), Родко  
(1528), Радъко (1556), Радюк (1540),  
Радец (1540), Радута (1558).

Вытворныя: Радзіён, Радыён, Радзібон, Радзівончык, Радыванюк, Радэй, Радзік, Радзька, Радзькі, Родзя, Родзік, Родзька, Радзюк, Радзейка, Радзюн, Радзюш, Радко, Радчук, Род, Радзец, Радута. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Радзіён, Радзіену, Радыену, Радзібон, Радзібона, Радзібончык, Радиванюк, Радзівончык, Радэй, Радзік, Радзька, Радзькі, Радзькую, Родзін, Радзевіч, Родзіч, Радзіневіч, Родзік, Родзька, Родзькін, Радзюк, Радзюкевіч, Радзейка, Радзюн, Радзюш, Радкевіч, Радковіч, Родкавіч, Радчанка, Радчэння, Радчук, Радау, Радэнка, Радцэвіч, Радута, Радзянка, Радкавец, Радкавец, Радзёўскі, Радзецкі, Радзіеўскі, Радзішэўскі. Балг. *Родион*, *Радион*, руск. *Родион*, укр. *Родіон*. [Грэч. *Rhodiōn* – жыхар Радоса] [Імяніны: 4.I. 10.XI]

**РАДЗІМ (Radzim)** -а, м. Радзімавіч, Радзімаўна. Слав. Выйтворныя: Рэдзік, Дзіма. Балг. *Радко*, *Ради*, рус. *Радым*, укр. *Радим*, чэш. *Radim*, *Radek*. [Скарочаная форма імя *Радзіміл*]

**РАДЗІМІР (Radzimir)** -а, м. Радзімір  
равіч, Радзіміраўна.  
Вытворныя: Рáдзя, Дзіма, Мірык.  
Балг. Радомир, Радко, Радъо,  
Ради, Мирко, Мирчо, Миръо, руск.  
Радимíр, укр. Радимíр.  
[Ад асноў складэння *рад* – кла-  
пашша + *мир*]

**РАДЗІМІРА** (Radzimira) -ы, ж. 1. ж.  
ад і. Радзімір. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Ráda, Míra.  
Балг. Радомира, Рада, Радка,  
Мирка, руск. Радимира, укр.  
Радиміра.

**РАДЗІСЛАВА** (Radzislava) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Радзіслáў. Слав.  
Вытворныя: Слáва, Рáда.  
Балг. *Радослава*, Рада, Радка,  
Славка, польск. *Radosława*, руск.

Радислáва, славен. *Radoslava*, укр. *Радислáва*, чеш. *Radoslava*, *Radislava*, *Radslava*.  
Імяніны: 9 IX.

**РАДЗІСЛАЎ (Radzislaū)** -ва, м. Радзіслáвавіч, Радзіслáвайна. Слав. Вытворныя: Рáдзісь, Рáдзік, Слáва.  
Балг. *Радослав*, *Радко*, *Радъо*, *Ради*, *Слав*, *Слави*, *Славчо*, *Славко*, польск. *Radosław*, руск. Радислáве, славен. *Radoslav*, славац. *Radislav*, *Radoslav*, укр. Рáдислáв, чеш. *Radoslav*, *Radislav*, *Radslav*. [Ад асноў са значэннем рад – клапаціца і слава]  
Імяніны: 2 III.

**РАДЗІЯДА (Radziyada)** -ы, ж.  
Руск. *Радиáда*, укр. *Радиáда*.

**РАДЗІЯНА (Radziyana)** -ы, ж.  
Руск. *Радиáна*, укр. *Радиáна*.

**РАДМІЛ (Radmil)** -а, м. Радмілавіч, Радмілаўна. Слав.  
Балг. *Радмил*, польск., славац. *Radomil*, руск. Радмíл, укр. Радмíл, чеш. *Radmil*, *Radomil*. [Ад асноў са значэннем рад – клапаціца і мілы]  
Імяніны: 11 VI.

**РАДМІЛА (Radmila)** -ы, ж. Слав.  
Балг. *Радмила*, польск. *Radomiła*, руск. Радмíла, укр. Радмíла.  
Імяніны: 11 VII, 13 VIII.

**РÁДЫЙ (Radyi)** -я, м. Рáдыеевіч, Рáдьеўна. Рэдк.  
Вытворныя: Рáдзік, А́дзік.  
Руск. *Рáдий*, укр. *Рáдiй*. [Ужыванне агульнага наз. радый (хімічны элемент) у якасці асабовага імя]

**РАЗÁЛІЯ (Razaliya)** -і, ж.  
Вытворныя: Разуля, Зáля, Рóза, Разáля, Ружына.  
Англ. *Rosalie*, *Rosalia*, балг. *Розалия*, *Розка*, венг. *Rozália*, ісп., іт. *Rosalia*, франц. *Rosalie*, чеш. *Rozálie*, ням. *Rosalie*, *Rosalie*, польск. *Rosalia*, *Rosalie*, іт. *Rosalie*, літ. *Rozalija*, ням. *Rozalija*, франц. *Rosalie*, чеш. *Rozálie*.  
Імяніны: 9 IX.

**РАЗВÁН (Razvan)** -а, м. Развáнавіч, Развáнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. *Разеán*, укр. *Развáн*.

**РАЗÍНА (Razina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Рóза, Іна.  
Англ. *Rosina*, балг. Розена, Розка, венг., славац., чеш. *Rozina*, ням. *Rosina*, польск. *Rosine*, франц. *Rosine*, іт. *Rosina*, літ. *Rozyna*, чеш. *Rozyna*.  
Імяніны: 17 IX.

**РАЗУМНИК (Razumnik)** -а, м. Разумнікавіч, Разумнікаўна. Слав. рэдк.  
Вытворныя: Рáза, Зýма, Нíк.  
Балг. *Разум*, руск. *Разумник*, укр. *Розумник*.  
[Ст.-рус. разумны]

**РАÍСА (Raísca)** -ы, ж.  
Вытворныя: Раíска, Раýя, Раéчка, Раюша, Раюся.  
Балг. *Raúsa*, руск. *Раýса*, укр. *Раїса*.  
[Греч. *rheïstos*<*radios* – легкадумная, бестурботная]  
Імяніны: 5 IX.

**РАЙМОНД (Raimond)** -а, м. Раймондавіч, Раймо́ндаўна.  
Вытворныя: Раймо́ндзік, Мондзік, Раймо́н.  
Англ. *Raymund*, *Raymond*, *Ray*, балг. *Райко*, венг. *Rajmund*, ісп. *Ramon*, *Raimundo*, іт. *Raimondo*, літ. *Raimundas*, ням. *Raimund*, *Reimund*, польск., славац., славен. *Rajmund*, руск. *Раймонд*, укр. *Раймо́н*, франц. *Raymond*, чеш. *Raimund*. [Ст.-герм. *ragin* – разум і *tund* – абарона, ахова]  
Імяніны: 20 I, 3 II.

**РАЙМОНДА (Raimonda)** -ы, ж. I. ж. ад i. Раймо́нд.  
Венг. *Rajmunda*, ісп. *Ramona*, *Raimunda*, іт. *Raimonda*, літ. *Raimunda*,

ням. *Raimunde*, *Reimunde*, польск. *Rajmunda*, руск. Раймо́нда, укр. Раймо́нда.  
Імяніны: 20 I, 3 II.

**РАКСÁНА (Raksana)** -ы, ж.  
Вытворныя: Раксáнка, Ксáна, Ксáнка, Сáна, Сáня.  
Англ. *Roxana*, *Roxanna*, балг. *Roksana*, венг. *Roxána*, іт. *Rossana*, ісп., славац. *Roxana*, ням. *Roxana*, *Roxane*, польск. *Roksana*, руск. *Роксáна*, укр. *Роксáна*, франц. *Roxane*.  
[лац. *Roxane*, греч. *Rhōxanē*<перс. *Roushāni*<*rūsani* – святло]  
Імяніны: 14 IV, 26 XII.

**РАМАДÁН (Ramadan)** -а, м. Рамадáнавіч, Рамадáнаўна. Ст.-руск. рэдк.  
Вытворныя: Дан, Рамáн.  
Руск. Ромодáн, укр. Ромодáн.  
[Ад руск. дыял. *рамадá* – натоўп, шум ці *рамадзіць* – клапаціца]

**РАМАН (Raman)** -а, м. Рамáнавіч, Рамáнаўна.  
Вядома з XVI ст. як Роман (1528), Раман (1541), Ромашко (1528), Романец (1556), Ромейко (1540).  
Вытворныя: Рамáш, Рóмусь, Рамáйка, Раманéц, Раманíшка, Рамáнка, Раманчúк, Раманéк, Раманóк, Раманýта, Раманéта, Раманóга, Рамýк, Рамéйка, Рамýсік, Рамáшка, Рамáшчанка, Рáмша, Рóма, Рóмаш, Рóмыш, Рóмель, Раманóўскі, Рамашéўскі, Рамышўскі.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Рамáн, Рамáнаў, Раманóвіч, Раманéнка, Раманéйка, Раманéц, Раманцéвіч, Раманíшка, Раманíшкін, Раманка, Раманкéвіч, Раманчúк, Раманýкóв, Раманóк, Раманятаў, Раманéтаў, Раманóга, Рамýк, Рамéйка, Рамýсік, Рамáшка, Рамáшчанка, Рáмша, Рóма, Рóмаш, Рóмыш, Рóмель, Раманóўскі, Рамашéўскі, Рамышўскі.

Англ., ісп., славац., славен., чеш. *Roman*, балг. *Роман*, венг. *Román*, іт. *Romano*, літ. *Romanas*, *Romas*, ням. *Roman*, *Romanus*, польск.

**Roman**, руск. Ромáн, укр. Ромáн, франц. *Romain*.  
[лац. *Romanus* – рымскі, рымлянін]  
Імяніны: 29 I, 3, 17, 24 II, 2 V, 19, 24 VII, 10 VIII, 1 X, 18, 19, 27 XI.

**РАМАНА (Ramana)** -ы, ж. I. ж. ад i. Рамáн.

Вытворныя: Мáня, Рамáня.  
Балг. Романа, Романка, венг. *Romána*, ісп., славац., славен., чеш. *Romana*, літ. *Romana*, *Roma*, польск. *Roma*, *Romana*, руск. Ромáна, укр. Ромáна.

**РАМАНІЯ (Ramaniya)** -і, ж. I. ж. ад i. Рамáн. Ст. рэдк.  
Гл. Рамáна.  
Руск. Ромáния, укр. Ромáнія.  
Імяніны: 23 II.

**РАМЕЛІЯ (Rameliya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Ромéлия, укр. Ромéлія.

**РАMÍL (Ramil)** -а, м. Рамілавіч, Рамілаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рамілка, Раміла, Рóма.  
Балг. Ромил, руск. Ромíл, укр. Ромíл.  
[Греч. *Rhomilos*, лац. *Romulus* – Ромул]  
Імяніны: 16 I, 15 III, 6 IX.

**РАМУÁЛЬД (Ramuald)** -а, м. Рамуáльдавіч, Рамуáльдаўна.  
Вытворныя: Рóма, Рамуáлька, Рамуáльчиц.

Англ., венг., польск., славац., славен., франц., чеш. *Romuald*, ісп., іт. *Romualdo*, літ. *Romualdas*, ням. *Romuald*, *Rutold*, руск. Ромуáльд, укр. Ромуáльд.  
[Ст.-герм. *hrom* – слава і *waldan* – панаваць]  
Імяніны: 1 VII.

**РАМУÁЛЬДА (Ramualda)** -ы, ж. I. ж. ад i. Рамуáльд.  
Літ., польск. *Romualda*, руск. Ромуáльда, укр. Ромуáльда, Ромуáльда.  
Імяніны: 30 VI.

**РАСЦІСЛАВА (Rastsislava)** -ы, ж. і. ж. ад і. Расціслава. Выйтворныя: Слáва, Славýня, Славýся, Ráscia, Róscia, Расціслáўка. Балг. *Rostislava*, *Rosláva*, Слава, польск. *Rościsława*, руск. *Ростислава*, укр. *Ростислава*, чеш. *Rostislava*, *Rastislava*. Імяніны: 20 Х.

**РАСЦІСЛАЎ (Rastsislau)** -ва, м. Расціслáвавіч, Расціслáвавуна. Слав. Вядома з XVI ст. як Роска (1539), Раствок (1597). Выйтворныя: Ráscia, Расціслáўchyk, Слáва, Слáўka, Славýня, Славýся. Балг. *Rostislav*, Слава, Слави, Славчо, Славко, польск. *Rościsław*, руск. *Ростислав*, славен. *Rastislav*, укр. *Ростислав*, чеш. *Rostislav*, *Rastislav*. [Ад асноў са значэннем *расці* і *слава*] Імяніны: 30 I, 14 III.

**РАТМІР (Ratmir)** -а, м. Ратміравіч, Ратміраўна. Слав. Выйтворныя: Míra, Rátma, Rátsha. Балг. *Ratomir*, польск. *Racimir*, руск. *Ратмир*, укр. *Ратмир*. [Ад асноў са значэннем *рат*, *ратны* – абараняць і *mír*] Імяніны: 29 VIII.

**РАФАІЛ (Rafail)** -а, м. Рафаілавіч, Рафаілаўна. Вядома з XVI ст. як Рафал (1556), Рофал (1556), Рахвал (1580). Выйтворныя: Рахвál, Áрафá, Рафái, Рахвалчýк, Rásha. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Рафалóвіч, Рафаénка, Рахвалчýк, Рафáльскі. Англ. *Raphael*, балг. *Rafaил*, Рафаэл, венг. *Rafael*, *Ráfis*, ісп., славац., чеш. *Rafael*, іт. *Raffaele*, *Raffaello*, літ. *Rapolas*, ням. *Rafael*, *Raphael*, польск. *Rafal*, руск. Рафаіл, славен. *Rafael*, *Rafko*, укр. Рафаіл, Рафáйло, франц. *Raphaël*. [Ст.-яўр. *rēphā'el* – Бог вылечыў] Імяніны: 13 X, 6 XI.

**РАФАІЛА (Rafaila)** -ы, ж. і. ж. ад і. Рафаіл. Рэдк. Выйтворныя: Рафаілка, Páfa, Іла. Англ., ням. *Raphaela*, балг. Рафаэла, Рафаэлка, венг. *Rafaella*, ісп., польск., славац., чеш. *Rafaela*, іт. *Raffaella*, руск. Рафаіла, укр. Рафаіла. Імяніны: 29 IX, 24 X.

**РАХІЛЬ (Rakhil)** -і, ж. Выйтворныя: Рахілька, Páxa, Páя, Páша, Xíľa, Іля. Англ., франц. *Rachel*, балг. Рахил, Рахила, венг. *Ráhel*, *Ráchel*, *Rákhel*, ісп. *Raquel*, іт. *Rachele*, літ. *Rachelé*, ням. *Rachel*, *Rahel*, польск. *Rachela*, руск. Рахиль, Рахуля, славац. *Rachél*, *Ráchela*, славен. *Rahela*, укр. Рахіль, Рахіл, чеш. *Ráčel*. [Ст.-яўр. імя *Rāhēl* – сіла. Лац. *Romulus* – імя легендарнага заснавальніка Рыму] Імяніны: 12 X.

**РАЦІБОР (Ratsibor)** -а, м. Рацібóравіч, Рацібóраўна. Слав. рэдк. Выйтворныя: Ráčia, Бóра. Польск. *Racibor*, руск. Рацібóр, укр. Рацібóр. [Ст.-слав. *ратибороти* – абараняць] Імяніны: 29 VIII.

**РОБЕРТ (Robert)** -а, м. Робертавіч, Робертаўна. Выйтворныя: Рóба, Бéрцік, Роб. Англ. *Robert*, *Robin*, балг. Роберт, Роберто, венг. *Robert*, *Robin*, *Rupert*, ісп., іт. *Roberto*, літ. *Robertas*, ням. *Robert*, *Rupert*, *Ruprecht*, польск., славен., франц., чеш. *Robert*, руск. Рóберт, славац. *Róbert*, укр. Рóберт. [Ст.-герм. *hrod* – слава і *berht* – бліск] Імяніны: 14 I, 30 IV, 12 V, 20 VI, 30 IX.

**РОЗА (Roza)** -ы, ж. Вядома з XVI ст. як Рожа (1555). Выйтворныя: Рóзка. Англ. *Rose*, *Rosa*, *Rosina*, балг. Роза, Розка, Ружа, венг. *Rózsa*, *Róza*, *Rozina*, ісп., іт. *Rosa*, літ.

*Rože*, *Roželé*, ням. *Rosa*, *Rose*, польск. *Róza*, руск. *Рóза*, славац. *Ružena*, *Ružica*, славен. *Ruža*, *Roza*, *Rozka*, укр. *Рóза*, франц. *Rose*, чеш. *Róza*, *Rosa*, *Rúžena*. [Лац. *rosa*]

Імяніны: 19 III, 5, 17 IX.

**РÓМУЛ (Romul)** -а, м. Ромулавіч, Ромулаўна. Выйтворныя: Рóма, Рамúля, Мóля. Балг. Ромул, руск. Рóмул, укр. Рóмул. [Грэч. *r̥hōmē* – сіла. Лац. *Romulus* – імя легендарнага заснавальніка Рыму]

**РУБÉНЦІЙ (Rubentsi)** -я, м. Рубён-ціевіч, Рубёнціеўна. Выйтворныя: Рубён, Бéня, Рýба. Балг. Рубен, руск. Рубéнтий, укр. Рубéнтий. [Лац. *rubens*, *rubentis* – які чырванее]

**РУВÍМ (Ruvim)** -а, м. Рувімавіч, Рувімаўна. Выйтворныя: Рувімчык, Рýва, Рувімка. Англ. *Reuben*, балг. Рувім, Рубім, ням., франц. *Ruben*, руск. Руеўм, укр. Рувім. [Ст.-яўр. імя *Rēübēn* – глядзіце: сын!]

**РУДÓЛЬФ (Rudolf)** -а, м. Рудоль-фавіч, Рудольфаўна. Выйтворныя: Рýдзік, Дóльф. Англ. *Ralph*, *Rodolph*, *Rodolf*, *Ralf*, *Rolf*, *Rolph*, балг. Руди, Рудъо, венг. *Rezcő*, *Rudolf*, ісп. *Raul*, *Rodolfo*, іт. *Rodolfo*, літ. *Rudolfas*, ням. *Rudolf*, *Rodolf*, *Rolf*, польск., славац., чеш. *Rudolf*, руск. Рудольф, славен. *Rudolf*, *Rudolfo*, укр. Рудольф, франц. *Raoul*, *Rodolphe*. [Ст.-герм. *hrod* – слава і *rad* – савет і *wulf* – воўк] Імяніны: 30 IV, 6 VII, 8 VIII.

**РУЗÁНА (Ruzana)** -ы, ж. Рук. Рузáна, укр. Рузáна.

**РУНЕ́КА (Runesa)** -ы, ж. Рук. Рунéса, укр. Рунéса.

**РУПЕРТ (Rupert)** -а, м. Рупертаўвіч, Рупертаўна. Гл. Роберт. Ням. *Rupert*, руск. Рýперт, укр. Рýперт.

**РÝРЫК (Ruryk)** -а, м. Рýрыкавіч, Рýрыкаўна. Выйтворныя: Рýпа.

Англ. *Roderick*, *Roderic*, *Rodrick*, венг. *Rodrik*, *Rodrigó*, ісп. *Rodrigo*, *Ruy*, іт. *Roderico*, *Rodrigo*, літ. *Rūderikas*, *Rodrígas*, ням. *Roderich*, *Roderik*, польск. *Roderyk*, руск. Рýрик, славац. *Roderik*, славен. *Roderik*, *Rodrik*, укр. Рýрик, франц. *Rodrigue*, чеш. *Roderick*. [Ст.-герм. *Hrodric*<*hrod* – слава і *ric* – бацаце, магутнасць]

**РУСЛÁН (Ruslan)** -а, м. Руслáнавіч, Руслáнаўна. Выйтворныя: Руслáнчык, Лáнік. Балг. Руслан, Руско, руск. Руслán, укр. Руслán. [З арабск. праз. цюرك. *Arslan* – леў]

**РУСЛÁНА (Ruslana)** -ы, ж. і. ж. ад і. Руслán. Выйтворныя: Руслáнка, Рýса, Лáна. Балг. Руслана, Руска, руск. Руслáна, укр. Руслáна.

**РУСЦІК (Rustsik)** -а, м. Рýсцікавіч, Рýсцікаўна. Выйтворныя: Рýсця, Рýся. Польск. *Rustyk*, руск. Рýстик, укр. Рýстик. [Лац. *rusticus* – сялянскі] Імяніны: 3 X.

**РУФ (Ruf)** -а, м. Рýфавіч, Рýфаўна. Выйтворныя: Рýфа, Руфáня. Англ. *Rufus*, *Ruff*, балг. Руфо, венг. *Rúfusz*, ісп. *Rufo*, іт. *Ruffo*, *Ruffo*, літ. *Rufas*, ням., польск., чеш. *Rufus*, руск. Руф, славац. *Rúfus*, спавен. *Rufus*, *Ruf*, укр. Руф, франц. *Ruf*. [Лац. *rufus* – залаціста-жоўты, руды] Імяніны: 1 IX.

**РУФІН (Rufin)** -а, м. Руфінавіч, Руфінаўна.  
Вытворныя: Руфінка, Руфінчык, Руфа, Руфімка, Фіма.  
Балг. *Rufo*, ісп. *Rufino*, іт. *Rufino*, *Ruffino*, літ. *Rufinas*, ням., славац., чеш. *Rufinus*, польск. *Rufin*, руск. Руфін, укр. Руфін, франц. *Rufin*. [Лац. *Rufinus*<*Rufus* – які належыць Руфу]  
Імяніны: 10 III, 7 IV, 6 VII.

**РУФІНА (Rufina)** -ы, ж. I. ж. ад i. Руфін.  
Вытворныя: Руфа, Фіна, Руфімка.  
Англ., венг., ісп., ням., польск., славац. *Rufina*, балг. *Ruferina*, іт. *Ruffina*, руск. Руфіна, укр. Руфіна, франц. *Rufine*.  
Імяніны: 30 IX.

**РУФІНІЯН (Rufiniyan)** -а, м. Руфініяновіч, Руфініянаўна. Рэдк.  
Гл. Руфін.  
Вытворныя: Руфінка, Руфа, Фіня.  
Руск. Руфіниан, укр. Руфініан.  
[Лац. *Rufinian*<*Rufinus*]  
Імяніны: 14 VI.

**РУФІНІЯНА (Rufiniyana)** -ы, ж. I. ж. ад i. Руфініян. Рэдк.  
Вытворныя: Руфінка, Руфа, Фіня, Яна, Фініна.  
Руск. Руфіниана, укр. Руфініана.

**РУФІЯН (Rufiyan)** -а, м. Руфіяновіч, Руфіянаўна. Рэдк.  
Вытворныя: Руф, Руфа, Фіян, Фіня.  
Руск. Руфиан, укр. Руфіян.

**РЫГОР (Ryhor)** -а, м. Рыгіравіч, Рыграўна.  
Гл. Грыгорый.  
Вытворныя: Рыгась, Грыгор, Грынь, Грыгаль.  
Балг. *Grigor*, руск. Григорий, укр. *Rigor*.

**РЫДА (Ryda)** -ы, ж. Рэдк.  
Руск. Рыда, укр. Ру́да.

**РЫКС<sup>1</sup> (Ryks)** -а, м. Рыкавіч, Рыкаўна.

Руск. *Riks*, укр. *Riks*.  
[Лац. *rex* – цар]

**РЫКС<sup>2</sup> (Ryks)** -а, м. Рыкавіч, Рыкаўна. Нов.  
Вытворныя: Рыка, Рыксушка.  
Руск. *Riks*, укр. *Riks*.  
[Ад пачатковых літар слоў у спалучэнні рабочих и крестьян союз]

**РЫМ (Rym)** -а, м. Рымавіч, Рымайна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рыма, Рымусь.  
Руск. *Rim*, укр. *Rim*.  
[Лац. *Roma*<*Romulus*]

**РЫМА (Ryma)** -ы, ж.  
Вытворныя: Рымушка, Рымулья, Рымулька.  
Руск. *Rymma*, укр. *Rymma*.  
[Выкарыстанне мужчынскага імя Рыма ў якасці жаночага]

**РЫМА (Ryma)** -ы, м. Рымавіч, Рымайна.  
Вядома з XVI ст. як Римко (1540), Римуты (1539), Римуть (1539), Рымуты (1539), Римутис (1540), Рымдюк (1539).  
Вытворныя: Рымка, Рымша, Рымжа, Рымда.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Рымбіч, Рымёнка, Рымка, Рымкевіч, Рымша, Рымжа, Рымдёнак, Рымашэўскі.  
Руск. *Rymma*, укр. *Rymma*.  
Імяніны: 20 VI, 20 VII.

**РЫПСІЛІЯ (Rypsiliya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рыпса, Рыпся, Сіля.  
Руск. *Ripsiliya*, укр. *Ripsilija*.

**РЫПСІМІЯ (Rypsimiya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рыпся, Сіма, Рыміа.  
Руск. *Ripsimia*, укр. *Ripsimia*.  
[Грэч. *ripsis* – кіданне і *mīa* – адна]  
Імяніны: 30 IX.

**РЫТА (Ryta)** -ы, ж.  
Вытворныя: Рытка, Рытулька, Рытуська.

Англ., венг., ісп., іт., літ., ням., польск., славац., славен., франц., чеш. *Rita*, балг. *Rita*, руск. *Rúta*, укр. *Rúta*.

[Скарочаная форма ад імя Маргарыта]

**РЫХАРД (Rykhard)** -а, м. Рыхардавіч, Рыхардаўна.  
Вытворныя: Рышкó.

Англ. *Richard*, *Ricard*, *Richerd*, *Rickerd*, балг. *Richard*, *Richerd*, венг. *Richárd*, *Rikárd*, ісп. *Ricardo*, *Riccardo*, іт. *Ricciardo*, *Ricciardo*, *Ricordano*, літ. *Richardas*, *Ričardas*, *Rišardas*, *Rišas*, ням., славац., франц., чеш. *Richard*, польск. *Ryszard*, руск. Рыхард, укр. Рыхард.  
[Ст.-герм. *ric* – багаты і *hard* – моцны, цвёрды]  
Імяніны: 20 II, 16 IV, 22 VIII, 20 IX.

**РЫЧАРД (Rychard)** -а, м. Рычардавіч, Рычардаўна.  
Гл. Рыхард.  
Руск. Ру́чард, укр. Ру́чард.

**РЭАС (Reas)** -а, м. Рэасавіч, Рэасаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рэя, Рэй, Ася.  
Руск. *Reac*, укр. *Reac*.

**РЭВА (Reva)** -ы, ж. I. ж. ад i. Рэў.  
Вытворныя: Рэўка.  
Руск. *Reva*, укр. *Reva*.

**РЭВАКАТ (Revakat)** -а, м. Рэвакатавіч, Рэвакатыўна.  
Вытворныя: Рэвакатка, Рэва.  
Руск. *Revokát*, укр. *Revokát*.  
[Лац. *revocatus* – ізноў прызваны]

**РЭВЕКА (Reveka)** -і, ж.  
Вытворныя: Рэва, Вéка.  
Англ. *Rebecca*, *Rebekah*, балг. *Reveka*, венг., славац., славен., чеш. *Rebeka*, ісп. *Rebeca*, іт. *Rebecca*, літ. *Rebeka*, *Reveka*, ням. *Rebekka*, польск. *Rebeka*, руск. Ревéкка, укр. Ревéка, франц. *Rebecca*.  
[Ст.-яўр. імя *Ribqā*<*ribqā* – сетка ці <*r-b-q* – прывязваца]  
Імяніны: 22 III.

**РЭГІНА (Rehina)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Раина (1594).

Вытворныя: Раіна, Рэгінка, Рэня, Гіна.

Англ. *Queen*, *Queenie*, *Reyna*, балг. *Règina*, *Règinka*, венг., ісп., іт., літ., польск., славац., славен., чеш. *Regina*, ням. *Regina*, *Regine*, руск. Регіна, укр. Регіна, франц. *Reine*.  
[Лац. *règina* – царыца]

Імяніны: 30 III, 3, 20 IX.

**РЭИНГОЛЬД(Reinhold)**-а, м. Рэйнгольдавіч, Райнгольдаўна.

Вытворныя: Рэна, Голя.  
Англ. *Reinald*, венг. *Reinald*, *Rajnald*, ісп. *Reinaldo*, *Rinaldo*, літ. *Reinaldas*, ням. *Reinhold*, *Reginald*, *Reinald*, польск. *Reinald*, руск. Рейнгольд, славац. *Rinaldo*, славен. *Rajnold*, *Reginald*, укр. *Reijnhol'd*, франц. *Renaud*, чеш. *Reinald*, *Rainald*.  
[Ст.-герм. *ragin* – разум, рашэнне і *waldan* – панаваць, уладарыць]

**РЭМ<sup>1</sup> (Rem)** -а, м. Рэмавіч, Рэмайна. Рэдк.

Вытворныя: Рэма, Рэмуль, Рэмусь.  
Балг. Рем, руск. Рем, укр. Рем.  
[Лац. *Remus* – брат Ромула < *re-mus* – вясло]

**РЭМ<sup>2</sup> (Rem)** -а, м. Рэмавіч, Рэмайна.

Вытворныя: Рэма, Рэмуль, Рэмусь.  
Руск. Рем, укр. Рем.  
[Ад пачатковых літар слоў у спалучэнні революция мировая]

**РЭМА (Rema)** -ы, ж. I. ж. ад i. Рэм<sup>2</sup>.

Вытворныя: Рэмка.  
Руск. Рема, укр. Рема.

**РЭМІГІЙ (Remihi)** -я, м. Рэмігіевіч, Рэмігіеўна.

Англ. *Remy*, венг., славац., чеш. *Remig*, ісп., іт. *Remigio*, літ. *Remigijus*, *Remigas*, ням., польск. *Remigiusz*, руск. Рэмігій, славен. *Remigij*, укр. Ремігій, франц. *Remy*, *Remi*.

[Лац. *remigius* – той, хто робіць вёслы]  
Імяніны: 1 X.

**РЭМІДА (Remida)** -ы, ж.  
Руск. Рэміда, укр. Реміда.

**РЭМІРА (Remira)** -ы, ж.  
Руск. Рэміра, укр. Реміра.

**РЭНАЛЬД (Renald)** -а, м. Рэнальд  
давіч, Рэнальдаўна.  
Вядома з XVII ст. як Ренальд  
(1698), Рейнальд (1651).  
Вытворныя: Рэна.  
Руск. Ренальд, укр. Ренальд.

**РЭНАТ<sup>1</sup> (Renat)** -а, м. Рэнатавіч,  
Рэнатаўна.

Вытворныя: Рэна, Ната.  
Англ. *Rene*, венг. *Renátsz*,  
*Renáto*, ісп., іт. *Renato*, літ. *Renatas*, ням., чэш. *Renatus*, польск.,  
славац. *Renat*, руск. Ренат, укр. Ренат, франц. *René*.  
[Лац. *renatus* – ізноў народжаны,  
які вярнуўся да жыцця]

**РЭНАТ<sup>2</sup> (Renat)** -а, м. Рэнатавіч,  
Рэнатаўна.

Вытворныя: Рэна, Ната.  
Руск. Ренат, укр. Ренат.  
[Ад пачатковых літар слоў у спа-  
лучэнні революція, наука, труд]

**РЭНАТА<sup>1</sup> (Renata)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Рэнат<sup>1</sup>.

Вытворныя: Рэна, Рэнатка, Рэня,  
Ната.

Англ. *Renée*, балг. *Рената*, *Ре-  
нета*, Ренатка, Ренетка, венг.  
*Renáta*, *Renée*, ісп., іт., літ., славац.  
*Renata*, ням. *Renata*, *Renate*,  
польск. *Renata*, руск. Рената,  
славац. *Renáta*, укр. Рената,  
франц. *Renée*, чэш. *Renáta*.  
Імяніны: 25 XI.

**РЭНАТА<sup>2</sup> (Renata)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Рэнат<sup>2</sup>.

Вытворныя: Рэна, Ната, Рэнатка.  
Руск. Рената, укр. Рената.

**РЭЎ (Reu)** -ва, м. Рэвавіч, Рэваўна.  
Вытворныя: Рэўчык, Рэўка.

Руск. Рев, укр. Рев.  
[Ад пачатковых літар слова рево-  
люція]

**РЭЎДЗІТ (Reudzit)** -а, м. Рэўдзітавіч, Рэўдзітаўна. Рэдк.  
Руск. Ревдйт, укр. Ревдйт.

**РЭЎМІР (Reumir)** -а, м. Рэўміравіч,  
Рэўміраўна. Рэдк.  
Вытворныя: Рэўмірка, Рэм, Мірык.  
Руск. Ревмір, укр. Ревмір.  
[Ад пачатковых літар слоў у спа-  
лучэнні революція мировая]

**РЭЎМІРА (Reumira)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Рэўмір. Рэдк.  
Вытворныя: Рэўмірка, Міра.  
Руск. Ревмір, укр. Ревмір.

**РЭЎПУЦЬ (Reuputs)** -я, м. Рэў-  
пучевіч, Рэўпучеўна. Рэдк.  
Руск. Ревпуть, укр. Ревпуть.  
[Ад пачатковых літар слоў у спа-  
лучэнні революціонны путь]

## C

**САБІН (Sabin)** -а, м. Сабінавіч,  
Сабінаўна.

Англ., польск., славен. *Sabin*,  
балг. Сабин, Савин, Бинко, Бинъо,  
венг. *Szabína*, ісп. *Sabino*, іт. *Sabino*,  
*Savino*, літ. *Sabinas*, *Sabas*, *Sabys*,  
ням., чэш. *Sabinus*, руск. Сабін,  
Савін, укр. Савін, франц. *Savin*,  
*Sabin*.  
[Пераклад грэч. імя *Sabbation* –  
Савватий]  
Імяніны: 12 I.

**САБІНА (Sabina)** -ы, ж.

Вытворныя: Сабінка, Біна, Іна.  
Англ. *Sabine*, *Sabina*, *Savina*, балг.  
Сабина, Савина, Сабінка, Са-  
винка, Бінка, ісп., іт., літ., польск.,  
славац., славен., чэш. *Sabina*,  
венг. *Szabína*, ням. *Sabine*, *Sabina*,  
руск. Сабіна, Савіна, укр. Савіна,  
Сабіна, франц. *Savine*, *Sabine*.  
[Лац. *Sabina* – сабінка]  
Імяніны: 11 III, 29 VIII, 27 X, 30 XII.

**СÁВА (Sava)** -ы, м. Савіч, Савічна.  
Вядома з XVI ст. як Сава (1528),  
Савва (1730), Саво (1623), Сав-  
ка (1566), Шавка (1591), Савон  
(1599).

Вытворныя: Сáука, Сáвік, Савéй-  
ка, Саво́нь, Саво́н, Саванéц,  
Саваню́к, Саванóк, Саванчúк,  
Саво́нчык, Савяно́к, Саво́шык,  
Саву́шык, Саву́к, Сáука, Саўкó,  
Саўчúк, Сáучык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сáва, Сáвін, Сáвіч, Савéнка,  
Савянкóу, Савéла, Сáвік, Савéйка,  
Саво́нь, Саванóвіч, Саванéц,  
Саваню́к, Саванóк, Саванчúк,  
Саво́нчык, Савяно́к, Саво́шык,  
Саву́шык, Саву́к, Саву́кóу, Сáука,  
Саўкó, Саўкóу, Сáукін, Саўкóвіч,  
Сáучыц, Сáучанка, Саўчúк,  
Сáучык, Сáучыкаў, Саванéўскі,  
Савашы́нскі, Савіцкі.

Англ. *Sava*, балг. Сава, Савка,  
Савко, Савчо, Саба, венг. *Száva*,  
ісп., ням. *Sabas*, *Sabbas*, іт. *Saba*,  
*Sabba*, літ. *Sabas*, польск. *Saba*,  
руск. Савва, славац., чэш. *Sáva*,  
славен. *Saba*, *Sabo*, укр. Савіа,  
франц. *Sabas*.

[Грэч. *Sabba*<*Sabbation* – суботні]  
Імяніны: 12, 14, 19 I, 8, 13 II, 2,  
28 III, 15, 24 IV, 13 VI, 27 VII, 27, 28,  
30 VIII, 28 IX, 1 X, 1 XI, 3, 5 XII.

**САВАСЦÉЙ (Savastsei)** -я, м.  
Савасцéевіч, Савасцéеўна.

Гл. Савацій.  
Вытворныя: Саво́сь, Саву́т, Са-  
вúць, Сáуць, Саво́йтан.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Саву́т, Саўтыч, Сáутуць,  
Сáуць, Саво́йтан.

Руск. Савастéй, укр. Савастéй.  
Імяніны: 2 III, 8 VIII, 19, 27 IX.

**САВАЦЦÉЙ (Savatsci)** -я, м. Саваццé-  
віч, Саваццéеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Саво́н, Саву́т, Сáуць,  
Саву́ць, Саво́йтан.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Саву́т, Саўтыч, Сáутуць,  
Сáуць, Саво́йтан.

Руск. Саввацтый, укр. Саввацтій.  
[Грэч. *Sabbation* – суботні]  
Імяніны: 2 III, 8 VIII, 19, 27 IX.

**САВАЦІЯ (Savatsiya)** -и, ж. I. ж. ад i.  
Савацій. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сава, Вáця.  
Руск. Саввацтія.

**САВЕЛА (Savela)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Савелій. Рэдк.  
Вытворныя: Савéлка, Сáва, Вéла.  
Руск. Савéлла.

**САВЕЛІЙ (Saveli)** -я, м. Саве́льевіч,  
Саве́льеўна.  
Вядома з XVIII ст. як Савелій  
(1746).

Вытворныя: Савéл, Саво́л, Савéл,  
Саву́л, Саву́лька, Саву́льчык, Са-  
вуль, Саўлук, Сáука, Саве́ль, Са-  
вёлік, Саве́лька.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Саве́льеў, Саво́лін, Савілóвіч,  
Саву́лаў.

Балг. Савел, руск. Саве́лий, укр.  
Саве́лій.  
[Ст.-яўр. імя *Sā'ül* – выпрашаны  
у Бога; жаданы; магчыма, лац.  
*Sabellus* – сабінскі]

**САВЕРА (Savera)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Саве́рый.

Вытворныя: Сáпа, Вéпа.  
Літ. *Severja*, *Severa*, *Severé*,  
польск. *Sewera*, руск. Севе́ра, укр.  
Севе́ра, славен. *Severa*.

**САВЕРЫЙ (Savery)** -я, м. Саве́р'e-  
віч, Саве́r'eўна.

Вытворныя: Саве́ра, Сáва.  
Англ., ням., чэш. *Severus*, балг.  
Севе́р, венг. *Szévrér*, ісп., іт. *Severo*,  
літ. *Severas*, польск. *Sewer*, руск.  
Севе́рий, славац., славен. *Sever*,  
укр. Севе́рий, франц. *Sévére*.

**САВІН (Savin)** -а, м. Савінавіч,  
Савінаўна.

Вытворныя: Савінка, Сáва, Вíна.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Савін, Савінаў, Савінка, Савінкін.  
Балг. Савин, Сабин, Бинко, Бинъо,  
іт. *Savino*, польск. *Sawin*, руск.  
Савін, укр. Савін, франц. *Savin*.  
Імяніны: 5 XII.

**САВІНА (Savina)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Савін.

Вытворныя: Савінка, Сáва, Вíна. Англ. *Savina*, балг. Сабина, Са-вина, Сабинка, Савинка, Бинка, руск. Савина, укр. Савина, франц. *Savine*. [Лац. *Sabina* – сабінянка] Імяніны: 29 VIII, 27 X, 30 XII.

**САВІНІЙН (Saviniyan)** -а, м. Савіній-навіч, Савінійнауна. Ст. редк. Вытворныя: Сáва, Вíня. Руск. Савиниán, укр. Савиніán. [Лац. *Sabinianus* – які належыць Сабіну, Сабінаў]

**САДÓК (Sadok)** -дкá, м. Садóкавіч, Садóкаўна. Вытворныя: Дóка, Сад, Сáдзíк, Садкó, Садóха, Садónik. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Садóвіч, Садзíк, Садкó, Садкéвіч, Садкóвіч, Сáдчанка, Садóха, Садóшанка, Садónik, Садónikaў, Садкóўскі, Садбóўскі. Англ. *Zados*, *Zadok*, *Sadoc*, венг. *Szdok*, ісп., іт., франц. *Sadoc*, літ. *Sadotas*, ням. *Sadoth*, *Sadok*, польск. *Sadok*, руск. Садóк, Садкó, укр. Садóк, Садkó. [Ст.-яўр. імя *Sdq* – справядлівы, праведны]

**САДÓФ (Sadof)** -а, м. Садóфавіч, Садóфаўна. Ст. редк. Вытворныя: Садóфка, Сáда, Дóфа. Руск. Садóф, укр. Садóф. [Ст.-яўр. *sdq* – справядлівы, праведны]

**САДÓФІЙ (Sadofi)** -я, м. Садóф'e-віч, Садóф'eўна. Гл. Садóф. Руск. Садóфиі, укр. Садóфиі.

**САЗÓН (Sazon)** -а, м. Сазóнавіч, Сазóнаўна. Вядома з XVI ст. як Созон (1567), Созой (1552), Сезюта (1540), Сезеня (1596). Вытворныя: Сазóнка, Зóня, Саза-нóк, Сазónik, Сазóнчык, Сáза, Сóзін. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сазóн, Сазнаў, Сазанóвіч, Сазёненка, Сазанénka, Сазанé-

нак, Сазанкóў, Сазóнік, Сазónка, Сазóнчык, Сáза, Созінаў, Сазённік, Сазанавéц. Руск. Созóн, Созóніт, укр. Созóн, Созóніт. [Грэч. *Sozōn*<*sōzō* – ратаваць] Імяніны: 7 IX.

**САЗÓНТ (Sazont)** -а, м. Сазóнтаўіч, Сазóнтаўна. Ст. редк. Вытворныя: Сазóнтика, Зóня. Руск. Созóніт, укр. Созóніт, Се-зóніт. [Грэч. *Sozōn*<*sōzō* – ратаваць] Імяніны: 7 IX.

**САКЕРДÓН (Sakerdon)** -а, м. Сакер-дóнавіч, Сакердóнаўна. Ст. редк. Вытворныя: Сак, Сакúра, Сакурéц, Сакúта. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сак, Сáкаў, Сакóвіч, Сакéвіч, Сакавéц, Сакурéнка, Сакурéц, Сакúта. Іт. *Sacerdone*, *Sacerdote*, руск. Сакердóн, укр. Сакердóн, франц. *Sacerdote*. [Лац. *sacerdos* – жрэц, свяшчэннік] Імяніны: 7 VI.

**САКРÁТ (Sakrat)** -а, м. Сакрáтавіч, Сакрáтаўна. Вытворныя: Сакрáтка, Сáка. Англ. *Socrates*, ням. *Sokrates*, руск. Сокrát, укр. Сокrát, франц. *Socrate*. [Грэч. *Sôkrat s*<*sōzō* – ратаваць, захоўваць і *kratos* – сіла, улада] Імяніны: 21 IV.

**САЛАМАНÁН (Salaman)** -а, м. Саламá-навіч, Саламáнаўна. Ст. редк. Гл. Саламón. Вытворныя: Саламáнка, Мáна. Руск. Саламáн, укр. Саламáн. Імяніны: 2 XII.

**САЛАМАНІДА (Salamanida)** -ы, ж. Гл. Саламónія. Руск. Соломонíда, укр. Соломонíда.

**САЛАМÉЯ (Salameya)** -і, ж. I. ж. ад. i. Саламón.

Вядома з XVII ст. як Соломея (1639).

Вытворныя: Саламéйка, Самéйка, Мéя, Сáлька, Салісéя, Сáля, Салю́ня, Салю́та, Салóха. Англ. *Salome*, *Saloma*, венг. *Szal me*, ісп. *Salomee*, *Salome*, іт., ням. *Salome*, літ. *Salom ja*, *Salom e*, *Salom ja*, польск. *Salomea*, руск. Саломéя, Соломéя, славен. *Saloma*, укр. Саломéя, Соломія, Солохá, франц. *Salom e*, чэш. *Salome*, *Salomena*. Імяніны: 28 X, 9 XI.

**САЛЬВІЯ (Salviya)** -і, ж. I. ж. ад i. Сáльвій. Вытворныя: Сáльва, Сáля, Áльва. Балг. Сальва, Салвина, руск. Сáль-вия, укр. Сáльвія.

**САЛАМОН (Salamon)** -а, м. Сала-мónавіч, Саламónаўна. Вядома з XVI ст. як Солома (1556), Салей (1541).

Вытворныя: Саламónік, Саламýка, Сáльман, Сало́ня, Саламón-ка, Мóня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Саламónаў, Саламónік, Саламýкін, Сáльмановіч. Англ. *Solomon*, *Solaman*, *Soloman*, *Salomon*, балг. Соломон, венг. *Salam on*, ісп., ням., польск., славен., франц. *Salomon*, іт. *Salomone*, літ. *Salomas*, *Saliamonas*, руск. Соломón, славен. *Šalam n*, укр. Соломón, чэш. *Salomon*, *Salamon*, *Šalamoun*. [Ст.-яўр. імя *Šal m o*<*s-l-m* – мір] Імяніны: 2 XII.

**САЛАМОНІЯ (Salamoniya)** -і, ж. I. ж. ад i. Саламón. Ст. редк. Гл. Саламéя. Вытворныя: Салáня, Сóня, Сáля, Мóня. Руск. Соломónія, укр. Соломія. Імяніны: 1 VIII.

**САЛАХÓН (Salakhon)** -а, м. Салахóнавіч, Салахóнаўна. Вытворныя: Салóха, Салóшка, Салúшка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Салóха, Салóхін, Салáшанка, Салóшкін, Салúшка. Руск. Солохóн, укр. Солохóн.

**СÁЛЬВІЙ (Salvi)** -я, м. Сáльвіевіч, Сáльвіеўна. Редк.

Вытворныя: Сáля, Áльва. Венг. *Szalviusz*, польск. *Salwiusz*, руск. Сáльвій, укр. Сáльвій. [Лац. *salvus* – здаровы, непашкоджаны] Імяніны: 28 X, 9 XI.

**СÁЛЬВІЯ (Salviya)** -і, ж. I. ж. ад i. Сáльвій. Вытворныя: Сáльва, Сáля, Áльва. Балг. Сальва, Салвина, руск. Сáль-вия, укр. Сáльвія.

**САМÉЙ (Samei)** -я, м. Самéевіч, Самéеўна. Ст. редк. Вытворныя: Самéйка, Самóха, Самóша, Сáша. Балг. Сами, руск. Самéй, укр. Самéй. [Ст.-яўр. * ammay* – атарапець, збянтэжыцца]

**САМОН (Samon)** -а, м. Самóнавіч, Самóнаўна. Ст. редк. Вытворныя: Саманóк, Саманчúк, Самóнчык, Самóня, Самохá, Мóня. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Самонаў, Саманéнка, Саманkóу, Саманчук, Самóнчык. Руск. Самóн, укр. Самóн.

**САМОНА (Samona)** -ы, ж. I. ж. ад i. Самóн. Ст. редк. Вытворныя: Самонка, Мóна. Руск. Самóна, укр. Самона.

**САМПСÓN (Sampson)** -а, м. Самп-сóнавіч, Сампсонаўна. Ст. редк. Гл. Самсón. Руск. Сампсóн, укр. Сампсón.

**САМСÓН (Samson)** -а, м. Самсó-навіч, Самсóнаўна. Вядома з XVI ст. як Самсон (1528). Вытворныя: Самсónік, Самсóнчык, Самós, Самоцíк, Самстыка. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Самсонаў, Самсанóвіч, Самсónік, Самсóнчык, Самбóсенка, Самоцíк, Самстыка. Англ. *Sampson*, *Samson*, *Samson*, венг. *S  mon*, ісп., польск.,

славац., славен., франц., чеш. *Samson*, іт. *Sansone*, літ. *Samsonas*, ням. *Samson*, *Simson*, руск. *Самсо́н*, *Сампсо́н*, укр. *Самсо́н*. [Ст.-яўр. імя *Šimšōn>šimši* – сонечны] Імяніны: 27 VII.

**САМУІЛ (Samuil)** -а, м. Самуілавіч, Самуілаўна.

Вядома з XVI ст. як Самуил (1578), Самуила (1552), Самуило (1591), Самуель (1652), Самуел (1664), Самоель (1696).

Вытворныя: Саму́ла, Саму́ла, Само́йла, Самайлю́к, Сама́ль, Самалю́к, Самойлік, Саму́ль, Саму́ле́ка, Саму́сь, Саму́сік, Саму́та, Саму́ня, Само́ня, Само́ха, Само́ша, Сáня.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Саму́лаў, Саму́ла, Саму́ленка, Саму́лёнак, Саму́ловіч, Само́йла, Само́йлаў, Самайловік, Само́йленка, Самайлю́к, Сама́ль, Саму́сéвіч, Самусéнка, Саму́сéнак, Саму́сік, Саму́та.

Англ., ісп., ням., славац., славен., франц., чеш. *Samuel*, балг. *Самуил*, Самуел, венг. *Samu*, *Sámuel*, іт. *Samuele*, літ. *Samuelis*, польск. *Samuel*, руск. Саму́л, Само́йло, укр. Саму́ло, Саму́сь.

[Ст.-яўр. імя *Sēmū'el<semtū'el* – Шэм ёсьць Бог]

Імяніны: 16 II, 20 VIII.

**САНІРЫ́Л (Saníryl)** -а, м. Саніры́лавіч, Санірылаўна. Ст. рэдк. Руск. Сонири́л, укр. Сонири́л.

**СÁРА (Sara)** -ы, ж.

Вытворныя: Ápa, Cárushka. Англ. *Sarah*, *Sara*, балг. *Cappa*, *Cara*, венг., славац., чеш. *Sára*, ісп., іт., літ., ням., польск., славен. *Sara*, руск. Cárra, укр. Cára, франц. *Sara*, *Saar*, *Sarah*, *Saartje*. [Ст.-яўр. імя *Sára* – вядомая, знатная]

Імяніны: 31 I, 26 VII, 22 X.

**САРВІЛ (Sarvil)** -а, м. Сарвілавіч, Сарвілаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Сарвілка, Віля. Руск. Сарвіл, укр. Сарвіл.

**САСІПÁТР (Sasipatr)** -а, м. Сасіпáтравіч, Сасіпáтраўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Сасіпáтка, Сасіпáша, Пáша, Сасіпáтрушка, Пáтра, Пáта. Руск. Сосипáтр, укр. Сосипáтр. [Грэч. *sōzō* – ратаваць і *patēr* – бацька]

Імяніны: 4 I, 28 IV, 10 XI.

**САСІПÁТРА (Sasipatra)** -ы, ж. I. ж. ад I. Сасіпáтр. Ст. рэдк.

Вытворныя: Сасіпáша, Сасіпáтка, Пáша, Пáтра, Пáта. Руск. Сосипáтра, укр. Сосипáтра. Імяніны: 9 XI.

**САСОНІЙ (Sasoni)** -я, м. Сасонье́віч, Сасонье́уна. Ст. рэдк.

Вядома з XVI ст. як Сасин (1567). Вытворныя: Сацісь, Сацько, Cáca, Cánia.

Руск. Сасоній, укр. Сасоній. [Грэч. *Saxonikos* – саксонскі ці ст.-герм. *Sahs-hari*: *sahso* – саксонец і *hari* – войска]

**САСФÉН (Sasfen)** -а, м. Сасфéнавіч, Сасфéнаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фéна, Сафéн. Руск. Сосфéн, укр. Сосфéн. [Грэч. *sōzō* – ратаваць і *sthenos* – сила, войска]

Імяніны: 4 I, 30 III, 16 IX, 8 XII.

**САТАРНÍЛ (Satarnil)** -а, м. Сатарнілавіч, Сатарнілаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Сатáр, Сарнін. Руск. Сатарніл, укр. Сатарніл. [Лац. *Saturnalia* – Сатурнáлія, святкаванне ў гонар Сатурна]

Імяніны: 7 VI.

**САТАРНÍН (Satarnin)** -а, м. Сатарнінавіч, Сатарнінаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Cáta, Сарын, Тарын. Руск. Сатарнін, укр. Сатарнін.

[Лац. *Saturninus* – Сатурн]

**САТАРЫ́Н (Sataryn)** -а, м. Сатары́навіч, Сатарынаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Cáta, Tápa.

Руск. Саторнін, укр. Саторнін. [Лац. *sator*, *satoris* – сейбіт, перан. ініцыятар, заснавальнік]

**САТОРНІЙ (Satorni)** -я, м. Саторніевіч, Саторніеўна. Ст. рэдк. Руск. Саторній, укр. Саторній. [Лац. *Saturnius* – Сатурнаў (сын)]

**СÁТУР (Satur)** -а, м. Сáтуравіч, Сáтураўна. Ст. рэдк. Руск. Сáтур, укр. Сáтур. [Лац. *satur* – сыты, багаты]

**САТУРНÍЛ (Saturnil)** -а, м. Сатурнілавіч, Сатурнілаўна. Ст. рэдк.

Гл. Сатарніл. Вытворныя: Сатúр, Нíл, Сарніл, Түрніл.

Руск. Сатурніл, укр. Сатурніл.

**САТУРНÍН (Saturnin)** -а, м. Сатурнінавіч, Сатурнінаўна. Гл. Сатарнін.

Вытворныя: Сатúр, Cáta, Сарнін, Түрнін.

Англ. *Saturn*, венг. *Szaturnin*, ісп., іт. *Saturnino*, літ. *Saturninas*, ням. *Saturninus*, польск., славен. *Saturnin*, руск. Сатурнін, Сáтур, укр. Сáтур, франц. *Seturnin*, *Sernin*, чеш. *Saturninus*.

[Лац. *Saturnus* – Сатурн] Імяніны: 3, 7 VI.

**СÁУЛА (Saula)** -ы, ж. Ст. рэдк. Руск. Cáвла, укр. Cáвла.

**САФÓН (Safon)** -а, м. Сафóнавіч, Сафóнаўна.

Вядома з XVI ст. як Софон (1593), Сахон (1614), Сахом (1746).

Вытворныя: Сафóнка, Сафóнчык, Сапóн, Сапóнчык, Сахóн, Саханóк, Сахóнчык, Саханчúк, Сахвóн, Сахóнъ, Сахónька, Саханькó, Сахнó, Сахньюк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сафóнаў, Сафóненка, Сафóнкін, Сафóнчык, Сапóн, Сапóнчык, Сахóнай, Саханéвіч, Саханóк, Сахóнчык, Саханчúк, Сахвóн, Сахóнъ, Сахónька, Саханькó, Сахнó, Сахнёнка, Сахньюк, Сахнóўскі.

Руск. Софóний, укр. Софóн. [Ст.-яўр. імя *Sēfanjā<səfanyā* – Яхве (Бог) захаваў] Імяніны: 12 XII.

**САФРОН (Safron)** -а, м. Сафро-навіч, Сафронаўна.

Вядома з XVI ст. як Софон (1730), Сопрон (1578), Сапрон (1646), Супрон (1589), Супрун (1599).

Вытворныя: Суфрón, Сапрón, Сапранóк, Сапранёк, Сапранóк, Сапрыка, Супрón, Супрун, Супрунчык, Супрын, Супрыян, Супрык, Супрúсь, Сафрона.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сафронаў, Сафрановіч, Сафроненка, Сафранянкó, Суфрónович, Сапронаў, Сапрёненка, Сапранóк, Сапранькó, Сапрыка, Сапрыкá, Сапрыкін, Супранóвіч, Супрун, Супрунóвіч, Супрунчык, Супрынóвіч, Супрыяно-віч, Суپрыкаў, Сафранóўскі, Супранóўскі.

Англ. *Sophron*, балг. Софрон, Софроний, венг. *Szofron*, ісп., іт. *Sofronio*, літ. *Sofronijus*, ням. *Sofronius*, польск. *Sofroniusz*, руск. Софрон, Софроний, славен. Софронij, укр. Софрон, Сопрон. [Грэч. *sōphrōneō* – разумны]

Імяніны: 11, 30 III, 11, 28 V, 28 VIII, 9 XII.

**СВАБÓДА (Svaboda)** -ы, ж. Рэдк. Вытворныя: Свабódка, Ода.

Руск. Свобóдда, укр. Свобóдда. [Пераклад грэч. імя *Eleutheria* – свабода]

**СВЕТАЗÁР (Svetazar)** -а, м. Светазáравіч, Светазáраўна.

Вытворныя: Светазáрка, Свéta, Зáрык.

Балг. Светозар, Светлозар, Светльо, Зарко, руск. Светозáр, укр. Світозáр. [Ад асноў са значэннем свет і зара, азараць]

**СВЕТАЗÁРА (Svetazara)** -ы, ж. I. ж. ад I. Светазáр.

Вытворяя: Свёта, Зáра, Вéта.  
Балг. *Светозара*, *Светлозара*, *Светла*, *Зарка*, *Зара*, руск. *Светозáра*, укр. *Світозара*.

**СВЯТАПÓЛК** (*Sviatapolik*) -а, м.  
Святапóлкавіч, Святапóлкаўна.  
Вытворныя: Святáш, Палюк.  
Польск. *Świętopelk*, руск. Свято-  
пóлк, славац. *Svatopluk*, укр.  
Святопóлк, чэш. *Svatopluk*.  
[Ад асноў са значэннем святы  
і полк]  
Імяніны: 1 VI.

**СВЯТАСЛАВА** (*Sviataslava*) -ы, ж.  
I. ж. ад і. Святаслáў.  
Вядома з XVI ст. як Святослава  
(1695), Светохна (1528).  
Вытворныя: Слáва, Славўня,  
Славўся.  
Балг. Святослава, Святосла-  
ва, Светла, Славка, польск.  
*Świętosława*, руск. Святосла́ва,  
славац. *Svátoslava*, укр. Святослá-  
ва, чэш. *Svatoslava*.  
Ім'яніны: З. В.

**СВЯТАСЛАЎ** (*Sviataslau*) -ва, м.  
Святаславівіч, Святаславаўна.  
Вытворныя: Святаславаўка, Слáва,  
Слáвік, Славу́нік, Славусік.  
Балг. Светослав, Святослав,  
Светльо, Слав, Слави, Славчо,  
Славко, польск. Świętosław, руск.  
Святосла́в, славац. Svatoslav,  
укр. Святосла́в, чэш. Svatoslav.  
[Ад асноў ў значэнні святы  
[слава]]  
Імяніны: 31 VIII.

**СВЯТЛАН** (*Sviatlán*) -а, м. Святла́нівич, Святла́на. Вytворныя: Лáнік, Святла́нчык. Балг. *Светлин*, *Светлан*, *Светльо*, руск. *Светлán*, укр. *Світлán*. [Ад асноў са значэннем свет, светлы]

**СВЯТЛАНА** (*Sviatlana*) -ы, ж. I. ж.  
ад і. Святлáн.  
Вядома з XVI ст. як Светоха (1540),  
Светохна (1540).  
Вытворныя: Свёта, Святлánка,  
Лáна.

Балг. Светлана, Светла, Светланка, руск. Светлана, укр. Світлана.  
Ім'яніни: 13 II, 20 III.

**СЕБАСЦЬЯН** (Sebastyan) -а, м.  
Себасційнавіч, Себасціянауна.  
Вядома з XVI ст. як Себастіян  
(1618), Себастыян (1556), Себе-  
стіян (1528), Себестыян (1528),  
Себестьян (1556), Сабестіян  
(1541), Сабестьян (1540), Собес-  
тиян (1540), Собестыян (1555),  
Собестьян (1555), Собоствіян  
(1555), Собестыян (1567), Собости-  
ян (1567), Собоствіян (1567), Со-  
босьян (1567), Собыстыян (1555),  
Собех (1567), Собко (1567).  
Вытворныя: Сабусь, Собік, Саба-  
сцей, Шабоста.

Англ., ісп., ням., польск. *Sebastian*, балг. *Севастиан*, *Севастиян*, венг. *Sebestyén*, *Sebő*, іт. *Sebastiano*, *Bastiano*, літ. *Sebastijonas*, руск. *Себастьян*, славац. *Sebastián*, *Sebastián*, славен. *Sebastijan*, *Boštjan*, укр. *Себастіан*, франц. *Sébastien*, чеш. *Sebastián*, *Sebestián*, *Šebastián*. [Греч. *sebastianos* – величі шаноу-  
ни, паважаны]   
[Імяніны: 4 II.]

**СЕВАСЦЬЯН** (Sevastsyan) -а, м.  
Севасцьянавіч, Севасцьянауна.  
Вядома з XVI ст. як Севастиян  
(1682), Савостиян (1528), Савос-  
тиан (1726), Савостей (1614), Са-  
воста (1578), Савостьян (1597),  
Совостиан (1615)

Витворна: Сéва, Савасцáй, Савасцáйчык, Севасцíяна, Севасцíянчук, Севасцáй, Севасцáйчык, Севасцéй, Севáста, Сéука, Савасцéй, Савасцáй, Савасцáй, Савасцíок, Савáста, Савóс-тау, Савóсчik, Савóсь, Савóська, Савóсик.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Севасц'ян, Севасц'янаў, Севасц'янычык, Севасц'яну́к, Севасц'янян, Севасц'янычык, Севасц'яней, Севасц'яне́нка, Се́ёч, Савасц'яне, Савасц'яеў, Саво́сцеенка, Савас-

цієнак, Савасцъянау, Савасцян, Савасцюк, Савастаў, Савостаў, Савосцін, Савасцёнка, Савосцік, Савосцікаў, Савось, Савоська, Савосік, Савасцікі.

Руск. Севастіянъ, Севастіанъ,  
укр. Севастіянъ, Севастіанъ.  
[Греч. *sebastianos* – велимі шаноу-  
ни, паважаны]  
Імяніны: 26 II, 20 III, 18 XII.

**СЕВАСЦЬЯНА** (*Sevastsyana*) -ы,  
ж. I. ж. ад і. Севасцьян.  
Вытворныя: Севасцьянка, Яна.  
Англ. *Sebastiane, Sebastian*, балг.  
Севастияна, Севастиана, Се-  
вастица, венг. *Sebestyénke*, іт.,  
ням., польск. *Sebastiana*, літ. *Se-  
bastijona*, руск. Севастьяна, укр.  
Севастіана.  
Імяніны: 20 I, 21 IV, 16 IX.

**СЕВЯРЫН**(*Seviaryn*)-а, м. Севярынавіч, Севярынаўна.  
Вядома з XVI ст. як Северин (1589), Северын (1612).  
Вытворныя: Севярэц, Се́ва.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Севярын, Севярцоў, Севярынец.  
Англ., славац., славен., чэш. *Severin*,  
балг. *Северин*, венг. *Szörény*,  
*Szeverin*, ісп., іт. *Severino*, літ. *Severinas*,  
польск. *Seweryn*, руск. Северин,  
укр. Северин, франц. *Séverin*, *Seurin*.  
[Лац. *severus* – строгі]  
Імяніны: 8 I, 1 II, 8 VI, 23 X, 1, 8,  
19 XI.

**СЕВЯРЫНА** (*Seviaryna*) -ы, ж. I. ж. ад і. Севярын.  
Вытворныя: Рына, Вярыша.  
Ісп., іт., славац., славен. *Severina*,  
балг. *Северина*, *Северинка*, венг.  
*Szörénke*, ням. *Severina*, *Severine*,  
польск. *Seweryna*, руск. *Северина*,  
укр. *Северіна*.  
Імяніны: 19 XI, 1 XII.

**СЕВЯР'ЯН** (*Seviaryan*) -а, м. Севяр'янавіч, Севяр'янауна.  
Вытворныя: Севяр'янчык, Сéва, Ян.

Рус. Севериán, Северъян, укр. Север'ян, Северіа́н.  
[Лац. *severus* – строгі]  
Ім'яни: 9 III, 18 IV, 4 VI, 22 VIII,  
9 IX.

**СЕЛІВАН** (*Selivan*) -а, м. Селівáнавіч, Селівáнаўна.  
Вытворныя: Селівáнка, Вáня, Селівáш.

Утвораны прозвішчы ад гэта-  
га імя: Селівáнаў, Селівáненка,  
Селівáшка.

Балг. Силван, руск. Силвáн, Сильвáн, Силюáн, укр. Силвáн, Сильвáн, Силюáн.  
[Пац. *Silvanus* – бог лясоў, палёў  
<silva – лес>]  
[Ім'яні: 4, 25, 29 | 4 V, 10 VI, 10]

ІМЯНІВ. 4, 25, 29 I, 4 V, 10 VI, 10,  
30 VII, 28 VIII, 14 X.

**СЕЛІВЁРСТ (Seliviorst)** -а, м. Селівёрстовіч, Селівёрстаўна.  
Вытворныці: Céla, Césa.

выборныя: Селя, Сева.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Селівёрстай, Сепівёрсцін.  
Балг. Силверст, руск. Селивёрст,  
укр. Силивёрст.  
[Лац. *silvester* – лясны]  
Імяніны: 2 I. 25 IV. 28 IX.

**СЕЛІВОН** (*Selivon*) -а, м. Селівонів, Селівонауна. Вядома з XVI ст. як Селивон (1555), Силивон (1746), Шилевон (1591), Силюян (1556), Силоян (1589). Вytворныя: Сільван, Селівáн, Селівóнчык, Селівáшка, Селявáн, Селявóнік, Селявóнчык, Салівóнчык, Сяліúка, Сілівáнка, Сілівáнюк, Сілівóнец.

Утвораны прозвіщчы ад гэта-  
га імя: Сільваноўіч, Селівáнаў,  
Селівáненка, Селівóн, Селівóнчык,  
Селівáшка, Селявáнаў, Селявóнік,  
Селявóнчык, Салівóнчык, Сілі-  
ванькóу, Сіліваноў, Сілівóнец, Сі-  
лівóнчык Сільванéнка

Руск. Селивон, укр. Саливон.  
[Лат. *silva* – лес]  
Ім'яніни: 4, 25, 29 I, 4 V, 10 VI, 10,  
30 VII, 28 VIII, 14 X

**СЕЛІФАН** (Selifan) -а, м. Селіфá-  
навіч. Селіфáнаўна

Вытворныя: Селіфанка, Фáня, Селіфонка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Селіфонтай, Селіфонын, Селіфанюк.  
Руск. Селифáн, укр. Селіфáн.  
[ЛАц. *sl̄va* – лес]  
Імяніны: 4, 25, 29 I, 4 V, 10 VI, 10, 30 VII, 28 VIII, 14 X.

**СЕМІДАЛІН (Semidalin)** -а, м. Семідáлінавіч, Семідалінаўна.  
Вытворныя: Дáля, Сéма.  
Руск. Семідáлин, укр. Семідáлін.

**СÉНИС (Senis)** -а, м. Сéнісавіч, Сéнісаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сéня.  
Руск. Сéннис, укр. Сéнніс.  
[ЛАц. *senex* – стары]

**СЕРАПІЁН (Serapiyon)** -а, м. Сера-  
піенавіч, Серапіёнаўна.  
Вытворныя: Сéпа, Сéрпа, Серапіё-  
нік.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Серапіна, Серапіёнаў.  
Руск. Серапіон, укр. Серапіон.  
[Грэч. *Serapioñ* – храм Серапіса <*Serapis* – імя егіпецкага бoga жыцця, смерці і лячэння>]  
Імяніны: 31 I, 10, 16 III, 7 IV, 14, 15, 24 V, 27 VI, 12, 13 VII, 18 VIII, 7, 13 IX.

**СЕРАФÍМ (Serafim)** -а, м. Серафí-  
мавіч, Серафімаўна.  
Вядома з XVI ст. як Серафим (1597), Серафин (1528), Сарафин (1528), Сарафен (1541).  
Вытворныя: Сарэм, Серафімка, Сíма, Сíмка, Сімúля, Сімúшка, Фíма.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Серафімовіч, Серафімка, Серафімук.  
Балг. Серафим, венг. *Szeráf*, ісп., польск., славац., славен., чеш. *Serafin*, іт. *Serafino*, літ. *Serapinas*, *Serafinas*, ням. *Seraphin*, *Seraphinus*, *Seraphim*, руск. Серафíм, укр. Серафíм, франц. *Séraphin*.

[Ст.-яўр. *s'érāfim* – вогненны, палымяны]  
Імяніны: 2 I, 19 VII.

**СЕРАФÍМА (Serafima)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Серафім.  
Вытворныя: Серафіна, Сíма, Рафіма, Сíмка, Серафімка.  
Англ. *Seraphina*, *Serafina*, *Serafíne*, *Seraphine*, балг. Серафіма, венг. *Szerafina*, ісп., іт., польск., славац., чеш. *Serafina*, літ. *Serapina*, *Serafina*, ням. *Seraphine*, руск. Серафіма, укр. Серафіма, франц. *Séraphine*.  
Імяніны: 29 VII.

**СЕРВІЛІЯН (Serviliyan)** -а, м.  
Сервіліяновіч, Сервіліянаўна. Ст.  
рэдк.  
Вытворныя: Сервіла, Віля, Ян.  
Руск. Сервілиа́н, укр. Сервіліа́н.

**СÉРГІЙ (Serhi)** -я, м. Сéргіевіч,  
Сéргіеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Сяргей.  
Балг. Сéрги(и), руск. Сéргий, укр. Сéргій.

**СÍВЕЛ (Sivel)** -а, м. Сíвелавіч,  
Сíвелаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сíвена, Вéля.  
Балг. Сíвил, руск. Сíвел, укр. Сíвел.  
[Балг. *cibil* – шéры, непрыглядны]

**СІГІЗМУНД (Sihizmund)** -а, м. Сігіз-  
мундавіч, Сігізмундаўна.  
Вядома з XVI ст. як Зыгмунт (1679), Зыгмонт (1632), Жыгі-  
монт (1567), Жыгімонт (1528).  
Вытворныя: Зыгмусь, Зыгмант, Сíга.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Зыгмантовіч, Зігмантовіч.  
Англ. *Sigmund*, венг. *Zsigmond*, ісп., іт. *Sigismondo*, літ. *Žygimantas*, *Zigmantas*, *Zigmas*, ням. *Sigmund*, *Siegmond*, *Sigismund*, *Sigismund*, польск. *Zygmunt*, руск. Сигізмунд, Зýгмунд, славац. *Zigmund*, *Zigmund*, славен. *Sigismund*, *Sigmund*, *Zigmund*, укр. Зýгмунд, Сигізмунд, франц. *Sigismond*, чеш. *Zikmund*.

[Ст.-герм. *sigu* – перамога і *tund* –  
ахова]  
Імяніны: 15 V.

**СІГІЦ (Sihits)** -а, м. Сігіцавіч, Сігі-  
цаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сíг, Сігáй, Сігéль.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сíгаў, Сігóў, Сігінёвіч, Сігáеў, Сігель.  
Руск. Сігіц, укр. Сігіц.

**СІГНЕЙ (Sihnei)** -я, м. Сігнёевіч,  
Сігнёеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Еўсцігней.  
Вытворныя: Сíга, Сігúнь, Сігúня.  
Руск. Сігнéй, укр. Сігнéй.  
[Грэч. *signum* – знак]  
Імяніны: 5 VIII.

**СІДАР (Sidar)** -а, м. Сідаравіч,  
Сідароўна.  
Вядома з XVI ст. як Сидор (1528),  
Сидко (1539).  
Вытворныя: Сідаро́к, Сідорка,  
Сідарэ́ц, Сідорчык, Сідорык,  
Сідару́к, Сідарчук, Сідар.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Сідар, Сідараў, Сідорын,  
Сідаро́віч, Сідарэ́віч, Сідарэнка,  
Сідарэнкаў, Сідарэня, Сідаро́к,  
Сідорка, Сідорчанка, Сідарцо́ў,  
Сідорчык, Сідорык, Сідару́к,  
Сідарчук.  
Англ. *Isidore*, балг. *Исидор*, Сідер,  
Шідер, Сідо, венг. *Izidor*, *Izor*, ісп.  
*Isidoro*, *Isidro*, іт. *Isidoro*, літ. *Izidorius*, *Dzidorius*, ням. *Isidor*, *Isidorus*, *Dzidas*, ням. *Isidor*,  
Сідар, славац., славен. *Izidor*, укр. Сідір, франц. *Isidore*, чеш. *Isidor*, *Izidor*.  
[Грэч. *Isis* – Ісіда (егіпецкая багіня)  
і *dōron* – дар]  
Імяніны: 8 I, 4 II, 7, 14 V, 6 VII.

**СІДОНІЯ (Sidonija)** -і, ж.  
Вытворныя: Сідона, До́ня.  
Англ. *Sidney*, *Sidonie*, балг. Сідо-  
ния, венг. *Szidónia*, іт. *Sidonia*, ням.  
*Sidonia*, польск. *Sydona*, руск.  
Сідонія, славац. *Zdenka*, *Sidónia*,  
славен. *Sidonija*, укр. Сідонія,  
чеш. *Zdeňka*, *Zdena*.  
[Грэч. *kydōnia* – груша]

**СІЁНІЙ (Siyoní)** -я, м. Сіёніевіч, Сіё-  
ніеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сыант.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Сіёntавіч, Сыантай.  
Руск. Сибний, укр. Сіоній.  
[Грэч. *Siōn* – назва гары, на схілах  
якой пабудаваны Іерусалім]

**СІКСТ (Sikst)** -а, м. Сікставіч,  
Сікстаўна.  
Англ., славац. *Sixtus*, венг. *Szix-  
tusz*, *Süke*, ісп. *Sixto*, іт. *Sisto*, *Ses-  
to*, літ. *Sikstas*, ням. *Sixtus*, *Sixt*,  
польск. *Sykstus*, руск. Сікст, спа-  
вен. *Sikst*, укр. Сікст, франц. *Six-  
te*, чеш. *Sixt*, *Sixtus*.  
[ЛАц. *sixtus* – шосты]  
Імяніны: 10 VIII.

**СІЛА (Sila)** -ы, м. Сілавіч, Сілаўна.  
Вядома з XVI ст. як Сила (1567).  
Вытворныя: Сілік, Сількó, Сілкó,  
Сілái, Сілкó.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Сілін, Сіліч, Сіліх, Сількó,  
Сільчанка, Сільчонак, Сілкó, Сілкó,  
Сілкáу, Сілкін, Сілкóвіч, Сілáеў,  
Сілкó, Сілкóбóу, Сілéцкі, Сіліцкі.  
Балг. Сілен, Сілян, руск. Сіла,  
укр. Сіла.  
[ЛАц. *Sila* – Сіла (вобласць у Паўд-  
нёвай Italii) ці грэч. *sylē* – права  
заўладання]  
Імяніны: 4 I, 26 III, 30 VII.

**СІЛАН (Silan)** -а, м. Сіланавіч, Сі-  
лаўна.  
Вытворныя: Сіла, Сіля, Сілáня.  
Балг. Сілан, руск. Сілан, укр.  
Сілán.  
[Грэч. *Silanos*, *Syllanios* – сіланій-  
ски – элітэт Зеўса]  
Імяніны: 10 VI, 10 VII, 5 IX, 14 X.

**СІЛАНЦІЙ (Silantsi)** -я, м. Сіланьце-  
віч, Сіланьцеўна.  
Гл. Сілán.  
Вытворныя: Сілán.  
Руск. Сілантий, укр. Сілантій.

**СІЛУЯН (Siluyan)** -а, м. Сілуяновіч,  
Сілуянаўна.

Гл. Сільвán.  
Вядома з XVI ст. як Силуян (1556),  
Сілоян (1589).  
Вытворныя: Сіláш, Сíла, Ян,  
Сілуяնка.  
Руск. Силуáн, укр. Силуáн.  
Імянини: 4, 25, 29 I, 4 V, 10 VI, 10,  
30 VII, 28 VIII, 14 X.

### СІЛЬВÁН(Silvan)-а, м. Сільвáнавіч, Сільвáнаўна.

Вядома з XVI ст. як Сільван (1528).  
Вытворныя: Сільва, Сільвáнка,  
Вáня, Сілуя́н, Селівáн, Селівон,  
Сільвáн.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сільвано́віч, Сільвано́к,  
Селівáнай.

Англ. *Silvan(us)*, *Sylvan(us)*, *Silas*,  
балг. Сільван, Сільвáн, венг. *Szilas*,  
*Szilánusz*, ісп., іт. *Silvano*, літ. *Silas*,  
ням. *Silvan(us)*, польск. *Sylwan*,  
руск. Сильвáн, славац. *Silván*,  
славен. *Silvan*, укр. Сильвáн,  
франц. *Silvain*, *Sylvain*.

[Лац. *Silvanus* – лясны бог <sil-  
va – лес]

Імянини: 4, 25, 29 I, 4 V, 10 VI, 10,  
30 VII, 28 VIII, 14 X.

### СІЛЬВÁНА (Silvana) -ы, ж. I. ж. ад i. Сільвáн.

Вытворныя: Сільвáнка, Сільва,  
Вáна.

Англ. *Silvana*, *Sylvana*, балг. Сіль-  
вана, венг. *Szilvána*, іт. *Silvana*,  
руск. Сильвáна, укр. Сильвáна.

### СІЛЬВÉРЫЙ (Silvery) -я, м. Сіль- вér'евіч, Сільвér'еўна.

Вытворныя: Сільва, Сільвér.

Венг. *Szilvér*, ісп., іт. *Silverio*, літ. *Sil-  
verijus*, ням., чэш. *Silverius*, польск.  
*Sylwariusz*, руск. Сильвéрый, слава-  
вен. *Silverij*, укр. Сильвéрий, франц.  
*Silvère*.

Імянини: 20 VI.

### СІЛЬВÉСТР (Silvestr) -а, м. Сіль- вéстравіч, Сільвéстраўна.

Вядома з XVI ст. як Селівестр  
(1567), Сильвестр (1612).

Вытворныя: Селівérст, Сельвáсюк,  
Сільвéйстра, Сальвúк, Сíва, Сíля.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сільвéстраў, Селівérстай,  
Сельвáсюк.

Англ. *Silvester*, *Sylvester*, балг. *Cil-  
vestr*, венг. *Szilveszter*, ісп. *Silve-  
stre*, іт. *Silvestro*, літ. *Silvestras*, *Sil-  
va*, ням., славац. *Silvester*, польск.  
*Sylwester*, руск. Сильвéстр, славен.  
*Silvester*, *Silvo*, *Silviu*, укр. Сільвéстр,  
*Silvestre*, чэш. *Silvestr*, *Sylvestr*.  
[Лац. *silvester* – лясны]  
Імянини: 2 I, 25 IV, 28 IX.

### СІЛЬВІЙ (Silvi) -я, м. Сільвіевіч, Сільвіеўна.

Вытворныя: Сіля, Іля, Сільвúня.  
Венг. *Szilviusz*, ісп., іт. *Silvio*, ням.,  
славац., франц., чэш. *Silvius*,  
польск. *Sylwiusz*, руск. Сільвій,  
укр. Сільвій, славен. *Silvij*.  
[Лац. *silva* – лес]  
Імянини: 8 VIII.

### СІЛЬВІРА (Silvira) -ы, ж.

Вытворныя: Сільва, Іра.  
Руск. Сільвіра, укр. Сільвіра.

### СІЛЬВІЯ (Silviya) -и, ж. I. ж. ад i. Сільвій.

Вытворныя: Сільва, Сіля, Лія, Іля,  
Ліка.

Англ. *Silvia*, *Silva*, *Sylva*, балг.  
Сільвия, Сільва, *Cusa*, венг. *Szil-  
via*, ісп., іт., ням., славац. *Silvia*,  
літ. *Silvija*, *Silva*, польск. *Sylwia*,  
руск. Сільвия, славен. *Silvija*, укр.  
Сільвія, франц. *Sylvie*, чэш. *Silvie*,  
*Sylvie*, *Sylva*.

Імянини: 29 IX, 3 XI.

### СІЛЬВІЯНА (Silviyana) -ы, ж.

Гл. Сільвáна.  
Вытворныя: Сільва, Сільвáнка,  
Яна.  
Балг. Сільвана, руск. Сільвиáна,  
укр. Сільвіáна.

### CIM (Sim) -а, м. Сімавіч, Сімаўна.

Рэдк.  
Вытворныя: Сімáня, Сімák, Сімá-  
ка, Сімáга, Сімáшка, Сімkó, Сіmýk,  
Сіmýp.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сімák, Сімáка, Сімакó,

Сімакóвіч, Сімáга, Сімáгін, Сімáш-  
ка, Сімашкéвіч, Сімkó, Сімchanка,  
Сімchankó, Сімchónak, Сіmýk, Сіmu-  
kó, Сіmýraў.

Руск. Сім, укр. Сім.  
[Ст.-яўр. імя *Šem<šēt* – знатнае  
імя, слава]

### СІМАН (Siman) -а, м. Сіманавіч, Сіманаўна.

Вядома з XVI ст. як Сімон (1528),  
Сіман (1541), Шимон (1540), Шы-  
мон (1591), Шиман (1528), Шы-  
ман (1599), Шимко (1528), Шимук  
(1592), Шиманец (1540).

Вытворныя: Сіма, Сімáнчык, Сіма-  
нек, Сімінóк, Шыман, Шымáнчык,  
Шыманіца, Шымák, Шымkó,  
Шымчык, Шымuk, Шымчúк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сіман, Сіманаў, Сіманóвіч,  
Сіманёнка, Сіманчык, Сіманкó,  
Сімінóк, Шыман, Шымáнóвіч,  
Шымáнчык, Шымáніца, Шымакó-  
віч, Шымkó, Шымкáвіч, Шымkóвіч,  
Шымkévіch, Шымchónak, Шымчык,  
Шымuk, Шымkóvіch, Шымчúk,  
Шыманóўскі, Шымáнскі, Шымакóу-  
скі, Шымбóўскі.

Англ., венг., ісп., ням., франц. *Si-  
mon*, балг. Сімеон, Сімон, Сімчо,  
Сімо, Сіме, Мончо, Моньо, Мос-  
ко, іт. *Simone*, літ. *Simanas*, *Si-  
monas*, *Simas*, *Simé*, польск. *Szymon*,  
руск. Сімон, славац., чэш. *Simon*,  
славен. *Simon*, *Šime*, *Šimen*, укр.  
Сімон.

[Ст.-яўр. імя *Šim'bn<šāma'* – слу-  
хаць, чуць]

Імянини: 10 V, 30 VI, 12 VIII, 24,  
28 IX, 4 XI.

### CIMÁХ (Simakh) -а, м. Сімáхавіч, Сімáхаўна. Ст. рэдк.

Руск. Сімáх, укр. Сімáх.

Сімáхавіч, Сімáхаўна. Рэдк.

Імянини: 24 VIII.

### СІМПЛІЦІЙ (Simplitsy) -я, м. Сімп- ліцыевіч, Сімпліцыеўна. Рэдк.

Англ., ням., чэш. *Simplicius*, венг.  
*Szimpliciusz*, *Szimplic*, ісп., іт. *Simp-  
licio*, літ. *Simplicijus*, польск. *Symp-  
licjusz*, славац. *Simplic*, славен.  
*Simplicij*, франц. *Simplice*.

Імянини: 24 VIII.

Сімфарыáн (Simfaryan) -а, м.  
Сімфарыáнавіч, Сімфарыáнаўна.  
Вытворныя: Сіма, Ян.

Англ. *Syphorian*, венг. *Szimforián*,  
іт. *Sinforiano*, літ. *Simforijonas*,  
ням. *Syphorianus*, польск. *Sym-  
forian*, руск. Сімфориáн, укр.  
Сімфориáн, франц. *Syphorien*.  
[Грэч. *syphoreus* – памочнік,  
ад'ютант]  
Імянини: 18 XII.

### СІМЯОН (Simiaon) -а, м. Сімяо- навіч, Сімяонаўна. Рэдк.

Гл. Сімён.

Вядома з XVI ст. як Сімёон (1690),  
Саміон (1577), Сімен (1589).  
Вытворныя: Сіма, Сімка, Семіо́нка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Семіо́нка, Сімёновіч, Сімёноў-  
ка, Сімёна.

Руск. Сімёон, укр. Сімёон.  
[Ст.-яўр. *šāma'* – слухаць]  
Імянини: 4, 26 I, 3, 10, 13 II, 12 III,  
15, 17, 28 IV, 18, 24 V, 21 VII, 1,  
12 IX, 18 XII.

### СІНКЛІЦІЯ (Sinklitskiya) -и, ж.

Ст. рэдк.

Вытворныя: Сінкліта, Сінклітка.

Руск. Сінклітикія, укр. Секлéта,  
Секлétіна.

[Грэч. *synkletikos* – член Дзяржа-  
нага савета]

Імянини: 5 I, 24 X.

### СІНЯСÉЙ (Siniasei) -я, ж. Сінясée- віч, Сінясéеўна. Ст. рэдк.

Руск. Сінесéй, укр. Сінесéй.

### CÍPA (Sira) -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Сірка.

Балг. *Ciro*, руск. Сíра, укр. Сíра.

[Грэч. *Syra* – сірыйка, жыхарка Сí-  
рый]

Імянини: 24 VIII.

### CICÍNII (Sisini) -я, м. Сіcініевіч, Сіcініеўна. Ст. рэдк.

Руск. Сісіній, укр. Сисіній.

### СІФ (Sif) -а, м. Сіфавіч, Сіфаўна.

Ст. рэдк.

Руск. Сіф, укр. Сіф.



Балг. *Стратор*, руск. *Стратор*,  
укр. *Стратор*.  
[Балг. *стратор* – амарант (цветка)]

**СТРАТОН** (Straton) -а, м. Страто-  
навіч, Стратонауна. Ст. редк.  
Руск. *Стратон*, укр. *Стратон*.  
[Греч. *Stratōn*<*stratos* – войска]  
[Мяніны; 17 VIII.

**СТРАТОНІК** (*Stratonik*) -а, м. Стратонікавіч, Стратонікауна. Ст. редк. Вytворныя: Ніка, Тóня, Тónік. Руск. *Стратонік*, укр. *Стратон*. [Греч. *Stratōnikos* <*stratos* – войска і *nike* – перемога] Імяніни: 13 I., 13 IX.

**СТРАЦІЛÁТ** (*Stratsilat*) -а, м.  
Страцілáтавіч, Страцілáтаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Страцілáтка.  
Балг. *Стратил*, руск. *Стратилáт*, укр. *Стримінáм*.  
[Грэч. *stratēlatēs* – палкаводзец]

**СТЭЛА (Stela)** -ы, ж. Запаз.  
Вытворный: Стэлка.  
Англ. *Stella*, *Estella*, балг. *Стела*,  
*Стелла*, венг. *Stella*, *Esztella*, исп.  
*Estella*, іт., ням., франц. *Stella*, літ.,  
чэш. *Stela*, *Estela*, польск., спа-  
вац., славен. *Stela*, руск. *Стэлла*,  
укр. *Стелла*.  
[Лац. *stella* – зорка]  
Імяніны: 28 VIII.

**СУСÁННА (Susanna)** -ы, ж.  
 Вядома з XVI ст. як Зузанна (1556).  
 Вытворныя: Зуліся, Сусáнка,  
 Сáнна, Cáна, Cýса, Áнна.  
 Англ. Susan, Susannah, Suzanna,  
 Susanne, Susette, Suzette, балг.  
 Сузана, Сусана, Сузанка, Сусан-  
 ка, Сюзан, венг. Zsuzsanna, Zsu-  
 zsa, ісп. Susana, іт. Susanna, літ.  
 Zuzana, Züzané, Zuzé, Züzé, Züné,  
 ням. Susanne, Susanna, польск.  
 Zuzanna, руск. Сусáнна, славац.  
 Zuzana, Zuza, славен. Suzana,  
 укр. Сусáнна, франц. Suzanne,  
 чэш. Zuzana.

[Ст.-яўр. імя Šóšannā<šōšanná –  
лілія]  
Імяніны: 6 VI, 11 VIII.

**СХАЛЯСЦІКА** (*Skhaliastsika*) - і, ж. Англ. *Scholastika*, венг. *Skolasztiika*, исп. *Escolastica*, іт. *Scolastica*, літ. *Skolastika*, *Sholastika*, ням. *Scholastika*, польск. *Scholastyka*, руск. Схоластика, славац. *Školastika*, *Scholastika*, *Skolastika*, славен. *Skolastika*, укр. Схолястика, франц. *Scholastique*, *Scolastique*.

**СЦЕПАНІДА** (*Stsepanida*) -ы, ж. і. ж. ад і. Сцяпán.  
 Вядома з XVI ст. як Степанида (1577), Стеня (1540), Стеца (1640).  
 Вытворнія: Стёпа, Стэфа, Стак-  
 ванея, Сцёха, Пáня, Іда.  
 Англ. *Stephanie*, *Stephania*, *Stephanna*, *Stevena*, балг. Стефана,  
 Фани, Цона, Цонка, венг. *Istvánka*, *Stefánia*, ісп. *Estefanía*, іт. *Stefania*,  
 літ. *Stepanija*, *Stefanija*, *Stapé*, *Stefa*, ням. *Stephanie*, *Stefanie*,  
 польск. *Stefania*, руск. Степанида, Степаніда, славац. *Štefánia*, славен. *Štefa*, *Štefka*, укр. Степанія, Степаніна, франц. *Etienette*, *Stephanie*, чеш. *Štěpánka*.  
 Імяніни: 11 XI.

**СЦЯПАН** (*Stsiapan*) -а, м. Сцяпáнівич, Сцяпáнауна.  
Вядома з XVI ст. як Стефан (1528),  
Степан (1528), Сцепан (1610), Степанец (1541), Щепан (1540), Сченан (1528),  
Щефан (1567), Стенка (1690), Стенко (1540), Стец (1528),  
Стецко (1528), Стеноц (1540), Степцук (1528), Степуш (1528), Стеч (1591),  
Стэфан (1588).  
Вытворныя: Сцепанец, Сцепаніо́к,  
Сцепанчук, Сцёпа, Сцепяно́к, Сцёпка,  
Сцяпук, Сцяпута, Сцяпуря,  
Сцяпурка, Сцепаню́га, Сцёфан,  
Стэфан, Страфан, Сцец, Сцёцка,  
Сцяцко, Стэцко, Сцясько, Сцёша,  
Сцёшка, Сцяцко, Сцёшик, Щёфан,  
Стахвáн, Стапусь, Стэлька.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Сцяпán, Сцяпáнаў, Сцепанóвіч,  
Сцепанéнка, Сцепаніо́к.

Сцепанчукъ, Сцѣпін, Сцепянкóу,  
Сцяпкóу, Сцѣпкін, Сцѣпчанка,  
Сцяпük, Сцеپуцéнка, Сцяпúра,  
Сципúрка, Сцеپаніога, Сцеփанен-  
ка, Сцец, Сципóу, Сцизéвіч, Сце-  
ка, Сципкó, Сциськó, Сцёша, Сцé-  
шиц, Сцёшкa, Сцишкó, Сцишкóвіч,  
Сцёшык, Шцефаненка.

Англ. *Stephen*, *Steven*, балт. *Стефан*, *Стефко*, *Стефчо*, *Тенко*, *Тенчо*, *Теньо*, *Цонко*, *Цоно*, *Цонъо*, *Цончо*, *Цочо*, *Цеко*, *Цено*, *Ценьо*, *Цецо*, венг. *István*, *Csépán*, ісп. *Esteban*, іт. *Stefano*, літ. *Steponas*, *Staponas*, *Stepas*, *Stapas*, ням. *Stephan*, *Stefan*, польск. *Stefan*, *Szczpan*, руск. *Степан*, *Стефан*, славац. *Štefan*, славен. *Štefan*, *Štefek*, укр. *Степан*, *Стефан*, франц. *Étienne*, *Stéphane*, чеш. *Štěpan*.  
[Греч. *stephanos* – вянок]  
Ім'яни́ни: 4 I, 13, 27 II, 24, 28 III, 26, 27 IV, 7, 17, 24 V, 12 VI, 13, 14, 19 VII, 2 VIII, 24 IX, 4, 9, 28, 30 X, 11, 28 XI, 2, 9, 10, 15, 17, 27 XII.

**СЫСÓЙ** (*Sysoi*) -я, м. Сысóевіч,  
Сысóеўна.  
Вядома з XVI ст. як Сисой (1579),  
Сысой (1540), Сусой (1558).  
Вытворныя: *Cíca*, *Císcó*, *Сыс*,  
*Сыса*, *Зызóй*, *Сысóйка*, *Сысóйчык*.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: *Cíciń*, *Císcó*, *Сісъкéвіч*, *Сыс*,  
*Сыса*, *Зызóй*, *Сысóйка*, *Сысóйчык*,  
*Сысаў*, *Сысóеў*, *Зызбéў*, *Císcíцкі*.  
Руск. *Сисо́й*, укр. *Сисо́й*.  
[Ст.-яўр. *šiši* – шосты ці *šešay* –  
белы мармур]  
Імяніны: 6 VII, 28 VIII, 22, 26 IX.

**СЮЗАННА (Suzanna)** -ы, ж.  
Гл. Сусанна.  
Франц. *Suzanne*.  
[Ст-яўр. *sōšannā* – вадзянная бе-  
лая лілія]  
[мячіны: 6 VI–11 VIII]

**СЯВÁСТ** (*Sivast*)-а, м. Сявáстович,  
Сявáстаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Севасцьян.  
Руск. *Севаст*, укр. *Севаст*.

**СЯВІР** (Slavir) -а, м. Сявіравіч,  
Сявіраўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Bípa.  
Англ., ням., чэш. Severus, балг. Север, венг. Szévér, исл. Sefero, літ. Severas, польск. Sewer, руск. Севир, Север, славац., славен. Sever, укр. Севір, Север, франц. Sévère.  
[Лац. *severus* – строгі, суп’ёзны]  
Ім'яніни: 14 II.

**СЯКУНД**(*Sekund*)-а, м. Сякундавіч,  
Сякундаўна. Ст. рэдк.  
Іт. *Secondo*, руск. Секунд, укр.  
Секунд, франц. *Second, Segond*.  
[Лац. *secundus* – друг]  
Імяніны: 2 II.

**СЯЛÉЎК**(*Sialeuk*)-а, м. Сялéўкавіч,  
Сялéўкаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Селéвк, укр. Селéвк.  
Імяніны: 16 лі.

**СЯЛÉЎКІЙ** (*Sialeuki*) -я, м. Сялéў-  
кіевіч, Сялéўкіеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Сялéўк.  
Руск. Селéвкий, укр. Селéвкій.

**СЯЛÉЎКІЯ** (*Sialeukiya*) -і, ж. І. ж.  
ад і. Сялéўкій. Ст. рэдк.  
Руск. Селéвкія, укр. Селéвкія.

**СЯЛІНА** (*Sialina*) -ы, ж. I. ж ад i.  
Сяліній.  
Вытворныя: Сялінка, Ліна, Іна.  
Руск. Седіна, укр. Селіна.

**СЯЛІНІЙ** (*Sialini*) -я, м. Сялінієвіч, Сялінієуна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Сёлін, Сялёнчык, Сел, Сялюк, Сялюн, Сялюта, Сялькё, Сялюга.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Селініевіч, Сялёнчык, Сялеўіч, Сёліч, Сялея, Сялюк, Сялюн, Сялібіцн, Сяльчонак, Сялібін.  
Руск. Селіний, укр. Селіній.  
[Грэч. *selēnaios* – месячны]

**СЯМЁН (Siamion)** -а, м. Сямёнович, Сямёнауна. Вядома з XV ст. як Семен (1528), Сёмка (1746), Семашко (1528), Сень (1552), Сенко (1557), Сенько (1465), Сенка (1580), Шенко (1599).



славац. *Taciana*, укр. *Тетяна*, чеш. *Tat'ána*, франц. *Tatiennne*.  
[Греч. *Tatiana*]  
Імяніны: 12 I.

**ТВАРЫМІР (Tvarymir)** -а, м. Тварыміравіч, Тварыміраўна. Слав. рэдк. Вытворныя: Тварымірка, Тварымірчык, *Mir*.  
Руск. *Творимир*, укр. *Творимир*.  
[Ад асноу са значэннем тварыць, ствараць і *mīr*]

**ТОВІЙ (Tovi)** -я, м. Товіевіч, Товіеўна.  
Вытворныя: Това, Тавія.  
Англ. *Tobias*, *Toby*, *Tobian*, венг. *To'bás*, ісп. *Tobías*, іт. *Tobia*, літ. *Tobijas*, ням. *Tobias*, польск. *Tobiasz*, руск. Тóвій, славац., чеш. *Tobiáš*, славен. *Tobija*, укр. Тóвій, франц. *Tobie*.  
[Ст.-яўр. імя *Tubjāh*<*tōbhīyāh* – маё шчасце – Бог]

**ТОМ (Tom)** -а, м. Томавіч, Томаўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Тома.  
Балг. *Тома*, *Томи*, *Томин*, руск. *Том*, укр. *Том*.

**ТОРЫЙ (Tory)** -я, м. Торыевіч, Торыеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Тóрий, укр. Тóрий.

**ТРАÁДА (Traada)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Траадзій. Ст. рэдк.  
Руск. Троáда, укр. Троáда.

**ТРАÁДЗІЙ (Traadzi)** -я, м. Траадзіевіч, Траадзіеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Троáдзій, укр. Троáдзій.  
[Греч. *Trōias*, *Trōiados* – Траáда – вобласць у Малай Азіі з галоўным горадам Троя]

**ТРАКТАР (Traktar)** -а, м. Трактавіч, Трактараўна. Нов.  
Руск. Трактор, укр. Трактор.

**ТРАКТАРЫНА (Traktaryna)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Трактар. Нов.  
Руск. Тракторына, укр. Тракто́рина.

**ТРАМÉД (Tramed)** -а, м. Трамéдавіч, Трамéдаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Тráма, Мéдаш.  
Руск. Тромéд, укр. Тромéд.

**ТРАНКВІЛІН (Trankvilin)** -а, м. Транквілінавіч, Транквілінаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Тráнік, Вíля.  
Руск. Транквіллін, укр. Транквілін.  
[Лац. *tranquillus* – спакойны, ціхі]

**ТРАНКВІЛІНА (Trankvilina)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Транквілін. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Тráня, Вíля.  
Руск. Транквілліна, укр. Транквіліна.

**ТРАФІМ (Trafim)** -а, м. Трафімавіч, Трафімаўна.  
Вядома з XVI ст. як Трофим (1592), Трохім (1564), Атрофім (1683), Отрофім (1686), Атрахім (1717), Отрошко (1580), Атрошка (1746).  
Вытворныя: Трахім, Атрóх, Трафімік, Трафімўк, Трафімік, Трафімчык, Трошка, Атрахім, Атрóша, Атрошка, Атрóшка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Трафім, Трафімаў, Трафімовіч, Трафімёнка, Трафімянкóу, Трафімік, Трафімўк, Трафімік, Трафімчык, Трахімовіч, Трахімёнак, Трошка, Атрахімовіч, Атрóхаў, Атрахібіч, Атрошанка, Атрашонак, Атрошка, Атрашкóу, Атрóшкаў, Атрóшкін, Атрашкéвіч, Атрушкéвіч, Атробшчанка.

Балг. Трофім, руск. Трофім, укр. Трохім.  
[Греч. *trophimos* – кармілец ці гадаванец]  
Імяніны: 4 I, 16, 18 III, 15 IV, 23 VII, 19 IX.

**ТРАФІМА (Trafima)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Трафім. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фімка, Трафімка.  
Руск. Трофіма, укр. Трохіма.

**ТРАЯН (Trayan)** -а, м. Траяновіч, Траянаўна.  
Вядома з XVII ст. як Траян (1665).  
Англ., польск., славац., славен., франц. *Trajan*, балг. Траян, Трай-

ко, Трайо, Трайчо, венг. *Trajánusz*, *Traján*, іт. *Traiano*, ісп. *Trajano*, літ. *Trajanas*, ням. *Trajanus*, руск. Трајан, укр. Трајан, франц. *Trajan*, чеш. *Traján*, *Trajanus*.  
[Балг. Траян – трэці з тройні]  
Імяніны: 24 VIII.

**ТРЫВІМІЙ (Tryvimi)** -я, м. Трывіміевіч, Трывіміеўна. Ст. рэдк.  
Руск. Тривімий, укр. Тривімій.  
[Лац. *trivium* – месца, дзе сходзяцца тры дарогі; скрыжаванне]

**ТРЫВУН (Tryvun)** -а, м. Трывунавіч, Трывунайна. Ст. рэдк.  
Руск. Тривун, укр. Тривун.

**ТРЫСТАН (Trystan)** -а, м. Трыстáнавіч, Трыстáнаўна.  
Англ. *Tristan*, *Tristam*, *Tristram*, венг. *Terestyén*, *Trisztán*, ісп. *Tristán*, іт. *Tristano*, ням., польск., славац., франц. *Tristan*, руск. Тристáн, укр. Тристáн.  
[Лац. *tristis* – маркотны, журботны]

**ТРЫФАН (Tryfan)** -а, м. Трыфа-  
навіч, Трыфанаўна.  
Вядома з XVI ст. як Трухон (1540), Трушко (1651).  
Вытворныя: Трыхван, Трыпón, Трыфанóк, Трыфо́нка, Трыша.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Трыфанаў, Трыфандкóу, Трыфо́нка, Трышын.  
Руск. Трýфон, укр. Трýфон.  
[Греч. *Tryphōn*<*tryphāō* – жыць ў раскошы]  
Імяніны: 1 II, 1 IV, 8 X, 15 XII.

**ТРЫФЕНА (Tryfena)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фéна.  
Балг. Трифа, руск. Трифéна, укр. Трифéна.  
[Греч. *tryphē* – раскоша, багацце]  
Імяніны: 31 I.

**ТРЫФІЛ (Tryfil)** -а, м. Трыфілавіч,  
Трыфілаўна.  
Вытворныя: Трыф, Трыфка; Філя,  
Філюша.  
Руск. Трифіл, укр. Трифіл.

[Греч. *triphylon* – трывліснік, канюшына]  
Імяніны: 13 VI.

**ТРЫФІЛІЙ (Tryfilli)** -я, м. Трыфіль-  
віч, Трыфільеўна.  
Гл. Трыфіл.  
Руск. Трифіллій, Трифілий, укр. Трифілій.

**ТУРВОН (Turvon)** -а, м. Турвонавіч,  
Турвонайна. Ст. рэдк.  
Руск. Туровон, укр. Турвон.  
[Лац. *turbo* – бура, віхура]

**ТЭАДОР (Teador)** -а, м. Тэадоравіч,  
Тэадораўна.  
Вытворныя: Тэдзя, Дóра, Тэадорка,  
Тэадорчык.  
Англ. *Theodore*, балг. *Todor*, *Teodor*,  
Токо, Томко, Тотъо, Тошко,  
Тоша, Тодъо, Тоцо, Даро, Дарко,  
венг. *Tivadar*, *Tóðor*, *Teodor*, ісп., іт.  
*Teodoro*, літ. *Teodoras*, *Tevadorius*,  
ням. *Theodór*, *Theed*, польск. *Teodor*,  
руск. Фёдор, Феóдор, Тéбор, спавац.  
Тeodor, *Tode*, укр. Фéдір, Феóдор,  
Тодор, Тeодор, франц. *Théodore*,  
чеш. *Teodor*, *Theodor*.  
[Греч. *Theodōros*: *theos* – Бог і *dōron* – дар]  
Імяніны: 20 II, 7 IV, 3 V, 3 VI, 17 VII,  
8 IX, 2 X, 10, 24 XI.

**ТЭКЛЯ (Teklia)** -и, ж.  
Гл. Фёкла.  
Балг. Текла, руск. Фёкла, укр. Тéкля, Вéкла, Фéкла.

**ТЭЛЯСФОР (Teliasfor)** -а, м. Тэляс-  
фóравіч, Тэлясфóраўна. Ст. рэдк.  
Англ. *Telesphorus*, венг. *Teleszfor*,  
ісп., іт. *Telesforo*, літ. *Telesforas*,  
ням. *Telesphorus*, польск., спавац.  
*Telesfor*, руск. Телесфóр, укр. Телесфóр, франц. *Télesphore*.

**ТЭРÓР (Teror)** -а, м. Тэроравіч,  
Тэрораўна. Ст. рэдк.  
Руск. Террóр, укр. Террóр.

**ТЭРЭЗА (Tereza)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Тереза (1590).

Вытворныя: Тэрэзка, Тэза, Рэза. Англ. *Theresa*, *Teresa*, *Terese*, *Tessa*, *Tessa*, *Tracey*, балг. *Тереза*, венг. *Teréz*, *Terézija*, *Riza*, *Tessza*, ісп. *Teresa*, *Teresita*, іт. *Teresa*, літ. *Teresė*, *Terė*, *Tarasia*, ням. *Theresa*, *Theresia*, польск. *Teresa*, руск. *Тереза*, *Терезия*, славац. *Terézia*, *Tereza*, славен. *Tereza*, *Rezka*, укр. *Тереза*, *Терезія*, франц. *Thérèse*, чеш. *Tereza*, *Terezie*. [Греч. *θῆραο* – лавіць, імкнуцца, дабівацца] Імяніны: 14, 17, 28 X.

## У

**УВÁР (Uvar)** -а, м. Увáравіч, Увáрауна.

Вядома з XVI ст. як Увар (1577). Вытворныя: Увáрка, Увáрчык, Бáрка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Увáраў, Увáрчык.

Руск. Уеáр, укр. Уеáр. [Лац. *Varus*<*varus* – крываногі]

**УЛАДА (Ulada)** -ы, ж. Слав.

Вытворныя: Улáдка, Лáда.

Балг. Влада, руск. Владáда, укр. Владáда.

[Ад асноў са значэннем уладаць, валодаць]

**УЛАДЗІЛÉН (Uladzilen)** -а, м. Ула-  
дзілёнавіч, Уладзілéнаўна. Нов.

Вытворныя: Улáдзя, Лáдзя, Лéня.

Руск. Владилéн, укр. Владилéн. [Ад пачатковых складоў і літар

слоў у спалучэнні Владимир Иль-  
ич Ленин]

**УЛАДЗІЛÉНА (Uladzilena)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Уладзілéн. Нов.

Вытворныя: Улáдзя, Улáдка, Лá-  
да, Лáдзя, Лéна, Лéнка.

Руск. Владилéна, укр. Владилéна.

**УЛАДЗІMÍR (Uladzimir)**-а, м. Уладзі-  
міравіч, Уладзіmíраўна. Слав.

Вядома з XVI ст. як Владзімер  
(1665), Володко (1528).

Вытворныя: Ладзімір, Лады́мер,  
Лады́сь, Лáдша, Валадкó, Ва-  
лóдзька, Валадзько, Валóдзя,  
Валадось, Ладзята.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Владзіміраў, Валадкóвіч,  
Валадкéвіч, Валóдчанка, Валóдзь-  
ка, Валадзько, Валóдзькін, Валó-  
дзін, Валадось, Лáдзік, Ладзята.

Англ., славен., франц., чеш. *Vladimír*,  
балг. Владо, Владо, Влад, Владан,  
Влади, Владин, Владун, Владко,  
Владко, Владо, Владичо, Мирко,  
Мирча, Миръо, венг. *Ladomér*,  
*Vladimir*, ісп., іт. *Vladimiro*, літ. *Vla-  
dimiras*, ням. *Vladimir*, польск.  
*Włodzimierz*, руск. Влады́мир, укр.  
Володи́мир.

[Ад асноў са значэннем уладаць,  
валодаць і мір]

Імяніны: 2 V, 15 VII, 14 X.

**УЛАДЗІMÍRA (Uladzimira)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Уладзімір. Слав.

Вытворныя: Улáдзя, Míra.  
Балг. Владимира, Влада, Влад-  
ка, Владика, Влада, Мирка, руск.  
Владимíра, славен. *Vladimi-  
ra*, укр. Влади́мíра.  
Імяніны: 16 I, 25 IX.

**УЛАДЗІSLÁVA (Uladzislava)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Уладзіsláv. Слав.

Балг. Владислава, Влада, Владка,  
Владка, Влада, Славка, венг. *La-  
diszlá*, літ. *Vladislova*, *Vladislava*,  
руск. Владисла́ва, славен. *Vladislava*,  
укр. Владисла́ва, чеш. *Vladislava*,  
*Ladislava*.

Імяніны: 9 VII, 25 IX, 7 X.

**УЛАДЗІSLÁY (Uladzislau)** -ва, м.  
Уладзіslávavіch, Уладзіslávaўна.  
Слав.

Вядома з XVII ст. як Владыслав  
(1697).

Вытворныя: Ладзісь, Улáдзя, Улá-  
дзік, Улáд, Сláва, Славúня, Сла-  
вúся, Улáдзіс, Лáдзіс, Лáдзес.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Владысéнка, Влады́сік, Улáдзіс,

Лáдзіс, Лáдзісаў, Лáдзесаў, Ула-  
дзіslávskі.

Англ., франц. *Ladislas*, балг. Влад-  
ислав, Владослав, Владо, Влад-  
ко, Влад, Владан, Влади, Владин,  
Владун, Владко, Владо, Владичо,  
Слава, Слави, Славчо, Славко,  
венг. *László*, *Ulászló*, ісп., іт. *La-  
dislao*, літ. *Vladyslovas*, *Vladas*,  
ням. *Ladislaus*, польск. *Władysław*,  
руск. Владисла́в, славен. *Vla-  
dislav*, *Ladislav*, *Lasko*, *Lado*, *Vlado*,  
укр. Владисла́в.

[Ад асноў са значэннем уладаць  
і слава]

Імяніны: 9 VII, 7 X.

**УЛАДЛÉN (Uladlen)** -а, м. Уладлé-  
навіч, Уладлéнаўна. Нов.

Вытворныя: Уладлéнка, Уладлéн-  
чык, Улáд.

Руск. Владлéн, укр. Владлéн.  
[Ад пачатковых складоў слоў  
у спалучэнні Владимир Ленин]

**УЛАДLÉNA (Uladlena)** -ы, ж. I. ж.  
ад i. Уладлéн. Нов.

Вытворныя: Улáда, Улáдка, Лáда,  
Лéна.

Руск. Владлéна, укр. Владлéна.

**УЛАС (Ulas)** -а, м. Улáсавіч, Улá-  
саўна.

Вядома з XVI ст. як Влас (1563),  
Авлас (1582), Улас (1580), Ласко  
(1585).

Вытворныя: Уласюк, Улáсік, Улáс-  
чык, Улáсень, Аулáс, Аулáска,  
Аулáсюк, Блажéй.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Уласюк, Улáс, Улáсаў, Улá-  
севіч, Улáсэнка, Улáсянкóу, Улá-  
сік, Улáсчиk, Улáсéнь, Аулáс,  
Аулáсаў, Аулáсéвіч, Аулáсенка,  
Аулáсёнак, Аулáска, Аулáсюк,  
Улáсавéц.

Руск. Влас, укр. Влас, Улáс,  
Влáсій.  
[Греч. *Blasios* – вялты, прости]  
Імяніны: 3, 11 II.

**УЛАСТА (Ulasta)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Балг. Власта, руск. Влáста, укр.  
Влáста.

[Чеш. *Vlasta*<*vlasta* – радзіма, ай-  
чына]

**УЛÍTA (Ulita)** -ы, ж.

Вядома з XVI ст. як Улита (1577).  
Вытворныя: Улюта, Уля.

Руск. Улýта, укр. Улýта.  
[Лац. *Julitta*]  
Імяніны: 15, 31 VII.

**УЛЛЯН (Ullian)** -а, м. Уллянавіч,  
Уллянаўна.

Гл. Юльян.

Вытворныя: Уллян, Уляш, Ян.

Руск. Ульян, укр. Улян.  
Імяніны: 7, 9, 28 I, 12, 17 II, 8 III,  
27 V, 19 VIII, 2 IX, 18 X.

**УЛЛЯНА (Ulliana)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Уллян.

Гл. Юльяна.

Вытворныя: Уляна, Улянка, Уля,  
Яна.

Вядома з XVIII ст. як Улляна (1746).  
Балг. Уляна, Уля, польск. *Ułana*,  
укр. Уляна, Оляна.

Імяніны: 9 I, 16 II, 8 III, 14 IV, 19 VI,  
17 VIII.

**УЛЬЯН (Ulyan)** -а, м. Ульянавіч,  
Ульянаўна.

Гл. Уллян.

Вытворныя: Ульяш, Ян.

Руск. Ульян.

**УЛЬЯНА (Ulyana)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Ульян.

Гл. Улляна.

Вядома з XVI ст. як Ульяна (1567).  
Вытворныя: Ульянка, Ульяша,  
Балг. Улиана, руск. Ульяна.

**УРБÁН (Urban)** -а, м. Урбáнавіч,  
Урбáнаўна.

Вядома з XVI ст. як Урбан (1596).  
Вытворныя: Урбáнік, Бáня, Бá-  
нёша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Урбановіч, Урбáнау, Урбáнскі.

Англ., ням., польск., славен., чеш. *Urban*,  
венг. *Orbán*, *Orbó*, ісп., іт. *Urbano*, літ.  
*Urbanas*, руск. Урбáн, Урвáн, укр.  
Урбáн, Урвáн, франц. *Urbain*.

[Лац. *urbanus* – гарадскі]  
Імяніны: 1 VI, 6 VII.

**УРБÁНА (Urbana)** -ы, ж. I. ж. ад і.  
Урбáн.  
Вытворныя: Урбáнка, Báна.  
Руск. Урбáна, укр. Урбáна.

**УРВÁН (Urvan)** -а, м. Урвáнавіч,  
Урвáнаўна.  
Гл. Урбáн.  
Вытворныя: Урвáня, Báня.  
Руск. Урвáн, укр. Урвáн.  
Імяніны: 1 VI, 6 VII.

**УРВÍКІЙ (Urviki)** -я, м. Урвíкіевіч,  
Урвíкіеўна.  
Вытворныя: Вíка.  
Руск. Урвíкій, укр. Урвíкій.

**УРОШ (Urosh)** -а, м. Урóшавіч,  
Урóшаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Рóша.  
Руск. Урóш, укр. Урóш.

**УРПАСІЯН (Urpasiyan)** -а, м. Урпа-  
сіяновіч, Урпасіянаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Урпасіан, укр. Урпасіан.  
[Лац. *urbs* – горад]

**УРСУЛА (Ursula)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Аршуля (1540),  
Оршуля (1541).  
Вытворныя: Уршúля, Аршúля,  
Урсá, Урсúлка.  
Англ. *Ursula*, *Orsula*, *Ursola*, *Ursuline*,  
балг. Урсула, Уршула, венг. *Orsolya*,  
*Orsika*, ісп. *Ursula*, іт. *Orsola*,  
*Orsella*, літ. *Uršulė*, *Uršė*, ням. *Ursula*,  
*Ursel*, польск. *Urszula*, руск.  
Урсúла, славац. *Ursul'a*, славен.  
Урсúла, укр. Урсúла, франц.  
Ursule, чеш. *Ursula*, *Voršila*.  
[Лац. *ursa* – мядзведзіца]  
Імяніны: 3 XI.

**УРЫІЛ (Uryil)** -а, м. Урыілавіч, Урыі-  
лаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ура, Іля.  
Англ. *Uriel*, іт. *Uriele*, ням. *Uriel*,  
руск. Уриіл, укр. Уриіл.  
[Ст.-яўр. 'ūr'ēl – свято маё – Бог]  
Імяніны: 8 XI.

**УРЫЙ (Ury)** -я, м. Урыевіч, Урыеў-  
на.  
Англ. *Uriah*, венг. *Uriás*, ісп. *Urias*,  
іт. *Uria*, літ. *Urjus*, ням. *Urias*, *Uria*,  
польск. *Uriasz*, руск. Урий, славац.  
*Uriaš*, укр. Урій, чеш. *Uriás*.

**УСÉВАЛАД (Usevalad)** -а, м. Усé-  
валадавіч, Усéваладаўна.  
Вытворныя: Сéва, Вáля.  
Руск. Всéволод, укр. Всéволод.  
[Ад асноў са значэннем усе і ва-  
лодаць, уладаць]  
Імяніны: 11 II, 22 IV, 27 XI.

**УСФАЗАН (Usfazan)** -а, м. Усфазá-  
навіч, Усфазáнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Усфазан, укр. Усфазан.

**УСЦІН (Ustsin)** -а, м. Усцінавіч,  
Усцінаўна.  
Вядома з XVI ст. як Устин (1567),  
Устимец (1541), Устинец (1539),  
Юс (1585), Юско (1567), Юсько  
(1564), Юсук (1585), Юц (1577),  
Юч (1555).

Вытворныя: Юстын, Усцін, Усця-  
нóк, Усцім, Усцімчук, Юсцін, Юскó,  
Юс.

Утвораны прозвішчы ад гэта-  
га імя: Усцін, Усцінаў, Усцінóвіч,  
Усцінёнка, Усцін, Усцянóк, Усці-  
мбівіч, Усцімёнка, Усцімчук, Юсці-  
нóвіч, Юсько, Юсаў, Юскавéц.  
Англ. *Justin*, балг. *Юсцин*, іт. *Gius-  
tino*, ням. *Justin*, руск. Устýн, укр.  
Устýн, Устýм, франц. *Justin*.  
[Лац. *Justinus*<*justus* – справяд-  
лівы]

Імяніны: 1 VI.

**УСЦІННЯ (Ustsinia)** -і, ж. I. ж. ад і.  
Усцін.  
Вядома з XVI ст. як Усціння (1578),  
Устіна (1578), Усціннія (1746),  
Юстына (1660), Устімка (1665),  
Устінка (1665).  
Вытворныя: Усція, Юстына, Юста.  
Балг. Юстіна, Юстіннія, руск.  
Устіннія, укр. Устіна, Юстінна.

**УСЯMІЛ (Usiamil)** -а, м. Усямілавіч,  
усямілаўна. Слав.  
Вытворныя: Мілік.

Балг. Всемил, польск. *Wszemil*,  
руск. Всемíл, укр. Всемíл.  
[Ад асноў са значэннем усё, увесь  
і мілы]  
Імяніны: 4 XII.

**УСЯMІЛА (Usiamila)** -ы, ж. I. ж. ад і.  
Усяміл. Слав.  
Польск. *Wszemila*, руск. Всеміла,  
укр. Всеміла, чеш. *Všemila*.  
Імяніны: 22 XI.

**УСЯСЛАВА (Usiaslava)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Усяслáў. Слав.  
Вытворныя: Слáва.  
Руск. Всеслáва, укр. Всеслáва.

**УСЯСЛАЎ (Usiaslau)** -ва, м. Уся-  
слáвавіч, Усяслáваўна. Слав. рэдк.  
Балг. Всеслав, руск. Всеслáв, укр.  
Всеслáв.  
[Ад асноў са значэннем усё,  
увесь і слава]

**УЎРЫКІЙ (Uuryki)** -я, м. Уўрыкіевіч,  
Уўрыкіеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Уўрык, Рыка.  
Руск. Уерýкий, укр. Урвýкий.

## Ф

**ФÁБІЙ (Fabi)** -я, м. Фáбіевіч, Фá-  
біеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Фáвій.

Вытворныя: Фáба.  
Руск. Фáбій, укр. Фáбій.  
[Лац. *Fabius*<*faba* – боб]

**ФАБІЯН (Fabian)** -а, м. Фабіяновіч,  
Фабіянаўна.  
Вядома з XVI ст. як Фабіян (1528),  
Тобіаш (1568).

Вытворныя: Фабúк, Фáба, Фáibus,  
Фáibuska.  
Утвораны прозвішчы ад гэта-  
га імя: Файбусóвіч, Фáibuskін,  
Фабішэўскі.  
Англ., ісп., ням., руск., укр. *Fabian*,  
балг. Фабіан, венг. *Fábián*, *Fabi-  
usz*, *Fabo*, іт. *Fabiano*, польск. *Fa-  
bian*, *Pabian*, літ. *Fabijonas*, *Pabijo-*

*nas*, руск. Фабиáн, славац. *Fabián*,  
укр. Фабіáн, франц. *Fabien*, *Fabi-  
an*, чеш. *Fabián*, *Fabiano*.  
[Лац. *Fabianus* – Фабіеў]  
Імяніны: 20 I, 2 II.

**ФАБІЯНА (Fabiyana)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Фабіян.  
Балг. Фабиана, венг. славац.  
*Fabiána*, ням. *Fabiane*, польск. *Fa-  
biana*, *Pabiana*, франц. *Fabienne*,  
чеш. *Fabie*, *Fabiána*.  
Імяніны: 20 I.

**ФÁВІЙ (Favi)** -я, м. Фáвіевіч, Фáвіеў-  
на.  
Вытворныя: Фáва, Вíй.  
Венг. *Fábiusz*, ісп., іт. *Fabio*, літ.  
*Fabijus*, ням., славац., франц.,  
чеш. *Fabius*, польск. *Fabiusz*, руск.  
Фáвій, славен. *Fabij*, укр. Фáвій.  
[Лац. *Fabius*<*faba* – боб]

**ФАДЗÉЙ (Fadzei)** -я, м. Фадзéевіч,  
Фадзéеўна.  
Вытворныя: Хадáсь, Тадзéй, Фа-  
дзéйка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Фадзéеў, Фадзéйскі.  
Англ. *Thad(d)eus*, іт. *Taddeo*,  
ним. *Thaddäus*, польск. *Tadeusz*,  
руск. Фаддéй, укр. Тадéй, Тадéй,  
франц. *Thaddée*.  
[Ст.-яўр. імя *Taddē*<*taddē* – пахва-  
ла]  
Імяніны: 4 I, 7 V, 30 VI, 21 VIII,  
29 XII.

**ФАІНА (Faina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Фáня, Фáя, Фаінка,  
Іна.  
Руск. Файна, укр. Файна.  
[Греч. *phaeinē* – бліскучая]  
Імяніны: 18 V.

**ФАКÚНД(Fakund)**-а, м. Факúндавіч,  
Факúndaўна. Ст. рэдк.  
Руск. Факúнд, укр. Факúнд.

**ФАЛ (Fal)** -а, м. Фáлавіч, Фáлаўна.  
Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фáля.  
Руск. Фал, укр. Фал.  
[Греч. *thallos* – паразтак; нашчадак]

**ФАЛАЛÉЙ** (*Falalei*) -я, м. Фалалéевіч, Фалалéєуна.

Вядома з XVI ст. як Фалилей (1677), Фалей (1541), Фалец (1541).

Вытворнья: Фаль, Фалéй, Фалéйчык, Фалькó, Халалéй, Халáй, Халаëк, Халéй, Халькó, Халюта, Халанёк.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фаль, Фалéй, Фалéйчык, Фалькó, Фалькóвіч, Халалéенка, Халáеў, Халаëнак, Халайкó, Хальчáня, Халюта, Халанькó, Фалькóускі, Фалюцíнскі, Халéцкі.

Руск. Фалалéй, укр. Фалалíй.  
[Грэч. *thalellaios*: *thallos* – цвісці і *elaia* – масліна]

Імяніны: 27 II, 20 V.

**ФАЛАРЫ́Д** (*Falaryd*) -а, м. Фалары́давіч, Фалары́даўна. Рэдк.

Руск. Фалары́д, укр. Фаларід.

**ФАЛАСÍЙ** (*Falasi*) -я, м. Фаласіевіч, Фаласіеўна.

Вытворнья: Фаласія, Фáля.

Руск. Фаласій, укр. Фаласій.  
[Грэч. *thalassios* – марскі]

**ФАЛЯЛÉЙ** (*Falialei*) -я, м. Фалялéевіч, Фалялéеўна.

Гл. Фалалéй.

Вытворнья: Фáля, Фáлька, Лéй.

Руск. Фалелéй, укр. Фалелéй.

[Грэч. *thalellaios*: *thallos* – цвісці і *elaia* – масліна]

**ФАМА** (*Fama*) -ы, ж. Фаміч, Фамічна.

Вядома з XVI ст. як Фома (1567), Хома (1528), Томаш (1528), Том (1591), Томко (1528), Хомка (1591), Томашко (1567), Тамуль (1585), Томель (1541), Тамулис (1585). Вытворнья: Хамá, Хомка, Хамúсь, Тамáш, Тýмаш, Фóмка, Фóмушка, Тамашóк, Тамашóк, Тóма, Тóмаль, Тóмка, Тóмчык.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фамін, Фомін, Фамінбóу, Фаміч, Фоміч, Фамічóу, Фамéнка, Фамéнак, Фóмка, Фóмчын, Фóмчанка, Фамушкóу, Тóмаш, Тамашóш, Тáмашéвіч, Тамашkóу, Тамашóк, Тó-

мін, Тóмаль, Тóмка, Тóмкавіч, Тóмчык, Тамашéўскі.

Англ., ням., франц. *Thomas*, балг. *Tomo*, *Tomi*, венг. *Tamás*, ісп. *Tomás*, іт. *Tomaso*, літ. *Tomas*, *Tamošius*, *Tamkus*, *Tumas*, *Tumšas*, польск. *Tomasz*, руск. Фомá, славен. *Tomaž*, *Tomo*, славац., чеш. *Tomáš*, укр. Хомá, Фомá.  
[Ст.-яўр. *tē'omtā* – блізня]

Імяніны: 21 III, 24 IV, 30 VI, 7 VII, 6 X, 1 XI, 10 XII.

**ФАМАІДА** (*Famaida*) -ы, ж.

Вытворнья: Фамаідка, Маýя, Іда. Руск. Фомаіда, укр. Фомаіда.  
[Ст.-яўр. *tē'omtā* – дзяўчынка-блізня]

Імяніны: 21 III, 24 IV, 30 VI, 7 VII, 6 X, 1 XI, 10 XII.

**ФАМІДА** (*Famida*) -ы, ж.

Вытворнья: Фамідка, Фáма, Іда. Балг. *Tomina*, руск. Фомýда, укр. Фомýда.  
[Ст.-яўр. *tē'omtā* – дзяўчынка-блізня]

Імяніны: 21 III, 24 IV, 30 VI, 7 VII, 6 X, 1 XI, 10 XII.

**ФАН** (*Fan*) -а, м. Фáнавіч, Фáнаўна.

Ст. рэдк.  
Вытворнья: Фáня.  
Руск. Фан, укр. Фан.  
[Грэч. *phanos* – светач, факел]

**ФАНТАЗІЯ** (*Fantaziya*) -и, ж. Рэдк.

Вытворнья: Фáня, Тáзя, Ія.  
Руск. Фантáзия, укр. Фантáзія.

**ФАНЦІН** (*Fantsin*) -а, м. Фанцінавіч, Фанцінаўна.

Вытворнья: Фанцінка, Фáнця, Фанчéй, Фанкó.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фанчанка, Фанчýк, Фанцéеў.  
Руск. Фантýн, укр. Фантýн.  
[Лац. *Fantin*<*infans*, *infantis* – дзіця]

**ФАНЦІНА** (*Fantsina*) -ы, ж. I. ж. ад i. Фанцін.

Вытворнья: Фáнця, Фáня, Цíна.  
Руск. Фантýна, укр. Фантýна.

**ФАРВІН** (*Farvin*) -а, м. Фарвінавіч, Фарвінаўна. Рэдк.

Вытворнья: Вíня, Фарына.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фарынаў, Фарвінскі.  
Руск. Форвін, укр. Форвін.  
[Грэч. *phorbē* – ежа, харчаванне]

**ФАРМАКЕЙ** (*Farmakei*) -я, м. Фармакеевіч, Фармакеёўна. Ст. рэдк.

Руск. Фармакéй, укр. Фармакéй.

**ФАРМОФІЛІЙ** (*Farmofili*) -я, м. Фармофіевіч, Фармофіеўна. Ст. рэдк.

Руск. Фармóфій, укр. Фармóфій.

**ФАРМУФІЙ** (*Farmufi*) -я, м. Фармúфіевіч, Фармúфіеўна. Ст. рэдк.

Вытворнья: Фáрма, Мýфа.  
Руск. Фармúфій, укр. Фармúфій.  
[Грэч. *Pharmouthi* – фармуці, на-  
зва месяца егіпецкага календара]

**ФАРНАКІЙ** (*Farnaki*) -я, м. Фарна-  
кіевіч, Фарнакіеўна. Ст. рэдк.

Вытворнья: Фарнаха, Фарнаша,  
Нáка.  
Руск. Фарнакій, укр. Фарнакій.  
[Грэч. *Pharnakēs* – Фарнак, імя  
персідскага сатрапа ў Малой Азіі  
V ст. да н. э.]

**ФАРТУН** (*Fartun*) -а, м. Фартунавіч,  
Фартунаўна. Ст. рэдк.

Вытворнья: Тýня, Фаруń.  
Руск. Фортун, укр. Фортун.  
[Лац. *fortuna* – шчасце, поспех]  
Імяніны: 14 X.

**ФАРТУНАТ** (*Fartunat*) -а, м. Фартунатавіч,  
Фартунатáўна.

Вытворнья: Фартун, Натуń.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Фартунатáй, Фартунациок,  
Фартунаткін.  
Англ. *Fortunatus*, *Fortune*, венг.  
Фартунат, ісп., іт., літ., *Fortunato*,  
славен. *Fortunat*, ісп., літ., *Fortúnas*, ням.  
*Fortunat*, *Fortunatus*, *Fortunat*, *For-  
tunato*, польск., славен. *Fortunat*,  
руск. Фортунат, укр. Фортунат,  
франц. *Fortunat*, *Fortuné*, чеш.  
*Fortunatus*.  
[Лац. *fortunatus* – шчаслівы]

Імяніны: 4 I, 14 X.



**ФЕАПІСТ (Feapist)** -а, м. Феапістівич, Феапістауна. Редк. Вytворныя: Фéст. Руск. Феопíст, укр. Феопíст. [Греч. *theos* – Бог і *pistos* – адданы, надзейны]

**ФЕАПІСЦІЯ (Feapistsiya)** -и, ж. І. ж. ад і. Феапіст. Ст. редк. Вytворныя: Фéсція, Ія. Руск. Феопістія, укр. Феопістія.

**ФЕАПРÉПІЙ (Feaprepí)** -я, м. Феапрéпівич, Феапрэпіеуна. Ст. редк. Вytворныя: Прéпа. Руск. Феопрéпій, укр. Феопрéпій. [Греч. *theoprepēs* – належны, адпаведны Богу]

**ФЕАСÉВІЯ (Feaseviya)** -и, ж. Вytворныя: Сéвія, Фéя. Руск. Феосéвія, укр. Феосéвія. [Греч. *Theosebeia* – набожнась]

**ФЕАСЦІХ (Feastsikh)** -а, м. Феасціхавіч, Феасціхауна. Ст. редк. Вytворныя: Ціша, Фéсцік. Руск. Феостіх, укр. Феостіх. [Греч. *theos* – Бог і *stoichos* – лінія, рад]

**ФЕАСЦЯРЫКТ (Feastseryk)** -а, м. Феасцярыкавіч, Феасцярыктауна. Ст. редк. Вytворныя: Сцéra, Рык, Фéрык. Руск. Феостірýкт, укр. Феостірýкт. [Греч. *theos* – Бог і *stērīzō* – умацоўваць]

**ФЕАФАН (Feafan)** -а, м. Феафáнавіч, Феафáнауна. Вytворныя: Феафáнка, Феафáня, Фафáня, Фáфа. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Феафáну, Феафáнін, Фафáнін. Англ. *Tiffany*, балг. *Теофан*, венг. *Teofánesz*, ісп. *Teofanes*, *Teofanio*, іт. *Teofane*, літ. *Teofanas*, ням. *Theophan*, польск., славац., славен. *Teofan*, руск. Феофáн, укр. Феофáн, Теофáн, франц. *Théophane*, чеш. *Theofanes*.

[Греч. *theos* – Бог і *phainō* – паказваць, выяўляць] Імяніны: 12 III, 10 IV, 23 VIII, 9, 28, 29 IX, 11 X.

**ФЕАФАНІЯ (Feafaniya)** -и, ж. І. ж. ад і. Феафáн. Вytворныя: Феафáня, Фáня, Фафáня, Фáфа, Тзафáня. Англ., ням. *Theorphania*, балг. *Теофания*, *Теофана*, *Тея*, *Фана*, венг. *Teofánia*, іт. *Teofano*, *Teofania*, польск. *Teofania*, руск. Феофáния, славац. *Teofánia*, славен. *Teofána*, укр. Феофáния, франц. *Théophanie*, чеш. *Theofano*, *Theofanie*. Імяніны: 16 XII.

**ФЕАФІЛ (Feafil)** -а, м. Феафілавіч, Феафілауна. Вядома з XVII ст. як Теофіл (1670). Вytворныя: Тафіль, Тóфіль, Фяфіл, Фяфілка, Фáфік, Філя. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Феафілау, Феафілаў, Тафілук. Англ. *Theophil*, балг. *Теофил*, венг. *Teofil*, ісп., іт. *Teofilo*, літ. *Teofilis*, *Teofilas*, *Torylis*, ням. *Theophil*, *Theophilus*, польск. *Teofil*, руск. Феофíл, славен. *Teofil*, укр. Феофíл, Теофíл, франц. *Theophile*, чеш. *Teofil*, *Theofil*. [Греч. *theos* – Бог і *phileō* – любіць] Імяніны: 8, 30 I, 6 II, 6, 9 III, 12 VI, 8, 23 VII, 28 VIII, 3, 28 IX, 10, 21, 26 X, 7 XI, 2, 28, 29 XII.

**ФЕАФІЛА (Feafila)** -ы, ж. І. ж. ад і. Феафіл. Вytворныя: Тафіля, Фяфёла, Фéфа, Філа, Фяфёлка, Феафілка. Англ. *Theophila*, венг., славац. *Teofila*, літ. *Teofilija*, *Teofilé*, *Torylė*, польск. *Teofila*, руск. Феофíла, укр. Феофíла, Теофíла, Теофíлія, чеш. *Teofila*, *Theofila*.

**ФЕАФІЛАКТ (Feafilakt)** -а, м. Феафілактівіч, Феафілактаяуна. Вytворныя: Філáт, Феафіл, Філа, Філя, Філáтка. Руск. Феофілакт, укр. Феофілакт. [Греч. *theos* – Бог і *phylax* – страж]

**ФЕАЦІХ (Featsikh)** -а, м. Феаціхавіч, Феаціхауна. Редк. Вytворныя: Ціха, Ціша. Руск. Феотіх, укр. Феотіх. [Греч. *theos* – Бог і *tychē* – шчасце]

**ФЕБ (Feb)** -а, м. Фéбавіч, Фéбайна. Редк. Вytворныя: Фéбка. Балг. Феб, руск. Феб, укр. Феб. [Греч. *Phoibos*<*phoibos* – прамяністы, бліскучы]

**ФЕДР (Fedr)** -а, м. Фéдравіч, Фéдрайна. Ст. редк. Руск. Федр, укр. Федр. [Греч. *phaidros* – зіхатлівы, бліскучы]

**ФЕЛІКІСІМ (Felikisim)** -а, м. Фелікісімавіч, Фелікісімауна. Ст. редк. Вytворныя: Сіма, Фéля. Руск. Фелікіссім, укр. Фелікісім. [Лац. *felicissimus* – самы шчаслівы]

**ФЕЛІКС (Feliks)** -а, м. Фéліксавіч, Феліксауна. Вytворныя: Фéля, Елік. Англ., ісп., ням. *Felix*, балг. *Feliks*, венг. *Félix*, *Bódog*, іт. *Felice*, літ. *Peliksas*, *Feliksas*, польск. *Feliks*, руск. Фелікс, славац. *Feliks*, *Srečko*, укр. Фелікс, франц. *Félix*. [Лац. *felix* – шчаслівы, удачлівы] Імяніны: 27 I, 14 III, 14 V, 14, 24 VI, 25 VII, 24 IX, 19 XI, 3, 31 XII.

**ФЕЛІКСА (Feliksa)** -ы, ж. І. ж. ад і. Фелікс. Вytворныя: Феліка, Ліка, Елія. Англ. *Felice*, *Felicia*, *Felis*, балг. *Filipsiya*, венг. *Felicia*, *Licia*, ісп., іт. *Felicia*, літ. *Felicia*, ням. *Felicia*, *Felicie*, польск. *Felicia*, *Feliksa*, руск. Фелікса, славац. *Felicia*, славен. *Felicia*, укр. Фелікса.

**ФЕЛІЦАТА (Felitsata)** -ы, ж. Вytворныя: Фéля, Ліцáта. Англ. *Felicity*, венг. *Felicitász*, ісп. *Felicidad*, іт., літ. *Felicita*, ням. *Felicitas*, польск. *Felicita*, руск. Феліцата, укр. Феліцата.

славац. *Felicta*, *Felicitas*, укр. Фелицáта, франц. *Félicité*. [Лац. *felicitas* – шчасце, удача]

**ФЕЛІЦЫСІМ (Felitsysim)** -а, м. Феліцысімавіч, Феліцысімауна. Ст. редк. Вytворныя: Фéлік, Сіма. Руск. Фелицисім, укр. Феліцисім. [Лац. *felicissimus* – самы шчаслівы]

**ФЕЛІЦЫТА (Felitsytata)** -ы, ж. Вytворныя: Фяліца, Тáта. Руск. Фелицитáта, укр. Феліцитáта. [Лац. *felicitas* – шчасце, удача]

**ФЕЛІЦЫЯН (Felitsyian)** -а, м. Феліцыяновіч, Феліцыянауна. Вytворныя: Фéля, Ян. Англ. *Felician*, венг., славац., чеш. *Felicián*, ісп., іт. *Feliciano*, літ. *Felicijanas*, польск. *Felicijan*, руск. Фелициáн, славен. *Felicijan*, укр. Феліциáн, франц. *Félicien*. [Лац. *felix*, *felicis* – шчаслівы, удачлівы] Імяніны: 5 II, 22 VI, 10 XI.

**ФЕЛІЦЫЯНА (Felitsyiana)** -ы, ж. І. ж. ад і. Феліцыян. Вytворныя: Фéля, Яна. Ісп., іт. *Feliciana*, польск. *Felicijana*, руск. Фелициáна, славац. *Feliciána*, укр. Феліциáна, франц. *Félicienne*.

**ФЕМИСТОКЛ (Femistoki)** -а, м. Фемістоклавіч, Фемістоклауна. Ст. редк. Вytворныя: Фéма, Фéна, Тóля. Руск. Фемістокл, укр. Фемістокл. [Греч. *Themistokles*: *themistos* – справядлівы, законны і *kleos* – слава] Імяніны: 21 XII.

**ФЕНАСЕЯ (Fenaseya)** -и, ж. Ст. редк. Феносéя, укр. Феносéя.

**ФÉНІКС (Feniks)** -а, м. Фéнікосавіч, Фéнікауна.

Руск. Фёникс, укр. Фенікс.  
[Греч. *phoinix* – фенікс, казачная птушка]

**ФЕРАПОНТ (Ferapont)** -а, м.  
Ферапонтавич, Ферапонтауна.  
Вытворныя: Фéra, Фóня, Пóня,  
Фяркó, Фяráга, Ферысиóк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фяркó, Фяráгін, Ферысиóк.  
Руск. Ферапо́нт, укр. Ферапо́нт.  
[Греч. *Therapontos* – спадарожнік, таварыш]

**ФЕРДЗІНАНД (Ferdzinand)** -а, м.  
Фердзінандавіч, Фердзіна́даўна.  
Вытворныя: Фéрдзік, Фярдáк.  
Англ., ням., славац., чеш. *Ferdinand*, балг. *Ferdinānt*, фр. *Ferdinand*, ісп. *Fernando*, іт. *Ferdinando*, *Fernando*, *Ferrante*, *Nando*, літ. *Ferdinandas*, *Fernandas*, польск. *Ferdynand*, руск. Фердинáнд, славен. *Ferdinand*, *Ferdo*, *Nande*, укр. Фердіна́нд, франц. *Fernand*, *Ferdinand*.  
[Ст.-герм. *heir* – войска і *nand* – смелы ці *fardi* – дарога і *nand* – смелы]  
Імяніны: 13, 17 VI.

**ФЕРМ (Ferm)** -а, м. Фéрмавіч, Фéрмаўна. Рэдк.  
Вытворныя: Фéра.  
Руск. Фerm, укр. Фerm.  
[Греч. *thermos* – ўплыў]

**ФЕСАЛАНІКА (Fesalanika)** -і, ж.  
Гл. Фесаланіка.  
Вытворныя: Фéся, Нíка, Нíкуля,  
Нíкуся.  
Руск. Фессалоніка, укр. Фесаланіка.  
Імяніны: 7 XI.

**ФЕСАЛАНІКІЯ (Fesalanikiya)** -і, ж.  
Рэдк.  
Вытворныя: Фéся, Нíка, Нíкуля,  
Нíкуся.  
Руск. Фессалонікия, укр. Фесалонікія.  
[Греч. *Thessalonikē*: *Thessalos* – Фясáл і *nikē* – перамога]  
Імяніны: 7 XI.

**ФЕЎРАЛІНА (Feuralina)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Февраліна, укр. Февраліна.

**ФÉЯ (Feya)** -і, ж.  
Вытворныя: Фéйка, Фéюша.  
Балг. Фея, руск. Фéя, укр. Фéя.  
[Греч. *thea* – багіня]

**ФЁДАР (Fiodar)** -а, м. Фёдаравіч,  
Фёдараўна.

Вядома з XV ст. як Феодор (1599),  
Федор (1528), Фёдар (1746), Фёдор  
(1764), Хведор (1567), Ходор  
(1539), Ходот (1597), Тэодор  
(1589), Тедор (1560), Федко (1528),  
Федъко (1528), Фетко (1540), Ходько  
(1636), Федюк (1541), Федец  
(1528), Федорко (1556), Федорец  
(1556), Хведко (1540), Хведъко  
(1556), Хведюк (1540), Хведец  
(1540), Ходорец (1540), Хедко  
(1540), Ходко (1465), Ходута  
(1540), Хвец (1577), Хотка (1683),  
Фецко (1584), Федорика (1583),  
Федута (1567).

Вытворныя: Тóдар, Хвéдар, Хвёдар,  
Федарéц, Федарéк, Федарчýк,  
Федарашичýк, Федарóк, Фядóрчык,  
Федарынчýк, Фядáк, Фядзéня, Фядзýк,  
Федзючóк, Фядзюшка, Фядзéй,  
Фядзькó, Фéдзя, Фéдка,  
Фéдчык, Фядзéша, Фядýк, Фядчýк,  
Фядыня, Фядýра, Фядýрука, Фидúн,  
Фíдрык, Фíдчык, Хóдар, Хадорка,  
Хадарéц, Хадарýк, Хвéдчык, Хвядчýк,  
Тэадóр.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фёдараў, Федарóвіч,  
Фідарбіч, Федарэнка, Федарéц,  
Федарўк, Федарчук, Федарашчук,  
Федаркéвіч, Федарчанка, Фядорчык,  
Федарынчýк, Федакóвіч,  
Фядзéня, Фядзéнич, Федзюкóвіч,  
Федзючóк, Фядзюшка, Фядзéеў,  
Фядзькó, Фéдчанка, Фéдчык, Фядýк,  
Федукóвіч, Фядчýк, Фядынich,  
Фядура, Фядýркін, Фідýлаў,  
Фíдрык, Фíдчык, Хóдар, Хадараў,  
Хадарбіч, Хадарэнка, Хадаронак,  
Хадорка, Хадоркін, Хадаркéвіч,  
Хадорчанка, Хадарéц, Хадарцéвіч,  
Хадарўк, Хвяткéвіч, Хвяцкóвіч,  
Хвядчéня, Хвéдчык, Хвядчýк, Тэадаровіч,  
Федарóўскі, Тадорскі.

Англ. *Theodore*, балг. Тодор, Теодор,  
Токо, Томко, Томъо, Тошко,  
Тошо, Тодъо, Тоцо, Даро, Дарко,  
венг. *Tivadar*, *Tódor*, *Teodor*, ісп.,  
іт. *Teodoro*, літ. *Teodoras*, *Tevadórius*, ням. *Theodor*, польск. *Teodor*,  
руск. Фёдор, Фебдор, Теодор,  
славац. *Teodor*, *Fedor*, славен. *Teodor*, *Tode*, укр. Фéдір, Тeодóр,  
Тодор, франц. *Théodore*, чеш. *Teodor*, *Theodor*.  
[Греч. *Theodōros*: *theos* – Бог і *dōron* – дар]

Імяніны: 19, 26 I, 8, 14, 17, 21, 22,  
24 II, 5, 8, 12, 15 VI, 4, 9, 12 VII, 11,  
28 VIII, 4, 5, 12, 19, 20, 29 IX, 7, 11,  
23, 28 XI, 3, 27 XII.

**ФЁКЛА (Fiokla)** -ы, ж.  
Вытворныя: Тéкля, Фёклачка, Фёкланка,  
Фяклўня, Фёла, Таклюся,  
Хвёкла.

Англ. *Thecla*, *Tecla*, *Thekla*, балг.  
Текла, венг., польск., славац., чеш. *Tekla*, ісп., іт. *Tecla*, літ. *Teklė*, ням. *Thekla*, руск. Фёкла, укр. Фéкла,  
Вéкла, Тéкля, франц. *Thécle*.  
[Греч. *theos* – Бог і *kleos* – слава]  
Імяніны: 6, 9 VI, 19 VIII, 24 IX, 20 XI.

**ФÍВА (Fiva)** -ы, ж.  
Вытворныя: Фéвачка, Іва.  
Руск. Фíва, укр. Фíва.  
[Греч. *Phoibe* – светлы, які зязе]

**ФІВÉЯ (Fiveya)** -і, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Фівéйка, Фíва, Бéя.  
Руск. Фівéя, укр. Фівéя.  
[Греч. *thebaia* – фіванка]

**ФІЕН (Fiyon)** -а, м. Фіёнавіч, Фіёнаўна.  
Вытворныя: Півón.  
Руск. Фібний, укр. Фіоній.

**ФІЛ (Fil)** -а, м. Філавіч, Філаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Філл, укр. Філ.  
[Греч. *philos* – друг, прыяцель]

**ФІЛАГОНІЙ (Filahoni)** -я, м. Філагоніевіч, Філагоніеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Філагон, Філя, Фіня,  
Гоня.

Руск. Філогоний, укр. Філогоній.  
[Греч. *phileō* – любіць і *gnos* – на-  
шчадак]  
Імяніны: 17 IX.

**ФІЛАГРЫЙ (Filahry)** -я, м. Філаг-  
рыевіч, Філагрыеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Філа, Філя.  
Руск. Філагрий, укр. Філагрій.  
[Греч. *phileō* – любіць і *agros* –  
поле]  
Імяніны: 9 II.

**ФІЛАДЕЛЬФ (Filadelf)** -а, м. Філа-  
дэльфавіч, Філадэльфаўна. Рэдк.  
Вядома з XVI ст. як Филид (1540).  
Вытворныя: Філа, Філя, Дэля.  
Руск. Філадэльф, укр. Філа-  
дэльф.  
[Греч. *phileō* – любіць і *adelphos* –  
брат]  
Імяніны: 10 V.

**ФІЛАКСÉН (Filaksen)** -а, м. Філа-  
ксенавіч, Філаксенаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Філоксéн, укр. Філоксéн.

**ФІЛАКЦІМОН (Filaktsimon)** -а, м.  
Філакцімонавіч, Філакцімонаўна.  
Рэдк.  
Вытворныя: Філакцімончык, Філак-  
цімчык, Філа, Філя, Ціма, Мóня.  
Руск. Філоктимон, укр. Філок-  
тимон.  
[Греч. *phileō* – любіць і *ktēma* – на-  
бытак, рэч]  
Імяніны: 30 IX.

**ФІЛАМÉН (Filamen)** -а, м. Філамé-  
навіч, Філамéнаўна.  
Вытворныя: Філ, Мен.

Англ. *Philemon*, балг. Филомен,  
венг., славац. *Filomén*, ісп. *Filome-  
no*, літ. *Filomenas*, ням. *Philomenus*,  
польск. *Filomen*, руск. Філомéн,  
укр. Філомéн, чеш. *Filomen*.  
[Греч. *phileōtēlos* – любімы]

Імяніны: 21 III, 24 VIII, 22, 29 XI.

**ФІЛАМÉНА (Filamena)** -ы, ж. I. ж.  
ад і. Філамéн. Рэдк.  
Вытворныя: Філа, Мéна.  
Англ., ням. *Philomena*, балг. Філо-  
мена, венг., славац., чеш. *Filoména*,



[Греч. *philumenos* – любімы]  
Імяніны: 29 XI.

**ФІНЯÉС (Finiaes)**-а, м. Фіняéсавіч,  
Фіняéсаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Фінэска, Фіна, Фіна,  
Фіноша.  
Руск. Фінеéс, укр. Фінеéс.

**ФІРМÍН (Firmin)**-а, м. Фірмінавіч,  
Фірмінаўна.  
Вытворныя: Фіра, Міна.  
Англ., венг., ісп., польск., франц.  
*Firmin*, іт. *Firmino*, літ. *Firminas*, ням.  
*Firmin*, *Firminus*, руск. Фірмін,  
укр. Фірмін.  
[Лац. *firmus* – моцны, крепкі,  
цвёрды]

**ФІРМÍНА (Firmina)**-ы, ж. І. ж. ад і.  
Фірмін.  
Ісп. *Fermina*, літ., ням. *Firmina*,  
руск. Фірміна, укр. Фірміна.

**ФІРМОС (Firmos)**-а, м. Фірмосавіч,  
Фірмосаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Фіра, Міся.  
Руск. Фірмос, укр. Фірмос.  
[Лац. *fimus* – моцны, крепкі,  
цвёрды]

**ФІРС (Firs)**-а, м. Фірсавіч, Фір-  
саўна.  
Вядома з XVI ст. як Фірс (1580).  
Вытворныя: Фурс, Фіруль, Фірага,  
Фірык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Фірсаў, Фірулёў, Фірага.  
Руск. Фірс, укр. Фірс.  
[Греч. *thyrsos* – жазло, увітае,  
упрыгожанае вінаграднымі галін-  
камі]  
Імяніны: 17 VIII, 14 XII.

**ФІСТА (Fista)**-ы, ж. Ст. редк.  
Вытворныя: Фіса.  
Руск. Фіста, укр. Фіста.

**ФІФАÍЛ (Fifail)**-а, м. Фіфаілавіч,  
Фіфаілаўна. Ст. редк.  
Вытворныя: Фіфа, Фіша.  
Руск. Фіфаіл, укр. Фіфаіл.

**ФЛАВІЙ (Flavi)**-я, м. Флáвіевіч,  
Флáвіеўна.

Вытворныя: Флáва.  
Англ., франц., чеш. *Flavius*, венг.  
*Flaviusz*, ісп., іт. *Flavio*, літ. *Flavijus*,  
ням. *Flavius*, польск. *Flawiusz*,  
руск. Флáвій, славен. *Flávius*, укр.  
Флáвій.  
[Лац. *flavus* – жоўты, залацісты]  
Імяніны: 9 III, 22 VI, 12 XI, 22 XII.

**ФЛАВІЯ (Flaviya)**-і, ж. І. ж. ад і.  
Флáвія.  
Вытворныя: Флáва, А́ва, Вія.  
Англ., ісп., іт., ням. *Flavia*, балг.  
Флáвія, венг., славац. *Flávia*, літ.,  
славен. *Flavia*, польск. *Flavia*,  
руск. Флáвія, укр. Флáвія, чеш.  
Flavie.  
Імяніны: 31 I, 18 X.

**ФЛАВІЯН (Flaviyan)**-а, м. Флавія-  
навіч, Флавіянаўна.  
Вытворныя: Флáвік, Ян.  
Англ., венг., славац., чеш. *Flavián*,  
ісп., іт. *Flaviáno*, літ. *Flavijonas*,  
польск. *Flawian*, руск. Флавіа́н,  
славен. *Flavjan*, укр. Флавіа́н,  
франц. *Flavien*, *Flavian*.  
[Лац. *flavus* – жоўты, залацісты]  
Імяніны: 18 II, 12 XI, 22 XII.

**ФЛАВІЯНА (Flaviyana)**-ы, ж. І. ж.  
ад і. Флавіян.  
Англ. *Flaviana*, польск. *Flawiana*,  
руск. Флавіа́на, славен. *Flavijana*,  
укр. Флавіа́на.

**ФЛАРАНЦІН (Flarantsin)**-а, м.  
Фларанцінавіч, Фларанцінаўна.  
Вытворныя: Лáра, Цíна, Фларан-  
цінка.

Англ. *Florence*, венг., славац.,  
франц. *Florentin*, ісп. *Florentín*,  
*Florentino*, іт. *Florentino*, *Floren-*  
*tino*, літ. *Florentinas*, ням. *Floren-*  
*tin(us)*, польск. *Florentyn*, руск.  
Флорэнтýн, укр. Флорэнтýн,  
чеш. *Florentýn*, *Florentin*.  
[Лац. *Florentinus* – жыхар Фларэн-  
цы]

Імяніны: 23 VIII, 13 X, 7 XI.

**ФЛАРАНЦІНА (Flarantsina)**-ы, ж.  
І. ж. ад і. Фларанцін.  
Вытворныя: Флáра, Лáра, Цíна,  
Фларанцінка.

Англ. *Florence*, венг., ісп., літ.,  
славац. *Florentina*, іт. *Florentina*,  
*Florentina*, ням. *Florentine*, *Flo-*  
*rentina*, польск. *Florentyna*, руск.  
Флорэнтýна, укр. Флорэнтýна,  
чеш. *Florentýna*, *Feorentina*.  
Імяніны: 20 VI, 7 XI.

**ФЛАРЫДА (Flaryda)**-ы, ж.  
Вытворныя: Фларыдка, Лáда,  
Рýда.  
Руск. Флорýда, укр. Флорýда.  
[Лац. *florida* – усеяная кветкамі,  
квяцістая]

**ФЛАРЫЯН(Flaryan)**-а, м. Фларыя-  
навіч, Фларыянаўна.  
Вядома з XVI ст. як Флориан  
(1629), Флориян (1589), Флорыан  
(1666), Флерыян (1582).  
Вытворныя: Хлёрка, Флёр, Флор,  
Лáра, Ян.

Балг. Флориан, Флорин, Цветан,  
Цветин, Цвети, венг. *Flórián*,  
*Flóris*, ісп. *Florían*, *Floriano*, іт. *Flo-*  
*riano*, літ. *Florijonas*, ням. *Florian*,  
польск. *Florian*, *Tworzyjan*, руск.  
Флориа́н, славац., чеш. *Florián*,  
славен. *Florjan*, *Cvetko*, укр.  
Флориа́н, франц. *Florian*, *Florian*.  
[Лац. *florianus* – які квітнене]  
Імяніны: 17 V, 18 XI, 30 XII.

**ФЛАРЫЯНА (Flaryiana)**-ы, ж. І. ж.  
ад і. Фларыян.  
Англ. *Florine*, балг. Флорина, Фло-  
ренца, Флорета, Цветана, Цве-  
тина, іт., ням., польск. *Floriana*,  
руск. Флориа́на, славац. *Florina*,  
укр. Флориа́на.

**ФЛАРЭНЦІЙ (Flarentsi)**-я, м. Фла-  
рэнцьевіч, Фларэнцьеўна.  
Вытворныя: Флáра, Лáра, Храль-  
цісъ.

Англ., франц. *Florence*, ісп. *Flo-*  
*rencio*, іт. *Florenzo*, *Fiorenzo*, літ.  
*Florentas*, польск. *Florencjusz*, *Flo-*  
*renty*, руск. Флорéнтий, славац.  
*Florenc*, славен. *Florencij*, *Florenc*,  
укр. Флорéнтий.  
[Лац. *Florentius*<*florus* – які квітнене]  
Імяніны: 23 VIII, 13 X.

**ФЛЁНА (Fliona)**-ы, ж.  
Вытворныя: Флёнка, Лёна, Лёня.  
Руск. Флёна, укр. Флёна.

**ФЛОР (Flor)**-а, м. Флóравіч, Флó-  
раўна.  
Вядома з XVI ст. як Хрол (1577),  
Хролик (1580).

Вытворныя: Хлор, Флёрка, Фрол,  
Фралóк, Фрóлка, Лóрык.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Флóраў, Флёрка, Фрол, Фралóу,  
Фрóлаў, Фралéна, Фралянкóу,  
Фралкóу, Фрóлкін.

Балг. Флоро, ісп. *Floro*, *Flour*, іт. *Flo-*  
*ro*, літ. *Floras*, ням., польск. *Florus*,  
руск. Флор, укр. Флор, франц.  
*Flour*, *Flor*.

[Лац. *Florus*<*flos*, *floris* – кветка]  
Імяніны: 5 VIII, 18 XII.

**ФЛОРА (Flora)**-ы, ж.  
Вытворныя: Флóрка, Лóра.  
Англ. *Flora*, *Fleur*, *Flower*, балг.  
Флора, ісп., іт., літ., ням., польск.  
Flora, венг. *Flóra*, *Virág*, руск.  
Флóра, славац. *Flóra*, укр. Флóра,  
франц. *Fleur*, чеш. *Flóra*, *Flora*,  
*Kvéta*, *Květuše*.  
[Лац. *Flora* – імя багіні кветак  
і вясны]  
Імяніны: 10 VIII, 18 X, 24 XII.

**ФЛОРЫЙ (Flory)**-я, м. Флóрыевіч,  
Флóрыеўна.  
Вытворныя: Флóра.  
Руск. Флóрий, укр. Флóрій.  
[Лац. *florus* – пакрыты кветкамі,  
квяцісты]

**ФЛЯГОНТ (Fliahont)**-а, м. Фляго-  
натавіч, Флягонаўна. Рэдк.  
Вытворныя: Гóня.  
Руск. Флегóнты, укр. Флегóнты.  
[Греч. *phlegō* – гарэць, палаць,  
азараць]  
Імяніны: 4 I, 8 IV.

**ФÓКА (Foka)**-і, ж. Фóкавіч, Фó-  
каўна.  
Вытворныя: Хок, Фок, Хóка.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Фóкін, Фóкаў, Хóкаў.  
Руск. Фóка, укр. Фóка.

[Греч. *Phōkos* – Фок, заснавальник Факіді (вобласць у Сиредній Грекії) ці *Phōkeus* – жыхар Факіді] Імяніны: 22 VII, 22 IX.

**ФОТ (Fot)** -а, м. Фотавіч, Фотаўна. Вытворныя: Фоця, Фат, Фацік. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фацік, Фатай, Фотук, Фацёнак. Руск. *Fot*, укр. *Fot*. [Греч. *phōs*, *phōtos* – свято, сонца ці *phōs*, *phōtos* – мужчына, чалавек, нашчадак] Імяніны: 20 III.

**ФÓЦІЙ (Fotsi)** -я, м. Фоціевіч, Фоціёна. Вядома з XVI ст. як Хотей (1540). Вытворныя: Фоця, Фацік, Фацей, Фацій. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фацікаў, Фацеёў, Фаціеў. Руск. *Fotii*, укр. *Fotii*. [Греч. *phōtios*<*phōtizō* – асвятляць, прасвятыць] Імяніны: 27 III, 2 VII, 9, 12 VIII.

**ФРАНТАСІЙ (Frantasi)** -я, м. Франтасіевіч, Франтасіёна. Ст. рэдк. Вытворныя: Фраяня, Тасіоў. Руск. *Frontasij*, укр. *Frontasij*. [Лац. *frons*, *fronts* – лоб, твар, зневінны выгляд] Імяніны: 7 II.

**ФРАНЦ (Frants)** -а, м. Францавіч, Францаўна. Гл. Францыск. Вядома з XVI ст. як Прон (1579), Прона (1541), Пронец (1541). Вытворныя: Пранук, Пранцісь, Пронь. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Пранеўіч, Прановіч, Пранько. Балг. *Franc*, *Franco*, руск. *Franc*, укр. *Franci*. [Лац. *Franciscus* – франційскі] Імяніны: 15 IV, 17 VI, 17 X, 16 XII.

**ФРАНЦІШАК (Frantsishak)** -шка, м. Францішакавіч, Францішакаўна. Вядома з XVI ст. як Францишек (1576), Франтишек (1663), Прон

(1579), Пронец (1541), Прона (1541).

Вытворныя: Франак, Франук, Ціша, Франк, Францко, Франчук, Франь, Прань, Пранко, Пранько, Прануза.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Франчанка, Францкевіч, Франчук, Франеў, Пранеўіч, Прановіч, Пранкевіч, Пранько, Прануза.

Англ. *Francis*, *Frank*, балг. *Франц*, *Франциско*, венг. *Ferenc*, ісп. *Francisco*, іт. *Francesco*, *Franco*, літ. *Pranciškus*, *Pranas*, *Pranis*, *Pranys*, *Franaš*, ням. *Franz*, *Franziskus*, польск. *Franciszek*, руск. *Франц*, *Франціск*, *Франтышек*, славац. *František*, *Fraňo*, славен. *Franc*, *Franiček*, *Francelj*, *Franek*, *Franjo*, укр. *Франціск*, *Франц*, *Франко*, *Франц*, *François*, чэш. *František*. [Ст.-герм. *frank* – вольны, адкрыты] Імяніны: 14 II, 15 IV, 17 VI, 16, 17 X, 17 XII.

**ФРАНЦІШКА (Frantsishka)** -і, ж. I. ж. ад i. Францішак.

Вытворныя: Фраяня, Франка, Прания, Пранка.

Англ. *Frances*, *Fanny*, балг. *Франциска*, венг. *Fanni*, *Franciska*, *Felikse*, ісп. *Francisca*, іт. *Francisca*, *Franca*, літ. *Pranciška*, *Pranė*, *Proncė*, ням. *Franziska*, польск. *Franciszka*, руск. *Франціска*, *Франтышка*, славац., чэш. *Františka*, славен. *Franciška*, *Francka*, *Franja*, *Franica*, *Fanika*, укр. *Франціска*, *Франка*, *Франц*, *Françoise*. Імяніны: 22 III, 22 XII.

**ФРАНЦЫСК (Frantsysk)** -а, м. Францыскавіч, Францыскаўна. Гл. Францішак.

Балг. *Франциско*, руск. *Франціск*, *Франтышек*, укр. *Франціск*, *Франко*.

**ФРАНЦЫСКА (Frantsyska)** -і, ж. I. ж. ад i. Францыск.

Балг. *Франциска*, руск. *Франціска*, *Франтышка*, укр. *Франціска*, *Франка*.

**ФРОЛ (Frol)** -а, м. Фролавіч, Фролаўна. Гл. Флор.

Вядома з XVI ст. як Хрол (1577), Хролик (1580).

Вытворныя: Хрол, Хроль, Фралоў, Фролка, Фролік.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фрол, Фралоў, Фролаў, Фраленка, Фралянкоў, Фралкобу, Фролкін. Руск. *Фрол*, укр. *Фрол*. Імяніны: 9 VIII, 18 XII.

**ФРУМЕНЦІЙ (Frumentsi)** -я, м. Фрумэнціевіч, Фрумэнцеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фрум, Меня. Руск. *Фрумэнтій*, укр. *Фрумэнтій*.

[Лац. *frumentum* – хлеб, жыта] Імяніны: 30 XI.

**ФРЫДРЫХ (Frydrykh)** -а, м. Фрыдрыхавіч, Фрыдрыхаўна.

Вядома з XV ст. як Фредрих (1500), Фридрих (1567).

Вытворныя: Фрыд, Фрыдзя, Фрыдак.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фрыдрых, Фрыдук, Фрыдаковіч.

Англ. *Frederick*, *Frederic*, *Fredric*, *Fredrick*, балг. *Фридріх*, венг. *Frigyes*, ісп., іт. *Federico*, літ. *Fridrikas*, *Fridrichas*, *Bridžius*, ням. *Friedrich*, *Fritz*, польск. *Frydryk*, руск. *Фредерік*, *Фрідрых*, славац. *Fridrich*, *Frederik*, славен. *Fridrik*, *Fric*, укр. *Фредерік*, *Фрідрых*, франц. *Frédéric*, чэш. *Bedřich*, *Fredérík*, *Fryderík*. [Ст.-герм. *friðu* – мір і *ric* – багаты, магутны] Імяніны: 18 III, 21 V, 31 VII, 13 XII.

**ФРЕДЭРЫК (Frederyk)** -а, м. Фредэрыкавіч, Фредэрыкаўна.

Гл. Фрыдрых.

Руск. *Фредерік*, *Фрідрых*, укр. *Фредерік*, *Фрідрых*.

**ФУЛЬВІЯН (Fulviyan)** -а, м. Фульвіяновіч, Фульвіянаўна. Рэдк. Англ. *Fulvius*, руск. *Фульвиан*, укр. *Фульвіян*.

[Лац. *fulvus* – рыжы, цёмна-жоўты] Імяніны: 18 II.

**ФУЛЬГЕНЦІЙ (Fulhentsi)** -я, м. Фульгэнціевіч, Фульгэнцеўна. Ст. рэдк.

Руск. *Фульгентій*, укр. *Фульгентій*.

**ФУСІК (Fusik)** -а, м. Фусікавіч, Фусікайна.

Вытворныя: Фуся.

Руск. *Фусік*, укр. *Фусік*.

[Греч. *physikos* – прыродазнавец, фізік]

**ФЯДЗІМ (Fiadzim)**-а, м. Фядзімавіч, Фядзімаўна. Ст. рэдк.

Руск. *Федім*, укр. *Федім*.

[Греч. *phaidimos* – светлы, праслаўлены]

**ФЯДОРА (Fiadora)** -ы, ж. I. ж. ад i. Фёдар.

Вядома з XV ст. як Федора (1401), Хведора (1561), Хадора (1567), Федя (1540), Фведя (1541), Хведя (1539).

Вытворныя: Хадора, Хвядора, Тадора, Фядорка, Дора, Федзя.

Англ. *Theodora*, балг. *Тодора*, *Тодорка*, *Томка*, *Тошка*, *Дора*, *Дорка*, *Дара*, *Дарка*, *Даря*, венг. *Teodóra*, *Dóra*, ісп., іт. *Teodora*, літ. *Teodora*, *Tevadoré*, ням. *Theodore*, *Theodora*, польск. *Teodorowa*, *Theodora*, славац. *Teodora*, *Teodora*, *Fedora*, славен. *Teodora*, *Tea*, укр. *Федора*, *Федорка*, *Тадора*, франц. *Théodore*, *Theodora*, чэш. *Teodora*, *Theodora*.

Імяніны: 11 II, 10 III, 5, 16 IV, 27 V, 11 IX, 14 XI, 30 XII.

**ФЯДОСІЙ (Fiadosi)** -я, м. Фядосьевіч, Фядосьеўна.

Вядома з XVI ст. як Федосий (1556), Ходос (1588), Фядос (1746).

Вытворныя: Фядос, Фядосік, Федасію, Ходас, Фядос, Хадос, Хадасію, Хведасію.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фядосаў, Федасоў, Фядосенка, Федасёнка, Фядосік, Фядосік.

Федасю́к, Хóдас, Хадóс, Хóдасаў, Хадасéвіч, Хадасю́к, Хведасю́к. Англ., ням. *Theodosius*, балг. *Теодоси*, *Теодосий*, Досьо, Тео, венг. *Teodóz*, ісп., іт. *Tedosio*, літ. *Teodosijus*, польск. *Teodozjusz*, *Teodozy*, руск. Федóсий, Феодóсий, славац. *Teodoz*, славен. *Teodozij*, укр. Феодóсій, Тодóс, Тодóсь, Федóсь, франц. *Théodore*, чеш. *Teodoz*, *Theodosius*.

[Греч. *theos* – Бог і *dosis* – дар]

Імяніны: 11, 28 I, 5, 17 II, 27 III, 3 V, 9 VII, 14, 28 VIII, 9 IX.

**ФЯДОССЯ (Fiadossia)** -i, ж. I. ж. ад i. Фядóсій.

Вытворныя: Хвядóся, Хадóсся, Хадóска, Тадóся.

Англ., ням. *Theodosia*, балг. *Teodosija*, *Dosa*, *Todosija*, венг., славац. *Teodózia*, ісп., іт. *Teodosia*, літ. *Teodosija*, польск. *Teodozjja*, руск. Федóсия, Феодóсия, славен. *Teodozija*, укр. Феодóсія, Теодóзія, *Teodózja*, франц. *Théodosie*, *Thédose*, чеш. *Teodosie*, *Theodosie*. Імяніны: 20 III, 3 IV, 29 V.

**ФЯДÓТ (Fiadot)** -a, м. Фядóтавіч, Фядóтауна.

Вытворныя: Хвядóт, Фядóтка, Фядóцік, Фядóцій, Фéдзя, Дóта.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фядóтай, Фядóценка, Федацéнка, Федацéнак, Фядóткін, Фядóцік, Фядóцеу.

Руск. Федóт, укр. Федóт.

[Греч. *Theodotos*<*theodotos* – да-дзены Богам]

Імяніны: 19 II, 2 III, 29 IV, 18 V, 7 VI, 4 VII, 2, 15 X, 7 XI.

**ФЯДÓЦЦЯ (Fiadotsia)** -i, ж. I. ж. ад i. Фядóт.

Вытворныя: Дóца, Дóцька.

Руск. Федóтья, укр. Федóтья.

**ФЯДÓУЛ (Fiadul)** -a, м. Фядóлавіч, Фядóлауна.

Вытворныя: Фядóулка, Фядóуля, Фядóула.

Руск. Федóул, укр. Федóул.

[Греч. *Theodoulos*: *theos* – Бог і *doulos* – раб]

Імяніны: 14 I, 16 II, 9 III, 5 IV, 2 V, 18 VI, 28 X, 7 XI, 3, 23 XII.

**ФЯКЛÍСТ (Fiaklist)** -a, м. Фякліставіч, Фяклістауна.

Гл. Феакціст.

Руск. Фекліст, укр. Фекліст.

**ФЯКЛÍСТА (Fiaklista)** -ы, ж. I. ж. ад i. Фякліст.

Руск. Фекліста, укр. Фекліста.

**ФЯКУСА (Fiakusa)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фя́са.

Руск. Феку́са, укр. Феку́са.

[Греч. *tekousa* – маці]

Імяніны: 18 V, 6 XI.

**ФЯКЦÍНЯ (Faktsiniya)** -i, ж.

Руск. Фектынія, укр. Фектынія.

**ФЯЛÍЦЫЯ (Fialitsyia)** -i, ж.

Вытворныя: Фяля, Ліка, Лія, Фяліца.

Англ. *Felice*, *Felicia*, *Felis*, балг. *Филисия*, венг. *Felicia*, *Licia*, ісп., іт., славац. *Felicia*, літ. *felicia*, славен. *Felicia*, *Fela*, ням. *Felizia*, *Felicia*, польск. *Felicja*, руск. Феліция, укр. Феліція, Фéля, франц. *Félicie*, чеш. *Felicie*.

[лац. *felix* – шчаслівы]

Імяніны: 24 I, 27 IV.

**ФЯМÉЛИЙ (Fiameli)** -я, м. Фямéлевіч, Фямéлеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фямéля, Мéля.

Руск. Фемéлий, укр. Фемéлій.

[Греч. *themetios* – аснова, краеву-гольны камень]

**ФЯОГНÍЙ (Fiaohni)** -я, м. Фяогніевіч, Фяогніеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Онік.

Руск. Фебгній, укр. Феогній.

[Греч. *theos* – Бог і *genpao* – на-раджацы]

Імяніны: 21 VIII.

**ФЯÓДАР (Fiaodar)** -a, м. Фяода-равіч, Фяодараўна. Ст. форма.

Гл. Фёдар.

Руск. Феодор, укр. Феодір.

**ФЯÓЗВА (Fiaozva)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фяоза, Фяозка, Оза.

Руск. Феóзва, укр. Феóзва.

[Греч. *theosebēs* – набожны]

**ФЯÓНА (Fiaona)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Она, Оня.

Руск. Феона, укр. Феона.

[Греч. *theos* – Бог і *noos* – думка, розум]

Імяніны: 7 IV.

**ФЯÓНА (Fiaona)** -ы, м. Фяонавіч, Фяонавуна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фёнка, Фéнька, Фянь-кó, Фянóк, Фянчук, Хвянькó.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Фéнчанка, Фéнька, Фянькó, Фянóк, Фянчук, Хвянькó.

Руск. Феона, укр. Феона.

[Греч. *theos* – Бог і *noos* – думка, розум]

Імяніны: 17 V.

**ФЯРВУФА (Fiarvufa)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фярвúша, Фярвúся.

Руск. Фервúфа, укр. Фервúфа.

[Греч. *pherō* – карміць]

**ФЯСПÉСІЙ (Fiaspesi)** -я, м. Фяспé-сіевіч, Фяспéсіеўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Фéся, Пéся.

Руск. Феслéсій, укр. Феслéсій.

[Греч. *thespesios* – божы, боскі, набожны, рэлігійны]

**ФЯЎРÓNІЯ (Fiauroniya)** -i, ж.

Вытворныя: Фяўрónя, Хайрónя, Хайра.

Ісп., ням. *Fevronia*, іт., венг. *Fevrónia*, руск. Феврónия, славен. *Fevronija*, укр. Феврónія, франц. *Févre*, *Févröt*, *Favrichon*, *Favrin*.

[Греч. *Phebrónia*; руск. феврон – вечны прывід]

**ФЯЦÍНЯ (Fiatsiniya)** -i, ж.

Гл. Фаціна.

Вытворныя: Ціна, Іна.

Руск. Фетынія, укр. Фетынія.



**ХАЗДАЗÁТ (Khazdazat)** -а, м.

Хаздазáтавіч, Хаздазáтаўна. Ст. рэдк.

Руск. Хоздазáт, укр. Хоздазáт.

**ХАРЛАМ (Kharlam)** -а, м. Харлá-мавіч, Харлáмаўна.

Гл. Харлампій.

Вытворныя: Харлáн, Харлáмка,

Харлáня.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Харламаў, Харлán, Харлáнаў, Харлановіч, Харланчук.

Балг. Харалам, Харалан, руск. Харлám, укр. Харлám.

[Греч. *chara* – радасць, захапленне і *lampō* – свяціць, зязыць]

Імяніны: 10 II.

**ХАРЛАМП (Kharlamp)** -а, м. Харлампіавіч, Харлампаўна.

Вытворныя: Харлáп, Харлáм,

Харлáпка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Харлампівіч, Харлáp.

Руск. Харламп, укр. Харламп.

[Греч. *chara* – радасць, захапленне і *lampō* – свяціць, зязыць]

Імяніны: 10 II.

**ХАРЛАМПІЙ (Kharlampi)** -я, м. Харлампіевіч, Харлампіеўна.

Гл. Харламп.

Балг. Харалампи, Хараламби, Харалам, Харалан, Харалампий, Ламбо, Ламбро, руск. Харлампий, укр. Харламп.

**ХАРЫЕ́СА (Kharyesa)** -ы, ж. Ст. рэдк.

Вытворныя: Харыеска, Эса, Харыся.

Балг. Харцета, руск. Хариéсса,

укр. Харисса.

[Греч. *charissa* – мілая, элегантная, вытанчаная]

**ХАРЫ́СА (Kharysa)** -ы, ж. Рэдк.

Вытворныя: Харыска, Хárка.

Руск. Харýса, укр. Харýса.

[Греч. *charis* – прыгажосць, элегантнасць]

**ХАРЫСІМ (Kharysim)** -а, м. Харысимавіч, Харысимаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Харым, Сіма.  
Руск. Харысим, укр. Харысим.  
[Греч. *charizomai* – быць прыемным, падабацца]

**ХАРЫТ (Kharyt)** -а, м. Харытавіч, Харытаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Харытка.  
Руск. Харыт, укр. Харыт.  
[Греч. *charē* – далікатнасць, прыгажосць]

**ХАРЫТА (Kharyta)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Харыт. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Харытка, Рыта.  
Руск. Харыта, укр. Харыта.

**ХАРЫТОН (Kharyton)** -а, м. Харытонавіч, Харытонаўна.  
Вядома з XVI ст. як Харытон (1528),  
Харытон (1539), Харко (1597).  
Вытворныя: Харытончык, Харытанок, Харытанок, Хартон, Хартонік, Харытончык, Харкó, Харытон, Тóня, Тóша.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Харытон, Харытонаў, Харытановіч, Харытоненка, Харытончык, Харытанок, Хартановіч, Хартонік, Хартончык, Харкó, Харкóвіч, Харкевіч, Харкавéц.  
Балг. Харитон, Аритон, Харитин, руск. Харитон, укр. Харитон.  
[Греч. *charis, charitōs* – прыгажосць, слава, добразычлівасць]  
Імяніны: 11 IV, 1 VI, 9, 28 IX.

**ХАРЫЦІНА (Kharytsina)** -ы, ж.  
Вытворныя: Хартына, Харыцінка, Харыця, Ціна.  
Балг. Харитина, Харитинка, руск. Харитина, укр. Харитина.  
[Греч. *charitīnē<chara* – прыгажосць, прыемнасць]

**ХІОНІЯ (Khioniya)** -і, ж.  
Вытворныя: Хіона, Хіна, Хінка, Онія.

Руск. Хионія, Хионіна, укр. Хіонія, Хіона.  
[Греч. *chiōnē<chiōn* – снег]

**ХРОНІЙ (Khroni)** -я, м. Хроніевіч, Хроніеўна.  
Вытворныя: Хроня, Хронік.  
Руск. Хроній, укр. Хроній.

**ХРЫЗЕІДА (Khryzeida)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Руск. Хризейда, укр. Хризейда.

**ХРЫСА (Khrysa)** -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Хрысачка, Сáня.  
Балг. Хриса, руск. Хрыса, укр. Хрыса.  
[Греч. *chrysē* – залатая]

**ХРЫСАГОН (Khrysahon)** -а, м.  
Хрысагонавіч, Хрысагонаўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Хрыс.  
Руск. Хрисогон, укр. Хрисогон.  
[Греч. *chrysogonos* – золатараподжаны]

**ХРЫСАНФ (Khrysant)** -а, м. Хрысанфавіч, Хрысанфаўна.  
Вытворныя: Хрысанфка, Хрысаня, Хрысант, Красан, Хрысан, Сáня, Хрыс, Кірасан, Кіра.  
Балг. Хрисант, венг. *Krizzán*, ісп., іт. *Crisanto*, літ. *Krizantas*, ням. *Chrysanthus*, польск., славац. *Chryzant*, руск. Хрисанф, укр. Хрисанф, франц. *Chrysante*.  
[Греч. *chrysanthēs* – залатаакветны]  
Імяніны: 19 III.

**ХРЫСАСТОМ (Khrysastom)** -а, м.  
Хрысастомавіч, Хрысастомаўна.  
Вядома з XVII ст. як Христом (1684).  
Ням. *Chrysostomus*, польск. *Chrysostom*, руск. Хрисостом, укр. Хрисостом.  
[Греч. *chrysóstomos* – златавуст]  
Імяніны: 27 I, 13 IX.

**ХРЫСІЙ (Khrysi)** -я, м. Хрысіевіч,  
Хрысіеўна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Хрыс, Хрысік.

Балг. Хрис, Хриси, руск. Хрысий,  
укр. Хрысій.

**ХРЫСІЯ (Khrysiya)** -і, ж. I. ж. ад i.  
Хрысій. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Хрысія.  
Руск. Хрысія, укр. Хрысія.

**ХРЫСТАФОР (Khrystafor)** -а, м.  
Хрыстафоравіч, Хрыстафораўна.  
Вядома з XVII ст. як Христофор (1676).

Вытворныя: Хрыста, Хрыстоня,  
Хрыс, Крыштусь, Крыштоф.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Хрыстафораў, Хрыстобу, Хрысцэнка, Хрысцянку, Хрысцін, Хрысцінок, Хрысцесаў.  
Англ. *Christopher*, балг. Христофор, Ико, Фори, Христо, Хично, Хино, Хинко, Хито, Хиндо, венг. *Kristóf*, ісп. *Cristobal*, *Cristovas*, іт. *Cristoforo*, літ. *Kristupas*, *Kriščius*, ням. *Christoph*, *Christof*, польск. *Krzysztof*, руск. Христофор, славац., славен. *Krištof*, укр. Христофор, франц. *Christophe*, чэш. *Křištof*.  
[Греч. *christophoros* – які нарадзіў Хрыста – эпітэт горада Віфлеема]  
Імяніны: 19 IV, 9 VI, 25 VII, 30 VIII.

**ХРЫСЦІНА (Khrystsina)** -ы, ж.  
Вядома з XVI ст. як Христина (1558).

Вытворныя: Хрысцінка, Хрысця,  
Хрысія, Сціна, Ціна, Христа.  
Англ. *Christine*, *Christina*, *Cristina*,  
балг. Христина, Кристина, Хриси,  
Хриска, Ица, Христа, Хина,  
Хинка, Христа, Тина, Тинка, венг. *Krisztina*, *Kriszta*, ісп., іт. *Cristina*,  
літ. *Kristinė*, *Kristina*, *Kristi*, ням. *Christine*, *Christina*, *Kristine*, польск. *Krystyna*,  
руск. Христина, славац. *Kristína*,  
укр. Христина, Хрысія, франц. *Christine*, чэш. *Křistýna*, *Kristína*.  
[Греч. *christinē<christianos* – хрысціянін]  
Імяніны: 13 III, 24 VII.

**ХРЫСЦІЯН (Khrystsiyan)** -а, м.  
Хрысціяновіч, Хрысціянаўна. Ст. рэдк.

Балг. Христиан, Христиана, Кристиян, Кристиян, Христо, Хично, Хино, Хинко, Хито, Хиндо, венг. *Keresztyén*, *Krisztian*, ісп. *Cristiano*, літ. *Kristijonas*, *Kristinas*, *Krišcius*, *Krizas*, польск. *Chrystian*, *Krystian*, руск. Христиан, Кристиан, славац., чэш. *Kristián*, *Křišťan*, славен. *Kristjan*, *Krist*, *Kriste*, укр. Християн, франц. *Christian*, *Crétien*.  
[Греч. *christianos* – хрысціянін]  
Імяніны: 26 VII, 15 XII.

**ХРЫСЦІЯНА (Khrystsiyana)** -ы, ж.  
I. ж. ад i. Хрысціяна.  
Вытворныя: Хрысця, Хрысія, Яна.  
Балг. Християна, Христиана, Кристиана, Кристиана, Христиана, Христиана, ісп., іт. *Cristiana*, літ. *Kristijona*, ням. *Christiana*, польск. *Krystiana*, руск. Христиана, славац., чэш. *Křistiána*, укр. Хрысія.  
Імяніны: 26 VII, 15 XII.

**ХУДЗІЕН (Khudziyon)** -а, м. Худзіё-  
навіч, Худзіёнаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Худзіён, укр. Худзіён.

## Ц

**ЦЕАДОЗІЯ (Tseadoziya)** -і, ж.  
Вытворныя: Дóзя, Цáзя.  
Балг. Теодосия, Теодоска, Тéя,  
венг., славац. *Teodózia*, ісп., іт. *Teodosia*, польск. *Teodozja*, руск. *Teodózija*, славен. *Teodožija*, укр. *Teodózija*, *Teodózija*.  
Імяніны: 2 IV, 29 V.

**ЦЕАФОР (Tseafor)** -а, м. Цеафо-  
равіч, Цеафóраўна. Ст. рэдк.  
Руск. Тéофóр, укр. Тéофóр.

**ЦЕЛЯРЫН (Tseliaryn)** -а, м. Целя-  
рынавіч, Целярынаўна. Ст. рэдк.  
Балг. Телерин, руск. Телерин.

**ЦЕРАМІНФА** (Tseraminfa) -ы, ж.  
Ст. рэдк.  
Руск. Теремінфа, укр. Теремінфа.

**ЦЕРТУЛІЯН** (Tsertuliyian) -а, м.  
Цертуліяновіч, Цертуліянауна. Ст.  
рэдк.  
Руск. Тертулиан, укр. Тертуліан.

**ЦÉРЦІЙ** (Tsersci) -я, м. Цéрціевіч,  
Цéрціеуна. Рэдк.  
Вытворныя: Цéра, Цéрык.  
Іт. *Terzio*, франц. *Thiers*, *Tiers*,  
руск. Тéртий, укр. Тéртій.  
[Лац. *tertius* – трэці]

**ЦІБÉРЫЙ** (Tsibery) -я, м. Цібéрьевіч,  
Цібéрьеуна.  
Вытворныя: Бéра.  
Англ., ням. *Tiberius*, венг. *Tibériusz*,  
ісп., іт. *Tiberio*, літ. *Tiberijus*, польск.  
*Tyberiusz*, руск. Тібéрій, славац.  
*Tiber*, славен. *Tiberij*, укр. Тібéрій,  
франц. *Tibére*, чеш. *Tiber*, *Tiberius*.  
[Лац. *Tiberius*]  
Імяніны: 11 VIII, 10 XI.

**ЦІВУРЦІЙ** (Tsivurtsi) -я, м. Цівúр-  
ціевіч, Цівúрціеуна.  
Вытворныя: Ціва.  
Венг. *Tibor*, *Tiborc*, ісп. *Tiburcio*, іт.  
*Tiburzio*, літ. *Tiburcijus*, ням. *Tiburtius*,  
польск. *Tyburcjusz*, *Tyburcy*,  
руск. Тівúртий, славац., чеш. *Tíbor*,  
славен. *Tiburcij*, укр. Тівúртий,  
франц. *Tiburcé*.  
[Лац. *Tiburtius* – ім'я засновальника  
города Цібур (Італія)]  
Імяніны: 14 IV, 13 XI.

**ЦІГРЫЙ** (Tsihry) -я, м. Цігрыевіч,  
Цігрыеуна. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Грыша, Грыня.  
Балг. *Tigroni*, руск. Тігрий, укр.  
Тігрий.  
[Греч. *tigris* – тигр]

**ЦІГРЫЯ** (Tsihryia) -и, ж. І. ж. ад і.  
Цігрый. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Ціgra, Грыня, Грýша.  
Руск. Тігрия, укр. Тігriя.

**ЦІМАЛАЙ** (Tsimalai) -я, м. Ціма-  
лаевіч, Цімалaeуна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Ціма, Цімáла, Цімка,  
Цімалка.  
Руск. Тімолáй, укр. Тімолáй.  
[Греч. *timē* – гонар, павага і *laos* –  
народ]

**ЦІМАФЕЙ** (Tsimafei) -я, м. Ціма-  
фееvіч, Цімафееуна.  
Вядома з XVI ст. як Тімофей (1528),  
Тімохей (1539), Тімох (1539), Ці-  
мох (1651), Тімоха (1717), Цімоха  
(1623), Тімош (1567), Тімошко  
(1528), Тімош (1564), Цімошко  
(1528), Тімка (1746), Цімка (1766),  
Тімос (1591).

Вытворныя: Цімох, Цімóша, Ці-  
машоk, Цімашук, Цімóшка, Цімó-  
шака, Цімóшык, Цімóшык, Цімó-  
шак, Цімка, Цімкó, Ціма, Цéма.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Цімафееў, Цімафяюк, Цімахóу,  
Цімóхаў, Цімахóвіч, Цімóшаў, Цімó-  
шын, Цімашéвіч, Цімашэнка,  
Цімашоk, Цімашкóу, Цімашук,  
Цімóшчэнка, Цімашчэнка, Ці-  
мóшачкін, Цімóшык, Цімóшык,  
Цімóшак, Цімка, Цімкó, Цімчанка,  
Цімашынін.

Англ. *Timothy*, балг. *Timotey*,  
*Тімо*, *Тімчо*, венг. *Timót*, ісп., іт.  
*Timoteo*, літ. *Timotiejus*, ням. *Timo-  
theus*, польск. *Tymoteusz*, руск.  
Тімофей, славац., славен. *Timotej*,  
укр. Тімофій, Тімкó, франц.  
*Timothée*, чеш. *Timotej*, *Timot(h)e-  
us*.

[Греч. *timē* – гонар, павага і *the-  
os* – Бог; які ўслыўляе Бога]  
Імяніны: 2, 4, 24 I, 21 II, 3, 20 V,  
10 VI, 19 VIII, 19 XII.

**ЦІМЕЙ** (Tsimei) -я, м. Цімéевіч,  
Цімéеуна. Ст. рэдк.  
Руск. Тімéй, укр. Тімéй.

**ЦІMІР** (Tsimir) -а, м. Ціmіравіч,  
Ціmіраўна. Ст. рэдк.  
Балг. *Timer*, руск. Тіmір, укр.  
Тіmір.

**ЦІМОН** (Tsimon) -а, м. Цімónавіч,  
Цімónауна.  
Вытворныя: Цімáн, Цімónя, Ціма,  
Мóня.

Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Ціманаў, Ціманóвіч, Ціманóк.  
Англ., венг., ісп., ням., славац.,  
славен., франц., чеш. *Timon*, балг.  
Тімон, іт. *Timone*, літ. *Timonas*,  
руск. Тімон, укр. Тімон.  
[Греч. *timab* – паважаць]  
Імяніны: 28 IX.

**ЦІMУР** (Tsimur) -а, м. Ціmúравіч,  
Ціmúраўна.  
Вытворныя: Ціма, Мóра, Ціmúрка,  
Цімка.  
Руск. Тіmúр, укр. Тіmúr.  
[Форк. *tümür/demir* – жалеза]

**ЦІРОН** (Tsiron) -а, м. Ціrónавіч,  
Ціrónауна. Ст. рэдк.  
Руск. Тіrón, укр. Тіrón.

**ЦІТ** (Tsit) -а, м. Ціtавіч, Ціtаўна.  
Вядома з XVI ст. як Тіт (1567),  
Ціт (1660).  
Вытворныя: Ціtók, Ціtka, Ціtкó.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Ціtóy, Ціtóvіch, Ціtók, Ціtкó,  
Ціtkóu, Ціtkóvіch. Ціtавéц, Ціtóvіch.  
Англ., ням., славац., чеш. *Titus*,  
ісп., іт. *Tito*, венг. *Titusz*, літ. *Titas*,  
польск. *Tytus*, руск. Тіt, славен.  
*Tít*, *Tito*, *Titus*, укр. Тіt, франц.  
*Title*, *Titus*.  
[Лац. *tueor* – клапаціцца, аbara-  
ніць]

Імяніны: 4 I, 27 II, 2 IV, 25, 28 VIII,  
28 IX.

**ЦІТАН** (Tsitan) -а, м. Ціtánavіч,  
Ціtánaўna. Ст. рэдк.  
Руск. Тіtáн, укр. Тіtáн.

**ЦІТОН** (Tsiton) -а, м. Ціtónавіч,  
Ціtónaўna.  
Руск. Тіtón, укр. Тіtón.

**ЦІХАМІР** (Tsikhamir) -а, м. Слав.  
рэдк.  
Вытворныя: Ціхамірка, Ціха, Ціша,  
Míra.  
Балг. *Tixomir*, *Ticho*, *Tišo*, *Tiško*,  
*Mirko*, *Mirčo*, *Miryo*, руск.  
*Tixomír*, укр. *Tíxomír*.  
[Ад асноў са значэннем ціхі і mіr]

**ЦІХАН** (Tsikhan) -а, м. Ціханавіч,  
Ціханаўна.

Вядома з XVI ст. як Тіхон (1540),  
Тіфон (1578), Тіш (1528), Тіша  
(1528), Тыш (1589), Тышка (1539),  
Тешка (1539), Чышка (1582), Чиш-  
ка (1582), Тіхно (1567).

Вытворныя: Ціхón, Ціханóк, Ціхан-  
чук, Ціханчык, Ціх, Ціхно, Цішкó,  
Цішük, Цішúра, Цішúта, Цішчук,  
Ціша, Ціхónя, Цішка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Ціхан, Ціхón, Ціханаў, Ціханóвіч,  
Ціханéнка, Ціханёнак, Ціханкóу,  
Ціханчук, Ціханчык, Ціхóвіч, Ціх-  
но, Цішкó, Цішкáу, Цішкін, Ціш-  
кéвіч, Цішкóвіч, Цішчанка, Ці-  
шúк, Цішúрау, Цішúцін, Цішчук,  
Ціханавéц, Цішкавéц, Ціханóўскі,  
Ціханавéцкі.

Балг. Тіхон, Тіхо, Тішо, Тішко,  
руск. Тіхон, укр. Тіхон, Тіхін.  
[Греч. *tychōn* – удача, поспех]  
Імяніны: 16, 26, 30 I, 3 VII, 13 VIII.

**ЦІХІК** (Tsikhik) -а, м. Ціхікавіч,  
Ціхікаўна. Ст. рэдк.

Вытворныя: Ціха, Ціша.  
Балг. Тіхо, Тіхік, руск. Тіхик,  
укр. Тіхик.  
[Греч. *lychikos* – выпадковы, удач-  
ливы]

**ЦЫЛІНА** (Tsyolina) -ы, ж.

Вытворныя: Цыля, Цылінка.  
Англ. *Selena*, *Selene*, *Selina*, *Cele-  
ne*, *Celine*, *Célina*, балг. Селена,  
Селенка, Ленка, Лена, венг. *Celi-  
na*, *Szelina*, ісп., іт., літ., славен.,  
чеш. *Celina*, польск. *Celia*, *Celina*,  
укр. Целіна, Циліна, франц. *Celi-  
ne*, *Céline*.  
[Лац. *coelum* – неба]

Імяніны: 21 X.

**ЦЫРЫЛІЯ** (Tsyryliya) -и, ж.

Англ. *Cyrilla*, балг. Кирила, Кирил-  
ка, Кира, Кирка, венг. іт. *Cirilla*,  
ісп., славен. *Cirila*, літ. *Kirile*, *Kiri-  
la*, польск. *Cyryla*, руск. Кирилла,  
Цирілія, славац., чеш. *Cyrila*, укр.  
Кирила.  
Імяніны: 5 VII.

**ЦЭЗАР** (Tsezar) -а, м. Цэзаравіч, Цэзараўна.  
Вытворныя: Зáра, Чарусь.  
Англ. Caesar, балг. Цезар, Кесарий, венг. Cézár, ісп. Cesareo, іт. Cesare, Cesario, літ. Cezaris, Cezaricus, Сезарас, ням. Cäsarius, польск. Cezar, Cezariusz, Cezary, Cesaryn, руск. Цéзарь, Кéсарь, Кесáрий, славен. Cezar, укр. Кéсар, Цéзар, франц. Césaire, чэш. Cézar.  
[Лац. Caesari]  
Імяніны: 27 VII.

**ЦЭЗÁРЫЯ** (Tsezaryia) -и, ж. І. ж. ад і. Цэзар.  
Балг. Цэзарина, венг. Cesarina, Cézária, ісп. Cesira, іт. Cesarina, Cesira, літ. Cezarja, польск. Сезария, Cezaryna, руск. Цезáрия, Цезарына, укр. Цезáрія, Цезарына. Імяніны: 12 I.

**ЦЭЛЬСІЙ** (Tselsi) -я, м. Цэльсіевіч, Цэльсіеўна. Ст. рэдк.  
Гл. Кельсій.  
Руск. Цéльсий, укр. Цéльсій.

**ЦЭЛЯСЦІН** (Tseliastsin) -а, м. Цэлясцінавіч, Цэлясцінаўна. Ст. рэдк.  
Гл. Келясцін.  
Вытворныя: Цэлік, Сцін.  
[Лац. coelestinus – нябесны]

**ЦЭЛЯСЦІНА** (Tseliastsina) -ы, ж. І. ж. ад і. Цэлясцін. Ст. рэдк.  
Гл. Келясціна.  
Вытворныя: Ціна, Іна, Цэлясцінка.

**ЦЭЦЫЛІЯ** (Tsetsyllia) -и, ж.  
Вядома з XVI ст. як Цуцелия (1665), Цылюта (1556).  
Вытворныя: Цэцылька, Цыля, Цылька, Цэся.  
Англ. Cécyly, балг. Цецилия, Цеца, Цецка, венг. Cecilia, Cicelle, Célia, Sejla, ісп., іт., славац. Cecilia, літ. Cecilija, Cecilé, ням. Cäcilia, Cácilie, Zäzilie, Zäzilia, польск. Cecyla, руск. Цецилия, славен. Ceciliya, Cilka, укр. Цецилія, франц. Cécile, Céclie, Ccil, Cicille, чэш. Cecilie.  
[Лац. saecus – сляпы]  
Імяніны: 22 XI.

**ЦЯКУСА** (Tsiakusa) -ы, ж. Ст. рэдк.  
Вытворныя: Цякуска.  
Руск. Текуса, укр. Текуса.  
[Грэч. tekousa, tiktousa – якая нарадзіла, маці]  
Імяніны: 18 V, 6 XI.

**ЦЯРЦІЛ** (Tsiartsil) -а, м. Цярцілавіч, Цярцілаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Тертылл, укр. Тертылл.

**ЦЯРЭНЦІЙ** (Tsiarentsi) -я, м. Цярэнцьевіч, Цярэнцьеўна.

Вядома з XVI ст. як Терентий (1629), Терешко (1541), Церешка (1590), Терех (1528).

Вытворныя: Цярэня, Цярэншка, Церашчук, Цéraх, Цéraш, Та-рэнц, Тарэнка, Тарэнт. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Цярэнцеў, Цярэнцеў, Цярэня, Цярэнін, Цярэншка, Цярэншакаў, Церашкобў, Церашкобіч, Церашкевіч, Цярэншчанка, Церашчук, Цéraх, Цéraхай, Церашэнка, Церашонак, Цéraш, Та-рэнц, Та-рэнка.

Англ. Terence, венг. Terentius, ісп. Terencio, іт. Terenzio, літ. Terencijus, ням. Terentius, Terenz, польск. Terencjan, Terencjusz, руск. Терéнтий, славац. Terenc, славен. Teren-cij, Terenc, укр. Терéнтий, франц. Térence, чэш. Terence, Terentius.  
[Лац. terere – церці, расцираць, малаціць]  
Імяніны: 13 III, 10 IV, 21 VI, 28 X.

**Ч**

**ЧАСПЛАВА** (Chaslava) -ы, ж. І. ж. ад і. Часплáв.  
Вытворныя: Чэсся, Слáва.

Ісп. Ceslava, літ. Česlova, Časlava, Ceslava, польск. Czesława, руск. Чесплáва, славац., чэш. Céslava, укр. Чеслáва.  
Імяніны: 12 I.

**ЧАСЛАЎ** (Chaslau) -ва, м. Час-лáвавіч, Часлáваўна. Слав.

Вытворныя: Чэсь, Слáва.  
Англ., франц. Ceslas, балг. Часлав, венг. Császló, ісп., іт. Ceslao, літ. Ceslovas, ням. Ceslaus, Ceslav, польск. Czesław, руск. Чеслáв, славац., славен., чэш. Céslav, укр. Чеслáв.  
[Ад асноў са значэннем чакаць і слава]  
Імяніны: 17, 20 VII.

**ЧЭРКАС** (Cherkas) -а, м. Чэрка-савіч, Чэркасаўна. Ст. рэдк.  
Руск. Чéркас, укр. Чéркас.

## Ш

**ШÁЛВА** (Shalva) -ы, м. Шáлвавіч, Шáлвауна. Ст. рэдк.  
Руск. Шáлеа, укр. Шáлва.

**ШАРЛОТА** (Sharlot) -ы, ж.  
Вытворныя: Лóта.  
Англ. Charlotte, балг. Шарлот, Шарлота, ісп. Carlota, іт. Carlotta, ням. Charlotte, Charlotta, франц. Charlotte.

**ШУШАНІКА** (Shushanika) -и, ж. Ст. рэдк.  
Гл. Сусанна.  
Вытворныя: Шúша, Нíка.  
Руск. Шушáника.  
[Ст.-яўр. імя Šóšannā<šōšannā – вадзяная белая лілія]  
Імяніны: 6 VI, 11 VIII.

## Э

**ЭВАЛЬД** (Evald) -а, м. Эвалльдавіч, Эвалльдаўна.  
Англ. Evald, Ewald, венг. Évald, ісп., іт. Evaldo, літ. Evaldas, ням., польск., славац., чэш. Ewald, руск. Эвалльд, укр. Евалльд.  
[Ст.-герм. ewa – закон, права, доўг і waldan – панаваць]  
Імяніны: 3 X.

**ЭВЯЛІНА** (Eviaлина) -ы, ж.  
Вытворныя: Эва, Эля, Лíна, Вáля.  
Англ. Eveline, Evelina, балг. Евелина, Евка, венг. Evelyn, Evelina, іт., літ., славац., славен. Evelina, ням. Evelyn, Evelin(a), Eveline, Ewelina, польск. Ewelina, руск. Эвелíна, укр. Евэліна, франц. Éveline.  
[Англ. avelina – сіла]  
Імяніны: 24 XII.

**ЭГІДЗІЙ** (Ehidzi) -я, м. Эгідзіевіч, Эгідзіеўна.  
Англ. Giles, венг. Egyed, ісп. Gil, Egidio, іт. Egidio, літ. Egidijus, Egi-das, ням. Ágid, Agidius, Egid, Egidius, польск. Idzi, Egidiusz, руск. Эгідий, славац. Egid, Egidius, славен. Egidij, Egid, Tilen, укр. Єгідій, Ігідій, франц. Gilles, Gille, Gil, чэш. Egidius.  
[Грэч. aigis<aigidos – эгіда, шчыт Зеўса]  
Імяніны: 23 IV, 1 IX.

**ЭГІНА** (Ehina) -ы, ж.  
Вытворныя: Эгінка, Гіна, Іна.  
Руск. Эгіна, укр. Егіна.  
[Грэч. Aigina – Эгіна (назва вострава)]

**ЭДГÁР** (Edhar) -а, м. Эдгáравіч, Эдгáраўна.  
Англ., ням., польск., славац., славен., чэш. Edgar, венг. Edgár, ісп., іт. Edgardo, літ. Edguras, руск. Эдгáр, укр. Едгáр, франц. Edgar, Edgard.  
[Ст.-ням. ed, ead – уласнасць і gár – капё; лац. Edgarus]  
Імяніны: 10 VI, 8 VII.

**ЭДЗІКТ** (Edzikt) -а, м. Эдзіктавіч, Эдзіктаўна.  
Вытворныя: Эдзя, Дэйт.  
Балг. Edit, руск. Эдзікт, укр. Едзікт.  
[Лац. edictum – распараджэнне, загад]

**ЭДЗІТА** (Edzita) -ы, ж.  
Вытворныя: Дзіта, Дзі, Эдзі.  
Англ. Edith, Editha, Edithe, Edyth, Eydie, балг. Edita, венг. Edit, ісп., літ., славац., славен. Edita, іт. Editta, ням. Edith, Editha, польск.

*Edyta*, руск. Эдыта, укр. *Eđíta*, франц. *Edith*, чеш. *Editha*, *Edith*. [Ст.-англ. *eadguth*: *ead* – уласнасць і *duth* – барацьба, бітва] Імяніны: 16 IX.

**ЭДМУНД (Edmund)** -а, м. Эдмундавіч, Эдмундаўна. Вытворныя: Эдмусь, Мұндак, Эд. Англ., ням., славац., славен. *Edmund*, венг. *Ódőn*, *Edmond*, ісп. *Edmundo*, іт. *Edmondo*, літ. *Edmundas*, руск. Эдмунд, укр. Едмунд, франц. *Edmond*, чеш. *Edmund*. [Ст.-герм. *ed*, *ead* – уласнасць і *mund* – апека]

**ЭДУÁРД (Eduard)** -а, м. Эдуардовіч, Эдуардаўна. Вытворныя: Адуард, Э́двард, Эдуардзік, Э́дзік, Э́дзя. Англ., польск. *Edward*, балг. *Eduard*, венг. *Ede*, *Edvárd*, ісп. *Eduardo*, іт. *Eduardo*, *Edoardo*, літ. *Edvardas*, *Eduardas*, ням., славац. *Eduard*, руск. Эдуард, славен. *Edvard*, укр. Едуард, франц. *Édouard*, *Oudart*, *Odart*, чеш. *Edvard*, *Eduard*. [Ст.-герм. *ed*, *ead* – уласнасць і *weard* – ахоўваць; лац. *Eduardus*] Імяніны: 5 I, 18 III, 13 X.

**ЭЛА (Elia)** -ы, ж. Гл. Элáда. Балг. *Ела*, руск. Э́лла, укр. Е́лла.

**ЭЛÁДА (Elada)** -ы, ж. Вытворныя: Эла, Элáдка, Эля, Лáда. Руск. Эллáда, укр. Еллáда. [Греч. *Hellas* – Элада, Грэцыя]

**ЭЛÁДЗІЙ (Eladzi)** -я, м. Элáдзіевіч, Элáдзіеўна. Вытворныя: Элáдзя, Эля, Лáдзя. Руск. Эллáдий, укр. Еллáдий. [Греч. *Hellas* – Элада, Грэцыя]

**ЭЛЕАНÓРА (Eleanora)** -ы, ж. Вытворныя: Эля, Эла, Лéля, Лéна, Лéся, Лёля, Лёка, Лóра, Нóра, Леанóра. Англ. *Eleanor*, *Elinor*, *Elinore*, *Eleonore*, *Leonore*, балг. *Елеонора*,

нора, Ели, венг. *Eleonóra*, *Leonóra*, *Nóra*, ісп. *Leonor*, іт. *Eleonora*, *Leonora*, *Nora*, літ. *Eleonora*, *Leonora*, *Nora*, ням. *Eleonore*, *Eleonora*, *Lenore*, *Leonore*, *Nora*, польск. *Eleonora*, *Lenora*, *Leonora*, *Nora*, руск. Элеонóра, Леонóра, славац. *Ela*, *Eleonóra*, *Nora*, *Lenka*, славен. *Eleonora*, *Nora*, укр. Елеонóра, Леонóра, франц. *Éléonore*, чеш. *Eleonora*, *Leonora*. [Ст.-яўр. *eli-nor* – Бог – маё свято] Імяніны: 12, 21 II, 11 VII, 9 XII.

**ЭЛÉГІЯ (Elehiya)** -и, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Эла, Эля. Балг. Елегія, руск. Элéгія, укр. Елéгія.

**ЭЛЕКТРЫНА (Elektryna)** -ы, ж. Рэдк. Руск. Электрýна, укр. Електрýна.

**ЭЛÍГІЙ (Elihi)** -я, м. Элігіевіч, Элігіеўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Эля, Элій. Англ. *Eloï*, *Eloy*, *Eligius*, венг. *Elegy*, *Eligiusz*, ісп. *Eloy*, іт. *Eligio*, літ. *Eligijus*, *Eligias*, ням. *Eligius*, польск. *Eligiusz*, руск. Элігій, славац. *Elig*, *Eligius*, славен. *Eligij*, укр. Елігій, франц. *Eloï*, чеш. *Eligius*.

**ЭЛІЗБÁР (Elizbar)** -а, м. Элізбáравіч, Элізбáраўна. Вытворныя: Бар, Элізбáрка, Эля, Элік. Руск. Элизбáр, укр. Елизбáр.

**ЭЛÍЙ (Eli)** -я, м. Эліевіч, Эліеўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Эля, Элік. Балг. Ели, руск. Элий, укр. Е́лій. [Греч. *hēlios* – сонца]

**ЭЛÍМ (Elim)** -а, м. Элімавіч, Элімаўна. Вытворныя: Элімка, Эля, Ліма. Руск. Элім, укр. Елім. [Ст.-яўр. *'elem* – немата]

**ЭЛÍН (Elin)** -а, м. Элінавіч, Элінаўна. Вытворныя: Эля, Ліна. Англ. *Ellin*, *Ellyn*, балг. Елин, руск. Эллін, укр. Елін. [Греч. *Hellen* – элін, грэк]

**ЭЛÍНА (Elina)** -ы, ж. І. ж. ад і. Элін. Вытворныя: Элінка, Эля, Ліна. Руск. Эліна, укр. Еліна.

**ЭЛÍСА (Elisa)** -ы, ж. Англ. *Ellis*, балг. Елиса, Елис, руск. Эліса, укр. Еліса. [Лац. *Elis(s)a* – імя Дэідоны, легендарнай заснавальніцы Карфагена]

**ЭЛЬВÍНА (Elvina)** -ы, ж. Вытворныя: Эля, Эва, Іна. Балг. Елевена, руск. Эльвіна, укр. Ельвіна.

**ЭЛЬВÍРА (Elvira)** -ы, ж. Вытворныя: Эльвірка, Эля, Эла, Эліоня, Элісія, Эліша, Віра. Англ. *Elvira*, *Elvera*, балг. Елевіра, венг., ісп., іт., ням., славац., славен., чеш. *Elvira*, літ. *Elvyra*, польск. *Elwira*, руск. Эльвіра, укр. Ельвіра, франц. *Elvire*. [Ст.-герм. *al* – уесь, *üs* і *wär*, *wards* – ахова, абарона ці *Alverat*: *aelf* – эльф і *rad* – парада] Імяніны: 25 VIII, 21 XI.

**ЭЛЬЗА (Elza)** -ы, ж. Англ. *Eliza*, *Elise*, *Elissa*, *Elsee*, балг. Елиза, Елза, Елзи, венг. *Eliz*, *Eliza*, *Elza*, іт. *Elisa*, *Liza*, літ. *Elžė*, *Eliza*, ням. *Elise*, *Lisa*, *Lisette*, *Lisette*, польск. *Elza*, руск. Эльза, славац. *Elíska*, *Líza*, славен. *Eliza*, *Elza*, укр. Ельза, чеш. *Elíska*. Імяніны: 30 X, 16 XI, 1 XII.

**ЭЛЬФРЫДА (Elfryda)** -ы, ж. Англ. *Elfreda*, балг. Елфрида, ням. *Elfriede*, руск. Эльфрыда, укр. Ельфріда. [Ст.-герм. *aelf* – эльф і *thryth* – сіла]

**ЭМА (Ema)** -ы, ж. Вытворныя: Эмка, Эмўня, Мўня. Англ. *Emma*, *Emma*, *Emmaline*, балг. Ема, Емка, венг., іт., польск., франц. *Emma*, ісп. *Ema*, *Emma*, літ., славац., славен. Ема, ням. *Emma*, *Nemma*, руск. Эмма, укр. Емма. [Ст.-герм. *Emma*, *Imma*, скарачэнне імён, у якіх ёсьць кампанент Эрмін/Ірмін]

Імяніны: 8, 19 IV, 29 VI, 24 XI, 3 XII.

**ЭМАНУІЛ (Emanuil)** -а, м. Эмануілавіч, Эмануілаўна. Англ. *Emmanuel*, *Immanuel*, балг. Емануил, Емануел, Мануил, Мано, Манью, Мануш, венг. *Mánuel*, *Manó*, *Manuel*, ісп. *Manuel*, іт. *Emanuele*, *Emanuele*, літ. *Emanuelis*, ням. *Emanuel*, *Immanuel*, *Manuel*, польск. Емануїл, Емануїл, славен., чеш. Емануел, укр. Еммануїл, Мануїл, Мануїло, франц. Емануел. [Ст.-яўр. імя *Immanu'el* – з намі Бог; греч. *Eμμανουὴλ*] Імяніны: 26 III, 10 VII.

**ЭМÍЛІЯ (Emiliya)** -и, ж. І. ж. ад і. Эміль. Вытворныя: Міля, Эма, Эля, Аміля, Мэля, Мільцэя. Англ. *Emily*, балг. Емилия, *Milka*, *Mila*, венг., ісп., іт., славац. *Emilia*, літ. *Emilia*, *Emilé*, ням. *Emilie*, *Emilia*, польск. *Emilia*, руск. Эмілія, славен. *Emilia*, укр. Емілія, *Emíla*, франц. *Emilie*. Імяніны: 23 V, 5, 30 VI, 24 VIII.

**ЭМÍЛЬ (Emil)** -я, м. Эмілевіч, Эмілеўна. Вытворныя: Эмілік. Англ. *Emil*, балг. Эмил, Эмилій, Эмили, Емил, Емилко, Емилчо, Мілко, Мильо, Мілчо, венг., ням., славац., чеш. *Emil*, ісп., іт. *Emilio*, літ. *Emilijus*, *Emilis*, польск. *Emil*, *Emilusz*, руск. Эмілій, славен. *Emil*, *Emilij*, укр. Еміль, франц. *Emile*. [Лац. *Aemilius* – рымскае радавое імя] Імяніны: 10 III, 22 V, 25 VI.

**ЭМЯРЫК (Emiaryk)** -а, м. Эмярыкавіч, Эмярыкаўна. Англ. *Emmetry*, *Emery*, *Emory*, венг. *Imre*, ісп. *Emérico*, іт. *Amerigo*, *Emmerico*, *Americo*, літ. *Emerikas*, *Emerichas*, ням. *Amalrich*, *Emerich*, *Emerich*, *Emelrich*, польск. *Emeryk*, руск. Эмерыйк, Эмэрыкій,

славац. *Imrich*, славен. *Emerik*, укр. *Емерік*, *Емерікій*, франц. *Eméric*, чеш. *Emerich*, *Imrich*. [Ст.-герм. *amal* – работа, працевітась і *ric* – багаты] Імяніны: 4 XI.

**ЭМЯРЫТА (Emiaryta)** -ы, ж. Ст. рэдк. Руск. *Эмерыта*, укр. *Емерыта*.

**ЭНÉЙ (Enei)** -я, м. Энёевіч, Энёеўна. Вытворныя: Э́ня, Нéя. Англ. *Eneas*, руск. Энéй, укр. Енéй. [Греч. *aeneos* – вечны, невычэрпны; лац. *aeneus* – моцны, непарушны] Імяніны: 12 I, 30 III, 29 VIII.

**ЭНÉРГИЯ (Enerhiya)** -и, ж. Руск. Энéргия, укр. Энéргія.

**ЭПАФРÁС (Epafras)** -а, м. Эпафра́сівіч, Эпафра́саўна. Ст. рэдк. Руск. *Епафрás*, укр. *Єпафрás*.

**ЭПÍКЦÉТ (Epiktset)** -а, м. Эпікцетавіч, Эпікцетаўна. Вытворныя: Эпікт, Пікта, Эпік. Руск. *Эпіктэт*, укр. *Епіктэт*. [Греч. *ερικτέος* – набыты] Імяніны: 7 VII.

**ЭПÍMÁХ (Epimakh)** -а, м. Эпімáхавіч, Эпімáхаўна. Ст. рэдк. Вытворныя: Апімáх, Піма. Руск. *Епімáх*, укр. *Єпімáх*. [Греч. *εριμαχέος* – аказваць ваенную дапамогу]

**ЭПÍНІКІЁН (Epinikiyon)** -а, м. Эпінікіёнавіч, Эпінікіёнаўна. Ст. рэдк. Руск. *Епінікіон*, укр. *Єпінікіён*.

**ЭПÍТРÓП (Epitrop)** -а, м. Эпітрóпавіч, Эпітрóпаўна. Ст. рэдк. Руск. *Епітрóп*, укр. *Єпітрóп*.

**ЭПÍЯНДЗÍТ (Epiandzit)** -а, м. Эпіяндзітавіч, Эпіяндзітаўна. Ст. рэдк. Руск. *Епендзіт*, укр. *Єпендзіт*.

**ЭРА (Era)** -ы, ж. Нов. Вытворныя: Эрка, Руск. Эра, укр. *Ера*.

[Ужыванне агульнага наз. эра ў якасці асабовага імя]

**ЭРАЗM (Erazm)** -а, м. Эrázmavіch, Эrázmáuна. Вядома з XVI ст. як Размус (1555), Размысьль (1556), Размыс (1567). Вытворныя: Эра, Рáзя. Англ. *Elmo*, *Erasmus*, венг. *Erazmus*, *Ermó*, *Rázsmán*, *Razmus*, *Rézmán*, ісп., іт. *Erazmo*, літ. *Erazmas*, ням. *Erasmus*, польск. *Erazm*, руск. Эráзм, славац. *Erazmus*, спавен. *Erazem*, укр. Еráзм, франц. *Erasme*, *Elme*, чеш. *Erazim*, *Erazmus*. [Греч. *erasmos*<*erao* – любіць] Імяніны: 24 II, 4 V, 28 IX.

**ЭРАСT (Erast)** -а, м. Эrástavіch, Эrástaўна. Вытворныя: Эráстка, Эра, Эrác, Эrásцік. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Эráстаў, Эрасцік, Эrásцін. Англ. *Erastus*, руск. Эrást, укр. Еrásct, франц. *Eraste*. [Греч. *erastēs* – закаханы] Імяніны: 4 I, 10 XI.

**ЭРВІН (Ervin)** -а, м. Эrvínavіch, Эrvínaўна. Англ. *Irwin*, *Erwin*, балг. *Ервин*, венг. *Ervin*, ісп., іт. *Ervino*, літ. *Ervinas*, ням. *Erwin*, *Herrwin*, польск., франц. *Erwin*, руск. Эrvін, спавен., чеш. *Ervin*, укр. *Ервин*. [Ст.-герм. *hari* – войска і *win* – сябар, друг] Імяніны: 19 I, 16, 24 IV, 18 VII.

**ЭРГÁРД (Erhard)** -а, м. Эргáрдавіч, Эргáрдаўна. Венг. *Erhard*, *Erhardt*, ісп. *Erardo*, *Erhardo*, іт. *Erardo*, літ. *Erhardas*, ням. *Erhard*, *Erhrad*, польск., славац., спавен., чеш. *Erhard*, руск. Эргáрд, укр. Ергáрд, франц. *Erard*. [Ст.-нем. *era* – гонар, слава і *hart* – сіла] Імяніны: 8 I.

**ЭРЛÉНА (Erleña)** -ы, ж. Вытворныя: Эра, Лéна. Руск. Эрлéна, укр. Ерлéна.

**ЭРНА (Erna)** -ы, ж. Балг. *Ерна*, венг., польск. *Erna*, ням. *Erne*, руск. Эрна, укр. *Ерна*. [Скарочаная форма ад імя Эрнст] Імяніны: 12 I, 30 III, 29 VIII.

**ЭРНСТ (Ernst)** -а, м. Эрнставіч, Эрнстаўна. Вытворныя: Эра, Эна. Англ., спавац., спавен., франц. *Ernest*, венг. *Ermó*, ісп., іт. *Ernesto*, літ. *Ernestas*, ням. *Ernst*, *Ernest*, польск. *Ernest*, руск. Эрнст, Эрнест, Эрнест, чеш. *Arnošt*, *Ernest*, *Ernst*. [Ст.-герм. *ernst* – паважны, сур'ёзны] Імяніны: 24 II, 4 V, 28 IX.

**ЭРОС (Eros)** -а, м. Эróсавіч, Эróсайна. Вытворныя: Эróска, Рóся, Эрык. Руск. Эróс, укр. *Єрос*. [Греч. *erōs* – любоў] Імяніны: 2 VII.

**ЭРЫК (Eryk)** -а, м. Эрыкавіч, Эрыкаўна. Англ. *Eric*, балг. *Ерик*, венг., спавен. *Eric*, ісп. *Erico*, іт. *Erico*, *Erik*, літ. *Erikas*, *Erichas*, ням., спавац. *Erich*, польск. *Eryk*, руск. Эрик, укр. *Ерик*, *Ерік*, франц. *Eric*, чеш. *Erich*, *Erik*. [Ст.-герм. *ēra*, *ehre* – гонар і *ric* – багаты, магутны] Імяніны: 9 II, 18 V.

**ЭРЫКА (Eryka)** -и, ж. I. ж. ад i. Эрык. Англ. *Erica*, балг. *Ерика*, венг., ням., спавац., спавен., чеш. *Erika*, польск. *Eryka*, руск. Эрика, укр. *Ерика*. Імяніны: 9 II, 18 V.

**ЭРЫТРЭЯ (Erytrea)** -и, ж. Ст. рэдк. Вытворныя: Эра, Эрытра. Руск. Эритréя, укр. *Еритréя*.

**ЭСТЭРА (Estera)** -ы, ж. Гл. Эсфір.

**ЭСФÍР (Esfir)** -ы, ж.

Англ. *Esther*, *Ester*, *Hester*, *Hesther*, балг. *Естер*, *Естър*, венг. *Eszter*, ісп., спавен. *Ester*, іт. *Ester*, *Esterina*, літ. *Estera*, *Esteré*, ням., франц. *Esther*, польск. *Estera*, руск. Эсфíръ, Эсфíра, спавац. *Estera*, *Ester*, укр. *Есфíр*, чеш. *Ester*, *Estera*. [Греч. *Ester* <ст.-перс. *stark* – зорка] Імяніны: 19 XII.

## Ю

**ЮВЯНÁЛІЙ (Yuvianali)** -я, м. Ювяналіевіч, Ювяналіеўна. Вытворныя: Юва, Юна, Юля, Налік. Руск. Ювенáлий, укр. Ювенáлій. [Лац. *juvenalis* – юнацкі] Імяніны: 2 VII.

**ЮВЯНЦÍН (Yuviantsin)** -а, м. Ювяңцінавіч, Ювяңцінаўна. Вытворныя: Юна, Цінік. Ісп. *Juventino*, руск. Ювентýн, укр. Ювентýн. [Лац. *juventus* – юнацкасцы] Імяніны: 1 VI.

**ЮГÁНА (Yuhana)** -ы, ж. Руск. Югáнна, укр. Югáнна.

**ЮДЗÍТА (Yudzita)** -ы, ж. Вытворныя: Юта, Дзіта, Юдзітка. Англ. *Judith*, *Judit*, *Judy*, балг. *Юдита*, літ. *Judita*, венг. *Judit*, *Jutta*, ісп. *Judith*, *Juditha*, *Jutta*, *Jutte*, польск. *Judytka*, *Judytka*, ням. *Judith*, *Juditha*, *Jutta*, франц. *Judith*, чеш. *Judita*, *Jitka*, спавен. *Judita*, *Juta*, укр. *Юдіф*, франц. *Judith*, чеш. *Judita*, *Jitka*, *Guta*. [Ст.-яўр. *yehūdít* – ѹудзейка] Імяніны: 6 V, 14 XI, 22 XII.

**ЮЗАФ (Yuzaf)** -а, м. Юзафавіч, Юзафаўна. Вядома з XVI ст. як Юзеф (1602), Юзоф (1567), Езеф (1580), Езоф (1556), Езов (1614), Езуп (1567), Ефка (1660).

Вытворныя: Юзя, Юзік, Юзянчук. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Юзік, Юзянчук, Юзафоўч. Англ., франц. Joseph, балг. Йосиф, венг. József, ісп. Jose, іт. Giuseppe, Верре, Pepper, літ. Juozapas, Jūzupas, Juzas, Juza, ням. Joseph, Josef, польск. Józef, Josip, руск. Юзеф, Йосиф, Осип, славац. Jozef, славен. Jožef, Josip, Joža, Jože, Pērče, Pere, Pēri, укр. Юзеф, Йосип, Осип, Йосиф, франц. Joseph, чэш. Josef, Jozef. [Ст.-яр. yōsēph – ён (Бог) памно-жыцы] Имяніны: 29 I, 4, 14, 28 II, 1, 19 III, 1 V, 23 VI, 4 VII, 25 VIII, 18 IX, 14 XI.

**ЮЗАФІНА (Yuzafina)** -ы, ж. I. ж. ад і. Юзаш. Англ. Josephine, Josephina, балг. Йозефіна, венг., славац. Jozefina, ісп. Josefina, іт. Giuseppina, літ. Juozapina, ням. Josephine, Josephine, польск. Jozefina, руск. Юзефіна, славен. Jospina, Jožefina, франц. Josephine, чэш. Josefina, Jozefina. Имяніны: 12, 19 III.

**ЮЗЭФА (Yuzefa)** -ы, ж. I. ж. ад і. Юзаш. Вытворныя: Юзя, Юзэфка, Зіота, Зютка. Англ. Josephine, венг. Jozefa, Józsa, ісп. Josefa, іт. Giuseppa, Peppa, літ. Juozapa, Juzé, ням. Josephine, Josefa, польск. Józefa, руск. Юзэфа, славац. Jozefa, славен. Jožefa, Jožica, Pepera, укр. Юзэфа, чэш. Josefa, Jozefa. Имяніны: 14 II, 19 III, 3 X.

**ЮКУНДА (Yukunda)** -ы, ж. Ст. рэдк. Англ., франц. Jokonde, іт. Gioconda, літ. Jukunda, ням. Jucunda, руск. Юкунда, укр. Юкунда.

**ЮЛІЙ (Yuli)** -я, м. Юльевіч, Юль-еуна. Вядома з XVI ст. як Юлька (1591). Вытворныя: Юла, Юлік, Юля. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Юля, Юліч. Англ., ням., чэш. Julius, балг. Юли, Юлій, Юлко, венг. Gyula, ісп. Julio,

іт. Giulio, літ. Julijus, Julius, польск. Juliusz, руск. Юлий, славац. Julius, славен. Julij, Jule, укр. Юлій, франц. Jules, Julien. [Пац. Julius <греч. ioulos – кучара-вы] Имяніны: 12 IV, 27 V, 19 VIII.

**ЮЛІТА (Yulita)** -ы, ж. Англ. Juliet, Juliette, балг. Юлита, Юлитика, Юлка, венг. Julietta, іт. Giulietta, польск. Julieta, Julian, руск. Юлітта, укр. Юліта, франц. Juliette, Julita. [Пац. Julietta – ласк. да Юлія] Имяніны: 17, 30 VII.

**ЮЛІЯ (Yllya)** -и, ж. I. ж. ад і. Юлій. Вытворныя: Юля, Юлька, Юлібся, Юліна. Англ. Julia, Julie, Gullie, балг. Юлия, Юлка, венг., славац. Júlia, ісп. Julia, іт. Giulia, Giulietta, літ. Juilija, ням. Julia, Julie, Juliet, польск. Julia, руск. Юлия, Иулья, славен. Julija, Julka, укр. Юлія, Юліна, франц. Julie, Julietta, чэш. Julie. Имяніны: 16 IV, 22 V, 27 VII, 10 XII.

**ЮЛЬЯН (Yulyan)** -а, м. Юльянавіч, Юльянаўна. Вытворныя: Юля, Юлік, Юльяш, Юліс. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Юльянаў, Юльяніў, Юльянчук. Англ., ням. Julian, балг. Юлиан, Юлиян, Юлко, венг. Juliánusz, ісп. Julian, Juliano, іт. Giuliano, літ. Julianas, руск. Юлиан, славац., чэш. Julián, славен. Julijan, укр. Юліан, Уліян, франц. Julien. [Греч. Ioulianos >пац. Julianus – Юльеў]

Имяніны: 7, 9, 28 I, 12, 17 II, 8 III, 27 V, 19 VIII, 2 IX, 18 X.

**ЮЛЬЯНА (Yulyana)** -ы, ж. I. ж. ад і. Юльян. Вытворныя: Вулляна, Яна. Англ. Gillian, Julian, балг. Юлиана, Юлияна, Юлианка, Юлиянка, Юлка, венг. Julianna, Liána, ісп. Julian, Julian, Julian, польск. Julianna, руск. Юлиана, Иулиания,

Ульяна, славац. Juliána, славен. Julijana, укр. Юліна, Ульяна, франц. Julianne, чэш. Juliána, Juliana. Имяніны: 9 I, 16 II, 14 IV, 19 VI, 17 VIII.

**ЮНАРМА (Yunarma)** -ы, ж. Нов. Руск. Юнарма, укр. Юнарма.

**ЮНАЎЛАДА (Yunaulada)** -ы, ж. Нов. Руск. Юновлада, укр. Юновлада.

**ЮНІЙ (Yuni)** -я, м. Юніевіч, Юніеўна. Вядома з XVI ст. як Юнаш (1597), Юнах (1561).

Вытворныя: Юнь, Юнік, Юніко. Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Юніевіч, Юнік, Юніковіч, Юнічук, Юнічук. Англ. Junius, іт. Giunio, руск. Юний, укр. Юній, франц. Junius. [Пац. Junius <juvenis – юнак]

**ЮНІЯ (Yuniya)** -и, ж. I. ж. ад і. Юній.

Вытворныя: Юня. Англ. June, руск. Юния, укр. Юнія.

**ЮНОНА (Yunona)** -ы, ж.

Вытворныя: Юнонка, Юна, Нона, Нануся. Балг. Юнона, руск. Юнона, укр. Юнона. [Пац. Junona – Юнона – багіня шлюбу]

**ЮРЫЙ (Yury)** -я, м. Юр'евіч, Юр'еўна.

Вядома з XVI ст. як Юрий (1528), Юрый (1528), Юры (1540), Юры (1528), Юри (1555), Юры (1746), Юр (1564), Юрэй (1528), Ерій (1563), Ежы (1585), Юрко (1540), Юрка (1540), Юрько (1540), Юрук (1586), Юраш (1539), Юрута (1586), Юркель (1539), Юрелис (1585), Юшко (1528), Юрара (1528).

Вытворныя: Юра, Юрка, Юрэн, Юрэнэц, Юрэнок, Юрэсь, Юрэсік, Юраша, Юрашн, Юрэль, Ерэй, Ерэц, Юрмаш, Юрэс, Юрэу, Юрэуц, Юрэч, Юрэчак, Юрэчк, Юрэчук, Юрэша, Юрэйс, Юрэга, Юрэшта, Юрэн.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Юр'еў, Юрэу, Юрэвіч, Юрэнка, Юрэня, Юркобу, Юркевіч, Юрчыц, Юрчанка, Юрчанка, Юрэн, Юрэнай, Юрэнэц, Юрэнок, Юрэс, Юрэсей, Юрэсік, Юрашкевіч, Юрашн, Юрэль, Юрэлевіч, Юрэу, Юрэмаш, Юрэсай, Юрэуц, Юрэуц, Юрчак, Юрчк, Юрша, Юрэс, Юрэга, Юркштобіч, Юркобіц, Юркавец, Юркаўлянец, Юрэвіц, Юрэцкі, Юргульскі. Балг. Юри, Юрий, руск. Юрий, укр. Юрий. [Греч. Georgos] Имяніны: 23 IV.

**ЮСТ (Yust)** -а, м. Юставіч, Юстайна.

Вытворныя: Юста, Юса. Венг. Jusztasz, ісп. Justo, іт. Giusto, ням. Justus, Just, Jost, польск. Just, руск. Юст, славац. Justus, укр. Юст, франц. Juste, чэш. Jošt. [Пац. Justus – справядліві]

Имяніны: 4 I, 14 VII, 30 X.

**ЮСТЬІН (Yustyn)** -а, м. Юстынавіч, Юстынаўна.

Гл. Усцін. Вытворныя: Юста, Юсцік. Англ. Justin, Joceline, балг. Юстин, венг. Jusztin, ісп. Justino, іт. Giustino, Giusto, франц. Justin, Justas, ням. Justinus, Justin, польск. Justin, Justyn, руск. Юстін, Иустін, славац. Justyn, Just, укр. Устін, Юстін, Иустін, чэш. Justýn, Justin. [Пац. Justinus <Justus – Юстай]

Имяніны: 14 IV, 1 VI, 31 VII, 1 VIII, 17 IX, 5 X.

**ЮСТЬІНА (Yustyna)** -ы, ж. I. ж. ад і. Юстын.

Гл. Усціння. Вядома з XVI ст. як Устіння (1578), Усціння (1746), Усціння (1746). Англ. Joselyne, Justine, Justina, балг. Юстіна, Юстінія, венг. Jusztina, ісп., літ., славац. Justina, іт. Giustina, ням. Justina, Justine, польск. Justyna, руск. Юстіна, Юстінія, славен. Justina, Just, укр. Устінья, Юстінья, Юстінія, Justina, Justa. Устінья, Юстінія, Justina, Justa.

У́стя, франц. *Justine*, чеш. *Justyna, Justina*.  
Імянини: 12 III, 14 IV, 16 VI, 13 VII, 17, 26 IX, 7 X, 30 XI.

**ЮСЦІНІЯН (Yustsiniyan)** -а, м.  
Юсциніяновіч, Юсциніяна.  
Вытворныя: Юсциніянка, Юсция, Юсцик, Ян.  
Англ. *Justynian*, балг. *Юстиниан*, *Юстиниан*, венг. *Jusztinianus*, ісп. *Justiniano*, іт. *Giustiniano*, ням. *Justinianus*, *Justinian*, польск. *Justinian*, руск. *Юстиниан*, славен. *Justinjan*, укр. *Юстиніан*, франц. *Justinien*.  
[Лац. *Justinianus*-*Justinus* – Юстиниа]  
Імянини: 5 II, 23 VIII.

## Я

**ЯАНІЙ (Yaani)** -я, м. Яаніевіч, Яаніеуна. Ст. редк.  
Руск. *Еаний*.

**ЯВÁГРЫЙ (Yawahry)** -я, м. Явáгрыевіч, Явáгрыеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Вáга, Вáгра.  
Руск. *Евáгрий*, укр. *Євáгрий*.  
[Греч. *euagros* – щасливы на паліванні]  
Імянини: 5 II.

**ЯВÁГРЫЯ (Yavahryia)** -и, ж. I. ж. ад i. Явáгрый. Ст. редк.  
Руск. *Евáгрия*, укр. *Євáгрия*.

**ЯВАЖЫНА (Yavazhyna)** -ы, ж.  
Руск. Явожына, укр. Явожына.

**ЯВАНФІЯ (Yavanfiya)** -и, ж. Ст. редк.  
Вытворныя: Аванфéя, Фéя, Фéня.  
Руск. *Евánфия*, укр. *Євáнфія*.  
[Греч. *euantheia* – якая квітнєе]

**ЯВЕНЦІЙ (Yaventsi)** -я, м. Явéн-  
ціевіч, Явéнцеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Вéня.  
Руск. *Евéнтий*, укр. *Євéнтий*.  
[Лац. *Juventus*-*juventus* – юнац-  
касць]

**ЯВÓД (Yavod)** -а, м. Явóдавіч,  
Явóдауна. Ст. редк.  
Руск. *Евóд*, укр. *Євóд*.  
[Греч. *euodos*-*euodoō* – жыць  
у дастатку]  
Імянини: 4 I, 17 IX, 22 XII.

**ЯВÓДЗІЯ (Yavodziya)** -и, ж. I. ж.  
ад i. Явóд.  
Руск. *Евóдія*, укр. *Євóдія*.

**ЯВУЛ (Yavul)** -а, м. Явúлавіч,  
Явúлауна. Ст. редк.  
Руск. *Еввúл*, укр. *Євúл*.

**ЯВУЛА (Yavula)** -ы, ж. I. ж. ад i.  
Явúл. Ст. редк.  
Руск. *Еввула*, укр. *Євула*.

**ЯГОР (Yahor)** -а, м. Ягоравіч,  
Ягорауна.  
Гл. Георгій.

Вытворныя: Ягóр, Ягóрачка, Ягó-  
рушка, Ягóрка, Гóра, Гóша, Гóга.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага  
імя: Ягóраў, Егарэнка, Ягóрачкін,  
Ягóрушкін.  
Балг. *Egor*, руск. *Егор*, укр. *Єгор*.  
[Греч. *Georgos*]

**ЯДВІГА (Yadviga)** -и, ж.  
Вядома з XVI ст. як Ядвіга (1528),  
Ядзвіга (1541).

Вытворныя: Ядвіня, Ядвіся, Ядзя.  
Англ. *Avis*, *Edviga*, *Hedviga*, венг.  
*Hedvig*, *Hedda*, ісп. *Eduvigis*, іт.  
*Edvige*, піт. *Jadvyga*, ням. *Hedwig*,  
*Hedwig*, *Hedda*, польск. *Jadwiga*,  
руск. Ядвіга, славен. *Jadwiga*,  
*Ida*, славац. *Hedviga*, укр. Ядвіга,  
франц. *Hedwige*, чеш. *Hedvika*.  
[Польск. *Jadwiga*; ст.-герм. *hadu* –  
бой i *wig* – бітва]  
Імянини: 17 VII, 16 X.

**ЯДЗЕСІЙ (Yadzesi)** -я, м. Ядзесіевіч,  
Ядзесіеуна. Ст. редк.  
Вытворныя: Дзёсія.  
Руск. *Едзесій*, укр. *Єдесій*.  
[Греч., пароун. назвы двух антич-  
ных гарадоў Эдесса]

**ЯКАЎ (Yakau)** -ва, м. Якаўлевіч,  
Якаўлеуна.

Вядома з XVI ст. як Іаков (1677),  
Яков (1528), Яковец (1540), Якуш  
(1528), Якша (1528), Якуть (1539).  
Вытворныя: Яша, Яшка, Яшўня,  
Якўш, Якўня, Якўха, Якўша, Яшáта,  
Яшўта, Яшóня, Якавéц, Якаўка,  
Якбóчык, Якаўлюк, Якавўк, Якўн,  
Якён, Якўсік, Якута, Якўца, Якўсік,  
Якўшка, Якўшык, Якша, Яшкó,  
Яшчўк, Яшкúль, Яшчák. Утвораны  
прозвішчы ад гэтага імя:  
Якўбаў, Якўбóвіч, Якўбёнка, Якўбё-  
нак, Якўбёна, Якўбёц, Якўбэвіч,  
Якўбік, Якўбчык, Якўбўк, Якўбёль,  
Якабчўк, Якўбóўскі.

Англ. *James, Jacob*, балг. *Яков*,  
*Яко*, венг. *Jakab, Jákob*,  
*Jákó, Jakus, Kabos*, ісп. *Diego, Jai-*  
*me, Jacobo*, іт. *Giacomo, Jacopo*,  
*Giacobbe, Giacomo*, літ. *Jakūbas*,  
*Jakas*, ням. *Jakob, Jacob*, польск.  
*Jakub*, руск. *Яков*, славац., чеш.  
*Jakub*, славен. *Jakob, Jaka*, укр.  
*Яків*, франц. *Jacques*.

[Ст.-яур. імя *Ιάκωβος* – ён ідзе за  
кім-небудзь]  
Імянини: 4, 13, 29 I, 4, 21, 24 III, 10,  
11, 30 IV, 5, 22, 30 V, 24, 30 VI, 9,  
30 VIII, 9, 21, 23 X, 1, 26, 27 XI.

**ЯКДЗІТ (Yakdzit)** -а, м. Якдзітавіч,  
Якдзітауна. Ст. редк.  
Руск. *Екдýт*, укр. *Єкдýт*.  
[Греч. *ekdikos* – пракурор]

**ЯКІМ (Yakim)** -а, м. Якімавіч,  
Якімауна.  
Вядома з XVI ст. як Якім (1516),  
Екім (1577), Іоакім (1740).  
Вытворныя: Якім, Якімка, Якімуш-  
ка, Якімчык, Якімўк, Якімчук,  
Якімчык, Якўм.  
Балг. *Йоаким*, *Аким*, *Ахим*, *Яким*,  
венг. *Joakim*, піт. *Jokimás*, *Jokymás*,  
рус. Якім, укр. Якўм.  
Імянини: 26 VII, 16 VIII.

**ЯКУБ (Yakub)** -а, м. Якўбавіч,  
Якўбауна.  
Вядома з XVI ст. як Якуб (1528),  
Якубец (1556).

Вытворныя: Якўбец, Якўбік, Якўб-  
чык, Якўбўк, Якўбель, Якабчўк.  
Утвораны прозвішчы ад гэтага імя:  
Якўбаў, Якўбóвіч, Якўбёнка, Якўбё-  
нак, Якўбёна, Якўбёц, Якўбэвіч,  
Якўбік, Якўбчык, Якўбўк, Якўбёль,  
Якабчўк, Якўбóўскі.

Англ. *James, Jacob*, ісп. *Diego, Jaime, Jacobo*, іт. *Giacomo, Jacopo, Giacobbe, Giacomo*, літ. *Jakūbas, Jakas*, ням. *Jakob, Jacob*, польск. *Jakub*, руск. *Якуб*, славен. *Jakob, Jaka*, славац., чеш. *Jakub*, франц. *Jacques*.  
[Ст.-яур. імя *Ιάκωβος* – ён ідзе за кім-небудзь]  
Імянини: 4, 13, 29 I, 4, 21, 24 III, 10,  
11, 30 IV, 5, 22, 30 V, 24, 30 VI, 9,  
30 VIII, 9, 21, 23 X, 1, 26, 27 XI.

**ЯЛАДЗІЙ (Yaladzi)** -я, м. Ялáдзіевіч,  
Ялáдзіеуна. Ст. редк.  
Гл. Элáдзій.

Вытворныя: Ялáдзя, Лáдзя, Ялáт.  
Руск. *Еллáдий*, укр. *Єлáдій*.  
[Греч. *Hellas, Hellados* – грэчаскі]

**ЯЛІМА (Yalima)** -ы, ж. Ялімавіч,  
Ялімауна. Ст. редк.  
Руск. *Еліма*, укр. *Єліма*.  
[Ст.-яур. імя *'Eλήμη* – немата]

**ЯЛПІДЗІЙ (Yalpidzi)** -я, м. Ялпí-  
дзіевіч, Ялпідзіеуна. Ст. редк.  
Руск. *Еллíдий*, укр. *Єллíдій*.  
[Греч. *elpis, elpídos* – надзея]  
Імянини: 7 III, 15 XI.

**ЯН (Yan)** -а, м. Янавіч, Янауна.  
Вядома з XVI ст. як Ян (1528), Янко  
(1528), Янка (1528), Янчик (1556),  
Янек (1540), Янук (1585), Янок  
(1589), Янцук (1528), Януш (1528),  
Янушко (1528), Янец (1539), Янель  
(1528), Янепис (1528), Янчель  
(1540), Янутъ (1539), Янута (1528),  
Янути (1556), Янутій (1597), Яну-  
тис (1566), Янчис (1541), Янчура  
(1567), Янас (1585), Янухна (1558),  
Яс (1556), Яско (1541), Ясько  
(1597), Ясюк (1585), Ясис (1585),



Руск. Еудоксий, укр. Єудоксій.  
[Греч. εὐδόκος – слайни, выдатни; які каристаєцца добрай спавай]  
Імяніни: 6 IX, 3 XI.

**ЯУДОКСІЯ (Yaudoksiya)** -и, ж. I. ж. ад і. Яудоксій. Ст. редк.  
Вытворнія: Докся, Яудокся, Дося.  
Балг. Еудоксия, Евда, Дока, Дочка, Дома, Доца, руск. Еудоксия, укр. Єудоксія.

**ЯУКАРПІЙ (Yaukarpi)** -я, м. Яукарпієвіч, Яукарпієуна. Ст. редк.  
Вытворнія: Карп, Кárпа, Карпуша, Яукарп.  
Руск. Еукарпій, укр. Єукарпій.  
[Греч. ευκάρπος – пладародни]

**ЯУКЛÉЙ (Yauklei)** -я, м. Яуклéевіч, Яуклéеуна. Ст. редк.  
Руск. Еуклéй, укр. Єуклéй.  
[Греч. ευκλέες – слайни]

**ЯУКРАЦІЙ (Yaukratsi)** -я, м. Яукрацієвіч, Яукрацієуна. Ст. редк.  
Руск. Еукратій, укр. Єукратій.

**ЯУКУЛ (Yaukul)** -а, м. Яукулівіч, Яукулáуна. Ст. редк.  
Руск. Еукуль, укр. Єукуль.

**ЯУЛАПІЙ (Yaulali)** -я, м. Яулалівіч, Яулаліеуна.  
Вытворнія: Яулáш, Яулáшка.  
Ісп., іт. Eulalio, ням. Eulálius, польск. Eulaliusz, руск. Еулáлий, укр. Єулалій, франц. Eulalio, чеш. Eulalius.  
[Греч. ευ – добра і hilatos – прыхільни, добразычліви]  
Імяніни: 12 II, 10 XII.

**ЯУЛАПІЯ (Yaulaliya)** -и, ж. I. ж. ад і. Яулалій.  
Вытворнія: Яулáля, Яулáша, Лáля.  
Англ. Eulalia, Eulalie, венг. Eulália, ісп., іт., польск. Eulalia, літ. Eulália, ням. Eulalia, Eulalie, руск. Еулáлия, славен. Eivaliija, славац., чеш. Eulálie, укр. Єулалія, франц. Eulalie.  
Імяніни: 12 II, 10 XII.

**ЯУЛАМПІ (Yaulamp)** -а, м. Яулампівіч, Яулампіяуна.  
Вядома з XVI ст. як Евлан (1578), Евлаш (1528), Ивлаш (1591), Лашко (1592), Лашук (1577).  
Вытворнія: Яулáн, Яулáх, Яулáш, Яулáня.  
Утворені прозвіщчы ад гэтага імя: Алампій, Яулампай, Яулашоў.  
Балг. Евлампий, руск. Евлампій, укр. Євлампій.  
[Греч. Εὐλαμπίος: ευ – добра і λαμπό – свяціць]  
Імяніни: 5 III, 3 VII, 10 X.

**ЯУЛАМПІЙ (Yaulampi)** -я, м. Яулампіевіч, Яулампіеуна.  
Гл. Яулампі.  
Руск. Евлампій, укр. Євлампій.

**ЯУЛАМПІЯ (Yaulampiya)** -и, ж. I. ж. ад і. Яулампій.  
Вытворнія: Яулáша, Яулáня, Лáня, Лáша.  
Балг. Евлампія, руск. Евлампія, укр. Євлампія.

**ЯУЛАРЫЯ (Yaularyia)** -и, ж. Ст. редк.  
Руск. Евлáрия, укр. Євлáрія.

**ЯУЛАСІЙ (Yaulasi)** -я, м. Яуласьевіч, Яуласьеуна.  
Вытворнія: Улáс, Яулáх, Яуласік.  
Руск. Евлáсий, укр. Євлáсий.

**ЯУЛОГІЙ (Yaulohi)** -я, м. Яулогіевіч, Яулогіеуна.  
Вытворнія: Аулóх, Яулóша, Лóга.  
Балг. Евлоги, Евлогий, венг. Eulóg, ісп., іт. Eulogio, літ. Eulogijus, польск. Eulogiusz, руск. Евлогий, славен. Evlogij, укр. Євлогій, франц. Euloge.

[Греч. εὐλογία – красамоўства; εὐλογεῖ – хваліць, благаслаўляць]

Імяніни: 13 II, 5 III, 27 IV, 25 VIII.

**ЯУМЕН (Yautmen)** -а, м. Яуменавіч, Яуменаўна.  
Вытворнія: Яумéнчык, Яумéй, Мéня, Мéна.  
Утворені прозвіщчы ад гэтага імя: Яумéнаў, Яумéненка, Яумéнчык, Яумéнчыкаў, Яумéенка.  
Руск. Евмен, укр. Євмен.

[Греч. ευτηνέα – прыхільны, добразычліви]  
Імяніни: 4 VI, 18 IX.

**ЯУМЕНИЙ (Yaumeni)** -я, м. Яумениевіч, Яуменіеуна.  
Гл. Яумэн.  
Руск. Евменій, укр. Євменій.

**ЯУНІКІЯ (Yaunikiya)** -и, ж. Редк.  
Вытворнія: Яуніка, Ніка.  
Руск. Евнікія, укр. Євнікія.  
[Греч. Ευνίκια: ευ – добра і νίκη – перамога]

**ЯУНОІК (Yaunoik)** -а, м. Яуноікавіч, Яуноікаўна. Редк.  
Вытворнія: Ноік, Ноі.  
Руск. Евноік, укр. Євноік.  
[Греч. ευνοίκος – добразычліви]

**ЯУПРЭВІЙ (Yauprevi)** -я, м. Яупрэвіевіч, Яупрэвіеуна. Ст. редк.  
Руск. Евпрéвій, укр. Євпрéвій.

**ЯУСЕВІЙ (Yausevi)** -я, м. Яусевіевіч, Яусевіеуна.  
Гл. Яусéй.  
Вядома з XVII ст. як Евсевій (1697).  
Балг. Евсевій, руск. Евсéвій, укр. Євсéвій.

**ЯУСЕВІЯ (Yauseviya)** -и, ж. I. ж. ад і. Яусевій.  
Вытворнія: Сéвія.  
Англ., ісп. Eusebia, венг. Euzobia, іт. Euzèbia, літ. Euzebija, ням. Eusebia, Eusebiana, польск. Euzobia, руск. Евсевія, славац. Eusébia, славен. Evzebija, укр. Євсевія, франц. Eusébie, чеш. Eusebie.  
Імяніни: 9 I, 28 III, 28 IX, 13 XII.

Аўсіёнка, Аўсеявец, Аўсéйка, Аўсéйчык.  
Англ., ням., чеш. Eusebius, балг. Евсеви(ї), венг. Ozséb, ісп., іт. Eusebio, літ. Euzebijus, Euzebas, польск. Euzebiusz, руск. Евсéбий, славац. Eusébius, славен. Evzebij, укр. Євсéй, Осций, франц. Eusèbe.  
[Греч. ευσέβης – набожны]

**ЯУСТАФІЙ (Yaustafi)** -я, м. Яустаф'евіч, Яустаф'еуна.  
Гл. Астап.

Вядома з XVI ст. як Ефстафій (1676), Остафій (1634), Остафей (1528), Остафи (1649), Остапей (1597), Евстафіян (1677), Острафіян (1589).

Вытворнія: Яустáх, Яустаф, Яустафік, Стах, Астáфій.  
Утворені прозвіщчы ад гэтага імя: Яустаф'еу, Яустахаў, Яустафін, Яустафёна, Стаховіч.

Англ. Eustace, балг. Евстахий, Евстатий, венг. Euszták, Lestár, ісп. Eustaquio, іт. Eustachio, літ. Eustachas, Eustachijus, Eustakas, ням. Eustachius, Eustach, польск. Eustachiusz, Eustachy, руск. Евстахий, Евстáфій, славац. Eustach, славен. Evstahij, укр. Євстахій, Стак, Стакхій, франц. Eustache.  
[Греч. ευστάθης – устойлівы; ураўнаважаны; здаровы]

Імяніни: 9 I, 28 III, 28 IX, 13 XII.

**ЯУСТАФІЯ (Yaustafiya)** -и, ж. I. ж. ад і. Яустафій.

Вытворнія: Стáфа, Стáша, Тáша.  
Англ. Eustacia, балг. Евстата, руск. Евстáфія, славац. Eustachia, укр. Євстахія.

Імяніни: 16 III, 12 X, 16 XII.

**ЯУСТОЛІЯ (Yaustoliya)** -и, ж. Ст. редк.  
Вытворнія: Яустолька, Столька, Століка, Толіна, Тóся, Тóля.

Руск. Евстóлия, укр. Євстóлія.  
[Греч. ευστόλη – хораша ўзброены]

**ЯУСТОХІЙ (Yaustokhi)** -я, м. Яустохіевіч, Яустохіеуна. Ст. редк.

Руск. Евстóхій, укр. Євстóхій.  
[Греч. ευστόχος – трапны, даціпны]

## ЯУСТРАТ

**ЯЎСТРАТ** (Yastrat) -а, м. Яўстратавіч, Яўстратайна.

Вядома з XVII ст. як Евстрат (1726), Алистрат (1679).

Вытворныя: Аўстрат, Ністрат, Няўстрат, Нéусця, Яўстратчык, Лістрат.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Яўстрат, Яўстратай, Яўстратценка, Яўстраценка, Яўстратчык, Лістратай, Лістратценка, Еўстратоўскі.

Руск. Еўстрат, укр. Євстрат. [Грэч. εὐ—хораша, добра і στράτος — войска, флот, насыніцтва]

**ЯЎСТРАЦІЙ** (Yastratsi) -я, м. Яўстратціевіч, Яўстратцеўна.

Гл. Яўстрат.

Руск. Еўстратій, укр. Євстратій.

**ЯЎТРОП** (Yutrop)-а, м. Яўтропавіч, Яўтропаўна.

Вядома з XVI ст. як Антроп (1605), Онтроп (1577).

Вытворныя: Яўтропка, Тропа, Антропка.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Антропаў, Яўтропкін, Тропаў. Руск. Еўтроп, укр. Євтроп.

[Грэч. ευτρόπος — прыстойны, выхаваны; добрыя задаткі]

Імяніны: 3 III, 16 IV, 17 X.

**ЯЎТРОПІЙ** (Yutropi) -я, м. Яўтропіевіч, Яўтропіеўна.

Гл. Яўтроп.

Руск. Еўтропій, укр. Євтропій.

**ЯЎТРОПІЯ** (Yutropiya) -і, ж. і. ж. ад і. Яўтропій.

Вытворныя: Яўтропа, Яўтропка, Тропа.

Руск. Еўтропія, укр. Євтропія.

Імяніны: 30 X.

**ЯЎФАЛІЯ** (Yufaliya) -і, ж. Рэдк.

Вытворныя: Фалія, Лія, Фалія, Фаня.

Руск. Еўфалія, укр. Євфалія.

[Грэч. ευθαλέω — буйна цвісці]

Імяніны: 2 III.

**ЯЎФРАСІЙ** (Yufrasi) -я, м. Яўфрасіевіч, Яўфрасіеўна.

Вытворныя: Яфрася, Фрася, Фраша.

Ісп. Eufrasio, літ. Eufrazijus, польск. Eufrazjusz, Eufrazy, руск. Евфрасій, укр. Євфрасій.

[Грэч. εὐ—хораша, добра і φραζό — гаварыцы]

Імяніны: 2 III, 15 V, 11 IX.

**ЯЎФРАСІЯ** (Yufrasiya) -і, ж. і. ж. ад і. Яўфрасій.

Вытворныя: Фрася, Фраша.

Англ. Euphrasia, балг. Ефросина, Фроса, Фроска, венг. Eufrázia, ісп. Eufrasia, іт. Eufrásia, ням. Eufrasia, польск. Eufrazja, руск. Евфрасія, славац. Eufrázia, укр. Євфрасія, франц. Euphrasie.

**ЯЎХАРЫС** (Yaukharys) -а, м. Яўхарысавіч, Яўхарысаўна. Ст. рэдк.

Руск. Евхарис, укр. Євхаріс.

**ЯЎХІМ** (Yaukhim) -а, м. Яўхімавіч, Яўхімаўна.

Вядома з XVI ст. як Евхім (1539), Яхім (1612), Юхім (1589), Овхім (1577), Авхім (1578), Авфім (1681), Ольхім (1590), Юшко (1528), Юхно (1539), Юшкель (1540).

Вытворныя: Ефімец, Яфімік, Яфімка, Яфімчык, Яхім, Яхімчык, Яўхімчык, Яўхута, Аўхім, Альхім, Юхім, Юха, Юхім, Юхан, Юхно, Юхнік, Юша, Юшка, Юшкі, Юшкоб, Юшчук.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Яхімаў, Яхімовіч, Яўхімаў, Яўхімовіч, Яўхімчык, Яўхута, Аўхімовіч, Альхіменка, Альхімовіч, Альхімэнка, Юхім, Юха, Юхі, Юхівіч, Юханаў, Юхно, Юхнівіч, Юхновіч, Юхнік, Юша, Юшкі, Юшкоб, Юшчук, Юхнавец, Юшкавец, Юхнёўскі, Юхнўскі, Юшкобўскі.

Англ. Joachim, балг. Евтимиий, Евтим, Ефтим, Яким, Тимо, Тімо, Тімко, венг. Áhim, Áchim, ісп. Joaquín, іт. Gioacchino, Giovacchino, ням. Joachim, Jochem, Jochen, польск. Joachim, Achim, руск. Ефім, славен. Joahim, укр. Юхім, Ефім, франц. Joachim, Jochum, Jouachim, чэш. Jáchym.

[Грэч. ευθυμίος — дабрадушны, добразычлівы]

Імяніны: 20 I, 11, 22 III, 1, 11, 18 IV, 13 V, 4 VII, 28 VIII, 3 IX, 15 X, 26 XII.

**ЯЎХІМІЯ** (Yaukhimiya) -і, ж. і. ж. ад і. Яўхім.

Вытворныя: Яўхіма, Хіма, Хімка.

Англ. Joakima, балг. Евтимиия, Евтима, Ефтимиия, Евта, Тімка, ісп. Joaquina, польск. Joachima, руск. Евфимия, укр. Юхімія, Юхіма, Юхіміна, Ефімія, Хіма.

Імяніны: 26 VII, 16 VIII.

**ЯЎЦЕЙ** (Yautsei) -я, м. Яўцэевіч, Яўцэеўна.

Вытворныя: Яўцэйка.

Руск. Еўтей, укр. Євтей.

[Грэч. εὐ — хораша, добра і θεος — Бог]

**ЯЎЦІХІЙ** (Yautsikhii) -я, м. Яўціхіевіч, Яўціхіеўна.

Вядома з XVI ст. як Евтихій (1685), Евтух (1589), Овтух (1556), Автух (1689), Олтух (1528), Елтух (1591), Автушка (1578), Овтушко (1577), Олтушко (1577).

Вытворныя: Аўтух, Яўтух, Аўтушка, Аўтка, Алтух, Еўціхей, Яўціх, Яўціх, Яўціх, Яўцішкі, Ціша, Яўціша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Аўтух, Аўтухаў, Аўтуховіч, Аўтушонка, Аўтушака, Аўтушкі, Аўтушкі, Аўтка, Алтуху, Яўтух, Еўтухо, Еўтуховіч, Еўтушэнка, Еўціхеў,

Еўціхеў, Яўціх, Яўцішкі.

Руск. Еўтыхій, укр. Євтыхій, Євтух, Яўтух.

[Грэч. ευτύχης — шчаслівы]

Імяніны: 20 I, 9 III, 6, 21 IV, 28 V, 23 VIII, 7 XI.

**ЯЎЦІХІЯ** (Yautsikhiya) -і, ж. і. ж. ад і. Яўціхій.

Вытворныя: Яўція, Ціха.

Балг. Евтихия, Евта, руск. Евтыхия, укр. Евтихія.

**ЯФЕРЫЙ** (Yafery) -я, м. Яфэрыевіч, Яфэрыеўна.

Вытворныя: Яфера, Фера.

Руск. Ефэрий, укр. Єфірій.

[Грэч. αἴθεριος — эфірны, паветраны]

**ЯФЕТ** (Yafet) -а, м. Яфетавіч, Яфетайна. Рэдк.

Вытворныя: Фета, Фет.

Руск. Яфёт, укр. Яфёт.

[Ст.-яўр. імя лefet — ён (Бог) пашырыйца <уефет — пашырэнне, павелічэнне]

**ЯФІМ** (Yafim) -а, м. Яфімавіч, Яфімаўна.

Гл. Яўхім.

Вядома з XVI ст. як Яхім (1552), Ехім (1620).

Вытворныя: Ефімец, Яфімік, Яфімка, Яфімчык, Фіма, Фімка, Фімўля, Фіша.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Яфімаў, Ефімовіч, Ефімэнка, Яфіменка, Ефімец, Яфімцаў, Яфімік, Яфімчанка, Яфімчык, Яфімчыкай.

Руск. Ефім, укр. Єфім, Юхім.

[Грэч. Εὐθημίος — дабрадушны]

Імяніны: 20 I, 11, 22 III, 1, 11, 18 IV, 13 V, 4 VII, 28 VIII, 3 IX, 15 X, 26 XII.

**ЯФРЭМ** (Yafrem) -а, м. Яфрэмавіч, Яфрэмайна.

Вядома з XVI ст. Охрем (1528), Ахрем (1578), Охромей (1578), Охрим (1552), Охремец (1540).

Вытворныя: Ахрэм, Ахрамей, Ахрэмец, Ахрэмка, Ахрэмчык, Ахрамейка, Ахрамук, Ахрамчук, Яфрэмчык, Рэм.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ахрэм, Ахрамбовіч, Ахрамэнка, Ахрамцў, Ахрэмкін, Ахрэмчык, Ахрамеўка, Ахрамук, Ахрамчук, Яфрэмчык, Рэм.

Утвораны прозвішчы ад гэтага імя: Ахрэм, Ахрамбовіч, Ахрамэнка, Ахрамцў, Ахрэмкін, Ахрэмчык, Ахрамеўка, Ахрамук, Ахрамчук, Яфрэмчык, Рэм.

Англ. Ephraim, Ephrem, балг. Ефрем, Ефремчо, венг. Efraim, Efrém, ісп. Efrain, Efrem, Efram, Efraim, lit. Efrēm, Efrām, Efraim, Ефрем, ням. Ephraim, Ephrām, польск. Efraim, Efrem, руск. Ефре́м, спавац. Efraim, спавен. Efrem, укр. Єфре́м, Охрім, франц. Ephraim, Ephrēm, чэш. Efraim, Efraem, Efrem.

[Ст.-яўр. ἥφραιμ — назва аднаго са старжытнайраільскіх плямен ці ад ῥέρ — плод]

Імяніны: 28 I, 7 III, 16 V, 8, 11 VI, 21, 30 VIII, 26, 28 IX.

## Што чытаць пра ўласныя імёны

1. Балов, А. О древнерусских «некалендарных» именах в XVI–XVII вв. / А. Балов // Живая старина. – 1901. – Вып. III–IV.
2. Бірыла, М. В. Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў / М. В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1963.
3. Бондалетов, В. Д. Русская ономастика / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1983.
4. Бромилевский, Д. Ю. О критериях разграничения имени собственного и нарицательного / Д. Ю. Бромилевский // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Языкоzнание. – Санкт-Петербург, 1994. – Сер. 2. – Вып. 3. – С. 105–109.
5. Введенская, Л. А. От собственных имен к нарицательным : кн. для учащихся ст. классов / Л. А. Введенская, Н. П. Колесников. – М. : Просвещение, 1981.
6. Вельтман, А. Ф. О личных именах славянских / А. Ф. Вельтман // Журнал Министерства народного просвещения. – 1840. – Ч. XXVI.
7. Глинський, І. В. Твое ім'я – твій друг / І. В. Глинський. – Київ : Вя-селка, 1970.
8. Гринген, Г. Г. Древнейшие русские двуосновные личные имена и их уменьшительные / Г. Г. Гринген // Живая старина. – 1893. – Вып. IV.
9. Гриц, Т. Имя, Отчество, Фамилия / Т. Гриц // Тридцать дней. – 1934. – № 12.
10. Грынблат, М. Я. Аナンастыка як крэніца вывучэння гісторыі і этнографіі беларускага народа: Па матэрыйалах беларускіх прозвішчаў / М. Я. Грынблат // матэрыйалы да IV Міжнароднага з'езда славістаў. – Мінск, 1958.
11. Гумецка, Л. Л. Нарисы з історіі украінської мови: Словотворча будова чоловічых особовых назв в украінській актовій мові XIV–XV стст. / Л. Л. Гумецка // Мовознавство. – 1952. – Т. X.
12. Гурская, Ю. А. Слоўнік уласных асабовых імёнаў паэзіі М. Багдановіча / Ю. А. Гурская.
13. Делерт, Д. Новые имена / Д. Делерт. – «Советский Юг», 1924.
14. Зеленин, Д. К. О личных собственных именах в функции нарицательных в русском народном языке / Д. К. Зеленин // Филологические записки. – Воронеж, 1903.
15. Илчев, С. Речник на личните и фамилни имена у българите / С. Илчев. – София, 1969.
16. Имя нарицательное и собственное : сб. научн. трудов. – М., 1978.
17. Ицкович, В. А. Ударение в личных именах и отчествах в русском языке / В. А. Ицкович // Русский язык в школе. – 1961. – № 6.

18. Казаков, В. С. Именослов: Словарь славянских имен и прозвищ с толкованием их значения и происхождения / В. С. Казаков. – Калуга, 1997.
19. Калакуцкая, Л. П. Имена собственные / Л. П. Калакуцкая // Вопросы языкоzнания. – 1993. – № 3. – С. 59–75.
20. Левченко, С. П. Словник власних імен людей / С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – Київ, 1973.
21. Мирославская, А. Н. К истории развития русских имен / А. Н. Мирославская // Ученые записки Калининградского педагогического института. – 1959. – Вып. 6.
22. Митрофанова, О. Д. Личные собственные имена с суффиксами «субъективной оценки» в современном русском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / О. Д. Митрофанова. – М., 1958.
23. Михайлов, В. Н. О словообразовательной структуре имени собственного / В. Н. Михайлов // Изв. АН СССР. – Сер. Лит. и язык. – 1991. – Т. 50. – № 5. – С. 467–473.
24. Морошкин, М. О фамильных именах у европейских народов / М. Морошкин // Журнал Министерства народного просвещения. – 1854, т. XI–XII; 1855, т. IV.
25. Морошкин, М. Славянский именослов, или Собрание славянских личных имён в алфавитном порядке / М. Морошкин. – СПб, 1867.
26. Мурясов, Р. З. Имя собственное в современном немецком языке / Р. З. Мурясов. – Уфа, 1983.
27. Нерознак, В. П. Заметки об этимологии ИС / В. П. Нерознак // Имя нарицательное и собственное / В. П. Нерознак. – М. : Наука, 1978. – С. 35–39.
28. Никонов, В. А. Имя и общество / В. А. Никонов. – М. : Наука, 1974. – 277 с.
29. Никонов, В. А. Ищем имя / В. А. Никонов. – М. : Сов. Россия, 1988. – 125 с.
30. Павлов, В. М. Семантика имен собственных и их роль в словосложении в современном немецком языке / В. М. Павлов // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена. – 1960. – Т. 217.
31. Петровский, Н. А. О словаре русских личных имен / Н. А. Петровский // Русский язык в школе. – 1955. – № 3.
32. Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен / Н. А. Петровский. – М. : Наука, 1980.
33. Проблемы русской ономастики : сб. научн. трудов. – Вологда, 1985.
34. Ратникова, И. Э. Имя собственное: От культурной семантики к языковой / И. Э. Ратникова. – Минск : БГУ, 2003.
35. Реформатский, А. А. О собственных именах / А. А. Реформатский // Семья и школа. – 1962, № 10; 1963, № 2, 6.
36. Родкевич, А. Л. Что значит твое имя и фамилия / А. Л. Родкевич // Русский язык в школе. – 1962. – № 2.
37. Селищев, А. М. Происхождение русских фамилий, имен, прозвищ / А. М. Селищев // Ученые записки Московского государственного университета. – Вып. 128 : Тр. кафедры русского языка. – 1948. – Кн. 1.
38. Соколов, А. И. Русские имена и прозвища в XVII в. / А. И. Соколов. – Казань, 1891.
39. Старостин, Б. А. Некоторые проблемы имени собственного / Б. А. Старостин. – М. : Наука, 1983. – 180 с.

40. Суперанская, А. В. Грамматические особенности имен собственных / А. В. Суперанская // Вопросы языкоznания. – 1957. – № 4.
41. Суперанская, А. В. Историческая ономастика / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1978.
42. Суперанская, А. В. Как вас зовут? Где вы живете? / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1964.
43. Суперанская, А. В. Ударение в собственных именах в современном русском языке / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1966.
44. Суперанская, А. В. Языковые и внеязыковые ассоциации собственных имен / А. В. Суперанская // Антропонимика / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1978.
45. Суслова, А. В. О русских именах / А. В. Суслова. – Л. : Лениздат, 1985.
46. Тихонов, А. Н. Словарь русских личных имен / А. Н. Тихонов, Л. З. Бояринова, А. Г. Рыжкова. – М., 1995.
47. Тропин, Г. В. Русские имена, отчества и фамилии / Г. В. Тропин. – Иркутск : ИрГУ, 1961.
48. Тупиков, Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Н. М. Тупиков. – СПб, 1903.
49. Угрюмов, А. А. Русские имена / А. А. Угрюмов. – Вологда, 1962.
50. Успенский, Л. Ты и твое имя: Имя дома твоего / Л. Успенский. – Л. : Дет. лит., 1972.
51. Чернышев, В. И. Несколько замечаний об украинских и русских личных именах / В. И. Чернышев // Мовознавство, наукові записки. – Київ, 1948. – Т. IV.
52. Чернышев, В. И. Русские уменьшительно-ласкательные личные имена / В. И. Чернышев // Русский язык в школе. – 1947. – № 4.
53. Четстотно-толковен речник на личните имена у българ / сост. Н. П. Ковачев. – София, 1987.
54. Чечулин, Н. Личные имена в писцовых книгах XVI в., не встречающиеся в православных святыцах / Н. Чечулин // Библиограф. – 1890. – № 7, 8.
55. Чичагов, В. К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий / В. К. Чичагов. – М. : Наука, 1959.
56. Щетинин, Л. М. Слова. Имена. Вещи / Л. М. Щетинин. – Ростов-на-Дону : РГУ. – 1966.
57. Этнография имен. – Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1971.
58. Языковая личность: Проблемы семантики и грамматики : сб. науч. трудов. – Волгоград : РИО, 1997.

## ЗМЕСТ

Прадмова (А. А. Лукашанец)	3
Скарачэнні	7
Выкарыстаныя крыніцы	8
А–Я	10
Што чытаць пра ўласныя імёны	236

Даведачнае выданне

УСЦІНОВІЧ Анна Канстанцінаўна

## СЛОЎNIК АСАБОВЫХ УЛАСНЫХ ІМЁН

Рэдактар *В. С. Рацэвіч*  
Мастак *А. В. Ярмоленка, Н. Р. Кійко*  
Камп'ютарная вёрстка *В. А. Амельчанка*  
Стыльрэдактар *В. С. Рацэвіч*

Падлісана ў друк 21.02.2011. Фармат 60×90<sup>1/16</sup>. Папера афсетная.  
Гарнітура Arial. Афсетны друк.  
Ум. друк. арк. 15,0. Ул.-выд. арк. 18,05. Тыраж 1200 экз. Заказ 181.

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і Мастацтва».  
ЛІ 02330/0494044 ад 03.02.2009.  
Вул. Захараўа, 19, 220034, г. Мінск.

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Паліграфічны камбінат імя Я. Коласа».  
ЛП 02330/0150496 ад 11.03.2009.  
Вул. Чырвоная, 23, 220600, г. Мінск.